

БЕЛАРУСКАЯ МОВА:
ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ

А. СІМОНА, С. БЕЛІНСКАЯ

Навука і мастацтва - Беларускае выданне

БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІ
СЛОЎНІК

СЛОВАРЬ РУССКО-БЕЛОРУССКОГО СЛОВА





Мікалай Якаўлевіч Байкоў (1889—1941) нарадзіўся ў г. Бежацку былой Цвярской губерні ў сям'і святара. Пасля заканчэння Маскоўскай духоўнай акадэміі (1913) быў накіраваны на працу ў Мінскую духоўную семінарыю выкладчыкам філасофскіх і педагогічных дысцыплін. Пазней выкладаў гэтыя дысцыпліны ў іншых навучальных установах горада і адначасова займаўся навуковай дзейнасцю на пасадзе сакратара Тэрміналагічнай камісіі пры Народным камісарыяце асветы БССР, Слоўнікавай камісіі Інбелкульта і Інстытута мовы і літаратуры Акадэміі навук. У сярэдзіне 1930 г. быў звольнены з усіх пасадаў «як скампраментаваны ў друку і як чужы па свайму сацыяльнаму паходжанню» і зарабляў на пражыццё выпадковымі заданнямі ў рэкламным бюро, у рэдакцыях газет, перакладамі на беларускую мову з рускай, украінскай і нямецкай.

Рускі па нацыянальнасці, М. Я. Байкоў пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі захапіўся ідэяй адраджэння беларускай культуры і прысвяціў гэтаму ўсё сваё далейшае жыццё. Галоўнымі аб'ектамі яго навуковых заняткаў былі педагогіка, беларуская мова і беларуская літаратура. У кожную з гэтых галін ведаў ён унёс значны для таго часу ўклад, аднак найбольшую вядомасць атрымаў сваімі мовазнаўчымі працамі, перш за ўсё лексікаграфічнымі.

М. БАЙКОЎ І С. НЕКРАШЭВІЧ

Члены інстытуту Беларускае Культуры

БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІ СЛОЎНІК

**ДЗЯРЖАЎНАЕ ВYДАВЕСТВА БЕЛАРУСІ
М Е Н С К—1926**

БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІ
СЛОНІК

М. БАЙКОЎ і С. НЕКРАШЭВІЧ

БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІ
С Л О У Н І К

148418

of 7
БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІ
СЛОНІК

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВYДАВЕСТВА БЕЛАРУСІ
М Е Н С К—1925

Б Д В. № 133.

Галоўлітбел № 9599.

1-я Дзярж. друкарня. Заказ № 894. У ліку 10.000 экз.

П Р А Д М О В А.

Мэта гэтага „Беларуска-Расійскага слоўніка“—даць дапамогу пры чытанні сучасных беларускіх выданняў тым асобам, якія хаця й маюць або элементарна-тэорэтычнае, або практычнае знаёмства з жывой беларускай мовай, але яшчэ ня зусім дакладна ўяўляюць сабе тое слоўнікавае багацце, якім ўладае сучасная навукова-літаратурная беларуская мова ў параўнанні з мовай расійскай.

Паказанай мэтай тлумачыцца тая асаблівасць слоўніка, што тут значная ўвага накіравана на словы і тэрміны, ужываныя ў навукова-літаратурнай мове.

З іншых асаблівасцяў слоўніка трэба адзначыць наступныя:

а) У слоўнік унесены, як правіла, тыя беларускія словы, што адрозніваюцца ад расійскіх слоў або па вымове й транскрыпцыі або па сэнсу.

б) З так званых „чужаземных“ слоў запісаны толькі тыя словы, якія можна лічыць „*абеларушанымі*“, г. зн., тыя словы, што падлягаюць прынцыпам беларускага правапісу.

в) Для падзешаўленьня выдання ў мэтах даступнасці яго для шырокіх колаў грамадзянства словы, як правіла, выпісаны бяз прыкладаў (у праціўным выпадку слоўнік разься-бы ў некалькі разоў болей). Прыклады дадзены толькі да некаторых слоў, пераважна тых, што выпісаны беспасрэдна з твораў сучасных аўтараў.

г) Граматычныя абазначэньні даюцца ў слоўніку толькі агульныя (да іменнікаў толькі паказанні роду „м“, „ж“, „н“ без абазначэньня роднага склону). Наагул пры карыстанні слоўнікам патрабуецца знаёмства з элементарнай граматыкай беларускае мовы (Б. Тарашкевіча або Я. Лёсіка).

Пры ўкладанні слоўніка меліся на ўвазе наступныя слоўнікі й зборнікі слоўнікавага матар’ялу.

1. Словарь Белорусского наречия, составленный И. И. Носовичем. Изд. Отд. Рус. языка и словесности Имп. Академии Наук. СПб. 1870 г.

2. М. Гарэцкі. Невялічкі Беларуска-Маскоўскі слоўнік. Рэд. Я. Станкеўчыка. Выд. 2-е. Вільня. 1921 г.

3. М. Байкоў і М. Гарэцкі. Практычны Расійска-Беларускі слоўнік. Менск. 1924 г.

4. А. К. Сержпутоўскі. Кароткі Беларуска-Рускі слоўнічак (рукапіс).

5. А. Д. Ярушэвіч. Беларускі слоўнік (рукапіс; зьмешчаны беларускія словы без перакладу).

6. Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія. Выд. Інстытуту Беларускае Культуры. Менск. 1922—24 гг. Вып. I—VI.

7. Рукапісы яшчэ не надрукованых тэрмінолёгіяў у апрацоўцы Камісій Інстытуту Беларускае Культуры: Зоолёгічнай, Юрыдычнай і Гістарычнай, а таксама Вайсковай тэрмінолёгіі, апрацаванай Вайсковай Падкамісіяй пры ІБК.

Апроч таго, меўся пад рукамі Беларуска-Польска-Расійскі слоўнік Я. Ціхінскага (рукапіс Інстытуту Беларускае Культуры). Гэты слоўнік служыў для правэркі слоўнікавага матар'ялу, дадзенага ў іншых слоўніках. Быў прыняты пад увагу і „Смоленский Областной словарь“ У. Дабравольскага.

Пэўная колькасць слоў выпісана для слоўніка й беспасярэдна з твораў баларускіх пісьменьнікаў. Прыняты пад увагу найноўшыя выданні гэтых твораў, хаця зусім зразумела, што за той кароткі час, у які быў напісан слоўнік (4 мес.), ня было магчымасці дакладна прааналізаваць кожнага пісьменьніка й прышлося абмежавацца толькі некаторымі характэрнымі словамі.

Урэшце, вельмі важнае значэнне ў справе ўкладання слоўніка меў зложаны С. Некрашэвічам сумесна з М. Байковым „Падробны Расійска-Баларускі слоўнік“. Амаль што двухгадовая праца над гэтым слоўнікам значна палегчыла сыстэматызацыю слоўнікавага матар'ялу.

У справе ўкладання слоўніка беларускае навукова-літаратурнае мовы істотнае значэнне мела й дзейнасць Інстытуту Беларускае Культуры ў складзе яго сяброў да моманту рэарганізацыі. Навуковыя тэрміны, якія ўвашлі ў слоўнік, абавязаны сваёй апрацоўкай Інстытуту Беларускае Культуры.

Зразумела таксама, што толькі пры ўмове існавання такога асяродку навуковае чыннасці ў Беларусі, якім зьяўляецца Інстытут Беларускае Культуры, стала магчымым весці слоўнікавую працу на больш пэўным грунце, чымся гэта было раней.

Аднак зразумела, што кароткі тэрмін працы й навіна справы не маглі не адбіцца на апрацоўцы слоўніка. Тут магчымы пахібы і апушчэнні, адзначыць якія павінна крытыка. Таксама з панярэдняга відаць, што гэты слоўнік яшчэ ня ёсць поўным слоўнікам беларускае мовы. Ён—толькі адзін крок да ўтварэння такога слоўніка.

СЬ ПІС СКАРАЧЭНЬНЯУ.

А. Крыніцы слоўніка.

НТ₁—Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія. Выпуск I. Элементарная матэматыка.

НТ₂—Тое-ж самае. Выпуск другі. Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва.

НТ₃—Тое-ж самае. Выпуск трэйці. Геаграфічныя і космографічныя тэрміны і назовы нябесных цел.

НТ₄—Тое-ж самае. Выпуск чацьверты. Тэрмінолёгія лёгкі і псυχолёгіі.

НТ₅—Тое-ж самае. Выпуск пяты. Геолёгія, мінэралёгія, крышталёграфія.

НТ₆—Тое-ж самае. Выпуск шосты. Ботаніка агульная і спецыяльная.

ЗТ Зоолёгічная тэрмінолёгія Прыродазнаўчае сэкцыі ІБК (рукапіс).

ЮТ Юрыдычная тэрмінолёгія, разгледжаная камісіяй ІБК па дакладу М. Гуткоўскага ў 1923-1924 г. г. (рукапіс).

ВТ—Вайсковая тэрмінолёгія (рукапіс).

МГ—Максім Гарэцкі. Невялічкі Беларуска-Маскоўскі слоўнічак. Вільня 1921 г.

БГ—М. Байкоў і М. Гарэцкі. Практычны расійска-беларускі слоўнік. М. 1924 г.

Нс.—И. Носович. Словарь белорусского наречия.

Нк.—Прыклады, дадзеныя для слоўніка С. М. Некрашэвічам.

Сержл.—Кароткі беларуска-расійскі слоўнічак Сержпутоўскага.

Ц.—Слоўнік Я. Ціхінскага.

Яр.—Слоўнік Ярушэвіча.

Я. Кол. Водг.—Якуб Колас. Водгульле. Менск. 1922 г.

Я. Кол. Н. З.—Яго-жа Новая Зямля. Пэма. Менск. 1922 г.

Ян. К. Шл. ж.—Янка Купала. Шляхам жыцьця. Выд. 2-е. Вільня 123 г.

Ян. К. Спад.—Яго-жа Спадчына. Менск. 1923 г.

Ян. К. Безназ.—Яго-жа Безназоўнае. Менск. 1925 г.

Ян. К. Песьня аб п. І.—Яго-жа Пераклад „Слова о полку Игореве“. „Вольны Сыцяг“, 1921 г. №№ 5—8.

Ян. К. Жал.—Яго-жа. Жалейка.

Ц. Гар.—С. Ц. Цішка Гартны. Сокі Цаліны. Раман у трох частках. I Бацькава воля. Бэрлін. 1922 г.

Баг.—Д. Б. Ф. Багушэвіч. Дудка Беларуская. Менск. 1922 г.

З. Б. На зач. г.—Зьмітрок Бядуля. На зачарованых гонях.
Менск. 1923 г.

Я. Пад. р. н.—Ясакар (З. Бядуля). Пад родным небам.
Менск. 1922 г.

М. Баг.—М. Багдановіч. Вянок.

Чар. Бос.—М. Чарот. Босыя на вогнішчы. Менск. 1922 г.

К. М.—К. Маркс і Ф. Энгэльдс. Комуністычны маніфэст.
Пераклад Я. Лёсіка. Менск. 1924 г.

Я. Л. Гр.—Язэп Лёсік. Пачатковая граматыка.

Я. Л. Сынт.—Яго-жа. Сынтакс беларускае мовы.
Менск, 1925 г.

Тр.—Б. Тарашкевіч. Беларуская граматыка для школ
Выд. 3-е. Вільня. 1920 г.

Б. Граматычныя адзначэньні

м.—іменьнік мужчынскага роду (імя существительное мужеского рода).

м. у.—імя мужчынскае ўласнае (імя собственное муж. р.).

ж.—іменьнік жаночага р. (імя существительное женск. р.).

ж. у.—імя жаночае ўласнае (імя собственное ж. р.).

н.—іменьнік ніякага р. (імя суц. среднего р.).

аг.—іменьнік агульны (імя суц. общего рода).

зб.—імя зборнае (імя собирательное).

прм.—прыметнік (прилагательное).

прс.—прыслоўе (наречие).

прм. (прс.) в. ст.—прыметнік (прыслоўе) вышэйшае ступені (сравнительной степени).

прм. (прс.) н. ст.—прыметнік (прыслоўе) найвышэйшае ступені (превосходной степени).

прыйм.—прыямецьнік (предлог).

выкл.—выклічнік (междометие).

зл.—злучнік (союз).

дзс.—дзеяслоў (глагол).

дзс. безас.—дзеяслоў безасабовага сэнсу (глагол в безличном значении)

звар.—зварот (обращение).

см.—смотри.

ср.—сравни.

Знак „=“ ужываецца для адзначэньня блізказначнасьці; прыцыповага значэньня пастаўленьне блізказначніку на першым або на другім месцы ня мае.

Курсьўная літара ў беларускім слове азначае націск.

А

А літара—а, о (безударное); *зл. злуч—и, да (Жыці з мужам, а багатым.* Ян. К. Шл. ж. 167. стр.); *зл. супр.—а (Ня вер каню ў дарозе, а жонцы дома).*

А—а *зл. злуч.—и—и. (Гэй капайце далакопы яміну магілу; а шырока, а глыбока, колькі хваце сілы.* Ян. К. Шл. ж. 148).

А, аб прыйм. з мес.—о, об, про (что); з він.—о, обо (что); за, через, в продолжение.

Абабак *м.*—березовик, чорный гриб.

Абабіца—1) жениться; 2) стать похожим на бабу.

Абабіць што, кого—обить; побить, поколотить.

Абабраць—*см. аббіраць.*

Абавязак *м.*—обязанность, за-тельностьство, долг.

Абавязаны—обязанный.

Абавязвацца, зацца—обязываться, заться.

Абавязваць, заць каго—обязываць, зать.

Абавязкова—обязательно.

Абавязковасьць ж. обязательность, долженствование.

Абавязковы—обязательный, долженствующий.

Абагаўленьне н.—обожествление. НТ₂.

Абагаўляць што, каго—обо-жествлять—ствить.

Абагнаць—*см. абганяць.*

Абагравачь, грэць што—отапливаць,—топить; *каго*—вздувать плеткой.

Абагульненне н.—обобщение, резюме, мирование. НТ₂ і 4.

Абагульняць, ніць што—обобщать,—щить; под'итоживать, резюмировать.

Абадва—*см. абодва.*

Абаджгаць каго—1) нажалить; 2) высечь.

Абадранец *м.*—оборванец, зимогор.

Абадраньне н.—оборвание.

Абадрацца—1) оборваться; 2) оцарапаться (*Да крыві абадраўся на сук.* Нс).

Ададраць—*см. абдзіраць.*

Абады—*мн. ч. от вобад.*

Абазнавацца, нацца—обозначаться,—наться; ошибаться.

Абазначаны—обозначенный.

Абазначаць, значыць што—обозначать,—чить.

Абазначэньне н.—обозначение. НТ₂.

Абакула *м.*—обманщик, плут, надувала.

Абакулены—надутый, обману-тый.

Абакуленьне н.—надувательство, обман.

Абакульвацца, куліцца—да-ваться в обман, быть наду-тым.

Абакульваць, куліць каго—надувать,—дуть.

Абалоніна ж.—клетчатка, це-люлеза. НТ₅.

Абалонка ж.—ободочка, пере-понка. НТ₅.

Абалоньнікі—оболочки (зоол. Tunicata). ЗТ.

- Абамлелы**—обомлевший.
- Абамленьне н.**—обморок, обморочное состояние.
- Абапал** *прым. з. род.*—по обеим сторонам (*Зялёны луг абапал Нёмна расьцілаўся Я. Кол. НЗі*); *прс.*—поперек.
- Абапольна**—совместно, пополам.
- Абаранак, -начак м.**—баранок,-ночек.
- Абараняцца, -ніцца**—обороняться,-ниться; защищаться,-титься.
- Абараняць, -ніць каго, што**—оборонять,-нить; защищать,-тить.
- Абарачацца, -раціцца, абярнуцца**—1) оборачиваться,-ротиться, обернуться; 2) изворачиваться (*дзеньгами*); 3) совращаться, изменять веру.
- Абарачаць, -раціць што**—оборачивать,-ротить; *каго*—совращать,-ратить.
- Абарона ж.**—оборона, защита.
- Абаронец м.**—защитник.
- Абаронна**—в оборонительном положении.
- Абаронны**—оборонительный, охранительный, охранный.
- Абаронца м.**—абаронец.
- Абарот м.**—оборот. (*Абарот зямлі навакол вості. НТз*).
- Абаротка ж.**—оборот (хозяйственный). *Даць грошы на абаротку. Нс.*
- Абаротны**—оборотный.
- Абаснова ж.**—обоснование, мотивировка. НТз.
- Абаснованы**—обоснованный, мотивированный.
- Абасноўваць, наваць што**—обосновывать,—вать, мотивировать.
- Абач выкл.**—ба, пожалуй, смотри.
- Абачаны**—усмотренный.
- Абачны**—видимый.
- Абачыцца з кім**—увидеться.
- Абачыць што, каго**—увидеть, усмотреть.
- Аббіраць, абабраць каго**—обирать, обобратить; грабить, обворовывать.
- Аббізуньваць, -зуніць каго**—отхлестать; обыгрывать,-грать.
- Аббіўкі м. мн.**—колосья, отбитые при молотье.
- Аббіць што**—обить; поколотить.
- Аббрахаваць каго**—обсчитать.
- Аббрахаць каго**—обругать, выругать.
- Аббрызканы**—обрызганный.
- Аббрызкваць, -зкаць што**—обрызгивать,-знуть.
- Аббягаць, -бегчы што**—оббегаць,-жать.
- Абвадненьне н.**—орошение. НТз.
- Абвадняльны**—оросительный. НТз.
- Абвадняць, -ніць што**—орошать,-росить.
- Абважаны**—обвешенный.
- Абважваньне н.**—обвес,-шивание.
- Абважваць, -важыць каго**—обвешивать,-весить.
- Абвал м.**—обвал. НТз.
- Абвальвацца, -ліцца**—обваливаться,-литься.
- Абвандраваць што**—обойти кругом в путешествии.
- Абвестка ж.**—объявление, повестка; афиша. НТз.
- Абвесны лад (Тр.)**—абвяшчальны лад.
- Абвесьнік м.**—осведомитель, информатор; бюллетень.
- Абвесьціць**—см. абвяшчаць.
- Абвешчаны**—объявленный.
- Абвільгаценьне н.**—увлажнение. НТз.
- Абвінавальнік м.**—обвинитель.

Абвінавальны — обвинительный.

Абвінавачаны — обвиненный, -няемый. ЮТ.

Авінавачанье, -вачанье н. — обвинение.

Абвінавачваць, -ваць каго — обвинять, -нить.

Абвінанье н. — обвивание, обертывание, окутывание.

Абвінацца, -нуцца обвиваться, -виться; обертываться.

Абвінаць, -нуць што — обвивать, -вить; обернуть, окутать.

Абвінуты — обвитый, обернутый.

Абвіслы — обвисший.

Абвісаць, -снуть — обвисать, -снуть.

Абвіхнуцца — промахнуться, обмануться.

Абвіхнуць каго — обмануть.

Абвод м. — обвод, периметр. НТ.

Абвыклы — привыкший.

Абвыкаць, -кнуць — привыкать, -кнуть.

Абвычка ж. — привычка.

Абвязваць, -заць што — обвязывать, -зять.

Абвянчаць каго — обвенчать.

Абвяргаць, -вергнуць каго, што — опровергать, -гнуть.

Абвяржэньне н. — опровержение. НТ.

Абвяшчальны — обвестительный; лад — изъяснительное наклонение. (ср. абвесны)

Абвяшчаць, -весьціць што — объявлять, -вить; извещать, -вести (волю); каго — оповещать, -вестить.

Абвяшчэньне н. — объявление, оповещение, извещение.

Абгаварэньне н. — обговорение, обсуждение.

Абгавораны — обговоренный; обсужденный.

Абгаворвацца — быть предметом разговора. Ц. Гар. С. Ц.

Абгаворваць, -гаварыць што — обговаривать, -ворить; обсуждать, -дить.

Абгалелы — оголевший, обнаженный, обнищавший.

Абгаленьне н. — оголение, обнажение, денудация. НТ.

Абгалець — обнищать, обеднеть

Абгальяць, -ліць каго, што — 1) обривать, -рить; 2) грабить, ограбить.

Абганіць каго — опозорить, опорочить.

Абганяць, -абагнаць каго, што — обгонять, обогнать.

Абгараць, -рэць — обгорать, -реть.

Абгарэлы — обгоревший.

Абгледжаны — осмотренный.

Абгледжваць, -лядаць, -ледзець што — осматривать, -треть.

Абгляд м. — осмотр.

Абгляданье н. — осматривание.

Абголены — 1) обритый; 2) ограбленный.

Абгорнваць, -гарнуць што — обвертывать, -вертеть.

Абгорнуты — обвернутый.

Абгрызак м. — огрызок, оглодок.

Абгрызаць, -рызыці што — огрызать, -зть.

Абдараваны — одаренный.

Абдараванье н. — одаривание, -рение.

Абдароваць каго — одарить.

Абджыгаць каго — высечь розгою.

Абдзеўбаны — оклеваный.

Абдзеўбаць, -дзяўбаць што — оклевывать, -левать.

Абдзяжыць каго — высечь розгой или плетью (ср. дзяга.)

Абдзьмуханы—одутый.
Абдзьмуханьне н.—одувание.
Абдзьмухваць, мухваць што—одувать, дуть.
Абдрапаны—оцарапанный.
Абдрапвацца, рапацца—оцарапываться, паться.
Абдрапваць, рапаць што—оцарапывать,—пать.
Абдулы—опухлый, хший.
Абдуманасьць ж.—обдуманность. НТ₂.
Абдуманы—обдуманный. НТ₂.
Абдумваць, думаць што—обдумывать, думать.
Абдураны—одураченный.
Абдурваць, рыць каго—одурачивать—чить.
Абед м.—обед.
Абедзьве займ. ж.—обе.
Аб'ежчык м.—лесной сторож.
Абезнадзеены—лишенный надежды.
Абезнадзейвацца, дзеіца—терять, потерять надежду.
Абезнадзейваць, дзеіць каго—лишать, шить надежды.
Аб'ём м.—об'ем. НТ₁.
Аб'ёмнасьць ж.—вместимость. НТ₁.
Аб'ёмны—вместимый
Аберуч—обеими руками.
Абея, = абедзьве.
Абжалены—обжалованный, обвиненный.
Абжальваць, жаліць каго—обвинять, нить.
Абжарваць, жарыць што—1) поджаривать, рить; 2) каго выпороть.
Абжора м.—прожора.
Абжывацца, жыцца—прожить долго на одном месте.
Абібок м.—лежебок.
Абіваць, біць што—обивать, -бить.

Абіральнік м.—избиратель.
Абіральніца ж.—избирательница.
Абіральны—избирательный.
Абіраць, браць каго, што—1) избирать, избрать; 2) выбирать, выбрать.
Абіркі м. мн. л.—остатки, хлам.
Абіты—обитый, оклеенный обоями.
Абіцце н.—обок.
Абкарнаць што—окоротить.
Абкарханы—абхарканый.
Абкархаць каго, што—абхаркать.
Абкінуць што—окинуть (взором) Ян. К. Сп. 83 стр.
Абітаваньне н.—обмазывание „китом“, замазкой.
Абітоўваць, таваць што—обмазывать, зать замазкой.
Абітоўка ж.—абітаваньне.
Абклад м.—обкладывание.
Абкладаць, ласьці што—обкладывать, обложить.
Абкладзены—обложенный.
Абкрасьяць, крэсьліць што—обозначать, чить (условными знаками).
Абкрывавіць, вяніць каго, што—окровавить.
Абкрэсьлены—обозначенный условными знаками.
Абкутваньне н.—окутывание, укутывание.
Абкутвацца, тацца—окутываться, таться; укутаться.
Абкутваць, кутаць што—окутывать,—тать.
Аблавухі—вислоухий, ушастый.
Аблаены—обруганный (см. аблаяць).
Аблаам м.—мех, шуба.
Аблаплены—заплатанный.
Аблапліваць, лапіць што—заплатывать, -тать; класть заплату (на што).
Аблачынка н.—облачко.

- Аблашчаны** — обласканный, прирученный.
- Аблашчванье** *н.*—обласкивание.
- Абляць каго**—обругать.
- Аблегчыся**—*см.* аблягацца.
- Аблівацца, ліцца** — обливаться, литься.
- Абліваць, ліць каго, што**—обливать, лить.
- Аблізацца, знуцца** — облизываться, знуться.
- Аблізаць, знуць каго, што**—облизывать, знуть.
- Аблік** *м.*—просчет.
- Аблік** *м.*—*см.* воблік.
- Аблінаць**—облинять.
- Аблінованы** — разлінованный.
- Абліноўваць, наваць што** — разліновывать, вать.
- Аблічаны**—обсчитанный.
- Аблічванье** *н.*—обсчет, обсчитывание.
- Аблічвацца, чыцца** — обсчитываться, просчитываться, таться.
- Аблічваць, чыць каго**—обсчитывать, тать.
- Аблічка** *ж.*—обсчет, просчет.
- Аблічча** *н.*—обличье, облик, лицо; физиономия. НТ.
- Аблога** *ж.*—1) запущенная нива; 2) дерн; 3) осада.
- Аблогаваць**—зарастать дерном.
- Аблогавы** — принадлежащий запущенной ниве. (*Аблогавае сена*. Нс).
- Абложны**—осадный. ВТ.
- Абложына** *ж.*—аблога.
- Аблокі** *мн. л.*—облака (*см.* воблак).
- Абломак** *м.*—обломок.
- Абломкавы**—обломочный.
- Аблона** *ж.*—равнина, поляна.
- Аблонь** *ж.*—лонье *н.*—*см.* блонь.
- Аблуда** *ж.*—1) ошибка, заблуждение; 2) распутство.
- Аблудна**—1) ложно, лживо; (*Аблудна кляцца* Нс); 2) ошибочно; 3) распутно жить.
- Аблудны**—1) ложный, лживый; 2) ошибочный; 3) распутный.
- Аблузгіваць, гаць што**—очищать от шелухи. (*Аблузгіваць арэхі* Нс).
- Аблупежыць дрэва**—ободрать, облупить дерево; *кого*—обыграть.
- Аблуплены**—голый, непокрытый, лишенный покрова.
- Аблупляць, піць што** — снимать верхний покров (*с чего*). (*Аблупіць зайца*. Нк).
- Аблужны**—ложный, лживый, клеветнический.
- Аблысець**—облысеть, лишиться растительности.
- Аблюбаваць каго, што**—облюбовать, выбрать по вкусу.
- Аблюбенец** *м.*—любимец, возлюбленный.
- Аблюбеніца, бёнка** *ж.*—возлюбленная, любимица.
- Аблюбёны**—возлюбленный.
- Аблюбіць каго**—возлюбить.
- Абляганье** *н.*—облокачивание.
- Аблягацца, легчыся на што**—облокачиваться, котиться (*на што*).
- Аблямаванье** *н.*—окаймление, оторочка.
- Аблямаваць што**—окаймить, оторочить.
- Аблямованы** — окаймленный, отороченный.
- Аблямоўка** *ж.*—оторочка.
- Аблямчыцца**—сваляться, смяться.
- Аблямчыць што**—свалять, смять.
- Абмалёваны**—окрашенный.
- Абмалёўваць, ляваць што**—окрашивать, расить.
- Абмалотка** *ж.*—обмолочение.

- Абмалочваць, лаціць** *што*—
обмолачивать, лотить.
- Абмарочаны**—обмороченный,
обманутый.
- Абмарочваньне** *н.*—обморачи-
вание.
- Абмарочваць, рочыць** *каго*—
обморочивать, рочить; об-
мануть.
- Абмасолены**—обсушенный, за-
масленный.
- Абмасольвацца, соліцца**—об-
сусливаться, слиться; замас-
литься; пачкаться (*чем-либо*
жирным).
- Абмасольваць, соліць** *што*—
обсусливаць, - лить; запач-
кать (*чем-либо жирным*).
- Абмаўленьне** *н.*—оговор, окле-
ветание.
- Абмаўляць, - мовіць** *каго*—
оговариваць, -ворить (*кого*);
клеветать, наклеветать (*на*
кого).
- Абмах** *м.*—промах.
- Абмахнуцца**—обмануться; про-
махнуться.
- Абмахнуць** *каго*—провести,
обмануть.
- Абмацаны**—ощупанный.
- Абмацваць, - мацаць** *што*,—
ощупывать, пать.
- Абмацкам**—ощупью (*ср. воб-*
мацкам).
- Абмежаваньне** *н.*—ограниче-
ние. НТ₄.
- Абмер** *м.*—обмер, ошибка в
мере.
- Абмерваць, рыць** *каго*—об-
меривать, рить.
- Абмеркаваньне** *н.*—обсужде-
ние, обдумывание, взвешива-
ние.
- Абмеркаваць** *што*—обдумаць,
обсудить, взвесить.
- Абмін** *м.*—об'езд мимо.
- Абмінаць, - нуць** *каго, што*—
об'езжать, об'ехать мимо.
- Абмінуты**—оставленный поза-
ди.
- Абмова** *ж.*—оговор.
- Абмоўка** *ж.*—1) ошибка в сло-
ве; 2) оговорка. НТ₂.
- Абмоўлены**—оклеветанный.
- Абмоўнік** *м.*—клеветник.
- Абмоўны**—клеветнический.
- Абмурзаны**—обслонявенный,
обпачканный.
- Абмурзацца**—засуслиться, об-
пачкаться.
- Абмурзаць** *што*—засуслить,
обслонявить, обпачкать.
- Абмылка** *ж.*—ошибка.
- Абмылкова**—ошибочно.
- Абмылковасьць** *ж.*—ошибоч-
ность.
- Абмыляцца, ліцца**—*у (на)*
чым—ошибаться, - биться.
- Абмяжованы**—ограниченный.
- Абмяжоўваць, межаваць**
што—ограничивать, -чить.
- Абмякаць, кнуць**—обмокать,
-кнуть.
- Абмяклы**—обмокший.
- Абнадзеены**—обнадеженный.
- Абнадзейвацца, дзейца**—об-
надеживаться, -дежаться.
- Абнадзейваць, дзейць** *каго*—
обнадеживать, -дежить.
- Абнаўляцца, навіцца**—быть
обновляемым, -вленным.
- Абначваць**—переночевать.
- Абнім** *м.*—об'ятія. (*Абнім хва-*
робы НЗ ХХХ)
- Абнова** *ж.*—обновление. НТ₂.
- Абноўка** *ж.*—обновка.
- Абношваць, -насіць, -не сьці**
што—1) обнашивать, но-
сить, нести; 2) занасивать
(*платье*).
- Абноч**—ночью.
- Абнявольвацца, воліцца**—ли-
шаться, -шиться свободы.
- Абняслава** *ж.*—бесчестие; Ян.К.
(Безназ. 40) диффамация. НТ₂.

Абняславіць каго—обесчестить.
Або зл.—или; **або-або**—или-или.
Абодва—оба (ср. **абадва**).
Абое м. і ж.—оба, обе.
Абойма ж.—об'ем, обхват.
Абора, рына ж.—1) скотный двор; 2) веревочка в лапте.
Аборак м.—сенокосная лошадка.
Абпальваць, ліць што—обжигать, -жечь.
Абпараны—обваренный кипятком.
Абпарваньне н.—обваривание кипятком.
Абпарвацца, рыцца—обвариваться, -риться кипятком.
Абпарваць, рыць што—обваривать, -рить кипятком.
Абпелесаваць каго—наказать плетью.
Абпляжыць каго—больно наказывать.
Абплямлены—запятнанный.
Абплямлівацца, міцца—запятнываться, -наться.
Абплямліваць, -міць каго, што—запятнывать, -нать; опорочивать, -чить.
Абплясканы—1) оттрепанный; 2) забрызганный.
Абпляскаць што—1) оттрепать; 2) забрызгать.
Абпэцканы—обпачканный.
Абпэцкацца—обпачкаться.
Абпэцкаць што—обпачкать.
Абрад м.—обряд. НТз.
Абрадавы—обрядовый.
Абражацца, разіцца—оскорбляться, -биться.
Абражаць, разіць каго—оскорблять, -бить.
Абраз м.—образ, икона; лик.
Абраза ж.—оскорбление.
Абразік, зок м.—образок.
Абразіньне н.—образина.
Абразьліва—оскорбительно.

Абразьлівы—оскорбительный.
Абразьнік м.—оскорбитель.
Абрам м. у.—Авраам.
Абранец м.—избранник.
Абраньніца ж.—избранница.
Абраны—избранный (см. **абраць**).
Абраньне н.—избрание.
Абрасіцца—омочиться росой.
Абрасіць што—омочить росой.
Абрасьнелы—заплесневелый.
Абрасьнець—заплесневеть.
(Капуста абрасьнела. Нс).
Абрахаваньне н.—1) подсчитывание; 2) обсчитывание.
Абрахованы—1) подсчитанный; 2) обсчитанный.
Абрахоўвацца, хавалца—просчитываться, -таться; обсчитываться.
Абрахоўваць, хавалца што—подсчитывать, -тать; каго—обсчитывать, -тать.
Абрахоўка ж.—1) подсчет; 2) обсчет; 3) просчет.
Абраць—см. **абіраць**.
Аброжка ж.—собачий ошейник.
Аброк м.—оброк.
Абротка, роць ж.—недоуздок.
Аброчны—оброчный, податной.
Абрузлы—обрюзгший, опухлый.
Абрузнуць—обрюзгнуть, опухнуть.
Абруньваць, руніць—зеленеть, зазеленеть молодыми всходами (ср. **рунь**).
Абрус м.—скатерть.
Абруч м.—1) обруч; 2) кольцо.
Абручкаваньне н.—кольцевание (*бот*). НТз.
Абрыда ж.—мерзость, отвращение.
Абрыдзіць, рыдзіцца каму—опротиветь, надоесть.

Абрыдлы—постылый, противный, мерзостный.

Абрыднік м.—мерзавец.

Абрыдніца ж.—мерзавка.

Абрыднуць каму—опостылеть, опротиветь, надоесть. (Абрыдла гэта справа. Я. Кол. НЗ III).

Абрыдны—абрыдлы.

Абрымсьціць што—выждать, вытерпеть.

Абрыс м.—очертание.

Абрысоўваць-саваць што—обрисовывать-совать.

Абсадзіцца—усэдить вокруг себя.

Абсац м.—каблук (ср. абцас).

Абскаржаны—обжалованный.

Абскаржыць што—обжаловать.

Абскрабацца—оцарапаться.

Абскрабаць што—оцарапать.

Абскубаць што—обрывать, выдергивать.

Абсмакаваць каго, што—выбрать по вкусу, полюбить.

Абсмакованы—выбранный по вкусу.

Абсмоктаны—обсосанный.

Абсмоктаваць,-смактаць што—обсасывать,-сосать.

Абсмольваць,-маліць што—засмаливать,-молить; обжигать.

Абсморганы—обдерганный, общипанный, оборванный.

Абсморгаць што—1) обдергать, ощипать; 2) заносить (платье).

Абсмуціць каго—опечалить.

Абставіны ж. мн.—обстоятельства; обстановка.

Абстаноўка ж.—обстановка (сцены) НТ₂.

Абстаноўчы—обстановочный НТ₂.

Абструганы—обстроганный.

Абстругаваць-гаць што—обстрогивать,-гать.

Абстрыканы—обоженный крапивой.

Абстрыкаць каго, што—обжечь крапивою (ср. стрыкачка).

Абсьлізьненыя н.—ослизнение (абалонкі НТ₀).

Абсьцебаны—высеченный розгою.

Абсьцебаць каго—высечь розгою.

Абсяваць,-сеяць што—обсевать, сеять.

Абсякаць,-сячы што—обрубать,-бить; обрезать, обрезать; каго—останавливать на слове, обрываць

Абсядаць,-сесьці што, каго—окружать,-жить; осаждаць,-садить.

Абтаўканы—вытолоченный.

Абтаўкаць што—вытолотить.

Абтропаны—оттрепанный.

Абтропваць,-трапаць што—оттрепывать,-трепать.

Абтынкаваць што—оштукатурить.

Абтынкованы—оштукатуренный.

Абуджаны—пробужденный.

Абуджацца,-дзіцца—пробуждаться,-будиться.

Абуджаць,-дзіць каго—будить, пробудить.

Абуджэньне н.—пробуждение.

Абуза ж.—повесничание, шалопайство.

Абузны—пасквильный, неприятный.

Абузьнік м.—шалопай, повеса.

Абузьніца ж.—шалопайка.

Абумоўленасьць ж.—обусловленность;—моўлены—обусловленный. НТ₂.

Абумоўліваць, -мовіць што—
обуславліваць, -вiць.

Абураны—взволнованный, раз-
дражэны.

Абурвацца, -рыцца—раздра-
жацца, -жiцца; взволно-
вацца.

Абурваць, -рыць каго—взвол-
новаць, прывесці в волненне,
раздражаць, -жiць.

Абурліваць ж.—раздражи-
тельнасць.

Абурлівы—раздражitelный,
гневлiвы.

Абурэньне н.—1) возмущенне,
(Абурэньне магнэсавае. НТэ);
2) раздражэне, негодаванне.

Абута м.—обувь.

Абух м.—обух.

Абуцьце н.—абута.

Абушок м.—уменьш. от абух.

Абхаджэньне н.—обходженне,
абрашчэнне.

**Абхадзіць (ходзіць), абайсьці
(абайці)** каго, што—обхо-
дiць, абойтi.

Абход м.—обход, абходженне.

Абходзіць дзс. безас.—трогаець,
обидно. (Мяне мала што гэ-
та абходзіць. Нк).

Абхутваць, -таць што—окуты-
ваць, -таць

Абцас м.—абсац.

Абцерабіць што—отгеребiць,
отсечь, абрывать.

Абцінак м.—абрубок.

Абцінаць, -цяць што—обру-
баць, -бiць.

Абціраньне н.—обтиранне.

Абціраць, -церці што—обти-
раць, -тэраць.

Абцугі м. мн.—клещи, шипцы

Абцужкі м. мн.—уменьш. от
абцугі.

Абцвічаны—наказанный роз-
гою.

Абцвічыць каго—наказаць
розгою.

Абцяжараны—отягошчэнны,
обремененны.

Абцяжарваць, -жарыць каго—
отягощаць, -готiць; обреме-
няць, -нiць.

Абцяжаць, -цяжыць каго—
отягощаць, -готiць.

Абцяжлівы—притеснительный.

Абцяжэньне н.—отягошчэнне,
притесненне.

Абцяты—абрубленны (ср. аб-
цінаць).

Абчыкрыжыць што—окарнаць,
коротка остриць, агрызьць.
МГ

Абчмарыць каго—высечь до
крови розгою.

Абчмурэлы—одуревшы.

Абчмурыць каго—абдурiць.

Абшар м.—край, праштатка.

Абшарпанец, -паньнік м.—
абрванец, голодранец.

Абшарпанка ж.—абрванка.

Абшарпаны—абрванны.

Абшарпаць, -паць што—абр-
ваць.

Абшарына ж. (З. Б. На зач.
г. II с.)—абшар.

Абшаснуцца—оступiцца.

Абшастаць што—обтаскаць,
обносьць.

Абшкумаціць што—разорваць
в клочыя.

Абшлэпаны—1) отхлестанный;
2) забрызганны.

Абшлэпаць каго, што—1) от-
хлестать; 2) забрызгаць.

Абшлындацца—обносьцься.

Абшлындаць—обегать, абойтi.

Абшмараваны—обпачканны.

Абшмаравання—обпачкацца.

Абшмароўваць, -раваць што—
запачкiваць, -чкаць.

Абшмуляны—обтерты, вы-
терты, заношанны.

Абшмуляцца—обтэрацца,
изорвацца. (Гузiкі абшмуля-
галіся. Нс).

Абшмульгаць *што*—обтереть, заносить.

Абшмыгаць *каго*—оббегать.

Абшуканы — 1) обысканный; 2) обманутый.

Абшукваньне *н.* — 1) обыскивание; 2) обманывание.

Абшукваць, -каць *што*—обыскивать, -скать; *каго*—обманывать, -нуть.

Абшуснуцца—повиснуть вниз, упасть.

Абы *зл.*—лишь-бы, чтобы только; *часьцінка*—кое,нибудь,либо.

Абыб *зл.*—только бы, чтобы только

Абыдва—абодва.

Абыдзе—где-то, где-нибудь, везде.

Абыдзённасьць *ж.*—обыденность, повседневность.

Абыдзенны—обыденный, повседневный. НТ₂.

Абыдзень—1) ежедневно; 2) в течение одного дня.

Абыманьне, -быманьне *н.*—об'ятие, обнимание.

Абыймацца, -бымацца, абняцца—обниматься, обняться.

Абыймаць, абняць *каго, што*—обнимать, обнять.

Абыйсці, -быйці *каго, што*—обойти.

Абыкалі—когда-угодно; когда-нибудь.

Абыкаць, -быкнуць—привыкать, -кнуть.

Абыкласць *ж.*—привычность

Абыклы—привычный.

Абыкуды—куда-нибудь, куда угодно.

Абынач—1) еженощно; 2) в течение ночи.

Абыходзіцца, абыйсціся *з кім, з чым*—обходиться, обойтись.

Абыходзіць, абыйсці *каго, што*—обходить, обойти.

Абыходлівасьць *ж.*—обходительность.

Абыходлівы—обходительный.

Абы-хто—кто-нибудь, каждый.

Абычайлівасьць *ж.*—обычность, обходительность.

Абычайлівы—обходительный.

Абычайнасьць *ж.*—нравственность. НТ₂.

Абычайнік *м.*—морализатор. НТ₂.

Абычайны,—1) обыкновенный; 2) нравственный. НТ₂.

Абычка *ж.*—привычка. (*Абычку мае драцца* Нс).

Абычай—чей-нибудь.

Абышто—кое-что, что-нибудь.

Абыяк—кое-как, как-нибудь.

Абыяка—безразлично.

Абыякасьць *ж.*—безразличие.

Абыякі—1) какой угодно; 2) безразличный, индифферентный.

Абэржа *ж.*—машина (Я. Кол. НЗ. 230 стр.)

Абэцэда *ж.*—азбука (*латинская*).

Абязьвечаны—искалеченный, изуродованный, изувеченный.

Абязьвечваць, -вечыць *каго, што*—изувечивать, -чить; искалечить.

Абязьверыцца—потерять веру.

Абязьвініць-няць *каго*—снять, снимать вину (*с кого*).

Аб'ясньенне *н.*—об'яснение.

Аб'ясняльны—об'яснительный.

Аб'ясняць, -ніць *што*—об'яснять, -нить.

Аб'яцалла *н.*—азбука, алфавит (*ср. абэцэда*).

Аб'яцаллавы, -дловы—алфавитный.

Аб'яцанка *ж.*, -цаньне *н.*—обещание, обет.

Аб'яцаны—обещанный.
Аб'яцацца—обещаться.
Аб'яцаць што—обещать.
Аб'яднаньне *н.*—об'единение, ассоциация.
Аб'яднаны—об'единенный.
Аб'яднацца—об'единяться.
Авадзень *м.*—овод.
Абай выкл.—ох, ах (*негодование и удивление*).
Авалашыць каго—охластить, оскопить.
Аванс *м.*—аванс.
Авансаваць каго, што—авансировать.
Авантура *ж.*—1) авантюра; 2) шалость.
Авантурнік, турысты *м.*—авантюрист, пройдоха, плут.
Авантурніца *ж.*—авантюристка.
Авантурны—авантюристический.
Авантурыць—авантюрничать; проказничать.
Аваплены—обмазанный известью; оштукатуренный.
Авапліваць, пліць што—обмазывать известью, штукатурить (*ср. вапна*).
Авёс *м.*—овёс
Авечка *ж.*—овца, овечка.
Авечы—овечий.
Авінавачваць—*см.* абвінавачваць.
Аво *выкл.*—вот.
Аво-ж *выкл.*—вот же.
Авоз *м.*—ход под овин.
Авосьжа *выкл.*—вот же.
Авохі (мне) *выкл.*—горе (*мне*).
Авяваць што—обвевать. (*Горкім смуткам авявае. Я. Кол. НЗ. VIII*).
Ага *выкл.*—1) ага; 2) да, так.
Агалелы—згалелы.
Агаліцца, —1) оголиться; 2) обраться.

Агаліць каго, што—1) оголить; 2) обрить.
Аганены—охуленный.
Аганьваць, -ніць каго—охуливать, -лить.
Агарнуць каго, што—обернуть.
Агарод *м.*—*см.* гарод.
Агароджваць, -радзіць што—ограждать, -радить, огораживать, -родить.
Агарожа *ж.*—ограда.
Агата, -тка *ж. у.*—Агафья.
Агаткі *ж. мн. л.*—кошачьи лапки (*бот. Antennaria L.*).
Ага-ту *выкл.*—1) ату (*понукание*); 2) тьфу (*презрение и досада*).
Агіда *ж.*—1) гадость, мерзость; 2) отвращение.
Агідзьдзе *н.*—скверность.
Агідзіцца—иметь отвращение (*к чему*).
Агідзіць—омерзеть.
Агідлівы, -гідны—отвратительный, мерзкий.
Агіднік *м.*—сквернавец, мерзавец.
Агідніца *ж.*—сквернавка, мерзавка.
Агіднуць—опротиветь, омерзеть.
Агледжаны—осмотренный.
Агледзіны *ж. мн.*—смотрины, обзор. (*Г ў белы дзень, і ў чорну ноч я ўсьцяж раблю агледзіны. Ян. К. Спад. 7 стр*).
Агледзеца, -дзець—*см.* аглядацца.
Аглобля *ж.*—оглобля.
Аглузьдзіцца, -луздацца—прити в беспамятство.
Аглузьдзіць каго—привести в беспамятство.
Аглумлены—обеспамятевший.
Аглумленьне *н.*—одуренье, беспамятство.

- Аглумляца-міцца** — дуреть, одуреть, притти в беспамятство.
- Аглумляць, міць каго** — одурять, -рять.
- Аглухлы** — оглохший.
- Аглухнуць** — оглохнуть.
- Агляд м.** — осмотр, обзор; смотр.
- Аглядальнік м.** — обозреватель.
- Агляданы** — осмотренный несколько раз.
- Аглядацца, ледзецца** — осматривать, -мотреться.
- Аглядаць, ледзець што, каго** — осматривать, -мотреть.
- Аглядач м.** — см. аглядальнік.
- Агневіца ж.** — антонов огонь.
- Агнёвы** — огненный.
- Агністы** — огненный, пламеневидный.
- Агнявіць каго** — прогневить.
- Агнявокі** — огнеглазый. (Я. Кол. НЗ VIII).
- Агняпаскі** — огнепоясный, с огненным „пасам“. (Я. Кол. НЗ XXV).
- Агняпіс м.** — огненные письма. (*Сонцаў агняпіс*. Я. Кол. НЗ IV).
- Агнястойкасьць ж.** — огнеупорность.
- Агнястойкі** — огнеупорный. НТь.
- Агняхвал м.** — огнепоклонник.
- Агняхвальства н.** — огнепоклонение.
- Агняцвет м.** — огненный цветок (*Праменіць даль Купальскі агняцвет*. З.Б. Пад. р. н. 6 ст.)
- Аголены** — обритый (см. агаліць).
- Агон м.** — хвост. (*Спадніцай верціць, як агонам*. Я. Кол. НЗ II).
- Агонь м.** — огонь.
- Агончык м.** — огонек.
- Агорклы** — прогоркший.
- Агоркнуць** — прогоркнуть; опротиветь.
- Агоўтацца** — притти в спокойное состояние, успокоиться. МГ.
- Аграбаць што** — огребать, загребать.
- Аграваньне н.** — обогревание.
- Аграватца, рэцца** — согреваться, -реться.
- Аграватць, рэць што** — согревать, -реть; каго — ударить, побить.
- Агранічаны** — ограниченный (*Агранічаны лік развязакаў*. НТ₁).
- Агранічваць, нічыць што** — ограничивать, -чить.
- Агрубець, рубнуць** — загрубеть, стать грубым.
- Агрублы** — загрубевший.
- Агрызак м.** — обгрызок.
- Агрызаць, рызьці што** — обгрызать, -зть.
- Агрэст м.** — 1) крыжовник. (*бот.* *Ribes grossularia*); 2) grosсуляр. НТь.
- Агрэставыя** — смородинные (*Grossulariaceae*). НТь.
- Агрэты** — 1) согретый; 2) побитый.
- Агрэх м.** — незапаханное место.
- Агу выкл.** — ох, ах.
- Агузак м.** — комель. Сержи.
- Агул м.** — гурт.
- Агулам** — оптом; вообще.
- Агульна** — вообще.
- Агульнавядомы** — общеизвестный.
- Агульнае імя** — нарицательное имя.
- Агульнадаступнасьць ж.** — популярность; тупный — популярный НТ₂; общедоступный.
- Агульны** — общий; оптовый, гуртовой.
- Агультацца** — облениться, (*ср.* *гультай*).
- Агурок** — см. гурок.

Агурочнік *м.* — бурачнік (*бот.* *Bohago, Tourg*); **лекавы** — огуречная трава (*Bohago officinalis*) НТ_а.

Агынь — *см.* **Гынь**.

Адабраны — отобраный, из'ятый.

Адабраньне *н.* — отобрание, из'ятіе.

Адабраць — отобразить.

Адагнуць — отогнуть.

Ададраць — отодрать.

Адакпіць — ответить колкостью, отомстить.

Адаксьціца *ад чаго* — откrestиться, отделаться.

Адамашка *ж.* — камка, шелк узорчатый.

Адамашкавы — камчатый.

Адамкнуты — отпертый, отомкнутый.

Адамкнуць — *см.* **адмыкнуць**.

Адапхаць, хнуць каго, што — отпихать, отопхнуть, оттолкнуть.

Адараць што — отпахать.

Адарваны — оторванный, оттянутый, отвлеченный.

Адарваньне *н.* — оторвание, отвлечение.

Адарваць — *см.* **адрываць**.

Адар'я *ж. у.* — Дар'я.

Ад'асяродкавы — центробежный. НТ_з.

Адбівальнік *м.* — отражатель, рефлектор. НТ_з.

Адбіваньне *н.* — отбивание, отражение

Адбівацца, біцца — отбиваться, биться; отражаться, зиться; отпечатываться.

Адбіваць, біць каго, што — отбивать, бить; отражать, зить; *што* — отпечатывать.

Адбітак *м.* — отражение, отпечаток.

Адбітка *ж.* — оттиск, автотип. НТ_з.

Адбіццё *н.* — отбой; отражение.

Адбой *м.* — отбой.

Адбор *м.* — отбор.

Адбываньне, быццё *н.* — отбытие.

Адбывацца, быцца — происходить, изойти; совершаться, шиться.

Адбываць, быць што — исполнять, полнить; *у сэнсе нпр.* — от'езжать.

Адвага *ж.* — отвага, смелость.

Адважаны — отвешенный.

Адважваньне *н.* — отвешивание.

Адважваць, важыць што — отвешивать, отвесить.

Адвазіць, везці каго, што — отвозить, отвезти.

Адвалока *ж.* — 1) проволочка. Нс.; 2) отдаление. МГ.

Адвалочваць, лачыць каго, што — оттаскивать, тащить.

Адваротна — обратно.

Адваротна - прапорцыянальны — обратно-пропорциональный. НТ₁.

Адваротны — 1) обратный. (*Адваротны стасунак.* НТ₁); 2) противный. (*Адваротныя людзі.* Ц. Гар. С. Ц. 133).

Адвахта *ж.* — гауптвахта. Нс.

Адведваньне *н.* — посещение, визитация.

Адведвацца - ведацца — посещать, наведываться, дацься.

Адведваць, ведаць што, каго — отведывать, дать; навестить.

Адведзіны *ж. мн.* — визит, посещение.

Адвеку — извечно.

Адвечны — извечный, исконный.

Адвільваць, льнуць — уклоняться, ниться; избегать, гнуть.

Адвільжэць — отсыреть.

Адводак *м.* — отводок. НТ_б.

Адводзіць - (вадзіць), везці каго, што — отводить, вести.

- Адвойстрыны**—отточенный.
Адвойстрываць, -войстрыць *што*—оттачивать, отточить.
Адвольна—произвольно, по воле.
Адвольны—произвольный, самопроизвольный. (*Адвольны рух*, НТ₁).
Адгавець—ответь, кончить пост.
Адгаваньне н.—отгадывание, угадывание.
Адгдваць, -даць *што*—отгадывать, -дать.
Адгадка ж.—отгадка.
Адгалос м.—отзвук, отклик, эхо.
Адгарнуць кого, што—отвернуть, отгресть.
Адгор'е н.—отрог горной цепи. НТ₃.
Адгоцаць *што*—отбить, оттопать.
Адгрызацца, -грызціся—огрызаться, -знуться; дерзко ответить.
Адгэтуль—отсюда.
Адваць, -даць *што*—отдавать, -дать; возвращать, -ратить; *у сэнсе нпр.*—издавать запах.
Адалены—удаленный.
Адальваць, -далиць каго, што—удалять, -лечь.
Адданы—отданный.
Адданьне н.—отдание, отдача.
Аддараваны—отдаренный.
Аддарваць, -рыць каго чым—отдаривать, -рить.
Аддарунак м.—ответный подарок.
Адзел м.—отдел, отделение; ведомство.
Адзгарацца, -дзгарацца—отдираться, отодраться; оторваться.
Аддыханьне н.—отдохновение.
Аддышка ж.—отдых, остановка.
Аджа зл.—ведь, так, действительно.
- Аджалкаваць**—перестать жалеть.
Адживацца, -жыцца—оживать, -жить.
Аджыльле н.—апофиза. НТ₃.
Адзадак м.—задняя часть туши.
Адзадку, -заду—сзади.
Адзадні—задний.
Адзежа, -дзежына, -дзежынка—ж. — одежда (*одна вещь*).
Адз'нак м.—основание для скирды или стога. Сержп.
Адзеньне н.—одежда, платье.
Адзёр м.—1) корь (*болезнь*); 2) палатка на дереве для пчелиных ульев. Сержп.
Адзервянелы—одеревеневший.
Адзервяненьне н.—одеревенение.
Адзервянець—одеревенеть.
Адзержаць *што*—получить, войти во владение (*чем*).
Адзін м.—один.
Адзінаццаты, -нанцаты—одиннадцатый.
Адзінаццаць, -нанцаць—одиннадцать.
Адзінец м.—одинокий. МГ.
Адзінка ж.—единица.
Адзінкавы—единичный (*Адзінкавы стасунак*, НТ₁).
Адзінота ж.—одиночество.
Адзінотны—одинокий.
Адзінотства н.—адзінота.
Адзіночны—одиночный, единственный, единичный.
Адзінюткі—одинёхонький.
Адзнака ж.—знак, знак отличия; отметка.
Адзначацца, -начыцца—отличаться, -читься; характеризоваться.
Адзначаць, -начыць *што*—отмечать, -метить; характеризовать.
Адзначны—отличительный. НТ₂.
Адзычаньне н.—отсоветывание.

- Адзычваць, зычыць** *каму што* — отсоветывать, -вать.
- Адказ м.** — 1) ответ; 2) завешание.
- Адказваць, заць** *што* — 1) отвечать, -тить; 2) завещать, -щать.
- Адказнасьць ж.** — ответственность.
- Адказны** — ответственный.
- Адкалваць, лоць** *што* — откалывать, -лоть.
- Адкараскацца** *ад чаго* — откарбаться, отцепиться.
- Адкархвацца, хнуцца** — отхаркиваться, -хнуться.
- Адкасаны** — отвороченный.
- Адкасацца, снуцца** *ад каго* — отвязываться, -заться. (*Адкасьнецеся вы са сваімі сватамі.* Ц. Гар. С. Ц. 113 стр.)
- Адкасваць, саць** *што* — отворачивать, -ротить (*полы, рукава*).
- Адкасіць** *што* — откосить.
- Адквітаньне н.** — отцветание.
- Адквітаць, вісьці** — отцветать, -весть.
- Адквітаньне н.** — отплата.
- Адквітваць, таць** *што* — оплачивать, -латить (*долг*).
- Адкідак м.** — отбросок.
- Адкіданьне н.** — отбрасывание.
- Адкідацца, кінуцца** *ад чаго* — отставать, отказываться, -заться. (*Хлопец адкінуўся ад дзяўчыны.* Нк).
- Адкідаць, кінуць** *што* — отбрасывать, отбросить; отвергать, -гнуть.
- Адклад м.** — отложение. НТз.
- Адкладаньне н.** — откладывание, отсрочка.
- Адкладацца** — быть откладываемым.
- Адкладаць, класьці** *што* — откладывать, отложить.
- Адкладка ж.** — отсрочка.
- Адклупаны** — отколупанный.
- Адклупваць, паць** *што* — отколупывать, -пить.
- Адкошваць, касіць** *што* — откашивать, -откосить.
- Адкпіць** — ответить колкостью, отомстить. (*ср. адакпіць*).
- Адкпіцца** — отшутиться.
- Адкраскованы** — отмеченный крестиком.
- Адкраскаваць** *што* — отметить крестиком.
- Адкручваць, круціць** *што* — отвертывать, -теть.
- Адкрышаны** — отломленный.
- Адкрышыцца** — отломиться.
- Адкрышыць** *што* — отломить.
- Адкуль** — откуда, отколе.
- Адкупляцца, піцца** — откупаться, -питься.
- Адкупляць, піць** *што* — откупать, -пить.
- Адкупнік м.** — откупщик.
- Адкупны** — откупной.
- Адлега ж.** — *см. адліга*.
- Адлегла** — в отдалении.
- Адлегласьць ж.** — отдаление, расстояние. НТг.
- Адлеглы** — отдаленный.
- Адлёт м.** — отлёт.
- Адлётны** — отлётный.
- Адліга ж.** — 1) оттепель НТз; 2) облегчение.
- Адліглывы** — 1) отходчивый (*нораў*); 2) оттепельный.
- Адлікаваць** — отторжествовать.
- Адлінаваць** *што* — отчертить, провести линию.
- Адліпак м.** — отлепок.
- Адліпаць, ліпнуць** — отлипать, -лепиться.
- Адліплы** — отлепившийся.
- Адлітаваць** *што* — отлить из металла (*звон*).
- Адлітавацца** — 1) быть отлитым; 2) отпаяться.
- Адлічаны** — отсчитанный.
- Адлічваньне н.** — отсчитывание.

- Адлічвацца, -чыцца** — отсчитываться, -таться.
Адлічваць, -чыць што — отсчитывать, -тать.
Адлічэньне н. — уочот, дисконт (вэксаля НТ₁).
Адломак м. — обломок, камлыга. НТ₅.
Адломкавы — обломочный (*-кавыя пароды*. НТ₅).
Адлучаны — отделенный.
Адлучны — отдельный.
Адлучаць, -чыць каго, што — отлучать, -чить; отделять, -лить.
Адлучэньне н. — отделение, отчленение. НТ₃.
Адвязаць, -лезьці ад чаго — отлезать, -лезть; отвязываться, отставать.
Адляжацца, -лежвацца — вылежаться, -живаться.
Адляпіць што — отлепить.
Адляпіцца — отлепиться, отвязаться.
Адмакаць, -мокнуць — вымокать, вымокнуть.
Адмаладзец — помолодеть.
Адмарозіць, -рожваць што — отморозить, -раживать.
Адмаўленьне н. — отговаривание, отрицание; отказывание.
Адмаўляць, -мовіць што — отговаривать, -ворить; отрицать; отказывать, -зять.
Адмена ж. — 1) перемена; изменение; 2) разновидность НТ₂; 3) фаза месяца. НТ₃.
Адменны — переменный, разнообразный. НТ₆.
Адменьнік м. — вариант. НТ₂.
Адмерлы — отмерший, выморочный.
Адмесьці — отместить.
Адметка ж. — отметка; отличие; ремарка. НТ₂.
Адметны — отличительный.
Адмова ж. — отказ; отрицание. НТ_{2,4}.
- Адмовіць** — см. адмаўляць.
Адмовіцца ад чаго — отказать.
Адмоклы — вымокший.
Адмокнуць — см. адмакаць.
Адмоўе н. — отрицание. НТ₂.
Адмоўка ж. — отговорка.
Адмоўна — отрицательно.
Адмоўнасьць ж. — отрицательность; отрицание.
Адмоўны — отрицательный. (*Адмоўны лікнае паняцьце*. НТ_{3,4}).
Адмываць, -мыць што (з затрыманьнем „у“ ў адменах: **адмыеш, адмые** і г. д.) — отмыть, отмывать.
Адмыкаць, -дамкнуць што — отпирать, отпереть.
Адмяняцца, -ніцца — переменяться, -ниться.
Адмяняць, -ніць што — переменять, -нить.
Аднабокасьць ж. — односторонность. НТ₂.
Аднабокi — односторонний. НТ₂.
Аднабочны — аднабокi.
Аднаверш м. — моностих НТ₂.
Аднавок м. — циклоп (зоол. Cyclops). ЗТ.
Аднавокi — одноглазый.
Аднагадовы — однолетний.
Аднагалосье н. — зияние. НТ₂.
Аднагодак м. — однолеток.
Аднагучна — однозвучно, монотонно.
Аднагучнасьць ж. — однозвучность, монотонность. НТ₂.
Аднагучны — однозвучный; монотонный; изотонический. НТ₂.
Аднагучча н. — аднагучнасьць.
Аднадзёнка ж. — поденка (зоол. Ephemera) ЗТ.
Аднадзённа — однодневно.
Аднадзённасьць ж. — однодневность.
Аднадзённы — однодневный.
Аднадум м. — единомышленник. МГ.

- Аднадумны—единомышленный.
 Аднадумства *н.*—единомыслие.
 МГ.
 Аднае—*род. падеж от мест.*
 адна.
 Адназнакавы — однозначный
 (*лік*) НТ₁.
 Аднайменнасьць *ж.*—гомони-
 мия. НТ₂.
 Аднайменьнік *м.* — гомоним.
 НТ₂.
 Аднайменны—гомонимический.
 Аднак *эл.*—однако, но.
 Аднакаленны—одноколенчатый.
 Аднакапытны—однокопытный.
 Аднакі,-кавы—одинаковый.
 Аднакратны—однократный.
 НТ₁.
 Аднакроць—однократно, один
 раз.
 Адналетак *м.*—годовалый ре-
 бенок. Серж.
 Адналетні—однолетний.
 Адналісьцэневья—однодоль-
 ные (бот. Monocotyledoneae).
 НТ₆.
 Адналітарнік *м.*—тавтограмма.
 НТ₂.
 Аднамерны верш — монокли-
 ческое стихотворение. НТ₂.
 Аднамысны—единомышленный
 Аднапаверхавы—одноэтажный
 БГ.
 Аднапастацьцэвасьць *ж.*—изо-
 морфизм. НТ₅.
 Аднапастацьцэвы — изоморф-
 ный.
 Аднародавы—однополый (цвет-
 ток.) НТ₆.
 Аднародны—однородный. НТ₁.
 Аднасіць — относить, стоптать
 (*боты*).
 Аднаскладовы — односложный.
 Аднастайна—однообразно; мо-
 нотонно.
 Аднастайнасьць *ж.* — однооб-
 разие, однообразность; мо-
 нотонность. НТ₂.
- Аднастайны — однообразный,
 монотонный. НТ_{2,4}.
 Аднасьцябловы—одностебель-
 ный. НТ₆.
 Аднаўласьцівасьць *н.*—изо-
 тропность; -сьцівы — изо-
 тропный. НТ₅.
 Аднаўленьне *н.*—восстановле-
 ние, возобновление НТ₂;
 воспроизведение НТ₁.
 Аднаўляцца,-навіцца — возоб-
 новляться,-виться.
 Аднаўляць,-навіць *што*
 —возобновлять,-вить,
 восстанавливать,-вить.
 Адначасна—одновременно, крат-
 ковременно. Нс.
 Адначаснасьць *ж.* — одновре-
 менность; кратковременность.
 Адначасны — одновременный;
 кратковременный.
 Адначлен *м.*—одночлен. НТ₁.
 Аднаманьне *н.*—вычитание. НТ₁.
 (*ср. „адыманьне“*).
 Аднамінік *м.*—вычитаемое. НТ₁.
 Аднава *ж.*—возобновление.
 Адновіць—*см. аднаўляць*.
 Аднолькава—одинаково.
 Аднолькавы—одинаковый.
 Адносіны *ж. мн.*—отношение.
 НТ_{1,2,4}.
 Адноска *ж.*—ссылка. НТ₂.
 Адносьнік *м.*—отношение, ра-
 порт.
 Адносны—относительный. (*Ад-
 носны лік;—тэрмін* НТ_{1,4}).
 Адноўчы—воспроизводитель-
 ный.
 Адношта—только что. Я. Л. Км.
 Адны—*мн. ч. от числ. „адзін“—*
 одни.
 Аднэй—*род. падеж от мест. ад-
 на—одной*.
 Адняць—*см. адымаць*.
 Адозва *ж.*—воззвание; прокла-
 мация. НТ₂.
 Адонак *м.*—*см. адзёнак*.
 Адонкі *м. мн.*—подонки, опойки.

- Адлічвацца, -чыцца** — отсчитываться, -таться.
Адлічваць, -чыць што — отсчитывать, -тать.
Адлічэньне *н.* — учот, дисконт (*вэксаля* НТ₁).
Адломак *м.* — обломок, камлыга. НТ₃.
Адломкавы — обломочный (*-кавыя пароды*. НТ₃).
Адлучаны — отделенный.
Адлучны — отдельный.
Адлучаць, -чыць каго, што — отлучать, -чить; отделять, -лить.
Адлучэньне *н.* — отделение, отчленение. НТ₃.
Адвязаць, -лезьці ад чаго — отлезать, -лезть; отвязываться, отставать.
Адвязацца, -лежвацца — вылезаться, -живаться.
Адляпіць што — отлепить.
Адляпіцца — отлепиться, отвязаться.
Адмакаць, -мокнуць — вымокать, вымокнуть.
Адмаладзец — помолодеть.
Адмарозіць, -рожваць што — отморозить, -раживать.
Адмаўленьне *н.* — отговаривание, отрицание; отказывание.
Адмаўляць, -мовіць што — отговаривать, -ворить; отрицать; отказывать, -зять.
Адмена *ж.* — 1) перемена; изменение; 2) разновидность НТ₂; 3) фаза месяца. НТ₃.
Адменны — переменный, разновидности. НТ₆.
Адменьнік *м.* — вариант. НТ₂.
Адмерлы — отмерший, выморочный.
Адмесьці — отместить.
Адметка *ж.* — отметка; отличие; ремарка. НТ₂.
Адметны — отличительный.
Адмова *ж.* — отказ; отрицание. НТ_{2,4}.
- Адмовіць** — *см.* адмаўляць.
Адмовіцца *ад чаго* — отказать.
Адмоклы — вымокший.
Адмокнуць — *см.* адмакаць.
Адмоўе *н.* — отрицание. НТ₂.
Адмоўка *ж.* — отговорка.
Адмоўна — отрицательно.
Адмоўнасьць *ж.* — отрицательность; отрицание.
Адмоўны — отрицательный. (*Адмоўны лік-нае паняцце*. НТ_{3,4}).
Адмываць, -мыць што (з трымаўнем „ы“ ў адменах: адмыеш, адмые і г. д.) — отмыть, отмывать.
Адмыкаць, -дамкнуць што — отпирать, отпереть.
Адмяняцца, -ніцца — переменяться, -ниться.
Адмяняць, -ніць што — переменять, -нить.
Аднабокасьць *ж.* — односторонность. НТ₂.
Аднабокi — односторонний. НТ₂.
Адначны — аднабокi.
Аднаверш *м.* — моностих НТ₂.
Аднавок *м.* — циклоп (зоол. Cyclops). ЗТ.
Аднавокi — одноглазый.
Аднагадовы — однолетний.
Аднагалосьсе *н.* — зияние. НТ₂.
Аднагодак *м.* — однолеток.
Аднагучна — однозвучно, монотонно.
Аднагучнасьць *ж.* — однозвучность, монотонность. НТ₂.
Аднагучны — однозвучный; монотонный; изотонический. НТ₂.
Аднагучча *н.* — аднагучнасьць.
Аднадзёнка *ж.* — поденка (зоол. Ephemera) ЗТ.
Аднадзённа — однодневно.
Аднадзённасьць *ж.* — однодневность.
Аднадзённы — однодневный.
Аднадум *м.* — единомышленник. МГ.

- Аднадумны—единомышленный.
 Аднадумства *н.*—единомыслие.
 МГ.
 Аднае—*род. падеж от мест.*
 адна.
 Адназнакавы — однозначный
 (*лік*) НТ₁.
 Аднайменнасць *ж.*—гомонимия. НТ₂.
 Аднайменьнік *м.*—гомоним.
 НТ₂.
 Аднайменны—гомонимический.
 Аднак *зл.*—однако, но.
 Аднакаленны—одноколенчатый.
 Аднакапытны—однокопытный.
 Аднакі,-кавы—одинаковый.
 Аднакратны—однократный.
 НТ₁.
 Аднакроць—однократно, один
 раз.
 Адналетак *м.*—годовалый ре-
 бенок. Серж.
 Адналетні—однолетний.
 Адналісьцэневья—однодоль-
 ные (бот. *Monocotyledoneae*).
 НТ₆.
 Адналітарнік *м.*—тавтограмма.
 НТ₂.
 Аднамерны верш — монокли-
 ческое стихотворение. НТ₂.
 Аднамысны—единомышленный
 Аднапаверхавы—одноэтажный
 БГ.
 Аднапастацьцэвасьць *ж.*—изо-
 морфизм. НТ₃.
 Аднапастацьцэвы — изоморф-
 ный.
 Аднародавы—однополый (цве-
 ток.) НТ₆.
 Аднародны—однородный. НТ₁.
 Аднасіць — относить, стоптать
 (*боты*).
 Аднаскладовы — односложный.
 Аднастайна—однообразно; мо-
 нотонно.
 Аднастайнасць *ж.*—однооб-
 разие, однообразность; мо-
 нотонность. НТ₂.
- Аднастайны — однообразный,
 монотонный. НТ_{2,4}.
 Аднасьцябловы—одностебель-
 ный. НТ₆.
 Аднаўласцьцывасьць *н.*—изо-
 тропность; -сьцывы — изо-
 тропный. НТ₃.
 Аднаўленьне *н.*—восстановле-
 ние, возобновление НТ₂;
 воспроизведение НТ₄.
 Аднаўляцца,-навіцца — возоб-
 новляться,-висься.
 Аднаўляць,-навіць *што*
 —возобновлять,-вить,
 восстанавливать,-вить.
 Адначасна-одновременно, крат-
 ковременно. Нс.
 Адначаснасць *ж.*—одновре-
 менность; кратковременность.
 Адначасны — одновременный;
 кратковременный.
 Адначлен *м.*—одночлен. НТ₁.
 Аднаманьне *н.*—вычитание. НТ₁.
 (*ср. „адыманьне“*).
 Аднамінік *м.*—вычитаемое. НТ₁.
 Аднава *ж.*—возобновление.
 Адновіць—*см.* аднаўляць.
 Аднолькава—одинаково.
 Аднолькавы—одинаковый.
 Адносіны *ж. мн.*—отношение.
 НТ_{1,2,4}.
 Адноска *ж.*—ссылка. НТ₂.
 Адносьнік *м.*—отношение, ра-
 порт.
 Адносны—относительный. (*Ад-
 носны лік;—тэрмін* НТ_{1,4}).
 Адноўчы—воспроизводитель-
 ный.
 Адношта—только что. Я. Л. Кз.
 Адны—*мн. ч. от числ. „адзін“—*
 одни.
 Аднэй—*род. падеж от мест. ад-
 на—одной*.
 Адняць—*см.* адымаць.
 Адозва *ж.*—воззвание; прокла-
 мация. НТ₂.
 Адолак *м.*—*см.* адзёнак.
 Адонкі *м. мн.*—подонки, опойки.

- Адорваны**—см. адарваны.
Адпаведна—соответственно.
Адпаведнасьць ж.—соответствие. НТ₂.
Адпаведны—ответственный. НТ₂.
Адпавядальны—ответственный.
Адпавяданьне н.-см. адповедзь.
Адпавядаць—отвечать (*за што*); соответствовать.
Адпадаць, пасьці ад чаго, каго—отпадать, -пасть.
Адпадлы—отпалый, отпавший.
Адпакутаны, таваны—выстраданный, искупленный.
Адпакутваньне н.—эпитимия; мучение.
Адпакутваць, таць—выстрадывать, выстрадать; очищать покаянием; — искуплять, -пить.
Адпаласаваць што—отделить, отмежевать.
Адпальваць, ліць што—оттапливать, оттопить (*печь*); резко ответить.
Адпанаваль, вацця—попанствовать, побарствовать.
Адпаўзаць, поўзьці—отползать, -зти.
Адпачываць, чыць, чнуць—отдыхать, отдохнуть; опочивать, опочить.
Адпачываньне н.—отдохновение.
Адпачынак м.—отдых, каникулы, вакацыя.
Адпачыначны—служащий для отдохновения, каникулярный.
Адпеставаль, песьціць каго—вынянчить.
Адпілаваньне н.—отпиление.
Адпілоўваць, лаваль што—отпиливать, -лить.
Адпілоўка ж.—отпилка.
Адпінаньне н.—отпячивание; отпирание, отречение.
Адпінацца ад чаго—отпячиваться; отпираться, отречься, отнекиваться.
Адпінаць што—пятить назад, осаживать.
Адпіраньне н.—отпирательство.
Адпірацца—отпираться, отказываться.
Адпіс м.—завещание. НТ₂.
Адпіска ж.—отписка, письменный ответ.
Адпіхаць, хнуць (адапхнуць) каго, што—отпихать, -хнуть; отталкивать, -толкнуть.
Адплата ж.—отплата, месть, возмездие.
Адплачваль, лаціць каму—отплачивать, -латить.
Адпльваць, пльсьці ад чаго—отпльвать, -лить; отливать, -лить (о воде).
Адпльў м.—отлив. НТ₂.
Адпляскаць каго—отхлестать.
Адпляцоўваць, цаваць што—отмежовывать, -жевать.
Адповедзь ж.—ответ.
Адправа ж.—отправка, отсылка.
Адправаджаць, вадзіць каго—высылать, -слать; отправлять, -вить.
Адпраўлены—отосланный.
Адпраўленьне н.—отправление, отослание.
Адпраўляць, равіць што, каго—отправлять, -равить; высылать, отослать.
Адпуджваньне н.—отпугивание.
Адпуджваль, пудзіць каго—отпугивать, -гать.
Адпускарць, пушчаць, пусціць каго—отпускать, -стить.
Адпускны—отпускной.
Адпятрыць—отсохнуть.
Адраджацца, дзіцца—возрождаться, -диться.
Адраджаць, дзіць каго—возрождать, -дить.
Адраджоны—возрожденный.

Адраджэньне *н.*—возрождение.
Адраджэнец *м.*—возрожденец.
Адрадковы—построчный. НТ₂.
Адраены—отсоветанный.
Адразу—сразу.
Адразаць—*см.* адрэзваць.
Адрайваньне *н.*—отсоветывание.
Адрайваць, -раіць *каму што*—отсоветывать, тать.
Адранцьвелы—окоченелый, оцепенелый.
Адранцьвець—окоченеть, оцепенеть.
Адратаваньне *н.*—избавление.
Адратаваць *каго*—избавить, спасти.
Адроблены—отработанный.
Адробліваць-рабіць—отрабатывать, ботать.
Адролак *м.*—отпрыск.
Адрозьненьне *н.*—различение.
Адрозьніваць, -розьніць *што*—различать, чить.
Адрозьнік *м.*—дискриминант. НТ₁.
Адрубак *м.*—отрубок.
Адрубліваць, -рубіць *што*—отрубать, бить.
Адрывак *м.*—отрывок; фрагмент. НТ₂.
Адрывацца, адарвацца *ад чаго*—отрываться, оторваться; отвлекаться, лечься.
Адрываць, адарваць *што*—отрывать, оторвать.
Адрына *ж.*, **-рынец** *м.*—сенный сарай.
Адрэзак *м.*—отрезок, сегмент. НТ₃.
Адрэзваць, -рэзаць *што*—отрезывать, зать.
Адрэчная даліна—структурная долина. НТ₅.
Адсаджваць, -садзіць *што*—отсаживать, садить.
Адседжваць, -дзець *што*—отсидживать, деть.

Адскепак *м.*—осколок.
Адскеплены *с.*—отколотый.
Адскепліваць, -кяпіць *што*—откалывать, отколоть.
Адскок *м.*—прыжок, рикошет.
Адскока *ж.*—отдаление.
Адскокам—рикошетом; мгновенно.
Адсотак *м.*—процент. НТ₁.
Адсоткавы—процентный.
Адсоўваньне, -суваньне *н.*—отсовывание, устранение, удаление.
Адсоўваць, -суваць, -сунуць *што*—отсовывать, сунуть; оттолкнуть, удалить.
Адстаньне *н.*—отступное. Нс.
Адстойваньне *н.*—отстаивание, защита.
Адстойвацца, -стоіцца—отстанваться, стояться.
Адстойваць, -стоіць *каго, што*—отстаивать, стоять; защищать, щитить.
Адступ *м.*—1) отступление. *Адступ мора* НТ₃; 2) регресс.
Адступовасьць *ж.*—регрессивность.
Адступовы—регрессивны НТ₄.
Адступленьне *н.*—отступление.
Адсуканы—отмотанный.
Адсукваць, -каць *што*—отматывать, отмотать.
Адсутнасьць *ж.*—отсутствие.
Адсутнічаць—отсутствовать.
Адсутны—отсутствующий.
Адсыханьне *н.*—отсыхание.
Адсыхаць, -сохнуць—отсыхать, сохнуть.
Адсьвет *м.*—отсвет, отражение. НТ₂.
Адсьвяткаваны—отпразднованный.
Адсьвяткаваць *што*—отпраздновать.

Адсьцебаны—высеченный розгою.
 Адсьцебаць, цябаць *каго*—высечь розгою.
 Адсэнсу—безтолково. Нс.
 Адсяканые *н.*—отсечение, удаление.
 Адсякацца—отсекаться, отделяться.
 Адсякаць, сячы *што*—отсекать, сечь; удалять, лить.
 Адсюль—отсюда, отселе.
 Адамтуль—с другой стороны.
 Адтанчваць—отплясывать.
 Адаўхваць (*хаць*), хнуць *што, каго*—отталкивать, толкнуть.
 Адтоа *ж.*—рукав (*реки*). НТз (*ср.* рамя).
 Адтопляня—вытопленный.
 Адтопляць, тапіць *што*—запалывать, топить.
 Адтрымальнік, мліваць—*см.* атрымальнік, мліваць
 Адубелы—отвердевший, оконеченный.
 Адубець—отвердеть, оконечеть.
 Адубянылы—*см.* адубелы.
 Адубянець—*см.* адубець.
 Адузорны—трафаретный. НТз.
 Адукаваны—образованный.
 Адукаваные *н.*—образование.
 Адукавацца—образоваться, просвещаться.
 Адукацыйны—образовательный.
 Адукацыя *ж.* (лат. education)—образование.
 Адумысловец *м.*—специалист. МГ.
 Адумыслы—специальный.
 Адумысьля—специально.
 Адурвацца, рыцца—дуреть, одуреть; обеспамятеть.
 Адурваць, рыць *каго*—приводить в беспамятство, обманывать, нуть.
 Адурэлы—одурелый, очумелый, сумасшедший.

Адурэные *н.*—одурение.
 Адурэць—одуреть, очуметь, сойти с ума.
 Адусюды, сюль—отовсюду, со всех сторон.
 Адухаўленьне *н.*—одушевление; одухотворение. НТз.
 Адухаўляць *каго, што*—одушевлять, одухотворять.
 Адухоўленасьць *ж.*—одушевленность, одухотворенность. НТз.
 Адухоўлены—одушевленный, одухотворенный НТз.
 Адхаджваные *н.*—отход; уход; отхаживание.
 Адхаджваць, хадзіць, адайці—отхаживать, отходить, отойти.
 Адхайвацца—приходить в чувство, оправляться. (*Хворы пачаў адхайвацца.* Нс.).
 Адхайваць, хаяць *каго*—приводить, вести в чувство; оживать, вить.
 Адхапваць, піць, пнуць *што*—отхватываць, тить; выхватывать, выхватить.
 Адхапнуты—отхватанный, выхваченный.
 Адхвастаць *каго*—отодрать розгою.
 Адхіл *м.*—отклон; отворот, отгиб.
 Адхіленьне *н.*—отклонение. (*Адхіленьне магнэсавае стрэлкі* НТз); аномалия. (*Адхіленьні цеплавых* НТз).
 Адхільны—отворотный, с отворотом. (*Адхільны каўнер.* Нс.).
 Адхіяцца, ліцца *ад чаго*—отклоняться, ниться.
 Адхіяць, ліць *што*—отклонять, нить.
 Адхін *м.*—отклон.
 Адхінаны—отклоняемый.
 Адхінацца, нуцца *ад чаго*—отклоняться, ниться; отворачиваться, ротиться.

Адхінаць, -нуць *што* — отклонять, -нить; отворачивать, -ротить.

Адхінуты — отвороченный.

Адхіснуца *ад чаго* — быстро отклониться. МГ.

Адхлан м., -нь ж. — прохлада; отдохновение.

Адход м. — отход, уход, удаление.

Адходзіць *дзс. безас.* — не до-
стает.

Адходліва — отходчиво.

Адходлівасць ж. — отходчи-
вость.

Адходлівы — отходчивый. (*Ад-
ходлівае сэрца* Нс).

Адходны — назначенный для
отхода.

Адхон м. — покатошь, отло-
гость, уклон.

Адхонна — отлого.

Адхонны — отлогий.

Адхоплены — выхваченный.

Адхуканы — отогретый дыха-
нием.

Адхуваць, -хукаць каго, што —
отогреть, греть дыханием.

Адценьне н. — оттенок, нюанс.
НТ₄.

Адцін м. — отруб, отрез.

Адцінак м. — отрубок; отрезок.
(*Адцінак піраміды* НТ₁.)

Адцінаньне н. — отсечение.

Адцінацца, -цяцца ад чаго —
отсекаться, -сечься; отре-
заться.

Адцінаць, -цяць што — обру-
бать, -бить; отрезывать, отре-
зать.

Адціначак м. — *уменьш.* от
адцінак.

Адцёрканы — отдоенный.

Адцёркваньне н. — отдаивание.

Адцёркваць, -цёркаць што —
отдаивать, отдоить.

Адцёвітаньне н. — отцветание.

Адцёвітаць, -вісьці — отцветать,
отцвести.

Адцяг м. — оттяжка, оттягива-
ние; отсрочка.

Адцягаць, -гнуць каго, што —
оттягивать, оттянуть; отвле-
кать, отвлечь.

Адцягненасць ж. — отвлечен-
ность. НТ₂.

Адцягнены — оттянутый; отвле-
ченный. НТ_{2,4}.

Адцягненьне н. — отвлечение,
абстракция. НТ₄.

Адцягнуць што — оттянуть,
отрубить.

Адцяты — отрубленный, отсе-
ченный.

Адцяць, -см. адцінаць

Адчай м. — отчаяние. МГ.

Адчапіць, -см. адцэпліваць

Адчаставаць каго — отпоче-
вать, попочевать; (*в отриц.
смысле*) — отколотить, побить.

Адчызна ж. — наследие (*со сто-
роны отца*), *ср.* айчызна.

Адчызны — наследственный, ро-
довой.

Адчыкнуць што — быстро от-
резать.

Адчыкрэжыць што — отрезать
(*хлеб*).

Адчынены — отворенный, от-
крытый.

Адчыненне н. — открытие.

Адчыняцца, -ніцца — откры-
ваться; рыться; отворяться.

Адчыняць, -ніць што — откры-
вать, рыть; отворять, -рить.

Адчыркнуты — отчеркнутый.

Адчыркнуць што — отчеркнуть.

Адчувальны — осящающий,
чувствующий. НТ₄.

Адчуваньне н. — ощущение. НТ₄.

Адчуваць, -чуць што — ошу-
щать, -тить.

Адчувацца — осящаться, чув-
ствоваться.

Адчужаць, - жыць што—отчуждать, - дить.
 Адчужэньне *н.*—отчуждение.
 Адчулены—приведенный в чувство.
 Адчуленьне *н.*—приведение в чувство.
 Адчульвацца, - ліцца — приходиться, прийти в чувство.
 Адчульваць, - ліць каго—приводить, привести в чувство.
 Адчэпка *ж.*—отцепка.
 Адчэплены—отцепленный
 Адчэпліваць, - чапіць што—отцеплять, - пить.
 Адчэплівацца, - чапіцца—отцепляться, - питься; отвязываться, - заться.
 Адшабасаваць—отпраздновать шабас.
 Адшарпнуты—оторванный.
 Адшарпнуць што—оторвать.
 Адшаснуцца ад чаго—отскокить.
 Адшкадаваны, - дованы — преданный забвению.
 Адшкадаваньне *н.*—1) предание забвению; 2) компенсация.
 Адшкадоўваць, - даваць што—предавать, - дать забвению; каго—компенсировать.
 Адштурхаць, - турхваць, - хнуць каго, што—отбрасывать, отбросить.
 Адштурхнуты — отброшенный, оттолкнутый.
 Адшуканы—отысканный.
 Адшукаць каго, што—отыскать
 Адыйманьне=адыманьне.
 Адыйсыці—*см.* адхадзіць.
 Адылі — а далее, а потом; однако.
 Адылж—а в самом деле, а ведь, а действительно, а так. (*Адыліж праўда.* Нс).
 Адыманьне—отнятие; вычитание. НТ₁.

Адымаць, - няць што—отнимать, - нять; вычитать, - честь.
 Ажыўленьне *н.*—оживление. НТ₂.
 Ажыўляць, - жывіць каго—оживлять, - вить. НТ₂.
 Ажыцьцяўленьне *н.*—осуществление.
 Ажыцьцяўляць, - цьцевіць што—осуществлять, - вить.
 Азаж *эл.*—да разве. Нс.
 Азадак *м.*—задняя часть тела.
 Азадзье *н.*—зад.
 Азадкавы—из задней части тела. (*Азадкавае мяса.* Нс).
 Азалаціць каго, што—озолотить, позолотить.
 Азалея *ж.*—азалея (*бот.* *Azalea* L). НТ₆.
 Азард *м.*—азарт, вспыльчивость.
 Азардаваць, - вацца—горячиться, рисковать.
 Азардлівы — азартный, задорный.
 Азардоўна—в азарте, азартно.
 Азардоўны—азартный, горячий, вспыльчивый.
 А затым—а потом.
 Азвацца—отозваться, откликнуться.
 Аздабляць, - добіць што—украшать, - расить.
 Аздоба *ж.*—украшение.
 Аздобнасьць *ж.*—аздоба. Шл. ж. 161 стр.
 Азіміна *ж.*—озимь.
 Азірацца, - рнуцца — осматриваться, - реться.
 Азіраць, - рнуць што каго—осматривать, осмотреть.
 Азмысьляць, - мысьліць—осмыслять, - мыслить. НТ₂.
 Азнаёмлены—ознакомленный.
 Азнаёмленьне *н.*—ознакомление.
 Азнаёмлівацца, - міцца—ознакамливаться, - комиться.

- Азнаёмліваць, -міць каго**—ознакамліваць, -коміць.
- Азнаймавацца, -міцца**—осведомляцца, -міцца.
- Азнаймаваць, -міць каго**—оповешчаць, -вестіць.
- Азнайменьне** *н.*—оповешчэнне.
- Азнака** *ж.*—прызнак.
(*Азнака паняцця*. НТ₄).
- Азначальны**—определяючы.
- Азначаны**—определённый.
- Азначаць, -чыць што**—определяць, -ліць.
- Азначнік** *м.*—определітель, індэкс. НТ₅.
- Азначэнне** *н.*—определение. НТ_{2,4}.
- Азноба** *ж.*—1) простуда; 2) зависть. Нс.
- Азяленьне** *н.*—омрачэнне, одурь.
- Азяляцца, -ліцца**—омрачацца, -чыцца.
- Азярод** *м.*—сушилка (*снопов и трав*).
- Азярына** *ж.*—тона (ідзе на луг, на азярыны. Я. Кол. НЗ. xviii).
- Ай зл.**—или (*Ты ай ён?*); *выкл.* ах, ох.
- Айба** *выкл.*—вот то-то; неужто.
- Айцец** *м.*—отец.
- Айцоўскі**—отеческий.
- Айцоўства** *н.*—отцовство.
- Айчызна** *ж.*—наследие по отцу.
- Айчым** *м.*—отчим.
- Айчына** *н.*—отечество, отчизна.
- Акавітка**—(лат. aqua и vita)—водка, настоенная на коренях.
- Аказія** *ж.*—(лат. occasio)—случай, происшествие.
- Акалелы**—замерзший, озяблый, околевший, издохлый.
- Акалец**—озябнуть, околеть, издохнуть.
- Акалечаны**—изувеченный.
- Акалечаньне** *н.*—изувечение.
- Акалечваць-чыць каго**—изувечиваць, -чыць.
- Акараскацца ад чаго**—отскребатся, отцепиться. Я. Кол. НЗiii.
- Акаянны**—окаянный, отчаянный.
- Акаянства** *н.*—закоренелость в злодеяниях.
- Акалічнасьць** *ж.*—обстоятельство. (*Акалічнасьць месца, часу*).
- Акалічны**—побочный.
- Аканечнік** *м.*—наконечник.
- Аканом** *м.*—эконом, управляющий именем.
- Аканомны**—экономный, бережливый, распорядительный.
- Аканчальна**—окончательно. Я. Кол. НЗiv.
- Аканчальны**—окончательный.
- Акачурыцца**—помереть.
- Аквецьце** *н.*—околоцветник; покровы цветка. НТ₆.
- Аквяцць што**—покрыть цветами. (*Аквяці лугавыя гакосы*. Шл. ж, 12с.)
- Акеньніца** *ж.*—ставень.
- Акідаць, -кінуць што**—окидать - нуть (глазами).
- Акіян** *м.*—океан.
- Акіянскі**—океанскі.
- Аклеяваць, -леіць**—оклеивать, -леить.
- Аклікаць каго**—окликать.
- Акно** *н.*—см. вакно.
- Аколіца** *ж.*—см. ваколіца.
- Акпёны**—осмеянный.
- Акпіваць-піць з каго**—осмеивать, -меять.
- Акравак** *м.*—отрезок.
- Акрадаць, -расьці каго**—обкрадывать, обокрасть.
- Акраец** *м.*—краюха хлеба.
- Акрайка** *ж.*—кромка, оборка (ср. *крайка*).

- Акрайчык м.**—уменьш. от краец.
- Акрамя**—акром.
- Акраса ж.**—украшение.
- Акрасьленьне н.**—определение, формулировка. НТ₂.
- Акрасьяць, рэсьляць што**—определять, лить.
- Акром прыйм. з р.**—кроме.
- Акруга ж.**—округ.
- Акруговы**—окружный.
- Акружак, м.**—розетка (листка). НТ₆.
- Акружаны**—окруженный.
- Акружына ж.**—окружность. НТ₁.
- Акружыць каго, што**—окружить.
- Акрутна**—жестоко, свирепо.
- Акрутнасьць ж.**—жестокость, свирепость.
- Акрутны**—жестокый, свирепый.
- Акручаны**—обмотанный; обманутый.
- Акручваньне н.**—обматывание.
- Акручвацца, руціцца**—обматываться, мотаться.
- Акручваць, руціць што**—обматывать, мотать; каго—обманывать, обмануть.
- Акруваць, рыць каго, што**—закутывать, тать; покрывать, рыть.
- Акрувачка ж.**—оберточка. НТ₆.
- Акрытанасенныя**—скрытосеменные. НТ₆.
- Акрыўка ж.**—обертка. НТ₆.
- Акрыўце н.**—покров (цветка). НТ₆.
- Акрыўцавы**—покровный. (Акрыўцавая тканка НТ₆.)
- Акрэсьлены**—определенный, формулированный.
- Акрэсьляць**—см. акрасьяць.
- Аксаміт м.**—бархат.
- Аксамітка ж.**—бархатка (бот. Flos africanus).
- Аксамітнік м.**—бархатник. бот. Acanthus L); жорсткі—бархатник колосистый (Am. retrofractus L). НТ₆.
- Аксамітны**—бархатный.
- Аксён м. у.**—Аксен, Авксентий.
- Аксінья ж. у.**—Ксения.
- Акт м.**—дзезя.
- Актовы**—актовый.
- Актор м.**—актер.
- Акторка ж.**—актриса.
- Акторскі**—актерский.
- Акульбачаны**—оседланный.
- Акульбачваць, бачыць каго**—оседлывать, лать.
- Акулярніца ж.**—очковая змея (Naja tripudians) ЗТ.
- Акуляры ж.мн.**—очки.
- Акурат**—точно, как раз.
- Акуцьце н.**—оковы. Шл. ж. 50.
- Акцыз ж.**—акциз.
- Акцызьнік м.**—акцизный чиновник.
- Акцыяны**—акционерный.
- Акцыя ж.**—акция; происшествие (устар.).
- Акцэнтаваньне н.**—акцентуация.
- Акцэнтаваць**—акцентировать.
- Акшчоны**—окрещенный.
- Акыш выкл.**—брысь, згинь! (Адыйдзі-жа! акыш! ЗБ. Пад р. н. 84).
- Аладка ж.**—оладья, блинчик.
- Алавяны**—свинцовый (ср. валавяны).
- Але зл.**—1) но, же 2) да, так, верно.
- Але ж.**—да, правда, так (утверждение).
- Алей м.**—растительное масло; земны—масло горное (=нафта). НТ₆.
- Алейнік м.**—маслобойник.
- Алейніца ж.**—1) торговка маслом; 2) глиняный сосуд для конопляного масла.
- Алейны**—масленный; маслянистый.

Алейня ж.—маслобойня.
Алеїць што—маслить, смазывать маслом.
Алекса м. ц.—Алексей.
Алень м.—олень.
Аленьчык м.—оленок (зоол. *Tragulus*) ЗТ.
Алєс м.—топь, болото.
Алєсісты—болотистый.
Алєсь м. ц.—Александр.
Алєся ж. ц.—Александра.
Алєшнік м.—ольховник.
Алєшына ж.—ольха.
Аліва ж.—деревянное масло.
Аліўны—оливковый, из деревянного масла.
Аловак м.—карандаш.
Аловачак м.—*умен. от аловак.*
Альбо зл.—или.
Альбо-ж зл.—да разве. *Альбо-ж я ведаю.*
Алькерык м.—альков. Серж.
Альняніна ж.—льняной холст.
Альняны—льняной.
Альтана ж.—чердак, балкон.
Альтанка ж.—садовая беседка.
Альшэўнік і. м.—ольховник.
Алюмін м.—алюминий. НТъ.
(ср. гліняк).
Алюн м.—квасцы. НТъ.
(ср. галун).
Алябастар м.—алебастр.
Амаль зл.—почти, почти что—разве что.
Аман—аминь, конец.
Амаркоціць каго—опечалить.
Амаркоціцца—печалиться, затосковать.
Амаркочаны—опечаленный.
Аматар м.—любитель.
Аматарскі—любительский.
Амацаць што—ощупать (*ср. абмацаць*).
Амбарас м.—возня, беспокойство.
Амбіт м.—гордец, спесивец.
Амбітка ж.—гордячка.
Амбітны—спесивый, надутый.

Амбіціцца—спесивиться, гордиться.
Амбіцыя ж.—спесь, тщеславие.
Амбона ж.—амвон.
Амброжык м. у.—уменш. от **Амброз.**
Амброз,-рожы м. у.—Амвросий.
Амежнік м.—болиголов (бот. *Conium* L.); „**пямісты**—“ крапчатый (*C. maculatum* L). НТъ.
Амін н.—аминь.
Амінаць,-нуць—*см. абмінаць*
Амовіць—*см. абмовіць*.
Амоўка—*см. абмоўка*.
Амеьціслаў м. у.—Мстиславль.
Амеьціслаўскі—мстиславский.
Амшалы—покрытый мохом.
Амшара ж.—*см. імшара*.
Амшэньнік м.—*см. імшэньнік*.
Амшынь што—законопатить мхом.
Амэба ж.—амеба (зоол. *Amoeba*). ЗТ.
Амяга ж.—слабость, усталость. изнурение.
Амяглы—усталый, изнемогший.
Амягаць,-мягнуць—изнемогать,-мочь; устать; ослабнуть.
Анагдысь—ономедни, наднях.
Ангелец м.—англичанин.
Ангельскі—английский.
Ангельшчына ж. у.—Англія.
Андарак м.—шерстяная юбка из домашней ткани.
Андарачок м.—*умен. от андарак*.
Анёл м.—ангел.
Анёлак м.—ангелочек, ангельчик.
Анельскі—ангельский.
Ані зл.—ни; **ані-ані**—ні-ні.
Ані тэй опушкі, ані матулі, Ані тэй ліпы ня бачаць. Я. Куп.
 Сп. 77 стр.
Аніж,-жлі зл.—нежелі.

Анікаваты—глуповатый
Аніська ж.—Онисим.
Аніак—никак.
Антось м. у.—*уменш. от Антон.*
Антося ж. у.—Антонина.
Антроп м.—Евтропий.
Антылёпа ж.—антилопа (Antilope). ЗТ.
Антылерыя ж.—артылерыя.
Антыхрыст м.—антихрист.
Ану выкл.—ну-ка, попробуй, пусть, пускай, ну.
Анупрэй м.—Онуфрий.
Анутка выкл.—нутка.
Ануча, чка ж.—онучка, тряпка.
Анучніца ж.—тряпичник (рыба Phyllopteryx). ЗТ.
Анцихрыст—Антыхрыст.
Аныж м.—анис (*бот.* Anisum L). НТ₆.
Апавядальнік м.—повествователь, рассказчик, новеллист. НТ₂.
Апавядальніца ж.—повествовательница.
Апавядальны—повествовательный.
Апавяданьне н.—повествование, рассказ; сказание; новелла. НТ₂.
Апавядаць, ведаць што—повествовать; поведомлять, поведать; рассказывать, зать.
Апавядач—см. апавядальнік.
Апавяшчаць, вясцьціць каго, што—возвещать, стить; публиковать, опубликовать.
Апавяшчэньне н.—возвещение, публикация. НТ₂.
Ападкавыя пароды—осадочные породы. НТ₅.
Апазнаваць, наць каго—опознавать, нать.
Апал м.—отопление.
Апаланеньне н.—полон, нападение.

Апаланяць, -ніць каго—пленять, нить, забирать в плен.
Апалваць, лоць што—выпалять, выполоть
Апалонік м.—уполовник, большая ложа; головастик (*ср.* палонік).
Апалонічак м.—головастик.
Апалушкі мн.—небольшое корыто. Сержп.
Апальваць, ліць—отапливать, отопить.
Апальнік—истопник.
Апанаваньне н.—одоление, овладение, окружение.
Апанавачь каго, што—овладеть, одолеть, подчинить; окружить со всех сторон, напасть.
Апанас м. у.—Афанасий.
Апантанелы—одурелый, обезумевший, сумашедший.
Апантаць каго—спутаць, сбить с толку.
Апарыць што—опарить.
Апаскуджаны—оскверненный, замаранный.
Апаскуджваць, дзіць каго, што—осквернять, нить.
Апастыляць, тыліць што—сделать постылым.
Апастыліца—стать постылым, надоеть.
Апасья—после (*ср.* пасья).
Апаўзаць, зыці—сползать, сползти.
Апачынак, чыць—см. адпачынак, адпачыць.
Апаяска ж.—бандероль.
Апека ж.—опека, попечение.
Апекавальнік м.—попечитель, опекун.
Апекавальны—попечительный.
Апекаваньне н.—попечение.
Апекавацца—иметь попечение о ком-либо.
Апекаваць каго—иметь опеку над кем или над чем.
Апенька ж.—опенка (гриб).

Апераджаць, дзіць *каго*—опереживать, опередить; перегонять, гнать.

Аперазацца—подпоясаться.

Апілак м.—1) опилок, 2) напильник.

Апірацца, аперціся—опираться, опереться.

Апісальнік м.—описатель.

Апісальны—описательный.

Апісаньне—описание.

Апісваць, саць што—описывать, описать (*Апісаць дугу. НТ₁*).

Апіска ж.—описка.

Аплавы м. мн.—женские истечения

Аплата ж.—уплата, выплата.

Аплата ж. (лат. *oblatio*)—облатка.

Аплачаны—оплаченный; выплаченный.

Аплачваць, ціць што—оплачивать, тить; выплачивать, выплатить.

Аплявуха ж.—оплеуха.

Аплятаць, лесьці што—обплетать, обплести.

Апоены—опоенный, окормленный.

Апозьнены—опоздалый.

Апозьнівацца, апазьніцца—опаздывать, опоздать.

Апоіны ж. мн.—опивки.

Апойваньне н.—опаивание.

Апойваць, апаіць каго—опаивать, опойть.

Апока аг.—лежебок, пьяница.

Аполак м.—1) крайняя в дереве доска, горбылина, 2) край подошвенной кожи.

Апона ж.—завеса, покров.

Апора ж.—опора.

Апорак м.—опорок, рваная обувь.

Апоўзак м.—оползень НТз.

Апошні—последний.

Апрабаваньне н.—испытание, испытывание.

Апрабоўваць, баваць што, каго—испытывать, тать.

Аправа ж.—оправа, украшение.

Апраметная—преисподняя.

Апранаха ж.—вопратка.

Ціш. Гар. С. Ц.

Апранацца, нуцца—одеваться, одеться.

Апранаць, нуць што—одевать, одеть.

Апрануты—одетый.

Апрастаньне н.—освобождение от пут.

Апрастаны—освобожденный от пут.

Апрастацца—освободиться от чего, разрешиться от бремени.

Апрастаць каго—развязать, освободить от пут.

Апрацоўваць, цаваць што—обрабатывать, ботать.

Апрацоўка ж.—обработка, отделка.

Апрача зл.—кроме (*ср. апроч*)

Апробаваны—испробованный, испытанный.

Апробаваць што—испробовать, испытать.

Апроч—апрача.

Апрыскліва—вспыльчиво.

Апрыскліваць ж.—вспыльчивость, горячность.

Апрысклівы—вспыльчивый, горячий.

Апрыч—отдельно; *прыім.*—кроме.

Апрычнік м.—любимец, любимчик.

Апрычна—отдельно, розно.

Апрычны—отдельный, особый.

Апудала м.—пугало. Сержп.

Апук м.—выпуклина (*Поўныя грудзі яе абмаляваліся буйнымі апукамі. С.Ц, 69 с.*)

Апустошаны—оустошенный.

- Апустошваць. тошыць *што*—
 опустошать, шить.
 Апустошыцца—запустить.
 Апуха *ж.*—1) опушка; 2) край
 нагольной шубы (*Апуха да-
 ражэй кажуха* Пгв.).
 Апухлы—опухший.
 Апухаць, хнуць—опухать, опух-
 нуть.
 Апушок *м.*—летучка (бот.) НТб.
 Апушчэнец *м.*—неряха, растре-
 па, лентяй.
 Апушчэнка *ж.*—неряха; разве-
 денная жена.
 Апушчэнства *н.*—неряшество,
 неряшливость.
 Апынуцца—очутиться, ока-
 заться.
 Апытальнік *м.*—обследователь,
 вопрошатель.
 Апытальны—опросный, анкет-
 ный.
 Апытальны ліст—анкета.
 Апытаньне *н.*—опрос.
 Апытваньне *н.*—опрашивание.
 Апытваць, таць *каго*—опраши-
 вать, опросить.
 Апяваньне, *н.*—воспевание
 Апяваць, пець *што, каго*—во-
 спевать, петь.
 Апякун *м.*—опекун, попечитель.
 Апякунства *н.*—попечительство.
 Апяшалаць *ж.*—апатия, апа-
 тичность, вялость.
 Апяшалы—вялый, апатичный.
 Аратай, ты *м.*—пахарь.
 Араць—пахать.
 Арган *м.*—орган.
 Арганаўта *м.*—ботик (зоол.
Argonauta) ЗТ.
 Арганиста, сты *м.*—органист,
 клирик катол. церкви.
 Арганьнік *м.*—органный ма-
 стер, органщик.
 Арганы *м. мн.*—орган.
 Аргумэнт *м.*—аргумент, довод.
 Аргументаваць *што*—аргу-
 ментировать, доказывать.
- Арандаваньне *н.*—арендование.
 Арандаваць *што*—арендовать.
 Арандар *м.*—арендатор, со-
 держатель шинка (*ср. рандар*).
 Арандатарка *ж.*—арендаторша.
 Арандовае *прм. у сэнсе і. н.*—
 платеж за аренду.
 Аранжык *м.*—апельсин.
 Аржа *ж.*—*см.* Іржа.
 Аржавець—*см.* Іржавець.
 Аржанішча *н.*—поле, бывшее
 под рожью.
 Аржаны—ржаной, житный.
 Аркуш *м.*—лист. (*Аркуш па-
 перы. Аркуш жалеза* Нс.);
 горны—картон горный (= *азбэст*). НТб.
 Аркушны, шовы *прм.*—листо-
 вой (*Аркушовае жалеза*).
 Арлан *м.*—орлан (зоол).
 Арол *м.*—орел; вялікі—бер-
 кут. ЗТ.
 Артыкул *м.*—статья; пункт
 (закона).
 Артыкулец *м.*—статейка.
 Артысты, ста *м.*—артист, ху-
 дожник (*ср. мастак*).
 Артыстка *ж.*—артистка.
 Артыстычны—артистический.
 Аруд *м.*—закром.
 Арудаваць—управлять, заправ-
 лять, распоряжаться.
 Архірэі *м.*—архиерей.
 Арцабы *м. мн.* (*устарелое*)—
 шашки.
 Арцём *м. у.*—Артемий.
 Арцыбіскуп *м.*—архиепи-
 скоп (католич.)
 Арчак—*см.* ворчык.
 Арчаковы—*см.* ворчыкавы.
 Аршыновы—аршинный.
 Аршэньнік *м.*—мышьяк.
 Арышт *м.*—арест.
 Арыштаваны—арестованный.
 Арыштаваньне *н.*—зааресто-
 вание, взятие под арест.
 Арыштаваць *каго*—арестовать.

Арыштант м.—арестант.
Арыштоўня ж.—арестантская, холодная. ВТ.
Арэлі ж. мн.—качели.
Арэнда ж.—аренда.
Асабіста—лично, самолично.
Асабістасьць ж.—личность; суб'ектывность. НТ_{2,4}.
Асабісты—личный, индивидуальный, суб'ектывный. НТ₂.
Асабліва—особливо, особенно, в особенности.
Асаблівасьць ж.—особенность.
Асаблівы—особливый, особенный, отличительный. НТ₂.
Асабовасьць ж.—личность, индивидуальность. НТ₁.
Асабовы—личный, персональный (*Асабовы склад*); индивидуальный (*Асабовыя пачуцьці* НТ₁); лицевой (*драм.* НТ₂).
Асада ж.—1) насадка (*топора, косы* и т. п.); 2) оправа; 3) ложа в ружье; 4) колония. НТ₃.
Асаджаць, -дзіць што—насаживать, -дить (*косу* НЗххх).
Асадзісты—окладистый.
Асадка ж.—ручка для пера.
Асаднік м.—колонист.
Асадніцкі—колонизаторский, колонизационный.
Асадніцтва н.—колонизация. НТ₃.
Асака ж.—осока.
Асалавелы—осоловевший.
Асалавец—осоловеть.
Асалапец—опешить, смешаться от неожиданности.
Асалода ж.—наслаждение. НТ_{2,4}.
Асараміць каго—осрамить.
Асва ж.—осы (*в сабірат, значенні*).
Асвойтацца—познакомиться, войти в знакомство. НЗ ххх.
Асёл м.—осел.
Асэлак м.—точильный камень.
Аселасьць ж.—оседлость. НТ₃.

Аселина ж.—пастбище на не-вспаханном поле. Сержп.
Асёлы—оседлый.
Асеўкі ж. мн.—высевки.
Асець ж.—овин.
Асілак м.—силач, богатырь.
Асілаквы—богатырский.
Асіляць, асіліць каго—одолевать, -леть.
Асіна ж.—осина.
Асініна ж.—осиновое дерево.
Асінавы—осиновый.
Асінавік м.—подосиновик (гриб). Сержп.
Асіплы—осипший.
Асірацець—осиротеть.
Асірочаны—осиротелый.
Аскаліцца—ослабиться.
Аскаржаць, -каржыць каго, што—жаловаться, пожаловаться (*на каго*), обжаловать.
Аскепак м.—осколок, щепка.
Аскірзацца—огрызаться, возражать.
Аскома ж.—оскомина.
Аскаміцца—острить зубы (*на што*), завидовать.
Аскамливы, -мны—жадный, завистливый.
Аскробак м.—огрызок хлеба.
Аскротак м.—осколок, крупная щепка. МГ.
Аслабаджаць, -дзіць каго—освобождать, -бодить.
Аслабаджэньне н.—освобождение.
Аслупянец—остолбенеть.
Аслухвацца, -хацца—ослушиваться, -шаться.
Аснавальнік м.—основатель.
Аснада ж.—снабжение; амуниция. ВТ.
Аснаднік м.—амуничник. ВТ.
Аснадны—амуничный. ВТ.
Аснач м.—бурлак.
Аснова ж.—основа, основание, фабула; сюжет; принцип, мотив. НТ₂.

- Асноўнасьць** ж.—основность, принципиальность. НТ₂.
Асноўны — основной, принципиальный. НТ₂.
Асоба ж.—лицо, личность.
Асобіцца—обособливаться, уединяться.
Асобна—отдельно, особо.
Асобнасьць ж.—особенность.
Асобны—отдельный, особый.
Асобы дзеі—действующие лица. НТ₂.
Асока ж.—выслеживание.
Сержп.
Асот м.—дедовник, осот. (бот. *Cirsium* L.).
Асоўвацца, асунуцца—1) обваливаться, литься; 2) худеть, похудеть.
Асочаны—выслеженный.
Асочваньне н.—выслеживание.
Асочваць, асачыць каго, што—выслеживать, выследить.
Аспід м.—1) яшма; 2) змей.
Аспідны дупняк—сланец. НТ₂.
Асталявацца—обосноваться, упрочиться.
Астap м. ў.—Остап, Евстафий.
Астатні—последний, оставший.
Астача ж.—остаток. НТ₁.
Астрог м.—острог, тюрьма.
Астрога ж.—дерево с частыми сучьями, род лестницы.
Астрожнік м.—острожник, арестант.
Астромак м.—возик сена.
Астуджаваць, дзіць што—остуживать, дить; простуживать, дить.
Астыгаць, астыгнуць—остывать, остыть.
Астыглы—остывший.
Асурочваць, рочыць каго—изурочивать, чить.
Ася ж.—1) слюнотечение; *Сержп.*; 2) подкожный зуд, восца.
- Асыпка** ж.—осыпь. НТ₂.
Асьведамленьне н.—осведомление; информация, информирование. НТ₂.
Асьведамляцца—осведомляться, извещаться.
Асьведамляць каго—осведомлять; информировать. НТ₂.
Асьвер м.—шест у колодца (*Зробіць зыбку з асьверу над студной*. З. Бяд. Пад. р. н. 58 стр.).
Асьвета ж.—просвещение.
Асьветнік м.—просвещенец.
Асьветны—просветительный. НТ₂.
Асьвечаны—просвещенный. НТ₂.
Асьвятленьне н.—освещение.
Асьвятляць, ліць што—освещать, осветить.
Асьвячальнік м.—просветитель. НТ₂.
Асьвячаць, вяціць каго—просвещать, просветить.
Асьліца ж.—ослица.
Асьляпеньне н.—ослепление.
Асьляпіць каго—ослепить.
Асьмелены—ободренный.
Асьмельвацца, ляцца, ліцца—осмеливаться, литься; отваживаться, житься.
Асьмельваць, ліць каго—ободрять, рить; давать смелость.
Асьмяга ж.—сухость во рту от жажды.
Асьмяглы—истомленный жаждою; иссохший от зноя.
Асьмягнуць—истомиться от жары и жажды.
Асьцень, асьцюк м.—ость в ржаном колосе.
Асьцярога ж.—осторожность, предостережение.
Асьцярожна—осторожно, с опаской.
Асьцярожнасьць ж.—осторожность.

Асьцярожны—осторожный.
 Асэсар м. (устар. слово)—
 заседатель.
 Асяданьне н.—оседание.
 Асядацца, асесьціся—быць в
 окружении, быть окружен-
 ным; опускаться.
 Асядаць, асесьці—оседать,
 осесть; каго — окружать,
 -жить.
 Асякацца, чься — осекаться,
 -чься; обрезываться, заться
 на слове.
 Асякаць, сячы каго — обре-
 зывать, зать на слове.
 Асяродак м.—середина, центр.
 (Асяродак землетрасеньня.
 НТз.; Асяродак нэрвовы. НТ4).
 Асяродзьдзе н.—среда.
 Асяродкавіна ж.—сердцевина.
 НТв.
 Асяродкавы—серединный, цен-
 тральный.
 Асярэзіна ж.—среда, сере-
 дина.
 Асясёр м.—осетр.
 Ат выкл.—ну, эх, эх-ма, ну их
 (противоречие, недовольство,
 негодование).
 Атава ж.—отава, второго по-
 коса трава.
 Атаксаваньне н.—оценка.
 Атаксованы—оцененный.
 Атаксоўваць, саваць што —
 оценивать, -нить.
 Атацацца, чыцца — быть в
 окружении; быть окружен-
 ным.
 Атацаць, чыць каго, што —
 окружать, -жить.
 Атачоны—окруженный.
 Атласавы—атласный.
 Атлас м.—атлас (материал).
 Ато зл.—то, а то.
 Атожылкі ж. мн.—поросль.
 НТв.
 Атора ж.—мелкая солома.

Атоса ж. (лат. atasis)—пра-
 вила, веревочный или ре-
 менный тяж.
 Атосіна ж.—толстый тяж.
 Атосьнік м.—подтяжник.
 Аточак м.—галька. НТз.
 Атрамант, мэнт м. (лат.
 atramentum)—чернила.
 Атруйваць, руіць каго—от-
 равлиять, -вить.
 Атрусацца, сіцца — отряхи-
 ваться, хнуться, осыпаться,
 осыпаться.
 Атрусаць, сіць што — отряхи-
 вать, хнуть; отрясать, -сти.
 Атрускі м. мн.—обивки, ме-
 лочь. (Атрускі мукі. Нс.)
 Атрута ж.—отрава, яд.
 Атрутны—ядовитый.
 Атручаны—отравленный.
 Атручацца, руціцца — отрав-
 ляться, -виться.
 Атручаць, руціць каго — от-
 равлиять, -вить.
 Атрымальнік, мац м. — полу-
 чатель.
 Атрыманы—полученный.
 Атрыманьне н.—получение.
 Атрымоўваць, мліваць, маць
 што—получать, -чить.
 Атукаць каго—оглушить, до-
 вести до оторопелости.
 Атулак м.—прикрытие, укром-
 ное место.
 Атульваць, ліць каго, што—
 укрывать, -рыть; давать
 приют, приютить.
 Атуманьваць, ніць каго—
 1) омрачать, -чить 2) обма-
 нывать, -нуть.
 Атэісты, ста н.—атеист.
 Аўгінья ж. ў.—Евгения.
 Аўдакім м. ў.—Евдоким.
 Аўдося ж. ў.—Евдокия.
 Аўдуля, лька ж. у.—Дуня, Ду-
 вяша.
 Аўжо выкл.—уже.

Аўжо-ж *выкл.*—ну уж (*готовность*), а вот (*обещание*).

Аўлас *м. у.*—Власий, Влас.

Аўрэоля *ж.*—ореол. НТэ.

Аўсей *м.*—Евсейев.

Аўсюк *м.*—овсяница красная, костер чешуйчатый (бот.)

Аўсянік *м.* шишечник (бот. *Arrhenatherum* L). НТэ.

Аўсянішча *н.*—овсяное поле.

Аўсянка *ж.*—овсяный суп.

Аўсяны—овсяный.

Аўстрыя *ж. ў.*—Австрия.

Аўстрыяк *м.*—австриец.

Аўтар *м.*—автор.

Аўтар—олтарь.

Аўторак *м.*—вторник.

Аўторкавы—вторничный.

Аўтух *м. ў.*—Евтихий.

Аўтэнтых *м.*—подливник, оригинал.

Аўтэнтыхны—подлинный.

Аўхім *м. ў.*—Евфимий.

Аўчар *м.*—овечий пастух.

Аўчуган *м.*—собака-овчарка.

Аўчыньнік *м.*—скорняк.

Афарбаваньне—окрашивание.

Афарбаваны, **баваны**—окрашенный.

Афарбаваць—окрасить.

Афарбоўка *ж.*—окраска.

Афяра *ж.*—1) жертва, жертвоприношение; 2) обет.

Афяравальнік *м.*—жертвователь.

Афяравальніца *ж.*—жертвовательница.

Афяраваньне *н.*—пожертвование.

Афяравацца—обещаться, давать обет.

Афяраваць *што*—жертвовать.

Ахайна—опрятно.

Ахайнасьць *ж.*—опрятность.

Ахайны—опрятный.

Ахамянуцца—*см.* схамянуцца.

Ахаліваць, **піць**, *што*, *каго*—охватывать, тить.

Ахapak *м.*—охапка.

Ахаліваць—*см.* ахаліваць.

Ахвота *ж.*—охота.

Ахвотнік *м.*—доброволец, охотник.

Ахвочы—охотный; готовый. (*І заўжды лаяцца ахвочы.* Я. Кол. Н.З. х).

Ахвяра *ж.*—*см.* афяра.

Ахінаць, **нуць каго**, *што*—осенять, нить; укрывать, рыть.

Ахмістрыня *ж.*—экономка.

Ахованы—охраненный.

Ахова *ж.*—охранение, защита.

Ахоўваць, **хаваць каго**, *што*—охранять, нить.

Ахоўны—охранительный, защитный, охранный.

Ахрысьціць каго—окрестить.

Ахрэм *м. ў.*—Ефрем.

Ахутацца—окутаться; погрузиться (*І ў вечны ахутаўся сон.* Ян. К. Безназ. 81).

Ацьверажацца, **зіцца**—отрезвляться, виться.

Ацьверажаць, **зіць каго**—отрезвлять, вить.

Ацьверажэньне *н.*—отрезвление.

Ацьвярожаны—отрезвленный.

Ацяжараньне *н.*—отягощение, обременение.

Ацяжараны—отягощенный, обремененный.

Ацяжарваць, **рыць каго**—отягощать, готить.

Ацяжэньне *н.*—обременение.

Ацямраць *што*—покрывать тьмой Ян. К. Шл. ж. 74 с.

Ачмураны—одурелый, обмороченный.

Ачмурваць, **рыць каго**—обморочивать, чить; обманывать, нуть.

Ач *выкл.*—вишь. *Ач ты яго!*

Нс (*ср.* бач).

Ач-жа *выкл.*—вот же. *Ач-жаў наругу табе пайду.* Нс.

Ачкур м.—веревочка вместо пояса для поддержания штанов.
Ачкурнік м.—носящий „очкур“, лапотник.
Ачмурэлы—одурелый.
Ачмурэньне н.—одурачивание, омрачение.
Ачмуціць каго—одурманить; обхитрить, обмануть.
Ачоскі мн.—отгон ото льна, от шерсти при чесании.
Ачулены—приведенный в чувство.
Ачульвацца, ліцца—1) приходит, -йти в чувство; 2) раскаиваться, каяться.
Ачульваць, ліць каго—приводить, привести в чувство.
Ачуньваць, няць, нець—выздоровлявать, -роветь; поправляться, -виться.
Ашалелы—взбешенный.
Ашалець—взбеситься. ошалеть.
Ашкір выкл.—при отогнании овец. *Ашкір дамоў.*
Ашмётка ж.—тряпка.
Ашорстак м.—балка над полатыми.

Ба выкл.—ба.
Баба ж.—1) баба; 2) повитуха; 3) неясить, пеликан (птица); 4) чурбан для вбивания свай.
Бабадур м.—куралесник.
Бабак м.—сурок.
 уть, выстрелить; шлепнуться.
Бабёр м. (мн. л. — **бабры**)—бобр.
Бабзыр м.—волокита; бабник.
Бабзно н.—1) зборн. сэнс—толпа женщин; 2) отвратительная старуха. Сержп.
Бабзна ж.—наследство от бабушки.

Ашука ж.—обман.
Ашуканец м.—обманщик.
Ашуканка ж.—обманщица.
Ашуканства н.—обман.
Ашуканы—обманутый.
Ашукваньне н.—обманывание.
Ашукваць, -каць каго—обманывать, -нуть.
Ашуквацца, -кацца—даваться, дасться в обман; ошибаться, -биться.
Ашукны—обманный, обманчивый, ненадежный.
Ашчавець—завянуть, ослабнуть (*Ашчавеў бражджатылы язык. З. Б. Пад. р. н. 64 стр.*).
Ашчадна, ашчэдна—бережно, бережливо.
Ашчэднасьць, ашчэднасьць ж.—бережливость, сбережение (*Каса ашчэднасьці*)
Ашчэдны, ашчэды—бережный, бережливый.
Ашчэрвацца, -рыцца на кого—оскаливать, -лить зубы; злиться.
Аяй, -яяй выкл.—радостное удивление.

Б.

Бабін—бабий.
Бабінец м.—церковная паперть.
Бабіньне н.—акушерство, занятие повивальным искусством.
Бабіцца—становиться женоподобным.
Бабіць—принимать ребенка, заниматься акушерством.
Бабка ж.—1) бабушка; 2) повивальная бабка; 3) вид сдобного печенья; 4) наковальня для косы; 5) косточка для игры—бабка; 6) куча снопов; 7) попутник (раст. *Plantago*).
Бабоўнік м.—трилистник (раст. *Trifolium L.*).

Бабскі — старушечий, бабий, женский.

Бабства *н.* — бабье.

Бабулін — бабушкин.

Бабулька, *ля ж.* — бабушка.

Бабура *ж.* — мокрица. ЗТ.

Бабусенька *ж.* — ласк. от бабуса.

Бабуса *ж.* — бабушка.

Бабухі *м. мн.* — см. бэбахі.

Бава *ж.* — разговор, беседа (*Як у жанок вялася бава.* Я. Кол. Н. З. хш).

Бавал *м.* — буйвол.

Баваўна *ж.* — хлопок.

Баваўняны — хлопчатобумажный.

Бавеньне *н.* — промедление.

Бавіцца — забавляться игрой, тешиться; проводить время; промедлять (*Калі сабраўся, за намі ня баўся.* Посл.).

Бавіць каго — занимать, тешить; задерживать; *в знач. непер.* — мешкать.

Багавіца — *ж.* — богиня. М. Г.

Багата — много.

Багаты — богатый, сильный.

Багатыр *м.* — богач.

Багатырка *ж.* — богачка.

Багаціць каго — обогащать.

Багацьце *н.* — богатство.

Багдан *м. у.* — Богдан.

Багданка *ж.* — подкидыш-девочка.

Багданчук *м.* — уменш. от багдан.

Багі — иконы (*Згарэлі красны, рад багоў.* Н. З. vi).

Баглай *м.* — 1) лежебок, лентяй; 2) богохульник.

Баглайка *ж.* — 1) лентяйка; 2) богохульница.

Баглайства *н.* — 1) лентяйство; 2) богохульство.

Багна *ж.* — болото, топь. НТз.

Багнавы — болотный, непроходимый.

Багнет *м.* — штык.

Багнава *н.* — болотное место.

Багністы — болотистый.

Багнішча *н.* — болотистое место.

Багноўка *ж.* — вороника (бот. *Empetrum L.*). НТв.

Багоўня, **гаўня** *ж.* — сундучек под образами для хранения предметов ритуала. М. Г.

Багра *ж.* — пурпур (*Зрокавая багра.* НТз).

Багравіць што — кровавить, обагрять.

Баграны — багряный, пурпурный.

Багун *м.* — багульник (раст. *Ledum palustre L.*).

Бадай зл. — чтобы, пусть, да.

Бадай-што зл. — почти что.

Баданьне *н.* (*слово устарелое*) — суждение, исследование.

Бадзёрасьць *ж.* — бодрость.

Бадзёры — бодрый, храбрый.

Бадзяга — 1) бродяга; 2) водяной порост (раст. *Spongia Fluviatilis L.*).

Бадзянье *н.* — бродяжничество.

Бадзяцца — бродить, бродяжничать.

Бадун *м.* — бодливый (бык, баран).

Бадунья *ж.* — бодливая (коза, корова).

Бадыль *м.* — бадун. Яр.

Бадыльля *н. зб.* — сухие стебли от соломы.

Баеньне *н.* — рассказывание сказок, пустословие.

Баечка *ж.* — уменш. от *байка*.

Баечнасьць *ж.* — сказочность. НТз.

Баечнік *м.* — сказочник.

Баечны — сказочный, баснословный НТз; пустой, ложный.

Бажаволіць — желать лишнего.

Бажавольле *н.* — ненасытное желание.

Бажавольны — ненасытный.

Бажаецца *дзс. безас.*—сильно хочется.
Бажан *м.*—фазан.
Бажаньне *н.*—сильное желание.
Бажаны—желанный.
Бажаць чаго—сильно хотеть.
Бажыцца божиться.
Бажышча *н.*—идол (Ян. Куп. Спад. 17 с.).
Бажэньне *н.*—божба.
Базылек *м. ў.*—Васенька.
Базыль *м. ў.*—Василий.
Бай *м.*—пустомеля, сказочник, мифическое существо.
Байбак *м.*—1) сурок, суслик; 2) лежебок, лентяй.
Байбаковы—сусличный, сурковый.
Байбус *м.*—дылда, повеса, балбес.
Байда *ж.*—барка (*ср. лайба*).
Байдан *м.*—шалаш; выгон. Сержп.
Байдачнік *м.*—барочник.
Байдачны—барочный.
Байды біць—*см. брынды біць*.
Байка *ж.*—сказка, басня.
Байкапісец *м.*—баснописец. НТ₂.
Байкапісны—баснописный.
Байкі *ж. мн.*—враки.
Байструк *ж.*—незаконорожденное, внебрачное дитя.
Байструкка *ж.*—незаконорожденная, внебрачная девочка.
Байчаны—байковый.
Бакавая—спальная.
Бакала *м.*—ротозей (*ср. бачыць*).
Бакаляр *м.*—деревенский учитель.
Бакас *м.*—бекас.
Бакі *м. мн. (старо-белорус.)*—глаза; **бакі забіваць**—пускать дым в глаза, зубы заговаривать.
Бакір—**на-бакір**—на бекрень.
Бакоўка *ж.*—спальня; альков.

Бакулы *мн. л. (старо-белорус.)*—глаза (*ср. абакульваць*).
Бакшта *ж.*—башня.
Балабайка *ж.*—балалайка.
Балабан *м.*—болтун, пустомеля.
Балабаніць—нести чушь, болтать, звонить.
Балабон *м.*—1) бубенчик. 2) *см. балабан*.
Балабоніць—звенеть; бренчать. МГ.
Балавацца—баловаться.
Балаваць каго—баловать, тешить.
Балазе—благо, хорошо.
Балагол *м.*—1) дилижанс; 2) еврей-возчик.
Балака *м.*—балагур.
Балаканьне *н.*—балагурство.
Балакаць—балагурить.
Баламут, **муцень** *м.*—смутьян, интригант, обманщик.
Баламутка *ж.*—интригантка, смутьянка.
Баламутны—сбивчивый, льстивый, интригантский.
Баламуціцца—сбиваться с толку; совращаться.
Баламуціць каго—возмущать; сбивать с толку, совращать.
Баламутва *н.*—возмущение, совратительство, интрига.
Балбатаньне *н.*—1) болтовня; 2) песня тетерева.
Балбатаць—болтать, лепетать. *Цецярук балбоча*. Нк.
Балбатун *м.*—болтун, пустомеля.
Балбатунья, **туха** *ж.*—болтушка.
Балван *м.*—балван; идол.
Балваніць што, каго—округлять деревянный столбик, остригать (*Хлопца абалванілі* Нк.).
Балвахвал *м.*—идолопоклонник.

- Балвахвальскі** — идолопоклоннический.
Балвахвальства *н.* — идолопоклонничество.
Балей *ж.* — лохань для белья.
Балиць *дзс. безас.* — больно.
Балона *ж.* — 1) стекло в раме окна; 2) поляна.
Балоніна *ж.* — заболонь.
Балонка *ж.* — небольшое стекло в раме.
Балота *н.* — 1) грязь; 2) болото.
Балотна — грязно.
Балотны — грязный, болотный.
Баль *м.* — бал, пир.
Бальзаміна *ж.* — бальзамин.
Бальшак *м.* — столбовая дорога. (Смол. г., Добровольский)
Бальшун *м.* — большак. НЗхв.
Бальшэць — увеличиваться, расти.
Бальшэнны — огромный, большущий.
Баляваньне *н.* — пиршество.
Баляваць — пировать.
Баляса *ж.* — балясина, точеный столбик у перил.
Балясны — сделанный из баляс.
Балясьнік *м.* — ограда из балясин.
Балясы тачыць — плести чушь.
Бамбак *м.* — хлопчатая бумага.
Бамбаковы — хлопчато-бумажный.
Бамбіза *аг.* — дылда, балбес.
Бамбэнак *м.* — бубен (Глузд туманіць бамбэнкам вясельным. З. Б. Пад. р. н. 78 с.).
 Полёнізм. Нк.
Банда *ж.* — банда, ватага, шайка.
Бандзеля *ж.* — головная повязка.
Бандзера *ж.* — флюгер. НТз.
Бандура *ж.* — бандура, контрабас.
Бандурысты, ста *м.* — бандурист.
- Бандыт, та** *м.* — бандит.
Бандыцкі — бандитский.
Банкар *м.* — байструк.
Банкет *м.* — пирушка бал.
Банкетаваць — пировать, веселиться.
Банкер *м.* — банкир.
Банкерскі — банкирский.
Банкрут *м.* — 1) банкрот; 2) плут.
Банкрутаваць, -руціць — плутовать.
Банкрутка *ж.* — плутовка.
Банкруціцца — обанкручиваться; прогарать; вылетать в трубу.
Банкруцтва *н.* — банкротство.
Банцужнік *м.* — сусак (бот. *Vetomus L*) НТв.
Банька *ж.* — железное или медное кольцо у збури, в косе; шпора, банка (медиц.).
Баравік *м.* — белый гриб.
Барада *ж.* — борода.
Баразна (*мн. барозны*) *ж.* — борозда.
Баразьніць што — бороздить.
Баран *м.* — баран, овен.
Баранабык *м.* — овцебык. ЗТ.
Баранарог *м.* — криоцерос. НТв.
Бараніцца — обороняться, защищаться.
Бараніць каго, што — оборонять, защищать; што — запрещать, возбранять.
Баранова *ж.* — баронесса.
Баранок, -нчук, -ранчык, -нька — уменьш. от **баран**.
Барацьба *ж.* — борьба.
Барацьбіт *м.* — борец.
Барацьбяны — боевой.
Барбар *м.* — варвар.
Барбарства, -рынства *н.* — варварство.
Барбарскі, -рынскі — варварский.
Барбарыс *м.* — барбарис.
Барвісты — ярко окрашенный.

Барвяны—румяный.
Барждэй прс.—скорей,-рее, поскорее.
Баркун, м.—донник (трава).
Бародаўка ж.—бородавка.
Барсаньен.—продевание обору.
Барсаць што—метать, проде-
 вать обору в лапте.
Барлеч м.—башмак.
рсук м.—барсук.
рцяны—бортяной.
рукацца—бороться, во-
 зиться.
Баршчоўка ж.—кислица (раст.
 Oxyalis).
Баршчэўнік м.—медвежья
 лапа (раст. Helleborus L).
Барылка н.—боченок.
Басаваць—басить, петь басом.
Басалай м.—негодяй.
Басанож—босиком, на босую
 ногу.
Басота ж. збор.—босяки.
Басэля ж.—контрабас.
Батальён м.—1) батальон;
 2) турухтан. ЗТ.
Батва ж.—свекольник.
Батлечны—вертепный.
Батлейка—вертепное действо.
Батура м.—пустомеля.
Баўдыр м.—болдырь.
Баўленьне н.—времяпрово-
 ждение.
Баўна ж.—вата.
Баўна прс.—занятно; медленно.
Баўны—занятный; медлитель-
 ный.
Баўтаць,-тануць што—бол-
 тать, взболтнуть; колыхать,
 всколыхнуть.
Бах! выкл.—бух!
Бахлікі,-хмачы ж. мн.—баш-
 маки.
Бахматы—косматый.
Бахур м.—волокита, любовник.
Бахурства н.—волокитство.
Бахус м. у.—Вакх.
Бачком—стороной.

Бачок м.—1) бочок; 2) свиное
 ребро.
Бацыля ж.—бацылла. ЗТ.
Бацька м.—отец.
Бацькаўскі—отцовский.
Бацькаўшчына ж.—отечество,
 отчизна.
Бацькі мн. л.—родители.
Бацюхна м.—батюшка.
Бацяи м.—аист. (ср. бусел).
Бацяновы ножкі—трилистник
 болотный (раст).
Бач 1) выкл.—вишь, вот;
 2) повел. н. от бачыць.
Бачаньне н.—глядение, смот-
 рение.
Бачлівы—внимательный, на-
 блюдательный.
Бачна—внимательно, осто-
 рожно.
Бачнасьць ж.—вниматель-
 ность; заметность.
Бачней прс. в. с.—виднее.
Бачны—видимый, заметный.
Бачыцца—видеться, иметь
 свидание.
Бачыць каго, што—видеть.
Баявічок м.—боевая личинка
 (у ружья). ВТ.
Баявы—боевой.
Баяць што—болтать, сказы-
 вать.
Баяцца каго, чаго—бояться,
 опасаться.
Беганіна ж.—беготня, судо-
 лока.
Бегкі—беглый.
Бегкасьць ж.—беглость.
Бегма—бегом.
Бегчы—бежать.
Бедаваньне н.—гореванье.
Бедавацца—переносить бед-
 ствие.
Бедаваць—бедствовать, горе-
 вать.
Бедзіцца—представляться бед-
 ным.

Бедкавацца *з чаго* — жаловаться.
 Безадвалочна — неотвратимо.
 Безадносны — безотносительный.
 Безадпаведны — несответственный.
 Безадхланна — без облегчения.
 Безасабовы — безличный.
 Безбародзька *м.* — безбородый.
 Безбаронна — беззащитно.
 Безбаронны — беззащитный.
 Безбаязна — безбоязненно.
 Безбаязнасьць *ж.* — безбоязненность.
 Безбаязны — безбоязненный.
 Безвалочна — безодкладно.
 Безвач — слепо.
 Безгаловы — безголовый, глупый.
 Безгалосы — безгласный.
 Безгалоўе *н.* — неурядица; беда, несчастье.
 Безганебна — безукоризненно.
 Безганебны — безукоризненный.
 Безграшовы — безденежный.
 Безграшоўе *н.* — безденежье.
 Бездакорна — безупречно.
 Бездакорны — безупречный.
 Бездараж *ж.* — рожжа *н.* — беспутница.
 Беззабаўна — немедленно, вскоре.
 Беззавадна — безвредно, без порока.
 Беззавадны — безвредный; беспорочный.
 Беззаганна — безукоризненно, безупречно.
 Беззаганнасьць *ж.* — безукоризненность, безупречность.
 заганны — безукоризненный, безупречный, примерный.
 Беззайздросна, дросьліва — беззавистно, без зависти.
 Беззайздросны, дросьлівы — завистливый, беззавистный.
 Безмаентны — беспоместный.

Безмалімонна — бесцеремонно.
 Безмалімонны — бесцеремонный.
 Безнадзейна — безнадежно, без надежды.
 Безнадзейнасьць *ж.* — безнадежность.
 Безнадзейны — безнадежный.
 Безнадзейца — лишать себя надежды.
 Безназорны — беспризорный.
 Безналежа — ненадлежащий.
 Безрахубна — безотчетно.
 Безрахубны — безотчетный.
 Безьвесць *ж.* — безвестность, неизвестность.
 Безьземельнасьць *ж.* — безземелье.
 Безьземельны — безземельный.
 Безьліч *ж.* — бесчисленное множество.
 Без'язька — в молчании.
 Белагліньне *н.* — каолин. НТз.
 Белакапытнік *м.* — белокрыльник (бот. Calla L). НТз.
 Беларужовы — бледнорозовый. Ян. Кол. НЗххв.
 Беларужчына *ж.* — Белоруссия, белорусскость.
 Беласьць *ж.* — белизна.
 Бель *ж.* — белая краска.
 Бераг *м.* — 1) берег; 2) край, обреш, кайма.
 Беражком — по берегу, краешком.
 Берасьце *н. ў.* — Брест.
 Берасьцень *м.* — берестеник.
 Берасьцянка *ж.* — берестовая коробочка.
 Бервяно *н.* — бревно.
 Бесканцовы — бесконечный.
 Бескаранна — безнаказанно.
 Бескараннасьць *ж.* — безнаказанность.
 Бескаранны — безнаказанный.
 Бескарысна — бесполезно.
 Бескарысны — бесполезный.
 Беспаваротны — безвозвратный.

Беспакойлівы—беспокойный.
Беспакутна—без покаяння.
Беспакутны—нераскаянны.
Беспараўна—непоправимо.
Беспараўны—непоправимый, несправимый.
Беспарадна—беспомощно.
Беспараднасьць *ж.*—беспомощность.
Беспарадны—беспомощный.
Беспасярэдні—непосредственный.
Беспасібны—непогрешимый, безошибный.
Беспасешна—неутешно.
Беспасешны—безутешный.
Беспрацоўе *н.*—безработица.
Беспрацоўны—безработный.
Беспрывілейны—непривилигированный.
Бессарамяжна, ромна—бесстыдно.
Бессаромлівасьць, ромнасьць *ж.*—бесстыдство.
Бессаромлівы, ромны—бесстыдный, бестыжий.
Бесстаронна—беспристрастно.
Бесстароннасьць *ж.*—беспристрастие.
Бесстаронны—беспристрастный.
Бесхацінец *м.*—бездомный, бобыль. Ян. К. Шл. ж. 29 стр.
Бесьперестанку—беспреданно, бесперывно.
Бесьпярэчна—беспорно.
Бесьпярэчнасьць—*ж.*—беспорность.
Бесьпярэчны—беспорный.
Бесьсвядома—бессознательно.
Бесьсвядомы—бессознательный. НТ₁.
Бэздзюль *м.*—полевой клоп.
Бзынкаць—жужжать, гудеть.
(Бзынкалі мухі С. Ц. 56 ст. Гулі мухі і бзынкалі авады. Там жа 76 с.)
Бі—*пов. накл. от біць.*

Бізун *м.*—кнул, плеть.
Бізуніць каго—бить плетьюю.
Бізунок *м.*—жгутик.
Біклага *ж.*—баклага.
Біла *н.*—било, язык колокола; перило.
Біліндрасіць—болтать вздор.
Біліндрасы *м. мн.*—болтовня.
Більца *н.*—уменьш. от біла.
Біндус, ньдзюк *м.*—лентяй.
Бінды біць—баклуши бить.
Бірка *ж.*—бирка.
Біркаваць—нарезывать на бирке.
Біруза *ж.*—бирюза. НТ₅.
Бірук *м.*—бирюк, волк.
Біскуп *м.*—епископ (католич).
Біскупства *н.*—епископство (католическое).
Бітка—битком.
Бітун *м.*—драчун.
Біцца з кім—биться, драться.
Біцьцё *н.*—биение.
Блага—плохо, скверно.
Благенькі—плохонький.
Благі—плохой, дурной, тощий.
Благім матам—сильно, громко (кричать).
Блажыць—дурить, шалить.
Блазенскі—дураческий, мальчишеский.
Блазенства *н.*—дурачество, мальчишество.
Блазен, зьнюк *м.*—мальчишка; скоморох, молокосос.
Блазнаваць—дурачиться, неприлично шутить, вести себя по детски.
Блазнота *ж.*—1) детвора; 2) неопытность, легкомыслие.
Блакiт *м.*—лазурь.
Блакiтніца *ж.*—лазоревка (*Cyanistis coeruleus*). ЗТ.
Блакiтны—лазоревый, голубой.
Блакiціцца—синеть (*Неба блакiцілася*. З. Б. На зач. г. 19 с.).
Блакiць *ж.*—ляпис. НТ₆.

Блаславенства, -венне *н.*—благословение.

Бласлаўляць *каго*—благословлять.

Бледасць *ж.*—бледность.

Бледы—бледный.

Блекатаньне *н.*—блеяние.

Блекатаць—блеять.

Блёкат *м.*—белена.

Блѣх—звук при падении ч.-л. в воду. Серж.

Блѣхаць—плескать водой. Серж.

Бліжні *м.*—ближний, близкий.

Бліжыцца—приближаться.

Бліжыць *каго, што*—приближать.

Бліжэй—ближе.

Бліжэйшы—более близкий, ближний.

Блізказначнік *м.*—синоним. НТ₂.

Блізказначны—синонимический.

Блізка таго—приблизительно, правдоподобно.

Блізка што—почти что.

Блізкі—близкий.

Блізнюк *м.*—близнец.

Блізня *н.* (*мн. л.*—блізняты) = блізнюк.

Блінец *м.*—блинчик.

Бліск *м.*—блеск. НТ₃.

Бліскавіца *ж.*—молния.

Блісканьне *н.*—блистание.

Бліскаць—блистать, сверкать.

Бліскучы—блестящий.

Бліснуць—блестнуть, сверкнуть.

Блішчасты—блестящий.

Блішчаць—блестеть.

Блішчуны *м. мн.*—блестянки (*Meligethes*). ЗТ.

Блонка *ж.*—плёнка.

Блуд *м.*—блуд, разврат; заблуждение.

Блудзіць—блуждать.

Блуканьне *н.*—блуждание.

Блукацца—шататься, блуждать.

Блытаніна *ж.*—путаница. НТ₂.

Блытаць—плутать.

Блыха (*мн. блохі*) *ж.*—блоха (*ср. скочка*).

Блышак *м.*—земляная блоха (*Haltica*). ЗТ.

Блюваць—блевать.

Блюзьнер—богохул, кощунник.

Блюзьнерскі—богохульный, кощунный, кощунственный.

Блюзьнерства *н.*—богохульство, кощунство.

Блякласьць *ж.*—блеклость, вялость.

Бляклы—блеклый, вялый.

Блякнуць—увядаць, вянуть.

Бляха *ж.*—жесть.

Бляхар *м.*—жестяник.

Бляшанка *ж.*—жестянка.

Бляшаны—жестяной.

Бляшка *ж.*—кусок жести.

Бо *зл.*—ибо, ведь, действительно; так как.

Боб *м.*—боб (плод).

Богабойлівасьць, бойнасьць *ж.*—богобоязненность.

Богабойлівы, бойны—богобоязненный.

Божачка *м.*—уменьш. от бог:

Божухна *м.*—боженька, боже.

Божы—божий.

Бойка *ж.*—драка, битва.

Бок *м.*—сторона, край; бок.

Бокам—обок, стороною.

Болка *ж.*—облачко.

Болбат—*см.* балбатун.

Болбатка *ж.*—цецярук (*Громка болбатка ў лесе балбоча*, З. Б. Пад. род. н. 74 с.)

Болесна—больно.

Болесьць *ж.*—боль.

Болесны—болезненный.

Боль *м.* (*р. ск. болю*)—боль.

Болька *ж.*—прыщ, нарыв.

Больніца *ж.*—больница.

Больш *прс. в. с.*—более.
 Большасьць *ж.*—большинство.
 Большаць—увеличиваться,
 роста.
 Большы—1) больший, 2) стар-
 ший.
 Бома *ж.*—1) бубенчик (*Бомы*
вясёла шумяць. М. Багд.);
 2) толстый кол для телеги
 (*Бяруць сякеру, сани, бому*
Я. Кол. НЗ хх.) 3) рычаг.
 Бонда *ж.*—бочка.
 Бондар *м.*—бочар.
 Бондарства *н.*—бочарничество,
 бочарный промысел.
 Бондарыха *ж.*—жена бочара.
 Бондарыць—бочарничать.
 Бондачка *ж.*—боченок.
 Бонка *ж.*—содержанка.
 Бораньне *н.*—борение, борьба.
 Борацца з кім—бороться.
 Бораць каго—бороть.
 Борзда—скоро, быстро (*ср.*
баржджэй).
 Боркі *ж. мн.*—борьба.
 Борць *ж.*—борть.
 Боршч *м.*—борщ.
 Боскасьць *ж.*—божествен-
 ность. НТ₂.
 Боскі—божественный. НТ₂.
 Боства *н.*—божество. НТ₂.
 Босы—босой.
 Босьці (баду, дзеш) каго—
 бодать.
 Босьціся з кім—бодаться.
 Бот *м. (мн. л. боты)*—сапог.
 Бохан *м.*—каравай хлеба.
 Боцікі *м. мн.*—сапожки, полу-
 сапожки.
 Бочка *ж.*—бочка
 Бочны—боковой.
 Боязны, зкі—боязливый.
 Боязьнь *ж.*—боязьнь.
 Браварніцкі—винокуренный.
 Браварніцтва *н.*—винокурение.
 Браварня *ж.*—пивоварня.
 Брага *ж.*—брага, бурда.

Бражджатлівы—бренчащий,
 болтливый.
 Бражджаць—бренчать,
 бряцать.
 Бражджаньне *н.*—бренчанье.
 Бражджотка *ж.*—трешетка.
 Бражджоўніца *ж.*—гремучая
 змея. ЗТ.
 Брак *м.*—недостаток, брак,
 дефект, порок.
 Брак! *выкл.*—стук при па-
 дении.
 Бракаваць што—браковать,
 откидывать (*ср. бракуе*).
 Бракаць—падать с шумом;
 што—бросать с шумом.
 Браклы—набряклый, мокрый.
 Бракнуць—мокнуть, напитки-
 ваться влагой.
 Бракваны—забракованный.
 Бракоўка *ж.*—браковка, отказ.
 в приеме товаров.
 Бракуе (*чаго*) *дзс. бесас*—не
 достаёт, не хватает.
 Брама *ж.*—ворота.
 Брамнік *м.*—привратник.
 Брамніца *ж.*—привратница.
 Брамны—относящийся к браме.
 Бранзалет *м.*—браслет.
 Брасьнець—плесневеть, заро-
 стать броснею.
 Братавая—жена брата.
 Братанька *м.*—братец.
 Братаньне *н.*—братание, дру-
 жба.
 Братацца з кім—брататься,
 дружить.
 Братка, ток *м.*—братец.
 Братухна *м.*—братец (*укориз-
 ненно*),
 Братчык *м.*—член братства.
 Братчына *ж.*—братство, орга-
 низация прихожан.
 Браты—*мн. л. ад брат*
 Братэрскі—братский, братний.
 Братэрства *н.*—братские отно-
 шения.

- Брат-сястра** *ж.*—Иван-да-Марья (цветок).
- Брахапка** *м.*—лгунишка.
- Брахацца**—ругаться, между собою.
- Брахаць (брашу, брэшыш)**—лаять; лгать, клеветать.
- Брахва** *ж.*—ляние; ругань.
- Брахлівасьць** *ж.*—сварливость.
- Брахлівы** *прм.*—сварливый, злой.
- Брахня** *м.*—ложь, клевета.
- Брахуха** *ж.*—сплетница.
- Брахунчык** *м.*—собака луговая. ЗТ.
- Брацейка** *м.*—братец.
- Браценік** *м.*—брат; сводный брат.
- Брацік** *м.* (*зват. пад.*—браціку)—братец.
- Брацікі**—братский.
- Брацтва** *н.*—братство (приходская организация).
- Брацца з кім**—сочетаться браком.
- Браць што, каго**—братъ, принимать.
- Браць на пыхі**—чваниться, гордиться.
- Брацьцё** *н.*—брание, взятие.
- Брашура** *ж.*—брошура (ср. *сшытак*).
- Бровар** *м.*—винокурный или ливоваренный завод.
- Бровы**—*мн. ч. от „брыво“.*
- Брой** *м.*—шалун.
- Бройлівы**—своевольный.
- Броіць**—шалить, баловать.
- Бронь** *ж.*—броня, оружие.
- Бросня** *ж.*—плесень, ряска (растение).
- Бруд** *м.*—грязь, нечистота.
- Брудзяніца**—грязниться, пачкаться.
- Брудзяніць што**—грязнить, пачкать.
- Брудзяны**—загрязненный, запачканный.
- Брудна**—грязно, нечисто.
- Бруднасьць** *ж.*—нечистота.
- Бруднець**—чернеть, грязнеть.
- Брудны**—грязный, нечистый.
- Бруды**—темнорусый.
- Бружмель** *м.*—жимолость.
- Бружмень** *м.*—бересклет, бересква (*Larxana communis L.*) МГ.
- Бруй** *м.*—мочащийся под себя.
- Бруіцца**—течь. *Бруіцца срэбрам рэчка.* Я. Кол.
- Брук** *м.*—каменная мостовая.
- Брукаваны**—моцанный.
- Брукаваньне** *н.*—мощенье.
- Брукаваць што**—мостить.
- Брунэлька** *ж.*—черноголовка (бот. *Brunella L.*) НГ.
- Брус** *м.*—четырёхгранное бревно; точильный камень.
- Брусаваць што**—обтесывать.
- Брусьнелы**—красноватый.
- Брусьнець**—краснеть.
- Брусьсе** *н. зб.*—куча брусьев.
- Брусьніцы** *ж. м.*—брусника.
- Бруха** *н.*—брюхо, живот.
- Брухатая**—беременная.
- Брухаціць**—становиться беременной.
- Бручка** *ж.*—брюква.
- Бручкавы**—брюквенный.
- Брушка** *н.*—брюшко.
- Бруштын** *м.*—янтарь (ср. *бурштын*).
- Бруштынавы, тынны**—янтарный.
- Брыво** *н.*—бровь (ср. *бровы*).
- Брыда** *ж.*—мерзость, гадость.
- Брыдзіцца (ад чаго)**—иметь отвращение.
- Брыдка**—гадко, отвратительно, безобразно.
- Брыдкаваты**—гадкий, неприятный, досадный.
- Брыдкасьць** *ж.*—гадость, нечисть.

Брыдкі—гадкий, отвратительный, сквернословный, безобразный.

Брыдлівасьць ж.—брезгливость

Брыдлівы—брезгливый.

Брыдота ж.— 1) безобразник, -ница; 2) гадость, безобразие, тривиальность. НТ₂.

Брыдотны—гадкий, тривиальный. НТ₂.

Брыж м.—складка, острый край, угол граней. (*Брыж стала*)

Брыжма—острием, краем.

Брыжняк м.—брекчия. НТ₅.

Брыжыкі (мн. от брыжык)—складки или сборки воротника и рукавов.

Брыза ж.—бриз. НТ₃.

Брызак м.—1) мелкий дождь; 2) отборное зерно.

Брызачка ж.—уменьш. от „брызга“.

Брызачкі падабраць—быть похожим до капли.

Брызга ж.—капля.

Брызганье н.—брызганье, прысканье, кропление.

Брызгаўка ж.—лейка для цветов.

Брызгаць што—кропить, брызгать.

Брызкі ж. мн.—брызги; дребезги.

Брык выкл.—бац!

Брыканье н.—лягание.

Брыкаць каго—лягать.

Брыкацца—лягаться.

Брыкун м.—шалун, упрямец.

Брыла ж.—глыба. НТ₅

Брыль м.—соломенная шляпа.

Брыльлянт м.—бриллиант.

Брында аг.—лентяй, шалопаи.

Брындзюлька ж.—побрякушка

Брынды біць—баклуши бить.

Брынкање н.—бренчание.

Брынкаць—бренчать.

Брыца звычайная—куриное просо (бот. *Echinochloa Cruss galli* РВ.) НТ₆.

Брэд м.—брэд. НТ₄.

Брэдавы—бредовый (*Брэдавая думка* НТ₄).

Брэдзень м.—бродник (*рыболовная сеть*).

Брэдзіцца дзс. безас.—грезиться

Брэх м.—лай, ругань.

Бубкі падабраць—быть до капли похожим.

Бублик м.—баранок, бараночек бублик.

Бубніць—барабанить в бубен; невнятно говорить.

Бугай м.—бык (невыхолощенный).

Буда ж.—кибитка; будка.

Будавање н.—возведение постройки, построение.

Будаваны—построенный.

Будавацца—строиться.

Будаваць (дую) што—строить.

Будаўнік м.—строитель, зодчий.

Будаўніцтва—строительство, зодчество, архитектура.

Будаўнічы м.—зодчий, архитектор. НТ₂

Будзе (см. быць)—будет, довольно, хватит.

Будзённасьць ж.—обыденность, банальность НТ₂.

Будзённы—обыденный, банальный НТ₂.

Будзень м.—будний день, будни.

Будзіць (-джу) каго—будить.

Будзька м.—будильник.

Будка ж.—1) повозка с верхом; 2) шалаш, сторожевая будка.

Будова, доўля ж.—строение.

Будоўны—строительный.

Будучына ж.—будущность.

Будынак м.—постройка, здание.

- Будыніна ж.**—большая постройка.
Буза ж.—подонки.
Бузаніць каго—тузить.
Буй м.—1) буйан; 2) быстрый (*Буй-вечер*); 3) открытое место.
Буйла м.—буйвол (*ср. бавал*).
Буйміна ж.—сердечник (*бот. Cardamine L.*). НТэ.
Буйна—крупно.
Буйнасьць ж.—крупность.
Буйнець—крупнеть, расти.
Буйніць што—увеличивать, делать крупнее.
Буйны, ны—крупный (*город, дождь и т. п.*).
Букавіца ж.—буквица (*бот. Betonica L.*). НТэ.
Буката ж.—большая булка хлеба.
Букатка ж.—булочка.
Букацца, кнуцца—биться, побиться лбами.
Букта ж.—бухта. НТэ.
Булава, лдава ж.—булава.
Булдавешка ж.—набалдашник.
Булдовішча н.—большой набалдашник.
Булдыр м.—водяной пузырь.
Бульба ж.—картофель.
Бульбоўнік м.—картофельное поле.
Бульбяны—картофельный.
Булькатаньне н.—булькание.
Булькатаць—булькать.
Бунт м.—бунт, беспокойство, беспорядок.
Бунтаваньне н.—возмущение, нарушение порядка.
Бунтавацца—возмущаться.
Бунтаваць каго—бунтовать, возмущать.
Бунтаўнік м.—бунтовщик, бунтарь.
Бунтаўніца ж.—бунтарка.
- Бунтоўны**—бунтарский; мутный (*Бунтоўныя воды*. Ян. К. Шл. ж. 62 с.)
Буцік м.—связка, пучок.
Бура ж.—буря.
Буравал ж.—бурелом.
Буравесьнік, вяшчун м.—буревестник (*Procellaria*). ЗТ.
Буракі м. мн.—свекла (*бот. Beta Tourn*); борщ.
Бураковы, чковы—свекольный.
Бурбалка, баўка ж.—водяной пузырек.
Бурда ж.—бурда, подонки.
Бурдыр м.—волдырь, водяной пузырь (*ср. булдыр*).
Бурдыліца—волдыриться, покрываться водяными пузырями, вскипать (о воде).
Буркала м.—ворчун.
Бурканьне, чаньне н.—ворчанье.
Буркаць, чаць—ворчать, говорить под нос, мурлыкать, урчать.
Бурштын м.—*см. бруштын*.
Бурьца—обручиваться.
Бурьць што—разорять, обрушивать.
Бусаваць—пьянствовать, дебоширить.
Бусел м.—аист.
Буслай м.—забулдыга, дебошир.
Бусловы—аистовый.
Буслянка ж.—аистовое гнездо.
Бутля ж.—бутыль.
Бутэльны—бутылочный.
Бутэлька ж.—бутылка.
Бухала, хач, хайла м.—выпь, водяной бык.
Буч м.—пруд для ловли рыбы. Я. Кол. НЗ. хх.
Бушаваньне н.—брожение.
Бушаваць—бродить, бушевать.
Буякі м. мн.—голубика (ягоды)
Буяць—чрезмерно расти. (*Бульба збуяла*. Нк.)

Бываць—бывать, ходить к кому.
Бывайце (здаровы)—прощайте, до свидания.
Быдла н. зб.—рогатый скот.
Быдлё н.—скотинка.
Быдліна ж.—скотина.
Быдляр н.—бестия, скот, скотина (*ругательное*).
Быдлярчы—скотский.
Бык індыйскі—зебу (*Bos indicus*). ЗТ.
Былы—бывший.
Быліна ж.—1) былина; 2) стебель травы.
Былінка ж.—травка.
Быльле н.—сухие стебли.
Быльнік м.—полынь (бот. *Artemisia L.*). НТ_в.
Быстрамоўка ж.—скороговорка. НТ₂.
Быстрыня ж.—быстрота.
Быт м.—быт, способ жизни. (*Быт пастырскі*. НТ₂.)
Бытаваньне н.—существование (*І царэў... свае войскі на зямлю Палаўчан на змаганьне, ды за рускай зямлі бытаваньне*. Ян. К. Пс. аб пах. г.)
Бытапіс м.—бытописание. НТ₂.
Бытапісец м.—бытописатель. НТ₂.
Быты—былой, минувший.
Быць—1) быть; 2) находиться, существовать.
Быцьцё н.—бытьё, житьё; бытность.
Бэбахі м. мн.—требуха, внутренности.
Бэза ж.—бузина.
Бэз м.—сирень (бот. *Syringa L.*).
Бэзавы—1) сиреневый; 2) бузинный.
Бэнцаль м.—внебрачный (*ср. байструк*).
Бяга ж.—бег (*лошади*); течение (*рэки*).
Бягляк м.—беглец.

Бяглячка ж.—беглянка.
Бягою—рысью.
Бягун м.—скороход.
Бягучы—текущий (*Бягучы рахунак*).
Бяда ж.—беда.
Бядак м.—бедняк, бедняга.
Бядача ж.—жизнь бедняка, злосчастье. (*Што то за доля, за бядача*. Я. Кол. НЗ хі.)
Бядовы—бедный.
Бядота ж.—бедствование, нищета.
Бядуля м.—бедняк, злосчастный.
Бядун м.—хлопотун.
Бязбацькавіч м.—незаконно-рожденный; сирота.
Бязбожжа н.—безбожие.
Бязбожнік м.—безбожник.
Бязбожны—безбожный.
Бязбокі—однобокий.
Бязбоязка—безбоязненно.
Бязвадна—безвредно.
Бязвадны—безвредный.
Бязвартасьць ж.—ничтожность.
Бязварты—ничего не стоящий, ничтожный.
Бязводзьдзе н.—безводье.
Бязводнік м.—ангидрид.
Бязводны—безводный.
Бязвокі—1) одноглазый; 2) безглазый.
Бязвольле н.—безволие, абулия (псих. болезнь) НТ₄.
Бязвольны—безвольны, невольный.
Бязвосьцёвы—безостный. НТ₂.
Бязвыгадзьдзе н.—отсутствие выгоды.
Бязвыгадны—невыгодный.
Бязвымоўна—бессловесно.
Бязвылазу—безвыходно.
Бяззвычайны—несвойственный, необычайный.
Бязглузды—бестолковы, безмозглый

- Бязглуздызе *н.*—одурь, беспам'ягство.
 Бязглуздыца *ж.*—бессмыслица, бестолковщина.
 Бязгодзьдзе *н.*—непогода, несчастье.
 Бязгодны—непогодный, ненастный.
 Бязгрунтоўна—беспочвенно, неосновательно.
 Бязгрунтоўнасьць *ж.*—беспочвенность, неосновательность.
 Бязгрунтоўны—беспочвенный, неосновательный.
 Бяздольле *н.*—несчастье.
 Бяздольны—горемычный; бесталаный.
 Бяздомак *м.*—бобыль.
 Бяздомны—бездомный.
 Бяздоньне *н.*—бедня, пропасть.
 Бязжаласьліва—безжалостно.
 Бязжаласьлівы—безжалостный.
 Бязжонны—неженатый, холостой.
 Бязжыўны—безжизненный.
 Бяззгубна—безубыточно.
 Бяззгубны—безубыточный.
 Бяззручна—неудобно.
 Бяззручны—неудобный.
 Бязз'ыскна—без возврата.
 Бязладзьдзе *н.*—несогласие, беспорядок; хаос. НТ₂.
 Бязладзіца *ж.*—нестройность; ссора, несогласие.
 Бязладнасьць *ж.*—нестройность; хаотичность. НТ₂.
 Бязладны—нестройный, неупорядоченный; хаотический, хаотичный. НТ₂.
 Бязмала—почти, чуть-чуть.
 Бязмальна—приблизительно, около.
 Бязмозгла—глупо, бестолково.
 Бязмозглы—безмозглый, глупый, бестолковый.
 Бязмоўна—безмолвно.
 Бязмоўнасьць *ж.*—безмолвие.
- Бязмоўны—безмолвный, бессловесный, молчаливый.
 Бязногі—1) безногий; 2) одноногий.
 Бязуважна, важліва—невнимательно.
 Бязуважнасьць, важлівасьць *ж.*—невнимательность.
 Бязуважны, важлівы—невнимательный.
 Бязужыўны—неуживчивый.
 Бязуладзьзе *н.*—безвластие, анархия.
 Бязуладны—безвластный; анархический.
 Бязуля *м.*—своевольник, шалун.
 Бязумоўна—безусловно.
 Бязумоўны—безусловный, категорический. НТ₄.
 Бязумысна—без умысла, неумышленно.
 Бязумыснасьць *ж.*—неумышленность.
 Бязумысны—неумышленный.
 Бязупынна—беспрестанно, беспрерывно.
 Бязупынны—беспрестанный, беспрерывный.
 Бязурадзьзе *н.*—безвластие, анархия.
 Бязурадны—анархический.
 Бязуразна—безобидно.
 Бязуразны—безобидный.
 Бязустанку, таньня—безустанно.
 Бязыльготны—безльготный.
 Бязыменьнік *м.*—аноним. НТ₂.
 Бязыменны—анонимный. НТ₂.
 Бязыменны лік—отвлеченное число. НТ₁.
 Бязьведама—неизвестно.
 Бязьведамы—неизвестный, неведомый.
 Бязьверак *м.*—неверный; недoverчивый.
 Бязьверыца *ж.*—недоверие.
 Бязьверыца—терять доверие.
 Бязьвечча *н.*—увечье.

Бязьвечыца—изувечиваться.
Бязьвечыць каго—увечить, изувечивать.
Бязьдзетнасьць ж.—бездетность.
Бязьдзетны—бездетный.
Бязьлесіца ж.—безлесье.
Бязьлетак м.—малолетний.
Бязьлетнасьць ж.—малолетство.
Бязьлетны—малолетний.
Бязьлітасна—немилосердно.
Бязьлітасны—немилосердный.
Бязьлюдзье н.—безлюдье.
Бязьлюднасьць ж.—малонаселенность.
Бязьлюдны—безлюдный, малонаселенный.
Безмежна—безгранично, беспредельно.
Бязмежны—безграничный, беспредельный.
Бялізна ж.—белье.
Бяліць што—белить, побелять.
Бялуга ж.—белуга.
Бяльмо н—бельмо.
Бялюк м.—венечник (бот. *Anthericum L.*). НТс.
Бялюсенькі—белёхонький.
Бялявая—блондинка.
Бялявы—блондин.
Бяляк м.—белый заяц.
Бялянка ж.—молочай.
Бялясы—беловатый.
Бянтэжыца—путаться, конфузиться, смущаться.
Бянтэжыць каго—путать, сбивать, смущать, конфузить.
Бярно н.—см. бервяно.
Бяроза ж.—1) береза; 2) река Березина.
Бярозавік м.—березовый сок.
Бярозавы—березовый.
Бярозка ж.—1) березка; 2) вьюнок призаборный (раст.).

Бярэзіна ж.—березовое дерево.
Бяроста ж.—береста.
Бярэмя н.—бремя, ноша.
Бяскаранна, карна—ненакаزانно.
Бескаранны, карны—ненаказанный.
Бясхлопатна—беззаботно.
Бясхлопатны—беззаботный.
Бясконцасьць ж.—бесконечность.
Бясконцы—бесконечный.
Бяскосты—бескостный.
Бяскосы—бескосый.
Бяскрыл м.—киви (*Apteryx*) ЗТ.
Бяскрыўдна—безобидно.
Бяскрыўны—безобидный.
Бяскроўны—безродный.
Бяскудлы—редковолосый.
Бяскутны—бесприютный.
Бяспамяцьце н.—забвение; амнезия. НТс.
Бяспалы—беспалый.
Бяспроспу—непробудно.
Бяспраўнасьць ж.—1) бесправие; 2) беззаконность.
Бяспраўны—1) бесправный; 2) беззаконный.
Бяспрыкладна—беспримерно.
Бяспрыкладны—беспримерный.
Бяспрымусна—без принуждения; непринужденно.
Бяспрымусны—непринужденный.
Бяспрытульна—без приюту.
Бяспрытульнасьць ж.—бесприютность.
Бяспрытульны—бесприютный.
Бяспрыцямна—без внимания.
Бяспрыцямны—ненаблюдательный, невнимательный.
Бяссквапна—без жадности.
Бяссорамны—бесстыдный.
Бяспрэчна—беспорно.
Бяспрэчны—беспорный.

Бязглузьдзе *н.*—одурь, беспам'ятство.

Бязглузьдзіца *ж.*—бессмыслица, бестолковщина.

Бязгодзьдзе *н.*—непогода, несчастье.

Бязгодны—непогодный, ненастный.

Бязгрунтоўна—беспочвенно, неосновательно.

Бязгрунтоўнасьць *ж.*—беспочвенность, неосновательность.

Бязгрунтоўны—беспочвенный, неосновательный.

Бяздолыле *н.*—несчастье.

Бяздолны—горемычный; бесталаный.

Бяздомак *м.*—бобыль.

Бяздомны—бездомный.

Бяздоньне *н.*—бездна, пропасть

Бязжаласьліва—безжалостно.

Бязжаласьлівы—безжалостный

Бязжалны—неженатый, холостой.

Бязжыўны—безжизненный.

Бяззгубна—безубыточно.

Бяззгубны—безубыточный.

Бяззручна—неудобно.

Бяззручны—неудобный.

Бязз'ска—без возврата.

Бязладзьдзе *н.*—несогласие, беспорядок; хаос. НТ₂.

Бязладзіца *ж.*—нестройность; ссора, несогласие.

Бязладнасьць *ж.*—нестройность; хаотичность. НТ₂.

Бязладны—нестройный, неупорядоченный; хаотический, хаотичный. НТ₂.

Бязмала—почти, чуть-чуть.

Бязмальна—приблизительно, около.

Бязмозгла—глупо, бестолково.

Бязмозглы—безмозглый, глупый, бестолковый.

Бязмоўна—безмолвно.

Бязмоўнасьць *ж.*—безмолвие.

Бязмоўны—безмолвный, бессловесный, молчаливый.

Бязногі—1) безногий; 2) одноногий.

Бязуважна, -важліва—невнимательно.

Бязуважнасьць, -важлівасьць *ж.*—невнимательность.

Бязуважны, -важлівы—невнимательный.

Бязужыўны—неуживчивый.

Бязуладзьдзе *н.*—безвластие, анархия.

Бязуладны—безвластный; анархический.

Бязуля *м.*—своевольник, шалун.

Бязумоўна—безусловно.

Бязумоўны—безусловный, категорический. НТ₄.

Бязумысна—без умысла, неумышленно.

Бязумыснасьць *ж.*—неумышленность.

Бязумысны—неумышленный.

Бязупынна—беспрестанно, беспрерывно.

Бязупынны—беспрестанный, непрерывный.

Бязурадзьдзе *н.*—безвластие, анархия.

Бязурадны—анархический.

Бязуразна—безобидно.

Бязуразны—безобидный.

Бязустанку, -танья—безустанно.

Бязыльготны—безльготный.

Бязыменьнік *м.*—аноним. НТ₂.

Бязыменны—анонимный. НТ₂.

Бязыменны лік—отвлеченное число. НТ₁.

Бязьведама—неизвестно.

Бязьведамы—неизвестный, неведомый.

Бязьверац *м.*—неверный; неверчивый.

Бязьверыца *ж.*—недоверие.

Бязьверыца—терять доверие.

Бязьвечча *н.*—увечье.

Бязьвечыца—изувечиваться.
Бязьвечыць каго—увечить, изувечивать.
Бязьдзетнасьць ж.—бездетность.
Бязьдзетны—бездетный.
Бязьлесіца ж.—безлесье.
Бязьлетак м.—малолетний.
Бязьлетнасьць ж.—малолетство.
Бязьлетны—малолетний.
Бязьлітасна—немилосердно.
Бязьлітасны—немилосердный.
Бязьлюдзьзе н.—безлюдье.
Бязьлюднасьць ж.—малонаселенность.
Бязьлюдны—безлюдный, малонаселенный.
Безмежна—безгранично, беспредельно.
Безмежны—безграничный, беспредельный.
Бялізна ж.—белье.
Бяліць што—белить, побелять.
Бялуга ж.—белуга.
Бяльмо н.—бельмо.
Бялюк м.—венечник (бот. *Anthericum L.*). НТв.
Бялюсенкі—белёхонький.
Бялявая—блондинка.
Бялявы—блондин.
Бяляк м.—белый заяц.
Бялянка ж.—молочай.
Бялясы—беловатый.
Бянтэжыцца—путаться, конфузиться, смущаться.
Бянтэжыць каго—путать, сбивать, смущать, конфузить.
Бярно н.—см. бервяно.
Бяроза ж.—1) береза; 2) река Березина.
Бярозавік м.—березовый сок.
Бярозавы—березовый.
Бярозка ж.—1) березка; 2) вьюнок призаборный (раст.).

Бярэзіна ж.—березовое дерево.
Бяроста ж.—береста.
Бярэмя н.—бремя, ноша.
Бяскаранна, карна—ненаказанно.
Бяскаранны, карны—ненаказанный.
Бясхлопатна—беззаботно.
Бясхлопатны—беззаботный.
Бясконцасьць ж.—бесконечность.
Бясконцы—бесконечный.
Бяскосты—бескостный.
Бяскосы—бескосый.
Бяскрыл м.—киви (*Apteryx*) ЗТ.
Бяскрыўдна—безобидно.
Бяскрыўдны—безобидный.
Бяскуроўны—безродный.
Бяскудлы—редковолосый.
Бяскутны—бесприютный.
Бяспамяцьце н.—забвение; амнезия. НТд.
Бяспалы—беспалый.
Бяспроспу—непробудно.
Бяспраўнасьць ж.—1) бесправіе; 2) беззаконность.
Бяспраўны—1) бесправый; 2) беззаконный.
Бяспрыкладна—беспримерно.
Бяспрыкладны—беспримерный.
Бяспрымусна—без принуждения; непринужденно.
Бяспрымусны—непринужденный.
Бяспрытульна—без приюту.
Бяспрытульнасьць ж.—бесприютность.
Бяспрытульны—бесприютный.
Бяспрыцямна—без внимания.
Бяспрыцямны—ненаблюдательный, невнимательный.
Бяссквапна—без жадности.
Бяссорамны—бесстыдный.
Бяспрэчна—беспорно.
Бяспрэчны—беспорный.

Бясстратна—безубыточна.
Бясстратны—безубыточный.
Бяссумленна—бессовестно.
Бяссумленнасьць ж.—бессовестность.
Бяссумленны—бессовестный.
Бяссумненна, сумна—несомненно.
Бяссумны, сумненны—несомненный.
Бяхатні—бездомный.
Бяхібна—безошибочно.

Бяхібны—безошибочный.
Бяшлюбны—безбрачный.
Бяшчасны—несчастный, неудачник.
Бяшчасьце н.—неудача.
Бясьсілица—обесиливаться, терять силу.
Бясьсілиць каго—обесиливать, лишать силы.
Бясьсілле н.—бессилие, немочь НТ₁.

В

Ваб м.—зов, приманка. *Лось ідзе на ваб.* Сержп.
Ваба ж.—приманка, обольщение.
Вабеньне, біньне, леньне н.—приманивание.
Вабік н.—свисток для приманивания диких птиц.
Вабіцца на што—итти на приманку, увлекаться.
Вабіць каго—приманивать, прельщать.
Вабка—заманчиво, повадно; ж.—прелестница.
Вабкасьць, бнасьць ж.—привлекательность.
Вабкі, бны—привлекательный, заманчивый.
Ваблівы—1) увлекающийся; 2) привлекательный.
Вавёрачы—беличий.
Вавёрка ж.—белка.
Вага ж.—вес; весовая гиря; рычаг.
Вагальны—колебательный.
Ваганьне н.—колебание. (*Ваганьне грунту... тэмпературы.* НТ₃); сомнение.
Вагам—равномерно, не спеша.
Вагар м.—весовщик.
Ваганьямер м.—сейсмометр. НТ₅.
Вагацца—колебаться, колыхаться; сомневаться.

Вагаць што—колебать, колыхать.
Вагі ж. мн.—весы.
Вад м.—зной.
Вада ж.—вода.
Вада ж.—порок, недостаток.
Вадаграй м.—фонтан, водомёт.
Вадазел м.—водораздел (*ср. вадападзел*). НТ₃.
Вадазбор м.—бассейн. НТ₃.
Вадазорка ж.—болотник (бот. *Caelitriche L.*). НТ₆.
Вадазьмей м.—морская змея (*Hydrus*). ЗТ.
Вадаліў м.—водолей (*Созвездие Зодиака*). НТ₃.
Вадальюб м.—водолюб (*Hydrophilus*). ЗТ.
Вадападзел м.—вадазел.
Вадаправод м.—водопровод.
Вадаправоднік м.—водопроводчик.
Вадапрапускальны—водопроницаемый. НТ₅.
Вадаспад м.—водопад. НТ₃.
Вадастойкі—водоупорный. НТ₃.
Вадасьцёк м.—водоскат. НТ₃.
Вадаточа ж.—проток. МГ.
Вадаточніца ж.—водоём, МГ.
Вадацеча ж.—источник, ручей.
Вадацягнік м.—акведук, водопровод. Я.Л.Км.
Вадзень м.—овод.

Вадашчур м.—водяная крыса (Hidromus). ЗТ.

Вадзіца ж.—водица.

Вадзіць—вредить; сорить.

Вадзянік м.—водяной.

Вадзяністы—водянистый, жидкий.

Вадзянка ж.—кадка с водой.

Вадка—жидко, водянисто.

Вадкасьць ж.—жидкость, водянистость.

Вадкі—жидкий, водянистый.

Вадна—знойно.

Вадны—знойный.

Вадохрышча н.—1) Крещение (праздн.); 2) водосвятие.

Ваеннапалонны—военнопленный.

Важаны—взвешенный.

Важаньне н.—взвешивание.

Важка—веско, тяжело.

Важкасьць ж.—тяжесть, вескость.

Важкі—веский, тяжелый, увесистый.

Важна—важно, существенно.

Важнець—степенеть.

Важнічы м.—надсмотрщик важни.

Важня—помещение для взвешивания.

Важыцца ж.—взвешиваться.

Важыць што, каго—весить, взвешивать.

Вазак м.—возчик.

Вазёрны—озёрный.

Вазок м.—возок.

Вазоўня ж.—помещение для повозок.

Вайсковец м.—военнослужащий.

Вайсковы—военный.

Вайстрэньне н.—заостривание, точение.

Вайстрыць што—острить, точить.

Вайтоўна ж.—дочь войта.

Вакенечка н.—окошечко.

Вакеньніца ж.—ставень.

Вакно н.—окно.

Ваколіца ж.—околица, окрестность.

Ваколічны, льны—окрестный, окружающий.

Ваконка ж.—окошко.

Ваконца н.—оконце, окошечко.

Валавяны—свинцовый; -ная смолка—камедь свинцовая. (минерал) НТб.

Валаданьне н.—владение, обладание.

Валадар м.—владелец, владыка (ср. уладар).

Валадарка ж.—владельница.

Валадарны—владельческий.

Валадарства н.—владычество.

Валадаць—владеть.

Валакіта ж.—волокита.

Валакчы—каго, што—тянуть, тащить.

Валапас м.—волопас (созвездие) НТз.

Валасень м.—гнойный нарыв.

Валасны—волостной.

Валасьнік м.—заусеница (на пальце); леса (на удочке).

Валасьцянін ж.—помещичий крестьянин (старо-белорусское).

Валасьцянка ж.—крестьянка

Валацуга м.—бродяга, шатун.

Валачобнік м.—волочобник, пасхальный певец (поздравитель).

Валачобны—волочобный.

Валачыцца—таскаться, бродить.

Валей прс. н. ст.—лучше; предпочтительнее.

Валеньне н.—валяние.

Валец м.—вальс.

Валец м.—цилиндр.

Валісты (ср. воле)—зобастый.

Валіцца—падать.

Валіць кого, што—опрокидывать; взваливать.

Валка ж.—1) рубка (лесу);
2) свалка.
Валкаватасыць ж.—сырова-
тость.
Валкаваты—сыроватый,
мокрватый.
Валкасыць ж.—зыбкость,
шаткость.
Валкі—зыбкий, шаткий.
Валока ж.—уволока, (мера
20 дес. земли); бечевка для
подвязывания лаптей.
Сержп.
Валоскі—волошский (*Валоскія*
арэхі).
Валошка ж.—василек (бот.
Sentaura L.)
Валуі м.—гриб масьленка.
Валчаньне н.—драка, борьба.
Валчыца з кім—бороться,
тягаться.
Вальнда м.—шатун.
Вальндаца—шататься без
дела.
Вальд н.—зоб. (ср. воле.)
Вальня ж., вальюш м.—валяль-
ная мастерская
Валяцца—валяться, быть бро-
шенным.
Вандраваньне н.—1) странство-
вание, кочевание; 2) путе-
шество. НТ₂.
Вандраваць—путешествовать,
странствовать, кочевать
(ср. нем. *wandern*).
Вандровец м.—путешествен-
ник, странник.
Вандроўе н.—кочевье. НТ₃.
Вандроўка ж.—странствование
кочеванье. НТ₂.
Вандроўнікі—кочевники. НТ₃.
Вандроўны—странствующий;
кочевой.
Вандруга м.—бродяга.
Ванітаваньне н.—позыв к рво-
те.
Ванітаваць дзс. безас.—позы-
вать к рвоте.

Ваніты м. мн.—рвота.
Вантроба ж.—печень.
Вантробы ж. мн.—кишки, внут-
ренности.
Вапённы—известковый.
Вапень м.—кальций.
Вапёр м.—кабан.
Вапна ж.—известь.
Вапнішча н.—известковая копь.
Вапняк м.—известняк.
Вар м.—кипяток; зной.
Варажбіт м.—гадальщик, кол-
дун.
Варажбітка ж.—ворожея, кол-
дунья.
Варажнеча ж.—вражда. Я.Л.Км.
Варажэньне н.—гадание, вол-
шебство.
Варажыць—ворожить, колдо-
вать, нашептывать.
Варанец м.—1) вороной конь;
2) воронец (бот. *Actaea L.*) НТ₆,
3) блоха.
Варацаца, вярнуца — воз-
вращаться, вернуться.
Варацаць, вярнуць,—кого,
што—возвращать, возвра-
тить.
Варволь м.—ворвань.
Варна—знойно.
Варны—знойный.
Варожа—враждебно.
Варожасыць ж.—враждебность.
Варожы—враждебный.
Варона ж.—ворона.
Вароты н. мн.—ворота.
Варохаць, рахнуць што—дви-
гать, двинуть с шорохом.
Варочаны—возвращенный.
Варта ж.—стража, караул; прс.
—стоит.
Вартавальны — караульный,
сторожевой.
Вартаваньне н.—карауление.
Вартаваць што, каго—сторо-
жить, караулить.
Вартасыць ж.—1) стоимость;
2) достоинство.

Вартаўнік м.—сторож, караульшчык.
Вартоўны—дорого стоючий.
Варты—достойный, стоючий.
Варункі м. мн.—условия.
Варушэньне н.—ворошение.
Варушыцца—ворошиться.
Варушыць што—ворошить.
Варчак ж.—присяжная лошадь.
Варчаковы—присяжной.
Варштат м.—верстак, станок.
Варыва н.—кушанье, щи, борщ.
Варыўня ж.—кладовая для овощей.
Варэнік м.—вареник.
Варэньне н.—варение, приготовление пищи, стряпня.
Вар'явацца—сумасшествовать, сумасбродничать.
Вар'ят м.—сумасшедший.
Вар'ятка ж.—сумасшедшая.
Вар'яцкі дом—дом умалишенных.
Вар'яцтва н.—сумасшествие.
Васілек м.—василек голубой (Cyanus L). НТс.
Васеньні—осенний.
Васільле н.—день св. Василия 1 января.
Васіль у. м.—см. Базыль.
Васкаваньне н.—воцение.
Васкаваць што—воцить.
Васпан м.—сударь.
Васпана ж.—сударыня.
Васьміног м.—восьминог (Oktopus). ЗТ.
Васьмак м.—восьмерка.
Ватоўка ж.—ватное пальто, поддевка.
Ваўкалак м.—волколак.
Ваўкарэз м.—хищник.
Ваўкарэзіна ж.—волчья сыть.
Ваўкаўня ж.—волчья яма.
Ваўнянка ж.—волнушка (гриб)
Ваўняны—шерстяной.
Ваўчаня н. (мн. л. ваўчаняты)
 —волчонок.

Ваўчкі м. мн.—череда (бот. Vibens L). НТс; волчки.
Ваўчуга м.—матерый волк.
Ваўчыха ж.—волчица.
Вахля ж.—вафля.
Вахляй м.—рохля.
Вахта ж.—караульная, с'езжая.
Вахтацца—качаться (*Вахталісь дрэвы ад стогнаў*. З. Б. Пад р. н., 109 с.).
Вашапруд (звар.)—ваша вшивость; м.—вшивец.
Вашаць (звар.: Ваша мосьць)—ваша милость.
Ваяваньне н.—воевание.
Ваяка м.—войка, воин.
Ваяўніцтва н.—военное дело.
Ваяўнічасць ж.—воинственность.
Ваяўнічы—воинственный.
Веда ж.—знание.
Ведама—известно.
Ведамасьць ж.—известие, весть.
Веданьне н.—ведение, знание.
Ведаць што—знать (ср. *знаць*).
Ведзьма ж.—ведьма.
Вежа ж.—башня; сторожевая башня.
Вежавы—башенный.
Век м.—век; возраст.
Века ж.—покрышка
Век-вяком—всегда, бесконечно.
Векаваньне н.—пребывание.
Векаваць—проводить жизнь.
Векавечна—продолжительно.
Векавіта—прочно, крепко, постоянно.
Векавіты—прочный, постоянный.
Векаісты, -вісты—вечный, постоянный.
Векапомны—приснопамятный, незабвенный.
Векша ж.—белка.
Веліч ж.—величие; громадина.

- Велічня ж.**—величина.
Вельмі—весьма, очень.
Венцер м.—рыболовная снасть.
Вера ж.—вера; доверие; вероисповедание, религия.
Верабей м.—воробей.
Верабейчык м.—воробышек.
Верабіна ж.—рябина.
Верад м.—веред.
Верадаваты—золотушный.
Верадаваць—привередничать.
Верадзіцца—причинять себе вред, надсаживаться.
Верадзіць што, каго—надрывать, надсаживать работою.
Верадовец м.—золотуха, чирей.
Верапіна ж.—соломаха.
Верас м.—вереск (бот. *Erica vulgaris* L.).
Верасень м.—сентябрь.
Верасеньскі—сентябрьский.
Вераск м.—верезг, визг.
Верасклівы—верезгливый, визгливый.
Верацяно н.—веретено.
Верашчака ж.—веращага.
Верашчаньне н.—верезжание.
Верашчаць—верезжать; шипеть при жареньи.
Верая ж.—столб, на который навешивают ворота.
Вербалоз м.—ивняк.
Вербніца н.—Вербное воскресенье.
Вернік м.—зеритель; поверенный.
Верніца ж.—верительница.
Верх прыйм. з род.—выше, над; (*Верх лесу*); м.—вершина (*Верх гары*. НТз).
Верхаваньне н.—кульминация. НТз; верховность.
Верхавіна ж.—вершина.
Верхавінны—верхушечный, вершинный.
Верхавод м.—вожак, зачинщик.
- Верхаводства н.**—верховенство, гегемония.
Верхаводка ж.—1) зачинщица; 2) полая вода.
Верш м.—стихотворение.
Верша ж.—рыболовная снасть
Вершавальнік м.—версификатор. НТз.
Вершаваньне н.—стихосложение, версификация. НТз
Вершаваны—стихотворный; переложенный на стихи. НТз.
Вершаваць што—слагать стихами.
Вершатворца м.—стихотворец. НТз.
Вёсачка ж.—уменьш. от *вёска*.
Вёска ж.—деревня.
Веснавы—весенний.
Вестка ж.—известие.
Весьнік м.—вестник.
Весьніцы, шніцы ж. мн.—ворота, калитка.
Весялуха ж.—1) радуга; 2) водка.
Ветласць ж.—вежливость.
Ветліва—приветливо, вежливо, деликатно.
Ветлівасьць ж.—приветливость, вежливость.
Ветлівы, -лы—приветливый, вежливый.
Ветрагоньнік м.—пропелер. Нк.
Ветраны—ветренный.
Ветрык м.—ветерок.
Ветрычак—ветерочек.
Вехаць м.—вегошка.
Вехцік м.—уменьш. от *вехаць*.
Вецер м.—ветер.
Вечар м.—вечер.
Вечарніцы, -рушкі ж. мн.—посиделки.
Вечарына ж.—вечеринка.
Вечны—вечный; **-нае спачываньне**—вечный покой.
Вешчаваць што—предвещать, предсказывать.

Ві (*мн.*—*віще*)—пов. накл. от *віщ*.

Від *м.*—лицо. НГ; вид НТ₄.

Відавiшча *н.*—зрелище НТ₂.

Відавочна—наглядно; очевидно.

Відавочнасьць *ж.*—наглядность, очевидность.

Відавочны—наглядный, очевидный.

Відавы—видовой (*Відавая аз-нака*. НТ₄).

Відалы—бывалый.

Віданы, **дзёны**—виденный.

Відацца з кім—видеться.

Відаць дзс. безас.—видно.

Відзецц каго, што—видеть.

Відоўня *ж.*—зрительный зал. НТ₂.

Відоўца *м.*—зритель. НТ₂.

Відук *м.*—мак с открытыми головками. Нк.

Відучы—зрячий.

Відэлец *ж.*—вилка.

Візарункі *м. мн.*—изображение.

Візыт *м.*—визит

Візытаваньне *н.*—визитация.

Візытаваць каго, што—посещать.

Вілаводзіць каго—путать.

Вілаводнік *м.*—путанник, обманщик.

Вілаводніца *ж.*—путанница, обманщица.

Вілаводны—криводушный, обманный, ненадежный.

Вілахвост *м.*—лыстец.

Віліць—кривить (*Віліць душою*. Нс.)

Вілікі *ж. мн.*—ухват; вилы.

Вільгамер—гигрометр. НТ₃.

Вільгаць *ж.*—влага, сырость.

Вільгота *ж.*—оттепель; облегчение, льгота.

Вільготнасьць *ж.*—влажность.

Вільготны—влажный.

Вільжэць—становиться влажным, мокнуть, сыреть.

Вільля *у. ж.*—Виляя.

Віляцца, льнуцца—виляться, льнуться; уклонятся, ниться; тереться возле чего.

Віляць, льнуць чым—вилять, льнуть, махать, хнуть; хитрить.

Віна *ж.*—вина; причина.

Вінавайца *м.*—должник.

Вінавальнік *м.*—обвинитель, обличитель. НТ₂.

Вінавальны—винительный (*Вінівальны склон*); обличительный.

Вінаваты—повинный, виновный, виноватый.

Вінаваціцца—1) провиняться; 2) одолжаться.

Вінаваціць каго—обвинять.

Вінавачваньне *н.*—обвинение; обличение. НТ₂.

Вінаград *м.*—виноград.

Вінаградня *ж.*—виноградник.

Вініцца—признавацца в вине, каятьсяся.

Вініць каго—обвинять, осуждать.

Вінуць што—свертывать, свивать.

Віннасьць *ж.*—вина, провинность.

Вінны—1) винный; 2) повинный; покорный.

Віншавальнік *м.*—поздравитель.

Віншаваньне *н.*—поздравление.

Віншаваць каго—поздравлять.

Віньніца *ж.*—винокуренный завод. НТ₃ (*ср.* бровар).

Віньніцтва *н.*—винокурение. НТ₃.

Вір *м.*—водоворот, омут.

Вірны—обильный омутами (*о реке*); опасный; ветренный (*о погоне*).

Вірок *м.*—1) уменш. от *вір*. 2) снаряд для свивания ниток. Сержп.

- Вісельня ж.**—виселица. Ян. К. Шл. ж. 165 с.
Віск м.—визг.
Віскатаць—визжать; плакати.
Віскатня ж.—визжанье.
Віскун м.—плакса.
Вісла ж.—Висла
Віславухі—вислоухий, длиннотухий.
Віснуць—висеть.
Вісочы—висячий.
Вітанье н.—приветствие, створение.
Вітацца з кім—раскланываться; здороваться с кем.
Вітаць каго—приветствовать.
Вітка ж.—веха.
Віханье н.—колебание; шатание.
Віхацца—колебаться, шататься.
Віхаць, хнуць што—шатать, тнуть; раскачивать, раскачать.
Віхляй м.—лентяй.
Віхляйства н.—лентяйство.
Віхлясты—шаткий.
Віхляцца—итти шаткой походкой.
Віхор м.—вихрь.
Віхрам—быстро, мгновенно.
Віхраслуп м.—смерч. НТз.
Віхрыцца—крутиться.
Віхура ж.—вихорь. Я. Куп.
Віціна ж.—1) трость; 2) плот, судно, баржа.
Віць што—вить, свивать.
Вішнёвы—вишневый, вишенный.
Вішня ж.—вишня.
Вішняк м.—вишенник.
Вішчаць—визжать.
Во выкл.—вот (*Во як!*); на (*Во табел!*)
Вобад м.—обод (*ср.* абады).
Вобак прыйм. з род.—подле, возле; *прс.*—боком, стороною.
Вобач прыйм. з род.—при, возле.
Воблак м.—облако.
- Воблачны**—облачный.
Вобліў м.—гололедица (*ср.* галалёд).
Вобраз м.—образ; картина, фигура. НТз.
Вобразна—образно, фигурально; картинно.
Вобразнасьць ж.—образность, картинность. НТз.
Вобразны—образный, фигуральный; картинный; изобразительный.
Вогер м.—жеребец.
Вогнемгненны—огнестремительный. (*Вогнемгненная крыніца. Я. Кол. Н. З. 217 с.*)
Вогнік м.—струп на лице, огневица, антонов огонь.
Вогнішча н.—1) пепелище, пожарище; 2) фокус. НТ₁, з.
Воддаль—вдали, поодаль.
Водветкі м. мн.—адведзіны.
Водгук м.—отзвук.
Водгулье н.—эхо, отзвук.
Водзіцца дзс. безас.—ведется, принято.
Водле, луг чаго—по, согласно.
Вожаг м.—палка от метлы.
Вожка ж.—вожжа.
Вожыг м.—ожег; головня.
Вожык м.—ёж.
Воз м.—воз; „**Вялікі**—Большая Медведица; „**Малы**—Малая Медведица.
Возера н.—озеро; **грэблевае**—озеро плотинное. НТз.
Возірк м.—оглядка.
Вознік м.—1) возчик, кучер; 2) возничий (*созвездие* НТз).
Войска н.—войско.
Войскавод м.—полководец. ВТ.
Войстра—*см.* востра.
Войт м.—войт, сельский староста.
Войчым м.—отчим.
Вокліч м.—восклицание. НТз.
Вока н.—око; глаз.
Вокладка ж.—обложка (книги).

Вокунь м.—окунь.
Волава н.—свинец.
Волак м.—волок.
Волас м.—волос.
Воласьць ж.—волость.
Волат м.—богатырь, исполин.
Волат-рак м.—исполинский рак. НТ^б.
Воле н.—зоб.
Волисты—зобастый.
Волка—влажно.
Волкасьць ж.—влажность, сырость.
Волкі—влажный, сырой.
Вольна—свободно, исподволь.
Вольнасьць ж.—вольность, свобода.
Вольнапялесткавыя—раздельнолепестные. НТ^б.
Вольны—свободный, вольный; **-ны слухач**—вольнотрушатель.
Вомрак м.—помрачение, омрачение.
Вонкавы—внешний, наружный.
Вонках—вне, снаружи.
Вопадзь ж.—опадок; падёж скота.
Вонлескі м. мн.—аплодисменты.
Вор м.—мех.
Вораг м.—враг, неприятель.
Ворак м.—мешок.
Воран м.—ворон.
Ворат м.—отверстие мешка.
Ворах м.—шорох; ворох.
Ворка ж.—пашня.
Ворлікі м. мн.—колокольчики; водосбор (бот. *Aquilegia* L).
Ворны—пахотный.
Ворса ж.—ворс.
Ворчык м.—см. варчак.
Ворша ж. ў.—Орша.
Ворчыкавы—пристяжной.
Ворыва н.—пахота.
Восем—восемь.
Восемдзсят л.—восемьдесят.
Восемдзсяты—восемидесятый.

Восемнаццаты, -нанцаты—восемнадцатый.
Восемнаццаць, -нанццаць—восемнадцать.
Восемсот—восемьсот.
Восемсоты—восемьсотый.
Восень ж.—осень.
Воск земны—парафин; **смуродны**—озокерит. НТ^б.
Востра—остро.
Востраў м.—остров. НТ^б. (ср. *выспа*).
Востраслуп м.—обелиск. НТ^б.
Востракутны—остроугольный, угластый. НТ^б.
Востры—острый, язвительный.
Вострыца ж.—луговік (бот. *Deschampsia* P.B). НТ^б.
Вось ж.—ось; *выкл.*—вот.
Вось-бы выкл.—вот-бы.
Вось-жа—вот-же, ну вот.
Восьмісьценьнік м.—восьмигранник.
Восьмы—восьмой.
Вота ж. (лат. votum)—обет.
Воханье н.—оханье, аханье.
Вохаць—охать, ахать.
Воўк м. (мн.—ваўкі)—волк.
Воўкам—по-волчьи.
Воўна ж.—волна, шерсть (овечья).
Воўністы—шерстянистый. НТ^б.
Воўчая ягада ж.—волчник (бот. *Daphne* L); **звычайная**—волчье лыко (*Mezereum* L). НТ^б.
Воўчая ступа—журавленник (растение).
Воўчы—волчий.
Воўчая пена ж.—волчец железный (вольфрам). НТ^б.
Воцат м.—уксус.
Воцатавы—уксусный.
Вочка н.—глазок; очко.
Вочнік м.—очевидец.
Вочны—1) глазной; 2) очевидный.
Вош ж. (р. с. вошы)—вошь.
Вугал м.—угол (внешний).

Вугаль *м.*—уголь.
Вугалье *н. зб.*—уголье.
Вуглісты жалязьняк—угли-
 стый железняк. НТ^б.
Вугляк *м.*—1) карбонат,
 2) кальций-карбит.
Вугляны—угольный.
Вугляны квас—углекислота.
Вугольны—угольный, угловой.
Вуда *ж.*—уда.
Вудаль *м.*—удильщик.
Вудзільны—удильный.
Вудзільна *н.*—удильно.
Вудзіць—удить.
Вуж *м.*—уж; змей.
Вужака *ж.*—1) змея; 2) уж
 (Caluber).
Вужакі—ужевидные (Calubri-
 formia). ЗТ.
Вужачка *ж.*—уменьш. от **вужа-
 ка**.
Вужачкі *ж. мн.*—касатик
 болотный (раст.). МГ.
Вужачы—змеиный.
Вужняк *м.*—серпентин. НТ^б.
Вуза *ж.*—вощина, соты.
Вузел *м.*—узел.
Вузіць што—суживать.
Вузкасьць *ж.*—узость.
Вузкі—узкий.
Вуліца *ж.*—улица.
Вулачка, лка *ж.*—уличка.
Вулей *м.*—удей.
Вулькан *м.*—вулкан. НТ^б.
Вульканічны—вулканический.
Вунія *ж.*—уния.
Вуніяцкі—униатский.
Вуніят *м.*—униат.
Вунь *выкл.*—вуи, вон (там).
Вусы *м. мн.*—усы.
Вусач *м.*—усатый.
Вусны *н. мн.*—уста.
Вусьце *н.*—устье.
Вухластый—вислоухий, длин-
 ноухий.
Вухналік *м.*—гвоздик для
 подков.

Вуха (*мн. вушы*) *н.*—ухо.
Вуха *ж.*—уха.
Вухан *м.*—ушан (Pleocotus). ЗТ.
Вускідзь *ж.*—выворот (дерева).
Вустрыца *ж.*—устрица.
Вучаніца *ж.*—ученица.
Вучань *м.*—ученик.
Вучнёўскі—ученический.
Вучонасьць *ж.*—ученость.
Вучоны *м.*—ученый.
Вучыцца—учиться.
Вучыць каго—учить.
Вучэньне *н.*—ученье (как про-
 цесс).
Вушак *м.*—косяк.
Вушаты—ушастый.
Вушнік *м.*—наушник.
Выабражальнасьць *ж.*—вооб-
 разимость.
Выабражальны—вообрази-
 мый.
Выабражаць, бразіць што—
 воображать, зить.
Выабражэньне *н.*—воображе-
 ние (псих. процесс). НТ^б.
Выбай *м.*—выбоина.
Выбалаваць каго—избаловать.
Выбалець—выстрадать.
Выбарак *м.*—отборный пред-
 мет.
Выбарны—выборный, отбор-
 ный.
Выбары *м. мн.*—выборы, ото-
 брание.
Выбаўлены—избавленный.
Выбаўленьне *н.*—избавление.
Выбаўляць, выбавіць каго—
 избавлять, вить.
Выбачаны—извиненный, про-
 щенный.
Выбачны—извинительный.
Выбачыць, чаць што каму—
 простить, щать; извинить,
 -нять.
Выбачэньне *н.*—прощение,
 извинение.

Выбіраць, выбраць *каго, што*—выбирать, выбрать; отбирать, отобрать.
Выбрукаваны—вымощенный.
Выбрукаваць *што*—вымостить (*ср. брукаваць*).
Выбух *м.*—взрыв; „вулкану” — извержение вулкана. НТз.
Выбухнуць—взорваться, извергнуться.
Выбыцьцё *н.*—выбытие.
Вываз *м.*—вывоз, экспорт. НТз.
Вывазіць, вывезьці *што*—вывозить, вывезть, экспортировать.
Выварацень *м.*—ветровал.
Выварваць, -рыць *што*—вываривать—рить.
Выведваньне *н.*—разузнаванне.
Выведваць, -даць—выведывать, разузнавать; разведывать, -дать.
Выведкі *ж. мн.*—разведка.
Выведнік *м.*—разведчик, сыщик.
Выварат *м.*—изнанка, выворот.
Вываратка *ж.*—хозяйственный оборот.
Вываротка *ж.*—изворотка, увертка.
Выворваньне *н.*—выпахивание.
Выговорка *ж.*—произношение. НТз.
Выгаварыць *што*—выговорить, произнести.
Выгадаваны—воспитанный, выкормленный.
Выгадаваць *каго*—выкормить, воспитать.
Выгадаваць, выгадаць *што*—выдумывать, выдумать.
Выгаіць—*см. выгойваць*.
Выгалены—выбрить.
Выгаліць—выбрить.
Выгандлеваны—вымененный.
Выгандлеўваць, выгандле-ваць *каго, што*—выменивать, выменять.

Выгар *м.*—выжженное место в лесу.
Выгарнуць—выгрести.
Выгасаць, выгаснуць—потухать, -хнуть (*Выгасьлі зоры*. Ян. К. Шл. ж. 35 с.).
Выгафтаваны—вышитый узором.
Выгафтаваць *што*—вышить узором.
Выгафтоўка *ж.*—вышивка узорами.
Выгін *ж.*—выгиб.
Выгінаньне *н.*—выгибание.
Выгіннаца, выгнуца—выгибаться, выгнуться.
Выгіннаць, выгнуць *што*—выгибать, выгнуть.
Выгінны—гибкий.
Выглактаць *што*—вылокать.
Выгляд *м.*—вид, взгляд, внешность.
Выгляданьне *н.*—высматривание.
Выглядваць, даць—высматривать.
Выглядны—внешний, наружный.
Выглянсаваны—вылощенный.
Выглянсавач *што*—вылощить.
Выгнаіць, выгойваць *што*—унавоживать, -возить.
Выганьне *н.*—изгнание.
Выганьнік *м.*—изгнанник.
Выгнута—выгнуто, выпукло.
Выгнутасць *ж.*—выпуклость. (*Выгнутасьць зямлі*. НТз.).
Выгнуты—выгнутый; выпуклый.
Выгнутаць, выгнесьці *што, каго*—вытискивать, вытеснять, -нить.
Выгода *ж.*—удобство.
Выгодзьдзе *н.*—приволье, удобство.
Выгодна—привольно.
Выгодны—привольный.

Выгойлівасьць ж.—излечимость.

Выгойлівы—излечимый.

Выгойліваць, выгаіць (рану)—излечать, -чить.

Выгольваць, выгаліць каго—выбривать, выбрить.

Выгрозы ж. мн.—пристрастка.

Выгубленьне н.—истребление.

Выгубляць, выгубіць каго, што—истреблять, -бить.

Выгукаць, выгукнуць каго—вызывать, вызвать.

Выдаваньне н.—выдавание, выдача.

Выдаваць, выдаць што, каго—выдавать, выдать; *што*—издавать, издать.

Выдавец м.—издатель.

Выдавецкі—издательский.

Выдавецтва н.—издательство.

Выдаляць, выдаліць каго—удалять, -лить; ссылать, сослать.

Выданьне н.—издание; выдача.

Выдатак м.—выдача, расход.

Выдаткі м. мн.—издержки.

Выдатлівы, -тны—выдающийся; отличный. НТ^э.

Выджгаць каго—высечь.

Выдзеліна ж.—выделение.

Выдзеліваць, выдзеліць што—выделять, выделить (*часть*); *каго*—отделять, -лить (из семьи).

Выдзеўбаць што—выклевать, выдолбить.

Выдзіраць, выдраць што—выдергивать, выдернуть; отнимать, -нять.

Выдзірства н.—грабеж.

Выдзюбаць—**выдзеўбаць**.

Выдзяжыць каго—высечь розгами.

Выдлубаць што—выдолбить.

Выдма ж.—дюна.

Выдмуханы—выдутый, сдутый

Выдмуханьне н.—выдувание. НТ^э.

Выдмухаць што—выдуть, сдуть; *каго*—вздуть.

Выдра м.—выдра (*Lutra vulgaris*).

Выдрапаны—выцарапанный.

Выдрапваць, выдрапаць што—выцарапывать, выцарапать.

Выдрукаваны—отпечатанный.

Выдрукаваць што—отпечатать

Выдумляць, выдумаць што—выдумывать, -мать.

Выдыганьне н.—приседание.

Выдыгацца, -гаць—приседаць (*І прад панамі выдыгаюць*. Я. Кол. НЗ. ххii)

Выдыханьне н.—издыхание,

Выдыхаць, выдыхнуць—издыхать, издохнуть.

Выдыхлы—издохший.

Выедкі м. мн.—об'едки.

Выемкавы—выемчатый (кварц) НТ^э.

Выенчаны—вымученный.

Выенчыць што—вымучыць, выстоять.

Выжал м.—борзая собака.

Выжанаць каго—выгонять.

Выжлактаць што—вылакать, выпить.

Выживаньне н.—выживание; оживление.

Выживаць, выжыць—выживать. выжить; оживать, ожить.

Выживеньне, ўленьне—прокормление, оживление, возвращение к жизни.

Выжыраваны—выкормленный.

Выжыраваць каго—откормить, выкормить.

Выжыўляць, выжывіць каго—прокармливать, прокормить, оживлять, -вить.

Вызваленьне н.—освобождение.

Вызвалены—освобожденный.

Вызваліцель *м.*—освободитель.

Вызваяць, вызваліць каго—освободжыць, бодыць.

Вызвычайвацца, чаіцца—выходзіць, выйці з унутры.

Вызвычайваць, чаіць што—выводзіць, вывесці з унутры.

Вызіраньне *н.*—высматрыванне.

Вызіраць—высматрываць.

Вызлачаць, вызлаціць што—позлачваць, лотыць.

Вызнаваць што—сознаваць; ісповедываць (веру).

Вызнавацца—сознавацца, прызнавацца.

Вызнаньне *н.*—прызнанне; вероісповеданне.

Вызначаны—определенный.

Вызначаць, вызначыць што—определяць, лыць.

Вызначнік *м.*—определитель, детермінант. НТ₁.

Вызначэньне *н.*—определение.

Вызыск *м.*—эксплуатацыя.
Я. Лёс. Км.

Вызыскальнік *м.*—эксплуататор.

Вызыскаваць што, каго—эксплуатываць.

Выйграваць, выйграць што—выгрываць, грать.

Выйгрышны—выгрышный.

Выймаваць што, каго—выключыць, освободжыць.

Выймаць, выняць што, каго—вынімаць, выняць.

Выйсьце *н.*—выход.

Выйсьці, йці—выйці.

Выйшы—вышедший.

Выказ *м.*—1) выказыванне; 2) предложение. Лёсік.

Выказваньне *н.*—выказыванне.

Выказвацца, выказацца—выказывацца, высказацца;

выставляць, вить себя на показ.

Выказаваць, выказаць што—высказываць, высказаць; абнаружываць, жыць.

Выказчык *м.*—доносчык. М. Г.

Выказьнік *м.*—сказуемое. Лёсік.

Выканавец, наўца—исполнитель.

Выкананы—исполненный.

Выкананьне *н.*—исполнение.

Выканаўчы—исполнительный. (*Выканаўчы Камітэт*).

Выканаць што—с.м. выконваць.

Выкапнёвы—ископаемый.

Выкапні *м. мн.*—ископаемые. НТ₂.

Выкаранены—искорененный.

Выкараніць—с.м. выкараць.

Выкараскавацца, выкараскацца—выкарабкавацца, катца, вылезаць, вылезьць.

Выкараваць—выдрать пни.

Выкарыстаны—использованный.

Выкарыстаньне *н.*—использование.

Выкарыстаць што—использовать.

Выкарацьваньне *н.*—искоренение.

Выкарацьваць, выкараніць што, каго—искореняць, нить.

Выкасаваны—вычеркнутый, исключенный.

Выкасаваньне, соўваньне *н.*—вычеркиванне, исключение.

Выкасоўваць, выкасаваць што каго—вычеркиваць, кнуть; исключать, чыць.

Выкаваць, выкаціць што—выкачваць, тить.

Выквітацца—выйці з долгов.

Выквітаць—выплатить долг.

Выкід *м.*—аборт.

Выкідак *м.*—выкидыш.
Выкіданьне *н.*—выбрасывание.
Выкідацца, выкінуцца—выбрасываться, выброситься.
Выкідаць, выкінуць што, каго—выбрасывать, выбросить; сделать аборт.
Выклад *м.*—изложение, экспозиция. НТ.
Выкладаньне *м.*—изложение; преподавание.
Выкладаць, выкласці што—излагать, ложить.
Выкладчык *м.*—преподаватель; экспозитор.
Выкладчыца *ж.*—преподавательница.
Выкленчыць што—выпросить.
Выклепіць што—выклепать.
Выклінаньне *н.*—заклинание, проклятие.
Выклінаць, выклясьці каго—заклинать, заклясть.
Выключаць, выключаць каго, што—исключать, -чить.
Выключнасьць *ж.*—исключительность.
Выключны—исключительный.
Выключэньне *н.*—исключение.
Выкляты—заклятый.
Выкпіцца з каго—зло насмеяться (над кем).
Выкраданьне *н.*—выкрадывание.
Выкрадаць, выкрасьці што, каго—выкрадывать, выкрасть.
Выкрасьлены—вычеркнутый.
Выкрасьленьне *н.*—вычеркивание.
Выкрасьяць, выкрасьліць што—вычеркивать, вычеркнуть.
Выкрут *м.*—выверт.
Выкрутас, -рунтас *м.*—увертка; па в танцах.
Выкручваньне *н.*—вывертывание.

Выкручвацца, выкруціцца—вывёртываться, вывернуться.
Выкручваць, выкруціць што—вывёртывать, вывернуть.
Выкрыст *м.*—*см.* **выхрыст**.
Выкрышвацца, выкрышыцца—выкрошиваться, шиться отпадать частями.
Выкупка *ж.*—выкуп.
Выкупляць, выкупіць што, каго—выкупать, -пить.
Вылаены—выруганный.
Вылазіць, вылезьці—вылезать, вылезть.
Вылаяць каго—выругать.
Выламліваць, выламаць што—выламывать, выломать.
Выласкаваць што—вылощить.
Вылегчаны—охлажденный, оскопленный.
Вылегчаць каго—охластить, оскопить, выволошить.
Вылежвацца *см.*—**вылягацца**.
Вылепак *м.*—слепок; изваяние. НТ.
Вылепіць што—слепить.
Вылівак—недоношенное яйцо.
Выліваньне *н.*—выливание, излияние.
Выліваць, выліць што—выливать, вылить; изливать, излить.
Вылік *м.*—вычет.
Вылінаньне *н.*—линяние.
Вылінаць—линять.
Выліў *м.*—излияние. НТ.
Выліўны—эфузийный. НТ.
Выліцаваць што—переворачивать на другую сторону (одежду).
Вылічаны—вычисленный, исчисленный; высчитанный.
Вылічаць, вылічваць, вылічыць што—1) исчислять, исчислить, высчитать; 2) вычислять, вычислить; отсчитывать, -тать.

Вылічэньне, лічваньне *н.*— вычисление, исчисление; вычет, высчитывание.

Вылупак *н.*—мальчик с выпученными глазами (ругат.); вылупившийся цыпленок.

Вылупаць, вылупіць *што*—выпучивать, выпучить; выпляивать, лить (глаза).

Вылупацца, вылупіцца—вылупаться, -питься; выставляться, -виться на показ, выпячиваться, -титься.

Вылучаны—отделенный, исключенный.

Вылучаць, вылучыць *каго, што*—отделять, -лить; исключать, -чить.

Вылучэньне *н.*—отделение; исключение.

Вылысець—вылысеть; лишиться растительности.

Вылягацца, вылежацца—вылеживаться, -жаться

Вылягчэньне *н.*—оскопление.

Вылятаць, вылецець—вылетать, вылететь.

Вылячэньне *н.*—излечение.

Вымавіць—*см.* **вымаўляць**.

Вымагалынік *м.*—вымогатель.

Вымагалыны—вымогательный, принудительный, настоятельный.

Вымаганьне *н.*—вымогание, вымогательство, настойчивое требование.

Вымагаць *што*—вымогать, вынуждать; домогаться, требовать.

Вымал *м.*—помол.

Вымалеваны—выкрашенный.

Вымалеваць *што*—выкрасить.

Вымантачыць *што*—выпросить обманом.

Вымардаваны—измученный работой.

Вымардаваць *каго*—измучить работой.

Выматаць, выматваць *што*—вымотать, выматывать.

Вымаўка *ж.*—выговор, упрек.

Вымаўленьне, ляньне *н.*—произношение, выговаривание, выговор, дикция. НТ₂.

Вымаўляць, вымавіць *што*—произносить, -нести; выговаривать, -ворить.

Вымацаць *што*—выщупать.

Выменьваць, выменяць *што, каго*—выменивать, -нять.

Вымерззі—*см.* **вымярзаць**.

Вымерны—измеримый; рациональный.

Вымерны лік—рациональное число. НТ₁.

Вымерхацца—устать, утомиться. Ц. Гар. С.Ц., 5 с.

Вымеры *м. мн.*—измерение. НТ₁.

Вымкнуць—*см.* **вымыкаць**.

Вымова *ж.*—выговор, произношение, интонация; акцент. НТ₂.

Вымога *ж.*—потребность, запрос. НТ₂.

Вымоўка *ж.*—*см.* **вымаўка**.

Вымоўна—выразительно.

Вымоўнасьць *ж.*—выразительность.

Вымоўны—выразительный.

Вымудраваць *што*—выдумать.

Вымудры *ж. мн.*—выдумки, хитрости.

Вымуроўваць, вымураваць *што*—выстраивать, выстроить из камня.

Вымуштраваць *каго*—вышколить.

Вымыкаць, вымкнуць *што*—высовывать, -сунуть выключать, -чить.

Вымянованы—поименованный, названный.

Вымяноўваць, выменаваць *што, каго*—называть, называть; обозначать, -чить.

Вымярзанье *н.*—вымерзание.
НТ₃

Вымярзаць, вымерзці—вымерзать, -знуть.

Вымяркоўваць, вымеркаваць што—соображать, -зить.

Вынайдаваць, вынайсьці што—открывать, -рыть; изобретать, -реть.

Вынайдаваньне *н.*—изобретание, изыскивание.

Вынайзены—новоизобретенный, открытый.

Вынаходзіць, хадзіць—што, —открывать, находить.

Вынаходка *ж.*—открытие НТ₃; изобретение.

Вынаходнік, -дца *м.*—изобретатель.

Вынік *м.*—следствие; результат. НТ₂.

Вынікаць, вынікнуць—высываться, -сунуться; появляться, -виться; возникать, -кнуть; следовать; воследствовать.

Выніклы—возникший.

Вынікненне *н.*—появление наружу, возникновение.

Выніцованы—перелицованный.

Выніцоўваць, выніцаваць—переворачивать, перевернуть на другую сторону.

Вынішчаць, вынішчыць каго, што—истреблять, -бить; уничтожать, -жить.

Вынішчэньне *н.*—истребление, измор.

Вынятак *м.*—исключение, изъятие.

Вынятка *ж.*—выноска, цитата.

Вынятковы—исключительный. НТ₂.

Выняты—вынутый, изъятый.

Выняцьце *н.*—изъятие.

Выняць—*см.* выймаць.

Выпагоджваца—проясняться (о небе).

Выпадае дзс. безас.—бывает, приходится, случается.

Выпадак *м.*—случай; эпизод. НТ₂.

Выпадковасьць *ж.*—случайность.

Выпадковы—случайный.

Выпаласкі *ж. мн.*—помои.

Выпалены—истопленный, выжженный.

Выпаленыя, льяныя—топка (печи), выжигание (кирпича, извести).

Выпальваць, выпаліць што—топить, вытопить, выжигать, выжечь; стрелять, выстрелить.

Выпампаваць што—выкачать насосом.

Выпек *м.*—1) выпек, выпечка; 2) прилёт.

Выпелескаць што—выполоскать.

Выпелесаваць што, каго—исполосковать.

Выперадзіць каго, што—опередить, обогнать.

Выперадкі *ж. мн.*—бег взапуски.

Выпетрыць што—выветрить, высушить.

Выпінаньне *н.*—выпячивание, выставление на показ.

Выпінаць, выпяць—выпяливать, -лить; выставлять, -вить на показ.

Выпіраньне *н.*—выталкивание.

Выпіраць, выперці каго, што—выталкивать, вытолкнуть.

Выпіс *м.*—выпись.

Выпісваць, выпісаць што—выписывать, выписать.

Выпісы *м. мн.*—хрестоматия.

Выплат *м.*—выплата, уплата.

Выплачваць, заплаціць што—выплачивать, выплатить, уплачивать, уплатить.

Выпліснуты—выплеснутый.

Выпліснуць *што*—выплеснуть.
Выклад *м.*—прыплод.
Выплутаца—выпутаться.
Выплываць, выплысьці—выплывать, выплыть.
Выплынь *ж.*—исток реки. НТз.
Выправа *ж.*—отправление, исправление.
Выпрагаць, прагчы каго—выпрягать, рячь.
Выпрасаваны—выутоуженный.
Выпрасаваць *што*—выутоужить.
Выпрастаны—выпрямленный.
Выпрастаць—*см.* **выпроставаць**.
Выпраўка *ж.*—1) отправление; 2) корректура. НТз.
Выпраўленьне *н.*—1) отправление; 2) корректирование. НТз.
Выпраўляцца, праўляцца—1) отправляться, виться; 2) исправляться, виться.
Выпрацаваны—выделанный; заработанный.
Выпрацаваныя *н.*—1) выработывание; 2) хрия. НТз.
Выпрацоўваць, працаваць—1) выделывать, выделывать; 2) зарабатывать, ботать.
Выпрацоўка *ж.*—выработка.
Выпроставаць *н.*—выпрямление, спрямление (крявых. НТ1.)
Выпроставаць, прарастаць *што*—выпрямлять, выпрямлять.
Выпса *аг.*—хрыч, хрычовка.
Выпсываць, выпсець—глупеть, поглупеть от старости, стариться, издавать запах старого пса.
Выпугаць *што* (*ср.* пугаць)—выпить до дна.
Выпукаць, выпукнуць—выпячиваться, титься.
Выпукасыць *ж.*—выпуклость, пластичность. НТз.

Выпукліна *ж.*—выпуклина, горб. НТз.
Выпуклы—выпуклый, рельефный.
Выпусташаны—опустошенный.
Выпусташаць, выпускаць *што*—опустошать, шить.
Выпусташэньне *н.*—опустошение.
Выпханы, хнуты—вытолкнутый.
Выпхаць каго—вытолкнуть, выпихнуть.
Выпыты *м. мн.*—допрос, выведывание, тест. НТ4.
Выпытываць, выпытаць—доведываться о чем; выпытывать, выпытать.
Выярэдніцтва *н.*—соревнование, состязание.
Выятрэньне *н.*—выветривание. НТз.
Выпяць—*см.* **выпінаць**.
Выраб *м.*—1) изделие; 2) обработка (*Выраб зямлі*).
Вырабка *ж.*—выделка.
Выраблены—выделанный.
Вырабленьне *н.*—выделывание.
Вырабляць, рабіць *што*—1) выделывать, выделывать; 2) обрабатывать, обработать.
Вырабы *м. мн.*—производство.
Вырад, дак *м.*—выродок, отродье, урод.
Выраджацца, радзіцца—вырождаться, вырождаться.
Выраз *м.*—1) вырез, вырезка; 2) выражение.
Выраджэньне *н.*—вырождение.
Выразіста, зьліва—выразительно.
Выразістасьць, зьлівасьць *ж.*—выразительность.
Выразісты, зьлівы—выразительный.
Выразна—отчетливо, четко, ясно, громко.

Выразнасьць ж.—отчетливость, четкость.
Выразны—отчетливый, четкий, ясный, громкий.
Вырай м.—1) отлет птиц; 2) место, куда отлетают птицы.
Вырак м.—определение, приговор. (*Судовы вырак*).
Выраканьне н.—отречение.
Выракацца, выракчыся каго, чаго —отречься, отречься (*Выракся бацькі роднага*).
Выратаваны—избавленный от опасности, спасенный.
Выратаваньне н.—избавление от опасности.
Выратаваць каго—избавить от опасности, спасти.
Вырахаваны—высчитанный.
Вырахаваньне н.—высчитывание, вычет; исчисление.
Вырахаваць што—высчитать, исчислить.
Вырачка ж.—пахучка (*бот. Clivopodium L.*). НТ.
Вырвас м.—сорванец.
Вырослы—выросший.
Выросьліваньне н.—выращивание.
Выросьліваць, вырасьліць каго, што—выращивать, выростить.
Выруньваць, выруніць—давать, дать всходы (*ср. руны*).
Вырэзак м.—вырезок, отрезок, сектор, сегмент (*Вырэзак кулі. НТ*).
Вырэзваньне н.—вырезывание.
Вырэзваць, выразаць, выразаць што—вырезывать, вырезать.
Высадкі ж. мн.—семена овощей.
Высаджваць, высадзіць што—высаживать, -дить (семена).
Высака—высоко.
Высалупацца, высалупіцца—

выставляться, выставиться; высовываться, высунуться.
Высалупаць, высалупіць—высовывать, высунуть (язык).
Высалуплены—высунутый, выставленный наружу.
Высачыня ж.—высота.
Высахнуць—высохнуть.
Высачэрны—высоченный (*Трубы высачэрныя-высачэрныя. Ц. Гар. С.Ц. 39 с.*).
Выселац м.—выселок.
Выселиць каго—выселить.
Высербаць што—выклепать.
Высілены—истощенный.
Высіленьне н.—истощение, упадок сил.
Высіляцца, высіліцца—истощаться, щиться, изнуряться, -риться,
Высіляць, высіліць каго—истощать, щить, изнурять, -рять.
Высіцца—возвышаться; превозноситься.
Высіць каго—возвышать, превозносить,
Выскальвацца, ляцца, выскальліцца—оскаливаться, -литься.
Выскальваць, ляць, выскальліць што—оскаливать, -лить (зубы).
Высквараны—вытопленный (жир).
Выскварваць, выскварыць што—вытапливать, вытопить (жир).
Выскепка ж.—шель, зубрина.
Выскепліваць, выскепіць што—зазубривать, -рять.
Выскнараны—выпрошенный с докукой.
Выскнарыць што—выпросить с докукой.
Выскрабаны—выскребенный, выскобленный.
Выскрабаць, выскрабіць што—выскребывать, -бать, выскоблить, выскоблить.

Выскубаць, выскубіць што —выдирать, выдрать (*Выскубаць валасы*).

Выславены, вёны—прославленный.

Выслаўленьне н.—прославление.

Выслаўляцца, выславіцца—прославляться, виться.

Выслаўляць, выславіць каго—прославлять, вить.

Выслоўе н.—афоризм; изречение; фраза, предложение. НТэ.

Выслуга ж.—выслуга.

Выслуханы—выслушанный.

Выслухаць што, каго—выслушивать, выслушать.

Высмажаны—прожаренный.

Высмажыць што—прожарить, изжарить.

Высмакаваць што, каго—облюбовать, выбрать по вкусу.

Высмалены—выжженный смолою, закопченный.

Высмаліць што—обсмолить; обпалить, закоптить смолой.

Высмоктаваць, высмактаць што—высасывать, высосать.

Высморкваць, маркаць што—высморкивать, моркать.

Выспа ж.—остров. НТэ.

Выспаведацца—исповедаться.

Выспрабаваны—испробованный, испытанный.

Выспрабаваць што—испробовать, испытать.

Выстаўленьне н.—выставление, высовывание.

Выстаўляцца, выставіцца—выставляться, выставиться; кичиться.

Выстаўляць, выставіць што—выставлять, выставить; высовывать, высунуть; выстраивать, выстроить (дом, здание).

Выступ м.—выступ (*Выступы сонцавыя*. НТэ).

Выступаньне н.—выступление; выход (*Выступаньне земнай пароды*. НТэ.)

Выступаць, выступіць—выступать, пить, выходить, выйти.

Выстыгаць—выстыгать, простывать.

Выстыглы—простывший.

Высукаць, сукваць, высукаць што—высучивать, чить.

Высхлы—высохший.

Высхнуць—см. *высахнуць*.

Высьвердлены—выбуравленный, высверленный.

Высьвердліць што—выбурывать, высверлить.

Высьведчаны—засвидетельствованный, доказанный, изблеченный.

Высьвідраваць—см. *высьвердліць*.

Высьвядчаць, высьведчыць што, каго—свидетельствовать, засвидетельствовать; обличать, изблечить; уличать, уличить.

Высьвядчэньне н.—засвидетельствование, изблечение.

Высьлепіць каго—ослепить.

Высьлеплены—ослепленный.

Высьлепнуць—ослепнуть.

Высьмешка ж.—ирония, издевка. НТэ.

Высьмешлівы—иронический. НТэ.

Высьмяханьне н.—высмеивание, иронизирование. НТэ.

Высьмяхацца з каго—высмеивать, издеваться; иронизировать. НТэ.

Высьпятак м.—удар пятою ноги

Высьцебаны—высеченный.

Высьцебаць каго—высечь.

Высьцераганьне н.—осторожность.

Высьцерагацца—остерегаться.
Вытак м.—исток, начало реки.
НТз.
Выталочваць, выталачыць
што—помять, примять (растение).
Вытаркаць—см. выторкваць.
Вытаўхаць, вытаўхнуць каго—выталкивать, вытолкнуть.
Вытаньваць, вытаньчыць
што—выплясывать, выплясать.
Вытвар м.—изделие, выдел.
Вытварацца—происходить, случаться, делаться.
Вытвараць, вытварыць *што*—производить, произвести.
Вытворнасьць ж.—изысканность. НТз.
Вытворны—изысканный. НТз.
Вытворчасць ж.—продукция, производительность.
Вытворчы—продуктивный, производительный.
Выткнуць—см. вытыкаць.
Вытлумачаны—истолкованный.
Вытлумачыць *што*—истолковать.
Вытлумачэньне н.—истолкование, выяснение.
Вытнуць каго—ударить.
Выторкваць, вытаркаць—высаживать, -дить (растение).
Вытруены—вытравленный.
Вытруіць каго, што—вытравить.
Вытруцаць, вытруціць *што, каго*—травить, вытравить.
Вытрымаласьць, манасьць ж.—выдержанность; выдержка.
Вытрымалы, -маны—выдержанный.
Вытрымаць *што*—выдержать.
Вытыркнуць *што*—высунуть.
Вытураць, вытурыць каго—выгонять, выгнать.
Вытхлы—выдохшийся.

Вытыкаць, выткнуць *што*—высовывать, высунуть; выкальвать, выколоть (глаза).
Вытыхацца, вытхнуцца—выдыхаться, выдохнуться.
Вытычка м.—высочка. МГ.
Выўчаць, вывучыць *што*—изучать, -чить.
Выўчэньне н.—изучение, штудирование. НТз.
Выфутраваць *што*—подбить мехом.
Выхавальнік, -вач м.—воспитатель.
Выхавальніца ж.—воспитательница.
Выхавальны, -ваўчы—воспитательный.
Выхаванец м.—воспитанник.
Выхаванка ж.—воспитанница.
Выхаваньне н.—воспитание.
Выхаваны—воспитанный.
Выхаваць—см. выхоўваць.
Выхапваць, выхапіць *што*—выхватывать, выхватить.
Выхвала ж.—восхваление, панегирик. НТз.
Выхваленне н.—восхваление; дифирамб. НТз.
Выхвальнік м.—панегирист. НТз.
Выхвальны—панегирический. НТз.
Выхваляцца—похваляться, хвастаться.
Выхваляць, выхваліць каго—восхвалять, -лить.
Выхвараць—выболеть, выздороветь.
Выхінаць, выхінуць *што*—выгибать, выгнуть.
Выхоўваць, выхаваць каго—воспитывать, -тать.
Выхрыст м.—выкрест.
Выхрыстка ж.—выкрестка.
Выцеклы—вытекший.
Выцеплены—истопленный, вытопленный.

Выцепліць што—вытопить, истопить.
Выцмыгаць што—обегать.
Выцмыгваць, выцмыгнуць—выбегать, жать; выпрыгивать, выпрыгнуть.
Выцукваць, выцукнуць каго—науськивать, подзадоривать, рить.
Выцураньне н.—отречение.
Выцурацца чаго—отречься.
Выцыркаць, выцыркаць што выдаивать, выдоить.
Выць (выю, выеш)—выть, вопить.
Выцьвітаньне н.—выцветание, линяние.
Выцьвітаць, выцьвісьці—выцветать, выцвесьть; линять, вылинять.
Выцьвічыць каго—отодрать розгами, высколотить.
Выцьмяваньне н.—угасание, выцветание.
Выцьмяваць, выцьмець—угасать, снуть; выцветать, выцвесьть.
Выцьць н.—вытье, вой, вопли.
Выцяг м.—вытяжка, извлечение.
Выцяганьне н.—вытягивание.
Выцягаць, выцягваць, выцягнуць што—вытягивать, вытянуть; извлекать, извлечь
Вычкаць—выждать.
Вычвара ж.—урод.
Вычварны—причудливый.
Вычульваць, вычульць каго—приводить, вести в чувство.
Вычуньваць, вычуніць—выздоровливать, выздороветь.
Выш ж.—высь, высота.
Вышараваць што—вычистить песком.
Вышарпнуць што—вырвать, выдрать.
Вышкі ж. мн.—вышка, чердак.

Вышкліць што—остеклить.
Вышлебаць каго—отхлопать, отхлестать.
Вышлы—выходец.
Вышлындаць—выбродить.
Вышмароваць што—вымазать.
Вышмыгнуць—выбежать.
Вышні—верхний.
Вышнік м.—дама в картах.
Вышнявіна (ракі)—верховье (реки). НТз.
Вышрубаваны—вывинченный.
Вышрубоўваць, вышрубаваць што—вывинчивать, вывинтить.
Выштукаваць што—выдумать, смастерить.
Выштурхаць, выштурхнуць каго—выталкивать, вытолкнуть.
Вышуканы—изысканный.
Вышукваньне н.—изыскание.
Вышукваць, вышукаць што—изыскивать, изыскать.
Вышукі ж. мн.—изыскание.
Вышчарацца, вышчарыцца—оскалывать, лить зубы.
Вышчарбіць што—вызубрить, зазубрить.
Вышчарблены—зазубренный.
Вышня ж.—высота.
Вышэй прс. в. ст.—выше.
Вышэйадзначаны—вышеозначенный.
Вышэйказаны—вышесказанный.
Вышэйменены—вышеназванный.
Вышэйпаказаны—вышеуказанный.
Вышэйшы—высший. (*Вышэйшы аналіз*. НТз).
Выяданьне н.—выедание, эрозия. НТз.
Выядаць, выесьці што—выедать, выесть.

- Вяўленьне** *н.*—выявление; изображение, раскрытие; изобличение.
- Вяўляць, выявіць** *што*—выявлять, выявить; раскрывать, -рыть; изобличать, -чить.
- Вэксаль** *м.*—вексель.
- Вэлем** *м.*—вуаль (*Болота сьпіць пад вэлямам чар.*) Яс. Пад р. н. 5с.).
- Вядзеца**, *дзс. безас.*—везет (*Калі вядзеца, то і на нітку прадзеца.*)
- Вядзьмак** *м.*—знахарь, колдун.
- Вядзьмаккі**—колдовской.
- Вядзьмачыць**—колдовать, заниматься колдовством.
- Вядзьмедзь** *м.*—*см.* мядзьведзь.
- Вядома**—*см.* ведама.
- Вялебнасць** *жс.*—преподобие.
- Вялебны**—преподобный, достопочтенный.
- Вязень** *м.*—узник, заключенный.
- Вязеньне** *н.*—заточение, заключение в тюрьме.
- Вязь** *жс.*—вязанье.
- Вязьмо** *н.*—перевязь.
- Вялізарнасць** *жс.*—громадность, колоссальность.
- Вялізарны**—громадный, колоссальный.
- Вялізны**—большой, великий, громоздкий.
- Вялікадне** *н.*—*см.* Вялікдзень.
- Вялікасьць** *жс.*—величество, величие; множество.
- Вялікі**—большой, великий.
- Вялікдзень** *м.*—Пасха.
- Вялікодны**—пасхальный.
- Вялічэзнасьць** *жс.*—огромность.
- Вялічэзны**—пребольшой, величественный.
- Вялічыць** *каго*—величать, превозносить.
- Вяндліна** *жс.*—ветчина (*ср. польск. wędlina*).
- Вянец** *м.*—1) венец, корона; 2) венчание.
- Вянок** *м.*—венок.
- Вяпрук** *м.*—вепрь, кабан.
- Вярба** *жс.*—верба, ива.
- Вярблюд** *м.*—верблюд.
- Вярзеца** *дзс. безас.*—мерещится.
- Вярзіла** *аг.*—пустомеля.
- Вярзыці (верзыці)**—нести околесицу, бредить.
- Вяроза** *жс.*—мечта (*Няўжо-то праўда, не вяроза.* Я. Кол. НЗ. 241 с.).
- Вярста** *жс.*—1) верста; 2) дылда.
- Вярхоўка (зуба)** *жс.*—зубной венец.
- Вярчэньне** *н.*—вращение (*Вярчэньне зямлі.* НТз).
- Вяршак** *м.*—конник, верховой ездок.
- Вяршаліна** *жс.*—верхушка дерева.
- Вяршок** *м.*—1) вершок; 2) дымовое окошко в курной избе.
- Вясёласць** *жс.*—веселье, радость.
- Вясёлка** *жс.*—радуга (*ср. цмок*).
- Вяселье** *н.*—свадьба.
- Вясельны**—свадебный.
- Вясковец** *м.*—селянин.
- Вясковы**—сельский, деревенский.
- Вясло** *н.*—вязка, перевясло.
- Вясна** *жс.*—весна.
- Вясновы**—весенний.
- Вястун** *м.*—вестник, репортер. НТз.
- Вясняк** *м.*—деревенский житель.
- Вясняккі**—деревенский.
- Вяснячка** *жс.*—крестьянка.
- Вятліна** *жс.*—ветла.
- Вятох** *м.*—луна на ущербе.
- Вятрак** *м.*—ветряная мельница.

Вятруга *ж.* — ветрище. (Я. Кол. НЗiv).

Вяхотка *ж.* — ветошка.

Вяхоткавы — ветошный.

Вячорашні — оставшийся от вчерашнего вечера.

Вячоркі *мн.* — посиделки вечером.

Вячэра *ж.* — ужин.

Вячэраць — ужинать, вечерять.

Вячэрні — вечерний.

Вячэрня *ж.* — вечерня, все-ношная.

Г.

Га *выкл.* — ась (*отклик*); эй (*зов*); эх, тьфу (*презрение*).

Габаць *каго, што* — хватать, брать, трогать (*ср. литовск. gaubti*).

Габінэт *м.* — кабинет.

Габрусь *м.* — Гавриил, Гаврила.

Гавара *ж.* — разговор.

Гаваркі — разговорчивый.

Гаварок *м.* — говорун, краснойбай

Гаваруха *ж.* — говорунья, краснойбайка.

Гаварушкі *ж. мн.* — опенки.

Гаварыць — говорить.

Гаворка *ж.* — говор; наречие, диалект. НТ₂.

Гаворыць — 3 л. един. ч. от гаварыць.

Гавяда *ж. зб.* — домашний скот.

Гагалёк *м.* — уменьш. от гогаль.

Гагатаньне *н.* — гоготание, хохот.

Гагатаць — гоготать, хохотать, ржать.

Гагаць — кричать по гусиному, гоготать.

Гад *м.* — гад; уж (*ругательное*).

Гадаваньне *н.* — выкормка; воспитание.

Гадавацца — выкармливать, воспитывать.

Гадаваць (-дую) *каго* — выкармливать, воспитывать.

Гадавіны *ж. мн.* — годовщина.

Гаданьне *н.* — гаданье; ворожба.

Гадаць — думать, предполагать; гадать, ворожить.

Гадзіна — гадина; гадюка.

Гадзіна *ж.* — час.

Гадзінны — часовой (*прилагат.*).

Гадзіннік *м.* — часы.

Гадзіншчык *м.* — часовщик,

Гадзіцца — обгаживаться, мараться.

Гадзіцца з кім — мириться; сговариваться, улавливаться

Гадзіцца да чаго — подходить к чему, годиться.

Гадзіць каго, што — обгаживать, марать; *у нпр. с.* — гадить, испражняться калом.

Гадзіць 1) — временить;

2) *каму* — угождать; 3) *з кім каго* — соглашать, улавливать.

Гадзюка *ж.* — гадюка.

Гадка *ж.* — мысль.

Гадовы — годичный.

Гадок *м.* — годик.

Гадоўля *ж.* — выкормка, культура.

Гадунец *м.* — выкормыш, воспитанник.

Гаёвы — дубровный.

Гаёк *м.* — уменьш. от гай.

Гаеньне *н.* — заживление (раны).

Гаёчак *м.* — лесочек, рошица.

Газа *ж.* — керосин.

Газавы — керосиновый; газовый

Газоўка *ж.* — лампочка. Ц. Гар. С. Ц. 29 ст.

Газыніца *ж.* — ночник.

Газэля *ж.* — газель.

Гай *м.* — роща.

Гайдамак *м.* — гайдамак; гуляка, ухарь.

- Гайдамачка** *ж.*—потаскушка.
Гайдамачны—разгульный, гулящий.
Гайдамачыць—вести разгульную жизнь.
Гайдук *м.*—1) гайдук (служба); 2) жокей; 3) вид пляски.
Гайнік *м.*—дремлик (*бот. Eriactis Rich.*). НТс.
Гаіцца—заживать; затягиваться (о ране).
Гаіць *што*—заживлять (рану).
Гайсаць—гнаться, скакать, бежать.
Гак *м.*—железный крюк; коса, пересыпь. НТз.
Гала *ж.*—чистое безлесное место, простор; шар. (*Гала зямлі*).
Галабок—с голым боком.
Галава *ж.*—голова.
Галаварог *м.*—носорог (жук — *Oricctis nasicornis*). ЗТ.
Галавень *м.*—голавль (рыба).
Галавешка *ж.*—головня, головешка.
Галаварэз *м.*—1) сорвиголова; 2) *перан.*—праздник Ивана Кр. 29 августа.
Галадаваньне *н.*—голодание.
Галадаваць—голодать.
Галадзіць *каго*—морить голодом.
Галадоўля *ж.*—голодуха, голодное время.
Галалёд *м.*—голомедица. НТз. (*ср. вобліў*).
Галамоўза *м.*—куцеголовый, гладко остриженный, безволосый.
Галапузы—голобрюхий.
Галаруч—голыми руками.
Галас *м.*—крик, шум.
Галасаваньне *н.*—1) голосование, баллотировка; 2) голошение, вопль, причитание.
Галасавач—1) голосовать, баллотировать. 2) голосить, вопить.
Галасы *м. мн.*—слухи.
Галасьлівасьць *ж.*—голосистость.
Галасьлівы—голосистый.
Галатва *м.*—голытьба.
Галаўны—головной.
Галаўныя мазгі—головной мозг. НТз.
Галачка *ж.*—галька.
Галёкаць—кричать „го“-„го“. Яс. Пад. р. н. 33 с.
Галёнка *ж.*—голень.
Галена *ж. ў.*—Елена.
Галеньне *н.*—бритье.
Галець—беднеть.
Галіна *ж.*—ветвь; *веды*—область знания. НТз.
Галінаваньне *н.*—разветвление.
Галінавацца—разветвляться.
Галіністы—ветвистый.
Галінка *ж.*—уменьш. от *галіна*.
Галіца *ж.*—галка, галица.
Галіцца—алкать, зариться.
Галіцца—бриться.
Галіць *каго*—брить.
Галка *ж.*—шар, шарик.
Галосна—звучно, громко.
Галоснасьць *ж.*—гласность, звучность.
Галосны—гласный (звук); звучный, громкий.
Галота *ж.*—голь, беднота, голытьба.
Галоўка *ж.*—уменьш. от *галава*.
Галоўны—главный, существенный.
Галуба *ж.*—голубушка.
Голубовыя—голубиные (*зоол. Columbinae*). ЗТ.
Галуза *м.*—1) неугомонный шалун, сорванец; 2) головня.
Галузаваць—повесничать, шалить.
Галун, лын *м.*—квасцы (*Alum.*).

- Галуновы**—квасцовый, алю-
миниевый.
Галушка *ж.*—клецка.
Галы *аг. мн.*—ягодицы.
Галыш *м.*—бедняк.
Галька *ж. ў.*—Алёнка.
Гальлё *н. зб.*—ветви.
Галяк *м.*—1) бедняк; 2) голик.
Галяндэрскі—голландский.
Галяр *м.*—парикмахер, брадо-
брей.
Галярня *ж.*—цирульня, парик-
махерская.
Галяс *м.*—чернильные орехи.
Галячка *ж.*—беднячка.
Галяшка *ж.*—голень.
Гам *м.*—гам, шум, крик.
Гамаваньне *н.*—угоманивание,
укрощение.
Гамавацца—угомоняться,
успокаиваться.
Гамаваць каго—угомонять;
успокаивать.
Гаманіць (-*моніш*, -*моніць*)—
говорить, шуметь.
Гамарнік *м.*—медяник.
Гамарны—медноплавильный.
Гамарня *ж.*—медноплавиль-
ный завод; шумное место.
Гамзун *м.*—гнусавец, дикий
голубь.
Гамзаць—медленно есть;
гнусавить.
Гамонка *ж.*—разговор.
Ган *м.*—порок, из'ян.
Ганак *м.*—крыльцо.
Ганараваньне *н.*—честолюбие,
тщеславие.
Ганаравацца—тщеславиться.
Ганарліваць *ж.*—тщеславие.
Ганарлівы—тщеславный.
Ганарысты—гордый, честолю-
бивый, чванный, самолюбивый
Ганарыцца—тщеславиться.
Ганаровы—почетный.
Гандаль *м.*—торговля.
Гандлёвы—торговый.
- Гандляваньне** *н.*—занятие тор-
говлей, барышничество.
Гандляваць—торговать, ба-
рышничать.
Гандляр *м.*—торговец; ба-
рышник.
Гандлярка *ж.*—торговка.
Ганебна—неприлично, по-
стыдно.
Ганебнасьць *ж.*—постыд-
ность.
Ганебны—постыдный, непри-
личный.
Ганеньне *н.*—порицание, осуж-
дение.
Ганіць каго, што—порицать,
осуждать.
Ганіць каго—гнать, пресле-
довать.
Ганна *ж. ў.*—Анна.
Гануля *ж. ў.*—Аннушка.
Ганчак *м.*—гончая собака.
Ганчар *м.*—гончар, горшеч-
ник.
Ганчараваць—горшечничать.
Ганьба *ж.*—поношение,
бесчестие.
Ганьбеньне *н.*—порицание,
унижение.
Ганьбіць каго, што—поносить,
позорить.
Ганьбіцель *м.*—порицатель. НТ.
Гаплік *м.*—крючок.
Гара *ж.*—1) гора; 2) чердак.
Гаравць—горевать, работать.
Гарадзкі—городской.
Гарадчанін *м.*—горожанин.
Гарадчанка *ж.*—горожанка.
Гарадня *ж.*—горотьба, горо-
жение.
Гарапашнік *м.*—горемыка,
труженик.
Гарапнік *м.*—аранник, нагайка.
Гаратліва—горемычно.
Гаратлівы—горемычный.
Гарачыня *ж.*—жар, жара.

Гарбар *м.*—кожевенник; кожемьяка.
Гарбарны—кожемятный.
Гарбарня *ж.*—кожевенный завод.
Гарбата *ж.*—чай.
Гарбавіна *ж.*—выпуклина, выпуклость. НТэ.
Гарбаціца—горбиться; коробиться.
Гарбуз *м.*—тыква (*бот.* *Cucurbita* L.).
Гарбузовы—тыквенный.
Гарбузоўнік *м.*—тыквенная ботва.
Гарбуль *м.*—горбыль.
Гардаваць—гордиться (*Васіль нават гардаваў і хванабэрыўся.* Ц. Гар. СЦ. 30 с.)
Гардасьць *ж.*—см. гордасьць.
Гарзей *м.* ў.—Гордей.
Гарды—см. горды.
Гаркава—горьковато.
Гаркавасьць *ж.*—горьковатость.
Гаркавець—горькнуть.
Гаркавы—горьковатый.
Гарканьне *н.*—ворчанье собаки.
Гарката *ж.*—горечь.
Гаркаць—ворчать.
Гарлавіна *ж.*—гирло. НТэ.
Гарлаісты—горластый.
Гарланьне *н.*—громкий крик.
Гарлаць—горланить.
Гарлач *м.*—кувшин с узким горлом.
Гарлачыкі *м.* *мн.*—желтая полевая лилия. Нс.
Гарлачоўка *ж.*—гравилат аптечный (раст.).
Гарліва—усердно.
Гарлівасьць *ж.*—усердие.
Гарлівы—усердный.
Гарловы—горловой.
Гарлянка *ж.*—жабная трава (*бот.* *Primella* L.). Нс.; живучка (*Ajuga* L.) НТэ.

Гармата *ж.*—пушка.
Гарматнік *м.*—пушкарь, артиллерист.
Гарматніцкі—артиллерийский.
Гарматны—пушечный.
Гарматы *ж.* *мн.*—пушки, артиллерия.
Гармідар *м.*—шум, беспорядок.
Гармідарны—шумный, беспокойный.
Гарнец *м.* (*р. с. гарца*)—гарнец.
Гарнік *м.*—приворотная трава.
Гарнітур *м.*—мужской костюм.
Гарнітуравы—костюмный.
Гарно *н.*—очаг (*Гарно лявы.* НТэ).
Гарнуцца—придвигаться; льнуць, приласкиваться.
Гарнуць што—грести, воротить; *каго*—привлекать.
Гарнушак *м.*—горшочек, молочник.
Гарод *м.*—огород.
Гароднік *м.*—огородник.
Гародніна *ж.* зб.—огородные овощи.
Гародніца *ж.*—огородница.
Гародны—огородный.
Гародніцтва *н.*—огородничество.
Гаротнік *м.*—горемыка.
Гаротны—горемычный, обездоленный.
Гарожа *ж.*—ограда.
Гарох *м.*—горох.
Гарошак *м.*—горошек.
Гарошнік *м.* (*-рошкавае дрэва*)—акация (*Acacia Bobbia* L.).
Гарошыны *ж.*—сухие стебли гороху.
Гарсэт *м.*—корсет.
Гарсэтніца—*ж.*—корсетница.
Гарсэтны—корсетный.
Гарт *м.*—закал.
Гартаваны—закаленный.
Гартаваньне *н.*—закаливание.

Гартаваць *што*—закалiвать.

Гартаньне *н.*—переворачивание.

Гартаць *што*—переворачивать.

Гартны—калёный.

Гартоўка *ж.*—закалка.

Гартоўны—калёный (*Стрэлы гартоўныя*. Ян. К. П. аб п. Іг.).

Гарун *м.*—горюн, печальник.

Гаручка *ж.*—горячка.

Гарфа *ж.*—1) арфа; 2) веялка для зерна.

Гарфаваць *што*—чистить (зерно).

Гарчэдь—горкнуть.

Гарчайшы *прм. в. ст.*—горчайший.

Гаршкалеп *м.*—горшечник.

Гаршчок *м.* (*р.—ка*)—горшок.

Гаршочак *м.*—горшечек.

Гаршыца, -шыць—дурнеть.

Гаршэй *прс. в. ст.*—хуже.

Гарыда *аг.*—скарעד, дрянь. МГ.

Гарыпні *м. мн.*—горелки (*игра; название от припева: „Гары, гары пень“*).

Гарэза *аг.*—1) шалун; шалунья; 2) еретик.

Гарэзьлівы—шаловливый, задорливый.

Гарэзьнік *м.*—шалун, повеса.

Гарэзьнічаць—повесничать, шалить.

Гарэлка *ж.*—водка, хлебное вино.

Гарэлы—обгорелый.

Гарэніць—отдает горьким вкусом.

Гарэньне *н.*—горение.

Гарэх *м.*—орех; лещина.

Гарэцкі—горецкий, горецкого уезда.

Гарэць—гореть.

Гас *м.*—страх, нагоняй.

Гасаць—бегать с высунутым языком.

Гасіць *што*—гасить, тушить.

Гаспадар *м.*—1) хозяин; 2) государь.

Гаспадарка *ж.*—хозяйство.

Гаспадарны—хозяйственный.

Гаспадарскі—хозяйский.

Гаспадарства *н.*—государство.

Гаспадарчы—хозяйственный.

Гаспадарыць—хозяйничать; править.

Гаспадыня *ж.*—хозяйка; госпожа.

Гаспадынін—хозяйкин.

Гаспода *ж.*—1) господский дом, усадьба; 2) резиденция. НТз.

Гасьцінец *м.*—1) гостинец; 2) большак (дорога).

Гасьціннасьць *ж.*—гостеприимство.

Гасьцінны—гостеприимный.

Гасьцяваньне *н.*—гощение.

Гасьцяваць—гостить.

Гатаваньне *н.*—приготовление, варение пищи.

Гатаваны—кипячёный (о воде).

Гатавацца—1) приготовляться, собираться; 2) вариться.

Гатаваць (-тую) *што*—приготовлять, припасать; варить (пищу).

Гатовы—готовный.

Гатоўка *ж.*—наличность, наличные деньги.

Гатоўля *ж.*—приготовление, варка пищи.

Гатунак *м.*—сорт; вид; порода. НТз.

Гаўканьне *н.*—гавканье, лаянье.

Гаўкаць—лаять.

Гаўяда *ж.*—см. гавяда.

Гафтаваны—вышитый.

Гафтаваньне *н.*—вышивание.

Гафтаваць *што*—вышивать.

Гациць—гатить; делать запруду.

Гаць—гать, плотина, запруда.

Гачаны—запруженный.

- Гвазьдзіць *што*—заколачивать гвоздями, укреплять.
- Гвалт *м.*—насилие; разорение, грабеж, разбой; шум, суматоха; вопль; *выкл.* караул! (*ср. нем. d. Gewalt*).
- Гвалтаваньне *н.*—разорение; грабеж; насильничанье.
- Гвалтаваць *каго*—грабить; насиловать, принуждать.
- Гвалтам—наильно.
- Гвалтоўна—наильственна, наильно.
- Гвалтоўнік *м.*—наильник; грабитель.
- Гвалтоўны—наильственный, наильный; разбойный.
- Гвалціць *каго*—насиловать; принуждать.
- Гвалчаньне *н.*—насилowanie; изнасилowanie.
- Гвозд *м.*—гвоздь.
- Гвозьдзікі *м. мн.*—гвоздика (цветы).
- Гзымс *м.*—карниз.
- Гергетаць—кричать по-гусиному.
- Гібель *ж.*—1) погибель; 2) множество; 3) *наречие*—много.
- Гібеньне *н.*—прозябаніе.
- Гібець—прозябать.
- Гіблы—пропаций, погибающий.
- Гібнуць—погибаць.
- Гі-гі! *выкл.*—хи-хи!
- Гігканьне *н.*—хихиканіе.
- Гігкаць—хихотать, хихикать.
- Гідасны—отвратительный, мерзкий, гадкий.
- Гідасць *ж.*—мерзость, гадость.
- Гідзіцца—брезгать, иметь отвращение к чему.
- Гідзіць *дзс. безас.*—вызывает отвращение, тошнит.
- Гідка—гадко, мерзко.
- Гідкасьць *ж.*—1) гадость, мерзость; 2) тошнота.
- Гідкі—гадкий, мерзкий, омерзительный, отвратительный.
- Гідліва—брезгливо.
- Гідлівасьць *ж.*—брезгливость, отвращение.
- Гідлівы—брезгливый.
- Гіз *м.*—муха-слепень.
- Гізаваць—бегать с поднятым хвостом.
- Гінуць—умирать, погибать, пропадать.
- Гісэрневая печ—домна, доменная печ. НТь.
- Гісэрня *ж.*—литейная мастерская, медноплавильный зав.
- Гітал *м.* (Я. Кол. НЗ. XI)—тоже, что карак.
- Гіцаль *м.*—плутишка, мошенник; собаколов.
- Гішпанія *ж. ў.*—Испания.
- Гішпанскі—испанский.
- Глабацца—карабкаться.
- Глабаць *што*—загребать.
- Гладзь *ж.*—гладь.
- Гладзіць *што*—разглаживать.
- Гладкі—гладкий; жирный.
- Глактаньне *н.*—локание.
- Глактаць (-кчу)—локать.
- Глеба *ж.*—почва.
- Глебавы—почвенный.
- Глёбус *м.*—глобус.
- Гледзячы на што—смотря по (чему).
- Глей *м.*—ил.
- Глейкавата—слизисто.
- Глейкаваты—слизистый.
- Глейкі—илистый.
- Глёк *м.*—глиняный графинчик.
- Гліна *ж.*—глина.
- Гліназем *м.*—глинозем. НТь.
- Глінішча *н.*—глиняная копь.
- Гліняк *м.*—алюминий НТь.
- Глісьнік *м.*—паслен сладкогорький (*бот. Solanum Dica-mara L*) (*ср. лісьнік*).
- Гліца *ж.*—весенний ветер.

Глог *м.*—боярышник (*бот.* Crataegus L).

Глок *м.*—глоток.

Глокнуць што—глотнуть.

Глоктаньне н.—локание (*ср.* глактаньне).

Глузды м. мн.—мозг; память, ум.

Глум *м.*—1) дурь; 2) глумление, издевательство, злая шутка; 3) порча.

Глуміцца з чаго, каго—издеваться над чем, кем.

Глумленьне н.—1) издевка; 2) порча.

Глумна—безумно, глупо.

Глумны—глупый.

Глупаваць—дурачиться.

Глупства н.—1) глупость; 2) пустяки.

Глухар *м.*—глухой.

Глухнуць—глохнуть.

Глуш ж.—глушь.

Глушэц м.—1) глухой; 2) глухарь (*Tetrao urogallus*).

Глушыць што—заглушать.

Глуб ж.—глубь, глубина.

Глыбамер м.—лотлинь. НТз.

Глыбей прс. в. ст.—глубже.

Глыбець—становиться глубже.

Глыбокі—глубокий.

Глыбынёвы—глубинный. НТз.

Глыбіня ж.—глубина.

Глыза ж.—глыба. Як. Кол.

НЗ. XIX.

Глык м.—глоток (*ср.* глок).

Глыкаць, -кнучь што—глотать, глотнуть.

Глядзельнік м.—зритель. НТз.

Глядзельны—зрительный.

Глядзельня ж.—зрительный зал. НТз.

Глядзеньне н.—смотрение. НТз.

Глядзець, глянуць—смотреть, посмотреть, глядеть, поглядеть.

Гяк м.—*см.* глѣк.

Глянс м.—глянс, лоск.

Глянсаваны—лощенный, полированный.

Глянсаваць што—наводить лоск, полировать.

Гмах м.—здание.

Гмах-печ ж.—*см.* гісэрневая печ. НТз.

Гмілушка ж.—свиристель (*зоол.* Bombicilla garrula).

Гміна ж.—сельская община.

Гмура аг.—хмурый, -рая.

Гмураньне н.—нахмуривание.

Гмурыцца—хмуриться, морщить (брови), жмурить (глаза)

Гнаіць што—гноить, унавоживать.

Гнаньне н.—гонение, преследование.

Гнаны—гонимый.

Гнаць каго—гнать, преследовать.

Гнаяўка ж.—гнойный нарыв.

Гневаньне н.—гневливое настроение.

Гневацца—гневаться, быть в гневливом настроении.

Гнесць (гняту) каго—жать, тискать, угнетать.

Гнесьціся—жаться, тискаться.

Гнеў м.—гнев.

Гнібіцца—сгибаться, уничтожаться.

Гнібіць каго—уничижать.

Гнілы—гнилой.

Гнільля н. зб.—гниль.

Гніць—гнить.

Гной м.—гной, навоз, удобрение.

Гнойны—гнойный; навозный.

Гнюс м.—мерзавец.

Гнюсіць—пакостить, испражняться, портить.

Гнюсна—гнушно, пакостно.

Гнюсны—гнушный, пакостный.

Гнявіць (гняўлю) каго—разгневлять.

Гняздо н.—гнездо.

Гнязьдзечка н.—гнездышко.

Гогаль *м.*—гоголь (птица); смельчак.
 Гогат *м.*—смех, хохот.
 Годзе—довольно! будет!
 Годзіць *дзс. безас.*—способствует, благоприятствует.
 Годнасьць *жс.*—звание; достоинство.
 Годны—достойный.
 Гожа—выгодно, пристойно.
 Гожи—годный, пристойный.
 Голод *м.*—голод.
 Голасна—громко, громогласно.
 Голасны—громкий, громогласный.
 Голаў *жс.* (*Палажыць сваю голаў да скоку.* Ян. К. Песьня аб п. Ёг.)—*см.* галава.
 Голены—бритьи.
 Голка *жс.*—иголка.
 Голуб *м.*—голубь.
 Голць *жс.*—гололедица с снегом и градом. МГ.
 Голы—голый, бедный.
 Голька *жс.*—голая веточка. МГ.
 Гоман *м.*—шум, крик; говор.
 Гонар *м.*—гонор, честь; чванство.
 Гоні *жс. мн.*—хлебные полосы на пашне.
 Гоня *жс.*—старинная мера длины (60—120 саж.).
 Гончык *м.*—гонец
 Гора *н.*—горе.
 Горад *м.*—город.
 Горадня *жс.*, дзен *м.* ў.—Гродно.
 Горан *м.*—горн.
 Гораўтварэньне *н.*—горообразование. НТз.
 Горача—горячо, жарко, пламенно.
 Гордасьць *жс.*—гордость, надменность.
 Горды—гордый, надменный.
 Горка *прс.*—горько.
 Горка *жс.*—горка, пригорок.
 Горкасьць *жс.*—горечь.

Горкі—горький.
 Горла *н.*—горло.
 Горлачка *н.*—горлышко.
 Горс *м.*—декольте.
 Горш *прс. в. ст.*—хуже.
 Горшы *прм. в. ст.*—худший.
 Госьцейка *жс.*—гостыюшка.
 Госьцік *м.*—ласкат. от *госьць*.
 Гоцаньне *н.*—качание.
 Гоцаца—качаться, раскачиваться.
 Гоцаць *што, каго*—качать, колыхать.
 Грбар *м.*—землекоп.
 Грбарны—землекопный.
 Грбарства *н.*—ремесло землекопа.
 Грбелькі *жс. мн.*—1) грабельки; 2) раст. герань, журавленник луговой. МГ.
 Грбенчык *м.*—гребешок.
 Грбень *м.*—гребень.
 Грблі *жс. мн.*—грабли.
 Грбці—грести.
 Грбянец *м.*—роговой гребень.
 Града *жс.*—гряда.
 Градавы—градовой.
 Гразкаваты—грязноватый (*Гразкаватая чорная зямля.* Ц. Гар. С. Ц. 111 с.).
 Гразнота *жс.*—грязь, нечистота.
 Гразь *жс.*—грязь.
 Грак *м.*—грач.
 Грамада *жс.*—толпа; общество.
 Грамадзкасьць *жс.*—общественность.
 Грамадзкі—общественный.
 Грамадзянін *м.*—гражданин.
 Грамадзянка *жс.*—гражданка.
 Грамадзянскі—гражданский, общественный.
 Грамадзянства *н.*—гражданство, общество.
 Граматка *жс.*—азбука; букварь.
 Граматыка *жс.*—грамматика.
 Граміць *што, каго*—громить.
 Грамленьне *н.*—погром.

- Гра́мніца *ж.*—сретенская свеча.
- Гра́мніцы *ж. мн. ў.*—Сретеніе (празднік).
- Гра́натнік *ж.*—гранатчик, гренадер.
- Гра́нітнікі *м. мн.*—гранитныя породы. НТ^ь.
- Гра́ніца *ж.*—граница; предел. НТ^і.
- Гра́нічны—пограничный; предельный. НТ^і.
- Гра́ньне *н.*—играніе.
- Гра́п *м.*—граф.
- Гра́пёнак *м.*—графчик.
- Гра́піня *ж.*—графіня.
- Гра́пянка *ж.*—дочь графа.
- Гра́ць—іграць.
- Гра́шовы—денежны.
- Гра́зьба *ж.*—угроза, устращеніе.
- Гра́мніцы—*см.* Гра́мніцы.
- Гра́п *м.*—дрофа.
- Гра́шы *м. мн.*—дзеньгі.
- Гра́шык *м.*—дзеньжка.
- Гра́уба, бка *ж.*—комнатная печь.
- Гра́убець—1) грубеть; 2) толстеть.
- Гра́убія *ж.*—толщина.
- Гра́убіян *м.*—грубіян, невежа.
- Гра́убы—грубый, толстый.
- Гра́уган *м.*—ворон (*Corvus corax*).
- Гра́уд *м., да ж.*—бугор.
- Гра́удавіна *ж.*—грудіна; увал. НТ^ь.
- Гра́удзі *ж. мн.*—грудь.
- Гра́удзісты—тряскі.
- Гра́удна—тряско.
- Гра́удкі *ж. мн.*—ласкат, от грудзі.
- Гра́удок *м.*—бугорок.
- Гра́уды пескавыя—бугры песчаные. НТ^ь.
- Гра́уз *м.*—груз; щебень. НТ^ь.
- Гра́узкасьць *ж.*—вязкость.
- Гра́узі—тонкі, вязкі.
- Гра́ук *выкл.*—стук!
- Гра́укат *м.*—стук, грохот, стукотня.
- Гра́укатаньне *н.*—стучаніе.
- Гра́укатаць—грохотать, стучать.
- Гра́укатня *ж.*—стукотня.
- Гра́укаць, каца—стучать, -чацься.
- Гра́укнуць—стукнуть.
- Гра́унт *м.*—основаніе; почва, грунт.
- Гра́унтавага *ж.*—ватерпас.
- Гра́унтаваньне *н.*—упрочываніе, основаніе, базірованіе.
- Гра́унтавацца—основывацься, упрочывацься.
- Гра́унтаваць што—основываць, закладываць; упрочываць; гатовіць грунт для карціны.
- Гра́унтоўна—основательно, прочно.
- Гра́унтоўнасьць *ж.*—основательность, прочность.
- Гра́унтоўны—основательный, прочный.
- Гра́упа *ж.*—група.
- Гра́упаваньне *н.*—групірованіе, групіровка.
- Гра́упаваць што, каго—групіраваць.
- Гра́ута *ж.*—веретеннік большой. ЗТ.
- Гра́ухатаць—грохотать.
- Гра́уца *ж.*—толченый ячмень; перловая крупа.
- Гра́уцавы—ячменны, перловы.
- Гра́ушаўнік *м.*—грушанка (*бот. Rugoia*). НТ^ь.
- Гра́уб *м.*—гриб.
- Гра́убаваты—грибовідны.
- Гра́убасты, баты—губасты.
- Гра́убазвон *м.*—толстогубы.
- Гра́убець—дряхлеть.
- Гра́убна—урожайно на грибы.
- Гра́убны—урожайны на грибы.
- Гра́убок *м.*—1) уменьш. от **грауб**; 2) дрочена.

- Грыбы** *м. мн.*—губы (насмешливо).
Грыва *ж.*—грива.
Грыжа *ж.*—ссора, брань, распря.
Грызеньне *н.*—грызня, ссора.
Грызота *ж.*—попрёки.
Грызун *м.*—1) грызун; 2) сварливый мужчина, кляузник.
Грызунья *ж.*—сварливая женщина.
Грызуха *ж.*—морская свинка (*Sawia*). ЗТ.
Грызь *ж.*—грыжа.
Грызлівасьць *ж.*—сварливость.
Грызлівы—сварливый.
Грызці *што, каго*—грызть, кусать, глодать.
Грызціся з кім—грызться; ссориться.
Грымець—греметь.
Грымнуць—загреметь.
Грымотнік *м.*—цин (*бот. Peltichrysum*). НТ.
Грынуць—грянуть.
Грыпіна *ж. ў.*—Аграфена.
Грыўня *ж.*—гривна.
Грыцук *м.*—веретенник (*Limosia*). ЗТ.
Грэбаваны—пренебреженный, отвергнутый.
Грэбаванье *н.*—пренебрежение.
Грэбаваць чым—пренебрегать.
Грэблівы—пренебрежительный; разборчивый, прихотливый.
Грэбля *ж.*—плотина, запруда; гать, дамба.
Грэбнік *м.*—гребник (*бот. Sponosurus* L).
Грэйцар *м.*—штопор, пробочник.
Грэнка *ж.*—сухарь.
Грэньне *н.*—нагревание.
Грэцкі—греческий; гречневый.
Грэць *што*—согреть, нагревать.
- Грэчка** *ж.*—гречиха (*бот. Fagopyrum* L).
Губа *ж.*—губа.
Губаткі—губоцветные (*бот. Labiatae*). НТ.
Губаты—губастый.
Губач *м.*—губан.
Губіць (-блю) *што*—терять, тратить.
Губка *ж.*—губка; часть пряжи в кроснах на длину избы. Серж.; заметка на нитке. МГ.
Губэдня *ж.*—губерния.
Губэрскі—губернский.
Гугнява—гнусаво, под нос.
Гугнявасьць *ж.*—гнусавость, косноязычие.
Гугнявіць—гнусавить; заикаться.
Гугнявы—гнусавый; гугнивый; косноязычный.
Гудзеньне *н.*—гуденье, шум, свист (*Бічы кладуцца так рытмічна; само гудзеньне іх музычна*. Я. Кол. НЗ. XXI).
Гудзець—гудеть, шуметь. (*ср. гусьці*).
Гудзіць каго—осуждать, хулить.
Гуж *м.*—гуж, вереница.
Гужам—вереницей, гуськом.
Гуз *м.*—узел, связка; шишка на лбу (*ср. лит. guza*).
Гузаць *што*—вязать.
Гузкі *м.*—пуговка.
Гузок *м.*—узелок.
Гузыр *м.*—нижний обрез снопа. (Я. Кол. НЗ. XVI).
Гук *м.*—звук.
Гукавы—звуковой.
Гуканье *н.*—зов, кликанье.
Гукапераймальны—звукоподражательный.
Гукаперайманье *н.*—звукоподражание.
Гукаўніца *ж.*—фонетика. Я. Лёс. Гр.

- Гукаць—беседовать, разговаривать.
 Гукаць, -кнуць *каго*—кликать, -кнуть.
 Гукацца—перекликаться.
 Гулец *м.*—игрок.
 Гулі *ж. мн.*—игры, забавы.
 Гульліва—игриво.
 Гульлівасьць *ж.*—игривость.
 Гульлівы—игривый.
 Гульня *ж.*—игра, забава.
 Гультай *м.*—лентяй, бездельник.
 Гультайка *ж.*—лентяйка.
 Гультайскі—лентяйский.
 Гультайства *н.*—леность, лентяйство.
 Гультайць—лениться.
 Гуля *ж.*—1) ком; 2) бомба.
 Гулявы—гулящий.
 Гулянка *ж.*—пирушка, вечеринка.
 Гулянье *н.*—гулянье, прогулка; игра.
 Гуляць—гулять; играть.
 Гумар *м.*—юмор; упрямство.
 Гумарысты *м.*—юморист.
 Гумарыстычны—юмористический.
 Гумус *м.*—перегной. НТз.
 Гуменьнік *м.*—дух гумна. ЗБ Пад. р. н., 84 с.
 Гуменца *ж.*—уменьш. от гумно.
 Гумно *н.*—рига, гумно.
 Гуня *ж.*—чепрак, попона.
 Гураган *ж.*—ураган. НТз.
 Гурба *ж.*—куча, сугроб.
 Гурковы—огуречный.
 Гурма *ж.*—толпа.
 Гурок (*мн. л. гуркі*) *м.*—огурец.
 Гурочак *м.*—огурчик.
 Гурт *м.*—гурт, стадо, опт.
 Гуртаваць *каго*—собирать.
 Гуртавы—оптовый, общий.
 Гуртковы—кружковый.
 Гурток *м.*—кружок.
 Гурцаць, -чэць—журчать.
- Гурчанье *н.*—журчанье.
 Гурыня *ж.*—гарус.
 Гусак *м.*—гусь.
 Густ *м.*—вкус (*ср. лат. gustus*)
 Густоўны—вкусный; со вкусом.
 Гусь *ж.*—гусыня.
 Гусьці—*см.* гудзець.
 Гусялапка *ж.*—манжетка (*бот. Alchemilla L.*). НТс
 Гусяня *н.*—гусенок.
 Гута *ж.*—завод (стеклянный); печь для выжигания смолы.
 Гутаранье *н.*—разговаривание.
 Гутарка *ж.*—беседа, разговор, собеседование; говор.
 Гутарлівасьць *ж.*—разговорчивость.
 Гутарлівы—разговорчивый.
 Гутарыць—разговаривать, беседовать.
 Гутарэлі *ж. мн.*—качели. МГ.
 Гутацца—качаться, колыхаться.
 Гутаць *што, каго*—качать, колыхать.
 Гучна—звучно; шумно.
 Гучнасьць *ж.*—звучность.
 Гучны—звучный; шумный.
 Гушканка *ж.*—качели.
 Гушкаць *што, каго*—качать, колыхать.
 Гушча *ж.*—густота; осадок.
 Гушчар *м.*—чаша, трущоба.
 Гушчыня *ж.*—густота.
 Гырканые *н.*—бурканье, перебранка.
 Гыркаць, -кнуць—буркать, -кнуть, ссориться.
 Гэбель *м.*—рубанок.
 Гэны—*см.* гэты.
 Гэри *м.*—1) знаток; 2) плут.
 Гэрыцк *м.*—плутишка.
 Гэта—эта, это.
 Гэтак—так.

Гэтакі (-кая, кае)—этакий, такой.

Гэты—этот (ср. гэны).
Гэтман м.—гетман; атаман.

Д.

Да зл.—но (*Люблю цябе, да ня так, як сабе*); и (*Я да ты*); прыйм. з род.—к, до, по, в.

Даасяродкавы—центростремительный. НТ₁.

Дабрабыт м.—благополучие, благосостояние.

Дабрадзей м.—благодетель.

Дабрадзейка ж.—благодетельница.

Дабрадзейны—благодетельный.

Дабрадзейства н.—благодеяние.

Дабранач—спокойной ночи.

Дабраполь м.—зеленчук (бот. *Galeobdolon* Hud.) НТ₆.

Дабрачынец м.—благотворитель.

Дабрачыннасьць ж.—благотворительность.

Дабрачыны—благотворительный.

Дабро н.—добро, благо.

Дабродзей м.—сударь, милостивый государь.

Дабротліва,-вы—добротнo,-ный.

Дабрыдзень—добрый день (приветствие).

Дабудаваны,-дованы—достроенный.

Дабудаваньне н.—достройка.

Дабудоўваць,-даваць што—достраивать, достроить.

Дабываньне н.—добывание, извлечение.

Дабываць,-дабыць што—добывать, добыть; извлекать, извлечь (*Дабываць карань*).

НТ₁).

Дабытак м.—добыча, прибыль.

Дабытны—прибыльный.

Дабягаць,-дабегчы—добегать, добежать.

Давадзіць,-даводзіць,-давесыці каго—доводить, довести; што—доказывать,-зась.

Даважаны—довешанный.

Даважваньне н.—довешивание.

Даважваць,-жыць што—довешивать, довесить.

Даважка ж.—довесок.

Давалакаць,-чы што, каго—дотаскивать, доташить.

Давалец м.—даятель.

Давальны—дательный (падеж).

Даваньне н.—даяние.

Даваць,-даць што—давать, дать; выдавать, выдать (*Даць грошы*).

Даваць драпака—удирать.

Даведваньне,-даньне н.—дознание, осведомление.

Даведачнік м.—справочник. НТ₂.

Даведачны—справочный. НТ₂.

Даведвацца,-дацца—дознаваться, дознаться, наводить, навести справку, осведомляться,-мится; посещать, посетить.

Даведка ж.—справка. НТ₂.

Даведнік м.—посетитель.

Давераны—доверенный.

Давераньне н.—доверие.

Давернік м.—доверитель.

Даволі прс.—довольно, достаточно.

Давыд м. ў.—Давид.

Давядзеньне н.—доказывание, аргументация. НТ₂.

Давялося дзс. безас.—пришлось.

Дагадвацца,-дацца—догадываться,-даться.

Дагаджаць, -дзіць *каму*—угожаць, угодить; *каго*—примирять, -рить.
 Даганяць, дагнаць *каго, што*—нагоняць, нагнаць.
 Да-гары—в-гору, вверх, кверху.
 Дагарэлы—догоревший.
 Дагарэць—догореть.
 Дагасьцявацца—дэсгостіцца.
 Дагатаваць *што*—доварить, докипятить.
 Дагледжаны—досмотренный, присмотренный.
 Дагледзіны *ж. мн.*—присмотр.
 Дагляданьне *н.*—присматривание, уход.
 Даглядаць, дагледзіць *каго, што*—присматривать, присмотреть.
 Даглядач *м.*—досмотрщик.
 Дагадліва, -вы—услужливо, -вый.
 Дагон *м.*—погоня.
 Дагонкі *ж. мн.*—игра в запуски.
 Дагуквацца, кнуцца *да чаго*—докликивацца, кнуцца (*ср. гукаць*).
 Дагэтуль—досюда, до сих пор.
 Дадаваньне *н.*—придавание, додавание; дополнение.
 Дадаваць, дадаць *што*—дадавать, добавить, придавать, придать; дополнять, -нить.
 Дададзены—доданный.
 Дадатак *м.*—придача, прибавка, дополнение.
 Дадаткова—дополнительно.
 Дадатковы—дополнительный, прибавочный.
 Дадатны—положительный (*Дадатны лік. НТ₁*).
 Дадзена—дано.
 Дадзены—данный.
 Дадзяваньне *н.*—досаждение.
 Дадзяваць, дадзець *каму*—досаждаць, досадить.

Да-долу—книзу, вниз.
 Да-дому—домой.
 Да-душы—ей ей, поистине.
 Даёнка *ж.*—подойник.
 Даенкацца—дэстонатцца, дэхныкацца.
 Дажартавацца—доигратцца, дошутіцца.
 Дажджысты—дождливый. (*Дажджыстае надвор'е. НТ₃*)
 Дажываць, дажыць—доживать, дожить.
 Дажывотна, -ны—пожизненно, -ный.
 Дажывоцьце *н.*—пожизненное владение, пособие до конца жизни.
 Дажынаць, дажаць—дожинать, дожать.
 Дажынкi *ж. мн.*—окончание жатвы.
 Дазалаць, -ліць *каму*—надо-едать, -есть.
 Дазваляць, -воліць *што*—позволять, -лить, разрешать, -шить.
 Да-званьня *прс.*—совершенно, совсем.
 Дазвол *м.*—позволение, разрешение.
 Дазволены—позволенный.
 Дазволіцца—спросить о позволении; получить позволение.
 Дазвольны—позволятельный.
 Дазіральнік *м.*—надзиратель.
 Дазіраньне *н.*—надзирание.
 Дазіраць—надзирать, присматривать.
 Дазор *м.*—дозор, надзор.
 Дазорац, рнік, -рца *м.*—надзиратель.
 Да й *зл.*—*см. ды.*
 Да-й-годзе *зл.*—да и только.
 Дайманьне *н.*—донимание.
 Даймаць, даняць *каго*—донимать, донять.
 Дайсьціся—*см. дахадзіцца.*

Даказ *м.*—донос; доказательство.
Даказваць, заць на каго—доносить, донести.
Даказка *ж.*—улика.
Даказчык *м.*—доносчик.
Дакалдыбаць, ндыбаць—добрести.
Даканацца—испытать, изведать; убедиться.
Даканаць каго—довести до крайности, замучить (*ср.* даконваць).
Дакараць, рыць каму—досаждать, досадить.
Даклад *м.*—1) дополнение; 2) доклад, реферат. НТ₂.
Дакладаньне *н.*—докладка.
Дакладваць, даць, дакласьці што—докладывать, доложить.
Дакладзены—доложенный.
Дакладзіны *ж. мн.*—докладка.
Дакладна—точно, подробно.
Дакладнасьць *ж.*—точность.
Дакладны—точный, подробный.
Дакляраваць што—обещать.
Даконваць, канаць што—доканчивать, докончить.
Дакора *ж.*—досада.
Дакуды—до коих пор.
Дакука *ж.*—досада.
Дакуль—доколе.
Дакучаць кому—надоедать.
Дакучны—надоедливый.
Да-ладу—кстати.
Далазіць, далезьці—длезать, зть.
Далакоп *м.*—могильщик.
Далей—дальше (*ср.* дальш).
Далейшы—дальнейший.
Далёказрочны—дальнозоркий. НТ₄.
Далёкі—далекий, дальний, отдаленный.
Далеч, даль *ж.*—даль.

Далібог, дальбог *выкл.*—ей богу!
Далікатна—деликатно, вежливо.
Далікатны—деликатный, вежливый; нежный, слабый.
Даліна *ж.*—долина.
Даліна *ж.*—даль.
Далінавы—долинный.
Даліпан—*см.* далібог.
Даліцца—отдаляться.
Даліць каго, што—отдалять.
Далічаны—досчитанный.
Далічваньне *н.*—досчитывание.
Далічваць, чыць што—досчитывать, тать.
Далонь *ж.*—ладонь.
Далоў *выкл.*—долой.
Далучаны—присоединенный.
Далучаць, чыць што, каго—присоединять, нить.
Далучэньне *н.*—присоединение.
Дальш—*см.* далей.
Далягляд *м.*—перспектива.
Я. Кол. НЗ. ХХІІ.
Далячыня *ж.*—дальность.
Дамавік *м.*—домовой.
Дамавіна *ж.*—гроб.
Дамаганьне *н.*—домогательство.
Дамагацца чаго—домогаться, требовать.
Дамалаткі, лоткі *ж. мн.*—окончание молотьбы.
Дамалочваць, лаціць што—домолачивать, лотить.
Даматур *м.*—домосед.
Даматурка *ж.*—домоседка.
Дамаўляцца, дамовіцца аб чым—договариваться, договориться.
Дамаўляць, дамовіць што—договаривать, договорить.
Даменік і. ў.—Доминик.
Дамовіны *ж. мн.*—уговор, договор.
Дамовы—домашний.
Дамоў—домой.

Дамоўка ж.—1) выговорка;
2) квартира.
Дамоўлены—договоренный.
Дамысьлівы—догадливый.
Дамысьліцца—догадаться.
Даніла м. у—Даниил.
Даніна ж.—дань, подать.
Даношваньне н.—донашивание.
Даношваць, данасіць што —
донашивать, доносить.
Дапамагаць, гчы каму—по-
могать, помочь, содейство-
вать, посодействовать.
Дапамога ж.—помощь, вспомо-
ществование, содействие.
Дапаможнік м. (Я. Лёс. Гр.).
—вспомогательное слово.
Дапаможны—вспомогатель-
ный.
Дапасьці чаго—достичь,
дорваться (до чего).
Далаўзаць, зыці—допол-
зать, -зти:
Дапікаць каго—упрекать.
Дапікі ж. мн.—упрёки.
Дапільнаваць што—прикара-
улить, устеречь.
Дапільнованы—укараулен-
ный.
Дапінаньне н.—упреkanie.
Дапінаць, дапяць каго—упре-
кать, -кнуть.
Дапінкі ж. мн.—см. дапінкі.
Дапісваць, -саць што—допи-
сывать, -сать; сообщать,
-шить письменно.
Дапіска ж.—дописка; корре-
спонденция. НТ₂.
Дапрацавацца да чаго—дора-
ботаться.
Дапрацаваць што—дорабо-
тать, доделать.
Дапраўды—в самом деле.
Дапущальны—допустимый,
предположительный, гипо-
тетический. НТ₄.

Дапущаць, дапусьціць, што,
каго—допускать, -стить;
што—предполагать, ло-
жить.
Дапущэньне н.—предполо-
жение, гипотеза. НТ₄.
Дапытваньне н.—выспраши-
вание.
Дапытвацца, -тацца—выспра-
шивать, -спросить.
Дапытка ж.—допрос.
Дапякаць, -пячы каму—досаж-
дать, -дить; што—допе-
кать, допечь.
Дарабан м.—барабан.
Дарабаніць—барабанить.
Дарабляць, -біць што—доде-
лывать, -лать.
Дарабляцца—быть в доделке.
Дараваньне н.—дарение; про-
щение.
Дараваны—подаренный.
Дараваць 1) што—дарить; 2)
—прощать.
Даравітасьць ж.—одарен-
ность. НТ₂.
Даравіты—одаренный. НТ₂.
Дарагенька—дорогонько.
Дарагі—дорогой.
Дарагоўля ж.—дороговизна.
Дарадца м.—советник.
Дарадчы—совещательный.
Даражнеча ж.—см. дарагоўля.
Даражыць—запрашивать высо-
кую цену.
Даражэнькі—ласкат. от да-
рагі.
Даражэць—подыматься в це-
не.
Дарана—рано утром.
Дараньне н.—раннее утро.
Дараньні—предрасветный.
Дарастаньне н.—дорастание.
Дарастаць, -сьці—дорастать,
-сти.
Дарма—даром, напрасно.
Дарма што—не смотря на то,
что.

- Дармаед** *м.*—дармоед, туняедец.
Дармаедны—туняедный.
Дармовы, мавы—даровой, бесплатный.
Даробка *ж.*—1) доделка; 2) коробка.
Дароблены—доделанный.
Даросласць *ж.*—зрелость.
Дарослы—взрослый; зрелый.
Дарупіцца—достигнуть заботою.
Даручаны—порученный.
Даручаць, чыць што каму—поручать, чить.
Даручнік *м.*—поручитель, веритель.
Даручыны *ж. мн.*—поручение.
Дарывацца, дарвацца—дорываться, дорваться, добираться, добраться.
Дарыхтаваць што—доготовить, приспособить.
Дарэмна—даром, напрасно, тщетно.
Дарэмны—даровой; напрасный, тщетный.
Дарэмшчына *ж.*—даровщина, напраслина.
Дарэчны—подходящий, уместный.
Да-рэчы прс.—кстати.
Да-рэшты—до остатку, до основания.
Дасачыць што, каго—выследить, проследить.
Даседжваньне *н.*—досиживание.
Даседжваць, дасядзець—досиживать, досидеть.
Дасеўкі *ж. мн.*—окончание посева.
Дасканала, -льна—совершенно.
Дасканаласць, -льнасць *ж.*—совершенство.
Дасканалы, -льны—совершенный.
- Даскрабацца да чаго**—докарабкаться.
Да-спадобы—по сердцу, по вкусу.
Дастава *ж.*—доставка, снабжение.
Дастарчаць, дастарчыць—доставлять, доставить.
Дастарчаючы—достаточный.
Дастасаваньне *н.*—приспособление, применение.
Дастасоўваць, саваць што—приспособлять, бить; применять, нить.
Дастатнасць *ж.*—зажиточность.
Дастатны—зажиточный.
Дастаўка *ж.*—доставка; поставка.
Дастаўляць, тавіць што—доставлять, вить; поставлять, вить.
Дастаўнік *м.*—поставщик.
Даступны—имеющий доступ.
Дасьведчаны—опытный.
Дасьведчанасць *ж.*—опытность.
Дасьведчаньне, вядчэньне *н.*—опыт.
Дасьветны—предрассветный.
Дасьвецьце *н.*—время пред рассветом (*ср. досьвіткі*).
Дасьвядчальны—основанный на опыте, эмпирический. НТЛ.
Дасьвядчацца, ведчыцца—удостоверяться, риться, убеждаться, убедиться из опыта.
Дасьледаваны—исследованный.
Дасьледаваньне, дваньне *н.*—исследование.
Даследаваць, дваць што—исследовать.
Дасьледнік, дчык *м.*—исследователь.
Дасьледчы—исследовательский (*Дасьледчы Інстытут*); опытный (*Дасьледчая школа*).

- Дасьпеласьць** *ж.*—дозрелость.
Дасьпелы, пелены—дозрелый, созревший, вызревший.
Дасьпяваньне *н.*—дозревание, вызревание.
Дасьпяваць, дасьпець—дозревать, реть.
Дасьціпнасьць *ж.*—остроумие.
Дасьціпны—остроумный.
Дасюль—досюда, до сих пор.
Дасяг *м.*, **гненьне** *н.*—достижение.
Дасягаць, гнуць чаго—достигать, гнуть.
Даткліва—колко, чувствительно, оскорбительно.
Датклівасьць *ж.*—колкость, оскорбительность.
Датклівы—колкий, оскорбительный.
Датрыманы—додержанный.
Датрымаць што—додержать.
Датуды, туль—дотоле, до тех пор.
Датыкальны—осязательный. НТ₁.
Датыканьне *н.*—дотрагивание, прикасание.
Датыкацца, даткнуцца—дотрагиваться, дотронуться, касаться, прикоснуться; осязать.
Датыкаць, даткнуць каго—упрекать, кнуть.
Датычны—касательный (*Датычная лінія*. НТ₁); прикосновенный.
Даўбень *м.*—болван, непонятливый.
Даўбешка, бня *ж.*—колотушка.
Даўбіць што—долбить, колотить.
Даўгляла *м.*—долговязый.
Даўжнік *м.*—должник.
Даўжыня *ж.*—длина, долгота.
Даўжыць што—удлинить.
Даўжэй *прс. в. ст.*—длиннее.
Даўжэць—удлиняться.
- Даўка** *ж.*—давка, толкотня; *прс.*—1) тесно; 2) терпко.
Даўкасьць *ж.*—1) теснота; 2) терпкость.
Даўкі—терпкий.
Даўнамінулы—давнопрошедший.
Даўней *прс. в. ст.*—ранее, раньше.
Даўні—давний, давнишний.
Даўніна *ж.*—старина.
Даўніцца—быть откладываемым, затягиваться.
Дах *м.*—кровля, крыша (*ср. нем. d. Dach*).
Дахавы—кровельный.
Дахадзіцца, дайсьціся чаго—достигать, достигнуть, достукиваться, достукаться.
Дахадзіць, дайсьці да чаго—доходить, дойти; *чаго*—отыскивать, кать; иметь (на что) притязание. (*Ён свайго даходзіць*).
Дацца ў знакі—покинуть по себе память (неприятную).
Даць дыхту—насолить.
Даць дзень добры—поздороваться.
Дацягваць, гнуць што, каго—дотаскивать, дотащить.
Дацягнуцца—дотащиться.
Дача *ж.*—даяние.
Дачакацца, каць—дождаться.
Дачасна, ны—преждевременно, -ный.
Дачка *ж.*—дочь, дочка.
Дачувацца, дачуцца чаго—узнавать, нать по слухам.
Дачухна *ж.*—доченька.
Дачыненьне *н.*—касательство, отношение.
Дашлося дзс. безас.—довелось.
Дашчанка *ж.*—дощаник, деревянный ящик.
Дашчаны—досчатый.
Да-шчэнтү—до-тла, в-конец.

- Дбала**—бдительно, неусыпно; заботливо, старательно, усердно.
- Дбаласьць ж.**—бдительность; прилежание, старательность, усердие.
- Дбалы**—бдительный, неусыпный, прилежный, старательный, усердный.
- Дбанье н.**—бдение, забота, попечение, старание.
- Дбаць**—бдеть, неусыпно заботиться.
- Два (двох, двом)**—два (двух, двум).
- Двагньне н.**—двоение, раздвоение.
- Дваіцца**—двоиться, раздвояться.
- Дваіць што**—разделять на двое; удвоить.
- Дваіняты н.**—двойни.
- Двайчасты**—двухрядный.
- Дванаццаты, -нанцаты**—двенадцатый.
- Дванаццацісьценнік**—двенадцатигранник, додекаэдр. НТ₁.
- Дванаццаць, -нанцать**—двенадцать.
- Дварняк м.**—дворняга (собака).
- Дварок м.**—дворик.
- Дваста**—см. дзвесьце.
- Дваццаты**—двадцатый.
- Дваццацісьценнік м.**—двенадцатигранник, икосаэдр. НТ₁.
- Дваццаць**—двадцать.
- Дваяк м.**—две копейки.
- Двоістасьць ж.**—двойственность.
- Двоісты**—двойственный.
- Двоіць што**—см. дваіць.
- Двойчы**—дважды.
- Двор м.**—двор; усадьба; господский дом.
- Дворны**—дворовый; домашний.
- Дворышча н.**—усадьба.
- Двохзнакавы**—двухзначный, имеющий два знака (*Двохзнакавы лік*. НТ₁).
- Двохзначнасьць ж.**—двусмысленность, двузначность.
- Двохзначны**—двузначный, двусмысленный.
- Двохвочны**—двуглазый.
- Двохднёвы**—двудневный.
- Двохканцовы**—двуконечный.
- Двохлетні**—двулетний.
- Двохлісты**—двухлистный.
- Двохмесячны**—двухмесячный.
- Двохмясцовы**—двухместный.
- Двохпаверхавы**—двухэтажный.
- Двохродавы**—двуполый (*Двохродавая кветка*. НТ₆).
- Двохскладаны**—двусложный.
- Двохскладовы**—двухслоговой.
- Двохтыднёвік м.**—двухнедельник (журнал.)
- Двохтыднёвы**—двухнедельный.
- Двохчлен м.**—двухчлен НТ₁.
- Двохчленны**—двухчленный. НТ₄.
- Двубокі**—двусторонний.
- Двуверш м.**—двустишие. НТ₂.
- Двугадавік м.**—двулеток.
- Двугадовы**—двулетний.
- Двугаловы**—двухголовый; двуглавый.
- Двугук м.**—двугласный звук (дифтонг). НТ₂.
- Двудушнасьць ж.**—двоедушие, лицемерие.
- Двудушны**—двоедушный, кривой.
- Двузначнасьць, -ны**—см. *двохзначнасьць, -ны*.
- Двуістотнасьць ж.**—дуализм. НТ₂.
- Двукольны**—двухколесный.
- Двукосьсе н.**—кавычки.
- Двусьлеў м.**—дуэт. НТ₄.
- Джгала н.**—жало.

Джгаць, гануць *каго*—жалить, ужалить.

Джгут *м.*—жгут.

Джургануцца—потрястись, прийти в взволнованное состояние. (*Алесь, у смутку джургануўшысь, пашыўся ў запечак, сагнуўшысь.* Я. Кол. НЗ. XV).

Джыг *м.*—свист розгами.

Джыганьне *н.*—хлестание.

Джыгаць, гнуць—хлестать, стнуть.

Джыгучка *ж.*—крапива жгучая (*бот. Urtica urens L.*). НТв.

Джынджык *м.*—хлюст. Я. Кол. НЗ х.

Дзе *зл.*—где; куда.

Дзе-а-дзе—кое-где, там и тут.

Дзе-б—где-бы.

Дзеванька *ж.*—девочка. Я. Куп. Сп. 48 с.

Дзевер *м.*—деверь (*ср. швагер*).

Дзевясіл, льнік *м.*—девясил (*бот. jnula helenium L.*).

Дзевятнаццаты, нанцаты—девятнадцатый.

Дзевятнаццать, нанцаць—девятнадцать.

Дзевяты—девятый.

Дзевяць—девять.

Дзевяцьдзесят—девяносто.

Дзевяцьдзесяты—девяностый.

Дзёгаць *м.*—деготь.

Дзёгцёвы—дегтярный.

Дзед *м.*—дед, предок.

Дзедзіч *м.*—наследник по деду.

Дзедка *м.*—ласкат. от дзед.

Дзежка, жачка *ж.*—уменьш. от дзяжа.

Дзей—дескать, мол.

Дзейка *ж.*—молва.

Дзейкаць—поговаривать, распускать слухи.

Дзейна—деятельно, активно.

Дзейнасьць *ж.*—деятельность, активность.

Дзейнік *м.*—1) деятель; 2) подлежащее.

Дзейны—деятельный, активный.

Дзейсны—действительный.

Дзеліва *н.*—делимое (*мат.*). НТ1.

Дзель *ж.*—1) часть; 2) частное (*мат.*) НТ1.

Дзельнік *м.*—1) делитель (*мат.*) НТ1; 2) делец. МГ.

Дзеля чаго—ради, из-за чего (причина).

Дзённы—дневной.

Дзень *м.* (*род.—дня*)—день.

Дзень-пры-дню—ежедневно.

Дзень-у-дзень—день-за-днем, каждый день.

Дзеньнік *м.*—дневник. НТ2.

Дзераза *ж.*—плаун (*бот. Lycopodium L.*).

Дзерачка *ж.*—ясменник (*бот. Asperula L.*). НТв.

Дзервяненьне *н.*—деревянение.

Дзервянець—деревянеть.

Дзермыза *ж.*—ползучая трава. (*На сучча плятуча паўзла дзермыза.* Я. Куп. Шл. ж. 103 с.).

Дзерці што—драть, рвать (*ср. литов. dirzti*).

Дзесь—где-то; куда-то.

Дзесятка *ж.*—десятка.

Дзесятковы—десятичный.

(*Дзесятковы дроб.* НТ1).

Дзесяты—десятый.

Дзесяцёхгадзіны—десятичасовой (*Дзесяцёхгадзіны біль.* Я. Лёс. Км. 34 с.).

Дзесяцігадовы, годні, летні—десятилетний.

Дзесяцігодак, летак *м.*—мальчик десяти лет.

Дзесяцігодзьде, лецьце *н.*—десятилетие.

Дзесяць—десять.

Дзетачкі *н. мн.*—детушки.

Дзетагуб *м.*—детоубийца-мужчина.

Дзетагубка *ж.*—детоубийца-женщина.
 Дзеўб *м.*—клюв (*ср.* дзюба).
 Дзеці *н. мн.*—дети.
 Дзешава—дёшево.
 Дзешавей *прс. в. ст.*—дешевле.
 Дзешавейшы—сравнит. степень от дзешавы.
 Дзешавець—дешеветь.
 Дзея *ж.*—действие, акт.
 Дзеяздольнасьць *ж.*—дееспособность. ЮТ.
 Дзеяздольны—дееспособный.
 Дзеяльнасьць *ж.*—деятельность.
 Дзеяльны—деятельный.
 Дзеяньне *н.*—действие.
 Дзеяпрыметнік *м.*—причастие.
 Дзеяпрыслоўе *н.*—деепричастие.
 Дзеяслоў *м.*—глагол (*грам.*).
 Дзеяслоўны—глагольный, отглагольный.
 Дзеятвор *м.*—пьеса. НТ₂.
 Дзеяцца—происходить, совершаться, делаться.
 Дзеяць—действовать; *што*—делать.
 Дзеяч *м.*—деятель.
 Дзіва *н.*—диво, чудо
 Дзівавацца, ваць з чаго, каго—дивиться, удивляться, изумляться.
 Дзівак *м.*—чудак; сумасброд.
 Дзіванна *ж.*—коровяк (*бот.* Verbascum L).
 Дзівасіл *м.* (НТ₆)—*см.* дзевясіл.
 Дзівацтва *н.*—сумасбродство.
 Дзівачаньне *н.*—причуды, странности.
 Дзівачка *ж.*—чудачка, сумасбродка.
 Дзівачна—причудливо, странно.
 Дзівачнасьць *ж.*—причудливость, странность.
 Дзівачны—причудливый, странный.
 Дзівачыцца—сумасбродничать.

Дзівіцца з чаго, каго—1) удивляться; 2) смеяться.
 Дзівіць каго—1) удивлять; 2) смешить.
 Дзівосны—причудливый; необыкновенный, сенсационный. НТ₂.
 Дзівоснік *м.*—причудник.
 Дзівосы—*ж. мн.*—чудеса; необыкновенное явление.
 Дзівота *ж.*—сенсация. НТ₂.
 Дзіда *ж.*—копье.
 Дзідка *ж.*—шипок.
 Дзік *м.*—кабан дикий (*Sus scrofa*).
 Дзікавы—дикий, диковатый.
 Дзіканьне *н.*—нелюдимость, стыдливость.
 Дзікацца—чуждаться; быть застенчивым, стыдиться.
 Дзікі—дикий.
 Дзіклівасьць *ж.*—застенчивость, нелюдимость.
 Дзіклівы—застенчивый, нелюдимый.
 Дзікун *м.*—дикарь.
 Дзікунства *н.*—дикость.
 Дзікуха *ж.*—дикарка.
 Дзіра *ж.*—дыра (*ср.* дзюра).
 Дзіравіцца—дырявиться,
 Дзіравы—дырявый.
 Дзірван *м.*—дерн (*ср.* дзярно).
 Дзірка *ж.*—дырка.
 Дзіўна—чудно, удивительно, странно.
 Дзіўны—удивительный, странный.
 Дзіця *н.*—дитя, ребенок.
 Дзіцяне *н.*—ребенок.
 Дзіцятка *н.*—дитяtko, малютка.
 Дзіцячы—детский.
 Дзічка *ж.*—дичок, дикая яблыня, груша.
 Дзічэць—дичать.
 Дзічына *ж.*—дичь.
 Дзогаць—подпрыгивать, стучать ногами.

Дзыбаты—длинноногий; неуклюжий.

Дзыбаць—итти на цыпочках, итти неуклюже, подкрадываться.

Дзылінкаць—издавать звук ударом па звонкому предмету.

Дзынканыне н.—бренчание.

Дзынкаць—бренчать, звенеть.

Дзьве (дзьвѣх, вюх, дзьвѣм, вюм)—две (двух, двум).

Дзьверы ж. мн.—дверь.

Дзьверкі ж. мн.—дверцы.

Дзьвесьце л.—двести (ср. дваста).

Дзьвіна ж. ў.—Двина.

Дзьмухаць, хнуць—дуть, дунуть.

Дзюба ж.—клюв (ср. дзеўб).

Дзюбасты—с большим клювом.

Дзюбаць што—клевать (ср. дзеўбаць).

Дзюбка ж.—уменьш. от дзюба.

Дзюбня ж.—палка с острым железным наконечником.

Дзюбчасты—зубчатый, островерхий.

Дзюра ж.—см. дзіра.

Дзюравіца—см. дзіравіца.

Дзювоцкі, вочы—девичий, девический.

Дзювоцтва н.—девичество.

Дзяга ж.—ремень, ременный пояс.

Дзягель м.—дудник (бот. Angelica L.). НТ₆.

Дзягліца ж.—дягиль (бот. Archangelica Hof.) НТ₆.

Дзягцяр м.—дегтярник.

Дзягцярства н.—занятиегонкой дегтя.

Дзядзіна, дна ж.—жена дяди.

Дзядзінец м.—1) двор; 2) приговор в церкви.

Дзядзька м. (мн. дзядзькі)—1) дядя; 2) старший по возрасту (при обращении)

Дзядкі м. мн.—репейник (бот. Agrimonia L.). НТ₆

Дзяднін—принадлежащий жене дяди.

Дзядок м.—дедка.

Дзядоўнік м.—чертополох (бот. Carduus L.).

Дзядуля, дулька, дуня м.—дедушка.

Дзяды м. мн.—1) деды, предки; 2) день поминовения покойников.

Дзяды вадзіць—дремать.

Дзяжа ж.—кадка, квашня.

Дзяжыць каго—бить ремнем, истязать (ср. дзяга).

Дзяк м.—дьячок.

Дзякаваньне н.—благодарение.

Дзякаваць—благодарить.

Дзякаваць—быть дьячком.

Дзякан м.—дьякон.

Дзяканіха ж.—дьяковица.

Дзякло н.—дорожная повинность при панщине; хлебная подать селян пану.

Дзяковіч м.—сын дьячка.

Дзякоўна ж.—дочь дьячка.

Дзякуй н. (нескланяльнае)—спасибо.

Дзядліцьба ж.—делёж.

Дзядленьне н.—деление. НТ₁.

Дзядліць што—делить.

Дзядліба, ня ж.—делёж, делёжка.

Дзядлянка ж.—часть, надел; участок.

Дзямьян м. ў.—Демьян.

Дзяньгуб м.—бездельник, лентяй.

Дзяньгубка ж.—бездельница, лентяйка.

Дзяньгубства н.—лентяйство.

Дзяргач м.—коростель (ср. драч).

Дзяржава ж.—государство.

Дзяржавец м.—временный владелец.

Дзяржальна н.—черенок.

Дзяржаньне *н.*—1) держание;
2) временное владение,
Дзяржаўнасьць *ж.*—государ-
ственность.
Дзяржаўны—государственный.
Дзяркач *м.*—голик (истертый
веник).
Дзярно *н.*—*см.* дзірван.
Дзяруга *ж.*—дерюга; грубое
одеяло.
Дзяслы-сны *ж. мн.*—десны.
Дзятліна *ж.*—*см.* дзяцеліна.
Дзяўбаць *што*—клевать.
Дзяўчаты *ж. мн.*—девушки.
Дзяўча *ж.*—девочка.
Дзяўчына *ж.*—девица, де-
вушка.
Дзяўчынка *ж.*—девочка.
Дзяцел *м.*—дятел (*Picus*).
Дзяцеліна *ж.*—клевер (*бот.*
Trifolium L.). НТ_в.
Дзяцёнак *м.*—ребенок.
Дзяцінец *м.*—1) родимец;
2) старческое слабоумие.
(*На яго ўжо дзяцінец на-
шоў*).
Дзяцініца—приходить в
детское состояние; выжи-
вать из ума.
Дзяціннасьць *ж.*—детская
простота. МГ.
Дзяціства *н.*—детство; ре-
бачество.
Дзяціны—детский.
Дзяцьвішча *н. зб.*—детвора.
Дзяцюк *м.*—парень.
Длінь *ж.*—длина, протяжение.
Длубаньне *н.*—колупанье,
долбление.
Длубаць *што*—ковырять, ко-
лупать, долбить.
Для чаго—для чего (цель).
Дманьне *н.*—вздувание.
Дмацца—надмеваться.
Дмаць каго—вздувать, дуть.
Дмухавец *м.*—одуванчик
(*бот. Taraxacum juss.*). НТ_в.
Днець—светать.

Дно *н.*—дно, днище.
Доба *ж.*—пора, сутки.
Добра—хорошо.
Добрасць *ж.*—доброта.
Добры—хороший.
Добрыцца 1) добреть; 2) при-
творяться добрым.
Довод *м.*—довод, доказатель-
ство.
Довады *м. мн.*—аргументация.
Догляд *м.*—присмотр, уход.
Дождж *м.*—дождь.
Дожджамер *м.*—дождемер. НТ_з.
Дойлід *м.*—плотник; строитель,
зодчий.
Дол *м.*—низ, пол, земля.
Долата *н.*—долото.
Долька *ж.*—долька, частичка.
Дольні—нижний.
Дольнік *м.*—участник, пайщик.
Дольны—паевой.
Доля *ж.*—1) участь, судьба;
2) доля, пай.
Домысл *м.*—догадка.
Доця, нька *ж.*—доченька,
дочурка.
Допис *м.*—извещение, корре-
спонденция. НТ_з.
Допыт *м.*—допрос.
Дор *м.*—дранка.
Дораб *м.*—короб.
Дорабавы—коробовый.
Дорага—дорого.
Доргае *дзс. безас.*—рвёт.
Доргала *аг.*—обжора.
Дорганьне *н.*—дёрганье, рвота.
Доргаць—дёргать.
Досыць, сіць—довольно, до-
статочно (*букв.*—до сыта).
Досьвіткі *м. мн.*—предутрен-
няя заря, время до утрен-
ней зари (*ср. дасьвецьце*).
Досьлед *м.*—исследование,
опыт.
Досьледны—*см.* дасьледчы.
Досьціп *м.*—находчивость,
остроумие.
Дотык *м.*—осязание.

Доўбня *ж.*—см. даўбешка.
 Доўг *м.*—долг.
 Доўганогі—длинноногий.
 Доўгарукі—длиннорукий.
 Доўгасьць *ж.*—долгота, длина.
 Доўгатэрміновы—долгосрочный.
 Доўгачаканы—долгожданный.
 Доўгі—долгий, длинный.
 Доўгі на язык—долгоязычный.
 Дохнуць—издыхать.
 Дошка *ж.*—доска.
 Драб *м.*—пеший воин, пехотинец.
 Драбіна *ж.*—лестница.
 Драбінка *ж.*—1) крошка;
 2) лестничка.
 Драбіны *ж. мн.*—часть телеги без колес; лестница.
 Драбней *прс. в. ст.*—мельче.
 Драбнецъ—мельчать.
 Драбніца *ж.*—мелочь.
 Драбніць *што*—дробить, измельчивать.
 Драбок *м.*—частица, щепотка.
 Драбы *м. мн.*—дроги, телега.
 Драбязя *ж.*—мелочь, мелкие вещи.
 Драбязнасьць *ж.*—мелочность.
 Драбязны—мелочный.
 Дражджовы—дрожжевой.
 Дражджоўня *ж.*—дрожжевой завод.
 Дразніцца—дразниться; раздражаться.
 Дразніць *каго*—дразнить, раздражать.
 Драла, лам—бегом.
 Драніца, -нка *ж.*—дранка.
 Дранічны—дранковый.
 Дранцьвець—коченеть.
 Драны—драный, бигый, изорванный.
 Драп *м.*—1) свербж (собачья болезнь); 2) драп (материя).
 Драпаны—оцарапанный.
 Драпанье *н.*—царапание.

Драпацца—царапаться; чесаться, карабкаться.
 Драпаць, -пануць *што, каго*—царапать, царапнуть.
 Драпежнік *м.*—хищник, грабитель.
 Драпежніцаць—грабительство, разбойничать.
 Драпежны—хищный, разбойный.
 Драпежства *н.*—хищничество, грабительство.
 Драгавецъ *што*—1) оплетать проволокой; 2) стаптывать, смешивать с землей. (*Коні саўсім здрагавалі авёс*).
 Драпіна *ж.*—царапина.
 Драпінка *ж.*—царапинка.
 Драсён *м.*—горец (раст. Polygonum l.). НТб.
 Драсёнавыя—гречишные (растения) НТб.
 Драўнік *м.*—дровосек.
 Драўніна *ж.*—древесина.
 Драўняны—древесный, деревянный.
 Драць *каго*—драть, обдирать, сечь.
 Драцяны, -ны—проволочный.
 Драч *м.*—коростель (*ср. дзяргач*).
 Драчка *ж.*—терка.
 Драчона *ж.*—лепёшка из тертого сыр. картофеля с салом.
 Дроб *м.*—дробь. НТб.
 Дробавасьць *ж.*—дробность. НТб.
 Дробавы—дробный. НТб.
 Дробка, -бачка *ж.*—крошка, крупинка, щепотка.
 Дробна—мелко.
 Дробнабуржуазны—мелкобуржуазный.
 Дробнасьць *ж.*—мелкозернистость, мелкость.
 Дробны—мелкозернистый, мелкий.
 Дробязь *ж.*—мелочь.

Дровы *н. мн.*—дрова.
 Дрогка, кі—тряско-, кий.
 Дрожджы *ж. мн.*—дрожди.
 Дрозд-п'явун *м.*—дрозд певчий. ЗТ.
 Дроп *м.*—дрофа (Otis). ЗТ.
 Дрост *м.*—горец узловатый (раст.) МГ.
 Дрот *м.*—проводака.
 Дроцік *м.*—тонкая проводака.
 Другадзень *м.*—второй день; вторник.
 Другак *м.*—второй по счету.
 Другарадны—второстепенный.
 Другі—второй.
 Другім разам—в другой раз; -гім часам—в другое время.
 Дружба *ж.*—дружба.
 Дружко *м.*—дружка, шафер.
 Дружна *ж.*—супруга; *ж. зб.*—шафера на свадьбе. Сержп.
 Друзгаць *што*—разбивать. (Сьмела ярмо друзгачы. Я. Куп. Спад. 16 с.).
 Друзьлець—дряхлеть.
 Друзлы—дряхлый.
 Друк *м.*—печать, печатание; пресса.
 Друкаваны—печатный.
 Друкавацца—печататься; на-ходиться в печати.
 Друкаваць *што*—печатать.
 Друкар *м.*—печатник, наборщик.
 Друкарня *ж.*—печатня, типография.
 Друкарскі—типографский.
 Дручок *м.*—1) дубинка, палка; 2) типографский значек. МГ.
 Дрывотнік *м.*, -тня *ж.*—дровяной сарай.
 Дрыганьне *н.*—дергание ногами.
 Дрыгануцца—содрогнуться.
 Дрыгаць, -гнуць,—дергать, подернуть ногами.
 Дрыгва *ж.*—трясина.
 Дрыгота *ж.*—дрожь, озноб.

Дрыжаць—дрожать, трястись.
 Дрыжка *ж.*—*см.* дрыгота.
 Дрыжкі *м. мн.*—лихорадочное состояние.
 Дрымаць—дремать.
 Дрымота *ж.*—дремотное состояние.
 Дрындушка *ж.*—частушка. НТ₂.
 Дрынды біць—*см.* брынды біць.
 Дрыпаць *што*—грязнить (подол).
 Дрыстаць—ходить поносом.
 Дрыстачка *ж.*—понос.
 Дрэва *н.*—дерево.
 Дрэнна—дрянно, скверно.
 Дрэнны—дрянной, плохой, скверный.
 Дрэншы—сравни. ст. от дрэнны.
 Дрэнь *ж.*—дрянь.
 Дрэньненькі—плохонький, плоховатый.
 Дрэўны, няны—деревянный.
 Дрэўца *н.*—дерево; древко.
 Дубальт *м.*—двойное количество; дубликат.
 Дубальтовы—двойной.
 Дубальтоўка *ж.*—двухстволка.
 Дубец *м.*—хворостина, прут.
 Дубець, бянець—твердеть, коченеть (от холода).
 Дуброва *ж.*—дубрава.
 Дуброўка *ж.*—лапчатка (*бот.* Potentilla L). НТ₆.
 Дуда *ж.*—волынка.
 Дудар *м.*—играющий на „ду-де“, музыкант.
 Дудзіць—1) играть на „дуде“; 2) с жадностью пить.
 Дудка *ж.*—свирель, сопелка.
 Дудніць—гудеть. (*Зямля і дудніць, і трасецца.* Я. Куп. Песьня аб пах. Іг. II р.).
 Дуж *прм.*—здоров крепко.
 Дужа—крепко, сильно; очень.
 Дужасьць *ж.*—крепость, сила.
 Дужацца з кім.—меряться силою, бороться.

Дужаць *каго*—бороть, осили-
 вать.
 Дужка *ж.*—скобка, дверная
 скобка; дуга.
 Дужы—дюжий, сильный, здо-
 ровый.
 Дужэйшы—сравн. ст. от дужы
 Дужэць—крепчать, здороветь.
 Дума *ж.*—дума.
 Думка *ж.*—мысль, идея.
 Думанье *н.*—мышление.
 Думаць—думать, мыслить.
 Думна,-ны—надменно,-ный.
 Дуплё *н.*—дупло.
 Дуплявы,-лясты—дуплистый.
 Дураваць—шалить, дурачить-
 ся; глупить.
 Дурань *м.*—дурень, дурак.
 Дурасьлівы—дурашливый. Я.
 Кол. НЗі.
 Дурдола *м.*—дуралей,
 Дурнап'ян *м.*—белена, дурман
 (*бот. Datura L.*)
 Дурная *ж.*—дурочка.
 Дурнець—глупеть.
 Дурніла *м.*—дурень.
 Дурніна *ж.*—дурь, глупость.
 Дурніцы *ж. мн.*—буяк, голу-
 бика (*бот. Vaccinium uliginosum L.*)
 Дурны—глупый, шальной.
 Дурыла *м.*—дурачина.
 Дурылка *м.*—дурачок.
 Дух *м.*—1) дух, душа; 2) воз-
 дух, пар в бане.
 Духаўскія сьвяткі (Духаў-
 шчына)—Троицин день.
 Духам *прс.*—скоро, в миг.
 (*Духам зьбегаў*).
 Духовы—духовой.
 Духоўнік *м.*—духовник, духов-
 ная особа.
 Духоўніца *ж.*—духовное заве-
 щание.
 Душыць *каго*—душить, при-
 теснять.

Ды *зл.*—и, да и.
 Дыба *ж.*—ходуля; *прс.*—дыбом
 (*Дыба стаў. Баг. ДБ²² с.*).
 Дыбаць—ходить, приподнима-
 ясь на ножные пальцы, мед-
 ленно итти.
 Дыганье *н.*—приседание
 (реверанс).
 Дыгаць—приседать (делать
 реверанс).
 Дыгі *м. мн.*—*см.* дыганье.
 Дый *зл.*—да и.
 Дык *зл.*—то, так.
 Дыла *н.*—дышло, (*ср.* дышаль).
 Дыля,-леўка *ж.*—толстая доска.
 Дымніца *ж.*—1) дымовая тру-
 ба, 2) дымянка (*бот. Fumaria*). НТв.
 Дында *ж.*—босоножка. Сержп.
 Дындаваць—бездельничать,
 лентяйничать.
 Дындаль *м.*—бездельник, лен-
 тый.
 Дырда *аг.*—верзила, коломен-
 ская верста.
 Дырдіцца—вытягивать ноги
 (при смерти); умирать.
 Дыхавіца *ж.*—одышка, астма
 (болезнь).
 Дыхавічны—астмический;
 одышливый (*Дыхавічны*
конь).
 Дыхальны—дыхательный.
 Дыханье *н.*—дыхание; жизнь.
 Дыхаўка,-хніца *ж.*—дыхатель-
 ное горло, гортань.
 Дыхаць—дышать.
 Дыхнуць—дохнуть.
 Дыхту даць—насолить; про-
 брать.
 Дышаль *м.*—дышло (*ср.* дыла).
 Дыямэнт *м.*—алмаз.
 Д'ябал *м.*—дьявол.
 Д'ябаля *н.*—дьяволёнок.

Е (Є).

- Ёдка—больно от холода; морозно.
 Еднасьць ж.—единение.
 Ежа ж.—еда.
 Езьдзіць—ездить.
 Ёкат м.—пронзительный стон; вопль.
 Екатаньне н.—стонание.
 Катаць—стонать, визжать.
 Ёкаць, кнуць—икать, кнуть; биться (*Сэрца ёкае*).
 Ёлапень м.—еловый пенёк; остолоп.
 Елачка ж.—елочка.
 Елка ж.—ель, елка.
 Ёлка прс.—горько.
 Ёлкасьць ж.—горечь.
 Ёлкі—горький.
 Ёлуп м.—остолоп, олух.
 Ельница ж.—пихта (*бот. Abies Tourn.*) НТв.
 Ельницавыя—елевые (*бот. Abietaceae*). НТв.
 Еміна ж.—продовольствие, харчи.
- Ёмасьць ж.—вместимость. НТг.
 Ёмістасьць ж.—вместительность. НТв.
 Ёмісты—вместительный.
 Ёмка—ловко, метко, удобно (*На зборні ёй было ня ёмка, а ў другім месцы пабаіцца*. Ц. Гарт. С. Ц. 135 с.).
 Ёмкасьць ж.—ловкость, меткость.
 Ёмкі—ловкий, меткий.
 Ёнк м.—жалобный стон.
 Ёнканьне н.—стонание.
 Ёнкаць—стонать.
 Ёнчаньне н.—мучение, истязание.
 Ёнчыцца—мучиться.
 Ёнчыць—мучить, истязать.
 Ерш м.—ерш.
 Есны—с'естной, с'едобный.
 Есьці што—есть, кушать.
 Ёсьць, цека—есть (глагол вспомогательный).
 Ёўня ж.—овин.

Ж.

- Жаба ж.—лягушка; жаба.
 Жабачка ж.—лягушечка.
 Жабіны—лягушечий; жабий.
 Жабка ж.—лягушечка, ангина (болезнь).
 Жабраваньне н.—нищенствование.
 Жабнік м.—водокрас (*бот. Hydrocharis L.*) НТв.
 Жабраваць—нищенствовать.
 Жабрак м.—нищий.
 Жабрацкі, рачы—нищенский.
 Жабрацтва н.—нищенство.
 Жабрачка ж.—нищая, нищенка.
 Жабурьныне н.—лягушачья икра (яички).
 Жавальны—жевательный.
 Жаваньне н.—жевание.
- Жаваць што—жевать (*ср. жвакаць, жмякаць*).
 Жавіны—ежевичный.
 Жавіны ж. мн.—ежевика (ягоды).
 Жагнаны—благословенный.
 Жагнаньне н.—благословение, осенение крестом.
 Жагнацца—1) креститься; 2) прощаться.
 Жагнаць каго—благословлять, осенять крестом.
 Жаданы—желанный, желательный.
 Жаданьне н.—желание.
 Жадасьць ж.—жадность.
 Жадаць чаго—желать, хотеть.
 Жадліва—жадно, с жадностью.

Жадлівасьць ж.—см. жадасьць.

Жадлівы—жадный.

Жадны (польск. *zadny*)—только при отрицании—ни один.

Жак м.—вентеръ (рыболов. снасть).

Жалабліва—жалобно.

Жалаблівасьць ж.—печаль.

Жалаблівы—жалобный, печальный.

Жалабнік м.—печальник, заботник.

Жалаваць (-люю)—жалеть, сетовать.

Жаласна—жалко, трогательно.

Жаласны—жалкий, умильтельный, трогательный.

Жаласьліва—милостиво; умильтельно, трогательно.

Жаласьлівасьць ж.—сострадательность, трогательность. НТ₂.

Жаласьлівы—милосердный, сострадательный; трогательный.

Жаласьць ж.—1) жалость, сострадание; 2) печаль.

Жалеца н.—железо (ср. *зялеца*). НТ₃.

Жалёзісты—железистый.

Жалезка н.—утюг.

Жалезны—железный.

Жалезца н.—железко.

Жалейка ж.—свирель, флейта.

Жаліцца—жаловаться, роптать.

Жалкаваньне н.—сожаление.

Жалкаваць,-вацца—сожалеть.

Жалоба ж.—траур; панихида.

Жалобны—траурный.

Жаль м. (род. *жалю*)—жаль, печаль, сожаление, обида (*Жаль на каго*).

Жальба ж.—тоска, грусть.

Жалязьняк м.—1) заступ;

2) железняк. НТ₃.

Жандар м.—жандарм.

Жаніх м.—жених.

Жаніханьне н.—ухаживание за девицами, флирт.

Жаніхацца—ухаживать за девицами, флиrtовать.

Жаніцца з кім—жениться (на ком).

Жаніць каго—женить.

Жаніцьба ж.—женитьба.

Жанішок м.—уменьш. от *жаніх*.

Жанкі ж. мн.—женщины.

Жаноцкі,-ночы—женский.

Жаночае—женская болезнь, менструация.

Жануць каго—гнать.

Жанчына ж.—женщина.

Жарабё,-бя н.—жеребёнок.

Жарабец,-бок м.—жеребец.

Жарабіца ж.—молодая кобылица.

Жарабіцца—жеребиться.

Жарало н.—жерло.

Жарліва,-вы—прожорливо, -вый.

Жароўка ж.—лампочка накаливания.

Жарства ж.—гравий, дресва.

Жарт м.—шутка.

Жартаваньне н.—шутки.

Жартаваць з каго—шутить (над кем).

Жартаслоўе н.—каламбур. НТ₂.

Жартаслоўны—каламбурный. НТ₂.

Жартаслоўца м.—каламбурист. НТ₂.

Жартаўлівы,-тоўны—шутливый.

Жартаўнік,-тоўнік—шутник.

Жартаўніца ж.—шутница.

Жартачкі ж. мн.—шуточки.

Жарты м. мн.—шутки, шутство.

Жарэбная—жеребая (кобыла).

Жаўна ж.—жолна.

Жаўнер м.—солдат.

Жаўнерка ж.—солдатка.

Жаўнерскі—солдатскі.
Жаўранка ж.—жаворонок (Alauda).
Жаўтазель м.—дрок (бот. Genista L). НТв.
Жаўтасот м.—осот желтый (бот. Sonchus L). НТв.
Жаўтачка, -туха ж.—желтуха (болезнь).
Жаўток м.—желток.
Жаўтушка ж.—желтушник (бот. Erysimum L). НТв.
Жаўцець—желтеть.
Жаўцізна ж.—желтизна.
Жаўціць што—желтеть.
Жах м.—ужас. НТв.
Жахаць каго—пугать, страшить (Даль *цябе жахае*. Я. Кол. Водг. 100 с).
Жахліва—боязливо.
Жахлівасьць ж.—боязливость.
Жахлівы—боязливый, устрашающий.
Жахнуцца—ужаснуцца, устрашиться.
Жачка ж.—жнейка.
Жбан м.—жбан, кувшин; ковш.
Жбанок м.—кувшинец.
Жбаночак м.—кувшинчик.
Жвава—проворно, резво, бойко.
Жвавасьць ж.—проворство, резвость, живость; бойкость.
Жжавы—проворный, резвый, живой; бойкий.
Жваканье н.—жевание.
Жвакаць—жевать, жвакать.
Жванье н.—жевание.
Жвір м.—гравий, дресва (ср. жарства).
Жвяканье н.—чавканье.
Жвякаць—чавкать.
Жгачка ж.—изжога.
Жгучка ж.—крапива (ср. жыгучка).
Жлокаць што—с жадностью пить.
Жлоктанье н.—локанье.

Жлоктаць—локать.
Жлукта ж.—1) кадь для бученья белья; 2) обжора.
Жлуктаць—пить большими глотками.
Жлукціць (бялізну)—бучить бельё.
Жмакавы—жмыховый.
Жмакі м. мн.—выжимки, жмыхи.
Жманьне н.—выжимание, сдавливание.
Жмаць што, каго—жать, давить.
Жменя ж.—горсть.
Жмінда сс.—скрыга (ср. скупяндзя).
Жмудзяк м.—жмудин, литвин.
Жмут м.—1) пук, клок (волос); 2) пучок, связка (пеньки).
Жмякаць—жвакаць.
Жнейка ж.—жнейка, жнея (ср. жачка).
Жнец м. (мн. л. жанцы)—жнец.
Жніва, -во н.—жатва.
Жнівень м.—август.
Жнівеньне, -вішча н.—сжатое поле.
Жніўны—жатвенный.
Жолаб м.—жолоб; выдолбленная колода.
Жолуд (мн. л. жалуды) м.—жолудь.
Жомчуг м.—жемчуг.
Жонка (мн. л. жонкі) ж.—жена.
Жораў м.—журавль (Grus).
Жорны ж. мн.—ручная мельница.
Жорстка—жестко, жестоко, сурово.
Жорсткасьць ж.—жесткость, жестокость, суровость.
Жорскі—жесткий, сухой, черствый; жестокий, суровый.
Жоўкнуць—желтеть.
Жоўты—желтый.
Жоўць ж.—желчь.

- Жуда ж.**—жуть.
Жудасна—жутко, страшно.
Жудасны—жуткий, страшный.
Жужаль ж.—жужелица, жел-
 ка, жаль (зоол. *Carabus*).
Жужля ж.—шлак. НТэ.
Жуйка ж.—жвачка.
Жуковіна ж.—перстень,
 кольцо. Сержп.
Жумрыць што—есть. Сержп.
Жупан м.—кафтан.
Жупіць—говорить, беседовать,
 разговаривать. (*Што каму
 рупіць, той тое й жупіць*).
Жуплівы—разговорчивый,
 словоохотливый.
Жур м.—клюквенный кисель.
Журавель м.—1) журавль;
 2) шест у колодца.
Журавельны—журавлиный.
Журавінны—клюквенный.
Журавіны ж. мн.—клюква
 (бот. *Vaccinium Oxococcus* L.).
Журба ж.—грусть, тоска,
 печаль.
Журбаваца, -ваць=журыца.
Журбліва—грустно, минорно.
Журблівы—грустный, минор-
 ный НТэ.
Журыца—грустить, скучать,
 печалиться.
Жучок м.—жук; пряжка для
 лаптей. Сержп.
Жучыць каго—бранить, ругать.
Жываед м.—живоглот.
Жывакоств м.—окопник (бот.
Symphytum L.). НТэ.
Жывасілам—наильно.
Жыватворчы—живительный.
Жываток м.—животик.
Жываты м. мн.—домашние
 пожитки; домашний скот.
Жываціна ж.—скотина.
Жывёла н.—животное.
Жывёліна ж.—животина, жы-
 вотное.
Жывёліны—животный.
- Жывёльнасьць ж.**—животное
 царство, фауна. НТэ.
Жывец м.—живчик.
Жывіца н.—смола, древесный
 клей, канифоль.
Жывіцца (-ўлюся)—кормить-
 ся, питаться.
Жывіць (-ўлю) каго—кор-
 мить, питать.
Жывот м.—1) живот; жизнь;
 2) житие. (*Ануфры чытае
 жывоты сьвятых*. Баг.
 СБ. 77 ст.).
Жыг м.—миг.
Жыгала н.—шило для выжи-
 гания дерева; жало.
Жыгаць—сноваць, мелькать.
Жыгаць, гануць каго—хле-
 стать, стнуть, ударить (хле-
 стким).
Жыгучка ж.—крапива (ср.
 жгучка).
Жыжа ж.—огонь.
Жыжка ж.—1) жидкость;
 2) крапива.
Жыла ж.—1) вена; 2) жила
 (ср. зложжа).
Жыламаць ж.—жимолость
 (*Lonicera Xylostemum* L.).
Жыр м.—кормежка (*Качкі
 паляцелі на жыр*).
Жыраваньне ж.—откармли-
 вание, кормление.
Жыраваца—откармливаться,
 кормиться.
Жыраваць каго—откармли-
 вать, кормить.
Жырафа ж.—жирафа. ЗТ.
Жыта н.—жито, рожь (бот.
Secale L.).
Жыта н. зб.—жито на корне;
 хлеба.
Жытні—ржаной.
Жытнішча н.—ржаное поле.
Жыўленьне н.—прокормление,
 питание.
Жыўнасьць ж.—корм; домаш-
 ние животные.

Жыўцом—живьём.
 Жыхар м.—житель.
 Жыхарка ж.—жительница.
 Жыхарскі—жительский.
 Жыхарства н.—жительство.
 Жыцік м.—плевел (*бот.*
Lolium L.).
 Жыць—жить, обитать.
 Жыццё н.—житьё, жизнь.
 Жыццёвасьць ж.—жизнен-
 ность.
 Жыццёвы—жизненный.
 Жыццяпіс м.—биография,
 жизнеописание. НТ₂.
 Жыццяпісец м.—биограф,
 жизнеописатель. НТ₂.

Жыццяпісны—биографиче-
 ский, жизнеописательный.
 Жыццячыннасьць ж.—жизне-
 деятельность. НТ₄.
 Жыццячынны—жизнедеятель-
 ный.
 Жычка ж.—красная хлопчато-
 бумажная ленточка в косе
 (*Коска жычкаю павіта.*
 Я. Куп. Шл. ж. 95 с.).
 Жэбры ж. мн.—жабры.
 Жэрдка ж.—жердь.
 Жэрці што—жрать, пожирать.
 Жэўжык м.—живчик; верто-
 прах, пострел.

3.

З прыйм. з род.—из (чего); с,
 от (чего); з творн.—с (кем,
 чем).
 За прыйм. з творн.—при (*За*
бацькамі лепей было жыці);
 з він.—во время (*За Саса*
было досыць мяса); чрез,
 спустя (*За гадзіну прыйду*);
 злуч.—чем, нежели (при
 сравнит. степени).
 Заамбонны—заамвонный.
 Заабонны—предрассудоч-
 ный; суеверный.
 Заабоны м. мн.—предра-
 судки, суеверие (*Рэлігійныя*
заабоны).
 Забава ж.—1) забава, игра;
 2) промедление.
 Забавіцца, -віць—см. забавляц-
 ца, ляць.
 Забазяцца—загуляться, за-
 ходиться.
 Забагацець—разбогатеть.
 Забалбатаць, = лматаць—зало-
 потать.
 Забаранаваць што—заборо-
 нить.
 Забараняць, -ніць што каму
 —запрещать, ретить.

Забарвіць што—закрасить.
 Я. Кол. НЗ XVIII
 Забарсваць, -саць (*абору*)—
 продевать бечевку в лапоть.
 Забаўка ж.—1) игра, игрушка;
 2) замедление.
 Забаўлены—замедленный,
 задержанный.
 Забаўляцца, -бавіцца—1) раз-
 влекаться, -лечься; 2) замед-
 ливаться, -литься.
 Забаўляць, -бавіць каго—
 развлекать, -лечь, занимать,
 -нять; 2) задерживать, -жать.
 Забаўна—1) занимательно;
 2) медленно.
 Забаўны—1) занимательный;
 2) медлительный.
 Забачыцца з кім—увидеться.
 Забачыць каго, што—завидеть.
 Забегі м. мн.—искательство,
 проiski.
 Забесьпячаць, -бясьпечыць
 што, каго—обеспечивать,
 -печить застраховать.
 Забесьпячэньне н.—обеспе-
 чение, гарантия.
 Забіваць, -біць што, каго—
 забивать, забить; убивать,
 убить.

Забіраць, забраць *што, каго*—забирать, забрать.
Забіркаваць—зарубить на бирке, заметить.
Забіты—убитый.
Забліскаець—заблестеть.
Заблуканы—1) потерянный; 2) заблудший.
Заблуканьне *н.*—заблуждение, затмение.
Заблукацца—заблудиться.
Забляклы—поблеклый, бледный.
Заблякнуць—поблекнуть.
Забожкацца—начать божиться.
Забойства *н.*—убийство.
Забойца *м.*—убийца.
Заборысты—складчатый (*Заборысты каўнер. Нс.*).
Забочча *н.*—закромы; место по сторонам чего-либо.
Забракоўваць, каваць *што, каго*—забраковывать, ковать.
Забразкатаць—зазвенеть.
Забрасьнелы—заплесневелый.
Забрасьнець—заплесневеть.
Забрахаць—залаять.
Забруджвацца, дзіцца—загрязняться, ниться.
Забрусьнець—загореть (*ср. брусьнець*).
Забрынкаць—забренчать.
Забудаваць *н.*—застройка, застраивание.
Забудованы—застроенный.
Забудоўваць, даваць *што*—застраивать, роить.
Забураны—разрушенный.
Забурваць, рыць *што*—разрушать, шить.
Забывака *аг.*—забывчивый, -вая.
Забывацца, быцца—забывать, забыть.
Забьўчасць *ж.*—забывчивость.

Забьўчы—забывчивый.
Забьўць *н.*—забытьё, забвение.
Забяганьне *н.*—заискивание.
Забягаць, бегчы—заискивать, снискать расположение.
Забяляць, ліць *што*—1) побелить, лить; 2) приправлять, -вить сметаной.
Забясьпека *ж.*—предохранение, гарантия.
Забясьпечваць—*см.* забесьпячаць.
Забясьпечнік *м.*—предохранитель.
Забясьпечны—предохранительный.
Заваблены—заманенный.
Завабліваньне *н.*—заманивание, приманивание.
Завабліваць, біць *каго*—заманивать, нить; завлекать, -влечь.
Завада *ж.*—1) препятствие, помеха; 2) порок, изъян.
Завадзіць каму—повредить.
Завадзіць, весці *што, каго*—заводить, вести; завлекать, -завлечь.
Завадна—вредно.
Завадны—вредный.
Зававьва *ж.*—завоевание.
Зававьваць, яваць *што*—завоевывать, евать.
Заважнець—заважничать.
Завазіць, везці *што, каго*—завозить, завезть.
Завала *ж.*—задвижка, засов.
Завалакаць, лачы *што*—затягивать, тянуть.
Заваліцца—завалиться, затеряться; обрушиться.
Завальле *н.*—осыпь. НТб.
Заварат *м.*—опушка леса.
Заварваць, рыць *што*—1) заваривать, рить; 2) закалывать, лить (топор).

Заварка ж.—закалка.
Завертка ж.—завёртка (оглоблей у саней).
Заверць ж.—вихорь.
Завея ж.—снежная мятель.
Завілы—сложный, запутанный.
Завідна—засветло.
Завінаваціцца—оказаться должником.
Завінацца,-нуцца—1) завёртываться, завертеться, укутываться,-таться; 2) усердно приниматься,-няться за работу. (*Як завінулiся, дык завідна ўсё чыста сена згралі.* Нс.).
Завінаць,-нуць што—завёртывать,-тегь.
Завіняцца,-ніцца—входить, войти в долги.
Завіруха ж.—мятель, буря с снегом.
Завітаць—приехать с поздравлением (*Хто першы ў госьці завітае.* Я. Кол. НЗ XII).
Завіхацца—заколебаться.
Завіхаць,-хнуць—махать, махнуть.
Завішчаць—завизжать, завопить.
Завод м.—1) порода, культура скота; 2) обман.
Завоз м.—большая очередь на мельнице.
Завочны—заочный.
Завошта—за что.
Завугольле н.—задворок. Я. Кол. НЗ V.
Завушнік м.—наушник.
Завушніца ж.—серьга.
Завязка ж.—завязка, шнурок для завязывания меха.
Завялікі—чересчур большой.
Завярца—уверяться.
Завярнуцца—отвернуться (*Міхаіл тут плюнуў, завярнуўся.* Я. Кол. НЗ X).
Завярэньне н.—уверение.

Загаворваць,-варыць каго, што—заговаривать,-ворить.
Загад м.—приказ, распоряжение.
Загадваньне н.—1) приказывание; 2) заведывание.
Загадваць,-даць 1) *што*—приказывать,-заты; 2) *чым*—заведывать.
Загадзіць каго—помирить; *непер.*—повременить.
Загадзя—заранее; заблаговременно.
Загадка ж.—загадка.
Загадковасьць ж.—загадочность. НТэ.
Загадковы—загадочный.
Загадны—затейливый; повелительный.
Загадчык м.—заведующий.
Загадчыца ж.—заведующая.
Загаласаваць—завопить.
Загалавак м.—заглавие.
Загальяцца,-ліцца—обнажаться,-житься.
Загальяць,-ліць што, каго—1) обнажать,-жить; 2) забривать,-рить.
Загамаваньне—успокоиться.
Загаманіць—заговорить, загаддеть.
Загана ж.—порок, охулка.
Заганены—опороченный.
Заганьваць,-ніць каго—опорочивать,-чить.
Загарад м.—перегородка. Я. Кол. НЗ XV.
Загарадзь ж.—изгородь.
Загарадка ж.—перегородка, ограда.
Загараджаць,-дзіць што—загораживать,-родить.
Загарлаць—загорланить.
Загарнуць што—завернуть, загресть.
Загасьцявацца—загоститься.
Загаціць што—запрудить.

Загваздка ж.—1) загваздка;
 2) чека у колесной оси.
Загін м.—загиб.
Загінаць, загінуць—пропадать.
 -паць; погібаць, погібнуць.
Загінаць, загінуць што—заги-
 бать, загнуть.
Загінка ж.—загибка.
Заглузьдзіцца—обезуметь, по-
 терять память.
Заглузьдзіць каго—отбить
 память (у кого).
Заглядацца, гледзіцца на каго
 -засматриваться, засмот-
 реться.
Загневаць каго—прогневать;
непер.—прогневаться, рассер-
 диться.
Загнет м.—очаг при печи.
Загниваць, гніць—загнивать,
 -нить.
Загнілы—загнивший.
Загнойваць, гнаіць што—уна-
 воживать, возить; загноить.
Загоены—закливленый
 (о ране).
Загойваньне н.—закливление.
Загойвацца, гаіцца—закли-
 вляться, виться (о ране).
Загойваць, гаіць што—закли-
 влять, вить (рану).
Заголены—обнаженный; за-
 бритый.
Загон м.-нка ж.—часть полосы.
Загортаць што—завёрты-
 вать.
Загрукаць, катаць—застучать.
Загрэбаваны—пренебрежен-
 ный.
Загрэбаваць—пренебречь.
Загуба ж.—потеря; гибель.
Загубіцца—утеряться, зате-
 ряться.
Загубіць што—утерять, зате-
 рять.
Загультаіцца—залениться.
Загуменьне н.—место за гум-
 ном.

Загуста—слишком густо.
Загусьці—заплакать, зареветь,
 завуть.
Задаваньне н.—задание,
 назначение; превозношение.
Задавацца, дацца—1) удавать-
 ся, удасться; 2) гордиться,
 превозноситься.
Задаваць, даць—1) *што*—за-
 давать, -дать; 2) *чаго*—при-
 чиняць, -нить (*тугі, клопату*).
Зададзены—заданный; пред-
 ложенный.
Заданьне н.—задание; тема;
 назначение. НТ₂.
Заданьнік м.—темник. НТ₂.
Задарма—бесплатно, даром.
Задарма, дарэмна—напрасно,
 невинно.
Задаўнены—затянутый на
 долгий срок.
Задаўнівацца, ніцца—затяги-
 ваться, тянуться на долгий
 срок.
Задзейкаць—пустить молву.
Задзеўбаны—заклеваный.
Задзіра м.—задира.
Задзіраць, дзерці што, каго
 —задирать, -драть.
Задзірліва—задирчиво.
Задзірлівасьць ж.—задирчи-
 вость.
Задзірлівы—задирчивый.
Задзіўляць, дзівіць каго—
 удивлять, -вить.
Задзюбаць, дзяўбаць што,
каго—заклевать.
Задлякацца—замешкаться
 (*Крыху задлякаўся з канём.*
 Я. Куп. Шл. ж. 235 с.).
Заднікі м. мн.—каблуки.
Задобраны—1) приправлен-
 ный; 2) подкупленный.
Задобрываць, брыць што—
 1) приправлять, -вить (ку-
 шанье); 2) *каго*—подкупать,
 -пить.

Задок м.—зад.
Задор м.—задор, ссора, спор.
Задорысты—задорный.
Задосыць—вполне достаточно.
Задранцьвелы—закостенелый, онемелый.
Задранцьвель—закостенеть, онеметь.
Задрапаны—разорванный ногтями.
Задрапаць што, каго—схватить ногтями, разорвать.
Задраты—1) разорванный, убитый; 2) поднятый вверх.
Задраць—см. **задзіраць**.
Задрыпа ж.—грязнуха.
Задрыпаны—испачканный, замаранный, грязный.
Задрыпацца—испачкаться, замараться.
Задрыпаць што—испачкать, замарать.
Задубелы—окостенелый, замерзлый.
Задубець—закостенеть, замерзнуть.
Задужа—крепковато.
Задум м.—замысел. НТ₂.
Задума ж.—задумчивость. Я. Кол. НЗ, 7 ст.
Задумваць, маць што—задумывать, -мать, замышлять, замыслить.
Задуменны—задумчивый.
Задурець каго—одурачить; *непер.*—начать дурить.
Задуха ж.—жар, духота.
Задужны—заупокойный, поминальный (*Задужны дзень*).
Задужкі ж. мн.—поминальные усопших.
Задужыць каго—задушить.
Заезд ж.—мошара (оводы, комары, мошки и проч).
Заедкі м. мн.—закуска.
Заезд м.—заезд, набег.
Заезны—заезжий (*Заезны двор*).
Заекатаць—застонать.

Заенчыцца, чыць—замучиться, застонаться.
Зажадаць чаго—захотеть.
Зажартаваць—1) начать шутить; 2) подшутить.
Зажога аг.—поджигатель, -льница.
Зажоўклы—пожелтевший.
Зажоўкнуць—пожелтеть.
Зажурыцца—загрустить.
Зажывацца, жыцца з чаго—разживаться, -житься.
Зажываць, жыць што—наживать, нажить.
Зажынаць—начать жать.
Зажынікі ж. мн.—зажин, начало жатвы.
Зазасьціць што, каго—заслонить.
Зазвычайны—вошедший в обыкновение.
Зазвычайвацца, чаіцца—входить, войти в обыкновение.
Зазвычайваць, чаіць што—вводить, ввести в обыкновение.
Зазвычай—обыкновенно, по обыкновению.
Зазімак м.—начало зимы.
Зазірацца—засматриваться.
Зазіраць—засматривать, поглядывать вкось.
Зазірнаць—посмотреть, глянуть.
Зазлавацца, ваць—рассердиться.
Зазнаёмлівацца, міцца—заводить, завести знакомство.
Зазнаёмліваць, міць каго—ознакомливать, -комить.
Зазнаць што—испытать, изведать (*Зазнаць гора*).
Зазыкаць—зазычать.
Зайздрасыць ж. (польск. zażydrosć)—зависть.
Зайздросны—завидный.
Зайздросьлівы—завистливый.
Зайздросьнік м.—завистник.

Зайдросьніца ж.—завистни-
ца.
Зайдросьніца, -ціць з чаго
—завидовать.
Займацца, заняцца—1) зани-
маться, нятыся; 2) начинаться,
-чатся.
Займаць, няць што—зани-
мать, нять.
Займеньне н.—псевдоним. НТ₂.
Займеньнік м.—местоимение.
Займенны—псевдонимный; ме-
стоименный.
Займя н.—местоимение. Тар.
Заіржаць—заржать.
Заіржавець—заржаветь.
Зайсьце н.—захождение, заход.
Зайсьціся—см. захадзіцца.
Зайчаня н.—зайчонок.
Зайчы—заячий.
Зайчыха ж.—зайчиха.
Закавулак м.—закоулок,
заулок.
Заказ м.—1) заказ; 2) приказ;
3) запрет.
Заказаны—1) заказанный;
2) запрещенный.
Заказваць, заць што—1) за-
казывать, зать; 2) запрещать,
-тить; 3) назначать, -чить.
Закалюка ж.—заковыка.
Я. Куп. Шл. ж. 235 с.
Закаменаваць каго, што—за-
бросать камнями.
Заканчэньне н.—окончание,
финал. НТ₂.
Закапырсьціцца—заупрямить-
ся. Ц. Гар. СЦ. 98 с.
Закаржавець—засохнуть
сверху.
Закаржэлы—засушенный
сверху.
Закархвацца, -хацца—закаш-
ливаться, ляться.
Закарцеца дзс. безас.—силь-
но захотеться.
Закарэлы—засохший.
Закарэць—засохнуць.

Закасаны—засученный.
Закасвайне н.—засучивание
(рукавов).
Закасваць, саць што—засучи-
вать, -чить.
Закасованы—зачеркнутый,
исключенный.
Закасоўваць, саваць што—
зачеркивать, ркнуть, исклю-
чать, -чить.
Закатны—раскатистый. (Сьмя-
яцца закатным сьмехам.
Я. Кол. НЗ III).
Закаханы—влюблённый.
Закаханьне н.—влюблённость.
Закахацца—влюбиться.
Закачаць—см. закочваць.
Закаштаваць што—испробо-
вать, отведать.
Заквапіцца на што—позави-
довать, позариться.
Заквітаць што—засчитать.
Закелзаны—взнузданный.
Закелзваць, закялзаць каго
—взнуздывать, -дать.
Закід м.—выпад (против
кого); упрек.
Закідаць, закінуць каго, што
—забрасывать, забросить;
делать выпад.
Закідка ж.—забрасывание.
Закілзаць—см. закелзваць.
Закінуцца—затеряться.
Закіп м.—закипание.
Закісаньне н.—брожение.
Закісаць—закисать; начать
бродиться.
Закітованы—замазанный, за-
лепленный замазкой.
Закітоўваць, таваць што—
залепливать, -пить замазкой.
Заклад м.—1) основание, за-
кладка; 2) учреждение; 3) за-
лог; 4) пари.
Закладацца, ласьціся з кім—
биться, побиться об за-
клад.

Закладаць, -класьці што—1) основывать, -новать; 2) закладывать, -ложить.

Закладзены—заложенный; основанный.

Закладзіны ж. мн.—закладка.

Закладнік м.—закладчик, залогодатель.

Заклён м.—заклятие.

Заклік м.—клич, призыв.

Заклікаць каго—позвать, пригласить, ангажировать.

Заклікаць каго—засывать.

Заклінальны—заклинательный.

Заклінаць, закласьці каго—заклинать, заклясть; проклинать, проклясть.

Закляты—1) заколдованный; 2) заклятый, проклятый.

Закон м.—1) закон; 2) вера; 3) монашеский орден.

Законадавец м.—законодатель.

Законадаўства н.—законодательство.

Законадаўчы—законодательный.

Законьнік м.—монах.

Законьніца ж.—монашка.

Закончаны—оконченный, совершенный (*Закончаны від дзеяслова*).

Закончыць што—кончить, совершить.

Закопваньне н.—закапывание.

Закопваць, закапаць што, каго—закапывать, закопать.

Закосьніца ж.—лента в косе.

Закохкаць—закряхтеть (*Лядок закохкае*. Я. Кол. НЗ XIX).

Закочваньне н.—закатывание.

Закочваць, закачаць што—закатывать, -тить.

Закошваньне н.—закашивание.

Закошваць, закасіць што—закашивать, закосить.

Закрадацца, закрасьціся—закрадываться, закрасться.

Закракаць—закаркать.

Закройваць, закраіць што—закраивать, закрыть.

Закрутак м.—поворот (*Закрутак вулкі*. Ц. Гар. СЦ, 67с).

Закрутка ж.—завёртка, щеколда с вертящимся вокруг засовом.

Закручваць, закруціць што—закручивать, закрутить, завёртывать, завертеть.

Закупліваць, піць што—закупать, -пить; *піць імшу*—заказать обедню. Я. Куп. Шл. ж. 167с.

Закупнік м.—закупщик.

Закурваць, закурыць што—закапчивать, закоптить.

Закуска ж.—закуска.

Закута ж.—хлев.

Закутваць, таць што—закутывать, -тать; отгораживать, -родить.

Закутка ж.—отгородка.

Закуты—закованный.

Закуць каго—заковать.

Заламка ж.—колдовское заламывание ржи.

Залапатацца—заболтаться.

Залапатаць—заболтать (языком).

Залапліваць, залапіць—заплачивать, заплатить.

Заласкатаць—защекотать.

Залатуха ж.—золотуха (болезнь); анютины глазки (цветок).

Залаты—золотой.

Залашчваць, шчыць каго—умилостивлять, -стивить.

Залвіца ж.—золовка.

Залева ж.—ливень. НТз.

Залеглы—залежалый.

Заледзьве прс.—едва-едва, чуть-чуть.

Залежаць—зависеть.

- Залежнасьць ж.**—зависимость.
Залежны—зависимый.
Залежыць дзс. безас.—зависит.
Залепляваць, ляпіць што—залепливать, лепить; заклеивать, -ить.
Залетась—в позапрошлый год.
Залеташні—позапрошлогодний.
Залёты м. мн.—ухаживание; флирт.
Залік м.—зачёт.
Залікавы, чальны—зачётный.
Заліпаньне н.—залепление, заклейка.
Заліпаць—слипаться.
Заліць каму—досаждать.
Залічаць, чыць што, каго—зачислять, -лить; засчитывать, -тать.
Залішак м.—излишек.
Залішні—излишний.
Залюга м.—гарнизон.
Залюгавы—гарнизонный. ВТ.
Залюза ж.—железа.
Залюжна—упорно, настойчиво.
Залюзісты—железистый.
Залюзьніца ж.—норичник (бот. *Scrofularia l.*). НТэ.
Залюўка ж.—см. залўца.
Залука ж.—вербовка.
Залучаць, чыць каго, што—включать, -чить; вербовать, завербовать.
Зальжэць дзс. безас.—полегчать.
Залыпаць—захлопаць (Залыпалі блудныя вочы. Я. Куп. Шл. ж. 82 с.).
Залысець—полысеть.
Залысіць што—обтесать (древо).
Залюдненасьць ж.—населенность. НТэ.
Залюднены—заселенный, населенный.
Залюдненьне н.—заселение. НТэ.
Залюдняяца, ніцца—заселять-ся, -литься, быть заселенным.
- Залюдняяць, -ніць што**—заселять, -лить.
Залязаць, лезыць—залезать, -зти; влезать, -зти.
Заляпіць што—залепить, заклеить.
Заляцаца да каго—ухаживать, флиртовать.
Замагляваны—заглаженный.
Замагляваць што—загладить.
Замала—совсем мало.
Замалёваны—закрашенный.
Замалёўваць, ляваць што—закрашивать, -сить.
За-малым прс.—почти, чуть-чуть не.
Замамыліца—надуть губы.
Замардованы, даваны—замученный, измученный.
Замардоўвацца, давацца—измучиваться, чаться.
Замардоўваць, даваць каго—замучивать, -чить.
Замаркоціца—запечалиться.
Замармытаць—зареветь (подобно медведю).
Замаруджаны—замедленный.
Замаруджаць, дзіць што—замедлять, -лить.
Замасолены—замусленный, засаленный.
Замасольваць, ліць што—замусливать, -лить.
Заматацца—замотаться, сбиться, спутаться.
Замаяўляць, замовіць што, каго—заговаривать, -ворить.
Змах м.—покушение. ЮТ.
Замачованы—закрепленный.
Замачоўваць, цаваць што—закреплять, -пить.
Замежны—внешний, заграничный.
Замена н. ж.—замена; обращение (*мат.*); превращение (*Замена дробных мер у буйныя*); раздробление (*Замена буйных мер у дробныя*). НТі.

Замэньваць, мяніць што—
 1) заменять, -нить; 2) обра-
 щать, -тить (*число*).
Замер м.—намерение.
Замерзлы—замерзший.
Замерыць—вознамериться.
Замест чаго—вместо (чего).
Замесь ж.—мешание теста.
Замёты м. мн.—снежные
 заносы. НТз.
Замець ж.—мятель с ветром.
Замешваньне н.—замешивание.
Замешваць, мясіць што—
 замешивать, -месить.
Замілаваньне н.—любовь.
Замілаваць—полюбить.
Заміраць, замерці—замирать,
 замереть; умирать; чахнуть.
Заміргаць—заморгать.
Замірэнне н.—мир, прими-
 рение; перемирие.
Замкавы—замковый.
Замкнёны—замкнутый. (*Замк-
 нёная вязка*. НТб).
Замковы—замочный.
Замнога—многовато.
Замова ж.—заговор. НТз.
Замовіць—см. замаўляць.
Заможна—богато.
Заможнасьць ж.—богатство,
 зажиточность.
Заможны—богатый, зажиточ-
 ный.
Замолода—смолоду.
Заморак м.—заморыш.
Замоўка м.—заговор.
Замоўлены—заговоренный.
Замоцна—крепковато.
Замста ж.—забвение; забывчи-
 вость; умственное затмение.
Замсьціць дзс. безас.—затмить,
 омрачить.
Замудраваць—замудрить.
Замужка ж.—замужняя жен-
 щина.
Замурзваць, заць што—запач-
 кивать, -кать (лицо); замар-
 вать, -рать.

Замурованы—заложенный
 кирпичем (камнями).
Замуроўваць, раваць што—
 закладывать, -класть кирпи-
 чем (камнями).
Замчаць каго—довести, дом-
 чать. НЗ ХХІV.
Замчышча н.—место замка.
Замшыцца—покрыться мхом.
Замыкальны—заключитель-
 ный, замыкающий.
Замыканьне н.—запирание на
 ключ, заключение.
Замыкацца, замкнуцца—запи-
 раться, запереться.
Замыкаць, замкнуць каго, што
 —запирать; заключать, -чить
Замяклы—замоклый, вымок-
 ший.
Замякнуць—замокнуть.
Замяняць—см. замэньваць.
Замярацца—иметь намерение,
 намереваться.
Замярзаньне н.—замерзание.
Замярзаць, замерзнуць—замер-
 зать, -знуть.
Замятуха ж.—вьюга, метелица
 с ветром.
Замятушыцца—засуетиться.
Замяшаньне н.—замешатель-
 ство, смятение, суматоха.
Замяшчэнне н.—замещение.
 НТг.
Занадта—чересчур, слишком.
Занатурвацца, рыцца—каприз-
 ничать, закапризничать; уп-
 рямяться, заупрямяться.
Занепадаць, заняпасці—кло-
 ниться, склониться к упад-
 ку.
Занітаваньне м.—запайка.
Занітованы—запаенный.
Занітоўваць, таваць што—
 запивать, -ять.
Зануджаць, занудзіць каго—
 изнужать, -рить.
Занузданы—взнузданный.
Зануздаць каго—взнуздать.

Зануздка *ж.*—взнуздание.
 Занураны—изнуренный.
 Занурваць, *рыць каго*—изну-
 рять, -рить.
 Заныдвіць—извыть, зацахнуть.
 Заняволены—взятый в нево-
 лю, порабощенный.
 Занявольены *н.*—порабоще-
 ние.
 Занявольваць, *ліць каго*—по-
 рабощать, поработить.
 Занядбаны—пренебреженный,
 забытый.
 Занядбаньне *н.*—пенебрежение,
 нерадение, забвение.
 Занядбаць *што*—пенебrecь,
 забыть.
 Занядужваць, *дужыць*—захво-
 рать; занемогаць, -мочь.
 Занямелы—онемевший.
 Занямець—онеметь.
 Заняпад *м.*—упадок (*Заняпад*
духа. НТ₄).
 Заняпасыці—*см.* занепадаць.
 Заняханьне *н.*—небрежение.
 Заняхаць *што, каго*—оста-
 вить в небрежении (*ср.* ня-
 хай).
 Занятак *м.*—занятие.
 Заняць—*см.* займаць.
 Запаведзь *ж.*—брачный ро-
 зыск, объявление о брачу-
 щихся.
 Запаветрывацца, *рыцца*—про-
 падаць, пропасть.
 Запаветрыць—заразить воздух;
 завоняць.
 Запаганьваць, *ніць што*—опо-
 ганиваць, -нить.
 Западабаць *каго*—полюбить.
 Западаць, *запасыці*—упадаць,
 упасть; клониться к упадку;
 пропадаць, пропасть.
 Западзіна *ж.*—впадина. НТ₃.
 Западлы—впалый, обвисший.
 Запознавацца з *кім*—заво-
 дить знакомство.
 Запозьніцца—опоздать.

Запазычаны—заимствованный.
 Запазычаньне *н.*—заимство-
 вание.
 Запазычаць, *зычыць што*—
 заимствовать, позаимство-
 вать.
 Запакованы—увязанный.
 Запакоўваць, *каваць што*—
 увязывать, -зять в тюки;
 упаковываць, -ковать.
 Запал *м.*—1) загар (лица);
 2) раздражение, горячность;
 3) энтузиазм. НТ₂.
 Запаланены *н.*—пленение,
 засилье.
 Запаланяць, *ніць каго*—пле-
 няць, -нить.
 Запаленец *м.*—1) зажигатель;
 2) энтузиаст. НТ₂.
 Запалены *н.*—воспаление.
 Запалка *ж.*—зажигательная
 спичка.
 Запальваньне *н.*—зажигание.
 Запальвацца, *ліцца*—1) заго-
 раться, -реться; 2) воспалять-
 ся, -литься.
 Запальваць, *ліць што*—зажи-
 гать, -жечь; воспаляць,
 -нить.
 Запамін *м.*—забвение.
 Запамінаньне *н.*—забывание.
 Запамінацца, *запаміцца*—
 приходиться, притти в забве-
 ние.
 Запамыталасьць *ж.*—беспамят-
 ство, забывчивость.
 Запамыталы—беспамятный,
 забывчивый.
 Запамытаны—забытый.
 Запамытаць, *таваць што, каго*
 —забыць.
 Запанаваць—забарствовать.
 Запанелы—чванливы, спесивый
 Запанець—зачваниться.
 Запарошына *ж.*—засорение.
 Запарошыць *што*—запоро-
 шить, засорить (глаз).
 Запасіць *што*—запасать.

Запаскуджваць, -дзіць *што*—
 —загаживать, загадить.
 Запасьліва—с запасом, береж-
 ливо.
 Запасьлівасьць *ж.*—береж-
 ливость.
 Запасьлівы—бережливый.
 Запасьці *см.*—западаць.
 Запацкаць *што*—запачкать
 (*ср.* запэцкаць).
 Заперазаць—*см.* запярэзваць.
 Запільнованы—подсмотрен-
 ный, замеченный.
 Запільнаваць *каго, што*—ус-
 мотреть, заметить.
 Запінацца, запнуцца—оста-
 навливаются, новиться.
 Запінаць, -пнуць *што каму*
 —преграждать, -градить
 (путь).
 Запіс *м.*—1) запись; 2) заве-
 щание.
 Запісваньне *н.*—записывание.
 Запісваць, -саць *што*—записы-
 вать, -сать; отказывать, -зать
 (что).
 Запіхаць, -хнуць *што*—запи-
 хивать, -хнуть; затыкать, за-
 ткнуть.
 Заплата *ж.*—уплата, возна-
 граждение, награда.
 Заплачваць, -лаціць *што*—уп-
 лачивать, -тить.
 Запліканьне *н.*—застегивание.
 Заплікацца—застегиваться.
 Заплікаць, -кнуць *што*—засте-
 гивать, -гнуть.
 Заплодненьне *н.*—оплодотво-
 рение. НТб.
 Заплодзяць, -ніць *каго*—опло-
 дотворять, -рить.
 Заплодня *ж.*—антеридий. НТб.
 Заплот *м.*—ограда, место за
 оградой.
 Запутаны—запутанный.
 Запутаньне *н.*—омрачение.
 Запутвацца, -тацца—запуты-
 ваться, -таться; заблудиться.

Заплямлены—запятнанный.
 Заплямліваць, -міць *што, каго*
 —запятнывать, -нать.
 Запнуць—*см.* запінаць.
 Запозна—поздненько, поздно-
 вато.
 Запозны—запоздалый.
 Запоіны *ж. мн.*—угощение
 при помолвке.
 Запомнены—забытый.
 Запорына *ж.*—препятствие
 (*Дарам запорыну ставіці*
сіле такой. Шл. ж. 77 с.).
 Запрагаць, запрэгчы *каго*—
 запрягать, запрячь.
 Запраданы—проданный.
 Запрадаць *што*—продать;
каго—озадачить.
 Запрапашчоны, пашчы—про-
 паший, погибший.
 Запраторыць *што*—запрягать,
 упрягать (*Жывую сілу не*
запраторыш ты ў магілу.
 Я. Кол. НЗ XIX).
 Запрашалыны—пригласитель-
 ный.
 Запрашаць, -сіць *каго*—при-
 глашать, -ласить.
 Запрашэньне *н.*—приглаше-
 ние.
 Запрацавацца—заработаться.
 Запрацаваць *што*—зарабо-
 тать.
 Запродаж *м.*—запродажа.
 Запросіны *ж. мн.*—пригла-
 шение; угощение при сва-
 тании невесты.
 Запрошлы час—преждепро-
 шедшее время (грам).
 Запрызвычайца—привыкнуть.
 Запрысягацца—присягнуть.
 Запрэгчы—*см.* запрагаць.
 Запрэжаны—запряженный.
 Запуджваць, -жаць *каго*—за-
 пугивать, -гать.
 Запусташэньне *н.*—запустение.
 Запустошваць, -шыць *што*—
 опустошать, -шить.

Запусты *м. мн.*—заговенье.
Запахць што—запахнуть,
 засунуть, заткнуть.
Запылкаванье *н.*—опыление.
 НТб.
Запыт *м.*—запрос.
Запытанье *н.*—вопрос, во-
 прошение.
Запытаны—спрошенный.
Запытацца—спросить.
Запытванье *н.*—запрашива-
 ние, допрашивание.
Запытваць, таць каго—до-
 прашивать, допросить.
Запышнець—загордиться.
Запыхацца—задышаться.
Запэўна прс.—наверно.
Запэўнены—уверенный, обна-
 дёженный.
Запэўненье *н.*—заверение,
 обнадёжение.
Запэўны—несомненный, вер-
 ный.
Запэўняць, запэўніць каго
 —заверять, рить; обнадё-
 живать, жить.
Запэцканы—запачканый,
 загрязненный.
Запэцкаць што—запачкать,
 загрязнить.
Запяваць, запяць—запевать,
 запеть.
Запякаць, запячы што—запе-
 кать, запечь.
Запялёскацца—забрызгаться
 водой.
Запяразаны—подпоясанный.
Запяразваць, заць—подпоя-
 сывать, сать.
Запярэчаны—возбраненный
Запярэчваць, чыць што—воз-
 бранять, нить.
Запяць — *см.* запінаць.
Зараблянье *н.*—зарабатыва-
 ние.
Зарабляць, біць што—зара-
 батывать, ботать.
Зарагатаць—захохотать.

Зараджэнье *н.*—зарождение.
Зараджаць, дзіць што, каго
 —зарождать, родить.
Зарадзіцца з кім—посоветы-
 ваться.
Зараз—тотчас, сейчас.
Зараза *м.*—1) зараза; 2) за-
 разиха (*бот.* *Orobanchе L.*).
Заразьлівасьць *ж.*—зарази-
 тельность.
Заразьлівы—заразительный.
Заракацца—закаиваться.
Зарана—раненько.
Заранак *м.*—утро.
Зарандаваць што—заарен-
 довать.
Зараніца *ж.*—утро. Я. Кол.
 НЗ х
Заранка *ж.*—утренняя звезда.
Заранье *н.*—рассвет, наступ-
 ление утра.
Зараньні—ранний, утренний,
 предрассветный
Зарасьнік *м.*—заросль. НТб.
Зараўнаваць што—заровнять.
Зарваць каго—затронуть,
 задеть.
Зардзецца—закраснеться.
Заркаваты—звездчатый. НТб.
Зарніца *ж.*—1) зарево;
 2) льнянка (*бот.* *Linaria*
Juss.). НТб.
Заробак *м.*—заработок.
Заробка *ж.*—заделка.
Зароблены—заделанный; за-
 работанный.
Заробліваць, біць што—1) за-
 делывать, лать; 2) зараба-
 тывать, ботать.
Зародак *м.*—зародыш, эм-
 брион.
Зародкавы—зародышный,
 зачаточный.
Зароднік *м.*—живчик, спора.
 НТб.
Зароднікавы—споровый.
Зародня *ж.*—спорангий. НТб.
Зароўнены—сравненный.

- Зароўніваць, зараўняць** *што*
 —заравніваць, -ровняць.
Зарубка *ж.*—насечка.
Зарубчасты—городчатый
 (лист). НТв.
Заружа *ж.*—лютик ползучий
 (раст.) МГ.
Зарука *ж.*—ручательство.
Заручка *ж.*—протекция.
Зарумзаць—горько запла-
 кать.
Заруньваць, -ніць—покрываць-
 ся, рыцься зеленью.
Зарупіла *дзс. безас.*—приспи-
 чило.
Заручаць, -чыць каго—обру-
 чать, -чить.
Заручаны—обрученный, по-
 молвленый.
Заручнік *м.*—дружка жениха,
 свидетель помолвки.
Заручыны *ж. мн.*—обручение,
 помолвка.
Заручыцца з кім—помолвить-
 ся, обручиться.
Зарываць, зарваць каго, што
 —затрогивать, -ронуть; за-
 дирать, задрать.
Зарымсьціла *дзс. безас.*—за-
 хотелось.
Зарыпець—заскрипеть. (*У ха-
 це дзьверы зарыпелі.* Я. Кол.
 НЗ. XIX).
Зарэзаць каго—зарезать, за-
 колоть.
Зарэчча *н.*—заречье.
Засаб *прс.*—друг при друге.
Засакатаць—защебетать.
Засароміцца—застыдиться.
Засароміць каго—застыдить.
Засаўка *ж.*—засов, задвижка.
Засваволіць—зашалить.
Засварыцца з кім—начать ссо-
 ру; *на каго*—заругацься.
Засвойваць, -своіць што—при-
 свояць, -своить.
Засек *м*—закром (*ср. сусек*).
- Засівелы**—начавший седець.
 Ян. К. Шл. ж. 83 с.
Засівець—начать седець.
Засіліцца—попасть в сілок
 (*ср. сіло*).
Засіліць каго—поймаць в си-
 лок.
Заскабіць што—занозить.
Заскаголіць—завыць, завопить.
Заскароджаны—заборонован-
 ный.
Заскародзіць, -радзіць што
 —забороніваць.
Заскварка *ж.*—поджаренное
 сало. (*Капушта з засквар-
 каю*.) Ц. Гарт, СЦ. 117 с.
Заскігліць—завизжать.
Заскрабацца—забираться.
Заскробаць—зашаркать.
Заскрыгатаць—заскрежетать.
Заскурны—закожный.
Засланьне *н.*—закрытие,
 покрытие. (*Засланьне
 зорак мясяцам.* НТз).
Засланка *ж.*—заслонка.
Засланьне *н.*—ссылка.
Засланяць, -ніць што, каго
 —закрывать, закрыть; за-
 щитить.
Заслон *м.*—подвижная ска-
 мейка без спинки. Сержп.
Заслона *ж.*—занавес НТз;
 защита, траверс.
Заслугаваць—заслужить.
Заслуханы—заслушанный.
Заслухацца каго, чаго—заслу-
 шаться.
Заслухаць што—заслушать.
Засмакаваць 1) *што*—отве-
 дать; 2) *каго*—облюбовать,
 полюбить.
Засмаленьне *н.*—загар. НТв.
Засмаліцца—загореть.
Засмуткавацца, -ваць—запе-
 чаліцца, затоскаваць.
Засмуцацца, -ціцца—опечали-
 ваться, -литься; огорчаться,
 -читься.

Засмучоны—опечаленный, огорченный.
 Засмучэньне *н.*—глубокая печаль, огорчение.
 Засноўваць, наваць *што*—основывать, новать.
 Заспадабацца—полюбиться, понравиться.
 Заспробаваць *што*—отведать, откусать, испытать, попробовать.
 Заспрыяць—войти в дружбу, порадеть.
 Застава *ж.*—1) застава; 2) залог.
 Заставацца, тацца—оставаться, таться.
 Заставіць—*см.* застаўляць
 Застагнаць—застонать.
 Застанаўляцца, навіцца—останавливаться, новиться; приостанавливаться, стано-виться.
 Застанаўляць, віць *што, каго*—приостанавливать, новить, задерживать, жать.
 Застаўка *ж.*—1) ставень; 2) виньетка в книге; 3) шлюз.
 Застаўлены—заложенный; оставленный.
 Застаўляць, тавіць *што*—1) оставлять, вить; 2) закладывать, заложить, давать, отдать в залог.
 Застаўнік *м.*—залогодатель, закладчик.
 Застаўны—залоговый, закладной.
 Застольваць, засталіць—настилать потолок.
 Застолье *н.*—место за столом.
 Застольнік *м.*—нахлебник.
 Застраміць *што*—вонзить, занозить.
 Застуда *ж.*—простуда.
 Застуджваць, дзіць *што, каго*—простуживать, тудить.
 Застукаць—застучать.

Заступаць, піць *што, каго*—замещать, стить.
 Заступнік *м.*—заместитель.
 Застыгаць, застыгнуць—застывать, тыть.
 Застыглы—застывший.
 Засуджваць, дзіць *што*—присуждать, присудить; *каго*—осуждать, дить.
 Засуканы—засученный (о рукаве).
 Засукваць, каць *што*—засучивать, чить.
 Засуха *прс.*—в сухое время.
 Засуха *ж.*—засуха.
 Засьведчаны—засвидетельствованный, удостоверенный.
 Засьведчаць, ведчыць *што*—свидетельствовать, засвидетельствовать; удостоверять, рить.
 Засьведчэньне *н.*—засвидетельствование, удостоверение.
 Засьвяткаваць (кую),—запраздновать.
 Заськептваць, ськяпіць *што*—задирать, задрать.
 Засьліньваць, ніць *што*—за-слюнивать, нить.
 Засьляпеньне *н.*—ослепление.
 Засьмяглы—высохший, завявший (на солнце).
 Засьмягнуць—высохнуть, завясть (на солнце).
 Засьцежка *ж.*—застежка.
 Засьценак *м.*—хутор, выселок.
 Засьценне *н.*—кулиса. НТ₂.
 Засьцераганьне *н.*—предостережение.
 Засьцерагаць, рэгчы *каго*—предостерегать, речь.
 Засьціць—заслонять собою свет (*ср.* зазасьціць).
 Засьцярога *ж.*—предостережение.

- Засьцяняць, -ніць** *што, каго*— затемняць, -ніць.
Засякаць, -сячы *каго*— засе- кать, -сечь, зарубаць, -бить.
Засяленьне *н.*—заселение.
НТз (*ср.* залюдненьне).
Засяляць, -ліць *што*—засе- лять, -лить.
Затакавацца—заговориться, заболтацца. Сержп.
Затанна—задешево.
Затапіцца—покрыцца водой, затопіцца, загрязнуць.
Затапляць, -піць *што*—зали- вать, -лить.
Затарахцець—затрэшчаць, за- греметь (о телеге).
Затаўка *ж.*—приправа к еде.
Затаўхаць *каго*—затолкаць.
Заткала *н.*—1) затычка печной трубы; 2) затычка отвер- стия у погребі.
Заткнуць—*см.* затыкаць.
Затлумёны—сбитый с толку, ошалелый.
Затлумыньне *н.*—беспамятство.
Затлуміць *каго*—затемніць, сбить с толку.
Затлусьціць *што*—замасліць, засаліць.
Затое *прс.*—зато.
Затока *ж.*—залив. НТз.
Затон *м.*—тоня, залив.
Затопа *ж.*—топь, сильная грязь.
Затохнуцца—*см.* затыхацца.
Затрачаны—затерянный, израсходованный.
Затрачваць, -раціць *што*— затериваць, -рять, израсхо- доваць.
Затрэбаваны—вытребованный.
Затрэбаваць *што*—затребо- вать, вытребовать.
Затруены, -чаны—отравленный.
Затруйваць, -руціць *каго*— отравляваць, -равіць.
Затрупехлы—загнивший.
- Затрупехнуць**—загніць.
Затрыманьне *н.*—задержание.
Затрымка *ж.*—задержка.
Затрымоўвацца, -мацца—за- держивацца, -жацца.
Затрымоўваць, -маць *каго, што*—задерживаць, -жаць.
Затулак *м.*—укромное место, закрытый угол.
Затуляць, -ліць *што, каго*— закрываць, -рыць; защищаць, -тіль.
Затуманьваць, -ніць *што, каго*— омрачаць, -чыць; затем- няць, -ніць.
Затупаць—затопать.
Затупацца—устать от хожде- ния.
Затурыць *каго*—загнаць.
Затухнуць—угаснуць.
Затухлы—угасший.
Затха *ж.*—затхлый воздух, вонь.
Затхнуцца—*см.* затыхацца.
Затыканы—заткнутый.
Затыкаць, затыкаць, заткнуць *што*—затыкаць, -ткнуць.
Затым—1) потом; 2) по- тому.
Затыньваць, -ніць *што*—ого- раживать, огородить.
Затыхацца, затохнуцца, за- тхнуцца—задыхацца, задо- хнуцца.
Затыхацца—забіцца (*Сэрца затыхалася*).
Затычка *ж.*—затычка.
Заўважаны—замеченный.
Заўважаць, -важыць *што, каго*— замечать, —заметить.
Заўвесь—почти весь.
Заўжды—завсегда.
Заўзята—упорна, упрямо.
Заўзятасьць *ж.*—упорство, упрямство.
Заўзяты—упорный, упрямый.
Заўлоньне *н.*—пазуха. МГ.
Заўпарціцца—заупряміцца.

Заўсёды—всегдашний.
 Заўсёды—всегда, постоянно.
 Заўтра—завтра.
 Заўчора—позавчера.
 Заўчас—своевременно.
 Захаваньне *н.*—сохранение, соблюдение. НТ₂.
 Захаваць—*см.* захоўваць.
 Захад *м.*—запад; закат (*ср.* заход).
 Захаджалы—захожий.
 Захаджваньне *н.*—заискивание.
 Захаджваць *каго*—заискивать (у кого).
 Захаджваць, -дзіць—захаживать. заходить.
 Захадзіцца—1) заходиться; 2) войти в азарт (*Дзіця плача аж захадзіцца*).
 Захады *м.*—меры, хлопоты.
 Захапваць, -піць *што, каго*—захватывать, -тить.
 Захапленне *н.*—восторг, восхищение; пыл, энтузиазм. НТ₂.
 Захапленец *м.*—энтузиаст.
 Захапляцца, -піцца—восхищаться, восхититься; увлечься, увлечься.
 Захапляць, -піць *каго*—восхищать, восхитить.
 Захварэлы—захворавший, заболевший.
 Захварэць *на што*—захворать, заболеть (чем).
 Захілены—загнутый.
 Захіленьне *н.*—загибание.
 Захіляць, -ліць *што*—загибать, загнуть.
 Захінаць, -нуць *што*, завертываць, -рнуць.
 Захінацца, -нуцца—завертываться, -рнуться; закрывать, -рывать.
 Захістацца—заколебаться.
 Захістаць *што*—заколебать.
 Захіпаць—заплакать.

Захлыстка *ж.*—аркан.
 Заход *м.*—*см.* захад.
 Заходлівасьць *ж.*—нервность, выходение из границ.
 Заходлівы—нервный, чувствительный, возбуждающийся.
 Заходні—западный.
 Захопнік *м.*—захватчик.
 Захопны—1) захватный; 2) увлекательный.
 Захоўваць, захаваць *што, каго*—прятать, запрягать; сберечь, -речь; соблюдать, -люстя.
 Захоўка *ж.*—прятание.
 Захоўны—соблюдаемый, оберегаемый; охранительный.
 Зацвыркаць—засверчать, затрещать (о сверчке).
 Зацэплены—натопленный, нагретый.
 Зацэплваць, -пліць *што*—натапливать, натопить; нагревать, нагреть.
 Зацерці—*см.* заціраць.
 Зацікавіцца—заинтересоваться.
 Зацікавіць *каго*—заинтересовать.
 Зацікаўленасьць *ж.*—заинтересованность, любопытство.
 Зацікаўлены—заинтересованный.
 Зацін *м.*—заруб.
 Зацінак *м.*—зарубок.
 Зацінаць, -цяць *што*—зарубать, -бить.
 Заціраньне *н.*—затирание.
 Заціраць, зацерці *што*—затирать, затереть.
 Зацірка *ж.*—похлёбка из ржаной муки.
 Заціш *ж.*—тишь, тишина.
 Зацішак *м.*—укромное место.
 Зацішна—тихо, спокойно.
 Зацішны—тихий, спокойный.

- Зацішша** *н.*—затишье, штиль. НТз.
Зацмокаць—зачмокать.
Зацураца—заклясться.
Зацьвіліць каго—зацепить, раздражить.
Зацьвітаньне *н.*—зацветание.
Зацьвітаць,-вісьці—зацветать, -весть; расцветать, -весть.
Зацьвякаць—зачавкать.
Зацьвяджальны—утвердительный. НТд.
Зацьвяджаць,-вердзіць што, каго—утверждать, -дить; санкционировать.
Зацьвяджэньне *н.*—утверждение. НТд.
Зацьма *ж.*-меньне *н.*—затмен.
Зацьмець—затмиться.
Зацьмяваць, зацьміць што, каго—затмевать, -мить.
Зацяг *м.*—затягивание, завлечение.
Зацягаць,-гнуць што, каго—затягивать, затунуть; завлекать, -лечь.
Зацярушаны—запорошенный, засоренный.
Зацярушаваць,-рушыць што—запорошивать, -шить, засаривать, засорить.
Зацяты—зарубленный; упорный (*Зацяты вораг*).
Зацяць—*см.* зацінаць.
Зачапаць,-піць каго, што—
 1) затрагивать, затронуть;
 2) зацеплять, -пить.
Зачапка *ж.*—1) зацепка, крюк;
 2) придирка.
Зачараваньне *н.*—очарование.
Зачарованы—очарованный.
Зачароўваць,-раваць каго—очаровывать, -ровать; *што* заколдовывать, -довать.
Зачарніць—зачернить.
Зачасаць,-чосваць што—затесать, затёсывать.
- Зачмурыць каго**—затмить, обморочить.
Зачмыхаць—зачихать.
Зачур *м.*—ладонка.
Зачуць што—заслышать.
За'чы прс.—заглаза, заочно.
Зачым—почему, зачем.
Зачын *м.*—почин, начало.
Зачынацца,-чацца—начинаться, -чаться.
Зачынаць,-чаць што—начинать, -чать.
Зачынены—закрытый.
Зачыненне *н.*—закрытие.
Зачыняцца,-ніцца—закрывается, -рывается.
Зачыняць,-ніць што—закрывать, -рывать; затворять, -рывать; -ніць у дужкі—заключить в скобки. НТг.
Зачырванець—закраснеться.
Зачэпа *м.*—задира, забияка.
Зачэпны—задиричивый; обидный.
Зашалохаць—зашелестеть.
Зашалудзівець—покрыться струпами.
Зашамаець—зашуршать, зашуметь.
Зашаніць дзс безас.—посчастливиться.
Зашлы—зашедший, пришлый.
Зашмат—слишком.
Зашпарка—очень быстро
Зашпаркі—очень быстрый.
Зашрубаваньне *н.*—завинчивание.
Зашрубавачь што—завинтить, привинтить.
Заштурханы—забросанный.
Заштурхваць,-рхаць,-рхнуць што—забрасывать, забросить.
Зашурпаціцца,-паціць—стать шереховатым.
Зашчакатаць—застрекотать; защекотать (*Русалкі зашчакочуць цябе да смерці*).

- Зашыцца**—спрятаться (*А тхорык бедны ў куст зашыўся.* Я. Кол. НЗ XVIII).
- Заява ж.**—заявление.
- Заявіць**—см. заяўляць.
- Заяданьне н.**—заедание, закусыванье.
- Заядацца, заесцься**—1) заедаться, есться; 2) проникать, кнуть в глубь; 3) раз'яриться; 4) ссориться.
- Заядаць, заесці каго, што**—1) заедать, заесть; 2) кусывать, сить 3) загрызать, загрысть.
- Заядасьць ж.**—упрямость, упорство.
- Заядлівы**—сварливый.
- Заядлы**—упрямый, упорный, сердитый.
- Заядрана**—свежевато.
- Заядранела дзс. безас.**—посвежело, похолодело.
- Заясьненне н.**—загорание (*Заясьненне зорак.* НТ₃).
- Заятраць каго**—раз'ярять.
- Заятрэньне н.**—раз'ярение.
- Заяўляць, заявіць што**—заявлять, вить.
- Заяўнік м.**—заявитель.
- Заяўніца ж.**—заявительница.
- Збавіцца**—одряхлеть.
- Збавеньне н.**—см. збаўленьне.
- Збавіцель м.**—избавитель, спаситель.
- Збавіцелька ж.**—избавительница.
- Збавіць**—см. збаўляць.
- Збагачаць, гаіць каго**—обогачать, гатить.
- Збагачэньне н.**—обогащенье.
- Збажжавік м.**—хлебный жуфель (*Zabrus*). ЗТ.
- Збалавацца**—избаловаться.
- Збалаваць каго**—избаловать.
- Збаламучаць, муціць каго**—возмущать, тить; прельщать, прельстить.
- Збан м.**—жбан.
- Збанкі м. мн.**—кубышка (*бот. Nuphar Sm.*). НТ₆.
- Збанкрутавацца**—потерять доверие.
- Збанкрутаваць**—смошеничать.
- Збанок м.**—жбанчик, глиняная кружка с ушком. Сержп.
- Збачэньне н.**—уклонение в бок, смещение.
- Збаўленьне н.**—избавление, спасение.
- Збаўлены**—избавленный, спасенный.
- Збаўляцца, збавіцца**—избавляться, виться.
- Збаўляць, збавіць каго**—избавлять, вить; спасать, -сти.
- Зблазнаваць**—стлупить, сделать по детски.
- Зблеклы**—поблекший.
- Зблекнуць**—поблекнуть.
- Зблукацца**—исшататься.
- Збожжа н.**—зерновой хлеб.
- Збожнасьць ж.**—богобоязненность.
- Збожны**—богобоязненный, милосердный.
- Збойца**—разбойник.
- Збоку**—со стороны, подле.
- Збор м.**—сбор, собрание; компиляция. НТ₂; совокупность (чисел). НТ₁.
- Збораны**—поборенный, поваленный в борьбе.
- Зборніца ж.**—однодневная ярмарка.
- Зборнік м.**—сборник. НТ₂.
- Зборны**—собираТЕЛЬный (*Зборнае імя.* НТ₄); компилятивный. НТ₂.
- Зборня ж.**—зал для собраний деревенской молодежи.
- Зборца м.**—сборщик.
- Збосьці каго**—избодать.

Збочваць, збочыць—укло-
няцца, няться в сторону.
Збракаваны—забракован-
ный.
Збракаваць што, каго—за-
браковать.
Збрасьнелы—заплесневевший.
Збрасьнець—заплесневеть.
Збрахаць—совраць, солгать.
Зброд м.—1) сброд, сволочь;
2) блудливый, проказник.
Збродаваць—проказничать.
Збродзень, днік—воришка,
плут.
Збродлівы—проказливый,
вороватый.
Збройна—вооруженно.
Збройня ж.—арсенал. ВТ.
Зброя м.—оружие.
Збрудзянены—измаранный,
изгрязненный.
Збрудзянваць, ніць што—из-
марывать, рать; изгрязни-
вать, нить.
Збудавацьне н.—построение.
Збудаваць што—построить.
Збудованы, даваны—постро-
енный.
Збуцьвелы—сгнивший, запле-
сневелый.
Збываць, быць што—сбывать,
сбыть.
Збытак м.—избыток; излише-
ство, изобилие.
Збытачна—изобильно, с до-
статком.
Збыткаваць—изобиловать,
избыточествовать, иметь до-
статок.
Збытна—1) в изобилии, изоби-
льно; 2) ходко (*Збытна та-
вар ідзе*. Нс).
Збытны—1) изобильный;
2) излишний; 3) ходкий.
Звабліваць, біць каго—1) пе-
реманивать, нить; 2) увле-
кать, увлечь.
Звада, дка ж.—ссора, распря.

Звадзіць каго—обольщать; *не-
пер.*—сплетничать, клеветать.
Звадліва—сварливо.
Звадлівасьць ж.—сварливость.
Звадлівы—сварливый, спорчи-
вый.
Зважаць, зважыць каго, што—
взвешивать, взвесить;
обращать, обратить внима-
ние.
Зважаны—свешанный.
Зважна—рассудительно, сте-
пенно; без спеху.
Зважны—степенный, нетороп-
ливый.
Зважыцца—взвеситься.
Звал м.—обвал. НТз.
Звалакаць, кчы што, каго—
стаскивать, стащить.
Звалявацца, ліцца—сваливать-
ся, литься; упасть.
Зваляваць, ліць што, каго—
сваливать, лить; сбрасывать,
сбросить.
Зваляньенне н.—освобож-
дение, увольнение (*Зваля-
ньенне ад пасады*).
Зваляняць, звольніць каго—
освободить, бодить, уволь-
нять, лить.
Зваляцца—вывалиться, зава-
ляться.
Зваляць што—свалить.
Званец м.—погремок (*бот. Ale-
ctorolophus Rchb*).
Званітаваць—вырвать.
Званіць—звонить.
Званіца ж.—колокольня.
Званічны—колокольный.
Званкі м. мн.—колокольчики.
(*бот. Campanula L*).
Званковы—бубновый.
Званы м. мн.—колокола.
Званы—званный, приглашен-
ный; называемый (*Так званы*).
Зварачацца, звярнуцца—воз-
вращаться, возвратиться.

Зварачаць, зьявруць *што, каго*—возвращать, возвращать.

Зварот *м.*—оборот, поворот.

Зваротак *м.*—обращение (грам.)

Зваротка *ж.*—1) хозяйственный оборот Нс; 2) строфа. НТ₄.

Зваротнасьць *ж.*—тропизм. НТ₆.

Зваротнік *м.*—тропик. НТ₃

Зваротнікавы—тропический.

Зваротны—возвратный, обратный. (*Зваротнае раўнаньне*). НТ₁.

Зварушваць, рушыць *што, каго*—волновать, взволновать; растревожить.

Звар'яваны—сошедший с ума.

Зваць (заву)—называць; зваць.

Зваяваны—завоеванный. Ян. К. Шл. ж. 38 с.

Зваяваць *што*—завоевать.

Звод *м.*—извод, мор, измор.

Зводаль—издали.

Зводлівы—1) обольстительный, соблазнительный; 2) кляузный.

Зводні *ж. мн.*—кляузы, сплетни.

Зводнік *м.*—кляузник, сплетник.

Зводніца *ж.*—кляузница, сплетница.

Зводнічаць—кляузничать, сплетничать.

Зводы *м. мн.*—клевета, сплетни.

Звон *м.*—1) звон; 2) колокол.

Звонка *ж.*—бубна (масть).

Звонкі—голосистый; голосовой (звук).

Звонку—извне (чего).

Звострыць *што*—источить, наточить.

Звужаны—с'уженный.

Звузіць *што*—с'узить.

Звыкласць *ж.*—привычка.

Звыклы—привычный, вошедший в привычку, традиционный. Я. Лёс.

Звырадзень *м.*—выродок. Ян. К. Шл. ж. 230 с.

Звычайвасьць *ж.*—моральность. Я. Лёс. Км.

Звычайы—моральный. Я. Лёс. Км.

Звычай *м.*—обычай, нрав.

Звычайна—обыкновенно.

Звычайнасьць *ж.*—обыкновение.

Звычайны—обыкновенный, нормальный (*Звычайнае вока*). НТ₄); заурядный. НТ₂.

Звычайка *ж.*—навык, привычка.

Згаджацца, дзіцца з кім—1) соглашаться; согласиться; 2) согласоваться.

Згаджаць, дзіць каго—соглашать, -сить; примирять, -рить.

Згадкі *ж. мн.*—вспоминания.

Згаладаваць—изголодать, -тсья

Згалелы—обнищавший, обедневший.

Згаленьне *н.*—обнищание, обеднение.

Згалець—обнищать, обеднеть.

Зганены—опозоренный, обесчещенный.

Зганіць каго—охулить, опозорить, обесчестить.

Згарбаціцца—сгорбиться.

Згаркавіць—прогоркнуть.

Згарнуць, ртаць што—свернуть.

Згарчэлы—прогорклый.

Згарчэць—прогоркнуть.

Згаршацца—портиться, развращаться.

Згаршэньне *н.*—порча, развращение.

Згасаньне *н.*—потухание (*Згасаньне зорак*). НТ₃)

Згасаць, згаснуць—потухать, -хнуць.

- Згаслы**—потухший (*Вулькан згаслы* НТ₃).
- Згатаваны**—приготовленный, сваренный.
- Згатаваць** *што*—приготовить, сварить (пищу), вскипятить (воду).
- Згвалтаваньне, лчэньне** *н.*— изнасилование.
- Згвалтаваць, згвалціць** *каго*— изнасиловать.
- Згвалчаны**—изнасилованный.
- Згібаньне** *н.*—сгибание.
- Згібаць, сагбаць** *што*—сгибать, согнуть.
- Згібіна** *ж.*—изгибина, флексура. НТ₈.
- Згідзіцца**—опротиветь.
- Згінацца**—сгибаться.
- Згінаць** *што*—сгибать.
- Згінаць, згінуць**—погибать, -бнуть.
- Згінота** *ж.*—гибель. Я. Кол. НЗ ХХХ.
- Згледзіць** *што, каго*—усмотреть, заметить.
- Зглуміць** *што*—испортить.
- Зглымзаць** *што*—проглотить.
- Згнойваць, наіць** *што*—сгнивать, сгноить.
- Згниба** *ж.*—уничужение.
- Згнибіць** *каго*—принизить, унижить.
- Згноены**—прогнивший.
- Згода** *ж.*—мир, согласие; соглашение.
- Згоджаны**—соглашенный.
- Згодлівы**—сговорчивый, миролюбивый.
- Згодна**—согласно, мирно.
- Згоднік** *м.*—соглашатель.
- Згодніца** *ж.*—соглашательница.
- Згодніцкі**—соглашательский.
- Згодніцтва** *н.*—соглашательство.
- Згорнуты**—свернутый.
- Зграбны**—изящный, стройный.
- Зграмаджацца, -дзіцца**—скоп-
ляться, -питься.
- Зграмаджэньне** *н.*—скопле-
ние; аккумуляция. НТ₈.
- Згрубеласьць** *ж.*—загрубелость.
- Згрубець**—загрубеть.
- Згрыбелы**—одряхлевший,
дряхлый.
- Згрыбець**—состариться,
одряхлеть.
- Згрызота** *ж.*—угрызение.
- Згрызыці** *што, каго*—изгрысть,
изглодать.
- Згуба** *ж.*—1) потеря, утрата;
2) гибель.
- Згубіцца**—потеряться, зате-
ряться.
- Згубіць** *што*—потерять, за-
терять.
- Згублены**—потерянный.
- Згубнік** *м.*—губитель.
- Згубніца** *ж.*—губительница.
- Згубны**—губительный, па-
губный.
- Згудзіць** *каго*—охулить.
- Згуканы**—скликаный.
- Згукаць** *каго*—кликать.
- Згуртаваны**—сгруппирован-
ный, об'единенный.
- Згуртаваньне** *н.*—об'единение;
сообщество (*Згуртаваньне*
расьліннае. НТ₈.)
- Згуртавацца**—об'единиться,
сплотиться, с'организоваться
- Згуртаваць** *каго, што*—
об'единить, сплотить, с'орга-
низовать.
- Згушчальнасць** *ж.*—сгущае-
мость.
- Згушчальны**—сгущаемый.
- Згушчанасьць** *ж.*—сгущен-
ность, уплотненность, на-
сыщенность.
- Згушчаны**—сгущенный, насы-
щенный.
- Згушчаць, згусыціць** *што*—
сгущать, сгустить; уплот-
нять, -нить.

Згушчэньне *н.*—сгущение (*Згушчэньне пары.* НТ₃).
 Здабываньне *н.*—добывание, приобретение, завоевание.
 Здабываць, быць *што*—добывать, -быть; приобретать, -рести; завоёвывать, завоевать.
 Здабытак *м.*—1) добыча; 2) произведение (*мат.*). НТ₁.
 Здабыты—добытый, приобретенный.
 Здабыўчы—добывающий (*Здабыўная прамысловасць*). НТ₃.
 Здабыўцьё *н.*—добыча; приобретение.
 Здаваленьне *н.*—удовольствие. НТ₄.
 Здавальненьне *н.*—удовлетворение.
 Здавальняць, волюць *каго, што*—удовлетворять -рить.
 Здавальняюча—удовлетворительно.
 Здавальняючы—удовлетворительный, достаточный.
 Здавацца, здацца—сдаваться, сдать; *дзс. безас.*—казаться, показаться.
 Здаве́н-даўна—с давних пор.
 Здаецца *дзс. безас.*—кажется.
 Здалёка, здаля—издалека.
 Здалікачаны—изнеженный, избалованный.
 Здалікачваць, каціць *каго*—изнеживать, -жить; избаловывать, -ловать.
 Здань *м.*—призрак, привидение.
 Зданьне *н.*—мнение. НТ₄.
 Зданьневы—мнимый. НТ₄.
 Здравецць—здороветь.
 Здаровы—здоровый; сильный.
 Здароўе *н.*—здоровье.
 Здароўкацца *з кім*—здороваться.
 Здароўніца *ж.*—санаторий. НТ₃.

Здарыцца *дзс. безас.*—случится, произойдет.
 Здарэньне *н.*—происшествие, приключение, случай.
 Здатнасьць *ж.*—способность, дарование.
 Здатны—способный.
 Здаўна—издавна.
 Здмуханьне *н.*—сдувание. НТ₃.
 Здмухаць, хнуць *што*—сдувать, -дуть.
 Здобрывацца, -рыцца—делаться добрым; отходить (после гнева).
 Здогад *м.*—догадка.
 Здоленьне *н.*—здоровье, сила.
 Здолець *каго*—одолесть, победить; *непер.*—иметь силу, быть способным.
 Здолу—снизу.
 Здольнадзейнасьць *ж.*—актуальность. НТ₂₋₄.
 Здольнадзейны—актуальный.
 Здольнасьць *ж.*—способность.
 Здольны—способный.
 Здомыслу *прс.*—по догадкам.
 Здор *м.*—сдор, сало с кишек.
 Здорны—сальный.
 Здохлы—издохший; тощий
 Здохнуць—*см.* здыхаць
 Здрада *ж.*—измена.
 Здрадзіць *каму*—изменить.
 Здрабляць, -біць *што*—измельчивать, -чить.
 Здрабнелы—измельчавший.
 Здрабнецць—измельчать.
 Здранцьвелы *прм.*—окоченелый.
 Здранцьвецць—окоченеть.
 Здрапаны—исцарапанный.
 Здрапаць *што, каго*—исцарапать.
 Здроблены—измельченный.
 Здрыг *м.*—трясение, колебание; толчок.
 Здрыганьне *н.*—вздрагивание, трясение.

- Здрыгаца, гануца—взрагивать, рогнуть; колебаться, поколебаться; потрястись (*Зямля здрыганулася*).
- Здрыгаць, гануць што—колебать, поколебать; потрясать, потрясти.
- Здрыгі м. мн.—взрагивания во сне (детская болезнь).
- Здрыжнік м.—трясунка (трава).
- Здубелы—оцепенелый.
- Здубець, бянець—оцепенеть.
- Здужаць каго—побороть, одолеть.
- Здураваць—сглупить.
- Здурнелы—поглупевший, одуревший.
- Здурнець—поглупеть, одуреть.
- Здырдзіцца—протянуть ноги, умереть.
- Здыханьне н.—издыхание.
- Здыхаць, здохнуць—издыхать, издохнуть; околеть.
- Здыхліна, ляціна ж.—падаль.
- Здыхліны—взятый от падали.
- Здыхлячы—здохлый,дохлый.
- Зеленкаваты—не вполне созревший.
- Зелены=зялёны.
- Зеліва н.—травяные семена.
- Зелка ж.—засушенная трава.
- Зелье н.—1) зелье, отрава; 2) трава.
- Зельяваты—травянистый. НТв.
- Зелянюшка ж.—зеленушка (*Fringilla chloris*).
- Зельнік м.—гербарий. МГ.
- Зелязьняк м.—см. жалязьняк.
- Зелянінка ж.—травинка (*Кінула ў твар вырваную зелянінкой*. Ц. Гарт. С. Ц. 83 с.)
- Зеляніна ж.—зелень (огородная).
- Земец м.—см. замец.
- Земляроб м.—земледелец.
- Земляробскі—земледельческий.
- Земляробства н.—земледелие.
- Землярыйка ж.—земляройка (*Sorex*). ЗТ.
- Земляўладаньне н.—земле-владение.
- Земляўласьнік м.—земле-владелец.
- Земляўласьніца ж.—земле-владелица.
- Земны—земной.
- Земчуг м.—жемчуг.
- Зена ж. ўл.—Зиновия, Зинаида.
- Зеркі ж. мн.—глаза.
- Зерналёд м.—фирн. НТз.
- Зернейка, нятка н.—зернышко.
- Зерня н.—зерно.
- Зерняўка ж.—зерновка.
- Зерыць—смотреть вкось.
- Зжалкавацца—сжалиться.
- З-за прыйм. з. род.—из-за (место и причина).
- Ззаду—сзади.
- Зімавое—озимь.
- Зімавы—озимый.
- Зімка ж.—зимушка.
- Зімна—холодно.
- Зімнасьць ж.—холод.
- Зімнець дзс. безас. холодеть; не пер. выстужацься.
- Зімны—холодный, студёный.
- Зімовішча н.—зимовье.
- Зімовы—зимний.
- Зімоўля ж.—зимовка.
- Зірк—глядь, погляди.
- Зіркагасьць ж.—зоркасть.
- Зіркаты—зоркий.
- Зірнуць—посмотреть.
- Зіхаць, зіхнуць—зеваць, зевнуть.
- Злаба ж.—злоба, озлобление, злость.
- Злавацца, ваць—злиться (*сп. злувацца*).
- Зладзейка ж.—воровка.
- Зладзейскі—воровский.
- Зладзейства н.—воровство.

Злагодзіць *каго*—примирить, согласовать.

Зладзіць *што*—уладить, устроить.

Зладзюга *м.*—ворище.

Злазіць—1) слезать (с чего)
2) сходить (куда).

Зламаньне *н.*—1) ломка;
2) нарушение (слова).

Зламаць *што*—1) сломать;
2) нарушить (условие) (*ср. ламаць*)

Зламіць *што*—слоमितь, переломить.

Зламысна—злонамеренно, со злым умыслом.

Зламыснасьць *ж.*—злонамеренность, злой умысел.

Зламысны—злонамеренный, злоумышленный.

Зламысьнік *м.*—злоумышленник.

Зламысьніца *ж.*—злоумышленница.

Зларадасьць *ж.*—злорадство.

Зласьліва—злобно, враждебно.

Зласьлівасьць *ж.*—злобность, злонравие.

Зласьлівы—злобный, злонравный, враждебный.

Златравацца—промотаться.

Златраваць *што*—промотать.

Злачынец *м.*—злодей, преступник.

Злачынка *ж.*—злодейка, преступница.

Злачычны—злотворный, преступный.

Злачыства *н.*—злодейство, злодеяние, преступление.

Злаяцца—выругаться.

Злаяць *каго*—изругать.

Злодзей *м.*—вор.

Зложжа *н.*—жила минеральная. НТ^б.

Злом *м.*—излом. НТ^б.

Зломак *м.*—1) обломок; 2) ветрогон.

Зломаны—1) сломанный; 2) нарушенный.

Зломкі—ломкий, нетвердый.

Злосны—злобный, недоброжелательный.

Злосьмех *м.*—сарказм НТ^з; ирония. Я. Кол. НЗ.

Злосьмешлівы—саркастический. НТ^з.

Злосьмешна—иронически. (*Міхал злосьмешна адазваўся.* Я. Кол. НЗх).

Злосьнік *м.*—враг, зложелатель

Злосьніца *ж.*—недоброжелательница.

Злосьнічаць—враждовать, злобствовать.

Злосць *ж.*—злость, вражда

Злотнік *м.*—золотарь, золотых дел мастер.

Злоты—злотый (15 к.).

Злуваньне *н.*—гнев, раздражение.

Злувацца, -ваць—сердиться, гневаться (*ср. злаваць, -вацца*)

Злука *ж.*—соединение, ассоциация, коалиция.

Злуч *м.*—союз (*грам.*) Тр. Гр.

Злучальны—соединительный, ассоциативный. НТ^д.

Злучаны—соединенный, связанный.

Злучацца, -чыцца—соединяться, нититься.

Злучаць, -чыць *каго, што*—соединять, нить.

Злучка *ж.*—спайка. НТ^в.

Злучнік *м.*—союз (*грам.*).

Злучны—соединительный, сочетательный. НТ^д.

Злучок *м.*—соединительная черточка между буквами, словами. (-).

Злучэньне *н.*—соединение.

Злы—злой.

Злыбда *ж.*—несчастье.

Злыгаць *каго*—связать веревкой за рога.

Злыдзень м.—несчастный, нищий, бродяга; завистник.
Злыдні м. мн. см.—злыбда.
Злысець—облысегь.
Змага ж.—возможность, сила.
Змагальнік м.—борец. Я. Лёс. Км.
Змаганьне н.—борьба.
Змагацца з кім—боротся.
Змагаць, гчы каго—превозмогать, превозмочь.
Змакаць, змокнуць—измокать, измокнуть.
Змайстраваць што—смастерить.
Змайстрованы—смастеренный.
Змакрэлы—промокший.
Змакрэць—промокнуть.
Змаленства—с-детства, с-малолетства.
Змаліць што—умалить убавить
Змалку, змаля—с-малолетства.
Змантачаны—промотанный.
Змантачыць што—промотать.
Змарagd м.—изумруд.
Змардаваньне н.—измученность, усталость.
Змардавацца—измучиться, устать.
Змардаваць каго—измучить, истомить.
Змардованы—измученный.
Змарлы—умерший.
Змарцьвелы—убитый горем, исхудалый.
Змарцьвеньне н.—печаль, скорбь.
Змарцьвень—исхудать.
Змаршчэньне н.—сморщивание. НТэ.
Змахляваць—1) солгать; 2) сплутовать.
Змаўкаць, змаўкнуць—смолкать, смолкнуть.
Змаўляцца, змаўляцца з кім—сговариваться, вориться.
Змаўчаць—смолчать.

Змова ж.—1) уговор, соглашение; 2) заговор. НТэ.
Змозіны ж. мн.—сговор.
Змоклы—измокший.
Змокнуць—см. змакаць.
Змора ж.—заморенность, усталость.
Змораны—заморенный, усталый.
Зморшч м.—складка (Зморшчы мясцовасьці. НТэ).
Зморшчавы—складчатый. НТэ.
Зморшчаны—морщинистый.
Зморшчына ж.—морщина.
Зморшчыць што—сморщить.
Змрок м.—сумрак.
Змрокі м. мн.—сумерки. НТэ.
Змудраваць—схитрить.
Змураваць што—построить из кирпича, камня.
Змушаць, змусіць каго—вынуждать, вынудить.
Змушоны—вынужденный, принужденный.
Змушчаць, змусяць каго—смущать, смутить; обольстить, соблазнить.
Змушчоны—обольщенный, соблазненный.
Змушэньне н.—вынуждение, принуждение.
Змываньне н.—смывание.
Змываць, змыць (змыю, змыеш і г. д.) што—смыывать, смыть; вымыть.
Змысл м.—смысл. НТэ.
Змытак м.—эллиовий. НТэ.
Знабрэху—по оговору.
Знавалу—по принуждению.
Знадворку—снаружи, вне.
Знадворны—внешний.
Знаёма—ведомо, известно.
Знаёмасьць ж.—знакомство.
Знаёмец м.—знакомец.
Знаёміцца—знакомиться; быць знакомым.

Знаєміць каго—знакомить, ознакомлять.
Знаємства н.—знаёмасьць.
Знаёмы—1) знакомый; 2) известный.
Знайда аг.—найдёнш.
Знайдаване н.—нахождение, отыскание, изобретение.
Знайдавацца—находиться, отыскиваться.
Знайдаваць што, каго—находить, отыскивать (ср. знахадзіць).
Знайдзены—найденный, отысканный, изобретенный.
Знайдыш м.—найдёнш, подкидыш.
Знайка аг.—знающий, знаток.
Знайсьці, йш—см. знахадзіць.
Знаны—известный.
Знарокам—шутя, в шутку.
Знаругу—наперекор.
Знасiлу—наильно.
Знасiць—см. зношваць.
Знаскоку—опрометчиво.
Знатужвацца, жыцца—надрываться, надорваться.
Знатураны—приученный к упрямству.
Знатурвацца, рыцца—приучаться, читься к упрямству.
Знаўца м.—знаток.
Знахадзіцца, знайцiся, знайсьцiся—находиться, найтись.
Знахадзіць, знайцi, знайсьцi што, каго—находить, найти.
Знаходка ж.—находка.
Знацца з кiм—знаться, быть знакомым.
Знаць каго—знать (кого).
Значачы—значащий (*Значачыя цыфры*. НТ₁).
Значна—значительно; заметно.
Значнасьць ж.—значительность, значение.
Значны—значительный; заметный, чательный.

Значыцца дзс. безас.—значит, выходит.
Значэньне н.—значение.
Зносіны ж. мн.—сношения; сообщение. (*Шляхі зносін*).
Зноснасьць ж.—сносность, терпимость.
Зносны—сносный, терпимый.
Зноў—снова. (ср. iзноў).
Зношваць, знасiць што—сншивать, сносить; вынашивать, вынести.
Знуджаць, знудзiць каго—наводит, навести тоску; (на кого), наскучить (кому).
Знураны—изнуренный.
Знураць, рыць каго—изнурять, рить.
Знураэньне н.—изнурение, тоска.
Золак н.—заря.
Золата н.—золото.
Золкі—пронизывающий (*Цёмная золкая восень*. Ян. К. Шл. ж. 81 с.).
Зоранька, рачка ж.—звездочка
Зорка ж.—звезда.
Зоркавы—звездный. НТ₂.
Зоркаўка ж.—звездчатка (*бот. Stellaria L.*). НТ₆.
Зорна—звездно.
Зорны—звездный.
Зорчаты—звездчатый (*Многакутнік зорчаты*. НТ₁).
Зорчын—звездный. Я. Кол. НЗ XVI.
Зорыстасьць ж.—звездистость.
Зорысты—звездистый.
Зорыць дзс. безас.—звездить.
Зося ж. ўл.—Софья.
Зрабіцца—сделаться, стать.
Зрабіць што—сработать, сделать.
Зрада ж.—(ст-рус. iзрада)—измена. (ср. здрада).
Зразок м.—черенок. НТ₆.
Зразу—сразу, в миг.
Зразумела—понятно, ясно.

- Зразумеласьць ж.**—понятность; вразумительность.
- Зразумелы**—понятный, вразумительный, ясный.
- Зразумець**—понять.
- Зразы м. мн.**—зразы, котлеты.
- Зраканьне н.**—отречение.
- Зракацца, чыся каго, чаго**—отрекаться, речься.
- Зранены**—израненный (ср. *зраніць*).
- Зраненьне н.**—изранение.
- Зраненьне н.**—выкидывание младенца, аборт.
- Зраніцца**—пораниться.
- Зраніць каго, што**—изранить.
- Зраніць каго**—выкинуть (дита), абортить.
- Зранку, няня**—с утра, утром.
- Зраўнаны**—уравненный.
- Зраўнаньне н.**—уравнение (*Зраўнаньне коэфіцыэнтаў*. НТ₁).
- Зраўнаць што**—уравнять.
- Зроблены**—сработанный, сделанный.
- Зрок м.**—зрение.
- Зрокавая багра**—зрительный пурпур. НТ₄.
- Зрокавы**—зрительный.
- Зронены**—выкинутый (ср. *зраніць*).
- Зруйнаваны**—разрушенный, разоренный.
- Зруйнаваньне н.**—разрушение, разорение.
- Зруйнаваць што**—разрушить, разорить.
- Зручна**—1) с руки, удобно; 2) ловко.
- Зручнасьць ж.**—1) удобство; 2) ловкость.
- Зручны**—1) удобный; 2) ловкий.
- Зрушацца, зрушыцца**—1) трогаться, тронуться с места; двигаться, сдвинуться; 2) надсаживаться, надсадиться.
- Зрушаць, зрушыць што**—сдвигать, сдвинуть.
- Зрыў м.**—обрыв. НТ₃.
- Зруша н.**—сдвиг. НТ₃.
- Зрынуцца н.**—низвергнуться, скинуться.
- Зрынуць каго, што**—низвергнуть, сбросить.
- Зрэбе н.**—грубый домашний холст.
- Зрэбны**—холщёвый.
- Зрэз м.**—срез. НТ₆.
- Зрэнка ж.**—зрачок.
- Зубар м.**—зубр.
- Зубаты**—зубастый.
- Зубель м.**—деревянная площадка для подкуривания пчел.
- Зубкаваты**—зубчастый. НТ₆.
- Зубіць што**—зазубривать, начивать (*Час сярпы зубіць і жаць*. Ян. К. Шл. ж. 128 ст.).
- Зубленка ж.**—пучок горячей лучины. Сержп.
- Зубнік м.**—скерда (бот. *Speris L.*). НТ₆.
- Зуброўка ж.**—лядник (бот. *Hieroglyphis L.*).
- Зусім**—совсем.
- Зусюль**—отовсюду.
- Зух м.**—ухарь, молодец.
- Зухавата**—ухарски, щеголевато (*І сама хата была прыбрана зухавата*. Я. Кол. НЗ VIII).
- Зухаваты**—ухарский, молодецкаты.
- Зухаць**—1) дерзить; 2) хвастаться.
- Зухвал м.**—самохвал, бахвал.
- Зухвальскі**—дерзкий, молодецкий; бахвальский.
- Зухвальства н.**—самохвальство, бахвальство.
- Зухлівасьць ж.**—бодрость, молодцеватость, лихость.
- Зухлівы**—бодрый, молодецкаты, лихой.

Зыбаньне *н.*—1) зыбь; 2) колебание, колыхание.
Зыбацца—колебаться, колыхаться; сомневаться.
Зыбаць што—колебать, колыхать.
Зыбісты—зыбкий, колеблющийся, нестойкий.
Зыбка *ж.*—колыбель.
Зызнуць—быстро выскочить (*Ад Хрумы зызнуў адным духам.* Я. Кол. НЗVIII).
Зыйсьці—сойти.
Зык *м.*—1) жужжание; 2) звук; 3) согласный звук.
Зыкавы—звуковой.
Зыканьне *н.*—жужжание; хныканье.
Зыкаць—жужжать; хныкать; шуметь, пригрожать.
Зыкліваць *ж.*—сварливость.
Зыклівы—сварливый, ворчун.
Зыноў *м.* *ўл.*—Зиновий.
Зырка—ярко, пламенно.
Зыркi—яркий, пламенный.
Зыск *м.*—1) право взыскания; 2) прыбыль, польза, выгода.
Зыскоўна—выгодно, прыбыльна.
Зыскоўны—выгодный, прыбыльный, корыстный.
Зычаць—1) звучать; 2) кричать, шуметь.
Зычліва—усердно; доброжелательно.
Зычліваць *ж.*—усердие; доброжелательство.
Зычлівец *м.*—доброжелатель.
Зычлівы—усердный, доброжелательный.
Зычна—громко.
Зычны—громкий; **гук**—согласный звук.
Зычыць што—1) желать; 2) советовать.
Зыбег *м.*—1) беглец; 2) стечение. НТ₂.
Зыбегі *м. мн.*—побег.

Зыбеглы—беглый.
Зыбежнасьць *ж.*—совпадение. НТ₂; сходимость (*Зыбежнасьць радоў* НТ₂) ающий,
Зыбежны—1) совпад. сходящийся (*Зыбежны рад* НТ₁; *Зыбежныя паняцьці.* НТ₄); сбегающий вниз; 2) нисходящий (*Зыбежны ток.* НТ₃).
Зыбіральнік *м.*—собиратель, компилятор НТ₂.
Зыбіральны—собирательный (*ср. зборны*).
Зыбіраніна *ж.*—компиляция. НТ₂.
Зыбіраньне *ж.*—собрание.
Зыбіраць што—сбирать (*ср. пазыбіраць*).
Зыбіты—избитый, шаблонный, трафаретный, стереотипный. НТ₂.
Зыбіць *н.*—1) побои, 2) шаблон, трафарет. НТ₂.
Зыбіцца з панталыку—сойти с пути.
Зыбіць каго—избить, исколотить.
Зыбяганьне *н.*—избегание, убежание.
Зыбягаць, зыбегчы—избегать, избежать.
Зыбягацца, зыбегчыся—сбегаться, жаться; сходиться; совпадать, совпасть.
Зыбяднелы—обедневший.
Зыбяднець—обеднеть.
Зыбязьверыцца—потерять доверие.
Зыбялелы—побелевший.
Зыбялець—побелеть.
Зыбянтэжаны—сбитый столку, смущенный.
Зыбянтэжваць, тэжыць каго—сбивать, сбить с толку; смутить.
Зывекаваць—провести жизнь.
Зывеку—издревле, извечно.

- Зьвер** *м.*—зверь; „хутровы—зверь пушной (красный); мясажэрны—зверь хищный. НТз.
- Зьвераватасьць** *ж.*—зверовидность, зверообразность.
- Зьвераваты**—зверовидный, зверообразный.
- Зьверавы**—звериный, зверский.
- Зьвералоў** *м.*—зверолов.
- Зьвералоўства** *н.*—звероловство.
- Зьвераня** *н.*—зверёныш.
- Зьверачы**—зверский.
- Зьвернік** *н.*—зверинец.
- Зьверх чаго**—сверх (чего); над (чем).
- Зьвестка** *ж.*—вестка.
- Зьвесьці**—*см.* звадзіць.
- Зьвіжаньне** *н. ул.*—Воздвижение (праздник).
- Зьвіліна** *ж.*—извилина, излучина.
- Зьвілісты**—извилистый.
- Зьвільваць, льнуць**—сворачивать, свернуть (с дороги); изворачиваться.
- Зьвінацца, нуцца**—свёртываться, свернуться; сгибаться, согнуться.
- Зьвінаць, нуць што**—свёртывать, свернуть; свивать, свить.
- Зьвіненьне** *н.*—звенение, жужжание; шум (в ушах).
- Зьвінець**—звенеть, жужжать.
- Зьвіняць, ніць каго**—обвинять, нить.
- Зьвісаньне** *н.*—сवेशивание.
- Зьвісаць, зьвіснуць**—сवेशиваться, свеситься.
- Зьвіслы**—свесившийся, обвислый.
- Зьвіх** *м.*—вывих.
- Зьвіхнуць што**—вывихнуть.
- Зьвяга, га** *ж.*—1) лай; 2) ругань, докука, надоедливость (*Воўк сабакі не баіцца, а зьвягі яго ня любіць* Нк.).
- Зьвягаць**—надоедать словами, лаять.
- Зьвяглівасьць** *ж.*—надоедливость, докучливость, бранчивость.
- Зьвяглівы**—надоедливый, докучный, бранчивый.
- Зьвягліцца**—бросаться с лаем.
- Зьвязак** *м.*—связь; союз.
- Зьвязваць, заць каго, што**—связывать, зать.
- Зьвязка** *ж.*—спайка. НТб.
- Зьвяканьне** *н.*—бряцание.
- Зьвякаць**—бряцать.
- Зьвяно** *н.*—звено. НТз.
- Зьвянуць**—завянуть.
- Зьвярэц** *м.*—сочевичник (*бот. Orobus L.*). НТб.
- Зьвярненьне** *н.*—возвращение.
- Зьвярнуць**—*см.* зварачаць.
- Зьвярок** *м.*—зверёк.
- Зьвяроўнік** *м.*—*см.* зьвернік.
- Зьвяр'ё** *н. зб.*—зверьё.
- Зьвяртаньне** *н.*—обращение. НТз.
- Зьвяртацца да каго**—обращаться (к кому).
- Зьвярына** *ж.*—зверище.
- Зьвярыны**—звериный.
- Зьвярун** *м.*—вестник, глашатай. НТз.
- Зьдзеціцца**—одряхлеть, состареть.
- Зьдзейсьнены**—осуществленный.
- Зьдзек** *м.*—издевка, надругательство.
- Зьдзекавацца з каго**—издеваться, надсмехаться (над кем).
- Зьдзервянелы**—одервяневший.
- Зьдзервяненьне**—одервянение.
- Зьдзерці што**—содрать.
- Зьдзівіцца, віць**—*см.* зьдзіўляцца, ляць.
- Зьдзіву**—с удивлением.
- Зьдзіка**—дико, скосо (глядеть).

Зьдзіраўлены—продыравленны.
Зьдзіраўліваць, равіць што—продыравліваць, вить.
Зьдзірства *н.*—грабительство.
Зьдзірца *м.*—обдирала, грабитель, вымогатель.
Зьдзічэласць *ж.*—одичалость.
Зьдзічэлы—одичалый.
Зьдзічэньне *н.*—одичание.
Зьдзічэць—одичать.
Зьдзіўленьне *н.*—удивление, изумление.
Зьдзіўляцца, віцца з каго, чаго—удивляцца, виться.
Зьдзіўляць, віць каго—удивляць, вить.
Зьдзюравіць—*см.* зьдзіраўліваць.
Зьдзыйсьненне *н.*—осуществление.
Зьдзыйсьняць, зьдзейсьніць што—осуществляць, вить.
Зьдзяціньвацца, цініцца—обратиться в детское состояние.
Зьзяньне *н.*—сияние.
Зьзяць—сиять.
Зьлёгка, ку—слегка, потише.
Зьледзянелы—оледеневший.
Зьледзяненне *н.*—оледенение, ледостав. НТз.
Зьледзянец—оледенеть.
Зьлезьці—*см.* зьлязаць.
Зьлёкі *м. мн.*—испуг (*ср.* зьяканьне).
Зьлепішча *н.*—конгломерат, соединение разных частей (*ср.* зьяпняк).
Зьлітаваньне *н.*—спайка.
Зьлітаваны—спаенный.
Зьлітавацца—смилюстивиться.
Зьлітаваць што—спяць.
Зліцаць, чыць што—исчислять, лить; сосчитывать, сосчитать.
Зьлічны—исчисляемый, исчисленный.

Зьлічэньне *н.*—исчисление, счисление. НТ1.
Зьлішак *м.*—излишек.
Зьлішку—слишком.
Зьлішні—излишний.
Зьлязаньне *н.*—слезание.
Зьлязаць, зьлезьці—слезаць, слезть.
Зьяканьне *н.*—испуг (*ср.* зьлёкі).
Зьякацца—испугаться.
Зьяку—с перепугу.
Зьяпняк *м.*—конгломерат. НТз. (*ср.* зьлепішча).
Зьмейка *м.*—уж, змей; метеор.
Зьмена *ж.*—изменение, перемена НТ1; смена (*на поле*).
Зьменка *ж.*—вариация (*Зьменка у руху месяцы*. НТз.)
Зьменены—измененный.
Зьменнасць *ж.*—изменчивость, переменность.
Зьменны—изменяющийся, изменчивый, переменный. (*Зьменная велічыня* НТ1).
Зьменшаны—уменьшенный.
Зьменшыва *н.*—уменьшаемое (*мат.*) НТ1.
Зьменшыць—*см.* зьямяншаць.
Зьмераньне, рваньне *н.*—измерение, измеривание.
Зьмерваць, рыць што—измерять, рить.
Зьмеркаваць—рассчитать, сообразить.
Зьмёрлы—*см.* памёрлы.
Зьмеснасць *ж.*—содержательность. НТз.
Зьмесны—содержательный.
Зьмест *м.*—содержание.
Зьмесынік *м.*—либретто. НТз.
Зьмесыціцца, сьціць—*см.* зьямяшчацца, шчаць.
Зьмешчаны—помещенный, содержащийся.
Зьмізарнелы—обедневший.
Зьмізарненне *н.*—обеднение.
Зьмізарнец—обеднеть.

- Зьмілаваны**—помилованный.
Зьмілаванье *н.*—умилостивление.
Зьмілавацца—смилюстывіцца.
Зьмілаваць каго—1) помиловать; 2) умилостивить.
Зьміраць, рыць каго—смирять, усмирить.
Зьмітрок, Зьміцер *м. ўл.*—Димитрий.
Зьмітрэнжаны—обеспокоенный.
Зьмітрэнжыць каго—обеспокоить.
Зьмітусіцца—встрывожыцца.
Зьмеядзержнік *м. ўл.*—змееносец, змеедержец (*созвездие*) НТз.
Зьмянлівы—изменчивый (*Доля зьмянлівая* Ян. К. Шл. ж. 30с.).
Зьмяншэньне *н.*—уменьшение, убыль.
Зьмяншацца, зьменшыцца—уменьшацца, шыцца; убываць.
Зьмяншаць, зьменшыць што—уменьшаць, шыць; убавляць, убаваць.
Зьмяняць, ніць што—изменяць, нить; каго—сменяць, сменить.
Зьмярзаньне *н.*—смерзание. НТз.
Зьмярзаць—смерзаць.
Зьмярканьне *н.* (НТз)—*см.* змяркаць.
Зьмяркацца—смеркацца.
Зьмяшэньне *н.*—смешение. (*Зьмяшэньне колераў* НТз).
Зьмяшчацца, Зьмесцьціцца *у чым*—содержацца, помещацца; *з чаго*—сместацца, сместыцца.
Зьмяшчаць, зьмесцьціць што—1) заключаць в себе, содержать; 2) каго—сместаць, -стыць.
- Зьмяшчэньне** *н.*—смещение (*Зьмяшчэньні зорак* НТз).
Зьмяя *ж.*—змея (Ophis).
Зьневажаць, зьняважыць каго—оскорбляць, -быць; бесславить, позорыць.
Зьневажэньне *н. см.* Зьнявага.
Зьнекуль—откуда-то.
Зьнемагаць, гчы—изнемогаць, -мочыць; обессиливаць, -леть.
Зьнемажэньне *н.*—*см.* зьнямога.
Зьнеткуль—откуда-то; неоткуда.
Зьнехаць—неохотно, против воли.
Зьніжаны—пониженный; униженный.
Зьніжацца, зьніжыцца—1) понижацца, -зыцца; 2) унижацца, -зыцца; 3) опускацца, оседаць.
Зьніжаць, зьніжыць што, каго—понижаць, -зыць; опускаць, -стыць; унижаць, -зыць.
Зьніжэньне *н.*—1) понижение, опускание, оседание (*Зьніжэньне земнай кары* НТз); 2) унижение.
Зьніканьне *н.*—исчезание, изчезновение, иссякание (*Зьніканьне рэк.* НТз).
Зьнікаць, зьнікнуць—исчезаць, -знуць; пропадаць, -паць; иссякаць, -кнуць.
Зьніклы—исчезнувший.
Зьнімак *м.*—снимок.
Зьніманьне *н.*—сняманне.
Зьнімаць, зьняць што, каго—снямаць, сняць.
Зьнітаваць што—спяць.
Зьнічка *ж.*—1) падаючая звезда; 2) блуждаючий огонек.
Зьнішчацца, зьнішчыцца—разоряцца, -рыцца; обнищаць

Зьнішчаць, зьнішчыць *каго, што*—разорять, разорить; уничтожать, -жить.
 Зьнішчэньне *н.*—разорение, уничтожение.
 Зьнюхваца, зьнюхаца *з кім* ставіцца, стакнуцца.
 Зьнявага *ж.*—неуважение, бесчестие.
 Зьняважальны *м.*—уничжительный; оскорбительный.
 Зьняважлівасьць *ж.*—неуважительность, оскорбительность.
 Зьняважлівы—неуважительный.
 Зьняволены—приневоленный, принужденный.
 Зьнявольне *н.*—приневоливание, принуждение.
 Зьнявольваць, -ліць *каго*—приневоливать, -лить; принуждать, -дить.
 Зьняверваца, -верыца—лишаться, -шиться веры, доверия; извериваться, извериться.
 Зьнявечваць, -чыць *каго*—изувечивать, -чить.
 Зьнялюбаць—перестать нравиться, опротиветь. МГ.
 Зьнямелы—онемевший.
 Зьнямець—онеметь.
 Зьнямога *ж.*—изнеможение, слабость.
 Зьнянацку—нечаянно, неожиданно.
 Зьнясіліць, -сільваць—обессилеть, -силиться.
 Зьнячвiлі—бессознательно, опрометью.
 Зьнячэўку—*см.* зьнянацку.
 Зьява *ж.*—явление (*Душэуная зьява*. НТ₁); сцена. НТ₂.
 Зьядаць, зьесьці *што, каго* с'едать, с'есть.
 Зьяднаньне *н.*—соединение.

Зьяднаца, -ніцца *з кім*—соединяться, -ниться.
 Зьяжджаць, зьехаць—с'езжать, с'ехать.
 Зьяньне *н.*—сияние; *концавоснае*—полярное сияние. НТ₃.
 Зьяўленьне *н.*—появление.
 Зьяўляцца, -віцца—являться, явиться; появляться, -виться.
 Зэгар *м.*—часы.
 Зэдаць *м.*—скамья для сиденья.
 Зэдлік *м.*—скамеечка.
 Зюзь *м.*—горький пьяница, пьянчужка.
 Зюкаць—говорить, беседовать, калякать.
 Зябер *м.*—викульник (*бот.* Galeopsis L.).
 Зябіць (-блю) *каго*—знобить.
 Зябка *ж.*—зяблица; *прс.*—холодново. *то*.
 Зябкасьць *ж.*—холод.
 Зябкі—холодново. *то*.
 Зябры *ж. мн.*—жабры.
 Зязюліца—соловеть.
 Зявака *аг.*—ротозей, зейка; зевака.
 Зязюлька *ж.*—1) = зязюля; 2) ятрышник (*бот.* Orchis L.).
 Зязюлькі *ж. мн.*—1) кокушник (*бот.* Satyrium); 2) божья коровка (Coccinella).
 Зязюля *ж.*—кукушка (Cuculus).
 Зялеза *н.*—*см.* жалеза.
 Залезны—*см.* жалезны.
 Залезы *ж. мн.*—кандалы.
 Зялейнік *м.*—отравитель.
 Зялейніца *ж.*—отравительница.
 Зялейны—ядовитый.
 Зяленіва *н.*—овощи, зелень.
 Зялёнкі *ж. мн.*—недозрелая конопля.
 Зялёны—зеленый.
 Зяліцца—отравляться зельем; омрачаться, прельщаться.

Зяліць каго—опьяняць зельем, очаровываць, абольцаць.
Зямельны—земельны, аграрны.
Зямец м.—пчеловод.
Зямецкі—пчеловодны.
Зямецтва н.—пчеловодства.
Зямля ж.—земля; з. ворная—земля пахотная; з. абложная—земля дерновая.
Зямляк м.—земляк.
Зямляцкі—земляцкі.
Зямляцтва н.—земляцтва.

Іванчык м.—чекан (*Saxicola*). ЗТ.
Іглак м.—дыкообраз. ЗТ.
Ігlastы—іглисты; хвойны (тыльняковы). НТс.
Іглаца ж.—1) игла у хвойнага дрэва, хвоя. НТв; 2) ударнік у ружья. ВТ.
Іглічная спружына—боевая пружына. ВТ.
Ігра ж.—ігра (на музык. інструменте).
Іграць—іграць (на музыкальн. інстр.).
Ігруша ж.—груша (*бот. Pyrus L.*)
Ігрэц м.—ігрок, музыкант.
Ігрышча н.—ігришце, вечерінка
Ізноў—см. зноў.
Ілья м. ўл.—Ілья.
Ільняны—льняной.
Імавернасьць ж.—верагодзе, верагоднасць.
Імаверны—верагодны.
Імацца—1) браться; 2) пазнаць (*імацца навукі*).
Імаць што—1) брат, прынімаць; 2) мець.
Імбрычак м.—чайнік.
Імгла ж.—мгла. НТз.
Імгляны—мгляны.

Зямчуг м.—см. земчуг.
Зямчужны—жемчужны.
Зяновец м.—ракітнік (*бот. Cytisus L.*)
Зянон м. ўл.—Зиновий.
Зярыяк м.—граніт. НТс.
Зяўра ж.—паз (З вакна, як з зяўры дзьме. Я. Кол. НЗ XIX).
Зяхаць—дышаць адкрытым ртом.
Зяць (мн. л. зяці, -цей, -цём)—зять.

і.

Іменьнік м.—1) іменаслов; 2) імя сущэствіельнае.
Імецца дзс. безас.—веріцца.
Імжа ж.—ізморозь; мелкі дождзь.
Імжыцца дзс. безас.—моросіць.
Імжыць—моросіць.
Імкненьне н.—стремленне.
Імкнуцца да чаго—стреміцца.
Імостачка ж. ласк.—сударынька
Імпэт м. (лат. impetus)—стремленне, сіла, напор.
Імпэтны—стреміцельны. НТз.
Імшара ж.—моховое (сфагновае) болота.
Імшарніца ж.—падбел (*бот. Andromeda L.*). НТс.
Імшарына ж.—небольшое болота. Сержп.
Імшыць што—задэляваць мхом.
Імшэньнік м.—моховік.
Імя (іменьні) н.—імя; агульнае, звычайнае—імя нарицательнае; назоўнае—імя сущэствіельнае.
Інакш, іначай—іначэ.
Інакшы—іной, другой.
Інакшыць—перейначываць, перамяняць.

Інбер *м.*—инбирь.
Індык *м.*—индюк (*Melagris gallopavo*).
Індычка *ж.*—индюшка.
Іногды—иногда.
Інося—иное дело.
Інструментовы—инструментальный.
Інстынкт *м.*—инстинкт.
Інтарэс, тэрас *м.*—интерес; нужда, дело.
Інтарэсны—интересный, выгодный.
Інтрыга *ж.*—интрига. НТ₂.
Іншасказ *м.*—иносказание, аллегория. НТ₂.
Іншасказальны, сказны—иносказательный, аллегорический.
Іншасказна—иносказательно. НТ₂.
Іншы—*см.* інакшы.
Ірвакі *ж. мн.*—рвота, блевотина.
Ірваць што—рвать, щипать.
Ірдзель *аг.*—краснощёкий, кая.
Ірдзіцца—рдеть.
Іржа *ж.*—ржа, ржавщина.
Іржавець—ржаветь.
Іржавіньне *н.*—заплесневелое болото.

Іржавы—ржавый.
Іржаньне *н.*—ржанье.
Іржаць—ржать.
Іржышча *н.*—ржище, ржаная стерня.
Іскрак *м.*—колчедан. НТ₅.
Іскаркі *ж. мн.*—гвоздика (*Dianthus L.*). НТ₆.
Іскарковыя—гвоздичные (растения). НТ₆.
Існаваньне *н.*—существование.
Існаваць—существовать.
Існасьць *ж.*—сущность. НТ₁.
Існуючы—существующий.
Іспод *м.*—*см.* спод.
Ісподак *м.*—*см.* сподак.
Іста *ж.*—суть, сущность; основной капитал. МГ.
Істота *ж.*—существо.
Істотна—существенно.
Істотнасьць *ж.*—существенность.
Істотны—существенный.
Істужка *ж.*—лента.
Ісьці—итти; у грудкі, у рожк—вступать в драку.
Ісьціна *ж.*—истина. НТ₄.
Ішоўшы—идя, по пути.

К.

Каб зл.—чтобы (цель); еслибы (условие).
Кабат *м.*—безрукавка в виде корсета.
Кабдзюры *м. мн.*—когти (*ср.* капцюры).
Каберац *м.*—коврик (особенно, подвенечный).
Каберцовы—ковровый.
Кабета *ж.*—*см.* жанчына.
Кабеты—женский.
Кабыла *ж.*—кобыла.

Кабылка *ж.*—подставка в скрипке.
Кава *ж.*—кофе.
Кавадла *н.*—*см.* кувадла.
Кавалак *м.*—кусок.
Кавалачак *м.*—кусочек.
Кавалер *м.*—кавалер, холостяк (*Ці кавалер ён ці жанаты.* Я. Кол. НЗ IX).
Кавалёўна *ж.*—дочь кузнеца.
Каваліха *ж.*—кузнечиха.
Каваль *м.*—кузнец.

Кавальня ж.—кузница.
Кавальскі—кузнечий, -ный.
Каваньне н.—ковка, кование.
Кавець—ковать.
Кавун м.—арбуз.
Кавыль м.—ковыль (*бот. Stipa L.*).
Кавэнчаньне н.—предсмертная агония; мучение.
Кавэнчыцца—мучиться, быть в агонии.
Кавэнчыць каго—мучить.
Кавярня ж.—кофейня, -ная.
Кагал м.—1) кагал (еврейская религиозная община) 2) толпа
Кагалам—толпой.
Каганец н.—подсвечник, площадка для освещения.
Кадаўба ж.—боченок из выдолбленного толстого дерева.
Кадаўбец м.—посудина, выдолбленная из ствола дерева Сержп.
Кадук м.—злой дух.
Кадушка ж.—кадушка, кадка.
Кажан м.—нетопырь, летучая мышь (*Vespertilio*).
Кажамяка м.—кожевник, кожевник.
Кажамяцтва н.—кожевничество.
Кажаны—рукокрылые (*Chiroptera*). ЗТ.
Кажурына ж.—корка. Я. Кол. НЗХХІ.
Кажух м.—овчинный тулуп, полушубок.
Каза ж.—1) коза; 2) смиренный дом, рогатка.
Казаковы—казачий.
Казальнік м.—1) сказатель; 2) проповедник. НТ₂.
Казальніца ж.—трибуна (*Прарокам, што з казальніц за грошы лгуць. Спад. 95с*).
Казальны—проповеднический. НТ₂.

Казан м.—чугунный котел.
Казанец, -нок м.—кателок.
Казаны—1) сказанный; 2) веленный.
Казаньне н.—проповедь.
Казачка ж.—уменьш. от казка
Казачь (-жу, -жаш, -жа)—сказать; приказать.
Казачнасьць ж.—сказочность, НТ₂.
Казачны—сказочный. НТ₂.
Казаччына ж. ўл.—Украина.
Казачына ж.—казакин.
Казёл м.—козел.
Казеліць зрэнке—стрелять глазами (*На хлопцаў зрэнке казеліць. ЗБ. На зач. гон. 142 с*).
Казімер м. ўл.—Казимир.
Казіць што—искажать, портить; кривить (лицо).
Казіна ж.—козье мясо.
Казка ж.—сказка.
Казлабарод м.—козлобородник (*бот. Tragopogon L.*). НТ₆.
Казларог м.—козерог (созвездие). НТ₃.
Казлы драць—блевать.
Казлытаць што—щекотать.
Казурка, зюрка—насекомое.
Казычыць—щекотать.
Казьліны—козлийный.
Казьліць—петь козлом.
Казьляк м.—гриб-масляник.
Казьляня м.—козленок.
Казьлячы—козлийный.
Казюлька ж.—насекомое, козявка, мошка.
Казялец м.—лютик (*бот. Ranunculus L.*).
Кайданы ж. мн.—кандалы, оковы.
Кайстра ж.—сумка, сума.
Кайстрачка ж.—сумочка.
Какаўка ж.—отверстие заднего прохода (*anus*).
Каладзяны—бревенчатый. Сержп.

- Калакалуша ж.**—черемуха.
Каламар м.—чернильница.
Каламажка ж.—тележка, повозка.
Каламеса, сца ж.—куролесница, путаница.
Каламесіць—куролесить.
Каламесны—путанный.
Каламутны—мутный.
Каламянка ж.—коломянковая ткань, парусина.
Каланіца ж.—густой деготь на колесах.
Калантырыць—клянчить.
Калануць каго—кольнуть, уколоть.
Каласіца—колоситься.
Каласок м.—колосок.
Каласоўнік м.—костеръ (бот. Bromus L) НТб.
Калатня ж.—смута; ссора, распря.
Калаўрот м.—самопрядка; ворот (колодезный).
Калаўротка ж.—ножная прялка с колесом.
Калаціца—колотиться; дрожать, трястись (над чем).
Калаціць каго, што—колотить; трясти.
Калач м.—қолач; кольцо.
Калашман м.—мохнатоногий.
Калекі прм.—калечный.
Каленка н.—колени.
Каленкаваты—коленчатый. НТб.
Калёсы ж. мн.—телега.
Калецтва н.—калечение.
Калечыць каго—искалечивать, уродовать.
Калечаны—искалеченный.
Калі—1) когда; 2) если.
Калі-б—если-бы; когда-бы.
Каліва н.—зерно, крупинка.
Каліна ж.—калина.
Калі-ні-калі—кой-когда, изредка.
Каліта ж.—денежная сумка.
- Калматка ж.**—жабник (бот. Filago Tourn.).
Калматы—косматый, лохматый (Мох калматы. Я. Кол. НЗ х).
Калодзеж м.—колодезь.
Калодзежны—колодезный.
Калодка ж.—колодка, бревно, обрубок дерева.
Калоць каго, што—колоть.
Калупанье н.—ковыряние.
Калупаць—ковырять.
Калуфер м.—кануфер (бот. Tanacetum Balsamica L) НТб.
Калыска ж.—колыбель, люлька.
Калыханье н.—колыхание, качание.
Калыхацца—колыхаться, качаться.
Калыхаць каго, што—колыхать, качать.
Кальчак м.—мутовка. НТб.
Кальчаковы—мутовчатый.
Кальчакі м. мн.—черви кольчатые. ЗТ.
Калюга, жына ж.—выбоина от колес, глубокая колея.
Калючка ш.—1) колючка, шип; 2) ехидна. ЗТ.
Каля чаго каго—около, возле, близь.
Калягаваць з кім—вести кампанию (Васіль калягуе з стараставым ды ўраднікавым сынамі. Ц. Гарт. СЦ. 43).
Каляда ж.—1) праздник Рождества; 2) поздравление с „Рождеством“; 3) подачка причту.
Калядаваць—1) славить в день Рождества; 2) собирать „коледу“.
Калямін м.—галмей. НТб.
Калянасьць ж.—твердость.
Каляндар м.—календарь.
Каляндра ж.—кишнец (бот. Coriandrum L). НТб.

Калянець—твердеть.
 Каляниць *што*—доводить до твердости, закаливать.
 Каляны—твердый.
 Каляплодник *м.*—околоподник (*бот.*) НТ₆.
 Каляровы—цветной, цветовой (*Каляровая сьлепата*). НТ₄.
 Камачкі *м. мн.*—комочки, глыбки.
 Каманішнік *м.*—сивец (*бот.* *Succisa* L.). НТ₆.
 Камаш *м.*—ботинок.
 Камель *м.*—ствол.
 Каменны—каменный.
 Каменьне *н. зб.*—камни.
 Каменьчык *м.*—камушек; чыкі вульканічныя—лапилли. НТ₃.
 Камізэлька *ж.*—жилет.
 Каменяломнік *м.*—камнеломка (*бот.* *Saxifraga* L.). НТ₆.
 Камінак *м.*—очаг.
 Камінар *м.*—трубочист.
 Камісар *м.*—комиссар.
 Камлёк *м.*—камелек.
 Камлём—быстро, мгновенно; нижнюю часть.
 Камлёт *м.*—сукожная или шерстяная ткань; женская одежда.
 Камлыга *ж.*—глыба.
 Камнядрук *м.*—литография, литографирование. НТ₂.
 Камнядрукаваны—литографированный. НТ₂.
 Камнядрукаваць—литографировать. НТ₂.
 Камнядрукар *м.*—литограф.
 Камнядрукарня *ж.*—литография (печатня). НТ₂.
 Камнядрукарскі—литографский. НТ₂.
 Камора *м.*—кладовая; клеть, чулан.
 Каморка *ж.*—1) кладовочка; 2) клетка (*биол.*) (*Нэрвовая каморка*). НТ₄.
 Каморкавы—клеточный. НТ₆.

Каморнік *м.*—землемер.
 Каморніцкі—землемерный.
 Каморніцтва *н.*—землемерное дело.
 Кампанія *ж.*—компания.
 Кампаньнік *м.*—кампаньон.
 Камрат *м.*—камрад. (Ян. К. Шл. ж. 119 с.).
 Камуністы (*мн. л.-ністыя*) *м.*—коммунист.
 Камы *м. мн.*—густая картофельная каша с салом или маслом. МГ.
 Камэдыя, мэдзь *ж.*—комедия.
 Камэдыяншчык *м.*—комедиант.
 Камяк *м.*—ком, комок.
 Камяга *ж.*—корыто для водопоя.
 Камяніца *ж.*—каменный дом.
 Камячок *м.*—комочек.
 Кананьне *н.*—кончина, агония.
 Канапа *ж.*—канапе, диван, кушетка.
 Канаплёвы—конопляный.
 Канапля *ж.*—конопля (*бот.* *Cannabis* L.). НТ₆.
 Канаплянішча *н.*—конопляное поле.
 Канарак *м.*—*см.* канарка.
 Канарачка *ж.*—канареечка.
 Канарка *ж.*—канарейка.
 Канаць—умирать, испускать последнее дыхание.
 Кандыба *м.*—хромоногий.
 Кандыбаць—прихрамывать, ковылять.
 Канечна—конечно, необходимо, обязательно.
 Канечнасьць *ж.*—необходимость, обязательность. НТ₄.
 Канечны—необходимый, обязательный.
 Кацка *ж.*—клизтирная трубка.
 Канон *м.*—1) канун; 2) кутья поминальная.
 Кант *м.*—ребро; кант.
 Кантар *м.*—безмен.
 Кантаслуп *м.*—призма. НТ₁.

Кантычка ж.—сборник духовных песенъ.

Канцавосье н.—полюс. НТ₁.

Канцавы—конечный; крайний. (*Канцавыя члены прапорцы НТ₁*).

Канчатак м.—конец; окончание.

Канчатковы—окончательный, заключительный (*Канчатковы падрахунак*).

Канчук м.—нагайка, ременная плеть, кнут.

Канькала аг.—попрошайка.

Каньканье н. попрошайничество.

Канькаць—попрошайничать.

Канюх м.—1) конюх; лошадиный пастух; 2) см. каня.

Канюшына ж.—клевер.

Канюшок м.—лошадиный подпасок.

Каня ж.—скопа (*Pandion haliaëtus*). ЗТ.

Канья м.—лошадёнка.

Капа ж.—покрывало на кровать, каньеовое одеяло.

Капа ж.—1) копна; 2) мера в 60 штук.

Капалица ж.—мотыга.

Капальня ж.—копь. НТ₃.

Капаница ж.—1) мотыга; 2) выкопанный ров; вырытый пруд. МГ.

Капаны—схожий (как две капли воды).

Капанье н.—рытьё.

Капарнуць каго—ковырнуть (*Цялушку рогам капарнула карова Я. Кол. НЗ XVI*).

Капаць—копать, рыть.

Капач м.—заступ, лопата.

Капачка ж.—капелька; **капачкі падабраць**—иметь сходство, быть схожим.

Капашыцца—1) шевелиться, барахтаться; 2) медленно работать.

Капашыць што—шевелить.

Капеж м.—водосток.

Капец м.—межевой знак, земляная насыпь.

Капка ж.—капля.

Капканы м. мн.—1) капкан; 2) кандалы.

Каплан м.—жрец, священник.

Капліца, лічка ж.—часовня, часовенка.

Капліць—протекать.

Капота ж.—капот.

Капрыз м.—1) прихотливость; 2) своенравие, упрямство.

Капрыза ж.—упрямица.

Капрызіцца—своенравничать.

Капрызны—прихотливый, своеравный, требовательный.

Капрызьнік м.—упрямец.

Каптур м.—1) клубок, колпак; 2) абажур.

Каптурок м.—чехлик.

Капцан м.—оборванец (бран.)

Капцоры м. мн.—когти.

Капшук м.—1) сумочка, мешочек (для табаку); 2) кокон. МГ.

Капыл м.—сапожная колодка.

Капыт м.—копыто.

Капыцік м.—копытце.

Капыціцца—оступаться, умирать.

Капыцьце н. зб.—копыты, груда копыт.

Капяля ж.—капелла. НТ₃.

Капялюш м.—капюшон; шляпа.

Кара ж.—кара, наказание.

Кара сьмерцю—смертная казнь.

Кара ж.—кора, корка.

Карабаціцца—коробиться.

Карабаціць што—коробить.

Карабель м.—корабль; **ль паветраны**—баллон, воздушный корабль.

Карабельнік і. м.—корабельщик.

Карабельчык м.—кораблик.

Каравай м.—коровай; свадебный пирог.
Каравайніца ж.—женщина, смотрящая за печенем *коровая* на свадьбе.
Каравайчык м.—уменьш. от каравай.
Каравяк м.—коровий помет.
Карадіцца—симулировать корчи.
Карагод м.—хоровод.
Карагодны—хороводный.
Карагодзіцца—вести хоровод.
Караед м.—томка (*Tomicus tyrographus*). ЗТ.
Карак м.—зашеек, затылок.
Каракулька, ля ж.—клякса, крючок в писаньи.
Каралева ж.—королева.
Каралевіч м.—королевич.
Каралеўства н.—королевство.
Каралі м. мн.—ожерелье, бусы; каралы.
Каралявы—коралловый.
Карантыж м.—малыш, карапуз.
Караняваньне н.—извлечение корня (*мат.*). НТ₁.
Караньне н.—наказывание.
Карасканьне н.—карабканье.
Караскацца—карабкаться, вязаться.
Караціць што—укорачивать.
Караць каго—карать, наказывать.
Карачкі ж. мн.—карточки.
Карабіцца—см. карабіцца.
Карабіць—см. карабіць.
Кардон м.—1) картон; 2) кордон, граница.
Каржавець, жэць—засыхать.
Каржавы—засохший (хлеб).
Каржанаваты—суховатый.
Карзун м.—см. кнораз.
Карк м.—см. карак.
Каркаваць—закупоривать (бутыль).
Каркавы—затылочный.

Карміць каго—кормить, питать.
Кармленьне н.—кормление, питание.
Карнавухі—корноухий.
Карнасьць ж.—дисциплина ЮТ.
Карната—кургузо.
Карнаты—кургузый.
Карнаценькі—кургузенький.
Карнаць што—укорачивать.
Карны—дисциплинарный; уголовный.
Кароза ж.—сойка МГ; иволга обыкновенная (*Oriolus galbula*). ЗТ.
Кароль м.—король; *м. ўл.*—Карл.
Каролік м.—королёк.
Каромысел м., сла н.—коромысло.
Карона ж.—1) корона; 2) корона (дерева). НТ₆.
Кароста ж.—короста, чесотка (болезнь).
Кароткасьць ж.—краткость.
Кароткатэрміновы—краткосрочный.
Кароткачасна—кратковременно.
Кароткачаснасьць ж.—кратковременность.
Кароткачасны—кратковременный (*ср. малачасны*).
Кароткі—короткий, краткий.
Каротына ж.—каротин. НТ₆.
Кароценькі—коротенький.
Каротшы—кратчайший.
Карпаньне н.—копанье, кропотливая работа.
Карпацца—копаться; корпеть за работой.
Карпач м.—копун.
Карпека м. ўл.—Карп.
Карта ж.—1) карта; 2) письмо.
Картаваньне н.—тасовка карт.
Картаваць што—тасовать (карты).
Картаплянік м.—картофельное поле.

Картка ж.—карточка.
Картопля ж.—картофель.
Картыжник м.—картежник.
Карузла—коряво, закорузло.
Карузлы—корявый, закорузлый
Карук м.—столярный клей.
 Сержп.
Кархавіньне н.—отхарчына, мокрота.
Карханьне н.—харканье.
Кархаць—харкать, отхаркиваться.
Кархаць, хануць каго—ударить кулаком (ср. *корх*).
Карціць дзс. безас.—сильно хочется, не выходит из мысли.
Карчавіты—коренастый.
 Я. Кол. НЗ. XVI.
Карчаком—скорчившись.
Карчма ж.—трактир, шинок.
Карчмар м.—трактирщик, целовальник.
Карчмарства н.—трактирный промысел.
Карчок м.—пенёк.
Карчукаваты—коренастый.
 Ц. Гарт. СЦ. 7 с.
Каршак м.—осоед. ЗТ.
Каршнём—затылком, стремглав.
Каршок м.—уменьш. от *корх*.
Каршун м.—ястреб, коршун (*Milvus*).
Каршэнь м.—1) затылок; 2) удар по затылку.
Карысна—полезно, прибыльно.
Карыснасьць ж.—полезность, прибыльность.
Карысны—полезный, прибыльный.
Карыстаньне н.—пользование, извлечение прибыли.
Карыстаць з чаго—получать пользу, пользоваться (*А пан з таго й карыстае*. Я. Кол.)
Карыстацца чым—пользоваться.

Карысьней прс. в. ст.—полезнее.
Карысьць ж.—польза, прибыль.
Карэлы—закоревший.
Карэньчык м.—корешок.
Карэц м.—берестовый ковш.
Карэць—покрываться корою, черстветь.
Карэчыцца—корчиться.
Карэчыць што—корчить.
Каса ж.—коса.
Касаваньне н.—отмена, уничтожение; аннулирование.
Касаваць што—отменять, уничтожать; аннулировать.
Касавіца ж.—косьба, покос.
Касавуры—кривоглазый, смотрящий исподлобья, косо.
Касавурыцца—коситься; смотреть исподлобья.
Касарства н.—1) кошение; 2) зб.—косцы.
Касач і. м.—1) касатик (*Iris L.*), стриж, косырь (*Cypselus apus*).
Касачовыя—1) касатиковые (*Iridaceae L.*). НТБ; 2) стрижеобразные (*Cypselomorphae*). ЗТ.
Касец м.—косарь.
Касіца ж.—коса (женская).
Касталом м.—чернокорень (*бот. Cynoglossum L.*).
Кастравы—костриковый.
Кастрысты—костриковатый.
Кастрыца ж.—костра, кострика.
Кастрычнік м.—октябрь.
Кастрычнікавы—октябрьский.
Кастусь м. ўл.—Константин.
Касьбіт м.—косарь, косец.
Касьнік м.—лента в косе.
Касьсё н.—рукоятка косы.
Касьцёл м.—костел.
Касьцельны—костельный.
Касьцёр м.—костеръ (*бот. Bromus secalinus L.*).

- Касьцісты**—костистый, костля-
 вый.
Касьцюк м. ўл.—Константин.
Касьцянка, ніцы ж.—костяни-
 ка (*бот. Bubus saxatilis L.*).
 НТ_б.
Касяк м.—косяк.
Кат м.—палач, мучитель.
Катаваны—наказанный.
Катаваньне н.—истязание.
Катаваць каго—истязать, му-
 чить.
Каталік м.—католик.
Каталіцкі—католический.
Каталіцтва н.—католичество,
 католицизм.
Катарынка, трынка ж.—шар-
 манка.
Катар м.—насморк.
Каткі. м. мн.—сережка (*бот.*
amentum). НТ_б.
Катліна ж.—котловина НТ_з, 5;
 ванна НТ_б.
Катляр м.—медник.
Катлярыха ж.—жена медника.
Каток м.—1) котик; 2) колесо
 у телеги.
Катух м.—курятник. МГ.
Катушок м.—уменьш. от ка-
 тух (*Ня хатка, проста кату-*
шок. Я. Кол. НЗ VIII).
Каты м. мн.—1) кошки (*Feli-*
dae) ЗТ; 2) кошачий мех.
Катэдра ж.—кафедра; кафед-
 ральный собор.
Каўбаса ж.—колбаса (*ср.*
кілбаса).
Каўзаньне н.—скольжение
 (*Каўзаньне пластоу*). НТ_б.
Каўзацца—кататься по льду;
 скользить.
Каўзель м.—каток.
Каўка ж.—галка.
Каўканьне н.—карканьне.
Каўкаць, кнуць—каркать,
 -кнуть; умереть.
Каўнер м.—воротник.
- Каўнерчык, рык м.**—ворот-
 ничок.
Каўрыга ж.—коврига, краюха.
Каўтаць, тануць—глотать,
 глотнуть.
Каўток м.—глоток.
Каўтун м.—колтун (болезнь
 волос).
Каўтунішнік м.—ослиник
 (*бот. Oenothera L.*). НТ_б.
Каханак м.—1) любовник;
 2) любимчик.
Каханенькі—любезнейший.
Каханка ж.—любовница.
Каханы—любимый, возлюб-
 ленный.
Каханьне н.—любовь.
Кахацца з кім—любовиться.
Кахаць каго—любить.
Кахля ж.—израец.
Кахляны—израсцовый.
Кахляр м.—израсцовый
 мастер.
Кацап м.—мужлан, неотёса;
 великорус.
Кацапшчына ж. ўл.—Вели-
 короссия.
Каціцца—1) катиться; 2) ко-
 тится.
Кацьма—быстро.
Кацьмак м.—неотёса,
 мужлан.
Кацямятка н. м.—котовик
 (*бот. Noreta L.*). НТ_б.
Кацяня н.—котёнок
Кацярына ж. ўл.—Катерина.
Кацярынка ж.—*см.* катарынка
Кацячы—кошачий.
Качалка ж.—валёк для белья.
Качаньне н.—катание (белья).
Качаньне н. зб.—кочни.
Качаны—катанный вальком.
Качацца—кататься; валяться.
Качаць што—катать; валягь.
Качачка ж.—уточка.
Качка ж.—утка (*Апас*).
Качкадзюб м.—утконос (*Or-*
nithorhunchis). ЗТ.

Качолкі *ж. мн.*—катки.
Качур *м.*—селезень.
Качурыца—умирать в корчах.
Кашара *ж.*—овчарня.
Кашары *ж. мн.*—казармы, лагерь.
Кашлаты—лохматый, мохнатый.
Кашолка *ж.*—корзинка, коробок.
Каштаванье *н.*—отведывание на вкус.
Каштаваць *што*—отведывать (*ср.* каштуе).
Каштарыс *м.*—смета.
Каштарысны—сметный.
Каштоўнасьць *ж.*—драгоценность.
Каштоўны—ценный, драгоценный.
Каштуе *каго*—стоит.
Кашулька *ж.*—уменьш. от кашуля.
Кашуля *ж.*—сорочка, рубаха.
Кашэль *м.*—корзина, плетенка для телеги, кошель.
Кашэрны—кошерный (*ср.* кошар).
Каюк *м.*—конец, гибель, смерть.
Каянье *н.*—раскаяние.
Каяцца—раскаиваться.
Квадра *ж.*—четверть луны.
Квадрат *м.*—квадрат, четверть.
Квадратовы—квадратный.
Квактаць—клохтать (о курицах), квактать (о жабах).
Квахтунья *ж.*—воркунья.
Квактуха *ж.*—наседка (курица).
Кваліцца—зариться на что-л.; завидовать.
Кваліць *каго*—возбуждать желание, подзадоривать.
Кваліва, пна—жадно, с завистью.
Квалівы, пны—жадный, завистливый.

Квартоўка *ж.*—пол'осьмины.
Квас *м.*—кислота; квас.
Кваскаваты—кисловатый.
Квасна, ны—кисло, лый.
Кватэра *ж.*—квартира.
Кватэрант *м.*—квартирант, жилец.
Кватэрка *ж.*—1) квартирка; 2) оконное стекло; 3) доля вина.
Кватэрны—квартирный, жилищный.
Квач *м.*—мазилка.
Квет *м.*—цвет.
Кветадонье *н.*—тар, цветоложе. НТв.
Кветаножка *ж.*—цветоножка. НТв.
Кветка *ж.*—цветок.
Кветачка *ж.*—цветочек.
Кветкалісьцік *м.*—лепесток (*ср.* пялёстка). НТв.
Квітаць *каго*—удовлетворять, оплачивать.
Квітнець—цвести. (*Лілей там квітнеюць.* Яс. Пад. р. н. 116с.)
Квіток *м.*—записка, квитанция.
Квок *м.*—лягушачья икра.
Кволасьць *ж.*—ломкость, слабость, нежность.
Кволиць—слабеть.
Кволы—ломкий, слабый, нежный.
Квота *ж.*—процент, рост.
Квотнік *м.*—ростовщик.
Квотніцтва *н.*—отдача денег в рост.
Квотны—процентный.
Квохаць—охать, стонать.
Кел *м.*—клык, зуб.
Келзанье *н.*—взнуздывание.
Келзаны—взнузданный.
Келзаць *каго*—взнуздывать.
Келіх *м.*—чаша; кубок.
Кеміць—соображать, понимать, быстро схватывать.
Кемкасьць *ж.*—сообразительность, сметливость.

Кемкі—сообразительный, сметливый.
Кеп *м.*—дурак, глупец.
Кепік *м.*—дурачок.
Кепікі *м. мн.*—насмешки.
Кепска—скверно, дурно, плохо.
Кепскавата—плоховато.
Кепскаватасьць *ж.*—плоховатость.
Кепскі—дурной, плохой.
Керзаць—плести.
Кеўзаць—мазюкать.
Ківаньне *н.*—шатанье.
Ківацца—шататься.
Ківаць *што*—шатать; *непер.*—мигать.
Кігіканьне *н.*—1) писк; 2) визжание.
Кігікаць—пищать; визжать.
Кіданьне *н.*—бросание; корчи, падучая.
Кідацца, кінуцца—бросаться, -ситься.
Кідаць, кінуць *што, каго*—бросать, -сить, оставлять, -вить.
Кінуць кроў—пустить кровь (*Цырулік кроў кінуў абмошаму пану.* Ф. Баг. ДБ. 14 с.)
Кіёк *м.*—палочка, тросточка.
Кіёўка *ж.*—початок. НТ^ь.
Кіёўнік *м.*—загонщик при облаве.
Кіечка *ж.*—тросточка.
Кій *м.*—палка, трость.
Кіла *ж.*—грыжа.
Кілаваты—имеющий грыжу
Кілбаса *ж.*—*см.* каўбаса.
Кілім *м.*—ковер.
Кілзаць—*см.* келзаць.
Кілуна *м.*—имеющий грыжу.
Кінавар *м.*—киноварь (*ср.* цынобра). НТ^ь.
Кіндзюк *м.*—брюхо, желудок.
Кіндзюкі *м. мн.*—кишки, внутренности.
Кіпець *м.*—ноготь, коготь.
Кіпік *м.*—ноготок.

Кіраваньне *н.*—руководство, управление.
Кіравацца—управляться.
Кіраваць *што*—направлять; *чым*—управлять, руководить.
Кіраўнік *м.*—правитель, руководитель; *нік спраў*—управляющий делами.
Кіраўніцтва *н.*—управление, руководство.
Кіраўніцы *ж. мн.*—директрисы. НТ¹.
Кіраўнічая думка—лейт-мотив. НТ².
Кіраўнічка *ж.*—руководительница.
Кіраўнічы—руководящий.
Кірмаш *м.*—ярморка (*см.* нем. d. Kirche).
Кірмашовы—ярморочный.
Кірпа *ж.*—нос, физиономия (*Расквасіць кірпу.* Я. Кол. НЗ. XVIII).
Кірпатасьць *ж.*—курносость.
Кірпаты—курносый.
Кірпач *м.*—курносик.
Кірунак *м.*—направление.
Кірэчаньне *м.*—раскорячивание.
Кірэчыцца—раскорячиваться.
Кірэчыць—раскорячивать.
Кісель *м.*—кисель.
Кісласьць *ж.*—кислота.
Кіснуць—закисать; киснуть.
Кісьліца *ж.*—кислица (*бот.* Oxalis L).
Кісьліць *што*—квасить, закислять.
Кісьлявасьць *ж.*—кисловатость.
Кісьлявы—кисловатый.
Кіт *м.*—1) оконная замазка; 2) кит (рыба).
Кітаваньне *н.*—залепливание замазкой.
Кітаваць *што*—залепливать, замазывать замазкой.

Кітайка ж.—легкая бумажная ткань.

Кітка ж.—вязанка сена.

Кіханьне н.—хихикание.

Кіхаць—хихикать.

Кішонка ж.—карманчик.

Кішэнны—карманный.

Кішэнь, шэня ж.—карман.

Кіюга ж.—палица.

Кіянка ж.—палочка; валец с долгой ручкой.

Кіяхі м. мн.—кукуруза (*бот. Zea L.*).

Клады м. мн.—кладбище (*Клады з паніклымі крыжамі. Я. Кол. НЗ. ХХІV.*)

Кладоўня ж.—склад.

Кладзь, дка ж.—перекладина, мостик.

Клапатаньне н.—хлопотание, заботливость.

Клапатаць—хлопотать, заботиться, беспокоиться о чем.

Клапатліва—хлопотливо, заботливо.

Клапатлівы—хлопотливый, заботливый.

Клапатня ж.—заботы, беспокойство.

Клапатун м.—хлопотун.

Клапатуха ж.—хлопотунья.

Клапаціцца—заботиться, беспокоиться.

Класьці што, каго—класть, укладывать, полагать.

Класьціся—ложиться (*Класьціся спаць*).

Клекатаць—1) клокотать; 2) кричать подобно аисту.

Клёк м.—1) жизненная сила; 2) соображение (*Ужо ў вас не хопіць клёку такое глупства расшаляпаць. Я. Кол. НЗ ХХ*).

Клён м.—клен (*Acer platanoides L.*).

Клец м.—зуб в бороне.

Клец ж.—кладовая, амбар, клеть.

Клёцка ж.—галушка.

Клешчы м. мн.—клещи.

Клікаць, кнуць каго—звать, позвать; кликнуть.

Кліч м.—1) клич; 2) междометие (грам). Тр.

Клічнік м.—знак восклицания.

Клічны—звательный (падеж)

Клок м.—клочек, пыж.

Клопат м.—забота.

Клуб м.—тазовая кость.

Клубкаваты—шаровой. (*Клубкаватая маланка. НТЗ*).

Клум м.—шум, галдёж, беспокойство.

Клумак м.—узел (*ср. клунак*).

Клуміць—шуметь, галдеть, беспокоить возней.

Клумка ж.—котомка, сумка.

Клумленьне н.—одурение, дурь.

Клумны—шумный.

Клунак м.—вьюк, ноша.

Клуначны—вьючный. (*Клуначныя жывёлы*). БГ.

Клуня ж.—пуня при гумне, рига, гумно.

Клупіна ж.—царапина.

Клыгат м.—раскачивание (*У мерным клыгату калёсным. Я. Кол. НЗ. 204 с.*).

Клыпаць—прихрамывать.

Клычаны—всклоченный, измятый (*Клычаны лён*).

Клычаньне н.—клока, ссора.

Клычыць што—клочить, приводит в беспорядок.

Клыш м.—хромоножка.

Клышаногі—хромоногий.

Клюбы ж. мн.—слесарские тиски.

Клюкаць, кнуць што—клевать, клонуть, долбить.

Ключ м.—1) ключ; 2) стропило в сарае.

Ключыкавыя—первоцветные (растения). НТЗ.

- Ключыкі** *м. мн.*—первоцвет (*бот. Primula L.*). НТ₆.
- Клявешчына** *ж.*—жгун-корень (*бот. Spidium venosum. Koch.*).
- Клявец** *м.*—молоток.
- Кляйно** *н.*—клеймо, печать.
- Кляйноды** *м. мн.*—регалии, атрибуты власти.
- Клямка** *ж.*—щеколда с ручкой, защелка.
- Кляпаньне** *н.*—1) оттягивание косы; 2) клевета, поклеп.
- Кляпаць касу**—оттягивать косу
- Кляпы** *м. мн.*—лацканы.
- Кляса** *ж.*—класс.
- Клясавы**—классный; классовый.
- Клясьці каго**—клясть, проклинать.
- Клясьціся**—клясться.
- Кляцьба** *ж.*—1) клятва; 2) проклятие.
- Кляштар** *м.*—монастырь.
- Кляштарскі**—монастырский.
- Кляшчотка** *ж.*—трещетка; тиски.
- Кмен** *ж.*—тмин (*бот. Sagitt L.*). НТ₆.
- Кметлівасьць** *ж.*—смекалка, образительность.
- Кметлівы**—сметливый, сообразительный.
- Кмеціць што**—замечать; смекаать.
- Кмін** *м.*—*см.* кмен.
- Кнігавед** *м.*—библиофил; библиограф. НТ₂.
- Кніганіс** *м.*—библиография.
- Кніганісны**—библиографический.
- Кнігар** *м.*—библиотекарь. НТ₂
- Кнігарня** *ж.*—книжный магазин.
- Кнігасьпіс** *м.*—книжный каталог.
- Кнігаўка** *ж.*—чибис, луговка (*Vanellus cristatus*). ЗТ.
- Кніжніца, -ня**—библиотека.
- Кніжыца** *ж.*—книжка.
- Кнораз** *м.*—вепрь, кабан (невыхолощенный).
- Кнот** *м.*—фитиль.
- Кноцік** *м.*—фитилёк.
- Кныхала** *аг.*—хныкала, плакса.
- Кныханьне** *н.*—хныканье.
- Кныхаць**—хныкать, ныть.
- Княжацкі, жыцкі**—княжеский, княжий.
- Князеў**—княжий.
- Князеўна** *ж.*—княжна.
- Кобза** *ж.*—бандура.
- Коварат** *м.*—колодезный ворот.
- Ковы** *ж. мн.*—оковы.
- Кожны**—каждый.
- Козка** *ж.*—козочка.
- Козлыт** *м.*—щекотка, щекотание.
- Кола** *н.*—1) колесо; 2) круг.
- Коламаз** *м.*—намазывающий. колеса (унич.) Я. Кол. НЗ.
- Коламазь** *ж.*—коломазь.
- Колас** *м.*—колос.
- Колер** *м.*—цвет.
- Колерны**—цветной (*ср.* каляровы).
- Колік** *ж.*—кол.
- Коліка** *ж.*—кололье, резь в кишках.
- Колічак** *м.*—колышек.
- Колца** *н.*—колечко.
- Колючы**—колющий.
- Колькасны**—количественный
- Колькасьць** *ж.*—количество. НТ₁.
- Колькі**—сколько.
- Колькі-сь**—несколько, лишь бы немного.
- Кольчык** *м.*—серьга.
- Коляды** *ж. мн.*—*см.* каляды.
- Комін** *м.*—печная труба.
- Комкаць што**—сжимать, стискивать.
- Комля** *ж.*—рыболовный снаряд.
- Кон** *м.*—судьба, предопределение.

Конаўка *ж.*—кринка; квш, братина.
 Конік *м.*—1) лошадка; 2) куз-нечик.
 Конт *м.*—счет (*На-конт*).
 Канцавосны—полярный. НТз.
 Канцавосье *н.*—полюс. НТв.
 Конча—обязательно, непременно.
 Конь *м.*—лошадь, конь.
 Коньнік *м.*—всадник.
 Копаны—очень сходный.
 Копанка *ж.*—пруд.
 Копатна—дымно.
 Копадь *м.*—копоть, дым.
 Копішча *н.*—изрытая земля, копь.
 Копка *ж.*—малая копна.
 Коптур *м.*—верх, излишек (*ср. каптур*).
 Коптурам—сверх, свыше.
 Копул *м.*—купол.
 Копша *м.*—могильный дух (из белорусской мифологии).
 Кораб *м.*—короб.
 Қорань *м.*—корень.
 Корак *м.*—пробка.
 Кораньплод *м.*—корнеплод НТс.
 Корж *м.*—сухарь.
 Корка *ж.*—1) корка; 2) пробка.
 Коркавы—1) корковый; 2) пробочный.
 Коркі *м. мн.*—каблуки.
 Корнягрѣб *м.*—микорица (*ср. мікарыдза*) НТс.
 Корх *м.*—кулак, пядь.
 Корхавы—кулачный.
 Коршак *м.*—коршун (*ср. каршун*).
 Коска *ж.*—запятая.
 Костаўка *ж.*—костянка. НТс.
 Костка *ж.*—кость.
 Косьцік *м. ўл.*—Костя.
 Косы—косой.
 Котка *ж.*—1) катка, катание; 2) кошка.
 Коткі—каткий.

Коўбачка *ж.*—колбочка. НТс.
 Коўдра *ж.*—одеяло.
 Коўзка—скользко.
 Коўзкасць *ж.*—скользкость.
 Коўзкі—скользящий.
 Коўх *м.*—толчек кулаком.
 Коўш, шык *м.*—ковш.
 Кохаць—хлохтать.
 Кохнуць—томиться, изны-вать от любви.
 Кош *м.*—кузов, корзина.
 Кошаніна *м.*—скошенная трава.
 Кошар *м.*—кошер.
 Кошт *м.*—издержки, стоимость.
 Коштам—на средства.
 Кошык, шычак *м.*—корзинка, -ночка.
 Кпіны *ж. мн.*—насмешки.
 Кпіць з каго—издеваться, над-смехаться, трунить (над кем).
 Кплівы—насмешливый (*Кплі-выя вочы*. ЗБ. На зач. г. 37 с.)
 Кравец *м.*—портной.
 Кравецкі—портновский, порт-няжный.
 Кравецтва *н.*—портняжни-чество.
 Крадзеж *м.*—покража, кража.
 Крадзены—украденный, сво- рованный.
 Крадзеба *ж.*—воровство.
 Краёвы—областной, краевой.
 Краёк *м.*—уменьш. от край.
 Краец *м.*—краюха, ломоть хлеба.
 Край *м.*—1) край, область; 2) конец; *прыйм. з род. с.*— близ, возле, подле (чего).
 Крайка *ж.*—кромка у мате-рии.
 Крайком—бережком.
 Краіна *ж.*—область; провин-ция.
 Краінавы—провинциальный. НТс.
 Крайчык *м.*—уменьш. от краец.

Кракадзіл *м.*—крокодил (*Crocodylus*).
Кракаць, -кнуць—каркать, -кнуть.
Краква *ж.*—кряква, дикая утка.
Крактаць—кряхтеть.
Кралі *ж. мн.*—ожерелье.
Крама *ж.*—лавка.
Крамар, мнік *м.*—лавочник.
Крамень *м.*—кремень.
Крамка *ж.*—лавочка.
Крамнэвы—кремневый.
Крамніца *ж.*—лавочница.
Крамны—лавочный.
Крамняк *м.*—кварц; силикат. НТ₅.
Крамняквасная медзь—медная синь. НТ₅.
Крамянiсткі *ж. мн.*—диатомовыя дробянки. НТ₅.
Крамляны—крепкий, плотный.
Крант *м.*—кран.
Крануцца—тронуться, двинуться.
Крануць што, каго—тронуть, двинуть.
Крапіва *ж.*—крапива (*бот. Urtica L.*).
Крапідла *н.*—кропило.
Крапінец *м.*—истод (*бот. Polygala L.*) НТ₅.
Крапіуны—крапивный.
Крапінцовыя—истодовые (*бот. Polygalaceae*). НТ₅.
Красаваньне *н.*—цветение, процветание, расцвет.
Красаватца, ваць—цвести, процветать, наслаждаться.
Красавік *м.*—апрель.
Красавіковы—апрельский.
Красамоўнасьць *ж.*—красноречивость, ораторство. НТ₂.
Красамоўны—красноречивый, риторический.
Красамоўства *н.*—красноречие, ораторство, риторика.
Красамоўца *м.*—оратор.

Красала *н.*—огниво.
Красаць—высекать огонь.
Краска *ж.*—цветок (*ср. кветка*).
Краскаваць што—отмечать черточками.
Краснабай *м.*—фразёр. НТ₂.
Краснабайства *н.*—фразёрство.
Красны—веселый, радостный, (*Прыйшла вясна красная*).
Краснае пісьменства—беллетристика, художественная литература.
Красуня *ж.*—красавица.
Красуха *ж.*—красотка.
Красьленьне *н.*—черчение. НТ₁.
Крашчаты—крестообразный.
Крата *ж.*—ограда, решетка.
Кратацца—сдвигаться с места.
Кратаць што—сдвигать с места.
Кратчаты—решетчатый.
Крахтаць—кряхтеть.
Краўчык *м.*—подмастерье портного.
Краўчыха *ж.*—жена портного; портниха.
Крайвід *м.*—ландшафт. НТ₅.
Краязнаўства *н.*—краеведение.
Краязнаўчы—краеведческий.
Краесьветласьць (*сярпа месяца*)—ирридиация (лучей месяца). НТ₅.
Кроіць што—кроить; нарезать хлеб ломтиками.
Крок *м.*—шаг.
Кроква *ж.*—стропило, брус стропильный.
Крокам—шагом.
Крокамер *м.*—шагомер. НТ₅.
Кром прыйм з род.—кроме (*Кром вас ніхто тут не навуе*. Ян К. Шл. ж. 236 ст.).
Кроп *м.*—укроп (*бот. Anethum L.*)
Кропелька *ж.*—капелька.
Кропка *ж.*—точка; з коскай точка с запятой (грам.).
Кропля *ж.*—капля.

- Кросенны**—относящийся к „кроснам“.
- Кросны** *ж. мн.*—ткацкий станок.
- Кроў** *ж.* (*р. крыві*)—кровь.
- Кроўнасьць** *ж.*—родственность, родство.
- Кроўны**—единокровный, родственный.
- Крохаваньне** *н.*—разрыхление. НТ₂.
- Крохасьць** *ж.*—хрупкость, ломкость.
- Крохкі**—хрупкий, ломкий.
- Кроху**—немножко.
- Кроць** *ж.*—раз (*Два кроць; пяць кроцей*).
- Крошку**—немножко.
- Круг** *м.*—круг, окружность, цикл; *прыйм. з род.*—вокруг.
- Кругавід** *м.*—горизонт. НТ₃.
- Кругавы**—круговой, циклический.
- Кругавыраз** *м.*—сектор. НТ₁.
- Кругадрэз** *м.*—сегмент. НТ₁.
- Кругазварот** *м.*—круговорот. (*Кругазварот вады*. НТ₃.)
- Кругавод** *м.*—период. НТ₂.
- Кругаводны**—периодический
- Кругасказ** *м.*—периодическое предложение. Яз. Лёс.
- Кругачасны**—повременный. НТ₂.
- Круговіна** *ж.*—округлое болото. Сержп.
- Кружало** *н.*—диск.
- Кружня** *ж.*—окольная дорога.
- Крук**, **мкач** *м.*—ворон.
- Крупеньнік** *м.*—скряга (букв. —питающийся крупяным супом).
- Крупеня** *ж.*—крупяной суп.
- Крупка** *ж.*—1) крупа (атмосф. осадки); 2) крупка (*бот. Dra- ba L.*).
- Крупнік** *м.*—1) крупяной суп, 2) пренебрежительное название интеллигента (*стрику- лист*).
- Крупы** *ж. мн.*—крупа.
- Крута**—круто, тупо, плотно.
- Крутагаловы**—тупоголовый.
- Крутка**, **кі**—ловко,-кий.
- Крутня** *ж.*—плутовство, обман, надувательство.
- Крухкі**—*см.* крохкі.
- Крухмал** *м.*—крахмал.
- Крухмалкі**—щелочный.
- Крухмальны**—крахмальный; **-ныя галачкі**—крахмальные зерна. НТ₆.
- Круцель** *м.*—плут, мошенник.
- Круцелька** *ж.*—плутовка.
- Круцельства** *н.*—плутня.
- Круціцца**—1) кружиться; 2) плутовать.
- Круціць што**—кружить, вертеть; *непер.*—плутовать, хитрить.
- Круча** *ж.*—круча, обрыв.
- Кручаны**—сумашедший, бешеный.
- Круччо** *н. зб.*—вороньё.
- Крушня** *ж.*—осыпь.
- Крушына** *ж.*—крушина (*бот. Rhamnus L.*).
- Крушынавы**—крушинный.
- Крыва**—криво, косо.
- Крывавец** *м.*—сердолик.
- Крывавіцца**—окровавливаться.
- Крывавіць каго, што**—окровавливать.
- Крываватасьць** *ж.*—искривленность.
- Крываваты**—искривленный.
- Крывапрысяга** *ж.*—клятвопреступление.
- Крывасмок** *м.*—1) кровопивец; 2) кровохлебка (*бот. Sanguisorba L.*). НТ₆.
- Крывасьведка** *аг.*—лжесвидетель,-тельница.
- Крывасьць** *ж.*—кривота, несправедливость.
- Крываўка** *ж.*—кровавый понос, дезинтерия.

- Крываўнік** *м.*—1) тысячелистник (*бот. Achillea L.*). НТб; 2) клещ собачий (*Ixodis*) ЗТ.
- Крываўніца** *ж.*—кукушкин лён (раст.).
- Крывацьвет** *м.*—кривоцвет (*бот. Lycopsis L.*). НТб.
- Кривізна** *ж.*—извилина.
- Кривісты**—кровянистый, полнокровный.
- Кривіцца**—коситься, морщиться
- Кривіць што**—кривить, косить, искривлять.
- Кривіч, чанін** *м.*—кривич, белорусс.
- Кривчанка** *ж.*—кривчанка, белоруска.
- Кривія** *ж. ўл.*—Белоруссия.
- Кривуля** *ж.*—кривизна, изгиб.
- Кривы**—1) кривой, косою; 2) хромой.
- Кривяная яшма**—гелиотроп (минер.). НТб.
- Кривяніць**—*см.* крывавіць.
- Кривяны**—кровавый.
- Крыга** *ж.*—1) льдина; 2) рыболовный снаряд.
- Крыгалом** *м.*—ледоход.
- Крыгі** *ж. мн.*—весенний ледоход. НТб.
- Крыж** *м.*—1) крест; 2) крестец.
- Крыжаваньне** *н.*—распятие; скрещивание.
- Крыжаваць каго, што**—распять; скрещивать.
- Крыжавік** *м.*—крестовик (*Ereiga*). ЗТ.
- Крыжавы**—перекрестный.
- Крыжак** *м.*—1) крестоносец; 2) большая утка.
- Крыжацкі**—крестовый (*Крыжацкія паходы*).
- Крыжам**—накрест, крестообразно.
- Крыжовы**—1) крестный; 2) крестообразный.
- Крыжык** *м.*—крестик.
- Крыжыкавы**—крестоцветный (*бот. Cruciferus*). НТб.
- Крык** *м.*—крик.
- Крыкса** *аг.*—крикун,-нья.
- Крыксун, кун** *м.*—крикун.
- Крыксуха** *ж.*—крикунья.
- Крылан** *м.*—собака летучая (*Pteropus*) ЗТ.
- Крыласты**—крылатый, многокрылый.
- Крылаўка** *ж.*—крылатка. НТб.
- Крылка** *н.*—крылышко.
- Крыльлі** *н. мн.*—крылья.
- Крыніца** *ж.*—родник; источник.
- Крынічка** *ж.*—родничок.
- Крынічнік** *м.*—вероника ручейная (раст.) МГ.
- Крынічны**—родниковый; ключевой (*Крынічная вада*).
- Крыс** *м.*—пола (*І нос крысом ён абцірае*. Я. Кол. НЗVII).
- Крытнік** *м.*—кровельщик соломенных крыш. Нк.
- Крыўда** *ж.*—кривда, обида.
- Крыўдаваць, дзіцца на каго**—обижаться, оскорбляться.
- Крыўдзіцель** *м.*—обидчик. Ян. К. Шл. ж. 163 с.
- Крыўдзіць каго**—обижать, оскорблять.
- Крыўдна**—обидно.
- Крыўдны**—обидный, оскорбительный.
- Крыхачку**—немножко, жечко.
- Крыху**—немного.
- Крыцца**—1) скрываться, таиться; 2) закутываться.
- Крыць што, каго**—1) покрывать; 2) скрывать, таить; 3) сохранять (*Крыў божа*).
- Крыш** *м.*—перелом, кризис. Нс.
- Крышан** *м.*—кусочек (*І хлеба ёсьць крышан*. Я. Кол. НЗXXX).
- Крышаны**—крошенный.
- Крышталёвы**—хрустальный.
- Крышталёк** *м.*—хрусталик НТб.

- Крышталічны—кристаллический.
- Крышталі м.—кристалл; хрусталь.
- Крышталяваты—кристаллоносный. НТб.
- Крышыцца—крошиться, рассыпаться.
- Крышыць што—крошить, насыпать.
- Крыць—выздоровливать.
- Крэйда ж.—мел.
- Крэйдавы—меловой.
- Крэсіва н.—см. красала.
- Крэска ж.—заметка, пометка.
- Крэсьліць—отмечать, очерчивать.
- Крэхаць—трещать.
- Крэхкаць—кряхтеть подобно вальдшнепу.
- Ксьціны ж. мн.—крестины.
- Ксьціць каго—крестить.
- Ксяндзоў плеш—одуванчик (раст.) МГ.
- Кубел м.—вид бочки с крышкой.
- Кубічны—кубический.
- Кубла н.—гнездо.
- Кубялок м.—уменьш. от кубел.
- Кувадла н.—наковальня (ср. кавадла).
- Куваць што—кавать (ср. каваць).
- Кувэрт м.—конверт.
- Кудаса ж.—вьюга, мятель.
- Кудзелька ж.—куделька.
- Кудзеля ж.—кудель, лен, пряжа.
- Кудзер м.—1) локон; 2) гулявник (бот. *Sisymbrium* L) НТб.
- Кудда аг.—нечеса.
- Кудлаваты, латы—лохматый, косматый.
- Кудлы ж. мн.—космы.
- Кудой—куда (Кудой пойдзеш. Ян. Куп. Шл. ж. 113 с.).
- Куды-сь—куда-то; куда-нибудь.
- Кужаль м.—тонкий лён.
- Кузоб м.—берестяная корзина.
- Кузьня ж.—кузница.
- Кукаль м.—куголь (бот. *Agrostema* L).
- Кукіш м.—кукиш.
- Кукішкі ж. мн.—корячки, корточки.
- Кукса ж.—1) изуродованная рука; 2) человек беспалый, сухорукий; культяпа; 3) кулак.
- Куксіць каго—бить кулаками.
- Куламеса ж.—сутолока, неразбериха.
- Кулдыбанье н.—хромание, медленная походка.
- Кулдыбаць—ковылять.
- Кулем—стремглав, кувырком.
- Кулён м.—кроншнеп (*Nuphar*). ЗТ.
- Кулік м.—кулик, улит (*Totanus*).
- Куліва, ж. ўл.—Акулина.
- Кукарда ж.—кокарда.
- Куліса ж.—кулиса (ср. засьценье).
- Кулісты—шаровой, сферический (Кулістая наверхня). НТб.
- Куль м.—1) куль; 2) большая связка.
- Кульба ж.—ложа в ружье.
- Кульбака ж.—кривая палка в ярме; седло.
- Кульбачыць каго—седлать.
- Кульга аг.—хромоножка.
- Кульгавы—хромой.
- Кульганье н.—хромание.
- Кульгаць—хромать.
- Кульма—стремглав, кувырком (ср. кулем).
- Кульнуцца—кувыркнуться, направиться (Ды ў лес з сякераю кульнуўся. Я. Кол. НЗ XIX).
- Куля ж.—1) пуля; 2) шар. (Земная куля. НТб).

- Кулявы—колченогий.
 Кулямёт *м.*—пулемет.
 Куляход *м.*—канал пули в ружье. ВТ.
 Кумка *ж.*—кумушка.
 Кумекаць—соображать.
 Кумільгам—кубарем, кувырком.
 Кумкаць—кричать по-лягушечьи.
 Кумок *м.*—куманёк.
 Кумпанія *ж.*—кампания.
 Кумляк *м.*—окорок; бедро.
 Куна *ж.*—кунья шкурка.
 Кундаль *м.*—дворовый пес.
 Куня *ж.*—куница.
 Купа *ж.*—куча (украинизм).
 Купаванье *н.*—торговля.
 Купала *м. ўл.*—1) бог белорусской мифологии; 2) Иван Креститель.
 Купалка *ж.*—мелколепестник (*бот.* *Erigeron* L). НТб.
 Купалье *н.*—Ивановская ночь.
 Купальнік *м.*—арника (*Аgnіca montana* L). НТб.
 Купанье *н.*—купанье, обмывание.
 Купарас *м.*—купорос.
 Купацца—купаться, мыться.
 Купена *ж.*—Соломонова печать (трава).
 Купец *м.*—купец, покупатель.
 Купецкі—купеческий.
 Купецтва *н.*—купечество.
 Купкоўка *ж.*—ежа (*бот.* *Dactylis* L). НТб.
 Купленье *н.*—покупание.
 Куплены—покупной.
 Купля, поўля *ж.*—покупка.
 Купляць што—покупать.
 Купнік *м.*—кочки.
 Купніца *ж.*—скабиоза (*бот.* *Scabiosa*, Roem. et Sch.). НТб.
 Купрэй *м. ўл.*—Киприан.
 Купчаваць—быть купцом, заниматься торговлей.
 Кура *ж.*—курица.
- Куравай *м.*—астрагал (*бот.* *Astragalus* L). НТб.
 Курак *м.*—курок.
 Кураня *н.*—цыплёнок.
 Курпатва *ж.*—куропатка (*Perdrix cinerea*).
 Курасадзь, садня *ж.*—куриный насест.
 Курасьлеп *м.*—ветреница (*бот.* *Anemone* L). НТб.
 Куратнік *м.*—тетеревиатник (*Astur palumbarius*). ЗТ.
 Курачы—куриный.
 Курахват *м.*—куроцал.
 Курва *ж.*—потаскушка, шлюха, блядь.
 Курвель *м.*—блудник, развратник.
 Курвельскі—прелюбодейный.
 Курвенства *н.*—разврат, блуд.
 Курвяга *ж.*—потаскуха, шлюха.
 Курвяня *н.*—дитя потаскухи.
 Курдупы—кургузый.
 Курка *ж.*—курица, курочка.
 Курна—дымно, чадно.
 Курніца *ж.*—курная изба.
 Курны—курный, дымный.
 Курняўканье *н.*—мурлыкание.
 Курняўкаць—мурлыкать.
 Курта *ж.*—куртка; *аг.*—куцый, цая.
 Куртаты—малорослый, куцехвостый.
 Курча *н.* (*мн. л. чаты*)—цыплёнок.
 Курыць—дымить.
 Кус *м.*—кусок.
 Кусанік *м.*—огрызок.
 Кустоўнік *м.*—жеруха (*бот.* *Nastureium*. В. Вг).
 Кусьлівы—кусающийся, злой (*Кусьлівы сабака*); ядовитый (*Кусьлівае слова*).
 Кут *м.*—1) угол в избе; 2) передний угол (*ср.* *покуць*); 3) угол (*мат.*) НТ₁.

- Кутажылкавы ліст**—углонерв-
 ный (ліст.) НТ^в.
Кутамер м.—угломер. НТ¹.
Кутас м.—кісьць, кісточка;
 темляк.
Кутасавы—кістевой.
Кутаць каго, што—1) кутать,
 укутываць; 2) прятать.
Кутнік м.—1) бобыль; 2) арен-
 датор. ЗБ. На зач. г. 22 с.
Кутніца ж.—1) прамая кішка;
 2) задний проход; 3) бобылка.
Кутня ж.—кутеж; кутерьма.
Куток, точак м.—уголок, лочек,
 укромное местечко.
Кутрынкі ж. мн.—ворсинки.
Куты—кованый.
Куфа ж.—кадка, чан, бочка.
Куфар м.—сундук.
Куфарак м.—сундучок.
Кучомка ж.—круглая шапка.
Кухаль м.—большой стакан,
 кружка для пива.
Кухар м.—повар.
Кухарскі—поварской.
Кухарства н.—поварское искус-
 ство.
Кухарчук м.—поварёнок.
Кухарыха ж.—повариха, стра-
 пуха.
Кухва ж.—сорокаведерная
 бочка с двумя доньями;
 кадка, боченок, чан.
Кухенны—кухонный.

- Кухенька ж.**—кухонька.
Кухлік м.—уменьш. от *кухаль*.
Кухтаць каго—бить кулаками
 в бок. Сержп.
Кухцік м.—поварёнок.
Куца—1) коротко; 2) туго,
 трудно.
Куцы—1) куций, короткий;
 2) чорт.
Куць што—ковать.
Куцьця ж.—1) кутья; 2) рожде-
 ственский сочельник.
Кучаравасьць ж.—курчавость.
Кучаравы—курчавый, куд-
 рявый.
Кучараўка ж.—кудрявая
 женщина.
Кучбай м.—байка (материя).
Кучкі ж. мн.—Куци (евр.
 праздник).
Кучма ж.— меховая шапка.
Кучыць—недоедать, приста-
 вать с просьбой. Сержп.
Кушнер м.—скорняк.
Кушнерскі—скорняжий.
Кушнерства н.—скорнячество.
Кушнерыць—заниматься скор-
 нячеством.
Кшталт м.—манера, образец.
Кшчыны—крещенный.
Кшчэньне н. ўл.—Крещение
 (праздн.).
Кялбок м.—пескарь.
Кялішак м.—рюмка.

Л.

- Лабавіны ж. мн.**—друмлины.
 НТ^в.
Лабан м.—лобач.
Лабаты—лобастый.
Лабацина ж.—увелич. от лоб.
Лабуніць што, каго—ласкать.
(І лабуніць вешні дзень.
 Я. Пад. р. н. 53 с).
Лава ж.—скамья, мейка, лавка.
Лаганец м.—кульбаба (*бот.*
Leontodon L.). НТ^в.
Лагодзіцца з кім—мириться.

- Лагодзіць каго**—мирить, успо-
 каивать.
Лагодна—тихо, мирно, кротко;
 снисходительно.
Лагоднасьць ж.—кротость,
 мягкость; уступчивость, угод-
 ность.
Лагодненька—тихонька, мир-
 ненько.
Лагодны—мирный, спокойный;
 угодливый.
Лагчы на ж.—ложбина, лощина.

Лагчынавы—лощинный.
Лад м.—1) согласие; порядок, лад; 2) строй, система; 3) стиль НТ₂; 4) наклонение глагола.
Ладаўніца ж.—патронная коробка. ВТ.
Ладзіць з кім—жить в согласии; угождать, принаровляться; *што*—устанавливать, приводить в порядок, начинать; *да каго*—подкрадываться.
Ладка ж.—1) оладья; 2) ладонь; 3) сверток, пачка листьев.
Ладны—порядочный, хороший, похвальный, дружный.
Ладунак м.—гильза (в ружье).
Ладыга ж.—стебель растения; ботва.
Лаёвы—сальный (*ср.* лой).
Лажня ж.—посуда для меда.
Лажніца ж.—спальня.
Лажок м.—уменьш. от лог.
Лаз м.—проход в стене, изгороди и т. п.
Лаза ж.—лоза (*Salix viminalis* L). НТ₆.
Лазам лезці—настойчиво лезть (*Завіруха лазам лезе ў сэрца, вочы.* Ян. К. Спад. 70 с.).
Лазаніца ж.—см. лазоўка.
Лазанка ж.—крупная лапша.
Лазенка ж.—банька.
Лазіна ж.—хворостина.
Лазінка ж.—хворостинка.
Лазіць—лазить, влезать.
Лазіць пчол—подрезать мед.
Лазобка ж.—кадушка для меда.
Лазовы—лозный.
Лазоўка ж.—вербейник (*бот.* *Lysimachia* L).
Лазурка ж.—лазурь, синяя краска.
Лазьня ж.—баня.
Лайба ж.—барка.
Лайба ж.—ругань.

Лайдак м.—плут; бездельник.
Лайдачка ж.—плутовка, мотовка, развратница.
Лайдачыць—бездельничать, развратничать.
Лайно н.—навоз, помёт. Ц.
Лактаць—локать, хлебать.
Лал м.—рубин (драгоцен. камень). Ц.
Ламака аг.—ломающийся, -щаяся.
Ламаніна ж.—1) ломота; 2) головоломка.
Ламаны—ломанный (*Ламаная лінія*). НТ₁.
Ламанье н.—ломание.
Ламанцы м. мн.—пшеничные лепешки.
Ламачча н. зб.—лом, хворост.
Ламаць, міць што—ломать, нарушать (слово).
Ламі-галава—сорви-голова.
Лантух м.—брюхо, внутренности.
Лантуш м.—ландыш (*бот.* *Convallaria* Desf. L). НТ₆.
Лантушок м.—брюшко.
Ланцуг м.—цепь.
Ланцуг каморніцкі—землемерная цепь. НТ₁.
Ланцужок м.—цепочка.
Ланцатаваты—ланцетовидный. НТ₆.
Лапаносы—широконосый.
Лапаны м. мн.—хабары.
Лапаны—награбленный.
Лапата ж.—лопата.
Лапатанье н.—лепетание, болтовня.
Лапатаць—лепетать, болтать.
Лапатка ж.—плечо, лопатка.
Лапатня ж.—болтовня.
Лапатун, цень м.—болтун.
Лапаць м.—лапоть.
Лапеца аг.—аляповатый, -тая; урод.
Лапезнасьць ж.—аляповатость
Лапезны—аляповатый.

Лапiк м.—заплата.
Лапiць што—чинить, запла-
 тывать.
Лапiна, -нка ж.—голое место
 земли среди растительности.
Лаплены—заплатанный.
Лапiк м.—туфелька (Pamali-
 cium). ЗТ.
Лапшак м.—березовик (гриб.)
Ларывон м. ўл.—Илларион.
Ласа—с аппетитом (*Стаяць,
 як бiскупы, бутэлі. І ласа
 ўсе на іх глядзелі.* Я. Кол. НЗ,
 114 ст.).
Ласаваць, -ваць—лакомиться,
 сибаритствовать.
Ласаўка аг.—лакомка.
Ласiк м.—уменьш. от ласун.
Ласiкі м. мн.—лакомства.
Ласiца ж.—ласка (Putorius
 vulgaris).
Ласiца—ласкаться, приласки-
 ваться.
Ласка ж.—милость, любез-
 ность; **калі ласка**—будьте
 любезны.
Ласкавасьць ж.—любезность;
 приветливость.
Ласкавы—ласкавый, любезный,
 приветливый.
Ласкаваны—лощенный, лосни-
 стый, блестящий.
Ласкаваньне н.—лощение.
Ласкавацца—лосниться, бле-
 стеть.
Ласкаваць што—лощить, ла-
 кировать.
Ласкальны—ласкательный.
Ласкатаньне—н. 1) щекота-
 ние; 2) болтовня.
Ласкатаць 1) каго—щекотать;
 2) *непер.*—болтать вздор.
Ласкатун м.—болтун.
Ласкатуха ж.—болтунья.
Ласось м.—лосось, семга
 (Salmo salar). ЗТ.
Ласоха ж.—сластёна.

Ластаўка ж.—ласточка
 (Hirundo).
Ласун м., -суха ж.—лакомка.
Ласунчык м.—уменьш. от
 ласун.
Ласьцiца да каго—ласкаться,
 приласкиваться.
Ласы—лакомый, лакомка.
Лата ж.—1) заплата, лоскут;
 2) решетина.
Латаньне н.—заплатывание.
Латаны—заплатанный.
Латаць што—заплатывать.
Латашыць што—небрежно
 срывать плоды, обивать
 хлеба. Сержп.
Латва—легко, удобно.
Латвіна ж.—решетина.
Латвы—легкий, удобный; не-
 затруднительный.
Латка ж.—1) заплата, точка;
 2) миска.
Латраваць—бездельничать.
Латушка ж.—мисочка, чашка.
Лаўка ж.—скамейка, скамья.
Лаўнiк м.—заседатель, член
 магистрата.
Лаўрэн м. ўл.—Лаврентий.
Лаква ж.—лафа, прибыль.
Лакман, -нок м.—лоскут, ток.
Лакманы м. мн.—лоскуты,
 лохмотья.
Лакудра ж.—грязнуха, ра-
 стрёпа.
Лацина м.—увелич. от лата.
Лацина ж.—латынь.
Лацинка, -ника ж.—латинская
 азбука.
Лацвей пр. в ст.—легче,
 лучше.
Лашвець—легчать.
Лашчыца да каго—ласкаться.
Лашчыць каго—ласкать.
Лаянка ж.—побранка, ругань,
 ругательство.
Лаяцца—ругаться, браниться.

- Лаяць каго**—ругать, бранить.
Лебедзік м.—лебедчик.
Лебедзь м.—лебедь.
Левальвэр м.—револьвер.
Лёгма, лежма—лежаком.
Легчы—лечь.
Лёд м. (лёд, род. лёду мн. л.—ляды)—лед.
Ледавік м.—глетчер. НТз і 5.
Ледавая гара—айсберг. НТ6.
Ледавы—ледовой, ледовитый.
Лёдагор м.—ледавая гара. НТ3.
Лёдаўзгоркі м. мн.—торосы. НТ3.
Ледзь, ледзьве—едва, чуть.
Ледзь ледзь—едва-едва, чуть-чуть.
Лезіва н.—лезвее.
Лейка ж.—воронка.
Лейкаваты—воронкообразный. НТ6.
Лейцы ж. мн.—возжи.
Лекавы—лечебный, лекарственный.
Лекар м.—лекарь, доктор (мужчина).
Лекарка ж.—женщина-врач.
Лёкі м. мн.—лекарство.
Лекі м. мн.—испуг.
Лекцыённы—лекционный.
Лекцыя ж.—1) лекция; 2) урок.
Лемантаваньне н.—голошение, причитание.
Лемантаваць—голосить, причитать.
Лемантар м. (польск. Elementarz)—букварь.
Лемантарны, ровы—букварный.
Лемеш м.—лемех, сошник.
Лён м.—лён; горны асбест. НТ6.
Лёнавы—леновый.
Лены—ленивый.
Лепей, лепш прс. в. ст.—лучше.
Лепшы—лучший.
Лера ж.—лира. НТ3.
- Лес м.**—лес; гонкі—высокоствольный; ігlastы—, хвойный; ліставы—лиственный.
Лёс м.—судьба, доля, рок, фатум.
Лёсаваньне н.—жеребьевка, баллотировка.
Лёсаваць—метать жребий, баллотировать.
Лесагадоўля ж.—лесоводство.
Лесагадоўчы—лесоводный, лесоводческий.
Лесазасеў м.—лесонасаждение.
Лёсік м.—счастливец (ср. лёс).
Лёскат м.—трескотня.
Лестачка аг.—ласкатель, ласкательница.
Лестачкі, лёсткі ж. мн.—лесть.
Лесьвіца ж.—лестница.
Лесьціца да каго—льстить, ласкаться.
Лёт м.—полёт.
Летась—в прошлый год.
Леташи—прошлогодний.
Лётма—на-лету.
Лётнік м.—летчик, авиатор.
Лётніцтва н.—воздухоплавание, авиация, аэронавтика.
Летнія зароднікі—уредоспоры. НТ6.
Лётны—возрастный.
Лётны—летательный, авиационный.
Лёх м.—нора.
Леў м. (р. с. лева)—лев.
Лешч м.—лещ.
Лі—повел. накл. 2 л. ед. ч. от ліць.
Лівар м.—ливер.
Лізануць, знуць што—лизнуть.
Лізун м.—лизун, лакомка.
Лік м.—число, счет; количество.
Лікавы—численный (Лікавы прыклад. НТ1).
Лімар м.—шорник (ср. рымар).

- Лімарскі—шорный (ср. рымарскі).
- Лімарства н.—шорное ремесло.
- Лімарыха ж.—жена шорника.
- Лінь м.—линь (*Tinca vulgaris*).
- Ліна ж.—канат.
- Лінаваны—линеванный, графленый.
- Лінаваньне н.—графление, линевание.
- Лінаваць што—линевать, графить.
- Лінаньне н.—линяние.
- Лінаць—линять.
- Ліневішча н.—сброшенная весной зменная кожа.
- Лінучы ж.—линючий.
- Ліпа ж.—липа.
- Ліпаўка ж.—боченок, выдолбленный из липового дерева.
- Ліпень м.—июль.
- Ліпець, ліпнуць—липнуть, прилипать.
- Ліпіна ж.—липовое дерево.
- Ліпнёвы—июльский.
- Ліпучы—липкий, клейкий.
- Ліс м.—лиса, лисица.
- Лісам—лисою, по-лисьи.
- Лісахвост м.—батлачик (*бот. Alopocurus L.*). НТ₆.
- Лісіца ж.—1) лисица; 2) тиски.
- Ліст м.—1) лист (дерева); 2) письмо.
- Ліставы—лиственный. НТ₆.
- Лісталад м.—листорасположение. НТ₆.
- Лістапад м.—ноябрь.
- Лістападавы—ноябрьский.
- Лісток м.—листок, листик; листочек.
- Лістоўка ж.—листовка. НТ₂.
- Лістоўны—эпистолярный (стиль). НТ₂.
- Лісьлівы—линючий (*Лісьлівы гарнітур. Ц. Гарт. СЦ. 97 с.*).
- Лісьнік м.—паслен (*бот. Solanum L.*). НТ₆ (ср. глісьнік).
- Лісьнікавы—пасленовый. НТ₆.
- Лісьце н. зб.—листья, листва. НТ₆.
- Літаваньне н.—1) снихожде-ние, милование; 2) пайка.
- Літавацца—1) милосердство-вать; 2) паяться.
- Літаваць што—паять, плавить.
- Літара ж.—буква, литера; вя-лікая—заглавная буква.
- Літарны—литерный, буквен-ный (*Літарнае абазначэньне* НТ₁).
- Літаралізм м.—буквалізм.
- Літаральны—буквальный.
- Літаратар м.—литератор, пи-сатель.
- Літаратура ж.—литература, письменность.
- Літаратурны—литературный.
- Літасьце ж.—жалость НТ₄; снихожде-ние, милосердие.
- Літованы—паянный.
- Літоўка ж.—пайка.
- Літоўшчык м.—литейщик, паяльщик.
- Ліха н.—1) зло, несчастье; 2) злая сила; прс.—худо, дурно.
- Ліхадзей м.—лиходея, враг.
- Ліхалецьце н.—безвременье.
- Ліхаманка ж.—лихорадка. МГ.
- Ліхенька—дурненько.
- Ліхенькі—злой, дурной.
- Ліхі—1) злой, дурной; 2) мо-лодецкий.
- Ліхтар м.—подсвечник (ср. нем. d. Licht).
- Ліхтарнік м.—свеченосец.
- Ліхтарны—подсвечный.
- Ліхтарня ж.—светоч, фонарь.
- Ліхтаваць што—чистить до блеска.
- Ліхтованы—чищенный, вы-чищенный.
- Ліцытацыйны—аукционны.
- Ліцытацыя ж.—аукцион.
- Ліць (лялю, льлеш)—лить.
- Ліцьвін м.—литвин, литовец.

- Ліцьвінка** *ж.*—литвинка, литовка.
Лічба *ж.*—число, цифра.
Лічбіна *ж.*—цифра.
Лічник *м.*—числитель (дроби). НТ.
Лічыцца—считаться, быть на счету.
Лічыць што—считать, вычислять.
Лічэбнік *м.*—числитель; имя числительное.
Лічэбны—числительный.
Лічэньне *н.*—счет.
Ліяны *ж. мн.*—лианы. НТв.
Лішка *ж.*—1) излишек; 2) нечет.
Ловы *м. мн.*—охота.
Лог *м.*—луг.
Логва *н.*—логово.
Лоевы—*см.* лаёвы.
Ложак *м.*—кровать, ложе, койка.
Лой *м.*—баранье сало.
Локаць *м.*—локоть.
Лом *ж.*—валежник, хворост.
Лоні *ж. мн.*—об'яття.
Лопасны—лопастный. НТв.
Лопасьць *ж.*—лопасть. НТв.
Лопалець *м.*—болтун, говорун.
Лопаль, пнуць—лопаться, лопнуть; растрескиваться, растрескнуться.
Лопух *н. м.*—лопушник (*бот.* *Arctium L.*). НТв.
Лоск *м.*—лак, блеск.
Лоскам—впывалку.
Лоскат *м.*—1) щекотка, 2) эхо. Сержп.
Лоскатна—щекотно.
Лоскатны—щекотный.
Лотак *м.*—желоб; лоток.
Лотаць *м.*—калужница (*бот.* *Caltha L.*). НТв.
Лотр *м.*—мот, бездельник.
Лоўж (*мн.* лаўжы)—куча хворосту.
Лоўчы *м.*—подлесничий, об'ездчик леса.
- Лохмат** *м.*—лоскут.
Лубін *м.*—лупин (*бот.* *Lupinus*).
Лубка *н.*—лукошко.
Лубянка *ж.*—корзина из липового луба.
Луг *м.*—1) луг; 2) шлок.
Лугаваньне *н.*—выщелачиванье.
Лугаўніцтва *н.*—луговое хозяйство.
Лужны—щелочный (*Лужны смак*). НТ.
Лузаць што—очищать от коры.
Лузга *ж.*—шелуха, луска.
Лузганьне *н.*—лущение.
Лузганы—лущенный.
Лузгаць што—лущить.
Лука *ж.*—изгиб.
Лукавіна *ж.*—извилина, излучина.
Лукаш *м. ўл.*—Лука.
Лунка *ж.*—полынья.
Лунаць—витать.
Лупаньне *н.*—хлопанье веками.
Лупаты—глазастый, лупоглазый.
Лупаць, пнуць—хлопать веками (*ср.* лыпаць).
Лупеж *м.*—грабеж, грабительство.
Лупежнік *н. м.*—обдирало, кулак.
Лупежны—грабительский.
Лупежыць—грабить.
Лупека *м.*—1) пучеглазый; 2) живодер. МГ.
Лупіны *ж.*—царапины.
Лупіць што—бить, колотить, драть.
Луплівасьць *ж.*—спайность. НТв.
Лупняк *м.*—шифер. НТв.
Лупнякаваты—сланцеватый.
Лупнякі *м. мн.*—сланцы. НТв.
Лупняковы—сланцевый, шиферный.
Лупцаваць каго—бить, дубасить (плетью).

Лупцоўка *ж.*—плетка.
 Лусачка *ж.*—чешуйка. НТв.
 Луска *ж.*—1) шелуха; 2) чешуя.
 Лускаваты—чешуйчатый, чешуевидный. НТв.
 Лусканье *н.*—шелкание.
 Лускавікі *м. мн.*—чешуйчатые. ЗТ.
 Лускаўка *ж.*—стручок. НТв.
 Лускаць, снуць—растрескиваться, треснуться.
 Лускаўнік *м.*—чешуйчатник (*Lepidosiren*). ЗТ.
 Луста *ж.*—ломоть хлеба.
 Лустачка *ж.*—уменьш. от луста.
 Лусь *выкл.*—шелк.
 Лут *м.*—лыко молодой липы.
 Лухта *ж.*—1) шелуха; 2) вздор, чепуха.
 Лухціць—плести вздор.
 Лучнасьць *ж.*—совокупность. НТв.
 Лучны—связанный, совокупный.
 Лучочка *ж.*—часть облучка. Баг. ДБ. 23 ст.
 Лушпайка *ж.*—скорлупа. НТв.
 Лыгаць—вязать веревкой, за рога, соединять.
 Лык *м.*—глоток.
 Лыка *н.*—лыко, луб. НТв.
 Лыкавы—лубяной.
 Лыкаць—локать.
 Лыпаць вочы—пялить глаза. (Куды вочы лыпаеш? З. Бяд. На зач. г. 54 с.).
 Лыпнуць вачыма хлопнуть глазами. Ян. К. Шл. ж. 182. ст.
 Лысаты—лысастый, лысый.
 Лыска *ж.*—лысуха (птичка).
 Лытка *ж.*—икра ноги; голень.
 Лыч *м.*—свиное рыло.
 Лычык *м.*—рылье у поросенка.
 Лывіны хвост—сердечник (раст.) Ц.

Лыга *ж.*—1) возможность; 2) льгота; *прс.*—можно.
 Лыняны—леновый, лыняной.
 Лынянішча *н.*—поле, где был посеян лен.
 Люба *ж. ўл.*—Любовь.
 Любаваць каго—любить, любоваться.
 Любасьць *ж.*—любовь. НТ₂.
 Любата *ж.*—наслаждение, удовольствие.
 Любачка *ж.*—милочка.
 Любей *прс. в. ст.*—милей.
 Любейшы *прм. в. ст.*—милейший, любезнейший.
 Любіста *ж.*—звезда (*бот. Levisticum Koch*). НТ₃.
 Любісьнік *м.*—приворотное зелье.
 Любіцца з кім—любить друг друга.
 Любка *ж.*—каханачка.
 Любошчы *м. мн.*—любовь.
 Любы—милый, любезный.
 Люд *м.*—народ, люд.
 Людаедства *н.*—людоедство, антропофагия.
 Людазнаўства *н.*—этнография. НТ₃.
 Людазнаўца *м.*—этнограф. НТ₃.
 Людзкасьць *ж.*—человечность.
 Людзкі—человечный; человеческий.
 Людзства *н.*—человечество. НТ₃.
 Людна—людно, населенно.
 Люднасьць *ж.*—население. НТ₂.
 Людны—людный, многолюдный.
 Людовасьць *ж.*—народность. НТ₂.
 Людовы—народный, народнический. НТ₂.
 Люлька *м.*—1) колыбель; 2) трубка для курения табаку.
 Люстра *н.*—зеркало.

Люстранасьць ж.—зеркаль-
 ность.
Люстраны—зеркальный.
Люстрачка, стэрка н.—зер-
 кальце.
Люстрыца—отражаться.
 Яс. Пад. р. н. 120 ст.
Лютаваньне н.—свирепство-
 вание.
Лютаваць—свирепствовать,
 злиться.
Лютасьць ж.—свирепость,
 лютость.
Лютаўскі—февральский.
Люты—лютый, свирепый;
 м.—февраль.
Люцыпар м. ўл.—Люцифер.
Лябёдка ж.—лебедка, кесарка.
Лява ж.—лава.
Лявон м. ўл.—Лев, Леон,
 Леонтий.
Лявоніха ж.—1) жена Леона
 или Леонтия; 2) белорус-
 ский танец.
Лявэнда ж.—леванда (бот.
Lavandula L.). НТб.
Лягуна ж.—лагуна. НТз.
Лягусенькі—легонький.
Лягчанец м.—скопец, кастрат.
Лягчэй прс. в. ст.—легче, сво-
 боднее, вольней.
Лягчэць—становиться легче.
Ляда н.—ядро, расчищенная
 от лесу пашня.
Лядашча—плохо, гадко.
Лядашчы—дрянной, гадкий,
 негодный, хворый.
Лядзень м.—льдина. Ц.
Лядзяны—ледяной.
Лядовы см.—лѣдавы.
Ляды м. мн.—место порубки
 леса.
Лядоўня ж.—ледник.
Ляжак м.—положенный на-
 клонно улей, боченок.
Ляжачы—лежачий, непод-
 вижный.
Ляжка ж.—бедро, стегно.

Ляжыяк чырвоны—лежень
 красный. НТб.
Ляк м.—сургуч.
Ляка ж—красная камедь. Ц.
Лякавы—сургучный.
Лякайскі—лакейский.
Лякарня ж.—госпиталь, боль-
 ница (*Хто піша з пазыцыі,
 а хто з лякарні ранены.*
 З. Б. На зад. 49 с.)
Лякацца—пугаться.
Лякаць каго—пугать.
Лякобы ж.—лекарство.
Лякса ж.—понос. Ц.
Лялечка ж.—куколка.
Лялечны—кукольный (*Лялеч-
 ны тэатр, чная камэдыя.*
 НТз.)
Лялея ж.—лилия (бот.
Lilium L.).
Лялька ж.—кукла.
Ляляк м.—лежень (*Caprimulgus*).
Ляма ж.—лама (*Lama*).
Лямаваньне н.—окаймление.
Лямаваны—окаймленный.
Лямаваць што—окаймлять.
Лямец м.—войлок.
Лямка ж.—кромка, кайма.
Лямошнік м.—валяльщик
 войлоков.
Лямэнт м.—воплъ, плач; смя-
 тение.
Лямпа ж.—лампа.
Лямчыць што—валять.
Лянівец м.—1) лентяй; 2) ле-
 нивец (*Bradypus*. ЗТ).
Ляніўства н.—леность.
Лянівы—ленивый (*ср. лены*).
Ляпа ж.—пасть.
Ляпей прс. в. ст.—см. лепш.
Ляпеньне н.—лепка.
Ляпешка ж.—лепешка.
Ляпіць—лепить, вылепливать.
Ляпніца ж.—смолянка (раст.).
Ляпшэйшы прм. н. ст.—наилуч-
 ший.
Лярва ж.—1) непотребная
 женщина, стерва; 2) кокон.

Лярвёнак *м.*—ублюдок.
 Лясіна *ж.*—сухостой.
 Ляска *ж.*—трость, палка.
 Ляскатаць—стучать зубами.
 Ляскатауха *ж.*—смолевка (*бот.*
Silene L.). НТ₆.
 Ляскаць—шелкать, трещать,
 ляскать (зубами).
 Ляскowy—ореховый.
 Ляскоўнік *м.*—орешник.
 Лясок *м.*—лесок.
 Лясоўка *ж.*—дикая яблыня.
 Лясун *м.*—леший.
 Лясь *выкл.*—шелк!, трах!
 (*Аж хвостом лясь і лясь.*
 Яс. Пад. р. н. 77 с.).
 Лятунак *м.*—мечта.

Лятунец *м.*—летяга, белка
 летучая (*Pteromus*). ЗТ.
 Лятуценьне *н.*—мечтание.
 Лятуцьць—предаваться мечтам.
 Ляўшун *м.*—левша.
 Ляха *ж.*—гряда в пашне.
 Лях *м.*—поляк.
 Ляшка *ж.*—полька.
 Ляшчотка *ж.*—трешетка.
 Ляшчына *ж.*—орешник (*бот.*
Corylus L.).
 Ляшчэвіна *ж.*—орешина.
 Ляшчэвіннік, чэўнік *м.*—
 орешник.
 Ляшыць жыта—отмечать со-
 ломой линию падения зерен
 жита при посеве.

М.

Ма быць (*скар. мае быць*)
 —может быть, вероятно.
 Мага *ж.*—сила, возможность.
 Магазины *м.*—1) магазин;
 2) ламповый резервуар.
 Магалеяка *ж.*—кошелек, ма-
 ленькая сумочка.
 Магда, далена, дуля *ж.* *ўл.*
 —Магдалина.
 Магерка *ж.*—*см.* маргелка.
 Магіла *ж.*—могила.
 Магіліцы *м. мн.*, —льнік *м.*
 —кладбище.
 Магільны—могильный.
 Маглі *ж. мн.*—каток для
 белья.
 Магляваны—катанный.
 Магляваньне *н.*—катанье
 белья.
 Маглявацца—умываться, при-
 тираться; быть в катаньи.
 Магляваць *што*—1) катать
 (белье); 2) притирать, ру-
 мянить (лицо).
 Магнэс *м.*—магнит.
 Магнэсавы—магнитный.
 Магнэсаваньне *н.*—намагни-
 чивание.

Магнэсаваць *што*—намагни-
 чивать.
 Магутна—мощно, сильно
 Магутнасьць *ж.*—могущество,
 мощь, сила.
 Магутны—могущественный,
 мощный, сильный.
 Магчы—мочь, иметь возмож-
 ность, быть в состоянии.
 Магчыма, мы—возможно.
 Магчымасьць *ж.*—возмож-
 ность.
 Мадзеньне *н.*—прозябание.
 Мадзецць—прозябать, переби-
 ваться.
 Мадрына *ж.*—лиственница
 (*бот. Larix*).
 Маёвы—1) майский; 2) зеле-
 ный.
 Маёмасьць *ж.*—имущество,
 состояние.
 Маёмны—имущественный.
 Я. Лёс. Км.
 Маёнтак *м.*—поместье, имение.
 Маётнасьць *ж.*—имущество.
 Маётны—имущественный.
 Маёўка *ж.*—маёвка.
 Мажджэр *м.*—пестик.

Мажджэрыць што—размож-
 жать.
Мажней прс. в. ст.—возможнее.
Мажнейшы прм. в. ст.—бо-
 гатейший.
Мажнець—богатеть, стано-
 виться сильнее.
Мазгавы—мозговой.
Мазгатня ж.—головоломка.
Мазгаўніца ж.—голова (*Па-
 круціў, памуціў мазгаўні-
 цаю.* Ян. К. Шл. ж. 226 ст.).
Мазгі м. мн.—мозг.
Мазур м.—мазовшанин, чер-
 норус.
Мазурам—замаравшись.
Мазь ж.—мазь; колесная мазь.
Мазьніца ж.—дегтярка.
Мазэпа, зэпка аг.—замара-
 ха, рашка.
Май м.—1) май; 2) березки
 в день Тройцы.
Майстар м.—мастер.
Майстраванье н.—изделие,
 изготовление какой-л. вещи.
Майстраваць што—мастерить.
Майстрывы м.—мастеровой.
Майстроўня ж.—маістэрня.
Майстроўскі—маістэрскай.
Майстрыца ж.—маістэрыца.
Майстэрня ж.—маістэрская;
 караблёў—верфь. НТв.
Майстэрства н.—маістэрсцтва.
Макавіна ж.—макушка, вер-
 шина дерева.
Макавінье, макаўе н. зб.—
 срубленные вершины деревьев.
Макавы—маковый.
Макар м. ўл.—Макарий, Макар.
Макаўка ж.—маковка, ма-
 кушка.
Макацёр м.—поставец для
 терки мака.
Макаць, кнуць што—макать,
 обмакнуть.
Макітра ж.—большая глиня-
 ная миска.

Макруха ж.—макрыца (*бот.*
Stellaria media Vill.) НТб.
Макуха, кушка ж.—макушка,
 маковка.
Макшта ж.—мачта.
Макштавы—мачтовый.
Малаводзьдзе н.—межень (*ср.*
межаніна). НТб.
Малаводны—маловодный.
Малагодак м.—малолеток.
Маладая—невеста.
Маладзён м.—молокосос.
Маладзей прс. в. ст.—моложе.
Маладзейшы—см. малодшы.
Маладзенец м.—младенец.
Маладзенькі—молоденький.
Маладзец м.—молодец, хват.
Маладзік м.—новолуние, луна
 в первой четверти.
Маладзіца ж.—молодая жен-
 щина.
Маладзіцца—молодиться, вы-
 молаживаться.
Маладосьць ж.—молодые
 годы, молодость.
Маладуха ж.—см. маладзіца.
Малады—1) молодой; 2) жена.
Малажонскі—супружеский.
Малажонства н.—супружество,
 брак. Я. Лёс. Км.
Малайчына м.—молодчына.
Малако н.—молоко.
Малалетак м.—см. малагодак.
Малалетны—малолетный.
Малалічны—малочисленный.
Маламожнасьць ж.—мало-
 состоятельность.
Маламожны—малосостоятель-
 ный.
Маланка ж.—молния.
Маланья ж. ўл.—Мелания.
Малапрыдатнасьць ж.—мало-
 пригодность.
Малапрыдатны—малопригод-
 ный.
Маласьвядомы—малосозна-
 тельный.
Маласлоўе н.—лаконизм. НТ₂.

Маласлоўны—лакони́ческий.
 Малатарня *ж.*—молотилка.
 Малаціць—молотить.
 Малацьба *ж.*—молотьба.
 Малацьбіт *м.*—молотильщик.
 Мадчай *м.*—молочай (*бот.* Euphorbia L).
 Малачарня *ж.*—молочная.
 Малачаснасьць *ж.*—кратковременность.
 Малачасны—кратковременный.
 Малашто—почти что, чуть-чуть.
 Маленьне *н.*—умаление.
 Маленьне *н.*—моление, молитвословие.
 Маленскі—ребяческий.
 Маленства *н.*—1) младенчество, ребячество; 2) зб.—детвора.
 Малец *м.*—парень, подросток.
 Малеча *аг.*—1) малолеток; 2) малость.
 Малжэнскі—*см.* малажонскі.
 Малжэнства *н.*—*см.* малажонства.
 Малімоніца—1) нежиться; 2) церемониться.
 Малімоннасьць *ж.*—церемонность.
 Малімонны—церемонный.
 Малина *ж.*—малина (*бот.* Rubus L).
 Малиньнік *м.*—малиновый мед.
 Малица—умаляться, представляться малым.
 Малица *каму*—молиться, просить (о чем).
 Малиць *што*—умалять.
 Малиць *каго*—просить, молить, умолять.
 Малодзіва *н.*—молозиво. Нк.
 Малодшы—младший.
 Малойчык *м.*—молодчик.
 Малочны—молочный, млечный.
 Малпа *ж.*—обезьяна, мартышка
 Малпачка *ж.*—обезьянка.

Мальбішча *н.*—моле́льня.
 Ян. К. Шл. ж. 44 ст.
 Мальва *ж.*—просвирник, мальва (*бот.* Malva L).
 Малюнак *м.*—картинка, рисунок (красками).
 Малюсенькі—малехонький, маленкий.
 Малюта *м.*—малютка, крошка.
 Малюхны—крошечный.
 Маля *ж.*—моль.
 Маляваньне *н.*—изображение красками.
 Маляваць *каго, што*—изображать красками.
 Маляр *м.*—живописец, красильщик.
 Малярня *ж.*—живописная мастерская.
 Малярства *н.*—живопись; профессия живописца.
 Маляўка *ж.*—мелкая рыба.
 Маляўнічасць *ж.*—живописность, картинность. НТз.
 Маляўнічы—живописный, картинный.
 Мамошка *ж.*—наложница.
 Мамуля *ж.*—мамаша.
 Мамухна *ж.*—маменька.
 Мамчын—маменькин.
 Мамыль *м.*—надутик.
 Мана *ж.*—обман, обольщение.
 Манежны—жеманый.
 Манежыца—жеманничать.
 Манера *ж.*—манера, способ.
 Манерка *ж.*—жестяная бутылка.
 Манерны—складный, хороший по виду.
 Манкета *ж.*—манжета.
 Манна *ж.*—манник (*бот.* Glyceria R. Br.).
 Мантач *м.*—мот, плут.
 Мантачка *ж.*—мотовка, плутовка.
 Мантачыць *што*—мотать, проматывать; *непер.*—плутовать, обманывать.
 Манэта *ж.*—монета.

- Мапа ж.**—карта (географі-
ческая).
Мара ж.—призрак, привиде-
ние, галлюцинация.
Маравя ж.—марево, мираж.
Маразьяны—морозный. Шл. ж.
14 ст.
Маракаваць—1) соображать;
2) нарекать, обижаться.
Марац м.—март.
Маргелка ж.—войлочная
шляпа (ср. магерка).
Маргель м.—известковый ка-
мень, попадающийся в глине.
Мардасты—толстомордый.
Мардаваньне н.—мучение,
изнурение, терзание.
Мардавацца—мучиться, тер-
заться, томиться.
Мардаваць каго—мучить, тер-
зать, томить.
Мардасіна ж.—увелич. от
морда. Я. Кол. НЗ. XII.
Мардасы ж. мн.—морда, харя.
Мардоўнік м.—борец (бот.
Aconitum L). НТэ.
Мардоўны—мучительный,
изнурительный, томительный
Марка ж.—марка; прс.—не-
чисто, грязно.
Маркатлівы—похотливый.
Маркатун м.—горюн.
Маркатунья, туха ж.—го-
рюнья.
Маркач м.—баран-семенник.
Маркова ж.—см. морква.
Маркота ж.—печаль, мелан-
холия.
Маркотна—печально, грустно.
Маркотнік м.—печальник,
меланхолик.
Маркотны—печальный,
грустный, меланхолический.
Маркоўнік м.—купырь (бот.
Anthriscus Hoffm). НТэ.
Маркоўны—морковный.
Маркоціца—печалиться,
грустить.
- Маркоціць каго**—печалить,
опечаливать.
Мармар НТэ—мрамур м.—
мрамор.
Мармуровы—мраморный.
Мармыль м.—ворчун, брюзга.
Мармытаньне н.—бормотание.
Мармытаць—бормотать, вор-
чать.
Марна—напрасно, тщетно,
всуе.
Марнавацца—расходоваться
без толку.
Марнаваць што—тратить без
толку, расточать.
Марнаслоўе н.—праздносло-
вие. НТэ.
Марнаслоўны—празднослов-
ный.
Марнасьць ж.—тщетность,
ничтожность, суета.
Марнатравец м.—злоупотре-
битель, расточитель.
Марнатравіць што—во зло
употреблять; расточать.
Марнатраўна—по-пустому,
расточительно.
Марнатраўнасьць ж.—ўства
н.—злоупотребление, рас-
точительность, мотовство.
Марнатраўны—злоупотребі-
тельный, расточительный.
Марны—напрасный, беспо-
лезный, тщетный, суетный,
горький.
Марока ж.—1) медленность,
остановка; 2) помрачение;
3) аг.—медлитель, льнипа.
Мароканьне н.—проводочка.
Марокаць—медлить.
Марочаньне н.—помрачение,
обман.
Марочыць каго—помрачать,
обманывать.
Марта ж. ўл.—Марфа.
Маруда аг.—колун, няя, мед-
литель, льница.
Марудзіць—медлить.

- Марудзья аг.**—мешкала, медлитель, копун, няя.
- Марудна**—медленно, лительно.
- Маруднасьць ж.**—медленность, лительность.
- Марудны**—медленный, лительный.
- Маруна ж.**—подмаренник (бот. Galium L).
- Марцовы**—мартовский.
- Марцьвеньне н.**—мучение, изнурение.
- Марцьвець**—1) мучиться, изнуряться; 2) бледнеть.
- Марцьвіць каго**—изнурять.
- Маршаваньне н.**—маршировка.
- Маршаваць**—маршировать.
- Марыська, рыся ж. ўл.**—Маша, Машенька.
- Марэля ж.**—абрикос (Armenia vulg. L).
- Мар'яна ж. ўл.**—Маремьяна.
- Масёнжнік м.**—медник.
- Масянзовы**—бронзовый (ср. мосенз).
- Маскаваньне н.**—маскирование.
- Маскавацца**—маскироваться.
- Маскаваць што, каго**—маскировать.
- Маскалізм м.**—руссизм. НТз.
- Маскаль м.**—1) москвитянин, великорус, русский; 2) солдат русской службы.
- Маскалька ж.**—1) русская; 2) солдатка.
- Маскальскі**—великорусский.
- Масковец м.**—москвич, великорус.
- Маскоўка ж.**—великоруска.
- Маскоўскі**—московский, великорусский.
- Маскоўшчына ж. ўл.**—Великороссия.
- Масоленьне н.**—1) глодание (кости); 2) пачкание.
- Масолиць што**—1) глодать; 2) пачкать.
- Мастак м.**—художник, артист.
- Мастацкасьць ж.**—художественность, артистичность, артизм. НТз.
- Мастацкі** художественный, артистичный.
- Мастацтва н.**—искусство, искусство.
- Масьліць што**—маслить, подмасливать.
- Масьлюк м.**—березовик, маслянка (гриб).
- Масьціць што**—1) строить мост; 2) настилать пол (ср. мост).
- Масьць ж.**—1) мазь, мастика; 2) масть.
- Мат м.**—голос.
- Матавіла аг.**—1) мот, -товка, мотушка; 2) навивальня.
- Матавы**—отчаянный.
- Маталыга, лажнік м.**—1) бродяга; 2) мот, плут.
- Маталажнічаць**—плуговать, мошенничать.
- Матарызна ж.**—матерщина.
- Матар'ял м.**—материал.
- Матар'яльны**—материальный.
- Матачка ж.**—уменьш. от **матка**.
- Маташнік м.**—подбел (бот. Petasites Gärtn).
- Матка ж.**—1) мать; 2) пчеласамка; 3) матка (uterus).
- Матруна ж. ўл.**—Матрёна.
- Матузок м.**—шнурочек (ср. мотуз).
- Матулечка ж.**—маменька.
- Матуля, лька**—мама, мамаша.
- Матчыні, нскі**—материнский.
- Матчына ж.**—наследство по матери.
- Матыка ж.**—мотыга.
- Матылёвы**—мотыльковый. НТз.
- Матылёк, тыль м.**—мотылек, бабочка.
- Маўклівасьць ж.**—молчаливость.

Маўклівы—молчаливый.
Маўляў—как будто; словно (ср. моў).
Маўчак *м.*—молчание; **чака даць**—замолчать.
Маўчанка *ж.*—молчанка.
Маўчаньне *н.*—молчание, умалчивание.
Маўчаць—молчать.
Шаўчком—молча.
Мах *м.*—промах, миг.
Маха *ж.*—мельничное крыло.
Махала *м.*—маховик.
Махам прс.—мгновенно.
Махаць, хиуць—1) махать, -хнуть; 2) бежать; 3) мотать.
Махляваньне, лярства *н.*—плутовство.
Махляваць—плутовать, мошенничать.
Махляр *м.*—плут, лгун, жулик.
Махлярскі—плутовской.
Махнуша *ж.*—головня. Я. Кол. НЗ. ххix.
Махорка *ж.*—махорка (*бот. Nicotiana rustica* L.). НТб.
Махра *ж.*—бахрома.
Махраваты—бахромистый.
Мац выкл.—щуп.
Мацавацца—1) укрепляться; 2) меряться силою.
Мацаваць што—1) укреплять; 2) преодолевать; 3) пробовать (ср. замацаваць).
Мацаць што—щупать.
Мацей *м. ўл.*—Матвей.
Маці *ж.*—мать.
Маціца *ж.*—матка (uterus).
Мацней прс. в. ст.—сильнее, крепче.
Мацнець—крепчать, усиливаться.
Мацярдushка *ж.*—душица (*бот. Origani* L.). НТб.
Мацярызна *ж.*—наследство по матери.
Мацярынскі—материнский (ср. матчын).

Мачанка *ж.*—*см.* верашчака.
Мача *ж.*—1) моча; 2) мокрота, слякоть.
Мачула *ж.*—мочало.
Мачуліна *ж.*—мочалина.
Мачулька *ж.*—мочалка.
Мачульны—мочальный.
Машкара *ж.* *зб.*—мошки.
Машнарэз *м.*—карманник (вор).
Машонка *ж.*—мошонка.
Машэка *м.*—мохнатый, медведь.
Маяран *м.*—майоран (*бот. Majorana* Moench). НТб.
Мгліцца—туманиться. *Сьлязою мгліцца яго вока.* НЗххх.
Мгненны—мгновенный.
Мгненьне *н.*—мгновение.
Медзь *ж.*—медь.
Медзьвядзёнак, вяня *н.*—медвежонок.
Мёднік *м.*—нектарник. НТб.
Межаваньне *н.*—проведение межи.
Межаваць што—проводить между.
Межаніна *ж.*—межень. НТб.
Мезенец *м.*—мизинец.
Мезінны—мизинный.
Мейсца *н.*—*см.* месца.
Меліва *н.*—молотье.
Мелкамор'е *м.*—шельф, площадка мелководная. НТб.
Мелькануць—мелькнуть.
Менаваны—поименованный.
Менавацца—именоваться, называться.
Менаваць каго—1) именовать, называть; 2) упоминать.
Менавіта—именно (*слово устарелое*).
Менены—упомянутый, названный.
Менка *ж.*—1) упоминание; 2) промена.
Менск *м. ўл.*—Минск.
Менскі—минский.

Менш м.—минус; *прс.*—менее.
Меншчына ж.—Минская область.
Меншы—меньший; меньшей.
Меншыцца—уменьшаться.
Меншыць што—уменьшать.
Мера ж.—мера, стопа (*лит.*) НТ₂
Мераны—меренный, измеренный.
Меранье н.—измерение. НТ₁.
Мераць што—мерить, измерять
Мерка ж.—мерка, единица измерения. НТ₁.
Меркаваньне н.—рассчитывание, расчет; учитывание НТ₁; соображение. НТ₄.
Меркавацца—рассчитываться, разделяться, соображаться
Меркаваць каго, што—рассчитывать; учитывать; *непер.*—соображать.
Мерна—умеренно.
Мернасьць ж.—умеренность.
Мерны—умеренный.
Мерці—умирать; помирать.
Мескі—городской.
Месны склон—местный (предложный) падеж.
Места н.—город.
Местачковы—местечковый.
Месца н.—место.
Месьціцца—умещаться, помещаться.
Месьціць што—умещать, помещать.
Месяц м.—1) месяц; 2) луна.
Месячны—месячный.
Мецца—иметься, намереваться.
Мець, маю, маеш, маюць што—иметь.
Мечазубнік м.—ксифодон. НТ₅.
Мечахвостыя (ракі)—мечехвостные раки НТ₅.
Мечнік м.—шпажник (*бот.* *Gladiolus L.*). НТ₆
Мешаніна ж.—смесь.
Мешчанін м.—мещанин, обыватель.

Мігаваньне н.—мимика. НТ₂.
Мігадзея ж.—пантомима. НТ₂.
Мігам прс.—в миг.
Міганьне н.—см. мігаваньне.
Мігаўка ж.—веко.
Мігаценьне н.—мерцание.
Мігацець—мерцать.
Мігдаловы—миндальный.
Мігдалы ж. мн.—миндаль.
Мігоўны—мимический.
Між прыйм з. тв.—между, промж.
Міжарэчка н.—междуречье. НТ.
Міжброў'е н.—междубровье.
Міжземнае мора—Средиземное море.
Міжкаморкавы—междуклеточный. НТ₆.
Міжледавіковы—межледниковый. НТ₅.
Міжнароднасьць ж.—интернациональность. НТ₂.
Міжнародны—международный, интернациональный.
Міжусобица ж.—междоусобие. Ян. К. Песьня аб п. Іг. ІV.
Мізарнець—беднеть, хиреть.
Мізарняк м.—бедняк.
Мізэрна—бедно, незначительно.
Мізэрнасьць ж.—бедность, незначительность.
Мізэрны—бедный, незначительный, худой, захирелый.
Мікаць, кнуць—запинаться, пнуться.
Мікіта м. ўл.—Никита.
Мікіціць—сутяжничать, хитрить, плутовать (*Янкель мікіціць з табою. Ц.*).
Мікола м. ўл.—Николай.
Мікольшчына ж.—праздник св. Николая.
Мікольскі—никольский.
Мілавацца з кім—любить друг друга; обниматься, целоваться.
Мілаваць каго—любить.

Мілаваць каго—миловать, шадить.
Мілагучна—благозвучно.
Мілагучнасьць ж.—благозвучие. НТ₂.
Мілагучны—благозвучный, эфонический. НТ₂.
Міласьліва—милостиво, милосердно.
Міласьлівы—милостивый, милосердный.
Міласьціна ж.—милостыня.
Міласьць ж.—милость, любовь.
Міліца ж.—1) камыш (*бот. Scirpus L*); 2)—тросточка.
Мілка аг.—милашка.
Міласна—любезно, мило, приятно.
Міласны—любезный, милый, приятный (*Міласнае слова*).
Мільгатнуць—мелькнуть.
 Я. Кол. НЗХІV.
Мільшы—милейший.
Мілы—милый, приятный, любезный.
Мілюсенькій—милехонький.
Міма—мимо; *прыйм. з род.*—вне.
Мімаволі, льна—невольно, непроизвольно, против воли.
Мімавольны—непроизвольный (*Мімавольныя рухі. НТ₄*).
Мімасяроднік м.—эксцентрисет. НТ₁.
Мімаходзь—мимоходом.
Мінаць, нуць каго, што—миновать, пройти мимо.
Міністар м.—министр.
Мінка ж.—уменьш. от міна; гримаса.
Мінулы—прошлый.
Мінуўшына ж.—минулое, прошлое.
Мінучасьць ж.—преходящесьць.
Мінучы—преходящий.
Мінушкі ж. мн.—селезеночник (*бот. Chrysosplenium L*). НТ₆.
Міны ж. мн.—гримасы.
Мінераль м.—минерал.

Мірганьне н.—миганьне.
Міргаць—мигать.
Міргун м.—моргун.
Мірна—тихо, спокойно, мирно.
Мірнасьць ж.—спокойствие, согласие, мир.
Міт м.—миф.
Мітрэжыць каго—тревожить, беспокоить.
Мітульга ж.—маленькие мотыльки, мошки.
Мітусеньне н.—волнение, рябь, мелькание.
Мітусіцца—тревожиться, волноваться, суетиться, рябить.
Мітусіць каго—тревожить, волновать.
Мітусьня ж.—тревога, волнение.
Мітусяніна ж.—сутолока.
 Я. Кол. НЗХХVІІІ.
Мітычны—мифический.
Міхал, хась м. ўл.—Михаил.
Мканьне н.—трогание, дергание, сование.
Млён м.—рукоятка для вращения жернова. Сержп.
Млець—обмирать, млеть.
Млеч м.—спинной мозг. Ц.
Мліва н.—см. меліва.
Млін м.—см. млын.
Млосна—1) тошно, дурно; 2) противно.
Млосны—истомный, скучный, досадный, несносный.
Млосьць ж.—тошнота, слабость; досада.
Млын м.—мельница; *паравы*—мукомольный завод, паровая мельница. НТ₃.
Млынар м.—мельник.
Млынарства н.—мельничное производство.
Млыншча н.—место, где была мельница.
Млынны—мельничный.
Млынок м.—меленка, ручная мельница.

Млява—томно.
Млявасьць ж.—томность, томительность.
Млявы—томный, томительный; расслабленный.
Млянка ж.—плотва (рыба).
Мней прс. в. ст.—меней.
Мнейшы прм. в. ст.—меньший, меньшей.
Мнец м.—мяльщик пеньки или льна.
Мніх м.—монах.
Мнішка ж.—монашенка.
Многабоства н.—многобожие. БГ.
Многажонства н.—полигамия.
Многазнакавы лік—многозначнее число. НТ₁.
Многазначна—многозначительно.
Многозначнасьць ж.—многозначительность.
Многозначны—многозначительный.
Многакаморкавы—многоклеточный. ЗТ.
Многакутнік м.—многоугольник. НТ₁.
Многакутны—многоугольный.
Многалікавы—многочисленный. НТ₂.
Многалікасьць ж.—многочисленность. НТ₂.
Многалічны—многочисленный. Я. Лёс. Км.
Многапакутны—многостральный.
Многапастасьцьвасьць ж.—полиморфизм. НТ₃.
Многаслоўе н.—многословие, плеоназм, просодономазия. НТ₁.
Многаслоўны—многословный, плеонастический. НТ₂.
Многасьценьнік м.—многогранник. НТ₃.
Многасьць, жасьць ж.—см. мноства.

Множаньне н.—умножение (ариф.) НТ₁.
Множнік м.—множитель. НТ₁.
Множны лік—множественное число (грам.).
Множыва н.—умножаемое, множимое. НТ₁.
Множыцца—умножаться, прибавляться.
Множыць што—умножать, помножать.
Мноства н.—множество.
Мо—может быть.
Мова ж.—язык, речь.
Мовазнаўства н.—языковедение, лингвистика, филология.
Мовазнаўца м.—языковед, лингвист, филолог.
Мовазнаўчы—языковедческий, лингвистический, филологический.
Мовіць—говорить, молвить.
Мовячы—говоря.
Могілікі ж. мн.—кладбище.
Могліца ж.—могила.
Модлы ж. мн.—молитвы.
Можа—может быть.
Можна—1) можно; 2) богато.
Можнасьць ж.—возможность, сила.
Можны—могущий, сильный, состоятельный, богатый.
Мозаг, -зак м.—мозг (ср. мазгі).
Мозачкі м. мн.—мозжечок. НТ₁.
Мокнуты—обмакнутый.
Мокра—мокро, влажно, водянисто.
Мокралюбы м. мн.—гигрофиты (бот.) НТ₆.
Мокрасьць ж.—мокрота, сырость, влажность.
Мокры—мокры, влажный, сырой.
Моладзь ж.—молодежь, юношество.
Моланья ж.—см. маланка.
Молат м.—молот.
Молка ж.—молотье.

Моляс м.—моллас. НТ₅.
Момент м.—момент.
Мописа ж.—мопис.
Мора н.—море.
Морва ж.—шелковица (*бот.* Morus L). НТ₆.
Морг м.—мера около десятины.
Морда ж.—морда, нижняя часть лица.
Мордка ж.—мордочка, рожица.
Морзы ж. мн.—лицо (нос и губы).
Морква ж.—морковь (*бот.* Daucus L).
Моркаўка ж.—уменьш. от морква.
Морквіна ж.—морковина.
Морскі—морской; конь—морж.
Мосенз м.—бронза.
Мост м.—1) мост; 2) пол.
Моташна—дурно, тошно, тоскливо.
Мотуз м.—шнур, гашник, канат.
Моў—см. маўляў.
Моўлены—сказанный.
Моўна—выразительно, громко; красноречиво.
Моўнасьць ж.—выразительность, громкость; дар слова.
Моўны—1) словесный; 2) выразительный, красноречивый, речистый.
Моўчкі—молча.
Моц ж.—сила, крепость; *прс.*—много (*Моц было міжусобиц.* Ян. К. Песьня аб п. Іг. IV).
Моцна—сильно, крепко.
Моцнасьць ж.—крепость, крепость.
Моцны—крепкий, сильный, мощный.
Мошка ж.—мошка, насекомое.
Мошкаедны—насекомоядный. (*Мошкаедныя расьліны.* НТ₆).
Мрок м.—мрак, сумерки.
Мста ж.—см. помста.

Мудраваньне н.—мудрствование, умничание, умствование. НТ₂.
Мудраваць, -рыць—мудрить, выдумывать, хитрить.
Мудрагеліць—выдумывать, хитрить.
Мудрагель м.—выдумщик, хитрец.
Мудрагельства н.—хитрость, лукавство.
Мудрасьць ж.—мудрость.
Мудронка ж.—вороний глаз (*бот.* Paris L). НТ₆.
Мудрэц м.—мудрец, хитрец.
Мужна—мужественно.
Мужнасьць ж.—мужественность.
Мужнець—мужать.
Мужчына м.—мужчина.
Мужчынскі—мужской.
Мужык м.—1) муж; 2) мужик, крестьянин.
Музыка м.—музыкант.
Музычны—музыкальный.
Мулер м.—каменщик.
Муліцца—натирать (что кому) (*Хамут муліцца каню.*)
Муліць што—натирать, надавливать.
Мулка, -кі—жестко, -кий.
Мулкавата, -ты—жестковато, -ты.
Мулкасьць ж.—жесткость.
Мульта м.—бумагеза.
Мультановы—бумагезейный.
Мундур, -дзер м.—мундир.
Мундурны, -дзерны—мундирный.
Мур м.—стена (каменная).
Мурава ж.—мурава, молодая трава.
Мураваны—каменный, кирпичный.
Мураваць што—строить из камня или кирпича.
Мурашка ж.—муравей.
Мурашнік м.—муравейник.

Мурашны—муравьиный.
 Мурашчыны—муравейный.
 Мурза аг.—замарашка, пачкун, няя.
 Мурзаты—чернорожий.
 Мурзаца—пачкаться (сальным).
 Мурзаць што—пачкать, марать (сальным).
 Мурзы ж. мн.—см. морзы.
 Мурласты—толсторожий.
 Мурло н.—харя, рожа.
 Мурог м.—свежее сено.
 Мурожница ж.—овсяница (бот. Festuca L.). НТв.
 Муройка ж.—1) вид ласточки, гнездящейся при каменных постройках; 2) кирпич.
 Мурын м.—арап, чернокожий.
 Мурынка ж.—арапка, чернокожая.
 Мус м.—принуждение.
 Муsiць—1) иметь необходимость (Мушу ехаць); 2) намереваться.
 Муsiць дзс. безас.—должно (Муsiць быць).
 Мусыка ж.—сукровица (Гной, течь из раны, вереда; кровь из носа. Ц.)
 Мут м.—нечистота во влаге; мутная вода.
 Мута ж.—муть, осадок.
 Мутня ж.—возмущение, смута.
 Мутэрка ж.—муфта.
 Муциць—возмущать, мутить.
 Муциць дзс. безас.—кружится (в голове).
 Мучаньнік м.—толокнявка (бот. Arctostaphylos Adans.) НТв.
 Мучальнік м.—мученик.
 Мучальніца ж.—мученица.
 Мучальніцкі—мученический.
 Мучыцца—мучиться, страдать.
 Мучыцца каго—мучить, терзать.
 Мучэньне н.—мучение, страдание.

Мушкат м.—мускат.
 Мушкатовы—мускатный.
 Мшары—темнобуланый, гнедой.
 Мыйница ж.—см. памыйница.
 Мык м.—мычание.
 Мыкаць—мычать.
 Мыла н.—мыло; мыла зьесьці—обмануться.
 Мылаварны—мыловаренный.
 Мылаварня ж.—мыловаренный завод.
 Мылаварства н.—мыловарение.
 Мылец м.—суглинок. Сержп.
 Мылїцца—мылиться, намыливаться.
 Мылїцца у чым—ошибаться.
 Мылїць што—мылить, намыливать.
 Мыльнік м.—мыльнянка (бот. Saponaria L.). НТв.
 Мыркун м.—воркун.
 Мыс м.—мыс, угол, носок; край.
 Мысік, сок м.—краешек.
 Мысльёвы—мыслительный.
 Мысленьне н.—мышление.
 Мысльіўства н.—охота.
 Мысльіўца м.—охотник.
 Мысльіцель м.—мыслитель НТв.
 Мысльіцелька ж.—мыслительница.
 Мысль ж.—мысль.
 Мыт м.—понос (Редкіе и частыя испражнення из заднего прохода. Ц.).
 Мыта ж.—пошлина.
 Мытнік м.—таможенный пристав.
 Мытница ж.—таможня.
 Мытны—таможенный.
 Мыць (мыю, мыш, і г. д.)—мыть.
 Мыцьцё н.—мытьё.
 Мыцяльнік м.—место в хате для мытья посуды (Ц. Гарт. СЦ. 99 ст.).

Мычыць што—1) мыкать, очесывать лён пред мочкой; 2) помыкать.
 Мычэньне *н.*—мычание.
 Мычэць—мычать.
 Мышаня, нё *н.*—мышонок.
 Мышыны—мыший.
 Мэбля *ж.*—мебель.
 Мэлёдыя *ж.*—мелодия.
 Мэрам—как будто, примерно.
 Мэта *ж.*—цель.
 Мэтавы—целевой.
 Мэтазгодна—целесообразно.
 Мэтазгоднасьць *ж.*—целесообразность.
 Мэтазгодны—целесообразный.
 Мэталёвы—металлический.
 Мэталъ *м.*—металл.
 Мэтр *м.*—метр.
 Мядзвёдак *м.*—медвежонок.
 Мядзвэдзік *м.*—медведка (*Gryllotalpa*). ЗТ.
 Мядзвэдзіха *ж.*—медведица.
 Мядзвэдзь *м.*—медведь (*Ursus*).
 Мядзяны—медный.
 Мядніца *ж.*—медный сосуд, таз.
 Мядняк *м.*—куприт (минер.) НТэ.
 Мядовы—1) медовый; 2) медвяный.
 Мядоўнік *м.*—медовник (*бот. Melittis L.*). НТэ.
 Мядуніца *ж.*—медуница.
 Мяжа *ж.*—межа, граница.
 Мяджула *м.*—безмозглый, оболтус.
 Мяджэрыца *ж.*—туф. НТэ.
 Мяджоўка *ж.*—аржанец (*бот. Phleum L.*). НТэ.
 Мязга *ж.*—мезга, камбий. НТэ.
 Мязговы—камбиальный. НТэ.
 Мякіньнік *м.*—питающийся пушным хлебом.
 Мякіш *м.*—мякоть.
 Мякнуць—мокнуть.
 Мякуны *м. мн.*—мягкотелые, моллюски (*Моллюска*). ЗТ.
 Мяла *н.*—пест.

Мялізна *ж.*—отмель. НТэ.
 Мяліса *ж.*—мелисса (*бот. Melissa L.*). НТэ.
 Мяліца *ж.*—мялка для очищения льна от костры.
 Мялье *н.*—костеря.
 Мянёк *м.*—налим.
 Мянiны *ж. мн.*—именины.
 Мянiньнік *м.*—имянинник.
 Мянтуз *м.*—налим.
 Мянущка *ж.*—кличка.
 Мярзлявы—мерзловатый.
 Мярзляк *ж.*—зяблик, зябкий, замерзший.
 Мярзлячка *ж.*—озноб, лихорадка; замерзшая.
 Мяркоўны—рассудительный.
 Мярлога *ж.*—берлога.
 Мярцвец, вяк *м.*—мертвец.
 Мярцвячы—мертвецкий.
 Мярэжа *ж.*—ажурный узор.
 Мяса *н.*—мясо.
 Мясажэрны—плотоядный, хищный. ЗТ.
 Мясень *м.*—мускул.
 Мясенявы—мускульный.
 Мясёны—мясистый.
 Мясны—мясной.
 Мясэчка *н.*—местечко.
 Мясці што—мести.
 Мясцовасьць *ж.*—местность.
 Мясцовы—местный.
 Мясціна *ж.*—местность.
 Мята *ж.*—мята (*бот. Mentha L.*).
 Мятла *ж.*—1) метла; 2) метлица (*бот. Apera Adams*).
 Мятліца, лічка *ж.*—1) полевица (*бот. Agrostis L.*); 2) костержаной (*Bromus secalinus L.*).
 Мятлушка *ж.*—бабочка, мотылек.
 Мятлюк *м.*—мятліца.
 Мятлюжок *м.*—мятлик (*бот. Poa L.*).
 Мяўканьне *н.*—мяуканье.
 Мяўкаць—мяукать.
 Мяцеліца *ж.*—1) мятель; 2) белорусский танец.

Мяцёлка ж.—метелка. НТ₆.
Мяшаны—смешенный (*Мяшаны лік* НТ₁).

Мяшанец м. гибрид. НТ₆.
Мяшэй м.—щетинник (*бот.* *Setaria PV*).

Н.

На прыйм. з він—на (что);
з месн.—на (чем).
На, наце—бери, берите; возьми, возьмите.
Наагул—вообще (ср. *наогул*).
Наадварот—наоборот.
Наалеены—намасленный дер. маслом.
Наалеіць што—намастить.
Наба выкл.—и то хорошо; хорошо, что. (*Наба яшчэ скоро хамянуўся*. Сержп.)
Набажэнства н.—богослужение.
Набак—на сторону; *выкл.*—ср. *наба*.
Набакір—на-бекрень.
Набаўляць, набавіць што—прибавлять,-вить.
Набаўтаць што—1) наболтать, взболтать; 2) наклеветать.
Набаяць—наговорить, наказать.
Набегчы—набежать.
Набедавацца—натерпеться бед.
Набежнасьць (мінэраляў)—побежалость (минералов). НТ₆.
Набіванка ж.—холст с набивными узорами.
Набиваньне н.—1) набивка (обручей, узоров на холсте); 2) зарядание (ружья).
Набівацца, набіцца—напращиваться, напроситься; навязываться,-заться.
Набіваць, набіць што—набивать,-бить; заряжать,-дить (ружье); укатывать,-тать (дорогу).
Набіліцы, лікі ж. мн.—рамка для бедра в кроснах.

Набіты—побитый, поколоченный, укатанный, заряженный; **дурань**—совершенный дурак.
Набліжацца, набліжыцца да чаго—приближаться,-зиться; назревать, приходить к развязке.
Набліжэньне н.—приближение.
Набожнасьць ж.—ср. *набожнасьць*.
Набой м.—заряд.
Набраканьне н.—набухание. НТ₆.
Набракаць, набракнуць—набухать,-хнуть; раздуваться, намокать.
Набраклы—набухший, намокший.
Набранка ж.—нагоняй, выговор.
Набрахаць—налгать.
Набрузнуць—промокнуть, напиться влагой.
Набрузлы—промокший.
Набрусавачь што—1) наточить (топор); 2) обтесать (бревно).
Набунтавацца—набунтоваться.
Набурыць што—намочить, напустить мочи.
Набурыць што—нагородить, свалить в кучу, в беспорядке.
Набухторваць, торыць—1) наливать, налить до краев; 2) насмутьянить.
Набываньне н.—приобретание.
Набываць, набыць што—приобретать,-ресть.
Набытак м.—прибыль, приобретение.

- Набыты**—приобретенный.
- Набыцца** *чым*—нажитья, разжиться.
- Набыцьцё** *н.*—приобретение.
- Набэдрыкі** *м. мн.*—сбруя.
- Набягаць, набегчы**—делать набег, нападать, напасть.
- Наваградак** *м. ўл.*—Новогрудок.
- Наважваньне** *н.*—навешивание.
- Наважваць, наважыць** *што*—навешивать, навесить.
- Наважыцца**—решиться.
- Навак** *м.*—новичок.
- Навакол, -кола**—вокруг, около.
- Навал** *м.*—отложение. НТз.
- Навала** *ж.*—стихия. НТз; напасть.
- Навалам**—принужденно, насильно.
- Навалка** *ж.*—наволочка.
- Навалок** *м.*—шариж. НТз.
- Навалока** *ж.*—напасть, клевета.
- Навальваньне** *н.*—наваливание, набрасывание.
- Навальвацца, -ліцца**—набрасываться, броситься; нападать, напасть на кого.
- Навальваць, -ліць** *што*—наваливать, лить; набрасывать, бросать.
- Навальнасьць** *ж.*—1) накопление; 2) стихийность. НТз.
- Навальніца** *ж.*—гроза.
- Навальнічны**—грозовый.
- Навальны**—стихийный.
- Навалындацца**—нашляться, натаскаться.
- Навандравацца**—настранствоваться.
- Наванелы**—навонявший.
- Наванець**—навонять.
- Наваражыць**—наворожить, наколдовать.
- Наварачацца, навярнуцца**—обращаться, обратиться.
- Наварачаць, навярнуць** *што*—обращать, тить; направлять, вить.
- Наварочаны**—обращенный, направленный.
- Наваскаваць** *што*—навошить.
- Нават, навет**—даже.
- Навея** *ж.*—эпидемия, инфлюенца. (?).
- Навейны**—эоловый. НТз.
- Наверзьці** *што*—наврять, наболтать.
- Навернены**—направленный)
- Навертам**—мимоходом, попутно.
- Навідавоку**—пред глазами. Я. Кол. НЗХП.
- Навіна** *ж.*—новость; новая пашня.
- Навісь** *ж.*—повисший на деревьях снег.
- Навіхацца**—нашататься.
- Навод** *ж.*—навождение. Сержп.
- Наводны**—наводящий, индуктивный.
- Навой** *м.*—столбик для наматывания пряжи в кроснах.
- Навочна**—очевидно, наглядно.
- Навочнасьць** *ж.*—наглядность.
- Навочны**—наглядный.
- Навошта**—для чего, зачем.
- Навужнік** *м.*—верхняя крышка улья.
- Навука** *ж.*—наука, учение; наставление.
- Навуковасьць** *ж.*—научность.
- Навуковы**—научный, ученый.
- Навучальнасьць** *ж.*—нравоучительность, моральность. НТз.
- Навучальнік** *м.*—нравоучитель, моралист, морализатор. НТз.
- Навучальны**—нравоучительный, моралистический; дидактический; учебный.
- Навучаньне** *н.*—1) наставление; 2) обучение (*ср. наўчаньне*).

Навучацца, чыцца *чаму*—обучаться, читься; *научаться, -читься.*

Навучаць, чыць *каго*—1) наставлять, -вить; 2) обучать, -чить.

Навучка *ж.*—сентенция. НТ₂.

Навыварат—навыворот, наизнанку.

Навыперадкі—взапуски.

Навычка *ж.*—привычка, навук.

Навядзеньне *н.*—наведение, индукция. НТ₄.

Навязвацца, зацца—навязываться, -заться; приставать, пристать к кому.

Навязваць, заць *што*—навязывать, -зать; *заць каня*—пустить лошадь на привязи.

Навярненне *н.*—обращение к чему.

Навярнуцца, нуць—*см.* наварачацца, чаць.

Нага *ж.*—нога.

Нагавіцы *ж. мн.*—штаны, брюки.

Нагадка *ж.*—напоминание.

Нагалаву—наголо, дочиста.

Нагаладавацца, дацца—наголодаться, изголодаться.

Нагаласавацца, сіцца—наголоситься, наплакаться.

Нагаманіць—нашуметь, нагалдеть.

Нагана *ж.*—оуждение, оулка, порицание.

Наганіць *каго*—оулить, обругать.

Наганка *ж.*—брань.

Наганяць, гнаць *каго, што*—догонять, догнать.

Нагараджаць, дзіць *каго*—вознаграждать, наградить.

Нагарода *ж.*—награда, премия. НТ₂.

Нагарнуцца—насесть, напасть.

Нагарцавацца, нагарцацца—наездиться верхом.

Нагарэзаваць—нашалить.

Нагаспадарвацца—нажиться хозяйством.

Нагаспадарыць—нахозяйничать.

Нагасьпявацца—нагоститься.

Нагатоўваць, таваць *што*—

1) приготавливать, -товить;

2) наваривать, -рить.

Нагаціць *што*—запрудить, загатить.

Нагбаць *што*—нагнуть.

Нагбом—пить, нагнувши сосуд.

Нагдашні—намеднишний, давешний.

Нагдысь—намедни.

Нагін *м.*—наклон.

Нагінацца, нагнуцца—нагибаться, нагнуться.

Нагінаць, нагнуць *што*—нагибать, нагнуть.

Наглабаць *што*—нахватать.

Наглактацца *чаго*—напиться, наглотаться.

Нагледжаны—высмотренный.

Нагледзець *што*—высмотреть.

Нагледзіны *ж. мн.*—надсмотр.

Наглокацца—налокаться.

Наглуміцца з каго—наиздеваться над кем.

Наглуміць *што*—напортить.

Наглытацца—*см.* наглактацца.

Нагляд *м.*—присмотр.

Наглядальнасьць *ж.*—наблюдательность.

Наглядальнік *м.*—наблюдатель. НТ₄.

Наглядальны—наблюдательный.

Наглядальня *ж.*—место наблюдения, обсерватория. НТ₃.

Нагляданьне *н.*—наблюдение. НТ₂₋₄.

Наглядаць *што, каго*—присматривать, наблюдать.

Нагмураны—нахмуренный.

Нагмурвацца, мурыцца—нахмуриваться, -риться.

Нагнёт *м.*—нажим.
Нагойкацца—накричаться.
Нагонка *ж.*—1) догон; 2) выговор.
Награваньне *н.*—нагревание, накаливание.
Награвець, нагрэць што—нагревать,-реть; накаливать,-лить.
Награмаджальнік *м.*—аккумулятор.
Награмаджаць,-дзіць што—накоплять,-пить; нагромоздить.
Награмаджэньне *н.*—1) накопление. НТ₂; 2) аккумуляция. НТ₃.
Нагрубіяніць—нагрубить.
Нагрукацца—настучаться.
Нагукацца—накликаться, накричаться.
Нагульваць,-ляць што—нагуливать,-лять.
Нагуляцца—нагуляться; наиграться.
Нагутарыцца—наговориться.
Над (*чым*)—над (*чем*), выше, сверх (*чего*).
Надавацца, надацца—подаваться, податься вперёд; поклониться.
Надаваць, надаць што, чаго—придавать,-дать; подавать, жертвовать.
Надаваць віны—ставить в вину, обвинять.
Надаедна—надоедливо. Я. Кол. Водг. 32 ст.
Надакараць,-рыць каму чым—надоедать,-есть.
Надакружны *ж. мн.*—эпициклы. НТ₃.
Надалей—на дальнейшее время.
Надаль—далее.
Наданьне *н.*—1) пожертвование; 2) придавание; 3) внушение. НТ₄.

Наданы—1) пожертвованный; 2) внушенный. НТ₄.
Надапякаць,-пячы—надоедать, надоесть.
Надаравець што—надарить.
Надарыцца—выпасть, случиться (*А як надарыцца міну́та.* Я. Кол. НЗ. 13 стар.).
Надась—наднях.
Надасяродак *м.*—эпицентр. НТ₃.
Надашні—намеднишний.
Надбіваць, надбіць цану—повышать,-сить цену.
Надбіўка *ж.*—повышение цены, переторжка.
Надбудаваць,-даваць што—надстраивать,-роить.
Надворак *м.*—двор в крестьянской усадьбе.
Надвор'е *н.*—погода.
Надворнасьць *ж.*—наружность. НТ₂.
Надворны—наружный (*ср. знадворны*).
Надвыш—более, выше.
Надвязаць,-заць што—надвязывать,-зять.
Надгробак *м.*—надгробный памятник; саркофаг (*ср. надмагілак*).
Наддаваць,-даць што—надбавлять,-вить; приплачивать,-латить.
Наддатак *м.*—надбавка, приплата.
Наджгаць—нажалить, накусать (*ср. джгаць*).
Наджыгаць каго—насесть розгами (*ср. джыгаць*).
Надзвычай—необычайно, против обычая.
Надзвычайнасьць *ж.*—необыкновенность; сверх'естественность. НТ₂.

Надзвычайны—необыкновенный, сверхъестественный. НТ₂.

Надзвыш—выше, сверх (чего).

Надзежнік *м.* (*ср.* дзяжа)— холст для покрытия квашни.

Надзейнасьць *ж.*—надежность.

Надзейны—надежный.

Надзел *м.*—надел.

Надзёрты—надранный.

Надзея *ж.*—надежда.

Надзівачыць—начудачить, напроказничать.

Надзівіцца *з каго, з каго*—надивиться, удивиться.

Надзівіць каго—удивить; на-смешить.

Надзіманы—надутый, напы-щенный, надменный. Я. Кол. НЗ.

Надзір *м.*—надир. НТ_я.

Надзіраць, надзерці што—наддирать; наддрать.

Надзіцца—зариться, увлекать-ся, стремиться.

Надзіць каго—манить, при-влекать.

Надзораны—надзорный.

Надзюбацца—нахлебаться, напиться до пьяна.

Надзьмуты—надутый. Я. Кол. НЗ хі.

Надзякаваць каго—отблагодарить вдоволь.

Надказаны—подказанный.

Надказваньне *н.*—подказывание.

Надказваць, -заць што—под-казывать, -зать.

Надлубаны—надколупанный.

Надлубаць што—надколупать.

Надмагілак *м.*—*см.* надгробак.

Надмацца—*см.* надымацца.

Надмер *м.*—избыток, изли-шек. НТ₂.

Надмерна—чрезмерно, свыше меры, избыточно.

Надмернасьць *ж.*—чрезмер-ность.

Надмерны—чрезмерный, непо-мерный.

Надмеру—свыше меры, непо-мерно.

Надмухаць—надуть.

Надовешні—давешний.

Надоднік *м.*—досьвіткі. Яс.

Пад. р. н. 58 ст.

Надолу—внизу.

Надосталь—напоследок.

Надоўга—надолго.

Надоячы—давеча.

Надпачуцьцёвасьць *ж.*—па-тетизм, патетичность. НТ₂.

Надпачуцьцёвы—патетиче-ский. НТ₂.

Надпіс *м.*—надпись, эпитаграф. НТ₂ (*ср.* напіс).

Надпісак *м.*—титло. НТ₂.

Надпісваць, -саць што—над-писывать, -сать.

Надрабліваць, надрабіць што—надделывать, -лять.

Надраны—надёрганный, над-ранный.

Надраланы—начесанный, на-царапанный.

Надрапваць, -паць што—на-чёсывать, начесать; наца-рапать.

Надробіць—*см.* надрабліваць.

Надрукаваць што—напеча-тать.

Надрукованы, -каваны—напе-чатанный.

Надрыгнуцца—продрогнуть на холоде.

Надсаджваць, -дзіць што, каго—надсаживать, надсадить.

Надскурка *ж.*—надкожица, эпидермис. НТ₆.

Надскурны—надкожный.

Надта—очень, весьма.

Надточваць, надтачыць што—удлинять, -нить; приращи-вать, -сгить; выцедить.

Надудурваць, -рыць што—на-дуть, надуть (особ., губы).

Надураваць—надурить.
Надуцік м.—гордец, надменный.
Надхмарны—заоблачный.
Надцягваць—под'езжать с тяжестями.
Надыманьне, надзіманьне н.
 —1) надувание; 2) напыщенность.
Надымацца, надзімацца, надмацца—надуваться, надуться, надмеваться, пышиться.
Надымаць што—надувать.
Надысь—см. нагдысь.
Надыход м.—подход, приближение.
Надыходзіць, надыйсьці—подходить, подойти; приближаться, зиться.
Над'яжджаць, над'ехаць—догонять, догнать; приезжать.
Наедак м.—сытная еда.
Наедна—сытно, питательно.
Наедны—сытный, питательный (*Ня кожная патрава бывае наедная. МГ*).
Наезд м.—наезд, нападение.
Наездзіцца—наездиться.
Наектацца—настонаться.
Наенчыцца—намучиться.
Нажабравацца—нанищенствовать.
Нажабраваць—набирать подаяниями.
Нажаліцца—нажаловаться.
Нажвакаць—нажевать.
Нажницы ж. мн.—ножницы.
Нажива ж.—нажива, пожива, прибыль.
Наживанае—нажитое.
Наживаны—нажитый, благоприобретенный.
Наживаць, нажыць што—наживать, нажить; приобретать, -рести.
Нажыляцца—нажиливаться, напрягаться.
Нажыравацца—напитаться.

Нажытак н.—благоприобретенное имущество; прибыль, польза.
Нажыты—нажитой, благоприобретенный.
Назад, -дкі—назад, обратно.
Назадку—назади, сзади.
Назаленьне н.—надоедание, наскучивание.
Назаяць, -ліць—наскучивать, -чить.
Назапасіцца чым—запаситься.
Назапасіць што—сделать запас, запастись.
Назаўсёды—навсегда.
Назаўтра—назавтра.
Назва ж.—название, термин (*ср. назоў*).
Назвядзіць—насплетничать.
Назвазбор м.—номенклатура. НТ₁.
Назваслоўе н.—терминология. НТ₂.
Назваслоўны—терминологический. НТ₂.
Назвыш чаго—выше, сверх.
Наздагад—наугад.
Наздагон—в догонку.
Наздароўкацца—наздороваться.
Наздра ж.—ноздра.
Наземны—надземны.
Назіральнік м.—см. наглядальнік.
Назіраньне н.—см. нагляданьне.
Назіраць за чым—надсматривать, подсматривать, наблюдать.
Назірачы м.—надзиратель. Я. Кол. Водг., 94 ст.
Назіркам—с оглядкой (*Ісьці назіркам*).
Назнарок, ком—нарочно.
Назола ж.—1) досада, докучка; 2) зазноба.
Назольна—назойливо, надоедливо

Назольны—назойливый, надоедливый, докучный.
Назорнасьць ж.—наблюдательность. НТ₂.
Назорны—наблюдательный.
Назорца м.—надзиратель, наблюдатель. НТ₂.
Назоў м.—см. назва.
Назоўнае імя—существительное.
Назоўнік м.—существительное. Я. Лёс.
Назоўнік дробу—знаменатель дробі. НТ₁.
Назоўны—нарицательный. НТ₂₋₄.
Назоўны склон—именительный падеж.
Называньне н.—название, наименование.
Назвацца, назвацца—называться, назваться; прозваться; нарицаться.
Назваць, назваць што, каго—называть, назвать; нарицать, именовать.
Назьбіраны—набранный, собранный.
Назьбірацца—собраться с разных сторон.
Назьбіраць што—набрать, собрать.
Назьвішча н.—название, прозвище, кличка. МГ.
Найбліжай прс. н. ст.—ближе всего.
Найбліжэйшы прм. н. ст.—самый близкий.
Найблізютка—близёхонько.
Найболей, найбольш прс. н. ст.—всего более, наиболее.
Найбольшы прм. н. ст.—наибольший.
Найвышэйшы прм. н. ст.—высочайший.
Найвышэйшая ступень—превосходная степеня (грам.).

Найглыбей прс. н. ст.—весьма глубоко, глубже всего.
Найгорш прс. н. ст.—хуже всего.
Найгоршы прм. н. ст.—злейший, найхудший.
Найграваць—наигрывать.
Найграцца—наиграться.
Найдыш—см. знайдыш.
Найлацьвей прс. н. ст.—легче всего, весьма легко.
Найлацьвейшы прм. н. ст.—легчайший, самый легкий.
Найлепей, лепі, лепш прс. н. ст.—наилучше.
Найлепшы прм. н. ст.—наилучший.
Наймаваць, наймаць каго—нанимать.
Наймальнік м.—наниматель.
Наймаць н.—нанимание, наём.
Найманы—нанятый, наёмный.
Найменьне н.—имя, наименование.
Найменны лік—именованное число (мат.).
Найменш прс. н. ст.—менее всего.
Найменшы прм. н. ст.—наименьший (Найменшы супольны кратны лік. НТ₁).
Наймiт м.—наемник, батрак.
Наймiтка ж.—наемница, батрачка.
Наймы м. мн.—наём.
Найноўшы прм. н. ст.—новейший.
Найхутчэй прс. н. ст.—наискорее.
Найчасьцей прс. н. ст.—чаще всего.
Найяснейшы прм. н. ст.—светлейший, сиятельнейший.
Наказ м.—наказ, приказание; завещание.
Наказваць, заць—извещать, известить; приказывать, зать; завещевать, щать.

Наканаваньне *н.*—предназначение, судьба.

Наканаваць *што*—предопределить, предназначить.

Наканечнік *м.*—наконечник.

НТ₆.

Наканована—предназначено, суждено.

Наканованы—предопределенный, предназначенный.

Накапак *м.*—сталагмит. НТ₅.

Накараскацца—насунуться, напороться.

Накараць *каго*—покарать, наказать.

Накархаць—нахаркать.

Накарыць—досадить, надоест укорами.

Накарэлы—закоржавелый.

Накарэць—закоржаветь, засохнуть.

Накасацца—пристать, навязаться.

Накасіць—*см.* накошваць.

Накась—наискось.

Накачаць—*см.* накочваць.

Накідак *м.*—набросок.

Накідвацца, дацца, кінуцца—набрасываться, набросаться, -ситься.

Накідваць, даць, кінуць *што*—набрасывать, набросать, -сить.

Накіраваньне *н.*—направление.

Накіраванасьць *ж.*—направленность.

Накіраваны—направленный.

Накіроўвацца, равацца—брать, взять направление на что.

Накіроўваць, раваць *што, каго*—направлять, вить; дать направление.

Наклад *м.*—иждивение, средства; налог.

Накладаньне *н.*—накладывание.

Накладаць, класыці *што*—накладывать, накласть, наложить.

Накладны—накладной; дорого стоящий

Накладная плата—наложенный платеж. МГ.

Наклуньваць, ніць—навьючивать, -чить.

Наклупаны—1) наколупанный; 2) начесанный.

Наклупаць *што*—1) наколупать; 2) начесать.

Накомканы—накладенный плотно, укомканный.

Накомкаць *што*—накласть плотно; укомкать.

На-конт—на счет.

Накотнік *м.*—накатник.

Накотны—накатный.

Накочваць, накаціць *што*—накатывать, -тить; накачивать, -чать.

Накошваць, накасіць *што*—накашивать, накосить.

Накрасавацца—пожить весело.

Накраскаваць *што*—отметить значками.

Накрасьці *што*—наворовать.

Накратаны—расшатаанный, подвинутый.

Накроіць *што*—нарезать полосами, ломтями.

Накратаць *што*—расшатать, подвинуть.

Накроп *м.*—накрапывание.

Накроплваць—накрапывать.

Накрухмаліць *што*—накрухмалить.

Накручваць, ціць *што*—накручивать, -тить; навёртывать, -теть.

Накруціцца—навертеться в танцах.

Накрывіцца—накривиться, покоситься.

Накрыж—накрест.

Накрыцьце *н.*—покров, покрытие.

Накрыць *што*—покрыть, застлать.

Накрышаны—накрошенный.
Накрышыць што—накрошить.
Накуламесіць—произвести беспорядок, накуролесить.
Накупіваць, пляць што—накупать, закупать.
Налагацца, налажыцца да чаго—привыкать, -кнуть; причучаться, -чуться.
Наладзіцца да чаго—приноровиться, привыкнуть, причучиться.
Наладзіць што—упорядочить.
Налаены—обруганный.
Налапатацца—наболтаться, наговориться.
Налапатаць—наболтать.
Наласаватца чаго—налакомиться.
Наласкаваны—налощенный.
Наласкаваць што—налощить.
Наласкатаць—нащебетать, наболтать.
Налаяць—изругать, выругать.
Належна—надлежаще, соответственно.
Належнасьць ж.—принадлежность.
Належны—должный, надлежащий; принадлежащий.
Належыць, ца дзс. безас.—надлежит, следует.
Налепка ж.—лепное украшение. МГ.
Налета—будущим летом.
Налецьце н.—будущий год.
Налінованы—налиневанный, награфленый.
Налінаваць што—налиневать, награфить.
Налісьнік м.—пшеничный блин.
Наліўны—наливной.
Наліха—на беду; зачем, на что, для чего.
Налічаны—насчитанный.
Налічыць што—насчитать.
Налог м.—1) привычка, склонность; 2) налог.

Налом м.—надлом.
Наломлены—надломленный.
Наломлівацца, міцца—надламываться, ломиться.
Наломліваць, міць што—надламывать, надломить.
Налыгаць—навязать веревкой за рога.
Налузганы—налущенный.
Налузгаць што—налущить.
Налусківацца, снуцца—надтрескиваться, снуться.
Налухиць—наерундить.
Налучыцца дзс. безас.—случится. Я. Кол. НЗху.
Наляганьне н.—налегание, заседание, усилие.
Налягоць, налегчы на што—наседать, -сесть; употреблять усилие.
Налятаць, наляцець на што—налетать, -тець.
Намаглёваны, ляваны—1) наглаженный; 2) причесанный.
Намаглёвацца, лявацца—причесываться, -саться, приглаживаться, -диться.
Намаглёваць, ляваць што
 1) наглаживать, -ладить (белье); 2) прибирать, прибрать волосы и лицо.
Намамыльваць, ліць—надувать, надуть губы.
Намаразь ж.—изморозь.
Намардавацца—истомиться, намучиться.
Намардаваць каго—истомить, намучить.
Намасолены—замасленный, засаленный.
Намасоліць што—замаслить.
Наматацца на што—нашататься.
Наматаць што—навертеть; -таць на вус—принять во внимание; -таць каля носу—затаить злобу (против кого).

Намаўленьне *н.*—1) наговор, наклеветание; 2) внушение.
Намаўляць, намовіць *што*—1) наговаривать, ворить; наклеветать; 2) подговаривать, ворить; внушать, шить.
Намахляваць—наплутовать.
Наменены—напомненный.
Наменьваць, ніць *што*—напоминать, напомнить.
Наменаваць—*см.* **намяноўваць**
Намер *м.*—намерение.
Намервацца, рыцца—намереваться, вознамериться.
Намерціся—помергветь от голода или страха.
Намесьнік *м.*—наместник, заместитель.
Намесьніцкі, чы—наместнический, заместительский.
Намёт *м.*—забор.
Намілавацца—налюбоваться.
Намінка *ж.*—наме́к.
Намітка *ж.*—косынка.
Намова *ж.*—1) наговор, клевета; 2) внушение (словесное).
Намовіць—*см.* **намаўляць**.
Намовы *ж. мн.*—наговоры, пересуды.
Намоўны—оговорный, клеветнический
Намудраваць, рыць—намудрить.
Намул *м.*—нанос, ил. НТ^б.
Намулены—натертый до садна.
Намульваць, ліць *што*—натирать, натереть до садна.
Намуціць—замутить, насмутить.
Намысльвацца, намысльца *на што*—надумываться, -маться; замыслить.
Намякаць, намякнуць—намокать, намокнуть.
Намяклы—намокший.
Намяненьне *н.*—наме́к. НТ².
Нанава—наново, снова, вновь.
Напзіцца *на што*—наколоться.

Наношваньне *н.*—нанашивание.
Наношваць, наносіць, наносьці *што*—нанашивать, наносить, нанести.
Наогул—*см.* **наагул**.
Напавер—в долг.
Напагляд—на взгляд.
Напагатове—в готовности.
Напад *м.*—нападение; хваляў—прибой волн. НТ³.
Нападаць, напасьці *на каго, на што*—нападаць, напасть.
Напалам—пополам.
Напалы—на-двое
Напалохаць—напугать.
Напальваньне *н.*—натапливание.
Напальваць, ліць—натапливать, натопить (печь).
Напамін *м.*, **наньне** *н.*—напоминание, меморандум. НТ².
Напамінаць, напамняць—напоминать.
Напампаваць *што*—накачать насосом.
Напамяць—наизусть.
Напанавацца—набарствовать.
Напароцца *на што*—нарваться, набежать.
Напарстак *м.*—наперсток.
Напаскудзіць—насквернить.
Напаткаць—встретить, напасть.
Напачатак, чатку—сперва, сначала.
Наперад—вперёд, наперёд.
Напёрла—*дзс.* *безас.*—приспичило (*Напёрла жаницца*. З. Б. На зач. гон. 82 ст.).
Наперстаўка *ж.*—наперстянка (*бот.* *Digitalis L.*). НТ^б.
Наперш—во-первых.
Напеў *м.*—напев.
Напілаваць *што*—1) напилить; 2) надрезать пилой.
Напілованы, лаваны—напиленный; надпиленный.
Напільнік *м.*—напилок.
Напінаць, напнуць *што*—напьяливать, лить.

Напірацца, перціся на што— настаивать, настоять (на чем).

Напіраць, наперці на што— напирать, напереть.

Напіс м.—см. надпіс.

Напісаць што— написать; надписать.

Напісы м. мн.—письмена. НТ₂.

Напіхаць, хнуць што— напихивать, хнуть; набивать, -бить.

Напластаньне м.—наслоение, напластование НТ₅.

Напластацца—наслоиться, напластоваться.

Напнуць што—насунуть, надеть.

Напой м.—питье, напиток.

Напорам—насильно.

Напочат—наманер, на початок.

Направа ж.—1) направление; 2) исправление, починка.

Напрадвесні—в начале весны.

Напракудзіць—напроказничать.

Напрануць што—надеть.

Напранакаваць што—напророчить.

Напрасьцень—напрямик.

Напраўлены—починенный, исправленный.

Напрацавацца—наработаться.

Напраціўку—насупротив.

Напружана, джана—напряжено, интенсивно.

Напружанасьць, джанасьць ж.—напряженность, жение; интенсивность. НТ₄.

Напружаньне, джаньне н.—напряжение; тургор. НТ₆.

Напружаны, джаны—напряженный, интенсивный.

Напружваць, джваць што—напрягать,

Напрыймацца чаго—натерпиться.

Напрыклад, лад—например.

Напрыкраць, напрыкрыць каму—досаждать, досадить; надоедать, надоесть.

Напрыяць каму—поусердствовать.

Напса—какого черта.

Напугацца—опиться, напиться в излишестве.

Напуджаны—напуганный.

Напудзіць каго—напугать.

Напухаць, напухнуць—опухать, опухнуть.

Напханы—напиханный.

Напхаць што—напихать.

Напхнуты—насунутый, надвинутый.

Напыкацца—накуриться (табаку).

Напытваць, таць каго—наспрашивать, наспросить.

Напышлы—напыщенный. НТ₂.

Напышыцца—надуться, зачваниться.

Напэўна—наверное.

Напэчкаць што—напачкать, испачкать.

Напяваць, напяяць што—напевать, напеть.

Напярэдадні—накануне.

Напярэсьцікі—напрямки (ср. нацянькі).

Наравісты—нравный, упрямый, капризный, привередливый.

Нарагатацца з чаго—нахохотаться.

Нарада ж.—совещание, конференция.

Нараджальнасьць ж.—рождаемость.

Нараджацца, дзіцца—рождаться, родиться.

Нараджаць, дзіць каго—рождать, -дить.

Нараджэнец м.—новорожденный.

Нараджэньне н.—рождение.

Нараены—насоветованный.
Нараіць што—насоветовать.
Нараканьне н.—нарекание, упрек.
Наракаць—нарекать, роптать.
Нарап м.—мелкий пушной снежок.
Нарастаньне н.—нарастание.
Нарастаць, нарасьці—нарастать, -сти.
Нарасьцень м.—нараст.
Наробіць што—наделать.
Нароблены—наделанный.
Нарог м.—лемех, сошник.
Народазнаўства н.—народоведение. НТ₃.
Народніцкі—народнический. НТ₂.
Народніцтва н.—народничество.
Нарожнік м.—наугольник.
Нарожны—угловой, наугольный.
Нарозна—врозь.
Нарокам—1) шутя, в шутку; 2) нарочно.
Наруга ж.—1) надругательство; 2) перебор, упрямство.
Наругацца з каго—надругаться, надсмеяться, сделать что-л. на перебор.
Наруньваць, ніць—покрываться молодой зеленью; давать побегу.
Нарьнуць—нахлынуть.
Нарыс м.—начертание, изображение, очерк, схема, эскиз, этюд. НТ₂.
Нарысаваць што—нарисовать, изобразить.
Нарыхтаваньне н.—наготовка.
Нарыхтавацца да чаго—приготовиться.
Нарыхтаваць што—наготовить, приготовить.
Нарыхтованы—приготовленный, наготовленный.
Нарыца ж.—норка (зверёк).

Нарыштаваць што—настлать.
Нарэшце—наконец.
Насакатацца—накудахтаться, накрутиться.
Насаладзіць што—насолить.
Насаліць што—насолить.
Насамперад—прежде всего.
Наспраўды—действительно, поистине.
Насараміць каго—обесчестить, обругать, осрамить.
Насароміцца—насрамиться.
Насароміць—насрамить.
Насаты—восастый, длинноносый.
Насач м.—длинноносый.
Насаволіць—нашалить.
Насельнік м.—житель. НТ₃.
Насельніцтва н.—население. НТ₃; жители.
Насенны—семенной (*Насенныя расьліны*. НТ₆).
Насеньне н.—семя, семена.
Насеньнік м.—семенник. НТ₆.
Насердавацца—назлиться, насердиться.
Насілу—насилу, едва-едва.
Наскардзіцца—нажаловаться.
Наскась—наискось.
Насквараны—нажаренный.
Наскварыць што—нажарить, натопить.
Наскнараны—выклянченный.
Наскнарыць што—выклянчить, выпросить.
Наскок м.—набег, налёт, нападение.
Наскокам—сналёту, неожиданно, внезапно.
Наскрабаць што—начесать, нацарапать.
Наскубаны—надранный.
Наскубаць што—надрать.
Наскумаць каго—надрать кого за волосы, нарвать.
Наскурны—накожный.
Насланьне н.—наслание, порча.

Насланяцца, -ніцца — наклоняться, -ниться.

Наслухацца *чаго, каго*, — наслушаться.

Насмажаны — нажаренный.

Насмажыць *што* — нажарить (*ср. смажыць*).

Насмактацца *чаго* — напиться, насосаться.

Насмарга *ж.* — насморк.

Насморганы — надёрганный.

Насморгаць *што* — надёргать (*ср. смаргаць*).

Насмуродзіць — навоныть, напустить смраду.

Насос *м.* — воспаление нёба у лошадей. МГ.

Наспа — *ж.* насыпь, верх; излишек, прысыпка.

Наста *ж. ўл.* — Настя, Настасья.

Настаўнік *м.* — учитель.

Настаўніца *ж.* — учительница.

Настаўніцкі — учительский.

Настаўніцтва *н.* — учительство.

Настой *м.* — настой, отстой.

Настойваньне *н.* — настаивание.

Настойваць, настаяць *што* — настаивать, настоять.

Настойлівы — настойчивый. БГ.

Настольнік *м.* — 1) нахлебник; 2) скатерть.

Настольніца *ж.* — нахлебница.

Настольны — столовый, затрапезный.

Настра́вы — полный настрою. Я. Кол. НЗ, 230 ст.

Настрашыць *каго* — настрашать, напугать, терроризировать.

Настрой *м.* — настройение (духа). НТ₁.

Настройваньне *н.* — настройивание.

Настройваць, -роіць *каго* — настраивать, роить.

Настругаць *што* — настрогать.

Настукатацца, -таць — настучаться, -чать.

Настулька *ж.* — настурция, жеруха (*бот. Nasturtium V. Br.*) НТ₆.

Наступ *м.* — наступление.

Наступаваць, -паць — наступать, последовать; наследовать

Наступальны — наступательный.

Наступнік *м.* — наследник, преемник.

Наступны — следующий, последующий, преемственный.

Наступства *н.* — преемство, преемственность.

Настыглы — настывший, остывший.

Настыгнуць — остыть, выстыть, охладеть.

Насуканы — насученный.

Насукаць *што* — насучить.

Насулар — вопреки, наперекор.

Насупіцца — надуться.

Насуплены — надутый.

Насуплівасьць *ж.* — надутость. НТ₂.

Насупраціў — напротив, вопреки, наперекор.

Насурочаны — изуроченный, сглаженный.

Насурочыць *каго* — изурочить, сглазить.

Насустрач, -рэчу — навстречу.

Насыпка *ж.* — насыпка, насыпание.

Насыць *ж.* — насыщение.

Насычанасьць *ж.* — насыщенность.

Насычаны — насыщенный.

Насычацца, насыціцца — насыщаться, насытиться.

Насычаць, насыціць *каго* — насыщать, насытить.

Насьвяткавацца — напраздноваться.

Насьвяціцца *вачыма* — насрамиться.

- Насьледаваньне** *н.* — подражание.
- Насьледаваць** *каму* — 1) подражать; 2) наследовать.
- Насьледак** *м.* — наследник.
- Насьледзьдзе** *н.* — наследие.
- Насьледкавы** — наследственный.
- Насьледнасьць** *ж.* — наследственность.
- Насьледны** — наследственный.
- Насьлепа** — слепо, без размышления.
- Насьмех** *м.* — насмешка; *прс.* — шутя.
- Насьмешны** — насмешливый.
- Насьмявацца, мяхацца** *з каго* — надсмехаться (над кем).
- Насьцебаны** — высеченный, отхлестанный.
- Насьцебаць** *каго* — высечь, отхлестать.
- Насьценны** — настенный.
- Насьціл** *м.* — настил; покров (*Насьціл сьнегавы*. НТз).
- Насякаць, насячы** *што* — насекачь, сечь; нарубаць-бить.
- Нат** (*на'т*) — сокращение *нават*.
- Натапырыцца** — надуться, нахохлиться.
- Натарус** *м.* — нотариус.
- Нататка** *ж.* — заметка.
- Натаўп** *м.* — накопление; толпа, куча.
- Наторкнуць** *што* — насунуть, надвинуть.
- Натоўпны** — многочисленный. НТз.
- Наточаны** — налитый, нацеженный.
- Наточваць, натачыць** *што* — наливать, лить; нацеживать, -дить.
- Натрапляцца, натрапіцца** — попадаться, попасться.
- Натрапляць, трапіць** *на што, на каго* — случайно находить, напасть на кого.
- Натрудзіць** *каго* — потревожить.
- Натрушаны** — насоренный, насыпаный, натрясенный.
- Натрушваць, натрусіць** *што* — насаривать, насорить; насыпать, натрясти.
- Натуга** *ж.* — напряжение, усилие.
- Натужна** — напряженно, усиленно, с усилием.
- Натура** *ж.* — 1) природа; 2) характер, упрямство.
- Натуральна, ны** — естественно, -ный.
- Натуральнасьць** *ж.* — естественность.
- Натурбавацца** — набеспокоиться, измучиться хлопотами.
- Натурбаваць** *каго* — натревожить, обеспокоить, измучить хлопотами.
- Натурлівы, рысты** — своенравный, упрямый, капризный.
- Натурыцца** — своенравничать, упрямиться.
- Натурыць** *каго* — портить характер (у кого).
- Натха** *ж.* — вонь.
- Натханьне** *н.* — внушение, наущение.
- Натхненны** *прм.* — вдохновленный.
- Натхненье** *н.* — вдохновение.
- Натхніць** *каго* — вдохновить.
- Натыхацца, натхацца, натхнуцца** *чаго* — набираться, -браться духа, запаха.
- Наўвеце** — на-примете.
- Наўда** *ж.* (*літ.* *pauda* — мелкая монета) — велика важность (насмешливо).
- Наўдачу** — на-счастье; едва-ли.
- Наўды** — неувидительно, нечему удивляться. МГ.
- Наўздагон** — вдогонку.
- Наўзмах** — наотмашь.
- Наўзнак** — навзничь.
- Наўзрок** — на вид, по виду; на глаз.

Наўзрыд—навзрыд.
 Наўкола — вокруг, около (ср. навакол).
 Наўкольнік *м.*—циркуляр. НТ₂.
 Наўкольны—окрестный, окружающий.
 Наўкось—наискось.
 Наўлечка *ж.*—наволочка.
 Наўмысны—умышленный, намеренный.
 Наўмысля—умышленно, намеренно.
 Наўпроці—против, напротив.
 Наўскась—наискось.
 Наўскач—вскачъ.
 Наўсыцяж—цугом, гуськом.
 Наўцекі—наутёк, бегом.
 Наўсюдна—повсюду, везде.
 Наўчаньне *н.*—*см.* навучаньне.
 Наўчацца, чаць—*см.* навучацца, чаць.
 Нафарбаваны, бованы — накрашенный.
 Нафарбавацца—накраситься.
 Нафарбаваць *што*—накрасить.
 Нафта *ж.*—горное масло, нефть.
 Нафтавы—нефтяной.
 Нахаба *ж.*—1) напасть, неприятность; 2) наглость.
 Нахабны—нахальный, наглый.
 Нахаваць *што*—напрягать.
 Нахапацца *чаго*—нахвататься.
 Нахапаць *чаго*—нахватать.
 Нахватацца *чаго* — нахватать чего вдоволь.
 Нахіл *м.*—наклон, уклон.
 Нахілены—наклонный; наклоненный, склоненный.
 Нахіленьне *н.*—наклонение.
 Нахільнасьць *ж.*—склонность. НТ₁.
 Нахільны—склонный.
 Нахіляцца, ліцца да *чаго* — наклоняться, ниться; склоняться, ниться.
 Нахіляць, ліць *што, каго*—наклонять, нить; склонять, нить; нагибать, гнуть.

Нахлястаць *каго*—нахлестать.
 Нахмарыцца — покрыться тучами (о небе).
 Нахованы—напряганный.
 Наход *м.*—нашествие, стечение, скопление.
 Нацёк *м.* — натёк; сталактит. НТ₃.
 Нацёклы—опухлый.
 Націн *м.*—надруб.
 Націна *ж.*—ботва, огородная зелень.
 Націнаць, нацяць *што*—надрублять, бить.
 Націск *м.*—натиск; акцент, ударение.
 Націскны—ударяемый (звук).
 Націскаць, націснуць *што*—нажимать, нажать.
 Нацкаваць *каго*—науськать.
 Нацмокацца — 1) насосаться; 2) нацеловаться.
 Нацмыгаць—набегать (*Нацмыгаць хваробу*).
 Нацыркаваць, каць *што* — надаивать, надоить.
 Нацыяналізаваць *што*—национализировать.
 Нацягаць, гнуць *што*—натягивать, натянуть.
 Нацягнены, гнуты — натянутый.
 Нацянькі—напрямик.
 Нацярпецца—натерпеться.
 Нацяты—надрубленный.
 Нацяць—*см.* націнаць.
 Начапіць *што*—нацепить, навесить.
 Начапіцца — нацепиться, пристать к кому.
 Начапурыцца—приодеться, прихорошиться.
 Начараваць *што* — наколдовать, наворожить.
 Начмуціць *каго* — одурить, омрачить.
 Начос *м.*—начёс, садно.

Начоўкі ж. мн.—корыто для стирки белья (*ср. ночвы*).
Начы (на вочы)—на глаза.
Начыкрыжыць—нарезать ломтиками (хлеб).
Начыньне н.—орудие, прибор.
Начырванеца—накраснеться от стыда.
Начытаны—начитанный. НТ₂.
Начэплены—нацепленный, навешенный.
Нашаткаваць—нашинковать (капусту).
Нашкліць што—застеклить.
Нашкодзіць каму—навредить.
Нашмарованы—смазаный.
Нашмароваць што—смазать чем-либо жирным.
Нашмульгаць што—натереть до садна.
Нашпігаваць што—нашпиковать.
Наштурханы—набросанный.
Наштурхаць што—1) набросать; 2) натолкать.
Нашча—натошак.
Нашчарбіць што—назубрить.
Нашчыцца—есть натошак.
Нашчэпка ж.—трещина, отломок.
Нашчэплены—надколотый.
Нашчэпліваць, шчапіць што—надкалывать, надколоть.
Нашчэрбка ж.—назубринка, трещинка.
Наяве—на глазах.
Наяўны—очевидный, наличный.
Наяўнасьць ж.—наличность.
Неабачліва—неосмотрительно.
Неабачлівасьць ж.—неосмотрительность.
Неабсяжнасьць ж.—необ'ятность.
Неабсяжны—необ'ятный.
Неабходнасьць ж.—необходимость. НТ_{2,4}.
Неабходны—необходимый.

Неабычайлівы, чайны—необыкновенный; **чайны характар**—безразличный характер. НТ₄.
Неадкладны—безотлагательный.
Неадкуль—не откуда.
Неадменна, ны—непременно, -ный.
Неадмоўна, ны—безотговорочно, -ный.
Неадпаведна, ны—несоответственно, -ный.
Неадпакутна—нераскайно.
Неадпакутны—неотмолимый.
Неадпусна, ны—непростительно, -ный.
Неадукаваны—необразованный.
Неадхільна—неотвратимо, неизбежно.
Неадхільнасьць ж.—неотвратимость, неизбежность.
Неадхільны—неотвратимый, неизбежный.
Неадчэпна—неотступно, безотвязно.
Неадчэпны—неотступный.
Неазначальнасьць ж.—неопределимость.
Неазначальны—неопределимый.
Неазначанасьць ж.—неопределенность.
Неазначаны—неопределенный.
Неасьцярога ж.—неосторожность.
Неасьцярожна—неосторожно.
Неасьцярожны—неосторожный.
Неахайна—неопратно.
Неахайнасьць ж.—неопрятность, неряшливость.
Неахайны—неопрятный, неряшливый.
Неахвота ж.—неохота.
Неба н.—небо.

Нѣба *н.*—небо.

Небарака *аг.*—бедняга.

Небарачка *аг.*—бедняжка.

Небаскляпеньне *н.*—небосвод.

Небасхіл *м.*—небосклон.

Небыль *ж.*—небылица.

Небясьпечна—опасно, небезопасно.

Небясьпечнасьць, пека *ж.*—опасность.

Небясьпечны—опасный, небезопасный, ненадежный.

Невідавочны—неочевидный. НТ₁.

Невук *м.*—неуч, невежа.

Невыражальны—невыразимый.

Невыстарчальнасьць *ж.*—недостаточность. Яз. Лёс. Км.

Невядома—незнаемо, тайно (*ср. няведама*).

Невядомасьць *ж.*—незнание, неопытность.

Невялікі—невеликий, небольшой.

Невялічкі—маленький, крохотный.

Негасьцінна, -ны—негостеприимно, -ный.

Недабачваць, -чыць што, каго—просматривать, -мотреть.

Недабачлівасьць *ж.*—близорукость.

Недабачлівы—близорукий.

Недабор *м.*—недобор, недоимка.

Недаборачны—недоимочный.

Недаборкі (недабіркі) *м. мн.*—недобор, остаток.

Недаведзены—недоказанный.

Недаверак *м.*—диссидент.

Недаверка *ж.*—диссидентка.

Недаверліва, -вы—недоверчиво, -вый.

Недаворак *м.*—недопашка. Ц. Гарт. СЦ., 151 ст.

Недагарак *м.*—огарок, окурок.

Недагляд *м.*—недосмотр, просмотр.

Недададзены—недоданный.

Недазволена, -ны—непозволительно, -ный.

Недаказ *м.*—многозначие (*грам.*); недомолвка.

Недалетак *м.*—недоросль.

Недалік *м.*—недочет.

Недалічаны—недосчитанный.

Недалічвацца, -чыцца чаго—недосчитываться, -таться.

Недалужнік *м.*—калека, слабосильный.

Недалужны—слабосильный, незадачливый.

Недапека *ж.*—недоучка.

Недапечаны—1) недопеченный; 2) недоученный, недолёкий, глуповатый.

Недаплата, тка *ж.*—недоплата.

Недарэчы—некстати, невпопад.

Недаробка *ж.*—недоделка.

Недароблены—недоделанный.

Недарэка *м.*—1) межумок; 2) заика.

Недарэчнасьць *ж.*—абсурд, бессмыслица, нелепость НТ_{1,4}.

Недарэчны—бессмысленный, нелепый.

Недаседак *м.*—недосиженный цыплёнок.

Недасказ *м.*—умолчание. НТ₂.

Недасканаласьць, льнасьць *ж.*—несовершенство.

Недасканалы, -льны—несовершенный.

Недастача *ж.*—недостаток.

Недасьпеласьць *ж.*—недозрелость.

Недасьпелы—недозрелый.

Недасяжнасьць *ж.*—недостижимость.

Недасяжны—недостижимый.

Недатыка *аг.*—недотрога.

Недаўмека *м.*—неумелый, неспособный. МГ.

Недахват *м.*—недостаток.

Недачуваньне *н.*—недослышка, слабый слух.
Недачуваць, чуць — недослышивать, шать.
Недзе—где-то (*ср.* *нейдзе*).
Нежаданы—нежеланный.
Нежаданьне *н.*—нежелание.
Незабаўна—немедленно.
Незабаўны—немедленный.
Незабываны, -бытны—незабвенный, незабываемый.
Незайздросна—независтливо.
Незайздросны, -сьлівы—независтливый.
Незалежнасьць—независимость.
Незалежны—независимый.
Незаменнасьць *ж.*—незаменимость.
Незаменны—незаменимый.
Незаможны—бедный, несостоятельный, неимущий.
Незаплямлены—незапятнанный.
Незачэпны—неприкосновенный.
Незважаць каго—относиться без уважения (к кому).
Нездавальняюча, -чы—неудовлетворительно, ный.
Нездаволенасьць *ж.*—неудовольствие.
Нездаволены—недовольный.
Нездалёк—невдалеке.
Незла—довольно хорошо.
Незласьлівы—незлобный.
Незлы—довольно хороший.
Незнаёмец *м.*—незнакомец.
Незнаёмы—незнакомый.
Неразумела—неясно, непонятно.
Неразумеласьць *ж.*—неясность, непонятность.
Неразумелы—неясный, непонятный, невразумительный.
Нейдзе—*см.* *недзе*.
Нейкі—какой-то, некоторый.
Нейчы—чей-то.

Некалі—когда-то, когда-нибудь; некогда.
Некалькі—несколько.
Некальства *н.*—недосуг, отсутствие времени.
Некарысна—бесполезно, невыгодно.
Некарыснасьць *ж.*—бесполезность.
Некарысны—бесполезный, невыгодный.
Некаторы—некоторый.
Некаханы—нелюбимый.
Некрут *м.*—рекрут (*вульгаризм*)
Некрышталёвы—аморфный.
НТ^ь.
Некуды—1) некуда; 2) куда-то.
Нелад *м.*—беспорядок.
Нельга—нельзя.
Немагчыма, -мы—невозможно, -ный.
Немарасць *ж.*—безотрадное чувство.
Немарач *ж.*—непроходимое место, дебри.
Немасьць *ж.*—немота.
Немілагучнасьць *ж.*—неблагозвучие, какофония. НТ₂.
Немілагучны—неблагозвучный.
Немерач *ж.*—*см.* *немарач*.
Немец *м.*—немой; германец.
Ненадзейнасьць *ж.*—ненадежность.
Ненадзейны—ненадежный.
Неналежа—ненадлежаще, не по принадлежности.
Неналежны—ненадлежащий, несоответственный.
Ненатуральна, -ны—нестественно, -ный.
Непацскны—неударяемый (звук).
Непабожна—люто, немилосердно.
Непабожнасьць *ж.*—лютость, немилосердие.
Непабожны—лютый, немилосердный.

Непавадна—неприманчиво.
Непавадны—неприманчивый, непривлекательный.
Непаварацень м.—неповоротливый, увалень.
Непаваротны—неповоротливый.
Непавінна—безвинно, без вины.
Непавінны—безвинный, невинный.
Непавольны—безвольный, подвластный.
Непадзельна—неделимо.
Непадзельнасьць ж.—неделимость.
Непадзельны—неделимый.
Непадзгласць ж.—неподчиненность.
Непадобна—1) несходно, неподобно; 2) невероятно; 3) неприлично, несвойственно.
Непадобнасьць ж.—1) несходство, несходность; 2) невероятность; 3) неприличие.
Непадобны—1) несходный, неподобный, гетеронимный (*Непадобныя вобразы*. НТ₁); 2) невероятный; 3) неприличный, несвойственный.
Непажытачна—без пользы.
Непажытачны—бесполезный.
Непаказны—непоказываемый, тайный.
Непакой м.—беспокойство.
Непакорны—непакорный, упрямый.
Непамерна,-ны—чрезмерно,-ный.
Непамыльна—безошибочно.
Непамыльнасьць ж.—безошибочность, непогрешимость.
Непамыльны—безошибочный, непогрешимый.
Непапраўнасьць ж.—неправильность.
Непапраўны—непоправимый.
Непалсаваны—неиспорченный.
Непарадак м.—беспорядок.

Непаразуменьне н.—недоразумение. НТ₂.
Непарнапёркаваты—непарноперистый (лист) НТ₆.
Непараўнаны—несравнимый.
Непарушна—ненарушимо.
Непарушнасьць ж.—ненарушимость, незыблемость.
Непарушны—ненарушимый, незыблемый, неприкосновенный.
Непаслушэнства н.—непослушание.
Непасядальоўна,-ны—непоследовательный.
Непатомны—не имеющий потомства.
Непатрэбшчына ж.—ненужная вещь.
Непатрэбна—ненужно, не необходимо.
Непатрэбны—ненужный, лишний.
Непахібнасьць ж.—безошибочность, непогрешимость.
Непахібны—безошибочный, непогрешимый.
Непацешна,-ны—неутешительно,-ный.
Напачціва—непочтительно, неучтиво.
Непачцівасьць ж.—неучтивость, непочтительность.
Непачцівец м.—невежа, неучтивый.
Непачцівы—неучтивый, невежливый, непочтительный.
Непачэсна,-ны—бесчестно, непочестно,-ный.
Неперамагальна,-раможна—непобедимо; непреодолимо.
Неперамагальны,-раможны—непобедимый, непреодолимый.
Неперарыўны—непрерывный (*Неперарыўны дроб*. НТ₁).
Неправаловы—няправільны.
Непраказы—непролазны.

- Непраўдзіва**—несправедливо, лживо.
- Непраўдзівы**—несправедливый, неверный, ложный; неискренний, поддельный.
- Непраходны**—непроходимый.
- Непрыяцель м.**—неприятель, враг.
- Непрыяцельскі**—неприятельский, враждебный.
- Неразарваны**—неразрывный.
- Неразважна, -ны**—нерассудительно, -ный.
- Неразень, м.**—серая утка (*Anas strepera*).
- Неразлучны**—неразлучный, неотделимый.
- Нераст м.**—время метания икры.
- Нераставаць**—метать икру.
- Нерат м.**—невод.
- Нерашуча, -чы**—нерешительно, -ный.
- Неспраўдны**—недействительный.
- Несапаваны, -сапсуты**—неиспорченный.
- Несканчоны**—нескончаемый, бесконечный.
- Неслух м.**—ослушник.
- Нескарачальны**—несократимый. НТ₁.
- Неспадзейны, -дзеўны, -дзяваны**—неожиданный, нечаянный.
- Неспадзеўка ж.**—неожиданность, сюрприз.
- Неспакой м.**—см. **непакой**.
- Нестарэнна**—нестарательно, без старания.
- Нестарэнны**—нестарательный.
- Несумяшчальнасць ж.**—несовместимость.
- Несумяшчальны**—несовместимый. НТ₁.
- Несхаць, —нехота** (*Несхаць жавала Ц. Гарт. С. Ц. 40 с.*).
- Несьвядома, -мы**—несознательно, -ный.
- Нетактна**—открыто, без утайки.
- Нетактоўна, ны**—нетактично, -ный.
- Нетракапальны**—горнопромышленный; -ная **прамысловасьць**—горная промышленность. НТ₃.
- Нетры ж. мн.**—1) дебри; 2) недра (земли). НТ₃.
- Неўзабаве**—1) скоро, немедленно; 2) не за долго.
- Неўзаметкі**—незаметно.
- Няўласцівы**—несвойственный, несобственный.
- Неўляклівы**—непугливый, бесстрашный.
- Неўраджайнасць, -длінасць ж.**—неурожайность.
- Неўраджайны, -длівы**—неурожайный.
- Неўразуменье н.**—недоумение. НТ₁.
- Нехаця**—нехотя, неохотно.
- Нехта**—некто.
- Нецьвярозасць ж.**—нетрезвость.
- Нецьвярозы**—нетрезвый.
- Нецярпліва**—нетерпеливо.
- Нецярплівасць ж.**—нетерпеливость, нетерпение.
- Нецярплівы**—нетерпеливый.
- Нечакана, -ны**—неожиданный.
- Нечаканка ж.**—неожиданность.
- Нечапаны**—девственный.
- Нешляхетнасць ж.**—неблагородство.
- Нешляхетны**—неблагородный.
- Нешпар м.**—вечерня (ср. лат. *vesper*).
- Нешта**—ничто.
- Неяк**—нет способа, никак.
- Неякі**—см. **нейкі**.
- Ніадкуль**—ниоткуда.
- Ніадсюль**—ниоткуда.
- Ні-а-ні**—совершенно ничего.

Нібы—будто, как будто, будто-бы.
Нібы-вось ж.—ложная ось. НТ₆.
Нібы-плод м.—ложный плод. НТ₆.
Нібы-топаз м.—ложный топаз. НТ₅.
Нібыта—как будто-бы.
Ніводны—ни единый.
Нівошта—никуда; никак.
Ні-да-чога—никуда, ни к чему.
Ніжнік м.—валет.
Ніжэй прс. в. ст.—ниже.
Ніжэйказаны—нижесказанный.
Ніжэйпаказаны—нижеуказанный.
Ніжэйпамянны—нижеупомянутый.
Ніжэйпрыточаны—нижеприведенный.
Ніжэйшы прм. в. ст.—высший, нижний.
Нізавіна ж.—низовье. НТ₃₋₅.
Нізавы—низовой. НТ₅.
Нізанка ж.—связка, нанизка.
Нізаньне н.—нанизывание.
Нізаць што—низать, нанизывать.
Нізашта—ни за что; никак.
Нізіна ж.—низменность. НТ₃₋₅.
Нізінавы—низменный.
Нізка ж.—низанка.
Нізкавокасьць ж.—близорукость. НТ₄.
Нізкае вока—близорукий глаз. НТ₄.
Нізкі—низкий; кі на вочы—близорукий. НТ₄.
Нізюткі—низёхонький.
Нікаліва—нисколько (*Ня любіць нізваньня, нікаліва* Ц. Гарт. Ц. 52 ст.).
Нікагенька, гусенька—решительно никого.
Нікбіць каго—губить, уничтожать.
Нікога—род. пад. от ніхто.

Ніколі—никогда.
Ніколечкі—нимало.
Ніколькі—нисколько.
Нікому—дат. п. от ніхто.
Нікроплі—никапельки, нисколько.
Нікрошкі—нимало.
Нікс м.—серно-кисловатый цинк.
Нікуды—никуда.
Нікчэмна—ничтожно.
Нікчэмнасьць ж.—ничтожество, пошлость. НТ₂.
Нікчэмны—ничтожный, пошлый. НТ₂.
Ніт м.—1) железный болт; 2) часть ткацкого станка.
Нітаваньне н.—паяние.
Нітаваць што—паять, припаять.
Нітка ж.—нить.
Ніхто—никто.
Ніц—ничком, навзничь.
Ніцаваньне н.—переворачивание на изнанку.
Ніцаваць што—перелицовывать.
Ніцы—скрытный, хитрый, лукавый; поникший. НТ₆.
Нічагенька, гутка—нисколько.
Нічога—род. пад. от нішто.
Нішто—1) ничто; 2) кое-как; 3) ничего себе, не мешает.
Нішчымны—1) не приправленный. (*Нішчымны хлеб*. Нк); 2) пустой (*Нішчымны колас-сіраціна*. Я. Кол. НЗ.).
Нішчыць каго—уничтожать.
Ніяк—никак, никоим образом.
Ніякі—никакой.
Ніякавата—не по себе, не удобно (*Ніякавата было глядзець*. Ц. Гарт. СЦ. 60 ст.).
Новапрыбылы—новоприбывший, новоприезжий.
Новатвор м.—неологизм. НТ₂.
Новы—новый.

Новы радок—красная строка, абзац. НТ₂.

Пожны ж. мн.—см. **Нажніцы**.

Ножазубнік м.—цанклодон. НТ₅.

Норавы м. мн.—нравы. НТ₃.

Пораў м.—нрав, обычай.

Носар м.—носач.

Ноўшы прм. в. ст.—более новый.

Ноч ж.—ночь.

Ночвы ж. мн.—корыто для стирки белья (ср. *начоўкі*).

Ноч-пры-ноч—еженошно.

Ну выкл.—ну (понуждение); вот (утверждение).

Нуда ж.—1) тошнота; 2) тоска, скука.

Нудзіца—тосковать, скучать; чувствовать тошноту.

Нудзіць дзс. безас.—тошнит.

Нудна—скучно, тоскливо.

Нудны—скучный, тоскливый.

Нудосна—грустно, печально.

Нудосны—грустный, печальный.

Нудота ж.—тошнота.

Нузданье н.—взнуздание.

Нуздаць каго—взнуздывать.

Нура ж.—1) изнурение; 2) тоска.

Нурыца—изнуряться, мориться, тосковать.

Нурыць каго—изнурять, морить.

Нутка выкл.—ну-ка! (побуждение).

Нутраземны—внутриземный, эндогенный. НТ₅.

Нутро н.—внутренности, живот.

Нутрэц м.—имеющий внутри одно яйцо.

Ныдвіць—изнывать, чахнуть.

Ныднік м.—скряга.

Ныранье н.—ныряние.

Ныраць—нырять.

Нырка ж.—почка (анатом.).

Ныркаваты—почковидный. НТ₆.

Нырпаліць—шнорить.

Нырэц м.—нырок (утка).

Ныць—ныть, изнывать.

Ныцьце н.—нытье.

Нэндза ж. (польск. *pendza*)—нужда.

Нэрв м.—нерв.

Нэрвовы—нервный; **вы ад-ростак**—нервный отросток; **вы канчатак**—окончание нерва; **вая каморка**—нервная клетка; **вая матэрыя**—нервное вещество. НТ₁

Нэрпа ж.—тюлень (*Phoca*).

Нэўрон м.—нейрон. НТ₁.

Нэўтральны—нейтральный. НТ₁.

Нюх м.—нюх, обоняние. НТ₁.

Нюхальны—обонятельный.

Нюханье н.—нюхание.

Нюхацца з кім—обнюхиваться, стакиваться.

Нюхаць што—нюхать, обонять.

Нябачна—невидно.

Нябачны—невидный, незаметный; незначительный, незаметный.

Нябескі, скавы—светло-лазуревый.

Нябог м.—приятель, любезный, родственник.

Нябога ж.—любезная, приятельница, родственница.

Нябожчык м.—покойник.

Нябожчыца ж.—покойница.

Нябожчыцкі, шчычы—покойничий.

Нябылы—небывалый, не бывший.

Нябыцьце н.—небытие.

Няведама—неизвестно (ср. *невядома*).

Няведанье н.—неведение, незнание.

Нявера ж.—неверие, безверие.

- Няверны** — неверный, неверующий.
Няверства *н.* — безверие.
Нявеста *ж.* — 1) невеста; 2) молодая женщина.
Няветла, лiва — неприветливо.
Няветласыць, лiвасыць *ж.* — неприветливость, невежливость.
Няветлы, ветлiвы — неприветливый, невежливый.
Нявідалы — диковинный.
Нявідучы — слепой.
Няволіць каго — неволить, принуждать.
Нявольнік *м.* — невольник, раб.
Нявольніца *ж.* — невольница, рабыня.
Нявольніцтва *н.* — рабство.
Нявольніцкі, нічы — невольничий, рабский.
Няволя *ж.* — неволя, принуждение.
Нявыгойлiвасыць, гойнасыць *ж.* — неизлечимость.
Нявыгойлiвы, гойны — неизлечимый.
Нявызначаны — неопределенный, неясный.
Нявыказаны — невысказанный.
Нявымерны — неизмеримый, иррациональный (*Нявымерны лік*. НТ₁).
Нявымоўна — 1) невыразимо, неиз'яснимо; 2) непритязательно.
Нявымоўны — 1) неиз'яснимый, невыразимый; 2) непритязательный.
Нявыразна, ны — невнятно, ный невыразительно, ный.
Нявыразнасыць *ж.* — невнятность, невыразительность.
Нягiдлiвасыць *ж.* — небрезгливость.
Нягiдлiвы — небрезгливый.
Нягнутокi — негибкий.
Нягода *ж.* — непогода, ненастье.
- Нядбала** — нерадиво, небрежно, беззаботно.
Нядбаласыць *ж.* — нерадивость.
Нядбалы — нерадивый, небрежный.
Нядбальства, баньне *н.* — нерадение, небрежность.
Нядзейны — недейтельный, неактивный.
Нядзельны — воскресный.
Нядзеля *ж.* — 1) воскресенье; 2) неделя.
Нядоiмка *ж.* — недоимка.
Нядоiмны — недоимочный.
Нядоля *ж.* — недоля, неудача.
Нядосыць — недовольно.
Нядоўга, гi — недолго, гий.
Нядошлы — хворый, больной.
Нядужы — слабосильный, больной.
Нядужаць — болеть.
Няёмка — неловко, неудобно.
Няжывы — неживой, неодушевленный.
Нязбытна, ны — несбыточно, ный.
Нязважна, ны — неуважительно, ный.
Нязвычайна — необычно.
Нязвычайны — необычный, небыкновенный, чрезвычайный; несносный.
Нязгода, днасыць — несогласие.
Нязгодна, ны — несогласно, ный.
Нязграбна — нескладно, грубо, нечисто.
Нязграбнасыць *ж.* — нескладность, неуклюжесть, грубость.
Нязграбны — нескладный, неуклюжий, грубый.
Нязграй *м.* — неряха.
Нязграя *ж.* — неряшливая женщина.
Няздатнасыць *ж.* — неспособность, неловкость.

Няздатны — неспособный, неловкий,
Няздольнасьць ж. — няздатнасьць.
Няздольны — няздатны.
Нязломак м. — крепыш.
Нязломны — крепкий, несокрушимый, ненарушимый.
Нязмога ж. — бессилие.
Нязнайка аг. — незнающий, -щая.
Нязнаны — незнаемый, неизвестный.
Нязначачы — незначащий (*Нязначая цыфра. НТ₁*).
Нязначна — незначительно, неприметно.
Нязначнасьць ж. — незначительность, неприметность.
Нязначны — незначительный, неприметный, незаметный.
Нязручна — не с руки, неудобно, неловко.
Нязручны — несподручный, неудобный.
Нязрушаны — нетронутый.
Нязыскны — бесприбыльный, бездоходный.
Нязычліва — неусердно, недоброжелательно.
Нязычлівасьць ж. — неусердие, недоброжелательство.
Нязычлівы — неусердный, недоброжелательный.
Нязьлічона — без счету, неисчислимо.
Нязьлічоны — бессчетный, неисчислимый.
Нязьменна, ны — неизменяемо, -ный.
Нязьмерна — без меры.
Нязьмернасьць ж. — неизмеримость.
Нязьмерны — неизмеримый.
Нязьмігутна — не мигая. (*Нязьмігутна глядзеў. Ц. Гарт. СЦ., 9 ст.*).
Няйначай, чы — не иначе.

Няйстотны — несущественный.
Някруткасьць ж. — неловкость.
Някруткі — неловкий.
Няласка ж. — немилость.
Няласы — нелакомый.
Нялёгка — нелегко.
Нялічны — малочисленный.
Нялюдзкі — нечеловеческий, свирепый.
Нялюдна — безлюдно, не многочисленно.
Нялюдны — немногочисленный.
Няма, нямаш — нет.
Няма-дзе — нигде.
Няма-каго — некого.
Няма-калі — некогда.
Няма-каму — некому.
Нямаль — 1) вероятно кажется; 2) почти.
Нямецкі — немецкий, германский.
Нямеччына ж. ўл. — Германия.
Нямілы — нелюбезный, постылый.
Нямінуча — неминуемо.
Нямінучасьць ж. — неминуемость.
Нямінучы — неминуемый, неизбежный.
Нямней прс. в. ст. — не менее.
Няможна — нельзя, невозможно.
Няможны — невозможный; бесильный, бедный.
Нянавісны — ненавистный.
Нянавісьць ж. — ненависть.
Нянасьць ж. — ненасытность.
Нянька ж. — няня, нянька.
Няпекны — некрасивый, нехороший.
Няпісьменнасьць ж. — неграмотность.
Няпісьменны — неграмотный.
Няпомнасьць ж. — 1) беспамятство; 2) незпамятность.
Няпомны — 1) беспамятный; 2) незапамятный.
Няпоўны — неполный.

- Няправільны**—неправільны.
Няпраўда ж.—неправа, несправедлівасць.
Няпросты—непрямой.
Няпрывабны—непрывлекательны.
Няпрыгодны—неудобны, невыгодны.
Няпрыемна—непрыятно.
Няпрыемнасць ж.—непрыяцкасць, неудовольстве.
Няпрыемны—непрыятны.
Няпрыкладна—непрыкладна, не в прымер.
Няпрыкладны—непрыкладны, непрыстойны.
Няпрытомна—бессознатальна.
Няпрытомнасць ж.—беспам'ятство, бессознатальнасць.
Няпрытомны—беспам'ятны, бессознатальны.
Няпрыхільна—нерасположана, непрыязна.
Няпрыхільнасць ж.—нерасположана, непрыязна.
Няпрыхільны—нерасположаны, непрыязны.
Няпэўна—недостоверна, ненадежна.
Няпэўнасць ж.—недостовернасць, ненадежнасць; небагазнадежнасць.
Няпэўны—недостоверны; неверны; ненадежны, небагазнадежны.
Няроўна—неровна, а вдруг.
Няроўнасць ж.—неровнасць, неравенства. НТ₁.
Нярухавы—неподвижны.
Нярухома—неподвижна, не-двiжiмо.
Нярухомасць ж.—недвiжi-мость.
Нярухомы—недвiжiмы; мая маёмасць — недвiжiмое iмучество, недвiжiмость.
Ня руш—не трогай, не замай.
Няслава ж.—бесславне.
- Няслухмянасць, -хнянасць ж.**—непослушана.
Няслухмяны, -хняны—непослушны, шлiвы.
Няслушна—неасноватальна, без прычыны.
Няслушны—1) неасноватальны, недельны, вздорны; 2) несправедлівы.
Нясмачна—невкусна, безвкусна.
Нясмачнасць ж.—безвкусне.
Няспраўнасць ж.—неісправнасць.
Няспраўны—неісправны.
Нясталасць ж.—непастаянства.
Нясталы—непастаяны.
Нястаннасць ж.—1) неустойчы-васць в слове; 2) неісправнасць.
Нястанны—1) неустойчывы в слове; 2) неісправны.
Нястраўнасць ж.—несваренне (пiшчi).
Нястраўны—несваримы.
Нястрыманасць ж.—невоздержнасць.
Нясумеснасць ж.—несовместнасць. НТ₂.
Нясумесны—несовместны. НТ₂.
Нясучаснасць ж.—несовременнасць, архаізм. НТ₂.
Нясучасны—несовременны, архаічны.
Нятрываласць ж.—непрочнасць.
Нятрывалы—непрочны, некрепкі.
Няўвага ж.—невнаважанне, неважанне.
Няўглядзь—незаметна. Ян. К. Шл. ж. 76 ст.
Няўгрунтаваны—необаснованы.
Няўдала—неудачна.
Няўдалы—неудачны.

Няўдзячна—неблагодарно, без благодарности.

Няўдзячнасьць ж.—неблагодарность.

Няўдзячны—неблагодарный.

Няўжо—неужели, неужто.

Няўжо-ж—да разве; вот еще.

Няўзіраны—незримый, Я. Кол. НЗ xxx.

Няўжоны—несжатый (*Няўжонае скончана жніва*. Ян. К. Шл. ж. 19 ст.).

Няўзрочны—невзрачный.

Няўклюдна—неуклюже, Я. Кол. НЗХХVI.

Няўклюдны—неуклюжий (*Няўклюднымі нагамі танцуюць*. Я. Кол. НЗ. 8 ст.).

Ня-ўлад—некстати, не попад

Няўладны—невластный.

Няўласна—несобственно.

Няўласны—несобственный.

Няўломкі—негнушийся, твердый, Я. Кол. НЗХVI

Няўмека аг.—неумелый, -лая.

Няўмелы—неумелый, неопытный.

Няўмірушчасць ж.—бессмертие.

Няўмірушчы—неумирающий, бессмертный.

Няўмысна—неумышленно, ненарочно.

Няўмыснасьць ж.—неумышленность.

Няўмысны—неумышленный, ненарочный.

Няўмысьля—см. няўмысна.

Няўнікнёна—неизбежно, Яз. Лес. Км.

Няўпрыцям—неприметно.

Няўродны—неурожайный.

Няўхільна—неуклонно, неизбежно.

Няўхільнасьць ж.—неуклонность, неизбежность.

Няўхільны—неуклонный, неизбежный НТ₂.

Няўцямны—неприметный, Я. Кол. НЗХХI.

Няўчас—безвременно.

Няўчасны—безвременный.

Няхай—пусть.

Няхват м.—недостача; прс.—не хватает (*А забыці іх сілы няхват*. Ян. К. Шл. ж. 28 ст.).

Няхлойка ж.—неряха.

Няхлойны—неряшливый.

Няца—приняться, взяться; постигать.

Няць што, каго—взять, охватить.

Няцямкі—непонятливый.

Нячуванасьць ж.—неслыханность.

Нячуваны—неслыханный.

Нячуласьць ж.—нечувствительность.

Нячулы—нечувствительный.

Нячутны—неслышный.

Нячысьцік м.—нечистый; злой дух.

Нячывіль ж.—нечаянная беда.

Нячыны—недеятельный.

Нячытэльнасьць ж.—нечеткость, неразборчивость письма.

Нячытэльны—нечеткий, неразборчивый.

Няшкодна—невредно, без вреда.

Няшкодны—невредный, безвредный.

Няшчыльна—неплотно.

Няшчыльны—неплотный.

Няшчыра—неискренно, неусердно.

Няшчырасць ж.—неискренность.

Няшчыры—неискренний.

Няшчысьлёны—неисчислимый, Я. Кол. „Рыну“.

П.

- Па чым, кім**—по, после (*Па ім атрымаў спадчыну*); по, вдоль (*Па палёх*); по, согласнo (с чем.)
Паабгледзіцца—поосмотреться.
Паабгледзіць што—высмотреть.
Паабедзены—послеобеденный.
Паабмурзаны—позапачканый.
Паабмурзаць што—позапачкать (сальным).
Паабцінаць што—пообрубить.
Паабяцаны—пообещанный.
Паабяцацца—пообещаться.
Паадхіліцца ад чаго—отклониться.
Паадцінаць, цяць што—отрубать, -бить порознь.
Паадцягаць, гнуць што, каго—оттаскивать, оттащить порознь.
Паадчыняць, ніць што—поотворять, -рить.
Паадчэпліваць, чапіць што—отцепливать, -пить.
Паалеены—помасленный.
Паалеіць што—помаслить.
Паапрыч—порознь.
Паасоб, собку—отдельно.
Паасобна—порознь, по одиночке.
Паасобнасьць ж.—частность. НТ₂.
Паасобнік м.—экземпляр. НТ₂.
Паасобны—отдельный, частный (*Паасобныя лікі*. НТ₁).
Паатачыць каго, што—окружить.
Паачуняць—выздороветь.
Паашукаць каго—обмануть порознь.
Пабалець—пострадать.
Пабадзяцца—поблуждать, пошататься.
- Пабажаць чаго**—пожелать, захотеть.
Пабальшэць, шаць—увеличиться, вырасти, возмужать.
Пабарукацца з кім—померяться силою, побороться. Я. Кол. НЗХХІ.
Пабачыцца з кім—увидаться, свидеться.
Пабачыць каго—1) увидеть; 2) повидать.
Пабегчы—побежать.
Пабела ж.—краска-белила.
Пабіваць, пабіць каго—бить, побить; поколотить.
Пабіраць, пабраць што—брать, отобрать; получать, -чить.
Пабіцьце, це н.—побои.
Паблізу—недалеко, вблизи.
Пабліскваць—сверкать.
Паблукацца—поблуждать.
Пабляклы—поблекший, завявший.
Паблякнуць—поблекнуть, завянуть.
Пабожна—по-божьему, набожно, благочестиво.
Пабожнасьць ж.—набожность, благочестие.
Пабожны—богобоязненный, набожный, благочестивый.
Паборац, рца м.—сборщик.
Пабораць каго—побороть.
Паборшчына ж.—рекрутчина.
Пабочны—косвенный (*Пабочны сказ*. Яз. Лёс. Гр.)
Пабракавала дзс. безас.—не достало.
Пабрасьнелы—заплесневевший.
Пабрасьнець—заплесневеть.
Пабратацца з кім—подружиться, познакомиться.
Пабратэрску—по-братски.
Пабрацім м.—названный брат, друг, приятель.

Пабрацімства *н.*—содруже-
ство.
Пабрацца з кім—сочетаться
браком.
Пабруднелы—загорелый, по-
черневший от загару.
Пабруднець—почернеть от
загару.
Пабрузлы—опухлый, опухший.
Пабрузнуць—опухнуть.
Пабрусьнелы—покрасневший.
Пабрусьнець—покраснеть.
Пабрыдзіцца—погнушаться.
Пабрыднуць—омерзеть.
Пабрынкаць—побренчать.
Пабрэдзіцца *дзс. безас.*—по-
грэзяться.
Пабудавацьне *н.*—построение.
Пабудавацца—построиться.
Пабудаваць што—построить.
Пабуджаць, -дзіць каго—по-
нуждать, понудить; пону-
кать; побудить.
Пабуджэньне *н.*—понуждение,
понуkanie.
Пабудка *ж.*—побуждение.
Пабудлівы, -дны—побудитель-
ный.
Пабудова *ж.*—постройка,
конструкція.
Пабуйненне *н.*—укрупнение.
Пабуйнець—укрупнить, укруп-
ниться.
Пабуйніць што—укрупнить.
Пабунтавацца—взбунтовать-
ся, возмутиться, взволно-
ваться.
Пабунтаваць каго, што—
взбунтовать, возмутить,
взволновать, взбудоражить.
Пабялелы—побелевший.
Пабяляны—выбеленный.
Пабяляць што—белить.
Пава *ж.*—пава, павлин
(*Pavo*).
Паваба *ж.*—приманка.
Павабіцца на што—поль-
ститься (на что).

Павабліва—приманчиво, за-
влекательно.
Паваблівасьць *ж.*—охота,
увлечение.
Паваблівы—прихотливый.
Павабна—привлекательно, за-
манчиво.
Павабны—привлекательный,
заманчивый.
Павага *ж.*—важность, автори-
тет; уважение.
Павадзіцца з кім—поссорить-
ся.
Павадзіць каго—поссорить.
Павадка *ж.*—привычка.
Павадыр *м.*—вожак (слепого);
проводник.
Паважаны—уважаемый.
Паважаты *м.*—провожатый.
Паважацца—быть уважаемым,
пользоваться уважением.
Паважаць каго—уважать.
Паважна—важно, величаво,
серьёзно.
Паважнасьць *ж.*—важность,
величавость, серьёзность;
авторитетность.
Паважнець—стать серьёзнее.
Паважны—важный, велича-
вый, степенный, серьёзный,
авторитетный.
Паважыцца—взвеситься; *на*
што—дерзнуть, осмелиться.
Паважыць што—взвесить.
Паважэньне *н.*—уважение.
Павал *м.*—валежник.
Паваліць што, каго—пова-
лить, опрокинуть, уронить.
Павалачыцца—побродить.
Павалока *васкавая*—налёт
восковой. НТѣ.
Павалочка *ж.*—покрышка.
Павалчэлы—отсыревший.
Павалчэць—отсыреть.
Павалчыцца з кім—подрасться.
Павандраваць—попутешество-
вать, поскитаться.

- Паварахнуцца** — пошевель-
нуться; пошатнуться.
- Паварачаць, ціць што каго** —
поворачивать, ротить; сво-
рачивать, ротить; возвра-
щать, ратить.
- Паварашыць што** — поворо-
шить, пошевелить.
- Паварот м.** — поворот, возвра-
щение.
- Паваротка ж.** — возврат; по-
ворот дороги.
- Паваротны** — поворотливый,
проворный; обратный.
- Павартаваць** — посторожить.
- Паведамленьне н.** — извещение;
анонс, бюллетень. НТ₂.
- Паведамляць, паведаміць каго**
— извещать, известить; уве-
домлять, домить, анонсиро-
вать.
- Павеяць** — повеять, подуть.
- Павек** — вечно, во-век.
- Павека н.** — веко.
- Павер м.** — кредит (ср. *напа-
вер*).
- Павераны** — поверенный.
- Паверка ж.** — проверка. НТ₄.
- Павернік м.** — кредитор.
- Паверх м.** — этаж, ярус. НТ₅·з.
- Паверхня ж.** — поверхность.
- Павер'е н.** — поверье. НТ₂.
- Павет м.** — уезд.
- Паветалізм м.** — провинци-
ализм. Яз. Лёс. Сынт.
- Паветка ж.** — небольшой навес
(ср. *павець*).
- Паветра н.** — воздух.
- Паветраны** — воздушный; ны
карабель — аэростат.
- Паветранець** — сделаться ветре-
нее.
- Павеўна ж.** — легкая, воздуш-
ная женщина. Ян. К.
- Павець ж.** — навес.
- Павільгаець, лъжэць** — отсы-
реть.
- Павіляцца** — побродить, по-
шататься.
- Павіляць** — повилять, помахать
(чем).
- Павінен** — должен, обязан.
- Павініцца** — признаться в вине.
- Павінна** — 1) с покорностью,
покорно; 2) должно, следует.
- Павіннасьць ж.** — 1) повин-
ность; обязанность; 2) по-
корность.
- Павінны** — 1) повинный, обязан-
ный. 2) покорный.
- Павінуцца** — повязаться, обя-
заться.
- Павінуць што** — повязать, об-
вязать.
- Павіншаваньне н.** — поздрав-
ление.
- Павіншаваць каго** — поздра-
вить.
- Павіснуць, вісьці** — повиснуть.
- Павітаньне н.** — приветствие.
- Павітаць каго** — приветство-
вать.
- Павіхнуцца** — пошатнуться.
- Павітуха ж.** — 1) акушерка;
2) повилика (бот. *Cuscuta L.*).
- Павітухавыя** — повиликовые
(бот. *Cuscutaceae*). НТ₆.
- Паводаль** — поодаль.
- Паводзіцца дзс. безас.** — ведет-
ся, принято.
- Паводка ж** — полноводье.
- Паводле, луг чаго** — по (чему)
согласно (с чем).
- Павознае** — пошлина с воза.
- Павозьнік м.** — извозчик.
- Павозьнічы м.** — кучер.
- Павой м.** — вьюнок (бот.
Convolvulus L.). НТ₆.
- Павойнік м.** — ломонос (бот.
Clematis Vitalba L.). НТ₆.
- Павойныя** — вьюнковые (ра-
стения). НТ₆.
- Паволіць што** — пустить сво-
боднее.

Павольна—постепенно, испод-
воль.

Павольнасьць ж.—1) свобода; 2) расстройство желудка.

Павольны—постепенный.

Павошта—почему.

Павужаны—суженный.

Павужаць, павузіць што—суживать, сужить.

Павук м.—1) паук; 2) павлин.

Павукаваты—паукообразный. ЗТ.

Павулька ж.—уменьш. от пава.

Павуціна, чына ж.—паутина.

Павуціныне н. зб.—паутина.

Павучы—паучый; павлиний.

Павыведаць што—разузнать.

Павыгадаваны—выкормленный, воспитанный.

Павыгадаваць каго—выкормить, воспитать (многих).

Павыглядзець што—высмотреть.

Павыдукаваць каго—образовать, обучить.

Павыдыхаць, павыдыхнуць—поиздыхать,дохнуть.

Павызвалены—высвобожденный.

Павызваляць, павызваліць каго—высвободить, высвободить.

Павыкараніць што—вырвать с корнем.

Павыскараскаца з чаго—выбраться, вылезти.

Павыкасаваць што—исключить, вычеркивать.

Павыкрадаць што—повыкрасть в разное время.

Павыкруціла дзс. безас.—вырвало.

Павыкруціцца—выкрутиться, выбраться, вывернуться.

Павыкрышаны—выкрошившийся.

Павыкрышыцца—выкрошиться.

Павылічаны—высчитанный, исчисленный.

Павылічаць, павылічыць што—высчитывать, тать; исчислять, лить.

Павылуціць што—выпучить, выставить на показ.

Павымудрыць што—вымудрить, выдумать.

Павымураваць што—выстроить из камня.

Павыпелескаць што—выполоскать.

Павыперадзіць каго, што—обогнать, перегнать.

Павыправіць каго—отправить, выслать в разное время.

Павыпытаны—выспрошенный, выведенный.

Павыпытаць што—выведасть, выспросить.

Павыпэцаць што—позапачкать.

Павырабіць што—повыделать, наделать.

Павырахованы—высчитанный; исключенный со счета.

Павыраховаць—высчитать; исключить со счета.

Павыстрыкаць вочы—намозолить глаза.

Павысхлы—высохший.

Павысхнуць—высохнуть.

Павытрусіць што—постепенно высыпать.

Павытруціць каго—повыморить (ср. атрута).

Павытручаны—выморенный.

Павытрушаны—вытрясенный.

Павытурыць каго—повыгонять.

Павычхацца—прочихаться.

Павышацца, павысіцца—возвышаться, ситься; превозноситься,

Павышаць, павысіць *што*, *каго*—возвышать, -сить; вознести, поднять.
Павыштурханы—повыброшенный, вышвырнутый.
Павыштурхаць *што*—повыбросить, вышвырнуть.
Павышчыканы—поощипанный.
Павышчыкаць *што*—поощипать.
Павышэньне *н.*—возвышение.
Павыядаць, павыесьці *што*—выедать, выесть; *ці вочы*—надоеть упреками, досадить.
Павялічваць, лічыць *што*—увеличивать, -чить.
Павялічэньне *н.*—увеличение.
Павялося *дзс. безас.*—заведено, принято, посчастливилось (*ср. паводзіца*).
Павярхоўка *ж.*—этажерка. БГ.
Павярхоўна—поверхностно.
Павярхоўнасьць *ж.*—поверхностность; наружность. НТ².
Павярхоўны—поверхностный, наружный. НТ².
Павятовы—уездный.
Пагаворка *ж.*—поговорка, слух, сплетня.
Пагаданкі *ж. мн.*—разговоры, пересуды. *Буржуазныя пагаданкі пра сям'ю.* (Яз. Лёс. Км.).
Пагадзіца з кім—помирился, условиться.
Пагадзіць 1) *каго*—помирить, согласить; 2) *непер.*—повременить.
Пагадлівасьць *ж.*—снисходительность.
Пагадлівы—снисходительный.
Пагаладаваць—поголодать.
Пагаласаваць—поголосить.
Пагалелы—обедневший.
Пагалець—обеднеть.
Пагалицца—побриться.
Пагалиць *каго*—побрить.

Пагалицца на што—позариться (на что).
Пагалоска *ж.*—версия. НТ².
Пагалоўшчына *ж.*—поголовная подать.
Пагамаваць—успокоить, усмирить.
Пагамованы—усмиренный.
Пагаіа—скверно, дурно.
Пагандляваць—поторговать.
Паганены—охудженный, похуленный.
Паганец *м.*—сквернавец, мерзавец; противный, мерзкий.
Паганіць—похулить, побранить.
Паганка *ж.*—сквернавка, замарашка.
Паганскі—языческий.
Паганства *н.*—язычество.
Паганы—поганый, скверный, отвратительный.
Паганяты *м.*—погонщик.
Паганяць *каго*—погонять, побуждать; *што*—искать, преследовать. (*Што за інтарэсы тут паганяеш.* Ц. Гарт. СЦ 124 ст.).
Пагарбаціца—покоробиться.
Пагарджаць, -гардзіць—пренебрегать, -речь (чем); презирать (кого).
Пагарджэньне *н.*—пренебрежение, презрение.
Пагардліва—пренебрежительно.
Пагардлівасьць *ж.*—пренебрежительность.
Пагардлівы—пренебрежительный.
Пагарднасьць *ж.*—надменность.
Пагардны—надменный.
Пагарлаць—погорланить.
Пагартаць *што*—перевернуть на другую сторону. (*Пагартаць кнігу*).

Пагарцаваць—поездить верхом.
 Пагарчэць—прогоркнуть.
 Пагаспадаравачь—похозяйничать.
 Пагасьявачь—погостить.
 Пагатове—тем более, тем паче.
 Пагвалтавачь, валціць што—попортить, истоптать, поломать.
 Пагвалчаны—попорченный, истребленный.
 Пагібель ж.—погибель.
 Пагінаць, пагінуць—погибать, погибнуть.
 Паглабачь што—позахватывать.
 Паглум м.—1) злоупотребление, порча; 2) издевка.
 Паглуміцца—1) быть попорченным; 2) з каго—надосаждать кому насмешками.
 Паглуміць што—попортить, употребить без пользы.
 Паглупавачь—подурачиться, пошалить.
 Паглыбей прс. в. ст.—глубже.
 Паглыбець—стать глубже.
 Паглыбіць што—углубить.
 Паглыбленьне н.—углубление.
 Паглынаны н.—поглощение. НТс.
 Паглянаць што—поглощать.
 Пагляд м.—взгляд (ср. погляд).
 Паглядаць, лядвачь—поглядывать, посматривать.
 Паглянцавачь што—полакировать.
 Пагмурыцца—нахмуриться, наморщиться.
 Пагнаеньне н.—см. угнаеньне.
 Пагнацца за чым—погнаться (за чем); увлечься (чем).
 Пагноены—удобренный, унавоженный.
 Пагноіць што—удобрить, унавозить.

Пагноішча н.—унавоженное поле.
 Пагнуціца—побрезговать, погнушаться.
 Пагнутасьць ж.—изогнутость. НТ_{3,5}.
 Пагнуты—изогнутый.
 Пагода ж.—ведро.
 Пагодлівы, дны—ведряный, благоприятный по погоде, погожий.
 Паголены—побритый.
 Пагорак м.—бугор, холмик.
 Пагоршала дзс. безас.—стало хуже.
 Пагоршачь—ухудшиться.
 Пагражачь каму—угрожать.
 Пагроза ж.—угроза.
 Пагром м.—погром, разорение.
 Пагрубелы—потолстевший.
 Пагрубеньне н.—утолщение.
 Пагрубець—потолстеть.
 Пагрукацца, каць—постучаться, чать.
 Пагрумкваць—покаркивать. (Груганьё затое часта пагрумквае. Ян. К. Пес. аб п. Іг).
 Пагрэбаваны—пренебреженный.
 Пагрэбавачь—пренебречь (чем), не принять (чего).
 Пагубляць што—погубить, растерять.
 Пагудзіць—охулить.
 Пагудка ж.—1) охулка, сплетня; 2) напев, чутка.
 Пагукаць—поговорить, побеседовать.
 Пагукаць каго—покликать, позвать.
 Пагультаць—полентяйничать.
 Пагулянка н.—1) пиршество; 2) прогулка.
 Пагуляньне н.—1) прогулка; 2) забава.
 Пагутаць што—поколыхать.
 Пад чым—под; „бокам—вблизи; „вокам—на виду; „гару—в гору.

Падабаньне *н.*—расположение к кому.

Падабаца—нравиться.

Падабаць каго—любить, чувствовать расположение.

Падабед *м.*—завтрак.

Падабенства *н.*—сходство, подобие.

Падабняк *м.*—обманка. НТ₃.

Падабраца—*см.* падбіраца.

Падабраць капелькі—быть похожим.

Падаваньне *н.*—подавание.

Падавацца, дацца—подвигаться, подвинуться, осадить; отступать, пить; от'ехать (У *Амэрыку падаўся*. Баг., Дуд. Б. 25 ст.).

Падаваць, даць што—подавать, дать, представлять, -вить, вручить, пред'явить.

Падавач *м.*—податель.

Пададзены—поданный, представленный, пред'явленный.

Пададказ *м.*—реплика. НТ₂.

Падалешнік *м.*—копытень (*бот.* *Asarum L.*) НТ₆.

Падаліца *ж.*—падаль, опадки. садовые.

Падаліца—отдалиться, отодвигаться.

Падаліць што—отдалить, отодвинуть.

Паданьне *н.*—падение.

Паданёвы—традиционный. НТ₂.

Паданьне *н.*—предание, традиция. НТ₂.

Падараваць што—подарить, простить.

Падарвацца—надорваться. Баг. Дуд. Б. 24 ст.

Падарованы—подаренный.

Падарожжа *н.*—путь, путешествие.

Падарожнік, жны *м.*—путешественник, пассажир.

Падарожніца *ж.*—путешественница, пассажирка.

Падарунак *м.*—подарок.

Падаслаць што—подостлать.

Падатак *м.*—подать, налог.

Падаўней прс.—1) прежде, давным-давно; 2) вернее.

Падаўжыць што—удлинить.

Падаўца *м.*—податель, пред'явитель.

Падацца—метаться, бросаться, суетиться.

Падацца—*см.* падавацца.

Падашва *ж.*—подошва.

Падбегі *м. мн.*—хитрое ласкательство.

Падбел *м.*—мать и мачиха (*бот.* *Tussilago farfara L.*) НТ₆.

Падбіваньне *н.*—подзадоривание.

Падбіваць, біць каго—подзадоривать, рить.

Падбірацца, падабрацца—взбираться, взобраться; подкапываться, подкопаться; добираться, добраться.

Падбіраць, падабраць што—подбирать, подобрать; компилировать, скомпилировать. НТ₂.

Падбоўтаны—подмешанный.

Падбоўтваць, падбаўтаць што—подмешивать, -шать.

Падбочвацца—побочиваться.

Падбухторваньне *н.*—подстрекательство.

Падбухторваць, торыць каго—подстрекать, -кнуть.

Падбухторшчык *м.*—подстрекатель.

Падбухторшчыца *ж.*—подстрекательница.

Падваенне *н.*—удвоение. НТ₁.

Падважнік *м.*—рычаг.

Падважыць што—поднять „вагою“ или рычагом.

Падвакроць—дважды, по два раза.

- Падвалакаць, лакчы што—
подтягивать, -нуть.
- Падваліна ж.—1) нижнее
бревно в строении; 2) базис,
фундамент.
- Падвалочак м.—небольшая
рыболовная сеть.
- Падваротніца, тня ж.—подво-
ротня.
- Падваяць, подвоіць што—
удвоять, удвоить.
- Падвей м.—пушица (бот.
Eriophorum L.).
- Падвескі ж. мн.—серьги.
- Падвесці міну—подкопаться
(Пад дзядзьку бацька падвёў
міну. Я. Кол. НЗ 25 ст.).
- Падвільваць, ляць, льнуць—
поджимать, -жать хвост;
подлизываться, -заться.
- Падводзіць—подводить, обма-
нывать.
- Падводнік м.—извожик, под-
водчик.
- Падводчык м.—обманщик (ср-
падводзіць).
- Падвойнасыць ж.—двойствен-
ность.
- Подвойнік м.—дубликат. НТз.
- Падвойны—двойной, двой-
ственный.
- Падвучаць, чыць каго—
под'учать, -чить; подстре-
кать, -кнуть.
- Падвышаны—повышенный,
поднятый.
- Падвышаць, падвысіць што,
каго—повышать, повысить;
поднять (цену).
- Падвышэньне н.—повышение,
надбавка (цены).
- Падвяночак м.—чашечка (бот.
calyx). НТв.
- Падвячорак м.—еда между
обедом и ужином.
- Падгаліцца—подбриться.
- Падганяць, падагнаць каго
—подгонять, догнать; наго-
нать, нагнать.
- Падгарнуцца—подкатиться,
пододвинуться.
- Падгарнуць што—придви-
нуть, подвернуть.
- Падглебавы—подпочвенный.
- Падглеб'е н.—подпочва. НТз.
- Падгледжаны—подсмотренный,
присмотренный.
- Падледжваць, дзіць што—
подсматривать, подсмотреть.
- Падгор'е н.—подножие го-
ры. НТв.
- Падгорнуты—подвернутый,
подвороченный.
- Падгуза ж.—шляя.
- Паддавацца, дацца—подда-
ваться, -даться; уступать,
-пить.
- Паддаваць, даць чаго—под-
давать, -дать; прибавлять,
-вить; даць духу—ободрить.
- Паддадзены—данный с отра-
вою.
- Падданка ж.—крепостная.
- Падданства н—подданство.
- Падданы—подданный.
- Паддаць што каму—помочь
поднять тяжесть.
- Паджанішнік м.—шафер.
- Паджгаць каго—пожалить.
- Паджыгайла м.—подстрекат-
ель, провокатор.
- Паджылы—поживший, пожи-
лой.
- Пад'есці—см. пад'ядаць.
- Пад'ехаць—см. пад'яджаць.
- Падзагалолак м.—подзаголо-
вок. НТз.
- Падзваротнікавы—субтропи-
ческий. НТз.
- Падзеж м.—падёж (скота).
- Падзел м.—раздел, делёж, де-
ление.
- Падзельнасыць ж.—делимость.

- Падзельны**—раздельный, разделительный (*Падзельны сэнс. НТ*).
- Падзеньнік м.**—поденщик.
- Падзенны**—поденный.
- Падзея ж.**—событие.
- Падзівавацца, віцца з чаго, з каго**—подивиться, посмеяться.
- Падзіркаваны**—продырявленный.
- Падзіркаваць што**—продырявить, наделать дырок.
- Падзіў м.**—1) удивление; 2) порча глазом.
- Падзявацца, дзецца**—деваться, деться, скрыться.
- Падзяваць, зець што**—девать, деть, истратить.
- Падзяка ж.**—благодарность.
- Падзякаваньне н.**—благодарение.
- Падзякаваць**—поблагодарить, принесть благодарность.
- Падзяляцца, ліцца**—1) быть делимым, разделяться; 2) делиться между собою.
- Падзяляць, ліць што**—делить, поделить; разделять, лить.
- Падказваньне н.**—подсказывание.
- Падказваць, заць што**—подсказывать, зать.
- Падказка ж.**—подсказка.
- Падказьнік м.**—подскащик, суфлер. НТ₂.
- Падкалодны**—подколотный, лукавый, злой.
- Падкапак м.**—клобук.
- Падкапачак ж.**—чепчик.
- Падкасаны**—подоткнутый, подобраный, засученный.
- Падкасваньне н.**—подгибание, подобранье одежды, засучивание рукавов.
- Падкасвацца, снуцца**—подбирать, подобрать под себя одежду, засучиваться, читься.
- Падкасваць, снуць што**—подгибать, подогнуть; подбирать подобать одежду, засучивать, чить рукава.
- Падкачвацца, каціцца да каго**—подольщаться, подольститься.
- Падкі**—падкий, склонный к чему.
- Падкідаць, падкінуць што, каго**—подбрасывать, подбросить.
- Падкопваньне н.**—подкапывание.
- Падкопваць, капаць што**—подкапывать, копать; подрывать, рыть.
- Падкосьнік м.**—шафер, дружка.
- Падкрадацца, красьціся**—подкрадываться, расгься.
- Падкрэсьлены**—подчеркнутый.
- Падкрэсьліць што**—подчеркнуть.
- Падкупляць, піць каго**—подкупать, пить.
- Падкурыць што**—окурить, обдать дымом.
- Падла ж.**—падаль.
- Падлазіць**—подлезать.
- Падласы**—желтоватый, светлокоричневый (о животных).
- Падлаплены**—подшитый, подмётанный.
- Падлапліваць, піць што**—подшивать, подшить снизу заплатаю; ставить подмётки.
- Падлашчвацца, шчыцца да каго**—подольщацца, льститься; подласкиваться, скагься.
- Падлегасьць ж.**—подвластность, зависимость, подчинение.
- Падлеглы**—подвластный, подчиненный.
- Падлезьці**—см. падлязаць.
- Падлетак м.**—подросток.
- Падліва ж.**—подливка.

Падліна ж.—см. падла.
 Падліпаць,-ліпнуць да чаго—
 приліпать,-пнуть снизу.
 Падлі—пов. накл. 2-го л. от
 падліць.
 Падлік м.—подсчет, учет.
 Падлічаны—подсчитанный.
 Падлічаць,-чыць што—под-
 считываць,-тать; учитываць,
 учесть.
 Падлічка ж.—см. падлік.
 Падлога ж.—пол.
 Падлы—палый.
 Падлыжнік м.—подхалим.
 Падлыжны—неверный, обман-
 чивый, льстивый.
 Падлягаць каму—быть в под-
 чинении.
 Падлязаць,-лезьці—подлезать,
 подлезть; подольщаться, под-
 мазывацца.
 Падмагаць,-гчы каму—пособ-
 лять,-бить.
 Падмаўляньне н.—подговари-
 вание.
 Падмаўляць,-мовіць каго—
 подговаривать,-ворить.
 Падмацаваньне н.—подкреп-
 ление.
 Падмацоўваць,-цаваць каго—
 подкреплять,-пить.
 Падмова ж.—подговор; наре-
 чие. НТ³.
 Падмога ж.—поддержка, со-
 действие.
 Падмураваць—подвести ка-
 менный фундамент.
 Падмурак м.—каменный фун-
 дамент.
 Падмуркавы—цокольный.
 Падмухаць—поддувать, по-
 дуть.
 Падмушчаць,-мусьціць каго—
 подстрекать,-кнуть.
 Падмяняльнік паняцця—за-
 меститель понятия (лог.) НТ⁴.
 Падмяняць,-ніць што—подме-
 няць,-нить; заменять,-нить.

Паднасіцца, паднесьціся—пре-
 возноситься,-несться.
 Паднаўленьне н.—обновление,
 ремонт.
 Паднаўляць,-навіць што—об-
 новляць,-вить.
 Паднімаць,-няць што, каго—
 поднимать,-нять; няць у сту-
 пень—возвысить в степень
 (мат.). НТ¹.
 Падноскі ж. мн.—подмётки.
 Паднябеньне н.—нёбо.
 Панявольнічы—подневольный,
 рабский. Ян. К. Шл. ж. 39 ст.
 Паднясьне н.—поднятие,
 возвышение.
 Падняцьце н.—поднятие; цьцё
 ў ступень—возвышение в
 степень. НТ¹.
 Падобна—сходно; похоже на
 то; кажется.
 Падобнасьць ж.—сходство,
 подобие.
 Падобны—подобный, сходный;
 гомонимный. НТ⁴.
 Падойм м.—под'ём.
 Падойма ж.—поднятие.
 Падол м.—прибрежье реки;
 место, где моют белье.
 Падораны—подаренный.
 Падосак м.—железная окова
 оси. Сержп.
 Падосланы—1) подосланный.
 2) подостланный.
 Подохлы—подохший.
 Падошлы—преклонный.
 Падпал м.—поджог.
 Падпалка ж.—лучына для
 зажигания.
 Падпалуха ж.—перепел (Te-
 gaocurnix).
 Падпальваньне н.—поджига-
 ние.
 Падпальваць,-ліць што—под-
 жигать,-жечь.
 Падпальшчык м.—поджига-
 тель.

Падпарадкаваны—подчиненный.
Падпарадкаваньне *н.*—подчинение. Яз. Лёс.
Падпасак *м.*—подпасок, пастушок.
Падпасаца—подпоясаться.
Падпаўночны—суб'арктический. НТз.
Падперазаны—подпоясанный.
Падперазаца—подпоясаться.
Падперазаць *што, каго*—подпоясать.
Падпечча *н.*—подпечек.
Падплаваць *што*—подпилить.
Падпільнаваць *каго*—подстеречь.
Падпільнованы—подстереженный.
Падпірае, падперла *дзс. безас.*—прёт, выпирает; раздуло (о животе).
Падпіраць, перці *што*—подпирать, переть.
Падплываць, падплысьці—подплывать, плыть.
Падпора *ж.*—подпора, подпорка.
Падпоўнае—луна во 2 четв. НТз (*ср. поўня*).
Падпрагаць *каго*—припрягать.
Падпраўлены—заправленный.
Падпраўляць, падправіць *што*—заправлять, вить.
Падпязка *ж.*—опояска.
Падрабляць, рабіць *што*—подделывать, лать.
Падрабніць *што*—измельчить.
Падрабязак *м.*—мелочь, деталь.
Падрабязкі *м. мн.*—мелочи.
Падрабязна—подробно, по мелочам.
Падрабязны—подробный, мелочный, детальный.
Падрадковы—подстрочный НТз.
Падражніваць, ніць *каго*—подзадоривать, рить.

Падрапаны—поцарапанный.
Падрапаць—поцарапать.
Падраўнаньне *н.*—подровнение.
Падраўнаць *што*—подровнять.
Падрахованьне *н.*—подсчитывание.
Падрахоўваць, хаваць *што*—подсчитывать, тать.
Падрахунак *м.*—подсчет.
Падраць *што*—разодрать, разорвать.
Падроблены—подделанный.
Падрослы—подросший.
Падруба, біна *ж.*—*см. падва-ліна*.
Падружжа *н. зб.*—подруги.
Падручнік *м.*—учебник, руководство. НТз.
Падручны—1) подвластный; 2) удобный.
Падрыхтаваньне *н.*—подготовка.
Падрыхтованы—подготовленный.
Падрыхтоўваць, таваць *каго, што*—подготовлять, вить.
Падрыхтоўка *ж.*—подготовка.
Падрыхтоўчы—подготовительный.
Падрэз *м.*—1) железная полоса снизу полоза; 2) жеребец после холощения.
Падсалоджваньне *н.*—подслащивание.
Падсалоджваць, ладзіць *што*—подслащивать, сластить.
Падсалоўка *ж.*—камышевка (*Acercephalus*) ЗТ.
Падседы *м. мн.*—козны.
Падсесьці—подсесть (к кому).
Падсінваць, ніць *што*—подсинивать, нить.
Падсітак *м.*—редкое сито, решето. Сержп.
Падсквараны—поджаренный.
Падскварваць, варыць *што*—поджаривать, рить.

- Падскок м.**—прыжок.
Падскокваньне н.—подпрыгивание.
Падскокваць,-кочыць,-кочнуць—подпрыгивать,-гнуть.
Падскробак м.—подскрёбок; последнее у стариков дитя.
Падскурны—подкожный.
Падслухоўваць,-хаць што каго—подслушивать,-шать.
Падсмажаны—поджаренный.
Падсмажваць,-мажыць што—поджаривать,-рить.
Падсмалены—подоженный, закопченный.
Падсмальваць,-ліць што—поджигать,-жечь; закоптить.
Падстава ж.—основа, вание; базис; -ва гары—подошва горы. НТз.
Падстаўляць,-ставіць што—подставлять,-вить.
Падстолье н.—место под столом. Ц. Гарт. СЦ. 134 ст.
Падступацца,-піцца—приближаться,-лизиться; нападать, напасть.
Падступна—коварно, предательски.
Падступны—коварный, вероломный.
Падступства н.—коварство, вероломство.
Падсудак м.—подсудок, старший заседатель суда (ср. польск. podsedek).
Падсунуцца—пододвинуться.
Падсупоньваць,-поніць—подтягивать,-тянуть супоню.
Падсуседжвацца да каго—подседать к кому близко.
Падсвѣнак м.—поросенок. Я. Кол. НЗ XXIV.
Падсвѣдомасьць ж.—подсознательность, интуиция. НТ₂.
Падсвѣдомы—подсознательный. НТ₄; интуитивный. НТ₂.
- Падсьмяханьне н.**—подтрунивание.
Падсьмяхаць,-мяць з каго—подтрунивать,-нить.
Падсьціл м.—подстилка.
Падсьцілаць,-падаслаць што—подстилать, подостлать.
Падтыньнік м.—чистотел (бот. *Chelidonium L.*). НТ₆.
Падубелы—окоченевший.
Падубець—окоченеть.
Падужэць—покрепчать, по-сильнеть.
Пад'уздухі м. мн.—подложечковая часть груди.
Пад'уладны—подвластный, подчиненный.
Падупалы—захудалый, обедневший.
Падупасьці—захудать, обеднеть.
Падураваць—пошалить, поглупить.
Падушка ж.—подушка.
Падфутраваць што—подложить мехом.
Падфутроўка ж.—подкладка меха.
Падхадзіць,-падходзіць,-падыйсьці да каго—подходить, подойти; приближаться, приблизиться.
Падхапвацца,-піцца—подниматься,-няться; вспрыгивать,-гнуть.
Падхапваць,-піць што, каго—подхватывать,-тить.
Падхілены—подогнутый, поджатый.
Падхіляць,-ліць што—подгибать, подогнуть; поджимать, поджать (хвост).
Падхлебнік м.—нахлебник.
Падход м.—подход, примирение, уловка.
Падцёк м.—подтёк, подток.
Падцёлак м.—молодой телёнок.

Падцінаць, -цяць *што*—подсекать, -сечь.

Падціраць, -церці *што*—подтирать, -тереть.

Падцукваць, -кнучь *каго*—наускивать, -скать.

Падцягваць, -гнуць *што*—подтягивать подтянуть.

Падцяміць *што*—подметить.

Падчарка *ж.*—падчерица.

Падчарэвак *м.*, -рэўе *н.*—подбрюшье.

Падчарэўны—подбрюшный.

Падчас—иногда; в пору, к стати.

Падчыркаваць, -кнучь *што*—подчыркивать, -кнуть.

Падшывальнік *м.*—обманщик, плут.

Падшывацца, падшыцца—даваться, даться на обман.

Падшываць, падшыць *што*—подшивать, -шить; *каго*—надувать, -дуть.

Падшыцьце *н.*—подкладка под платье.

Падшэпты *м.* *мн.*—нашептывание.

Падшукаць *каго*—обмануть, надуть, провести.

Падыйсьці—*см.* падхадзіць.

Падыманьне *н.*—поднимание, поднятие.

Падымаць—*см.* паднімаць.

Падысподзьдзе *н.*—испод.

Падыспад—на дно, вниз.

Падыспадам—на дне, внизу.

Падыхаць—подышать.

Падыход *м.*—*см.* падход.

Пад'юда *м.*—обманщик, предатель.

Пад'юджаваць, -дзіць *каго*—обманывать, -нуть; подстрекать, -кнуть.

Пад'яданьне *н.*—подтачивание.

Пад'ядаць, -есці *што*—подтачивать, подточить; накусываться.

Пад'яжджаць, -ехаць *да каго*, *да чаго*—под'езжать, под'ехать; подольщаться, подольститься.

Паенчыцца—помучиться.

Паенчыць *каго*—помучить.

Пажагнацца—получить благословение; перекреститься.

Пажагнаць *каго*—благословить, осенить крестом.

Пажаданьне *н.*—пожелание.

Пажаданы—желательный, желанный.

Пажадаць *чаго*—пожелать.

Пажалаваць *чаго*—пощадить, пожалеть.

Пажаліцца—пожаловаться.

Пажалкаваць *чаго*—пожалеть, поскупиться.

Пажарніца *ж.*—вейник (*бот.* *Calamagrostis. Adens.*) НТБ.

Пажартаваць—пошутить.

Пажарышча *н.*—выжженное место в лесу.

Пажаўцець—пожелтеть.

Пажаўціць *што*—пожелтить.

Пажлактаць *што*—полокать.

Пажоўкы—пожелтевший.

Пажыва *ж.*—1) прибыль; 2) пища, прокормление.

Пажываць *што*—употреблять.

Пажывотна, -ны—пожизненно, -ный.

Пажывоцьце *н.*—конец жизни.

Пажытак *м.*—польза, выгода.

Пажытачна, -ны—выгодно, -ный.

Пажыткаваньне *н.*—употребление с пользой.

Пажыткаваць *што*—употреблять на пользу.

Пажыткоўна, -ны—прибыльно, -ный.

Пажыўленьне *н.*—питание, подкрепление сил.

Пажыўляць, жывіць *каго*—питать, напитать; кормить, накармливать.

Пажыўны—живительный, питательный; полезный.
Па-за чаго—вне (чего).
Пазабараніць што—настрога запретить.
Пазабіваць каго—поубивать, приколотить; ваць бакі — пустить пыль в глаза.
Пазаблытваць, таць—запутывать, тать.
Пазабраць каго—забрать многих.
Пазабудаваць што—позастроить.
Пазабурьць што—разорить.
Пазагаіцца—зажить (о ранах).
Пазагаіць што—заживить, залечить (раны).
Пазагінуць—погибнуть.
Пазадавальняць каго—удовлетворяют (многих).
Пазадзье н.—ухвостье, мякина.
Пазадкі м. мн.—высевки.
Пазайздросьціца—увлечься завистью.
Пазайздросьціць каму—позавидовать.
Пазаймаць што—позанять.
Пазаклінацца—отречься с клятвою, заклаться.
Пазакрэсьліць што—позачеркнуть.
Пазакутны—внеугольный.
Пазалетась—в позапрошлый год.
Пазамаркоціцца—запечатлится.
Пазамардавацца—поизмучиться.
Пазамардаваць каго—намучить, измучить.
Пазамураваць што—закласть камнями.
Пазалаветрыцца—скрыться, пропасть, улетучиться.
Пазапганіць што—загадить.

Пазапаскудзіць што—замарать.
Пазапанець—заянаться, зачваниться, забарствовать.
Пазаплутацца—запутаться.
Пазаплутаць што, каго—запутать.
Пазапляміць што, каго—позапятнать.
Пазапужаць каго—запугать.
Пазапхаць што—запихать.
Пазаразіцца—заразиться.
Пазаразіць каго—заразить.
Пазаранак м.—раннее утро.
Пазараўнаваць—заровнять.
Пазасмуціцца—запечалиться.
Пазасталы—оставшийся, остальной.
Пазаспаны—заспанный.
Пазастацца—остаться.
Пазастрашыць каго—застрашать.
Пазастыглы—застывший.
Пазастыгнуць—позастыть.
Пазасьмяглы—запекшийся, ссохшийся от жары.
Пазасьмягнуць—запечься, ссохнуться.
Пазасяваць што—позасеять.
Пазайўтра—послезавтра.
Пазайўчора—позавчера.
Пазачарговы—внеочередной.
Пазачынены—позатворенный.
Пазачыніць што—позатворить.
Пазашкольны—внешкольный.
Пазашлюбны—внебрачный.
(Пазашлюбнае дзіця).
Пазбаўленьне н.—лишение; избавление.
Пазбаўлены—лишенный, уменьшенный; избавленный.
Пазбаўляцца, бавіцца чаго—лишаться, шиться; избавляться, виться.
Пазбаўляць, бавіць каго—лишать, шить; уменьшать, шить; избавлять, вить.

Пазбродаваць—напроказить.
 Пазбывацца, быцца—избавляться, виться (постепенно).
 Пазбываць, быць што—сбывать, сбыть.
 Пазвалены—сваленный в кучу.
 Пазвальваць што—сваливать в кучу.
 Пазварачацца, раціцца—возвращаться, ратиться.
 Пазварачаць, раціць што, каго—возвращать, ратить в разное время.
 Пазвар'явацца—посходить с ума.
 Пазваць у суд—подать жалобу.
 Пазгарнуць што—сгрести с разных сторон.
 Паздаравеньне н.—выздоровление, оздоровление.
 Паздаравець—поздороветь.
 Паздараўляць, ровіць што—оздоравливать, вить.
 Паздараўкацца з кім—поздороваться.
 Паздурнелы—одуревший.
 Паздурнець—одуреть.
 Пазем м.—горизонт. НТз.
 Пазёмкі ж. мн.—земляника.
 Паземнік м.—горизонталь. НТ.
 Паземны—горизонтальный.
 Пазімнелы—похолодавший.
 Пазімнець—похолодеть.
 Пазіраць—посматривать.
 Пазіхаць—позевывать.
 Пазлаваць—позлывать.
 Пазмоўкнуць—замолчать (о многих).
 Пазмусьціць каго—соблазнить, искусить.
 Пазнавальны—познавательный, -тельный. НТд.
 Пазнаваньне н.—познавание, узнавание.
 Пазнаваць, наць што, каго—познавать, -нать; узнавать, -нать.

Пазнаёміцца з кім—познакомиться.
 Пазнаёміць каго—познакомить.
 Пазнаёмлены—познакомленный.
 Пазнаны—познанный.
 Пазнаньне н.—познание.
 Пазорам—по виду.
 Пазорны—красивый, видный.
 Пазоўны—позывный.
 Пазрушыць што—сдвинуть.
 Пазыбаць што—поколыхать.
 Пазуры м. мн.—ногти, когти.
 Пазывачы, вач м.—судебный пристав.
 Пазыка ж.—заем.
 Пазычальнік м.—кредитор, займодавец.
 Пазычаны—одолженный.
 Пазычаньне н.—одолжение.
 Пазычаць, пазычыць што—одолжать, -жить.
 Пазычка ж.—см. пазыка.
 Пазычковы—кредитный.
 Пазьведзены—сведенный.
 Пазьвесці каго—свести, увести, соблазнить.
 Пазьней прс. в. ст.—позднее, позже.
 Пазьнейшы—позднейший.
 Пазыніцца—опаздывать.
 Пазьменны—попеременный.
 Пазьмяняць, ніць што—переменять, -нить.
 Пазяваньне н.—позевота.
 Пайка ж.—пай, доля, часть.
 Пайманьне н.—поймка.
 Паймаць каго—изловить, забрать.
 Пайсьці, -йці—пойти.
 Пак м.—кипа, связка, пакет.
 Пакавальнік м.—упаковщик.
 Пакавацца—упаковываться, укладываться.
 Пакаваць што—упаковывать, укладывать.
 Пакаёвы м.—лакей; прм.—комнатный.

Пакаёўка ж.—горничная.
Паказальнік м.—показатель (*Паказальнік ступені. НТ₁*); коэффициент (*Паказальнік увагі. НТ₄*); указатель. НТ₂.
Паказальнікавы—показательный. НТ₁.
Паказальны—показательный; указательный.
Паказаньне н.—показание; пред'явление; указание.
Паказваць, -заць што, каго—показывать, -зять; указывать, -зять.
Паказіцца—исказиться, искривиться.
Паказіць што—исказить, портить.
Паказчык м.—пред'явитель; указчик.
Пакаленьне н.—поколение НТ₆.
Пакалець—озябнуть, оконечить.
Пакалечаны—искалеченный, изувеченный.
Пакалечыць каго—изуродовать, изувечить.
Пакалупаць што—поковырять.
Пакалянец—затвердеть.
Пакалыхаць што—покачать.
Пакаваць—умереть.
Пакапашыцца—пошевелиться.
Пакапашыць што—пошевелить.
Пакараціць што—укоротить.
Пакараць каго—наказать.
Пакарыстацца з чаго, чым—попользоваться.
Пакасіць што—покосить.
Пакат м.—скат.
Пакаўзнуцца—поскользнуться.
Пакахацца з кім—полюбить друг друга.
Пакахаць каго—полюбить.
Пакачаць, ціць што—покатать, -тить.
Пакачацца—покататься.
Пакаштаваць што—попробовать на вкус, отведавать.

Пакаяньне н.—покаяние, раскаяние.
Пакаяцца—раскаяться.
Пакваля—медленно.
Паквапіцца—позариться (на что).
Паквапіць каму—позавидовать.
Паквапны—завистливый.
Паквітацца з кім—рассчитаться.
Пакволіць—послабеть.
Паквольна—досужно.
Паквольны—досужий, свободный.
Пакідаць, пакінуць што, каго—оставлять, -вить.
Пакінуты—оставленный.
Пакітаваць што—залепить оконной замазкой.
Паклад м.—залезь. НТ₇.
Пакладаньне н.—полагание; холощение, кастрация.
Пакладаны—кастрированный, выхолощенный.
Пакладацца, ласьціся—1) полагаться, ложиться; надеяться; 2) укладываться, укласться.
Пакладаць, ласьці што—укладывать, уложить.
Пакладаць каго—холостить, кастрировать.
Пакладзены—уложенный.
Паклычаны—включенный.
Паклычыць—включить (волосы).
Пакой м. 1) *род. пакою*—покой, мир, тишина; 2) *род. пакоя*—комната.
Пакойчык м.—комнатка.
Паколькі—насколько.
Пакомкаць што—помять, скомкать.
Пакон м.—окончание, кончина.
Пакора ж.—покорность, смирение.
Пакорм м.—кормёжка.

Пакорна—покорно, смиренно.
Пакорны—покорный, смиренный.
Пакост м.—гарное масло.
Пакот м.—накатник.
Пакпіць з каго—подшутить, надсмеяться (над кем).
Пакраса ж.—украшение.
Пакрасавацца—пожеманиться, налюбоваться на себя, попышиться.
Пакратаць што—сдвинуть с места.
Пакровы м. мн. ўл.—праздник Покрова (1 окт.).
Пакруціць што—повертеть; каго—обмануть.
Пакручасты—винтообразный, спиральный. (*Пакручасты ліст.* НТб).
Пакрывавіць каго—окровавить.
Пакрыўджаны—обиженный.
Пакрыўдзіцца—обидеться.
Пакрыўдзіць каго—обидеть.
Пакрывец м.—воловика (*бот. Anchusa L.*) НТб.
Пакрывец палявы—кривоцвет пашенный (*Anchusa arvensis L.*) НТб.
Пакрыцьце н.—покрытие, покров.
Пакрышаны—покрошенный.
Пакрышыць што—покрошить, изрезать.
Пакуль—пока, покуда, доколе.
Пакулье н. зб.—пакля.
Пакульны—пакляный.
Пакунак м.—поклажа, узел.
Пакункі м. мн.—багаж.
Пакунковы—багажный.
Пакупчаваць—побыть купцом.
Пакута ж.—1) покаяние; эпитимия; 2) страдание, мука.
Пакутаваць—1) каяться; 2) терпеть.
Пакутнік м.—кающийся.
Пакутны—покаянный.

Пакутуючы—терпящий, страдающий, кающийся. Яз. Лёс. Км.
Пал м.—страсть. НТ_{4,2}.
Палавіца ж.—полба, пшеница.
Палавы—серовато-желтый, палевый.
Палагодзіцца з кім—согласиться, помириться.
Палагодзіць каго—согласить, помирить.
Палактаць што—полокать.
Палапіць што—положить за плату, починить.
Палаплены—заплатанный, починенный.
Паласаваць што—поделывать на части.
Паласаваць—полакомиться.
Паласкавец—стать любезнее.
Паласкатаць—пощекотать.
Палатаны—заплатанный.
Палатаць што—положить за плату (на что).
Палацьвеньне н.—полегчение.
Палацьвец—полегчать.
Палацьвіць—облегчить.
Палаткі ж. мн.—полки.
Палатно н. 1) полотно, холст; 2) сетчатое дно в решете.
Палахлівасьць ж.—пугливость.
Палахлівы—пугливый.
Палац м.—дворец.
Палацовы—дворцовый. Яз. Лёс. Км.
Палаць што—очищать, провевать зёрна.
Палаш м.—палаш, сабля, меч.
Палашыць каго—пугать, всполошивать.
Палашчыцца—приласкаться.
Палашчыць каго—приласкать.
Палаяцца з кім—побраниться.
Палаяць каго—побранить.
Палевы—свайный.
Палегка ж.—облегчение.
Палеглы—полегший.

- Палены**—топленный, истопленный, обожженный.
Паленьне *н.*—топление, топка, обжигание.
Палешаны—улучшенный.
Палешыць—*см.* паляпшаць.
Палесісты—лесистый.
Палесье *н.*—полесье, лесистое место.
Палетак *м.*—участок поля.
Паліва *н.*—топливо.
Паліва *ж.*—мурава, глазурь.
Паліваны—муравленный, глазурованный.
Палік *м.*—наплечник, погон.
Палінаваць *што*—разлиневать.
Палітыка *ж.*—1) политика; 2) такт, вежливость. *нс.*
Палітыкаваць—показывать вежливость.
Палітыкант *м.*—вежливый, политикант.
Палітычна—вежливо, тактично, политично.
Палітычнасьць *ж.*—вежливость, тактичность.
Палітычны—1) политический, 2) вежливый, тактичный.
Паліца *ж.*—полка.
Паліцца—топиться; разжигаться, пылать страстью.
Паліць *што*—топить, жечь.
Палічаны—посчитанный.
Палічка *ж.*—1) щетка; 2) уменьш. от паліца.
Палічак *м.*—уменьш. от палік.
Палічыць *што*—посчитать.
Палка *ж.*—палка, топка; *прс.*—жарко, страстно.
Палкасьць *ж.*—1) палючесть; 2) страстность. *нт₂*.
Палкі—1) жаркий, горячий, палючий; 2) страстный. *нт₂*.
Палова *ж.*—1) половина; 2) мякина.
Паловы—невеянный, пополам с мякиной.
- Паложаны**—расположенный. *нт₁*.
Палозье *н. зб.*—полозья.
Палон *м.*—плен.
Палонка *ж.*—прорубь.
Палонны, -ньнік *м.*—пленник, пленный.
Палоньніца *ж.*—пленница.
Палохацца—пугаться.
Палохаць *ж.*—пугать.
Палтаць *каг. мн.*—поединок, единоборство.
Палудзены—полуденный, южный.
Палудзень *м.*—полдень; обед.
Палудзеньнік *м.*—меридиан. *нт₃*.
Палуднаваць—полдничать.
Палунач *ж.*—полночь.
Палын *м.*—попынь горькая (*Artemisia Absinthium L.*) *нт₆*.
Палыновы—попынный.
Палыноўка *ж.*—попынная водка.
Пальнуць—ударить (по чему); выстрелить.
Палюдэку—милостиво, по-человечески.
Паля *ж.*—свая.
Паляваньне *н.*—охота.
Палявік *м.*—полевой шпат. *нт₅*.
Палявы—полевой.
Паляндра *ж.*—чума, повальная болезнь.
Паляндраваць—свирепствовать.
Паляпшаць, лепшыць *што*—улучшать, шить.
Паляпшэньне *н.*—улучшение.
Паляруш *м.*—паралич.
Палясоўчык *м.*—полесовщик, лесной сторож.
Паляўніцкі—охотничий.
Паляўніцтва *н.*—охота.
Паляўнічы *м.*—охотник.
Паляшук *м.*—полешук.
Памагальнік *м.*—помощник.
Памаганьне *м.*—помощь, вспомоществование.

- Памагач, гачы м.**—помощник.
Памагльваны—выглаженный, приглаженный.
Памагляваць што—выгладить утюгом, пригладить, при-маслить.
Памаз м.—мазилка.
Памазаньне м.—миропома-зание.
Памазы м. мн.—пятна на белье.
Памакаць, -мокнуць—обмо-кать, -мокнуть.
Памалёваны—покрашенный.
Памалены—умаленный.
Памалітваваць—прочсть молитву.
Памаліць што, каго—умалить, снизить.
Памалу—слегка, осторожно, исподволь.
Памаляваць што—покрасить.
Памалютку—тихохонько.
Паманежыцца, -нерыцца—по-жеманничать.
Памантачыць што—размо-тать.
Памардаваць каго—помучить, измучить.
Памарцьвелы—помертвевший, мертвенный.
Памарцьвець—побледнеть.
Памасьціць што—положить кладки (на чем).
Памасьнічына, -ніца ж.—доска в полу.
Паматаць—размотать; побро-дить (*Паматаць на сьвету*).
Памахаць—покивать, пома-хать (головой, палкой).
Памаўза м.—проныра.
Памаўзьлівы—пронырливый, повадливый (*На начастункі памаўзьлівы*. Я. Кол. НЭХП.)
Памаўляцца, памовіцца—сго-вариваться, воркаться.
Памаўчаць—помолчать.
- Памацаваць**—попробовать крепость.
Памацаць каго—пощупать.
Памацненьне н.—усиление.
Памацнець—сделаться крепче.
Памена ж.—мена, обмен.
Паменены—обмененный.
Паменны—меновой (*Паменная вартасьць*. Яз. Лёс. Км.).
Памер м.—измерение.
Памеркавацца—сообразиться.
Памеркаваць—рассчитать, сообразить.
Памерны—измерительный.
Памерлы—умерший.
Памерці—помереть, умереть.
Памешка ж.—препятствие.
Паміж (чым)—между (чем).
Паміждзея ж.—интерлюдия, интермедия. НТэ.
Памізарнелы—обедневший, побледневший.
Памізарнець—обеднеть, по-бледнеть.
Памін м.—поминование.
Памінацца—напоминаться, -нать о себе.
Памінаць, памянуць—вспоми-нать, вспомнить; припоминать, припомнить.
Памітусіцца—потревожиться.
Памнажаць, памножыць што—умножать, -жить.
Памнажэньне н.—умножение.
Памова ж.—сговор.
Памокнуты—обмокнутый.
Памост м.—пол, деревянная настилка.
Памоўка ж.—1) молва; 2) по-говорка; 3) помолвка.
Памоўлены—помолвленный, сговоренный.
Памочнік м.—помощник.
Памочніца ж.—помощница.
Пампаваньне н.—выкачива-ние насосом.
Пампаваць—выкачивать воду насосом.

- Пампушка *ж.*—пышка, пончек.
- Памрока *ж.*—темень. Ян. К. Безн. 13 ст.
- Памсьціца *дзс. зв.*—отомстить за себя.
- Памудраваць—помудрить, поумничать.
- Памужнелы—возмужалый.
- Памужнець—возмужать.
- Памуліць—натереть до садна.
- Памураваць—выстроить каменное здание.
- Памуціць *што*—замутить.
- Памывачка *ж.*—ложкомоя.
- Памыі *ж. мн.*—помои.
- Памыійніца *ж.*—ушат для помоев.
- Памылка *ж.*—ошибка.
- Памылковы, мыльны—ошибочный.
- Памыляцца, ліцца—ошибаться, биться.
- Памыць *што, каго*—помыть.
- Памяклы—измокший.
- Памякнуць—измокнуть.
- Памянёны—упомянутый.
- Памяншацца, паменьшыцца—уменьшаться, шиться.
- Памяншаць, меншыць *што*—уменьшать, шить.
- Памяранец *м.*—апельсин.
- Памяранцовы—апельсиновый.
- Памяраць, мераць, мерыць *што*—измеривать, рить.
- Памяркованы—соображенный, рассчитанный.
- Памяркоўна—сообразно; умеренно.
- Памяркоўны—сообразный; умеренный.
- Памятаваць—помнить.
- Памятка *ж.*—1) памятка, воспоминание; 2) мемория. НТ₂.
- Памятнік *м.*—1) памятник; 2) мемориал. НТ₂.
- Памяць *ж.*—память.
- Памяшканьне *н.*—помещение, квартира.
- Пан *м.*—господин, барин.
- Панабываць, быць *што*—приобретать, ресьць.
- Панаваньне *н.*—господство; барствование.
- Панавата—зажиточно. (*Народ, відаць, жыў панавата.* Я. Кол. НЗ. 230 ст.).
- Панаваць—господствовать.
- Панавырабляць *што*—понадевать (много).
- Па над *прыйм. з твор.*—сверх, выше (чего), над (чем).
- Панада *ж.*—прыманка.
- Панадворак *м.*—двор.
- Панадзіцца—повадзіцца.
- Панадзіць *каго*—поманить.
- Панадлівы, дны—притягательный, привлекательный.
- Панадна—притягательно; привлекательно.
- Панаднасьць *ж.*—притягательность.
- Панажы *ж. мн.*—дощечки под ногами в кроснах; педали.
- Паназводзіць—насплетничать.
- Панамаўляць, мовіць *што*—наговаривать, рить; *каго*—подговаривать, рить.
- Панарад *м.*—ткацкий станок.
- Панас *м. ўл.*—*см.* Апанас.
- Панатрусіць *што*—насорить, натрасты.
- Панатурыцца—заупрямиться.
- Панавіда *ж.*—панихида.
- Панёва *ж.*—понява, юбка.
- Паненка *ж.*—барышня, панна.
- Паненскі—барышнин, девичий.
- Панесьці—понести; забеременеть.
- Панібрацтва *н.*—фамільярнычание.
- Паніжаны, жоны—повиженный; униженный.
- Паніжэньне *н.*—понижение; унижение.

- Панізіць**—понижить, унижить.
Панікніца ж.—гравилат (*бот.* Geum L.) НТв.
Панімаць, няць што—1) понимать, нять; 2) брать, взять.
Паніч м.—барчук.
Панове м. мн.—баре, господа.
Панос м.—зачатие, беременность.
Панскі—барский.
Панства н.—1) барство; 2) господство, владение; 3) государство.
Панстваваць—1) господствовать; 2) жить по-барски.
Панталык м.—толк.
Пантаплёвы—туфельный, сплетнический (*Пантаплёвая пошта*).
Пантоплі ж. мн.—туфли.
Пануры, рысты—мрачный, угрюмый.
Панурыць—склонить, опустить (глаза, голову).
Пануючы—господствующий (*Пануючая кляса*).
Панцыр м.—панцирь, броня.
Панцырнік м.—броненонец. (*Dasypus*). ЗТ.
Панцырны—броневой, броненосный.
Панчоха ж.—чулок.
Панчошка ж.—чулочек.
Панчошны—чулочный.
Паншчына ж.—барщина.
Панюшка ж.—щепотка.
Паня ж.—барыня, госпожа.
Паня (мн. л. няты) н.—барское дитя.
Паняверка ж.—сомнение, нерешительность, издевательство.
Панядзелак м.—понедельник.
Панядзелкавы—понедельничный.
Панядужаць—ослабеть.
Паняцьце н.—понятие. НТ₂, 4.
Папаваць—быть священником.
- Пападзюк м.**—попович.
Пападзьдзя, дзіха ж.—попадься
Папалохацца—потревожиться от испуга.
Папалуднаваць—пообедать, пополдничать.
Папамятаваць—попомнить.
Папанаваць—погосподствовать.
Папар м.—пар, паровое поле.
Папараць ж.—папоротник.
Папас м.—подножный корм.
Папаска ж.—угощение.
Папасьвіць, сьцьвіць—покорить на подножном корму.
Папаўка ж.—одуванчик (раст.)
Пapelяскаць што—пополоскать.
Папера ж.—бумага.
Паперад—вперед.
Папераджаць, папярэдзіць.
каго—предупреждать, дить; обгонять, обогнать.
Паперка ж.—бумажка.
Паперыны—бумажный.
Паперня ж.—бумажная фабрика.
Паперціся—пойти, тронуться.
Палечаны—сожженный; испеченный.
Папіка ж.—попрек, упрек.
Папіканьне ж.—упрекание.
Папікаць, кнуць каго—попрекать, кнуть.
Папільнаваць што—посторожить, поберечь.
Папінаць—пенять, попрекать.
Папіраць, паперці каго—выгонять, гнать; вытолкать.
Папіхайла аг.—увалень, лентяй, тьяйка.
Папіхайка ж.—пихок. (Я. Кол. Богд. 67 ст.).
Папіханьне н.—сование, подталкивание.
Папіхаць, хнуць каго—совать, высунуть, подталкивать.

Паплавец *м.*—лужок (*ср.* по-плаў).

Паплёт *м.*—плетёная изгородь.

Папліска *ж.*—хворостина.

Папліскаць—поплескаться.

Паплутаны—спутанный.

Паплутаць *што, каго*—слутать.

Паплутаць—поблуждать.

Паплысьці—поплыть.

Папляміць *што, каго*—попятнать, запятнать.

Папокаць—лопнуть.

Папомніць—вспомнить, помянуть.

Паправа *ж.*—исправление.

Паправіць *што*—исправить, починить.

Папрадуха *ж.*—пряжа.

Папрасаваць *што*—поутюжить.

Папраўка *ж.*—починка, поправление.

Папрацаваць—поработать, потрудиться.

Папрацівіцца—воспротивиться.

Папруга *ж.*—подруга, ремень.

Папруціна *ж.*—прут.

Папрыгажэць—похорошеть.

Папрыязьніца з *кім*—войти в дружбу, подружиться.

Папсаваць, -суць, —*см.* папсуваць, -суць.

Папсуваны, -суты—попорченный, испорченный.

Папсуваць, -суць *што, каго*—попортить, испортить.

Папуга *м.*—попугай.

Папукацца—распутиться, раскрыть почки.

Папустошаны—опустошенный.

Папустошыць *што*—опустошить.

Папухнуць—опухнуть.

Папхаць *што, каго*—потиснуть, пожать.

Папхнуцца—посунуться, подвинуться.

Папхнуць *што*—подвинуть,

Папыліць *што*—запылить.

Папырсканы—побрызганный.

Папырскаць—побрызгать.

Папытацца—спросить (*у кого*).

Папытаць *каго*—спросить (*кого*).

Папышнець—сделаться пышным.

Папэцканы—запачканный, грязный.

Папэцкаць *што*—попачкать, загрязнить.

Папялясы—гнедой.

Папяровы—бумажный.

Папярочны—поперечный.

Папярэджаны—предупрежденные.

Папярэджанье *н.*—предупреждение, предварение. НТ.

Папярэдзіць *каго*—*см.* папераджаць.

Папярэдні—предыдущий, предшествующий.

Папярэднік *м.*—предшественник.

Пара *ж.*—пар.

Пара *ж.*—пора (года).

Парабак *м.*—батрак.

Парабчанка *ж.*—батрачка.

Параванье *н.*—испарение.

Параваць—испаряться, испарять.

Паравы—паровой.

Парада *ж.*—совет, совещание.

Паралак *м.*—порядок; система. НТ.

Параджацца, -дзіцца—урождаться, -диться.

Параджаць, -дзіць *каго*—порождать, -дить.

Параджэньне *н.*—порождение, происхождение.

Парадзіцца з *кім*—посоветоваться.

Парадзіць *што*—посоветовать.

Парадкавы—порядковый.

Парадкавы—построчный. НТ.

Паражка *ж.*—поражение.

- Паражаць, -разіць каго**—пора-
жать, -разить; оскорблять,
-бить.
- Паражня ж.**—пустота. НТз.
- Паражняком**—порожнем.
- Паразьліва**—паразительно;
оскорбительно.
- Паразьлівы**—паразительный,
оскорбительный.
- Паразумеласьць ж.**—1) за-
носчивость; 2) соглашение.
- Паразумецца з кім**—притти
к соглашению.
- Паразяваць**—разинуть.
- Параць што**—посоветовать.
- Паралюш м.**—паралич (ср. па-
ляруш).
- Парам**—попарно. НТз.
- Парана**—рано.
- Параненька**—очень рано.
- Параніцца**—притти рано.
- Паранкі м. мн.**—утренний вы-
гон стада.
- Парасінка ж.**—капелька, ро-
синка.
- Парасон м.**—зонт, зонтик.
- Парастак м.**—побег, поросль.
- Парась ж.**—туман.
- Парасьць ж.**—поросль, побеги.
- Парасюк м.**—см. парсюк.
- Парася, -сяты н.**—поросенок.
- Паратаваць**—подать кому по-
мощь в беде.
- Паратунак м.**—помощь в опас-
ности, спасение.
- Параты ж. мн.**—церковные
хоругви (ср. пратэса).
- Параўнальны, -наўчы**—сравни-
тельный.
- Параўнаньне н.**—сравнение,
сопоставление.
- Параўнаны**—сравненный, со-
поставленный.
- Параўнаць што, каго**—срав-
нить, сопоставить.
- Парафія ж.**—см. парахвія.
- Парафіна ж.**—парафин.
- Парахаваць што**—посчитать.
- Парахавы**—пороховой.
- Парахвія ж.**—приход.
- Парахвіяльны**—приходской.
- Парахвіянін м.**—прихожанин.
- Парахненне н.**—выветрива-
ние, истлевание. НТз.
- Парахнець**—выветриваться,
истлевать.
- Пардва ж.**—куропатка белая
(Lagopus).
- Паркалёвы**—ситцевый.
- Паркаль м.**—ситец.
- Паркан м.**—бревенчатый забор.
- Парканавы**—1) полисадный;
2) бревенчатый.
- Парканік м.**—полисадник.
- Парканчык м.**—полисадничек,
заборчик.
- Парна**—знойно, душно.
- Парны**—1) знойный, душный;
2) парный, двойной.
- Парны лік (грам.)**—двойствен-
ное число.
- Парог м.**—порог. НТз.
- Парода ж.**—порода.
- Парочна, -ны**—погодно, -ный.
- Парошка ж.**—мелкий снежок.
- Парою**—1) в пору, своевре-
менно; 2) иногда.
- Парсона ж.**—см. пэрсона.
- Парсюк м.**—поросенок, кабан-
чик.
- Партацкі**—неумелый, дурной,
грубый.
- Партач м.**—немастер.
- Паруб м.**—порубка.
- Парудзец**—порыжеть.
- Парука ж.**—поручительство.
- Парукацца з кім**—ударить
по рукам.
- Парупіла дзс. безас.**—присли-
чило.
- Паруха ж.**—тревога.
- Паруханы**—потроганный, по-
тревоженный.
- Парухлівы**—подвижной, ско-
рый на под'ем.

- Паручнік м.**—1) поручик;
 2) поручитель.
Парушачца—1) трогаться в
 путь; 2) тревожиться.
Парушаць каго—тревожить,
 беспокоивать.
Парушаны—взволнованный,
 надорванный.
Парушыць—тронуть; по-
 двинуть.
Парушэнец м.—зимолюбка.
 (бот. *Chimophila Pursch*). НТв.
Парушэньне н.—тревога,
 надрыв.
Парфума ж.—духи.
Парх м.—паршивец, вшивец.
Пархаты—паршивый, вшивый.
Пархаўка ж.—паршивка.
Пархаўка ж.—гриб дождевик
 (ср. пухоўка).
Пархацець—паршивець.
Пархацік м.—уменьш. от
 парх.
Парцаляна ж.—фарфор.
Парцалянавы—фарфоровый.
Парываньне н.—стремление.
Парывацца—рваться, стре-
 миться.
Парэчкавы—красносморо-
 динный.
Парэчкі ж. мн.—смородина
 (*Ribes L.*).
Пас м.—пояс, кушак; зона. НТв.
Паса ж.—полоска.
Пасаг м.—приданое, вено.
Пасагавы—приданный.
Пасад м.—престол; место, на
 котором сажают невесту.
Пасада ж.—должность.
Пасак м.—поясок.
Пасака ж.—кровь из носа,
 сукровица.
Пасакатаць—пошебетать.
Пасаладзіць—подсластить.
Пасалоджаны—подслащенный.
Пасароміца—постыдиться.
Пасачыць—последить.
- Пасашчыпаць**—сорвать рука-
 ми (фрукты).
Пасаволіць—пошалить.
Пасварка ж.—побранка.
Пасварыцца з кім—поссорить-
 ся; *на каго*—побранить.
Паседжаньне н.—см. пася-
 джэньне.
Паселішча н.—селение.
Пасёрбаць—похлебаць.
Пасерб м.—пасынок.
Пасербка ж.—падчерица.
Пасердавацца—посердиться.
Пасівелы—поседевший.
Пасівець—поседець.
Пасіленьне н.—подкрепление
 сил.
Пасілены—подкрепленный,
 усиленный.
Пасільвацца, ліцца—подкре-
 пляцца, піцца ежаею.
Пасільваць, ліць каго—под-
 крепляць, піць ежаею.
Пасірацець, ціцца—осиротець.
Пасіраціць каго—осиротіць.
Пасіроцаны—осиротелы.
Паскаліць—повысмотреть.
Паскаржыцца, дзіцца—по-
 жаловаться.
Паскароджаны—заборонован-
 ный.
Паскародзіць што—заборо-
 новать.
Паскароміцца—оскороміцца.
Паскароміць што, каго—оско-
 роміць.
Паскаўзнуцца—посколь-
 знуцца.
Паскваліцца—позаріцца (на
 што).
Паскіданы—сброшенны.
Паскідаць каго—сбросіць;
 устраніць, вязложыць.
Паскнарыць—покланчыць, на-
 доецць просьбай.
Паскрабаны—поцарапанны.
Паскрабаць—поцарапаць, по-
 скрести.

Паскрамленьне *н.*—изможде-
ние, аскеза. Яз. Лёс. Км.
(*Бясшлюбнасьць і паскрам-*
леньне цела. 45 ст.).

Паскробаць—почесать.

Паскрыгатаць—поскрежетать.

Паскубаць што—подергать,
пощипать.

Паскуда *ж.*—1) дрянь, нечи-
стота; 2) пакостник, -ница.

Паскудзіцца—оскверняться,
мараться; пачкаться.

Падкудзіць што, каго—осквер-
нять, замарывать, портить.

Паскудзтва *н.*—скверность,
гадость.

Паскудзьдзе *н.*—дрянь.

Паскуднік *м.*—пакостник,
сквернавец, пачкун.

Паскудніца *ж.*—пакостница,
сквернавка.

Паскупіцца—покупиться;
заскупиться.

Пасланец *м.*—посланник, по-
сылный.

Пасланіцтва *н.*—мессианизм.
НТ₂.

Паслаць 1) *што*— постлать;
2) *каго*— послать.

Паслуга *ж.*—услуга.

Паслугачы *м.*—прислужник.

Паслужбовы—послужной

Паслужна—услужливо.

Паслужнасьць *ж.*—услужли-
вость.

Паслужны—услужливый.

Паслупаць—остолбенеть.

Паслухаць—послушать.

Паслухачы—послушный, по-
слушник.

Послушэнства *н.*—послушание.

Пасмакаваць што—испробо-
вать.

Пасморгаць што—подергать.

Пасол *м.*—1) посланник, по-
сол; 2) депутат (*сойму*).

Пасольскі—1) посольский;
2) депутатский.

Паспадаць—1) спадать; 2) до-
ставаться по наследству.

Паспаведаць каго—исповедать.

Паспазыніцца—опоздать.

Паспал—совместно, пополам.

Паспаліты—общенародный.

Паспаткаць каго—встретить.

Паспрадаць што—распродать.

Паспрачацца з кім—поспо-
рить.

Паспробаваць што—испро-
бовать.

Паспытацца каго—спросить.

Паспытаць што—отведать
на вкус.

Пасродак *м.*—посредник.

Пасрэдні—посредственный.
НТ₄.

Пасрэднік *м.*—медиум. НТ₄.

Пастава *ж.*—поза. НТ₂.

Пастанова *ж.*—постановление.

Пастаноўка *ж.*—постановка
(пьес). НТ₂.

Пастаноўны—постановочный.
НТ₂.

Пастаў *м.*—1) пара мельнич-
ных камней; 2) небольшой
ткацкий станок.

Пастарнак *м.*—пастернак
(*бот. Pastinaca L.*). НТ₆.

Пастаўляць, тавіць што, каго
—поставлять, -вить; рукопо-
лагать, -ложить.

Пастка *ж.*—ловушка, мыше-
ловка.

Пастрашаны—устрашенный.

Пастрашыць каго—устрашить.

Пастрашэньне *н.*—устрашение.

Пастронка *ж.*—постромка,
тяж.

Пастрыкаць каго—пожечь
крапивой.

Паступова—прогрессивно;
последовательно.

Паступовасьць *ж.*—прогрес-
сивность; последователь-
ность.

- Паступовы**—прогрессивный; последовательный.
- Пастыр м.**—пастух.
- Пастырка ж.**—1) пастушка; 2) пастораль, рель. НТ₂.
- Пастырскі**—1) пастушеский; 2) пасторальный. НТ₂.
- Пасуванье н.**—продвижение.
- Пасуваць, пасунуць што, каго**—подвигать, -винуть.
- Пасувацца, пасунуцца**—подвигаться, -нуться.
- Пасудзіна ж.**—сосуд.
- Пасуканы**—посученный.
- Пасукаць што**—посучить.
- Пасылянка ж.**—посылка.
- Пасьведчаны**—засвидетельствованный, удостоверенный.
- Пасьведчанье н.**—свидетельство, удостоверение.
- Пасьвечаны**—посвященный, рукоположенный.
- Пасьвіць, пасьвіць**—пасти.
- Пасьвядчаць, пасьвядчыць што**—свидетельствовать, засвидетельствовать; удостоверить, -рить.
- Пасьвяцаць, -ціць каго, што**—посвящать, -вятить; освящать, -вятить.
- Пасьвяцоны**—освященный.
- Пасьвячэньне н.**—посвящение; освящение.
- Пасьледавальнік м.**—подражатель, последователь. НТ₂.
- Пасьледаваньне н.**—подражание. НТ₁.
- Пасьледак м.**—последователь, наследник.
- Пасьлібізаваць**—почитать по складам.
- Пасьлізнуцца**—поскользнуться.
- Пасьля чаго**—после.
- Пасьлядоўна**—последовательно.
- Пасьлядоўнасьць ж.**—последовательность.
- Пасьлядоўны**—последовательный.
- Пасьляслоўе н.**—послесловие. НТ₂.
- Пасьмеліцца**—осмелеть, дерзнуть.
- Пасьмерце н.**—некролог. НТ₂.
- Пасьмех м.**—посмеяние.
- Пасьмяхацца**—надсмехаться.
- Пасьмягнуць**—высохнуть от жары.
- Пасьмяротны**—посмертный.
- Пасьнедаць**—позавтракать.
- Пасьпелы**—созревший.
- Пасьпех м.**—успех (ср. *поспех*).
- Пасьпель**—созреть.
- Пасьпешны**—1) поспешный; 2) успешный.
- Пасьпяваньне н.**—созревание.
- Пасьпебаць каго**—постегать.
- Пасьцілаць што**—постилать.
- Пасьцілка ж.**—постилка, простыня.
- Пасьцінаць што**—ссечь, срубить.
- Пасьціць (пост)**—поститься. (*Пасьцілі ўсе пасты*. ЗБ. На зач. г. 23 ст.).
- Пасьць ж.**—пасть, рот, зев.
- Пасэсар м.**—временный владелец имения, арендатор.
- Пасэсарка ж.**—временная владелица, арендаторша.
- Пасюды, сюль**—доселе.
- Пасябрыцца, браваць з кім**—подружиться.
- Пасяджэньне н.**—заседание. (ср. *паседжаньне*).
- Пасярод**—посреди.
- Пасяродак м.**—середина.
- Пасяродкавы**—центральный, срединный.
- Патаемна**—тайно.
- Патаемны**—тайный, таинственный.
- Паталаніла дзс. безас.**—посчастливилось.

Патаней прс. в. ст.—поде-шевле.

Патанець—подешеветь.

Патапіца—утопиться.

Патапіць каго—утопить.

Патвора ж.—потворство, по-блажка.

Патворыца—своенравничать.

Патворыць каго—портить потворством.

Патомны—потомственный; последующий.

Патольны—поблажный, приветливый.

Патоля ж.—поблажка. Ян. К. Шл. ж. 39 ст.

Патрабаванье н.—требование.

Патрабаваць што—требовать.

Патрава ж.—1) блюдо, кушанье; 2) потрава.

Патравіць—испортить сенокос скотом.

Патрапіць—попасть.

Патрафляць—попадать кстати.

Патрашыць каго—потрошить.

Патройны—тройной; тройчатый. (*Патройны ліст*. НТ₆).

Патройчы—троекратно.

Патроху, -хі, -рошку, -рошкі—понемножку.

Патрупехнуць—погнить, истлеть.

Патруха ж.—труха.

Патрушаны—рассыпанный, растрясенный.

Патривошыца—потревожиться.

Патривошыць каго потревожить, беспокоить.

Патрымаца—поудержаться, побыть, остаться.

Патрымаць што, каго—подержать.

Патрысьціць што—покрошить, измельчить.

Патрэба ж.—потребность, необходимость.

Патрэбна—нужно, надобно.

Патрэбны—нужный, необходимый.

Патрэсканы—треснувший.

Патуды—дотоле.

Патужны—1) крепкий, сильный; 2) многоводный.

Патузаць каго—дать нагоняй.

Патуль—дотоле.

Патуральнік м.—потворщик, попуститель.

Патуранье н.—потачка, потворствование, попустительство.

Патураць—потворствовать, потакать.

Патурбаваць каго—побеспокоить, беспокоить.

Патака ж.—патока.

Патыліца ж.—затылок.

Патылічны—затылочный.

Патэлья ж.—сковорода.

Паўвостраў м.—полуостров. НТ₃.

Паўгалосны—полугласный (звук.)

Паўгамоніць каго—усмирить.

Паўгодкі м. мн.—полугодие.

Паўдзеньне н.—антарктида, -тика НТ₃.

Паўдзеньны—полуденный.

Паўднёвы—южный; „Запад—Юго-Запад; „Усход—Юго-Восток. НТ₃.

Паўзварот м.—полуоборот.

Паўздонье н.—бентос. НТ₃.

Паўзьверх чаго—поверх.

Паўзьмежны—пограничный. НТ₃.

Паўздоньнік м.—бентон. НТ₃.

Паўкружны—полукружный.

Паўкуля ж.—полушарие (*Пакулі мазгоў*. НТ₄.)

Паўлінка ж. ўл.—уменьш. от Паўліна.

Паўлюк м. ўл.—Павел.

Паўміраць—перемирать.

Паўночнік м.—короставник (*бот. Knautia arvensis L.*) НТ₆.

- Паўночны**—полночный, северный, арктический.
Паўночка *н.*—арктика. НТ₃.
Паўпарціцца—поупрямиться.
Паўпіцца—упиться.
Паўпроста—полупрямой.
Паўроз *м.*—веревочка.
Паўсім—после всего.
Паўстанец *м.*—мятежник, инсургент.
Паўстанчы, танці—мятежнический, инсургентский.
Паўстаньне *н.*—восстание, мятеж.
Паўстаць—встать, подняться; поднять восстание, восстать.
Паўсыдніка *ж.*—щетка. НТ₆.
Паўсюды—повсюду.
Паўтон *м.*—полутон. НТ₁.
Паўтарэнне *н.*—повторение.
Паўторнасьць *ж.*—периодичность. НТ₁.
Паўторны—периодический (*Паўторны дроб.* НТ₁).
Паўцень *м.*—полутень.
Пах *м.*—запах.
Паха *ж.*—мышца под плечом, подмышки.
Пахаваны—похороненный, сирятанный.
Пахаваньне *н.*—похороны, погребение.
Пахавацца—спрятаться, схорониться.
Пахаваць 1) *што*—припрятать, схоронить; 2) *каго*—похоронить.
Пахадзіць—1) походить, прогуляться; 2) происходить.
Пахаджэньне *н.*—происхождение.
Пахань *ж.*—пашня (*Ляжа зерне ў пахань сырую.* Ян. К. Шл. ж. 77 ст.).
Пахапаць *што*—похватать.
Пахаплывы—жадный.
- Пахапляцца, піцца**—поспешать, поторопливаться, ропиться.
Пахапны—скорый, проворный.
Пахатуха *ж.*—сплетница.
Пахаценьне *н.*—хотенье.
Пахаць *ж.*—пашня.
Пахва *ж.*—пах, подплечье.
Пахвінны—подбрюшный.
Пахвіны *ж. мн.*—часть тела от ног до ребер.
Пахі *м. мн.*—1) верхняя лопатка (крыльца) у человека; 2) запахи.
Пахіла—наклонно, криво.
Пахіласць *ж.*—согбенность.
Пахілы—согбенный, нагнутый, покатый.
Пахіляцца, ліцца—сгибаться, согнуться; склоняться, ниться.
Пахіляць, ліць *што*—нагибать, гнуть; склонять, нить.
Пахіснуты—пошатанный, поколебленный.
Пахіснуцца—пошатнуться, колебаться.
Пахіснуць *што*—пошатнуть, поколебать.
Пахно *н.*—испражнение, вонь.
Пахнут *м. ўл.*—Пафнутый.
Паходні *м. мн.*—факелы (*Паходні сонцавыя.* НТ₃.)
Пахоў *м.*—*см.* пахаваньне.
Пахукаць—подуть, погреть дыханием.
Пахучка *ж.*—мята перечная.
Пахучы—душистый, ароматичный.
Пацалаваць *каго*—поцеловать.
Пацалунак *м.*—поцелуй.
Пацацкацца—поиграть, натешиться.
Пацеплены—истопленный.
Пацепліць—истопить.
Пацер *м.* (*звычайна пацеры*)—молитва „*Отче наш*“.
Пацеркі *ж. мн.*—четки, бусы.

Пацерці *каго, што*—потереть.

Пацеха *ж.*—1) утешение;

2) умора.

Пацешна—забавно, уморитель-
но, смешно.

Пацешны—забавный, умори-
тельный.

Пацешыць *каго*—утешить.

Пацікавіцца—поинтересо-
ваться.

Паціскаць *што, каго*—пожать.

Паціснуцца—пожаться (*Паціс-
нуцца за руку.* Ц. Гарт. С. Ц.
112 ст.)

Паціху—тихо, потише; осто-
рожно.

Пацкаваны—науськанный.

Пацкаваць *каго*—науськать.

Пацук *м.*—крыса (*Mus decu-
mans*).

Пацыкацца—дразниться.

Пацыркаць *каго*—подоить.

Пацьверазец—отрезветь.

Пацьвільвацца з *каго*—драз-
нить (кого), издеваться.

Пацьвісьці—заплесневеть.

Пацьвякаць—почавкать.

Пацяга *ж.*—влечение. НТ₁.

Пацягаць, гнуць *што, каго*—
потягивать, нуть, повлечь.

Пацярпеньне *н.*—терпение.

Пацяруха *ж.*—сор, раститель-
ные остатки.

Пацярушыць—напорошить, на-
сорить.

Пацяшаць *каго*—утешать.

Пацяшэньне *н.*—утешение.

Пачаканка *ж.*—ожиданье.

Пачакаць—обождать, подо-
ждать.

Пачапіць, (-плю, -чэпіш) *што*—
нацепить, прицепить.

Пачапляць *што*—нацеплять.

Пачарсьцьвець—зачерстветь.

Пачасаваць—повременить.

Пачасны—временный.

Пачаставаць, (-тую) *каго*—
угостить.

Пачастунак *н.*—угощение.

Пачасьцінны—частичный, пар-
циальный. НТ₁.

Пачатак *м.*—начало, начинание.

Пачаткаваць—полагать начало.

Пачаткі *м. мн.*—начатки.

Пачатковы—начальный; эле-
ментарный. НТ₂

Пачатнікі *м. мн.*—инициалы.
НТ₂.

Пачаць—*см.* пачынаць.

Пачвара *ж.*—образина, урод.

Пачмыхаць—почихать.

Пачопка *ж.*—перевязь у ведра,
вешалка.

Пачоска *ж.*—потасовка.

Пачувальны—чувствитель-
ный. НТ₁.

Пачуваньне *н.*—чувствование,
эмоция. НТ₁.

Пачуваць, -чуць—чувствовать,
почувствовать.

Пачуць—послышать, услы-
шать.

Пачуцьцё *н.*—чувство, эмоция.
НТ₁.

Пачуцьцёвасьць *ж.*—чувствен-
ность, эмоциональность.

НТ₂₋₁.

Пачуцьцёвы—чувственный;
эмоциональный. НТ₂₋₄.

Пачцівы—уважительный, по-
чтительный.

Пачыкрыжыць—порезать
хлеб ломтиками.

Пачым—почему, по сколько.

Пачынак *м.*—1)начало, почын;

2)большое веретено с намо-
танными на него с несколь-
ких малых веретён нитками.

Пачынальнік *м.*—начинатель,
инициатор; зачынщик; запе-
вало (в хоре).

Пачынальны—начинательный.

Пачынаць, пачаць *што*—на-
чинать, начать.

Пачыркаць—почеркать.

Пачырванелы—покрасневший.

Пачырванець—покраснеть, зардеться.
Пачэплены—зацепленный.
Пачэсны—почетный, почтенный.
Паша ж.—подножный корм, пастбище.
Пашалець—взбеситься.
Пашалохваць, лохаць што—пошевеливать, -лить.
Пашана ж.—почтение, уважение.
Пашанаваны—уваженный, почтенный.
Пашанаваць каго—уважить, почтить; *што*—побережь.
Пашанціла дзс. безас.—посчастливилось.
Пашараваць што—почистить (песком.)
Пашарпаць што—разорвать на части.
Пашаснуцца—пошатнуться.
Пашаснуць што, каго—пошатнуть.
Пашаткаваць—нашинковать.
Пашаткованы—нашинкованный.
Пашкадаваць што, каго—пожалеть.
Пайкаджэньне н.—повреждение.
Пашкодзіла бзс. безас.—повредило.
Пашлакатаць каго—пощекотать.
Пашлюбавацца з кім—повенчаться.
Пашлюбаваць каго—повенчать.
Пашлюбаваны—повенчаный.
Пашмаравачь што—помазать мазью, мылом и т. п.
Пашмарованы, раваны—помазанный мазью.
Пашмуляць што—протереть.
Пашпарт м.—паспорт.
Паштурхаць што, каго—по-толкать.

Пашукаць што—поискать.
Пашурпаціцца—стать шероховатым.
Пашчака, чанка ж. верхняя челюсть.
Пашчырбіць што—зазубрить.
Пашчыркаць каго—пощипать.
Пашчырыць—поусердствовать.
Пашчэліцца—порасколиться.
Пашыбаваць, вацца—поспешить.
Пашывальны—пошивочный.
Пашываць, шыць што—нашивать, -шить.
Пашыральнік м.—популизатор. НТ₂.
Пашыраны—распространенный.
Пашырацца, рыцца—1) расширяться, -риться; **2)** распространяться, -ниться.
Пашыраць, рыць што—распространять, -нить; популяризировать. НТ₂.
Пашырэнне н.—распространение; популяризация. НТ₂.
Пашэціла дзс. безас.—см. пашанціла.
Паягліцца—позариться (на что).
Паядаць, паесці што, каго—пожирать, поедать, поесть.
Паядынак м.—поединок, дуэль.
Паядынчы—единичный, одиночный.
Паядранець—сделаться холоднее (о погоде).
Певень м.—петух.
Пекануць што—обжечь зноем; *каго*—огреть.
Пекар м.—пекарь, хлебопёк.
Пекаць—напекать, греть.
Пекла н.—ад.
Пэкма—жестокое, сильно.
Пекна—красиво, изящно.
Пекнасьць ж.—красивость.
Пекната ж.—красота, изящество.

Пекны—красивый, изящный.
Пекненькі—красивенький.
Пекур м.—бекас (ср. чэпк).
Пекчы што—печь.
Пелеск м.—плеск.
Пеляскаць што—полоскать.
Пелесаваць каго—бить бато-
гом.
Пелькавы—грудной.
Пелькі ж. мн.—груди (жен-
ские).
Пеля, пелька ж.—болотце с
открытой водой.
Пеніца ж.—пенка.
Пень м.—пень; жылавы—шток
жильный. НТБ.
Перабалець—переболеть, пе-
рестрадать.
Перабедаваць—перегоревать.
Перабіваць, біць што—пере-
бивать, бить; переламаваць,
ломить; прерываць, пре-
рывать.
Перабірае дзс. безас.—бурчит
в животе.
Перабірацца, брацца—переби-
раться, браться; переправ-
ляцца, вілься; переселяцца,
ліцца на новое местожи-
тельство.
Перабіраць, браць што—пе-
ребирать, брать; отбирать,
отобраць.
Перабіраць дзс. непер.—быть
разборчивым (в пище).
Перабольшыць—переувели-
чить.
Пераборлівасьць ж.—разбор-
чивость.
Пераборлівы ж.—разборчивый
(в пище).
Пераборы м. мн.—излишняя
разборчивость.
Перабраны—перебранный.
Перабрахацца з кім—переру-
гаться.
Перабрахаць каго—выругаць
сверх меры.

Перабудаваньне н.—перестра-
ивание, перестройка.
Перабудаваны, дованы—пере-
строенный.
Перабудоўваць, даваць што—
перестраивать, роить.
Перабунтаваць што, каго—
перепутать, перемешать, пе-
ремутить.
Перавабліваць, біць каго—
переманивать, нить.
Пераваблены—переманенный.
Перавага ж.—перевес, пре-
имущество, предпочтение,
преобладание.
Перавадзіцца, водзіцца, вельсць—
переводиться, пере-
вестись, вывестись.
Перавадзіць, водзіць, вельсі
каго—1) переводить, пере-
вести; 2) истребляць, бить.
Пераважаны—перевешенный.
Пераважваньне н.—перевеши-
вание.
Пераважваць, жыць што—
перевешивать, шать.
Пераважка ж.—перевес, веска.
Пераважна—преимущественно,
предпочтительно.
Пераважны—преимущество-
ный, преобладающий, пред-
почтительный.
Перавалакаць, лакчы што,
каго—перетаскивать, шить.
Перавалока ж.—перетаска,
перегрузка.
Пераварацень м.—оборотень.
Пераварачацца, вярнуцца—пе-
реворачивацца, ротіцца,
змьняцца, ніцца.
Пераварачаць, раціць, вяр-
нуць што—переворачивать,
ротить; змяняць, нить.
Перавітацца з кім—обме-
няцца (прывітствіямі).
Перавод м.—1) перевод;
2) извод, измор.
Пераводы м. мн.—сплетни.

Перавоз *м.*—1) перевоз; 2) плот, паром; 3) плата за перевоз.
Перавозьнік *м.*—перевозчик.
Перавытворчасць *ж.*—перепроизводство. Яз. Лёс. Км.
Перавышаць, высіць—превосходить, превышать, высить.
Перавышка *ж.*—превышение, избыток.
Перавярненне *н.*—превращение. НТ₁.
Перавярнуць—*см.* пераварацаць.
Перавясла *н.*—1) перевязь у ведра; 2) связка для снопов.
Перагадаць—передумать.
Парагартаваць што—перекалать.
Перагбаць што—перегнуть.
Перагноены—доведенный до гнилости.
Перагной *м.*—гумус. НТ₅.
Перагонкі *ж. мн.*—игра в запуски.
Перагорнуты—перевернутый.
Перагортваньне *н.*—переворачивание на другую сторону.
Перагортаць, гарнуць што—переворачивать, вернуть.
Перагрызчыся з кім—перегрызться, перессориться.
Перагукацца з кім—перекликаться.
Перад чым—перед, пред (чем).
Перадаваць, перадаць што—передавать, передать.
Перададзены—переданный.
Перадаражыць—продорожить.
Перадок *м.*—1) передняя часть туловища; 2) передок у воза.
Перадохнуць—пропасть.
Перадпакой *м.*—передняя, прихожая, вестюбиль.
Перадплата *ж.*—абонемент, подписка НТ₂.
Перадплатны—абонементный.
Перадплачваць, лаціць—абонироваться, купить абонемент.

Перадрук *м.*—перепечатка.
Перадрукаваць што—перепечатать.
Перадрукованы, каваны—перепечатанный.
Перадрыгнуць—передрогнуть.
Перадсцяна *ж.*—авансцена. НТ₂.
Перад-часам—преждевременно.
Перадчасны—преждевременный.
Перадыхаць, хнуць—передышать, передохнуть.
Пераенчыць каго—перемучить.
Перажагнацца—перекреститься.
Перазацца—опоясываться.
Перазімаваць—провести зиму, перезимовать.
Пераймальнасьць *ж.*—1) подражательность, 2) преемственность. НТ₂.
Пераймальнік *м.*—подражатель.
Пераймальны—1) подражательный; 2) преемственный.
Перайманы *н.*—подражание, перенимание.
Пераймаць што—перенимать; *непер.*—подражать.
Пераймны—метонимический. НТ₂.
Перайменьне *н.*—переименование; метонимия. НТ₂.
Перайнакшаны, начаны—переназначенный, преобразованный.
Перайнакшаць, начваць што—переназначать, преобразовывать.
Перайнакшыць, начыць што—переназначить, преобразовать.
Перайначваньне *н.*—переназначивание, преобразование. НТ₁.

Пераказ *м.*—пересказ (НТ₂); перевод (денег по почте).
Пераказаны—пересказанный.
Пераказваньне *н.*—пересказывание.
Пераказваць, -заць што—пересказывать, -зять; повторять, -рить.
Пераказчык *м.*—пересказчик.
Перакананы, -конаны—убежденный.
Перакананьне, конаньне *н.*—убеждение.
Пераканацца—убедиться.
Пераканаць каго—убедить.
Перакасаваць што—перечеркнуть.
Перакасованы—перечеркнутый.
Перакартаваць—перетасовать карты.
Перакід *м.*—переброс.
Перакіданьне, кідваньне *н.*—перебрасывание.
Перакідваць, -кідваць, -кінуць што, каго—перебрасывать, -росить.
Перакисьлены—переквашенный.
Перакисьліць што—переквашить.
Пераклад *м.*—перевод (*лит.*).
Перакладаньне *н.*—переложение.
Перакладаць, -класьці што—перекладывать, переложить, перекласть; переводить, перевести.
Перакладны—переводный.
Перекладчык *м.*—переводчик.
Пераконаны—*см.* перакананы.
Пераконаньне *н.*—*см.* перакананьне.
Перакопваньне, -м.—перекапывание.
Перакопваць, -капаць што—перекапывать, -копать.
Перакпіць каго—перехитрить.
Перакрасавацца, -ваць—отцвести.

Перакратаць што—передвигать.
Перакручаны—перекрученный, искаженный.
Перакручваць, -ціць што—перекручивать, -тить; искажать, -зить.
Перакрывіцца—перекоситься.
Перакрывіць—передразнить, сделать гримасу.
Перакрыш *м.*—лом в поясице.
Перакрышыць што—перекрошить.
Перакрэсьлены—перечеркнутый на-крест.
Перакрэсьліваць, -сьліць што—перечеркивать, -кнуть на-крест.
Перакулены—переваленный, опрокинутый.
Перакульвацца, -ліцца—перекувыркнуться, -кнуться.
Перакульваць, -ліць каго—перекувыркывать, -кнуть.
Перакупляць, -піць што—перекупать, -пить.
Перакус *м.*—кукушкин лён (раст.) МГ.
Перакутваць, -таць што, каго—укутывать, -тать.
Перакуць каго—перековать.
Пералаз *м.*—место в изгороди для пролезания; низкая изгородь.
Пералазіць—перелезть.
Пераламленьне *н.*—преломление, рефракция. НТ₂.
Пералёкі *м. мн.*—перепуг.
Пералёг *м.*—1) перелёт; 2) язвенник (*бот.* Achyllis L.) НТ₂.
Пералетаваць—провести лето.
Пералік *м.*—пересчет.
Пералітаваць што—перепаять, переплавить.
Пералітованы—переплавленный.
Пералічаны—пересчитанный.

Пералічваньне *н.*—пересчитать-
вание.
Пералічваць, -чыць *што, каго*—
пересчитывать, -тать.
Пералічка *ж.*—пересчет, пере-
чень.
Пералом *м.*—перелом; кризис
(болезни).
Пераломны—переломный, кри-
тический.
Пералюдненьне *н.*—перенасе-
ление. НТ₃.
Пералюднены—перенаселен-
ный.
Пералякаць *каго*—перепугать.
Перамагальнік *м.*—1) победи-
тель; 2) соперник. НТ₂.
Перамагальны—победный, -до-
носный.
Перамаганьне *н.*—преодоле-
ние, пересиливание; сопер-
ничество. НТ₂.
Перамагаць, -гчы *каго*—пре-
одолевать, -леть; пересили-
вать, лобезждать.
Перамаўленьне *н.*—перегова-
ривание; перефразирование.
НТ₂.
Перамаўляцца, -мовіцца *з*
кім—переговариваться, -во-
рить.
Перамаўляць, -мовіць *каго*—
переговаривать, -ворить.
Перамежак *м.*—промежуток.
Перамежны—промежуточный.
Перамеркаваць—передумать,
перерешить.
Перамерці—перемемереть.
Перамовы *ж. мн.*—переговоры.
Перамога *ж.*—победа, одоле-
ние.
Пераможнік *м.*—победитель.
Пераможны—*см.* перама-
гальны.
Перамудраваць—перемудрить.
Перамяшчальны—перемести-
тельный. НТ₁.

Перамяшчаць, -мясьціць *каго,*
што—перемещать, -местить.
Перацікавальнік *м.*—пародист.
НТ₂.
Перацікавальны—пародиче-
ский. НТ₂.
Перацікаваньне *н.*—перевора-
чивание на изнанку; парод-
ирование. НТ₂.
Перацікаваць *што*—перевер-
нуть на изнанку, перелицо-
вать.
Перацікованы—перевернутый
на изнанку.
Пераціцоўка *ж.*—перелицовка.
Перанос *м.*—перенесение, пе-
ренос. переноска.
Пераноснік *м.*—транспортир.
НТ₁.
Пераносны—переносный, ме-
тафорический.
Пераносня *ж.*—метафора.
НТ₂.
Пераноссье *н.*—переносье.
Пераношваньне *н.*—перенаши-
вание.
Пераношваць, -насіць—пере-
нашивать, -носить.
Пераняцьце *н.*—восприятие (?).
НТ₂.
Перападацца—перепадать;
1) истощаться, истомиться,
изнемогать; 2) случаться.
Перапалохацца—перепугаться.
Перапачываць, -чыць—отды-
хать, переотдохнуть.
Перапеча, -чка *ж.*—лепешка.
Перапечкі *ж. мн.*—мальва се-
верная (раст.). МГ.
Перапіс *м.*—перепись.
Перапісваньне *н.*—переписы-
вание.
Перапісваць, -пісаць *што*—пе-
реписывать, -сать.
Пераплаўе *н.*—праздник Пре-
половения.
Пераплот *м.*—забор; тын.
Пераплутаны—перепутанный.

Пераплутваць, таць што—перепутывать, тать.
Перапой м.—обряд при венчании; поездка жениха для угощения в дом тестя на второй день свадьбы.
Пераправа жс.—переправа, переезд.
Перапраганьне н.—перепряжка
Перапрагаць, прэгчы каго—перепрягать, прячь.
Перапражаны, прэжаны—перепряженный.
Перапраўляць, правіць што, каго—переправлять, вить.
Перапрашваньне, шэньне н.—извинение.
Перапрашваць, прасіць—извиняться, ниться.
Перапродаж м.—перепродажа.
Перапсаваць, суваць—перепортить.
Перапугі м. мн.—см. пярэпугі.
Перапужаць каго—перепугать.
Перапуск м.—пропуск.
Перапускаць, сьціць што, каго—пропускать, стить.
Перапынак м.—перерыв; антракт; пауза НТ₂.
Перапэчкаць што—перепачкать.
Перапялясы—полосатый.
Перапячы што—перепечь.
Перарабляць, рабіць што—перерабатывать, лать.
Перараханьне н.—пересчитывание.
Перарахоўваць, хаваць што—пересчитывать, тать.
Пераробка жс.—переработка.
Перароблены—переработанный.
Перарупіла дэс. безас.—перехотелось.
Перарэз н.—перерез, разрез.
Перарэзваць, рэзаць што, каго—перерезывать, зать; разрезывать, зать.

Перасаджваньне н.—пересаживание, пересадка.
Перасаджвацца, дзіцца—пересаживаться, сесть.
Перасаджваць, дзіць што—пересаживать, дить.
Перасек м.—сечение, пересечение.
Перасілены—преодоленный.
Перасільваць, сіліць каго—преодолевать, леть.
Пераскок м.—прыжок чрез что-л.
Пераскокваньне н.—перескакивание, перепрыгивание.
Пераскокваць, кочыць—перескакивать, скокить; перепрыгивать, перепрыгнуть.
Перасланы—1) перестланный; **2)** пересланный.
Перасланьне н.—перестиланье.
Пераслаць што—1) перестлать, **2)** переслать
Перасмажаны—пережаренный.
Перасмажваць, жыць што—пережаривать, рить.
Перасморгваць, гаць што—перетирать, реть.
Пераспаньне н.—долгий сон, просыпание.
Пераспаць—проспать; переночевать.
Перасол м.—пересол.
Перастанова жс.—метабола. НТ₂.
Перастаноўка, стаўка жс.—перестановка.
Перастаўляць, ставіць што—переставлять, вить; передвигать, двинуть.
Пераступны—високосный (год).
Перасуваньне н.—передвижение.
Перасувацца, сунуцца—передвигаться, винуться.
Перасуваць, сунуць каго, што—передвигать, винуть.
Перасуканы—пересученный.

- Перасукаць што**—пересучить.
Перасыціцца—пресытиться.
Перасыць ж.—пресыщение.
Перасычаны—пресыщенный.
Перасвяткаваць—провести праздник.
Перасьледаваньне н.—преследование.
Перасьледаваць каго—преследовать.
Перасьпець—перезреть.
Перасьпелены, -сьпелы—перезрелый.
Перасьпельвацца, -сьпеліцца—перезреть, зреть.
Перасьцерагаць, -гчы каго—предостерегать, речь.
Перасягнуць што—перейти.
(Перасягнулі далёка ўжо рубяжы палавецкія. Ян. К. Песьня аб п. Іг.)
Перасякаць, -сячы што—пересекать, сечь.
Перасяленьне н.—переселение.
 НТз.
Перасяляць, -ліць каго—переселять, лить.
Ператвараць, -рыць што—преобразовывать, звать.
Ператварэньне н.—преобразование.
 НТз.
Ператлумачаны—перетолкованный.
Ператлумачваньне н.—перетолковывание.
Ператлумачваць, -чыць што—перетолковывать, -ковать.
Ператлумачэньне н.—перетолкование.
Ператрыманы—передержанный.
Ператрыманыя н.—передержка.
Ператрымліваць, -маць што—передерживать, жать.
Пераўтвараць, -рыць што—преобразовывать, звать; видоизменять, -нить.
- Пераўтварэньне н.**—преобразование, видоизменение.
Пераўтвораны—преобразованный.
Перафарбаваньне н.—перекрашивание.
Перафарбаваць што—перекрасить.
Перафарбованы, -баваны—перекрашенный.
Пераходжалы—перехожий, переходящий.
Пераходжаць—перехаживать с одного места на другое.
Пераходзіць, перайсьці—переходить, перейти через что-л.
Перахапваць, -піць што—перехватывать, -тить.
Перахіл м.—перегиб. НТз.
Перахіляцца, -ліцца—перегибаться, -гнуться.
Пераход м.—проход, переход.
Пераходзіны ж. мн.—перехожение, переезд в другой дом.
Пераходлівасьць ж.—отходчивость.
Пераходлівы—отходчивый.
Пераходны—переходный, переходящий.
Перахруснуць—переломиться.
Перац м.—перец.
Перацерці—см. пераціраць.
Перацінаць, -цяць што—перерубать, -бить.
Пераціраць, перацерці што—перетирать, перетереть.
Перацяг м.—перетягивание; перевал. НТз.
Перацягаць, -гнуць што, каго—перетягивать, -тянуть.
Перацяты—перерубленный.
Перачапацца—перенести ботинки.
Перашарпаны—разодранный, разорванный.
Перашарпнуць што—перервать, перервать; перерезать.

Перашвыраць, -рнуць што—перешвыряць, -рнуць.
Парашкаджаць, -кодзіць—препятствовать, вредить.
Перашкада ж.—препятствие, помеха, вред.
Перашмульганы—перетертый.
Перашмульгаць што—перетереть.
Перашнуроўваць, -раваць што—пройти сквозь (*Перашнураваў туды-сюды разоў няць сенцы*. Ц. Гарт, С. Ц. 73 ст.)
Перашугаць што—раскидать, расточить.
Перашуканы—перейсканный, перешаренный.
Перашукваньне н.—перейсканье.
Перашукваць, -каць што—перейскивать, -каць.
Перайдаць, -пераесці—проедать, -есть.
Первястковасць ж.—первичность, примитивность, элементарность. НТ₂.
Первястковы—первичный, примитивный, элементарный. НТ₂.
Пёрка н.—перышко.
Перкаваты—перистый (*Перкаваты ліст*. НТ₆.)
Перлы м. мн.—перлы, жемчуг.
Пярнік м.—пряник.
Пярнікавы—пряничный.
Пярніца ж.—перечница.
Пярнічак м.—пряничек.
Пярнічнік м.—пряничник.
Пярсьцень н.—перстень.
Пярцём прс.—досадно, горько.
Пярцу даць—см. дыхту даць.
Пярці—переть, тащить.
Пярціся—тащиться, всходить, взлезать.
Пярчык м.—копытень (*бот. Asarum europaeum L.*) Сержп.
Пярш прс.—сперва, прежде.

Пяршагодні—однолетний.
Пяршапачатковы—первоначальный. НТ₂.
Пяршатвор м.—см. пяршаўзор.
Пяршатворны—первозданный. НТ₅.
Пяршаўзор м.—оригинал, прототип. НТ₂.
Пяршаўзорны—оригинальный. НТ₂.
Пяршы—первый.
Пёс м.—пес, собака.
Песак м.—песец, кролик.
Пескавік м.—песчаник (камень). НТ₅.
Пеставааны—избалованный.
Пеставаць каго—няньчить, баловать.
Песьляк м.—старый гриб.
Песьня ж.—песня.
Песьсі—псиный, собачий.
Песьціць каго—нежить, баловать.
Петавацца—биться, выбиваться из сил.
Петаваць, -таць каго—бить, колотить.
Пехатом, -тою—пешком.
Печанцы м. мн.—печень. Сержп.
Печая ж.—изжога.
Печыва н.—печенье, вариво.
Пеша, -шы, -шкі—пешком.
Пешня ж.—большое долото с длинной рукояткой (лом).
Пешчаны—избалованный.
Пі—2 л. ед. ч. пов. накл. от піць.
Піва н.—пиво.
Піваварня ж.—пивоваренный завод. НТ₃.
Піво́ня ж.—пион (*бот. Paeonia L.*), НТ₆.
Піка ж.—1) пика, копьё; 2) лицо.
Пікаць—торкать, совать в лицо; говорить дерзости.
Пікнуць каго—дать пинок.
Пілаваты—пильчатый. НТ₆.

Пілаванийне *н.*—пиление.
 Пілаваць *што*—пилить, распиливать.
 Пілавіны *ж. мн., -ньне н. зб.*—древесные опилки.
 Пілачка *ж.*—уменьш. от піла.
 Піліп *м. ул.*—Филипп.
 Піліпаўка, -кі *ж.*—рождественский пост.
 Піліць *што*—1) пилить, распиливать; 2) *каго*—наговаривать, упрекать.
 Пілка *ж.*—пилочка.
 Пілкі—мягкий, удобный для пиленья.
 Пілоўка *ж.*—пилка.
 Пільна 1) очень, настоятельно; 2) усердно, старательно.
 Пільнаванье *н.*—стережение.
 Пільнавацца—стеречься; дому—оставаться дома.
 Пільнаваць *што, каго*—стеречь, беречь.
 Пільнасьць *ж.*—прилежание, старание, бдительность.
 Пільнейшы *прм. в. ст.*—прилежнейший.
 Пільны—прилежный, старательный, бдительный, тщательный.
 Пільня *ж.*—лесопильный завод.
 Пільсьцевы—войлочный.
 Пільсьць *ж.*—войлок, ворс.
 Пільчак *м.*—см. пінжак
 Пінда *ж.*—гордячка.
 Піндырыцца—форсить, пышно одеваться.
 Піндырыць *каго*—пышно одевать.
 Пінжак *м.*—пинжак.
 Піпашнік *м.*—куритель табаку.
 Піпка *ж.*—курительная трубка.
 Пірог *м.*—пирог; калач.
 Пірожнік *м.*—пирожник; калачник.
 Пірожніца *ж.*—пирожница; калачница.

Пісаніна *ж.*—бумагамаранье, пачкотня.
 Пісанье *н.*—писанье, письмо.
 Пісар *м.*—писарь.
 Пісарчук *м.*—уменьш. от пісар.
 Пісклянак *м.* піскля, -ляты *н.*—ципленок.
 Пісклявы—пискливый.
 Пісклячы—циплячий.
 Піскуж *м.*—пескарь.
 Пісоўны—письменный.
 Пістон *м.*—пистон, капсуль.
 Пісуга *ж.*—1) царापина на письме; 2) вообще царापина.
 Пісулька *ж.*—записка, сочка.
 Пісух *м.*—шрам, рубец.
 Пісьменна—грамотно.
 Пісьменнасьць *ж.*—грамотность.
 Пісьменны—грамотный.
 Пісьменства *н.*—письменность, словесность, литература.
 Пісьменьнік *м.*—писатель.
 Пісьменьніца *ж.*—писательница.
 Пісьмовы—письменный.
 Пітво *н.*—питьё.
 Пітнік, нічок *м.*—кувшин для воды (Ц. Гарт. СЦ. 59 ст.).
 Пітуха *ж.*—пьющая.
 Піх *м.*—толчок.
 Піхам *прс.*—1) насильно; 2) битком.
 Піхаць, -хнуць *каго*—толкать, толкнуть.
 Піцьцё *н.*—питьё.
 Пішчаць—пищать, хрипеть.
 Пішчык *м.*—свисток; клавиш.
 Пішчыкі *м. мн.*—хрипенье в горле.
 Плажам, жма—пластом.
 Плаз *м.*—плоскость.
 Плазам, зма—см. плажам, жма
 Плак *м.*—плач.
 Плакацца—плакаться.
 Плаклівы—плаксивый.
 Плаксун *м.*, -ксуныя, -ксуха *ж.*—плакса.

Пласт *м.*—пласт, слой.
 Пластаванье *н.*—наслоение.
 Пластавацца—наслаиваться.
 Пластаватаць *ж.*—слоистость. НТБ-5.
 Пластаваты—слоистый.
 Пластазнаўства *н.*—петрография. НТБ.
 Пластам—в растяжку.
 Пластануць *каго*—ударить ч.-н. длинным.
 Пластаць *каго*—бить ч.-н. длинным.
 Пласток *м.*—пластинка. НТБ.
 Пласць *н.*—пласт.
 Плата *ж.*—плата, платёж.
 Платна *прс.*—за плату.
 Платны—1) платный; 2) верный в платеже.
 Плаха *ж.*—часть сохи, плоское полено, плаха.
 Плаценка *ж.*—пестрядь.
 Плаценкавы—пестрядинный.
 Плаццё што—платить, оплачивать.
 Плацце *н.*—1) платье; 2) бельё.
 Плачка *прс.*—со слезами.
 Плашка *ж.*—плоское бревно.
 Плевачка *ж.*—тонкая плёнка.
 Плены *м. мн.*—плевелы.
 Племеністы—плодовитый; племенной.
 Племеньнік *м.*—производитель.
 Племеньніца *ж.*—плодовитая женщина.
 Племя *н.*—племя.
 Пленка *ж.*—1) тонкая чешуйка на металле; 2) пенка.
 Плёс *м.*—1) заводь, 2) хвост у большой рыбы.
 Плёскаць—плескать; у далоні—аплодировать.
 Плесць *ж.*—волны. МГ.
 Плесцьці што—плесть; клеветать.
 Плётка *ж.*—плеть, плётка.
 Плёткі *ж. мн.*—сплетни.

Плеўка *ж.*—пленка.
 Плех—*см.* плеш.
 Плецяніца *ж.*—плетенка.
 Плеш *м.*—плешь, лысина.
 Плешка, шачка *ж.*—шляпка у гвоздя.
 Плешка *ж.*—баловница.
 Плешыцца—плющиться.
 Плісца, ска *ж.*—трясогузка (Budytes).
 Пліснуць—пролить, брызнуть.
 Плісь *выкл.*—брызг.
 Плішчыцца—втискаться.
 Плішчыць—втискать, вдавливать.
 Плод *м.*—1) плод; 2) племя.
 Плодаванье *н.*—плодоношение. НТБ.
 Плодаваць—носить плоды.
 Плодавы—плодовый. НТБ.
 Плодазавязь *ж.*—завязь (*бот.*). НТБ.
 Плодалісьцік *м.*—плодолистик. НТБ.
 Плодна—плодовито.
 Плоднасьць *ж.*—плодовитость, плодородие.
 Плодны—плодовитый, плодородный.
 Плойма *ж.*—уйма, множество.
 Пломень *м.*—пламень.
 Плоскані *ж. мн.*—посконь.
 Плот *м.*—изгородь.
 Плотка *ж.*—плотва (рыба *Leuciscus*).
 Плошча *ж.*—площадь.
 Плуцанье *н.*—путанье.
 Плуцанье *н.*—блуждание.
 Плуцаць—путаться, блуждать.
 Плывунец *м.*—пузырчатка (*бот. Utricularia L.*). НТБ.
 Плывуны—водоплавающие (Nataiores). ЗТ.
 Плывучы—плавучий.
 Плыннасьць *ж.*—текучесть.
 Плыжны—текучий.
 Плынь *ж.*—течение.
 Плысьці—течь, плыть.

Плыт *м.*—плот, паром.
 Плытанка *ж.*—самосушка (рыба).
 Плытаць—1) пластать; 2) сплочивать.
 Плытнік *м.*—плотовщик.
 Плыўна, -ны—плавно, -ный.
 Плыўнасьць *ж.*—плавность.
 Плюваньне *н.*—*см.* пляваньне.
 Плюваны—плевый, достойный оплевания.
 Плюваць—*см.* пляваць.
 Плюгава—мерзко, скверно.
 Плюгавец *м.*—сквернавец, пакостник.
 Плюгавіць *што*—осквернять, портить.
 Плюгавы—мерзкий, скверный.
 Плюгаўка *ж.*—1) сквернавка; 2) поганка (гриб).
 Плюгаўства *н.*—дрянь, мерзость.
 Плюгаўчык *м.*—мерзавчик.
 Плюндра *ж.*—замарашка.
 Плюндыць *што*—марать (подол).
 Плюска *ж.*—клоп.
 Плюска *ж.*—шелуха, плева семян.
 Плюсканьне *н.*—1) моргание глазами; 2) плескание.
 Плюскат *м.*—плеск.
 Плюскаць—1) моргать, хлопнуть глазами; 2) плескаться.
 Плюснуць—1) ударить ладонью; 2) плеснуть, пролить, бултыхнуть.
 Плюсь *выкл.*—1) морг!; 2) бултых!
 Плюсьнік *м.*—лишай древесный (*Lichen palmenaria*).
 Плюха *ж.*—оплеуха.
 Плюхнуць—оплеушить.
 Плюхцець—булькотать (*Вада пад коламі плюхцела*. Я. Кол. НЗ. XXIII).
 Плюшч *м.*—водяной пузырь на теле.

Плюшчык *м.*—уменьш. от плюшч.
 Плюшчэй *м.*—ежеголовка (*бот. Sparganium L.*) НТ₆.
 Плюшчэць—течь, ливнем лить.
 Пляваньне *н.*—плевание.
 Пляваць—плевать.
 Пляга *ж.*—удар розгами по поясице.
 Пляжыць *каго*—ударять, сечь.
 Пляйстар *м.*—1) пластырь; 2) пласт.
 Пляйстваны—спластанный.
 Пляйстраваць—пластовать.
 Пляйстровы—пластовый, пластырный.
 Пляма *ж.*—пятно.
 Пляменьніца *ж.*—племянница.
 Пляменьнік *м.*—племянник.
 Плямісты—пятнистый.
 Пляміцца—пятнаться.
 Пляміць *што, каго*—пятнать.
 Плямка *ж.*—пятно, пятнышко.
 Плямны—запятнанный, маркий.
 Плямя *н.*—племя.
 Плян *м.*—план.
 Пляндраваць—портить, уничтожать.
 Пляновасць *ж.*—планомерность. НТ₂.
 Пляновы—планомерный. НТ₂.
 Плянэтар *м.*—планетарий. НТ₃.
 Плянэта *ж.*—планета. НТ₃.
 Плясканьне *н.*—плескание ладонями (*ср. воплескі*).
 Пляскаты—плоский.
 Пляскаць, снуць—ударять, рить ладонями.
 Пляснуцца—удариться, треснуться.
 Плятына *ж.*—платина. НТ₅.
 Пляткар *м.*—сплетник.
 Пляткарка *ж.*—сплетница.
 Пляха *ж.*—фляга.
 Пляц *м.*—1) площадь; 2) участок, плац.

- Пляцаваць *што*—размеривать по участкам.
- Пляцка *жс.*—блинчик с маслом.
- Пляшачка *жс.*—бутылочка.
- Пляшачны—бутылочный.
- Пляшка *жс.*—бутыль, тылка.
- Пнёвішча *н.*—место, покрытое пнями.
- Пнём *прс.*—в тупик.
- Пнёўе *н. зб.*—пни.
- Пнуцца—напинаться, сунуться, толкнуться.
- Пнуць *што, каго*—напинать, сунуть, толкнуть.
- Побач *чаго*—рядом, возле.
- Побыт *м.*—быт, способ жизни.
- Поварат *м.*—поворот в сторону с дороги.
- Поваратны—ведущий в сторону.
- Поверх *чаго*—над, выше.
- Поверху *прс.*—на поверхности.
- Повесьць *жс.*—повесть, роман. НТ₂.
- Погаласка *жс.*—*см.* пагалоска.
- Погань *жс.*—пакость, мерзость.
- Погляд *м.*—*см.* пагляд.
- Пограб *м.*—погреб.
- Подаўка *прс.*—тесновато.
- Подаўна *прс.*—давно.
- Подалека *прс.*—далеконько.
- Подаць *прс.*—поодаль.
- Подклад *м.*—яйцо, оставляемое в курином гнезде.
- Подкур *м.*—*см.* адзёр 1.
- Подлаз *м.*—подлипало.
- Подле, луг *прыйм. з род.*—по, согласно (чему).
- Подлетак *м.*—подросток.
- Подпіс *м.*—подпись.
- Подслух *м.*—подслушивание. Я. Кол. НЗ. XXI.
- Подступ *м.*—коварство, хитрость.
- Подсвінак *м.*—кабанчик.
- Подсцьціл *м.*—подстилка.
- Подох *м.*—дыхание, дуновение.
- Пожар *м.*—пожар, пожарище.
- Пожня *жс.*—луг.
- Пожыў *м.*—пища, питание. НТ₂.
- Позва *жс.*—повестка в суд.
- Позна *прс.*—поздно.
- Позны—поздний.
- Пойма *жс.*—заливной луг.
- Пойла *н.*—пойло.
- Поіць *каго*—поить.
- Пок *выкл.*—лоп!
- Покае *дзс. безас.*—трескается.
- Покала *аг.*—прожора.
- Покат *м.*—повалка; откос.
- Покатам *прс.*—вповалку.
- Покатны—раскатистый. (*Покатны сьмех.* Ц. Гарт. СЦ. 93 ст.)
- Покаўка *жс.*—хлопушка.
- Покі—*см.* покуль.
- Покліч *м.*—клич, призыв.
- Покнуцца, нуць—разорваться, лопнуть.
- Покрыўка *жс.*—покрышка.
- Покуль—пока (*ср.* пакуль).
- Покуць *жс.*—красный угол.
- Пол *м.*—полати, нары в хате.
- Полаг *м.*—полог, занавес у кровати, балдахин.
- Полак *м.*—полка у ружья.
- Полацак *м. ўл.*—Полоцк.
- Поліва *н.*—полотье.
- Полік *м.*—лак.
- Поліўка *жс.*—похлебка.
- Полудзень *м.*—завтрак, полдник.
- Польны—полевой.
- Польскі—польский.
- Польшча *жс. ўл.*—Польша.
- Помаз *м.*—мазилка.
- Помала—маловато.
- Помач *жс.*—помощь.
- Помнік *м.*—памятник, монумент. НТ₂.
- Помнікавы—монументальный. НТ₂.
- Помпа *жс.*—насос.
- Помпа паветраная—пневматическая машина. НТ₂.

Помста ж.—месть.
Понутру прс.—по сердцу.
Попел м.—пепел, зола.
Попельны—пепельный, золотый.
Попіс м.—перепись.
Попіхам прс.—пихая.
Поплаў м.—луг.
Поплеч чаго—рядом, возле.
Попрадкі ж. мн.—посиделки.
Попрыч прс.—порознь.
Попыт м.—спрос.
Порах м.—1) порох; 2) прах, пыль.
Порва ж.—разорвание, надрыв от смеха.
Поркаца, каць—рыться, медленно собираться куда.
Порскаць, снуць—фыркать, кнуть.
Порт м.—1) порт; 2) посконная нить; 3) запах горелого платья.
Портавы—портяный.
Поруч—рука об руку, рядом.
Порхаўка ж.—дождевик (*Lycopodium gemmosum Batsch*). Сержп.
Поршы м. мн.—парши, шелуди.
Посілка ж.—дужка в ведре.
Поскань ж.—посконь.
Поскудзь ж.—мерзость, нечисть.
Послух м.—послушание.
Посны—постный.
Поспал—совместно, сообща.
Поставаць—поститься.
Постаўка ж.—нижняя половина женской рубахи.
Постаць ж.—1) вид, образ; 2) место жнеи на полосе, 3) стан.
Пострах м.—см. пастрашэньне
Поступ м.—прогресс. НТ₂.
Посьмех м.—см. сьмех.
Посьвіст м.—свист.
Посьпех м.—см. пасьпех
Пасьцеля ж.—постель.

Посьцілка ж.—простынька, постилка (ср. пасьцілка).
Потай прс.—тайно.
Потарч, тырч прс.—стремглав.
Потка прс.—лотно; ж.—половой орган.
Поткі—потный, потливый.
Потым—потом.
Поўдзень м.—юг.
Поўз прс.—вдоль.
Поўзаньне н.—ползание.
Поўзаць—ползать.
Поўзіна ж.—хворостина.
Поўзіці—ползти.
Поўна—полно, ровно с краями.
Поўнае—см. поўня.
Поўналік м.—комплект. НТ₂.
Поўнасьць ж.—полнота.
Поўнач м.—полночь, север.
Поўная кветка—мужской цветок. НТ₆.
Поўненька—полнёхонько, полненько.
Поўненькі—полнёхонький, полненький.
Поўнік м.—см. поўня.
Поўніць дзс. безас.—идет к полнолунию.
Поўны—полный.
Поўня ж.—полнолуние, полная луна.
Поўраз м.—веревка.
Поўсьніца ж.—ворсянка (*bot. Dipsacus L.*). НТ₆.
Поўсьць ж.—шерсть, щетина.
Поўх м.—пощечина.
Похва ж.—1) влагалище (*vagina*); 2) футляр; 3) кобура.
Похвенны—влагалищный.
Поцемкі м. мн.—темнота, потемки.
Поцемна—темновато.
Почапка ж.—см. пачопка.
Почаска ж.—угощение.
Почат м.—образец.
Пошасны—эпидемический.
Пошасьць ж.—эпидемия.

Пошастка *м.*—травяная чума
(*бот. Ulodea L.*). НТ₆.

Пошукі *м. мн.*—розыски, розыскания.

Пояс *м.*—пояс.

Пра што—про (что); о (чем).

Прабаўляць, бавіць—проводить, вести (время).

Прабачальнасьць *ж.*—простительность.

Прабачальны—простительный.

Прабачаны—прощенный.

Прабачаць, бачыць *што, каго*—прощать, простить; извинять, нить.

Прабачэньне *н.*—прощение, извинение.

Прабег *м.*—пробег.

Прабегчы—пробежать.

Прабедаваць—провести в лишениях, прогоревать.

Прабіцца—пробиться, наколоться.

Прабой *м.*—скобка для замка.

Прабоіна *ж.*—брешь.

Прабосьці *што*—прободать.

Права *н.*—право; закон.

Правадзіць, водзіць, вёсьці каго—проводить, вести; przeprowadzać, водить.

Правадніцтва *н.*—руководство. НТ₂.

Правадыр *м.*—проводник; вождь.

Праважаты *м.*—путеводитель. НТ₂.

Праважваць, жыць *што*—провешивать, повесить.

Праваздольнасьць *ж.*—правоспособность. НТ.

Правазнаўства *н.*—правоведение, юриспруденция.

Правазнаўца *м.*—правовед, юрист.

Правазнаўчы—правоведческий

Правалакаць, кчы *што*—протягивать, протянуть.

Правалачыцца—пробродить.

Правалока, лочка *ж.*—проводочка.

Правалочны—медленный.

Правальле *н.*—провал, пропасть.

Правальндаць—прогулять (день).

Праванелы—протухший.

Праванець—протухнуть.

Праваніс *м.*—правописание, орфография.

Праванісальны, пісны—орфографический.

Правасьць *ж.*—правова.

Праведкі *ж. мн.*—1) навещенье; 2) розыск.

Праведны—справедливый.

Правіла *н.*—правило.

Правілова, льна—правильно.

Правіловасьць, льнасьць *ж.*—правильность.

Правіловы, льны—правильный.

Правіна *ж.*—провинность, проступок.

Правінаваціцца—провиниться.

Правінка *ж.*—уменьш. от *правіна*.

Правіца *ж.*—правая рука.

Правічка *ж.*—девственница.

Правіць *што*—выполнять, совершать; *гаспадарку*—вести хозяйство.

Праводзіны *ж. мн.*—проводы.

Праводнасьць *ж.*—проводимость.

Праводніца *ж. ўл.*—Фомино воскресенье.

Праводны—1) проводимый; 2) проводящий (*Праводная вязка*. НТ₆)

Правойкаць—простонать.

Правулак *м.*—переулок.

Правядзеньне *н.*—проведение.

Правялебнасьць *ж.*—преподобие.

Правялебны—преподобный.

Правянуць, васьці—просохнуть.

Прагадлівы—предусмотрительный.
Прагаладаваць—проголодать.
Прагалина ж.—поляна среди леса.
Прагальваць, галіць што—пробривать, -рить.
Прагандлявацца—проторговаться.
Прагаркавець, гарчэць—прогоркнуть.
Прагледжаны—просмотренный.
Прагледжваць, дзіць што, каго—просматривать, -мотреть.
Праглынуць што, каго—проглотить.
Прагляд м.—просмотр.
Прагненне н.—жажда.
Прагнуць—томиться от жажды, иметь страсть, стремиться (к чему).
Прагнаўляць, нявіць каго—прогневливать, -вить.
Праголены—пробитый.
Прагульвацца, ляцца—проигрываться, -раться.
Прагульваць, ляць што—прогуливать, гулять; проигрывать, -рать.
Прагультаць—провести в лености.
Прадаваць, даць што—продавать, -дать.
Прадзгаць што—прожалить; быстро пробежать.
Прадзед м.—прадед.
Прадзейкаць—распустить молву.
Прадзеньне н.—прядение.
Прадзёбаны—проклеванный.
Прадзіва н.—пряжа.
Прадзіў м.—великое чудо.
Прадзіравіцца, дзюравіцца—продырявиться.
Прадзіравіць, дзюравіць што—продырявить.
Прадзіраўлены—продырявленный.

Прадзюбаць што—проклевать.
Прадлубаны—продолбленный.
Прадлубаць што—продолбить.
Прадмесье н.—предместье.
Прадмет м.—предмет.
Прадметны—предметный, конкретный. НТ₁.
Прадмова ж.—предисловие. НТ₂.
Прадмуханы—продутый.
Прадмухаць—продуть.
Прадняяваць—провести день.
Праднёне н.—пропасть.
Прадонны—бездонный, глубокий.
Прадоўжны—продолговатый (*Прадоўжныя мазгі*. НТ₁).
Прадпакой м.—передняя, прихожая.
Прадпрыемства н.—предприятие.
Прадпрыемец м.—предприниматель.
Прадростак м.—заросток, проросток (*бот.*). НТ₆.
Прадслоўе н.—пролог. НТ₂.
Прадстаўленьне н.—представление.
Прадстаўнік м.—представитель.
Прадстаўніцтва н.—представительство.
Прадзятасць ж.—предвзятость, тенденциозность НТ₂.
Прадзяты—предвзятый, тенденциозный. НТ₂.
Прадзух м.—оконце в курной избе для выхода чада.
Прадзуха, душына ж.—продушина, отдушина.
Прадчуваць што—предчувствовать.
Прадчуць н.—предчувствие. НТ₁.
Прадыхаць—передышать, передышать дух.
Прадышка ж.—передышка.

Праём *м.*—игольное ушко.
 Праенчыцца—промучиться.
 Пражкі *ж, мн.*—мелочи, глупости. Сержп.
 Пражываньне *н.*—жительство, проживание.
 Пражыўленьне *н.*—средства к существованию.
 Пражыць *што, каго*—жарить на сковороде.
 Пражыцьцё *н.*—прожитие.
 Праз *што*—через, чрез (что).
 Празерыць—прозреть.
 Празрыста—прозрачно.
 Празрысты—1) пронизывающий; 2) прозрачный.
 Празух *м.*—остряк, умница.
 Празюкацца—проболтаться.
 Празябіць *што, каго*—простудить, заморозить.
 Празяблены—замороженный.
 Прайдзі-сьвет *м.*—проходимец, пройдоха.
 Праймаць,-няць *што, каго*—пронимать,-нять; продевать сквозь игольное ушко.
 Пракачвацца,-чацца—прокатываться,-таться.
 Прокачваць,-чаць *што*—прокатывать,-тать.
 Пракіслены—проквашенный.
 Пракісьліць *што*—проквасить.
 Пракладаньне *н.*—прокладывание.
 Пракладаць,-лясьці *што*—прокладывать,-ложить.
 Праклапаціцца—перезаботиться.
 Праклён *м.*—проклятие.
 Пракленчыць—простоять на коленях.
 Праклінаны—проклятый.
 Ян. К. Жал. 67 ст.
 Праклінаць,-лясьці *каго*—проклипать,-лять.
 Пракляты—проклятый.
 Пракляцьце *н.*—проклятие.
 Пракоп *м. ўл.*—Прокофий.

Пракпіцца—остаться в дураках, ступить.
 Пракручаны—проверченный.
 Пракручваць,-руціць *што*—проверчивать,-реть.
 Пракуда *аг.*—проказник,-ница.
 Пракудзіць—чудить, проказничать.
 Пракудна—забавно, чудно.
 Пракуднік *м.*—забавник, проказник.
 Пракудніца *ж.*—забавница, проказница.
 Пракудны—забавный.
 Пракупчавацца—проторговаться.
 Пракурат *м.*—хитрец.
 Пракуратка *ж.*—хитрая.
 Практыка *ж.*—практика, опыт.
 Практыкаваньне *н.*—упражнение.
 Практыкавацца—упражняться.
 Практыкаваць *каго*—испытывать, упражнять.
 Практычны—практический.
 Пралаз,-лаза *м.*—проньра, пройдоха.
 Пралайдачваць,-дачыць *што*—проматывать,-мотать.
 Праласаваць *што*—истратить на лакомства.
 Пралатравацца—промотаться.
 Пралатраваць *што*—промотать.
 Пралеска *ж.*—подснежник; перелеска (*бот. Hepatica l.*). НТб.
 Пралік *м.*—просчет.
 Пралічваньне *н.*—просчитывание.
 Пралічвацца,-чыцца—просчитываться,-таться.
 Пралічваць,-чыць *што*—просчитывать,-тать.
 Пралічка *ж.*—см. пралік.
 Пралуплены—1) очищенный от шелухи; 2) приоткрытый.

Пралупліваць, -піць *што*—
1) очищать, очистить от скорлупы; 2) приоткрывать, -рыть.
Пралья ж.—прачка.
Пральны—прачешный, стиральный.
Пральня ж.—прачешная.
Прамакальны—промокательный.
Прамакаць, -мокнуць—промокать, -кнуть.
Прамармытаць *што*—пробормотать.
Прамарнавацца—растратиться без толку, просуетиться. (*Пражыць свой век, прамарнавацца й невядомымі застатца.* Я. Кол. НЗ 1)
Прамарудзіць—промедлить.
Прамахнуцца—промахнуться, ошибиться.
Прамаўляць, -мовіць *што*—проговаривать, -ворить.
Прамежак м.—промежу:ок.
Прамежнасьць ж.—промежность.
Прамежны—промежный, промежуточный.
Прамена м.—обмен.
Праменісты—лучистый, лучевидный (*ср. прамяністы*).
Прамень м.—луч; радиус. НТ₁.
Праменьваць, мяняць *што*—променивать, -нять; обменивать, -нять.
Праменьнік м.—радиант. НТ₃.
Праменьніца ж.—радиолялярия. НТ₅.
Праменяваньне н.—излучение, радиация. НТ₃.
Праменяваць—излучаться.
Прамер м.—диаметр. НТ₁.
Прамільгнуць—промелькнуть.
Прамін м.—проминка.
Прамінулы—давнопрошедший.
Прамінуць—миновать.
Прамова ж.—речь, проповедь.

Прамовіцца—проговориться.
Прамовіць—*см. прамаўляць*.
Прамоклы—промокший.
Прамоўка ж.—обмолвка.
Прамоўца м.—оратор, ритор. НТ₂.
Прамоўчваць, -маўчаць—про-малчивать, -молчать; умалчивать, умолчать.
Прамоўчка ж.—умолчание.
Прамультваць, -ліць—стирать, стереть до ссадины.
Прамываны—промытый, чистый.
Прамываць, -мыць *што*—про-мывать, -мыть.
Прамысловасьць ж.—промышленность.
Прамысловец м.—промышленник.
Прамыслы—промышленный.
Прамыцьцё н.—промывание.
Прамякаць, мякнуць—промо-кать, -кнуть.
Прамяклы—промокший.
Прамяністы—лучистый (*ср. праменісты*).
Прамярзаць, мерзьці—промер-зать, мерзнуть.
Праназаваты—пронзительный. Ц. Гар. С. Ц. 8 ст.
Пранасіць, -несці *што, каго*—проносить, пронести.
Пранік м.—валёк для белья.
Праніклівасьць ж.—проница-тельность.
Праніклівы—проницательный.
Праношваньне н.—пронаши-вание.
Праношваць—пронашивать.
Пранцаваты—больной сифи-лисом.
Пранцуз м.—француз.
Пранцук м.—сифилитик.
Пранцы м. мн.—сифилис, французская болезнь.
Прападаньне н.—гибель, исче-зание.

- Прападаць, пасьці**—1) поги-
бать, -бнуць; исчезать, -знуць;
2) пропадать от страсти.
(*Прападае за дзяўчынаю.*
Прапаў над грашма).)
- Прапазыця ж.**—предложение.
- Прапалены**—прожженный.
- Прапальваньне н.**—прожига-
ние, протапливание.
- Прапальваць, паліць што**—
прожигать, -жець; протали-
вать, -топить.
- Прапалы**—пропаший.
- Прапанаваць што**—предла-
гать.
- Прапанова ж.**—см. прапазы-
цыя.
- Прапанованы**—предложенный.
- Прапароцца**—пробиться, про-
рваться.
- Прапёрты**—просунутый.
- Праперціся**—протиснуться.
- Праперці што, каго**—просу-
нуть, протиснуть.
- Прапільнаваць што**—прогля-
деть, простеречь.
- Прапластак м.**—флёц. НТ₅.
- Прапліснуца**—пролиться
через край.
- Прапліснуць што**—пролить
через край.
- Праплішчыца**—протиснуться.
(*Дзед праплішчыца думае*
ў хату. Яс. Пад р. н. 83 ст.).
- Праплутаць**—пробродить.
- Прапляваць**—проплевать.
- Прапой м.**—пьянство.
- Прапойца м.**—горький пьяница.
- Прапускальнасьць ж.**—прони-
цаемость. НТ₅.
- Прапускальны**—проницаемый,
пропускательный.
- Прапускаць, пушчаць, пусь-
ціць што, каго**—пропу-
скать, -стить.
- Прапытаны**—доисканный, раз-
веданный чрез расспросы.
- Прапытваньне н.**—разведыва-
ние, расспросы.
- Прапытвацца, тацца—1)** рас-
спрашивать, -росить; 2) быть
расспрашиваемым.
- Прапытваць, таць што**—разве-
дывать, -дать.
- Прарахаваць што**—просчи-
тать, пересчитать.
- Праракаваньне н.**—предвеща-
ние.
- Праракаваць што**—предве-
щать.
- Праракальнік м.**—прорица-
тель, оракул. НТ₂.
- Прараканьне н.**—прорицание.
- Прарастаць н.**—пророста-
ние (*насення.* НТ₆.)
- Прарок м.**—пророк.
- Прарослы**—проросший.
- Прароцкі**—пророческий.
- Прароцтва н.**—пророчество.
- Прарошчваньне н.**—проращи-
вание. НТ₆.
- Прарошчваць, расьціць што**
—проращивать, -ростить.
- Праруха ж.**—провал, погреш-
ность.
- Прарухнуца**—провалиться.
- Прарэз м.**—прорез, прорезь;
профиль. НТ₃.
- Прарэзваць, рэзаць што**—про-
резывать, -зять.
- Прас м.**—утюг.
- Прасаваньне н.**—утюжение.
- Прасавацца**—быть утюжен-
ным.
- Прасаваць што**—утюжить,
гладить утюгом.
- Прасакатаць**—прощебетать.
- Прасаліваць, саліць што**—за-
саливать, -лить.
- Праседжваньне н.**—просижи-
вание.
- Праседжваць, дзецць**—проси-
живать, -деть.
- Прасек м.**—проруб.
- Праселіна ж.**—трещина.

Праселы — треснувший.
Прасест м. — зев при тканье.
 Сержп.
Праскробаны — процарапанный.
Праскробваць, рабаць што — процарапывать, пать.
Праскура ж. — просфира.
Праскуркі ж. мн. — мальва северная (раст.) МГ.
Праскурня ж. — просвирия.
Прасла ж. — часть забора.
Праслуханы — прослушанный.
Праслухваньне н. — прослушивание.
Праслухваць, хаць — 1) прослушивать, шать; 2) недослышать.
Прасмалены — прожженный.
Прасмальваць, ліць што — прожигать, жечь.
Прасморгаць што — протереть.
Прасморгнуты — протертый.
Прасмуродзіць што — зачадить.
Праснок м. — блин (пресный).
Праснуха ж. — пресная лепешка.
Прастагнаць — простонать.
Прастаслоўе н. — вульгаризм. НТ₂.
Прастастаў м. — вертикаль.
Прастата ж. — прямота, простодушие.
Прастакі — простацкий, мужичий, вульгарный. НТ₆.
Прастация — выпрямляться, растягиваться.
Прастаць што, каго — выпрямлять, растягивать, пластать.
Прастачка ж. — простолоюдинка.
Прастачына м. — простак.
Прастора ж. — 1) простор; 2) пространство. НТ₁.
Прасторавы — пространственный. НТ₁.
Прасторны — пространный.
Прастота ж. зб. — простолоудье.
Прастрэл м. — цефалантера (бот. *Cephalanthera* Rich.). НТ₆.

Прастуда ж. — 1) простуда; 2) охлаждение.
Прастуджаны — простуженный, охлажденный.
Прастудзіцца — 1) простудиться; 2) быть охлажденным.
Прастудзіць каго, што — охладить, простудить.
Прастукаць — простучать.
Праступеняваньне н. — возвышение в степень (мат.) НТ₁.
Праступеняваць — возвысить в степень. НТ₁.
Прастуха ж. — сивуха.
Прастываць, прастыць — простывать, простыть.
Прастэча ж. — простога. Я. Кол. НЗ ХХVI.
Прасьвердлены — просверленный.
Прасьвердліваць, дліць што — просверливать, лить.
Прасьлеплы — ослепший.
Прасьлізвацца, знуцца — проскользнуть, знуть.
Прасьліца, сьніца ж. — прялка.
Прасьцень ж. — прямая дорога.
Прасьценак м. — 1) простенок; 2) дорога между пахотными полями.
Прасьцірадла н. — простыня.
Прасядаць, сесьці н. — проваливаться, литься; оседать, осесть.
Прасякаць, сякнуць — насыщаться, насытиться влагой.
Прасянік м. — бор (бот. *Milium L.*). НТ₆.
Прасянішча н. — поле, где было посеено просо.
Праталены — протаявший.
Праталіна ж. — проталина.
Пратальваць, ліць — разогреваться, ретясь на солнце.
Пратаньваць, ніць — продешевлять, вить.
Пратаньчыць што — протанцевать.

Прачавца, чыцца — протекать, протечь сквозь что; вылиться.

Пратнуць — просечь насквозь.

Пратока ж. — проток, пролив. НТс.

Пратоўніца — протиснуться через толпу.

Пратрупехлы — прогнивший.

Пратрупехнуць — прогнуть насквозь.

Пратрусіцца — просыпаться (о муке).

Пратрусіць што — просыпать.

Пратрыманы — продержанный.

Пратрымацца — продержаться.

Пратрымаць што, каго — продержать.

Пратрыць каго — выгнать.

Пратрынкаваць што — проштукатурить.

Пратэса ж. — хоруговь.

Праўда ж. — правда, истина.

Праўдападобна — вероятно.

Праўдападобнасць ж. — вероятие, тность. НТс.

Праўдападобны — вероятный. НТс.

Праўдзіва — 1) истинно; 2) справедливо.

Праўдзівасць ж. — истинность, неложность.

Праўдзівы — истинный, неложный.

Праўдзіцца — сбываться.

Праўдзіць — 1) исполнять (слово); 2) оправдывать.

Праўнік м. — юрист.

Праўны — правовой, юридический.

Прах м. — прах, пыль.

Праходзіць, праходзіць, прайсьці — проходить, пройти.

Прахапіцца — очнуться, спохватиться.

Прахарчавання — издержаться на харчи.

Прахварэць — прохворать, проболеть.

Прахвост м. — мошенник.

Праход м. — проход; прохождение.

Прахон м. — проход, свободный доступ.

Прахона — рыхло, неплотно.

Прахоны — рыхлый, неплотный.

Прахопваць, хапіць што — прохватывать, тить.

Праца ж. — труд, работа.

Працаваць — трудиться, работать.

Працавіта — трудолюбиво.

Працавітасць ж — трудолюбие, деловитость.

Працавіты — трудолюбивый, деловитый, работающий.

Працаздольнасць ж. — трудоспособность.

Праздольны — трудоспособный.

Працаўнік м. — труженик, работник.

Працеплены — протопленный.

Працепліваньне н. — протапливание.

Працепліваць, цепліць што — протапливать, топить.

Працерабіць — см. працярэбліваць.

Праціўна — ненавистно.

Працмыгнуць — прошмыгнуть.

Працоўны — трудовой, рабочий.

Праць — стирать (бельё).

Працьверазіцца — отрезвиться.

Працьвілы — заплесневелый.

Працьвісьці — заплесневеть.

Працьвічаны — наказанный розгами.

Працьвічаць, вічыць каго — наказывать, зать розгами.

Працэсія ж. — процессия, крестный ход.

Працяг м. — продолжение, протяжение.

Працягання, гнуцца — простираются, реться.

Працягласць ж.—продолжительность. НТ₁.
Працяглы—продолжительный, длительный. НТ₁.
Працяжальнасць ж.—протяженность. НТ₁.
Працяжальны—протяженный. НТ₁.
Працяжнасць ж.—простира-ние. НТ₃.
Працяжнік м.—тире (грам.).
Працярушыць што—1) просе-ять; 2) просыпать.
Працярэбляваць, -церабіць што—прочистать вырубкою; про-кладывать, проложить до-рогу (через лес, кустарники и т. п.).
Працяць што—просечь, про-рубить.
Прачакацца—прождать, про-скучать в ожидании.
Прачакаць каго—прождать.
Прачасавець—пробыть в ожи-дании.
Прачосваць, -часавець—зачёсы-вать, зачесать; затёсывать, затесать.
Прачнуцца—проснуться, очнуться.
Прачуваць, -чуць—прослышать, предчувствовать.
Прачула—прочувственно.
Прачулены—приведенный в чувство.
Прачульвацца, -чуліцца—при-ходить, прийти в чувство.
Прачульваць, -чуліць каго—приводить, привести в чув-ство.
Прачутка ж.—молва.
Прачуты—прослышанный.
Прачуханка ж.—проборка.
Прачуханьне н.—отрезвление.
Прачухацца, -чухацца—про-трезвляться, виться.
Прачухаць каго—отрезвить.
Прачыкаць што—прорезать.

Прачытаны—прочитанный.
Прачытваць, -таць што—про-читывать, честь.
Прашлындаць—пробродить.
Прашмулены—натертый до ссадины.
Прашмуліць што—натереть до ссадины.
Прашпегаваць—выведать, на-шпионить.
Прашпігаваць што—проко-лоть в разных местах.
Прашчэрбіць—иззубрить, за-зубрить.
Прашчэрблены—иззубренный.
Прашчыкнуць—прощипнуть.
Прашыкацца—растранжи-риться.
Прашыкаць што—растерять.
Праява ж.—событие, проис-шествие. НТ₂.
Праядаць, -есці што—прое-дать, есть.
Праяжджаць, -ехаць—проез-жать, ехать.
Праялчэць—прогоркнуть.
Праясьніцца дзс. безас.—стать светлее.
Проба ж.—см. *спроба*.
Пробель м.—пробел. НТ₃.
Провад м.—провод; панихида.
Продаж м.—продажа.
Продак м.—предок.
Прозьвішча н.—прозвание, фа-милія.
Пройда аг.—пройдоха.
Пройма ж.—сквозняк; уйма.
Промеж чаго—между.
Прорва ж.—пучина. бездна.
Просва ж.—буль у оконницы.
Прослух, -слых м.—молва.
Проспа ж.—просып, пание.
Проста—прямо, просто.
Проставалосы—с открытой головой.
Простадушна—прямодушно, наивно.

- Простадушнасьць** ж.—прямодушие, наивность. НТ₂.
- Простадушны**—прямодушный, наивный. НТ₂.
- Простакутнік** м.—прямоугольник. НТ₁.
- Простакутны**—прямоугольный.
- Простаўная (лінія)**—перпендикуляр. НТ₁.
- Простаўны**—вертикальный, перпендикулярный.
- Просты**—1) прямой; 2) простой.
- Проя** ж. ўл.—Евфросиния.
- Процант** м.—процент.
- Процеч** ж.—полынья.
- Проці**—1) напротив, визави; 2) вопреки (ср. супраць).
- Процізвычайнае зданьне**—парадокс. НТ₂.
- Процізвычайнасьць** ж.—парадоксальность.
- Процізвычайны**—необычайный, парадоксальный.
- Процілегласць, жнасьць** ж.—противоположность.
- Процілеглы, жны**—противоположный. НТ₂₋₁.
- Процімоўка** ж.—возражение.
- Процімоўца** м.—оппонент. НТ₂.
- Проціпалажэньне** н.—противоположение, антитезис. НТ₁.
- Проціпростакутная**—гипотенуза. НТ₁.
- Процістаянне** н.—противостояние (*Процістаянне мясяца з сонцам*. НТ₂.)
- Прочкі**—прочь.
- Проша**—просим, прошу (ср. польск. proszę).
- Прошча** ж.—чудотворное место (колодезь с святой водой); паломничество к этому месту.
- Пруга**—крепко, туго.
- Пругасьць** ж.—крепость, тугость, упругость.
- Пругі**—крепкий, тугой.
- Прудзіца**—1) очищать себя от паразитов; 2) напряжиться.
- Прудзіць адзежу**—выпаривать из платья паразитов.
- Прудка**—прытко, быстро, крепко, упруго.
- Прудкасьць** ж.—быстрота, крепкость, упругость.
- Прудкі**—быстрый, крепкий, упругий.
- Прусы** м. мн. ўл.—Пруссия. Я. Кол. НЗ VI.
- Пруток** м.—1) прутик; 2) вязальная спица.
- Прухлы**—истлевший.
- Прухнець**—истлевать.
- Прухнуць**—гнить.
- Прухнявіць што**—гноить, доводить до гнилости.
- Прухнявы**—сгнивший, дряблый.
- Прыадчыняць, ніць што**—приоткрывать, -рыть.
- Прыбадзяцца**—приволочиться.
- Прыбіраньне, браньне** н.—убранство.
- Прыбірацца, брацца**—1) наряжаться, диться 2) прибираться, браться; 3) подбираться, подбраться.
- Прыбіраць, браць каго, што**—1) наряжать, дить; 2) убирать, убирать.
- Прыбліжаны**—приближенный (*Прыбліжаны стасунак*. НТ₁).
- Прыбліжаць, блізіць што, каго**—приближать, -лизить.
- Прыбліжэньне** н.—приближение. НТ₁.
- Прыбліжны**—приблизительный.
- Прыблудзіцца**—пристать к чужому стаду.
- Прыблудны**—чужой, приставший к чужому стаду, пригульный (скот.).

- Прыболіла** *дзс. безас.*—прі-
бавілось.
- Прыбочны**—падручны.
- Прыбраны**—убраны, на-
ра-
жэнны.
- Прыбраныя** *н.*—*см.* прыбі-
раныя.
- Прыбраць**—*см.* прыбіраць.
- Прыбудаваць** *н.*—прістрай-
ванне.
- Прыбудоўца**, **даваць што**—
прістраіваць, роіць.
- Прыбудынак** *м.*—прістроен-
ное помещенне.
- Прыбываць**, **быць**—прыбываць,
-быць, пріходзіць, являцца.
- Прыбылы**—прыбывшы.
- Прыбытак** *м.*—прыбыль, доход;
дывідент.
- Прыбытковы**—прыбыльны,
доходны, выгодны.
- Прыбыцце** *н.*—прыбыцце,
пріход.
- Прыбяліць што**—падбеліць
сметаной.
- Прыбяляны**, **белены**—падбе-
лены сметаной.
- Прываба**, **бка жс.**—пріманка.
- Прываблы**—пріманчывы.
- Прывабляцца**, **біцца**—пры-
манівацца, ніцца.
- Прывабляць**, **біць каго**—за-
маніваць, ніць; прімані-
ваць, ніць.
- Прывабнасць** *жс.*—заманчы-
васць, прывлекатэльнасць.
- Прывабны**—заманчывы, прі-
влекатэльны.
- Прывадзіць**, **прыводзіць**, **пры-
весці каго**—прыводзіць,
прывесці.
- Прыважаны**—прывешены.
- Прыважваць**, **жыць што**—
прывешіваць, сіць.
- Прывазіць**, **прывозіць**, **пры-
везці каго**, **што**—прыво-
зіць, везці; ввозіць, ім-
порціраваць.
- Прывалакаць**, **лакчы каго**,
што—прітасківаць, шціць.
- Прываліла** *дзс. безас.*—повез-
ло, поспастліваў.
- Прывальваць**, **ліць што**—пры-
валіваць, ліць; подкатываць,
-ціць.
- Прыварот** *м.*—прыворажыва-
нне, колдовства.
- Прываротны**—колдовскай.
- Прыварочваць**, **раціць каго**—
прыворажываць, воражыць.
- Прывартаваць каго**—подсто-
рожыць, подкарауліць.
- Прывартованы**—подстережен-
ны, подкараулены.
- Прыватна**—частным образом.
- Прыватны**—частны, лічны.
- Прывечер прс.**—под-вечер.
- Прывілей** *м.*—прывілегія.
- Прывілейны**—прывілігаван-
ны.
- Прывінуць што**—прывязаць.
- Прывітальны**—прывітствен-
ны.
- Прывітаны**—прывітствован-
ны.
- Прывітаныя** *н.*—прывіет, прі-
ветствие.
- Прывітаць каго**—прывіетство-
ваць.
- Прывоз** *м.*—прывоз, імпорт.
НТз.
- Прывозны**—прывознай, ім-
портны.
- Прывучаць**, **прыўчыць каго**—
пріучаць, чціць.
- Прывядзенне** *н.*—прыведе-
нне, сведенне. НТз.
- Прывязаць**, **заць што**, **каго**—
прывязываць, заць.
- Прывязка жс.**—прывязь.
- Прывязны**—прывязной.
- Прывязаўляваць жс.**—прывяс-
чывасць.
- Прывязаўлы**—прывясчывы.
- Прывялося** *дзс. безас.*—дове-
лось, прішлось.

- Прыгаворка** *ж.*—поговорка, прыбаутка. НТ₂.
- Прыгаворны**—изурочный.
- Прыгадванье** *н.*—прыдумы-вание.
- Прыгадваць, -даць што**—придумывать, -мать.
- Прыгажэй прс. в. ст.**—красивее, приличнее.
- Прыгажэйшы прм. в. ст.**—красивейший, приличнейший.
- Прыгажэць**—хорошенько.
- Прыганак м.**—ступеньки у крыльца.
- Прыганяты м.**—погонщик, прикасчик.
- Прыганяць каго**—понуждать, погонять.
- Прыгарнуцца**—придвинуться, приласкаться, прижаться.
- Прыгарнуць каго, што**—продвинуть, прыгрести, приласкать.
- Прыгаршч ж.**—горстка.
- Прыгаршчы ж. мн.**—пригоршни.
- Прыгатаванье н.**—приготовление (пищи).
- Прыгатавацца**—приготовиться; быть приготовленным.
- Прыгатаваць што**—приготовить, сварить.
- Прыгвалчаны**—принужденный силою.
- Прыгвалчваць, -ліць каго**—принуждать, -нудить силою.
- Прыглабаць што**—прибрать к рукам.
- Прыгледжаны**—присмотренный.
- Прыгледжванье н.**—присматривание.
- Прыгледжваць, -дзець што, каго**—присматривать, -смотреть.
- Прыгляд м.**—присмотр.
- Прыглядацца**—присматриваться.
- Прыглядаць**—*см.* прыгледжваць.
- Прыгнечаны**—угнетенный. Яз. Лёс. Км.
- Прыгнятальнік м.**—угнетатель. Яз. Лёс. Км.
- Прыгнятаць, -несьці каго**—угнетать, -угнести.
- Прыгняценьне н.**—угнетение.
- Прыгода ж.**—приключение.
- Прыгодна**—полезно, выгодно, кстати; пристойно.
- Прыгодны**—полезный, выгодный.
- Прыгожа**—красиво, изящно.
- Прыгожанькі**—красивенький.
- Прыгожапіс м.**—каллиграфия. НТ₂.
- Прыгожапісец м.**—каллиграф. НТ₂.
- Прыгожапісны**—каллиграфический.
- Прыгожасьць ж.**—изящество, красота.
- Прыгожнік м.**—желтоцвет (*бот.* Adonis L.). НТ₆.
- Прыгожы**—изящный, красивый, стройный.
- Прыгон м.**—барщина, подневольный труд.
- Прыгонны**—барщинный, подневольный.
- Прыгоньнік м.**—работник на барщине.
- Прыгоншчык м.**—*см.* прыганяты.
- Прыгорнуты**—придвинутый, пригребенный.
- Прыгрэбнік м.**—погреб.
- Прыдавацца, -дацца**—1) удаваться, уdatься; 2) притворяться, -ряться, прикидываться, -кинуться.
- Прыдаваць, -даць што**—прибавлять, -вить.

Прыдаецца *дзс. безас.*—выпадае, случается.
Прыдака *м.*—удачник.
Прыданае *н*—*см.* пасаг.
Прыдарыцца *дзс. безас.*—случиться.
Прыдатак *м.*—прибавка, придаток.
Прыдатковы—прибавочный.
Прыдатны, **тлівы**—удачный, счастливый.
Прыдача *жс.*—придача, удача.
Прыдачна—выгодно, удачно.
Прыдачны—выгодный, удачный.
Прыдбаць *што*—присобрести, нажить.
Прыдзьвернік *м.*—привратник, швейцар. МГ.
Прыдыгнуць—присесть.
Прыедлівы—приедчивый.
Прыемна—приятно.
Прыемнасць *жс.*—приятность, удовольствие.
Прыемнёнка—довольно приятно.
Прыемны—приятный.
Прызба *жс.*—заваленка.
Прызыкаенасць *жс.*—привычка, адаптация. НТ₁.
Прызыкаены—усвоенный, привычный.
Прызыкайвацца, **чаіцца да чаго**—приучиваться, читься; привыкать, кнуть.
Прызыкайваць, **чаіць каго да чаго**—приучивать, чить.
Прыземісты—низкорослый.
Прыземнік *м.*—перигей. НТ₃.
Прызнавацца, **нацца**—сознаваць, -нацца.
Прызнаньне *н.*—сознание. НТ₂.
Прызначаны—предназначенный, predetermined.
Прызначаць, **начыць каго**, *што*—предназначать, -чить; predetermined, прочить.

Прызначэньне *н.*—предназначение, predetermined; наряд(на работу). ВТ.
Прызьмо *н.*—часть воловьей упряжи. Ян. К. Спад. 9 ст.
Прыймаць *н.*—принятие, прием.
Прыяманы—приемный.
Прыймаць, **прыняць каго**, *што*—принимать, принимать.
Прыіменнік *м.*—предлог
Прыімо *н.*—приём.
Прыімя *н.*—*см.* прыіменнік.
Прыкаваць—*см.* прыкуць.
Прыказка *жс.*—прыказка поговорка, пословица.
Прыкамінак *м.*—припечек, карниз у печи.
Прыкандыбаць—приковылять.
Прыкараскацца—привязаться, пристать.
Прыкарэлы—присохший.
Прыкарэць—присохнуть.
Прыкачваць, **ціць**—прикатывать, -тить.
Прыквашаны—подкисленный.
Прыкветак *м.*—прицветок НТ₆.
Прыкеміць *што*—приметить.
Прыкіданьне *н.*—подбрасывание, притворство.
Прыкідацца, **кінуцца**—прикидываться, кинуться; притворяться, -риться.
Прыкідаць, **кінуць што**, **каго**—подбрасывать, подбросить; добавит, -вить.
Прыкідлівы—притворчивый.
Прыклад *м.*—1) пример; 2) навес над крестом. (*Пад шэрым прыкладам драўляным прыпынак вечны селяніна.* Я. Кол. НЗ. VI).
Прыкладам—к примеру.
Прыкладаньне *н.*—приложение, прикладывание.
Прыкладацца, **ласцьціся**—1) прикладываться, ложиться; 2) сравниться с кем.

Прыкладаць,-ласьці што—
 праплагаць,-ложыць; сьравни-
 вата, прымэраць.

Прыкладна—прымерна.

Прыкладны—прымерны, аб-
 расцовы.

Прыклетак м.—чулан при
 клети.

Прыкленчыць—приклонить
 колени.

Прыклецьце н.—амбарная пло-
 шадка.

Прыкльгацца—добрести (*Пры-
 кльгалісь да мэты*. Я. Кол.
 НЗ. XXVI.)

Прымета ж.—см. прымета.

Прыкмячаць—см. прымячаць.

Прыкорчыла дзс. безас.—
 скрючыло.

Прыкра—горько; непрыятно.

Прыкрасьць ж.—приторность;
 непрыятность.

Прыкры—горький, приторный;
 непрыятный.

Прыкрыць—надоедаць, досаж-
 даць.

Прыкуска ж.—прикуска.

Прыкутак м.—место в уголке.

Прыкутваць,-таць што—при-
 творяць,-рить.

Прыкуты—прыкованный.

Прыкуць каго, што—прико-
 вать.

Прылада ж.—приспособление,
 снаряд, инструмент.

Прыладжаны—приспособлен-
 ный.

Прыладжвацца,-дзіцца—при-
 спосаблівацца,-собіцца;
 примацівацца,-моціцца.

Прыладжваць,-дзіць што—
 пряспосабліваць,-собіць.

Прыладзьдзе н.—приспособле-
 ние, орган. НТ.

Прыламліваць,-міць што—
 надламываць,-ломіць.

Прылаплены—заплатанный,
 употребленный для заплаты.

Прылапліваць,-піць што—
 заплатываць,-татаць.

Прылашчаны прыласкаваны.

Прылашчвацца,-шчыцца—при-
 ласківацца,-скацца.

Прылеглы—смежны, приле-
 жающий. НТ.

Прылегчы—прилечь.

Прылеплены—приклеенный.

Прылепліваць,-ляпіць што—
 приклеиваць,-іць.

Прылесьціцца—подольститься.

Прылізвацца,-зацца—подли-
 зывацца,-затца.

Прылізваць,-заць што—при-
 лизываць,-затць.

Прыліпаць,-ліпнуць—прили-
 пать,-пнуць; прыставать,
 -татаць.

Прылістак м.—прилистник
 (stipula). НТ.

Прылітаваны—припаенный.

Прылітоўваць,-таваць што—
 припаиваць,-паяць.

Прылічаны—присчитанный.

Прылічваньне н.—присчитыва-
 ние.

Прылічваць,-чыць што—при-
 считываць,-татаць.

Прыломак м.—надломок.

Прыломаны—надломанный.

Прылоньне н.—лоно, колени.

Прылука ж.—случай.

Прылучаецца дзс. безас.—слу-
 чаецца.

Прылучаны,-чыны—прысоеди-
 ненны.

Прылучацца,-чыцца—прысое-
 дзіцца,-ніцца.

Прылучэньне н.—прысоедзіне-
 ние.

Прылязаць,-лезьці—взлезать,
 взлезть.

Прымагляваны—приглажен-
 ный.

Прымаглявацца—прыгладзіць-
 ся, прычэсацца.

- Прымагляваць** *што, каго*—пригладить, причесать.
- Прымадзець**—истомиться (*Язык прымадзеў. Ян. К. Шл. ж. 216 ст.*).
- Прымайтравцаца**—примастериться, присоседиться. Я. Кол. НЗv1.
- Прымайтравцаць** *што*—примастерить, приделать.
- Прымак** *м.*—зять, принятый в дом тестя.
- Прымацаванье** *н.*—прикрепление.
- Прымацоўваць, -цаваць** *што*—прикреплять, -пить.
- Прымачка** *ж.*—жена прымака.
- Прымачы**—принадлежащий прымаку.
- Прымер** *м.*—пример, образец.
- Прымерваць, -мерыць** *што*—примеривать, -рить.
- Прымеркі** *м. мн.*—сумерки.
- Прымеркнуць**—стемнеть.
- Прымернік** *м.*—экземпляр, шаблон. НТ₂.
- Прымернікавы**—шаблонный. НТ₂.
- Прымескі**—пригородный.
- Прымета** *ж.*—признак, примета.
- Прыметны**—заметный. НТ₁.
- Прымець**—мочь, иметь возможность.
- Прымешванье** *н.*—примешивание.
- Прымешваць, -мяшаць** *што*—примешивать, -шать.
- Прымешка** *ж.*—примесь.
- Прымнажаць** *што*—умножать, увеличивать (капитал). Яз. Лёс. Км.
- Прымоўка** *ж.*—приговорка.
- Прымрак** *м.*—сумрак.
- Прымус** *м.*—принуждение.
- Прымусны, -совы**—принудительный.
- Прымушаны, -шоны**—принужденный, вынужденный.
- Прымушанье, -шэньне** *н.*—принуждение.
- Прымушаць, -мусіць** *каго*—принуждать, -нудить.
- Прымячаць, -меціць** *што, каго*—замечать, -метить.
- Прынада** *ж.*—приманка.
- Прынаджаны**—приманенный.
- Прынаджваць, -дзіць** *каго*—приманивать, -нить; завлекать, -лечь.
- Прынадзіцца**—завлечься, пойти на приманку.
- Прынадлівы**—увлекающийся.
- Прынадна**—увлекательно.
- Прынаднасьць** *ж.*—приманчивость, привлекательность.
- Прынадны**—приманчивый, привлекательный.
- Прыназоўнік** *м.*—предлог. Яз. Лёс. Сянт.
- Прыналежаць**—принадлежать.
- Прыналежнасьць** *ж.*—принадлежность.
- Прыналежны**—принадлежащий, свойственный.
- Прынамсі** *прс.*—по крайней мере.
- Прынітаванье** *ж.*—припаивание.
- Прынітаваць** *што*—припаять.
- Прыношваць, -насіць** *што, каго*—принашивать, -носить.
- Прынука** *ж.*—понуждение.
- Прынукаць** *каго*—понуждать.
- Прынцыпова**—принципиально.
- Прынцыповасьць** *ж.*—принципиальность.
- Прынцыповы**—принципиальный.
- Прыняволены**—принужденный.
- Прынявольваць, -воліць** *каго*—принуждать, -нудить.
- Прыняцьце** *н.*—принятие.
- Прыпадабацца**—понравиться.

Прыпадабаць каго—полюбить.
Прыпадабненне *н.*—ассимиляция. Яз. Лёс. Сынт.
Прыпадак *м.*—1) случай; 2) припадок.
Прыпадаць,-пасьці—1) припадать,-пасть (к ногам); 2) приходиться, совпадать.
Прыпадзь *ж.*—подзол.
Прыпадкам прс.—случайно.
Прыпадковы—случайный.
Прыпалены—прижженный, пригоревший.
Прыпаліна *ж.*—подпёка.
Прыпальваньне *н.*—прижигание.
Прыпальвацца,-ліцца—быть прижженным; подгорать,-реть.
Прыпальваць,-ліць што, каго—прижигать, жечь.
Прыпамін *м.*—припоминание. НТ₁,
Прыпамятка *ж.*—памятка.
Прыпас *м.*—припас, запас.
Прыпасіць што—припасти, запасти.
Прыпаўзкам прс.—ползком.
Прыпекаць што—вбить, приколотить.
Прыперці што—притащить с трудом.
Прыперціся—притащиться.
Прыпеўка *ж.*—куплет, референ. НТ₂.
Прыпеўкі *ж. мн.*—частушки. МГ.
Прыпечак *м.*—место перед печью.
Прыпільнованы—подстерженный.
Прыпільноўваць,-наваць што, каго—подстергать,-речь.
Прыпінаньне *н.*—1) упрёки, выговарывание; 2) привязывание.
Прыпінацца,-пнуцца—прижигаться,-жаться.

Прыпінаць,-пнуць што, каго—прижимать; жать, упрекать,-кнуць; привязывать,-зять.
Прыпікі *м. мн.*—упрёки.
Прыпісваньне *н.*—приписывание.
Прыпісваць,-саць што—приписывать,-сать.
Прыпіска *ж.*—приписка, Postscriptum. НТ₂.
Прыплата *ж.*—приплата, доплата.
Прыплачваньне *н.*—доплачивание.
Прыплачваць,-лаціць што—приплачивать,-латить; доплачивать,-латить.
Прыплутацца—прибресть.
Прыплываць,-лысьці—приплывать,-лыть; приливать,-лить.
Прыплыў *м.*—прилив. НТ₃.
Прыплюсквацца, люшчыцца—прищуриваться,-ряться.
Прыплюскваць,-люшчыць, люснуць вочы—прищуривать,-рять глаза.
Прыпнуты—прижатый, притиснутый, привязанный.
Прыпнуць—*см.* прыпінаць.
Прыповесьць *ж.*—притча, парабла. НТ₃.
Прыпол *м.*—нижняя часть полы.
Прыполье *н.*—подол фартука.
Прыпон *м.*—коновязь. Сержп.
Прыпрагаць,-прэгчы каго—припрягивать, припрячь.
Прыпражка *ж.*—пристяжка.
Прыпраўка *ж.*—приделка.
Прыпраўляць,-правіць што—1) приправлять,-вить (еду); 2) приделывать,-лать.
Прыпростакутная—катет. НТ₁.
Прыпыхак *м.*—задержка, препятствие.
Прыпыняцца,-ніцца—задерживаться,-жаться; останавливаться,-новиться.

- Прыпыняць**, -ніць *што, каго* — приостанавливать, -новить; задерживать, -жать.
- Прыпявальнік** *м.* — куплеткст. НТ₂.
- Прыпяванне** *н.* — подпевание.
- Прыпякаць**, -пячы — сильно жечь, нажечь.
- Прыпяты** — *см.* прыпнуты.
- Прыпяць** — *см.* прыпнуць.
- Прырабляць** — *см.* прыробліваць.
- Прырайваць**, -раіць *што* — при-советываць, тать.
- Прыраўнавацца** — прино-ривіцца.
- Прыраўнаваць** *што, каго* — сравнить, сопоставить, при-равняць.
- Прыраўнальны** — параболический. НТ₂.
- Прыраўнаньне** *н.* — сопоставле-ние, парабола. НТ₂.
- Прырахаваць** *што* — присчи-тывать.
- Прырахаваць** *што* — присчи-тывать.
- Прыробка** *ж.* — приделка, над-делка.
- Прыроблены** — приделанный.
- Прыробліваць**, -рабіць *што* — приделывать, -лать.
- Прырода** *ж.* — природа; при-родное свойство, характер (*ср.* натура).
- Прыродазнаўства** *н.* — есте-ствоведение, знание, есте-ственная история.
- Прыродазнаўца** *м.* — естество-вед, естествоиспытатель.
- Прыроднік** *м.* — натуралист.
- Прыродніцтва** *н.* — естествове-дение, знание.
- Прырослы** — приросший.
- Прырост** *м.* — приращение, прирост.
- Прыроўнены** — соразмерный, адекватный. НТ₄.
- Прыроўніваць**, -роўніць *што, каго* — сопоставлять, -тавить; приравнивать, -ровнять.
- Прырынуць** — 1) подбросить, 2) нагрянуть толпой.
- Прырэзваць**, -рэзаць *каго* — за-калывать, -колоть.
- Прысада** *ж.* — 1) черенок; 2) ло-жа; 3) насадка (косы и проч.)
- Прысаджаны** — присаженный, прилаженный.
- Прысаджваць**, -дзіць 1) *каго* — сажать возле; 2) *што* наса-живать, -дить (косу, топор); прилаживать, -ладить.
- Прысадзісты** — плечистый, ко-ренастый.
- Прысадка** *ж.* — насадка (косы, топора).
- Прысаднік** *м.* — парк, сквер. МГ.
- Прысады** *ж. мн.* — аллеи.
- Прысак** *м.* — горячая зола.
- Прысароміць** *каго* — присты-дить.
- Прысваенне** *н.* — усвоение, ассимиляция. НТ₆.
- Прысвойванне** *н.* — усваива-ние.
- Прысвойваць**, -своіць *што* — усваивать, -воить; ассимили-ровать.
- Прысельле** *н.* — пристанище. Ян. К. Шл. ж. 36 ст.
- Прысербіцца** *да каго* — прима-заться.
- Прысілены** — вынужденный си-лою.
- Прысіляць**, -сіліць *каго* — заста-влять силою; принуждать, принудить.
- Прыскакам** *прс.* — урывками.
- Прыскакнуць** — подпрыгнуть.
- Прыскаўка** *ж.* — пульверизатор. МГ.
- Прыскацца** — брызгаться.
- Прыскаць** — брызгать, кропить.
- Прыскорваць**, -корыць — уско-рять, -рить. Яз. Лёс. Км.

Прыскрынак *м.*—боковой ящик в сундуке.

Прысланяца, ніцца—1) придвигаться, нуться; 2) притворяться, риться (дверью).

Прысланяць, ніць што 1) придвигать, нуть; 2) притворять, рить.

Прысловак *м.*—эпитет. НТ₂.

Прыслоў'е *н.*—1) приговорка; 2) наречие (*грам.*)

Прыслугачы, служнік *м.*—прислужник, служитель.

Прыслужніца *ж.*—служанка.

Прыслухоўвацца, лухацца—прислушиваться, шаться.

Прысмажваць, мажыць што—прижаривать, рить.

Прысмак *м.*—привкус.

Прысмакі *м. мн.*—сласти.

Прысмутак *м.*—огорчение.

Прысмуціць каго—огорчить, опечалить.

Прыснасьціць што—приспособить (*Яшчэ прыснасьціў частушкі паганец. Яс. Пад р. н. 60 ст.*).

Прысонцавік *м.*—неригелий. НТ₃.

Прысоўвацца—*см.* прысувацца

Прысочаны—прослеженный.

Прыспаны—лишенный жизни матерью во время сна.

Прыставаць, стаць н.—приставать, стать; прилипать, липнуть.

Прысталы—приставший, прилипший.

Прыстань ж.—пристань, порт, гавань. НТ₃.

Прыстасаваньне н.—приспособление, приложение, применение. НТ₄.

Прыстасаванасьць ж.—приспособленность, приспособляемость. НТ₄.

Прыстасаваны—приспособленный.

Прыстасоўвацца, вацца да чаго—приспособляться, биться.

Прыстасоўваць, саваць што—приспособлять, бить.

Прыстаўка ж.—приставка, префикс.

Прыстаўленьне н.—представление.

Прыстаўляць, тавіць што, каго—1) приставлять, вить; 2) представлять, вить.

Прыстаўны—приставочный. НТ₂.

Прыстаць—устать.

Прыстоіць—задержаться на ходу, повременить.

Прыстрыгаваньне н.—примётывание (ниток).

Прыстрыгоўваць, гаваць—примётывать, метать (нитки).

Прыстрэльваць, ліць каго—пристреливать, лить; забивать, бить.

Прыступ м.—приступ; доступ.

Прыступацца, піцца—подходить, подойти.

Прыступка ж.—ступень, терраса, выступ. НТ₃.

Прысувацца, сунуцца—придвигаться, двинуться.

Прысуваць, сунуць каго, што—придвигать, придвинуть.

Прысуд ж.—судебное решение, приговор.

Прысуджаны—приговоренный.

Прысуджаць, дзіць што—приговорять, дить.

Прысутнасьць ж.—присутствие.

Прысутны—присутствующий; **быць прысутным**—присутствовать.

Прысыпка ж.—прысыпка.

Прысьмяглы—пригорелый.

Прысьмягнуць—пригореть.

Прысьпешаны—ускоренный НТ

Прысьпешыць—*см.* прысьпяшыць.

- Прысьпяваць, -сьпець**—приключаться, -читься.
Прысьпяшаць, -сьпешыць што—ускорять, -рить.
Прысьпяшэньне н.—ускорение. НТ₂.
Прысьцебваць, -цягнуць каго—подгонять, подогнать хлыстом.
Прысьцен м.—часть „пуни“, половина сарая.
Прысьцерагацца, -цярэгчыся—остерегаться, -речься.
Прысьцерагаць, -цярэгчы каго—предостерегать, -речь.
Прысябрыцца—подсоседиться.
Прысяганьне н.—присяга.
Прысягацца, -гнуцца—присягать, -гнуть; заклясться.
Прысяглы—присягнувший, присяжный.
Прыталаніла дзс. безас.—посчастливилось.
Прытачацца, -чыцца—приставать, -стать; присоединяться, -ниться.
Прытачаць, -чыць што—пришивать, -шить; притачивать, -чать; присоединять, -нить.
Прыткнуцца—см. прытыкацца.
Прытоены—затаенный. Яз. Лёс. Км.
Прытойваць, -таіць што—затаивать, -таить.
Прытока ж.—приток. НТ₃.
Прытомнасьць жс.—присутствие ума, сознание.
Прытомны—находящийся в сознании.
Прытохлы—затхлый.
Прыточаны—пришитый; присоединенный, приобщенный.
Прыточка жс.—прибавление.
Прытрапіцца—случиться.
Прытрызьніцца дзс. безас.—пригрезиться.
Прытрыманьне н.—задержание.
- Прытрымлівацца, -мацца чаго**—1) придерживаться, -жаться; 2) задерживаться, -жаться.
Прытрымліваць, -маць каго, што—придерживать, -жать; задерживать, -жать.
Прытулак м.—приют, убежище.
Прытулены—приюченный.
Прытульвацца, -ліцца—находить приют, приютиться; прижиматься, -жаться.
Прытульваць, -ліць каго—давать приют, приютить; прижимать, -жать.
Прытульны—уютный.
Прытупаць—оттопать.
Прытурыць каго—пригнать.
Прытхласьць жс.—затхлость, гниль.
Прытхлы—затхлый, гнилой.
Прытыкацца, -ткнуцца—дотрогиваться, -нуться прикасаться, -прикоснуться.
Прытыкаць, -кнуць—делать упрёки, касаться, коснуться.
Прытыкі м. мн.—упрёки.
Прытыхацца, -хнуцца—тухнуть, протухать.
Прытычка жс.—1) колкость, 2) колышек.
Прыўлашчаны—присвоенный.
Прыўлашчаць што—присвящать.
Прыўлашчэньне, -лашчаньне н.—присвоение.
Прыўлякнуцца—несколько испугаться.
Прыўчаць—см. привучаць.
Прыўчэньне н.—приучение.
Прыхавацца—припрятаться.
Прыхаваць што, каго—припрятать.
Прыхадзіцца, прыйсьціся—приходиться, совпадать; быть в пору.
Прыхадзіць, прыходзіць, прыйсцьці—приходить, прийти.

Прыхаліць *што*—прихватить.
Прыхварэлы—несколько прихворнувший.

Прыхварэць—прихворнуть.

Прыхілены—наклоненный, пригнутый к чему.

Прыхільныя *н.*—наклонение.

Прыхільвацца, -ліцца—1) приклоняться, ниться; 2) питать привязанность.

Прыхільваць, -ліць *што, каго*—пригибать, нуть, наклонить; располагать, расположить к себе.

Прыхільна—с расположением; усердно.

Прыхільнасьць *ж.*—1) расположение, женность; 2) усердие, ревность.

Прыхільнік *м.*—сторонник.

Прыхільніца *ж.*—сторонница.

Прыхільны—1) расположенный; 2) усердный.

Прыхінаць, -нуць—*см.* **прыхільваць, -ліць**.

Прыхіненныя *ч.*—наклонность.

Прыхмарыла *дзс. безас.*—нашли тучи.

Прыходзіцца *дзс. безас.*—следует, нужно.

Прыцемкам *прс.*—в сумерки.

Прыцемлівацца, -міцца—всматриваться, мотреться в даль.

Прыцемна, -ны—темновато, -тый.

Прыцінацца—находить прибежище, присесть для отдыха. МГ.

Прыцінаць, -цяць *што*—пресекать, сечь.

Прыціск *м.*—нажим голоса, ударение. (*Гаворыць з прыціскам, хоць ціха.* Я. Кол. НЗ. ххш)

Прыцяг *м.*—притяжение (*Прыцяг земны.* НТз.)

Прыцяганьне *н.*—притягивание, -жение.

Прыцягацца, -гнуцца—притягиваться, тянуться; притаскиваться.

Прыцягаць, -гнуць *што, каго*—притягивать, нуть; притаскивать, -щить.

Прыцяг *м.*—заметка.

Прыцямісты—заметный.

Прыцямланы—замеченный.

Прыцямлывасьць *ж.*—внимательность.

Прыцямлываць, -цяміць—примечать, метить; приводить на память.

Прыцямлывы—внимательный.

Прыцямна—заметно.

Прыцямны—заметный, примечательный.

Прычапацца, -пляцца, -віцца—привязываться, заться; приставать, -стать.

Прычапаць, -пляць, -віць *што*—прицеплять, -пить; привязывать, -зять.

Прычапка *ж.*—*см.* **прычэпка**.

Прычапурыцца—приодеться, прихорошиться.

Прычына *ж.*—причина, вина.

Прычыннасьць *ж.*—причинность. НТ₁.

Прычынны—причинный.

Прычыняцца, -ніцца—притворяться, -риться (дверью).

Прычыняць, -ніць *што*—притворять, рить.

Прычытваць *н.*—причитание. НТ₂.

Прычытваць—причитать покойнику.

Прычэпка *ж.*—прицепка. НТ₆

Прычэплены—прицепленный.

Прычэпліваньне *н.*—прицепливание.

Прычэпліваць—прицеплять.

Прычэпны—навязчивый, надоедливый.

Прышвы *ж.*—головки (у сапог).

- Прышанцавала** *дзс. безас.*—посчастливилось.
Прышласьць *жс.*—будущность.
Прышлец *м.*—пришелец.
Прышлося *дзс. безас.*—выпало, пришлось.
Прышлы—будущий.
Прышпільваць, -ліць *што*—пришпиливать, -лить; поддевать, -деть.
Прышрубованы, -баваны—привинченный.
Прышрубоўваць, -баваць *што*—привинчивать, -винтить.
Прэць—преть, потеть.
Прышукаць *што, каго*—приискать.
Прышчэпа *жс.*—привой. НТв.
Прышчэпка *жс.*—прививок.
Прышчэплены—привитой.
Прышчэпліваць, -чапляць, -чапіць *што*—прививать, -вить.
Прышываць, -шыць *што*—пришивать, -шить.
Прыядаць, -есьці *што, каго*—приедать, -есть.
Прыяднаньне *н.*—примирение.
Прыяднацца з кім—примиряться.
Прыяднаць *каго*—примирять.
Прыязны—приятный.
Прыязьліва—дружески.
Прыязьлівасьць *жс.*—приятность.
Прыязьлівы—*см.* прыязны.
Прыязнь *жс.*—дружба, приятнь, расположение.
Прыяцель *м.*—приятель.
Прыяцельскі—приятельский.
Прэгчыся—жариться, поджариваться.
Прэжаны—жаренный.
Прэйсье *н.*—переход.
Прэрва *жс.*—перерыв.
Прэсны—пресный. (*Прэсны смак.* НТв.)
Псаваны—порченый.
Псаваньне *н.*—порча.
- Псавацца**—портиться.
Псаваць *што*—портить (*ср.* псуваць).
Псальма *жс.*—псалом, духовная песня.
Псі—собачий, псиный.
Псіна *жс.*—собачина, собачье мясо, собачий запах.
Псота *жс.*—порча.
Пстрык *выкл.*—щелк.
Пстрыканьне *н.*—щелканье.
Пстрыкаўка *жс.*—недотрога (*бот.* *Impatiens L.*) НТв.
Пстрыкаць—щелкать, досаждать.
Пстрычок *м., -рычка* *жс.*—щелчок; колкость.
Псуваньне, -ваць—*см.* псаваньне, -ваць.
Псуты—*см.* псаваны.
Псуцьцё *н.*—порча.
Псялыга, -псялытка *аг.*—псиная кость (побранка).
Псярка *жс.*—циядра (*бот.* *Elsholtzia L.*) НТв.
Псярнік *м.*—псарь.
Псярня *жс.*—псарня.
Псяюха *аг.*—негодяй, -даяка (*букв.*—псиная кровь).
Птаства *н. зб.*—птицы.
Птах, птух *м.*—птица (большая).
Птушанец *м.*—ласточник (*бот.* *Vincetoxicum. Moench.*) НТв.
Птушачка *жс.*—птичка, пташечка.
Птушачы—птичий; -чая дарога—Млечный путь. Сержа.
Птушка *жс.*—птица, -чка.
Птушыны—птичий.
Птушша *н. зб.*—птицы.
Пуга *жс.*—кнут, плеть.
Пугаўё *н.*—кнUTOвище.
Пугаўка *жс.*—пьявка.
Пугаць *што*—с жадностью пить.
Пугач *м.*—Филин (*Bubo*).
Пуд *м.*—1) пуд; 2) испуг.

Пудзіцца—пугаться (о живот-ных).

Пудзіць каго—пугать.

Пудка—пугливо (*І сэрца сту-кае ў ім пудка*. Я. Кол. НЗХХХ).

Пудла н.—промах, неудачный выстрел.

Пудлаваць—промахиваться.
(*І ня пудлуй брат, ня дай маху*. Я. Кол. НЗ XVIII).

Пужала н.—пугало, чучело.

Пужаленца н.—уменьш от пужала. Я. Кол. НЗ XVIII.

Пужаны—валуганный.

Пужацца—пугаться.

Пужаць каго—пугать.

Пуза н.—брюхо.

Пузаты брюхатый.

Пузатая—беременная.

Пузач м.—пузан.

Пук м.—связка, пачка.

Пук выкл.—стук! хлоп!

Пукае дзс. безас.—бурчит (в желудке).

Пукацца—лопаться, распу-скаяться.

Пукаць, -кнуць—упасть с шу-мом, испустить газ.

Пульхла—рыхло, пушисто.

Пульхлы—рыхлый, пушистый.

Пуня ж.—сенной сарай, хлев.

Пупышка ж.—бутон, почка, глазок.

Пункт м.—пункт. точка.

Пункт адземны—алогей. НТз.

Пунктаваньне н.—пунктуация. НТз.

Пупок м.—пупок.

Пупок сабачы—собачья ро-машка (*бот. Anthemis Cotula L.*) НТз.

Пура ж.—осьмина.

Пурьмы м. мн.—Пурим (евр. праздник).

Пускаць, -сьціць што, каго—пускать, -стить; отлускать, -стить; скаць голас—пола-вать голос.

Пуставаньне н.—запустение.
Пуставаць—быть в запусте-нии.

Пустадом м.—ветренник, пу-стая голова.

Пустадомка ж.—ветренница.

Пустадомны—пустоголовый, ветренный.

Пустазельле н.—сорная ра-стительность. НТз.

Пустальга ж.—1) пустая голо-ва; 2) пустельга (*falco tin-ningculus*).

Пусташ ж.—запустение.

Пустка ж.—пустошь. НТз.

Пустошыць што—опустошать.

Пустыня ж.—см. пустэляня.

Пустэльнік м.—пустынник, отшельник.

Пустэльніцтва н.—отшельни-чество.

Пустэльнічы—отшельнический.

Пустэльніы—пустынный.

Пустэляня, -тэча ж.—пустыня.

Пута н.—пути, веревка или цепь для спутывания лошадей

Путаніна ж.—путаница.

Путаніна ж.—блуждание.

Пух м.—1) пух; 2) ухвостье, мякина.

Пухавы—пуховый.

Пухір м.—пузырь, рыбный пу-зырь.

Пухкасьць ж.—мягкость.

Пухкі—мягкий.

Пухласьць ж.—одутловатость.

Пухлы—опухший.

Пухнуць, -хці—распухать.

Пухно н.—мякинный хлеб.

Пухоўка ж.—1) пуховая по-душка; 2) гриб поганка (*сп. плюгаўка*); 3) рогоз (*бот. Turpha L.*) НТз.; палочник широ-колистный. МГ.

Пуціна ж.—путь, дорога.

Пучок м.—почка (земля) НТз.

Пучочак ж.—почечка (*gemmula*). НТз.

- Пушачка *ж.*—коробочка (*capsula*). НТб.
- Пушыць *дзс. безас.*—надувает.
- Пушыць—разрыхлять (землю).
- Пушка *ж.*—1) коробочка;
2) тупой конец яйца.
- Пушны—мякинный.
- Пушок *м.*—пушок, мелкая мякина.
- Пушча *ж.*—трусоба, густой лес.
- Пханьне *н.*—толканье, сование.
- Пхацца, хнуцца—соваться, сунуться, толкаться, кнугься.
- Пхаць, хнуць *каго*—толкать, кнуть; совать, сунуть.
- Пчала *ж.*—пчела.
- Пчаляр *м.*—пчеловод (*ср. зямец*).
- Пчалярскі—пчеловодческий.
- Пчалярства *н.*—пчеловодство.
- Пшаніца *ж.*—пшеница.
- Пшонны—пшеничный.
- Пыка *ж.*—лицо (*ср. піка*)
- Пыкала *м.*—1) заика; 2) курильщик.
- Пыканьне *н.*—заикание.
- Пыкаць—1) заикаться; 2) курить трубку.
- Пыль *м.*—пыль.
- Пыліла *м.*—пыльщик.
- Пыліца—покрываться пылью.
- Пыльковы—пыльниковый (*бот.*) НТб.
- Пылок *м.*—пыльца. НТб.
- Пыльнік *м.*—пыльник (*anthera*). НТб.
- Пылюшнік *м.*—василистник (*бот. Thalictrum L.*). НТб.
- Пыпкала *м.*—*см. пыкала*.
- Пыпкаць—заикаться.
- Пыпля *аг.*—мешкала.
- Пырка *ж.*—курочка.
- Пырык *м.*—пырей (*бот. Agropyrum P.B.*).
- Пырыкавы—пырейный.
- Пырска *ж.*—брызга.
- Пырсканьне *н.*—брызганье.
- Пырскаць, снуць—брызгать, знуть.
- Пырсь *выкл.*—прыск!
- Пырх *выкл.*—порх.
- Пырханьне *н.*—порханье.
- Пырхаць, хнуць—порхать, вспорхнуть.
- Пыса *ж.*—морда.
- Пыска *ж.*—мордашка.
- Пырыцца—распираться, пучиться.
- Пырыць *што*—распирать, пучить.
- Пытальнік *м.*—знак вопросительный (*грам.*).
- Пытальны—вопросительный (*грам.*).
- Пытаньне *н.*—вопрос.
- Пытацца *у каго*—спрашивать
- Пытаць *каго*—спрашивать, допрашивать.
- Пытляваньне *н.*—пеклевание.
- Пытляваны—пеклеванный.
- Пытляваць *што*—очищать зерно, пеклевать.
- Пыха *ж.*—снесь, гордость.
- Пыханьне *н.*—пыланье, вспыхка.
- Пыхаць, хнуць—вспыхивать, хнуть; пылат, пыхтеть.
- Пыхкаць—пыхтеть. (*Пыхкаць носам. Я. Кол. НЗ XXVII.*)
- Пыцік *м.*—любопытный.
- Пышаны—напышенный.
- Пышка *ж.*—1) гордец, дячка;
2) неженка.
- Пышна—великолепно.
- Пышнасьць *ж.*—великолебие.
- Пышнець—1) хорошеть, 2) снесивець.
- Пышны—великолепный, красивый.
- Пышыцца—напышаться, надмеваться, гордиться.
- П'яніца *м.*—пьяница.
- П'яны—пьяный.
- П'янюга *м.*—пьянчуга.

Пэвен *скароч.* *прм.*—уверен.
 Пэйсах *м.*—еврейская пасха.
 Пэйсахоўка *ж.*—пасхальное
 изюмное вино.
 Пэндзаль *м.*—кисть.
 Пэндзьлік *м.*—кисточка.
 Пенсія *ж.*—жалованье, пенсия.
 Перлы *ж. мн.*—жемчуг.
 Пэрлаўка *ж.*—перловник (*бот.*
Melica L.) НТ^ь.
 Пэўна—верно, достоверно.
 Пэўнасьць *ж.*—верность, до-
 стоверность; надежность,
 благонадежность.
 Пэўнік *м.*—аксиома. НТ^ь.
 Пэўніца—уверяться, обнаде-
 живаться.
 Пэўніць *каго*—уверять, заве-
 рять, обнадеживать.
 Пэўны—верный, достоверный;
 надежный, благонадежный.
 Пэцкаль *м.*—пачкун.
 Пэцканіна *ж.*—пачкотня.
 Пэцканьне *н.*—пачканье, пач-
 котня.
 Пэцкацца—пачкаться, ма-
 раться.
 Пэцкаць *што, каго*—пачкать,
 марать.
 Пэвун *м.*—1) любитель пения,
 певец; 2) петух.
 Пэвуны *м. мн.*—птички пев-
 чие (*Oscines*) ЗТ.
 Пэвунья *ж.*—певица.
 Пэвучы—певчий (*Пэвучыя*
птушкі).
 Пякарны—кухонный, поварен-
 ный.
 Пякарня *ж.*—поварня, пекар-
 ня, хлебопекарня.
 Пякаць *каго*—класть, валить;
 бить.
 Пякельна—адски, нестерпимо.
 Пякельнік *м.*—адский мучи-
 тель, тиран.
 Пякельны—адский.
 Пякельня *ж.*—адское жилище.
 Пякнець—хорошень.

Пяколак *м.*—печурка.
 Пякота *ж.*—жар, зной (*ср.*
сьлякота).
 Пякотка *ж.*—изжога.
 Пякотна—жарко.
 Пякучы—жгучий.
 Пялежаваны—изнеженный.
 Пялежаваньне *н.*—неженье,
 няньченье.
 Пялежаваць *каго*—нявчыць,
 нежить.
 Пялесканьне *н.*—плесканье.
 Пялескаць, снуць *што*—рас-
 плескивать, леснуть.
 Пялёстак *м.*, стка *ж.*—ле-
 песток.
 Пялюшкі *ж. мн.*—пеленки.
 Пялясы—полосоватый (*Пяля-*
сы конь).
 Пяноцх *м.*—1) обрубок дере-
 ва; 2) толстяк.
 Пярвэстак *м.*—элемент, при-
 митив. НТ^ь.
 Пярнат *м.*—пуховик, перина.
 Пярнацік *м.*—пуховичок.
 Пяро *н.*—перо (*ср.* *пёрка*).
 Пяроймы *ж. мн.*—*см.* *пярэй-*
мы (*Барджэй на пяроймы*
і кінуўся. СЦ 109 ст.).
 Пяроўка *ж.*—мешок для хра-
 нения перьев.
 Пярсьце́нак *м.*—перстень,
 колечко.
 Пярун *м. ўл.*—Перун; 2) *м.*—
 гром, удар громовый.
 Пяруновы—громовый; *-выя*
стрэлы—белемнит. НТ^ь.
 Пяруньнік *м.*—громотвод.
 Пярханьне *н.*—перхота.
 Пярхаць—перхотать.
 Пярхун *м.*—перхотун.
 Пярцовы—перцевый.
 Пярцоўка, рчанка *ж.*—пер-
 цовка (водка).
 Пяршак *м.*—первенец.
 Пярыльцы *м. мн.*—хвостник
(бот. Hippuris L.) НТ^ь.
 Пярэбары *м. мн.*—перезед.

Пярэбірка *ж.*—связка сена.
Пярэварацень *м.*—оборотень.
Пярэдадне *н.*—канун.
Пярэдні—передний.
Пярэзімка *м.*—годовалая телка.
Пярэйма *ж.*—встреча, переим-
 ка, перехват,
Пярэймы *жс. мн.*—корчи, пе-
 рехваты, боли при родах.
Пярэйсьце *н.*—переход.
Пярэкулам *прс.*—перевалом.
Пярэкуп *м.*—перекупка.
Пярэпلياتак *м.*—вензель.
Пярэпугі *м. мн.*—болезнь от
 испуга.
Пярэрва *ж.*—надрыв, перерыв.
Пярэрваны—надорванный.
Пярэсмых *м.*—перешеек. НТэ.
Пярэспа *жс.*—1) пересып, коса;
 2) купальница (*бот. Tro-
 lius L.*) НТэ.
Пярэсты—пестрый.
Пярэсьцікі *м. мн.*—прямейшая
 дорога.
Пярэхрыст *м.*—перекрещенец.
Пярэчаньне *н.*—противоречие,
 возражение. НТэ.
Пярэчыць—противоречить,
 возражать.
Пярэчысты—противоречивый.
Пяскоўніца *жс.*—песчанка (*бот.
 Aegagria L.*) НТэ.
Пясок *м.*—1) песок; 2) кролик.
Пяструга *жс.*—пестрюга, сев-
 рюга (*Acipenser stellatus*).
Пяструшка *жс.*—форель (*Salmo*).
Пястун *м.*—баловень.
Пястунья *жс.*—баловница, не-
 женка.
Пясьляк *м.*—1) старый гриб;
 2) хрыч (*ср. песьляк*).
Пясьлячы—стариковский.
Пясьняр *м.*—певец, поэт.
Пясьнярыста *м.*—поэт. Ян. Куп.
 Шл. ж. 163 ст.
Пясчак *м.*—псаммит. НТэ.
Пятля *жс.*—1) петля; 2) жен-
 ский половой орган.

Пятнаццаты, нанцаты—пят-
 надцатый.
Пятнаццаць, нанццаць—пятна-
 цать.
Пятро, -русь *м. ўл.*—*см. Петра*.
Пятрок, -руля *м. ўл.*—Петя,
 Петенька.
Пятрушка *жс.*—петрушка (*бот.
 Petroselinum L.*)
Пятрушнік *м.*—горичник (*бот.
 Peucedanum L.*) НТэ.
Пятрыць—сохнуть.
Пяхцер *м.*—веревочная сетка
 для сена.
Пяхцэрны—сеточный.
Пяцелечка *жс.*—петлычка.
Пяцелька *жс.*—1) летелька; 2) чу-
 лочное очко; 3) женский
 половой орган.
Пяціверш *м.*—пентаметр. НТэ.
Пяць *л.*—пять; *дзс.*—жать, ти-
 скать.
Пяцьдзесят—пятьдесят.
Пяцьдзесяты—пятидесятый.
Пяцьсот—пятьсот.
Пячайка, -чая *жс.*—*см. пяхотка*.
Пячатка, -чаць *жс.*—печать,
 клеймо.
Пячкур *м.*—1) печник; 2) пи-
 скарь (*Uprivas gobio*).
Пячонка *жс.*—печонка.
Пячоначнікі *м. мн.*—печеноч-
 ные мхи (*Hepaticae*). НТэ.
 грот. НТэ.
Пячора, пячэра *жс.*—пещера,
Пячорны—пещерный.
Пячура *жс.*—нора.
Пячурка *жс.*—норка, ямочка в
 печи.
Пячурыца *жс.*—шампиньон
 (*Agaricus campestris*).
Пячы што—печь, выпекать.
Пячыстае—жаркое.
Пяшчота *жс.*—нега.
Пяшчотны—нежный.
Пяньне *н.*—пение.
Пяць што—петь (*ср. сьпя-
 ваць*).

Р

- Рабаваньне** *н.*—грабительство, грабёж.
- Рабаваць** *каго, што*—грабить, разорять.
- Рабарбар** *м.*—ревень лекарст. (*бот. Rheum Rhabarbarum*) *Нс.*
- Рабаценьне** *н. зб.*—веснушки.
- Рабенькі**—пятнастый.
- Рабец** *м.*—рябчик (*Tetrao bonasia*) (*ср. рабок*).
- Рабізна** *ж.*—яминки на лице от оспы; рябь. *НТз.*
- Рабін** *м.*—раввин.
- Рабіна** *ж.*—рябина (*бот. Sorbus L.*) *НТз.* (*ср. верабіна*).
- Рабіцца**—делаться, происходить.
- Рабіць** *што*—делать, работать.
- Рабованы**—награбленный.
- Рабок** *м.*—*см. рабец.*
- Работнік** *м.*—рабочий.
- Работніцкі**—работников, рабочих.
- Рабоўнік** *м.*—грабитель.
- Рабоўны**—грабительский.
- Рабоўца** *м.*—работничек.
- Рабунак** *м.*—грабеж.
- Рабушка** *ж.*—пестрая корова.
- Рабчык** *м.*—кличка рябой собаки.
- Рабы**—рябой; пестрый.
- Равесьнік** *м.*—сверстник.
- Равізовы** *м.*—ревизор. *НЗХХVIII.*
- Рагавінка** *польная*—ясколка (*бот. Cerastium arvense L.*) *НТз.*
- Рагавіца** *ж.*—роговица (*анат.*).
- Рагавы**—роговой; угловой (*ср. рог*).
- Рагаза** *ж.*—беспорядок, нескладаца.
- Рагазою прс.**—в беспорядке.
- Рагазулька** *аз.*—раскоряка, нескладной, -ная.
- Рагалісьцік** *м.*—роголистник (*бот. Ceratophyllum L.*) *НТз.*
- Рагалісьцікавыя**—роголистные (растения). *НТз.*
- Рагаль** *м.*—рогач (*Lucanus cervus*).
- Рагатаць**—гоготать, хохотать.
- Рагатаць** *н.*—гоготание, хохотание (*ср. рогат*).
- Рагатаць**—гоготать, хохотать.
- Рагатка** *ж.*—рогатка, застава.
- Рагаты**—рогатый, угловатый, суковатый.
- Рагаціна** *ж.*—суковатый кол, рогатина.
- Рагач** *м.*—дышло в сохе; рычаг.
- Рагаччо** *н. зб.*—сучья от дерева.
- Рагулька** *ж.*—рогатка, сучок, веточка.
- Рагулькі** *ж. мн.*—живокость (*бот. Delphinium L.*) *НТз.*
- Рагуля** *н.*—рогатый, кривой.
- Рад** *м.*—ряд. *НТз.*
- Рада** *ж.*—совет.
- Радавод** *м.*—генеалогия, родословная. *НТз.*
- Радаводны**—генеалогический.
- Радаводца** *м.*—генеалог. *НТз.*
- Радавы**—*см. радны.*
- Радавы**—родовой; жанровый. *НТз.*
- Радасьць** *ж.*—радость.
- Радаўніца** *ж.*—Радоница, Красная горка.
- Радашчы** *ж. мн.*—общая радость.
- Радзеньне** *н.*—советывание.
- Радзівон** *м. ул.*—Родион.
- Радзіма** *ж.*—родина.
- Радзімазнаўства** *н.*—родиноведение.
- Радзімец** *м.*—родимчик, палучая болезнь.
- Радзіха** *ж.*—роженица.
- Радзіцца з кім**—советоваться.
- Радзіцца**—родиться.
- Радзіць кому**—советовать.

- Радзіць каго**—родить.
Радзюга м—мешок из грубого домашнего холста. Сержи.
Радковы—строчный.
Радны—советский; должностной.
Радок м.—строка.
Радца м.—советник.
Раёк м.—раёк; маточник в улье.
Ражка ж.—шайка, дерев. сосуд с ручкой.
Ражкі м. мн.—рожки; зерна ржи со спорыньей.
Ражок м.—рожок; уголок.
Разабрала дзс. безас.—взорвало; разнесло, прояснилось. (*Разабрала на пагоду*).
Разабраны—разобраный.
Разабраць—см. **разбіраць**
Разагнаць н.—разогнание.
Разагнаць н.—разганьваць.
Разагнуць—разогнутый.
Разагнуцца—разогнуться.
Разагнуць што—разогнуть.
Разадраць што—разорвать.
Разаніна ж.—резня, ножещина.
Разанка ж.—см. **разачка**.
Разам прс.—сразу; вместе.
Разарваны—см. **разорваны**.
Разарвацца, ваць—см. **разрывацца, ваць**.
Разасланы—1) разостланный; 2) разосланный.
Разасланьне н.—1) разостлание; 2) рассылка.
Разаслаць што—1) разостлать; 2) разослать.
Разачка ж.—резь в желудке.
Разбагацець—разбогатеть.
Разбалзяцца—разбрестись.
Разбазылец, зырыць—разбаловаться.
Разбалавацца—разбаловаться.
Разбалматаць што—разболтать.
Разбараніць каго—разнять.
- Разбой м.**—1) разбой; 2) разбойник.
Разбойны—разбойничий.
Разблутаць што—распутать (*Разблутаць пытаньне*. Я. Кол. НЗ XIII).
Разбойнік м.—разбойник.
Разбойства н.—разбой.
Разбор м.—разбор, анализ. НТ₁.
Разборка ж.—1) снос строения; 2) разбор ссоры.
Разбраеьне н.—разоружение
Разбракаць, ракнуць—напиться, таться влагою.
Разбратацца з кім—раздружиться.
Разбрахацца на каго—разлаяться, разолгаться.
Разброены—разоруженный.
Разбройвацца, іцца—разоружаться, житься.
Разбройваць, іць каго, што—разоружать, жить.
Разбрузлы—обрюзглый, распухший.
Разбрузнуць—обрузгнуть, опухнуть.
Разбуджаць, дзіць каго—будить, разбудить.
Разбураны—разнесенный бурей, разрушенный.
Разбурваць, рыць што—разрушать, шить.
Разбурчацца на каго—разворчатся.
Разбурэьне н.—разрушение.
Развага ж.—рассуждение, размышление, рассудак. НТ₁.
Разважаны—1) развешенный (ср. **разважваць**); 2) взвешенный, обдуманый (ср. **разважаць**).
Разважаны н.—рассуждение, размышление, трактат. НТ₂.
Разважаць, важыць што—обдумать, обсудить, взвесить, рассудить.

- Разважваньне** *н.*—развешивание.
- Разважваць, жыць што**—развешивать, сить.
- Развазіць, разьвезці што**—развозить, везти.
- Развалакацца, чыся**—растаскиваться, тащиться.
- Развалакаць, чы што**—растаскивать, тащить.
- Развой** *м.*—развитие; процесс. НТ₂.
- Разводзьдзе** *н.*—полноводье, наводнение.
- Разводка** *ж.*—разведенка.
- Разгагатацца**—расхотаться.
- Разгаданы**—разгаданный.
- Разгадваць, даць што**—разгадывать, дать.
- Разгалашаць, ласіць што**—разглашать, ласить.
- Разгалашэньне** *н.*—огласка, разглашение.
- Разгалосьсе** *а.*—разногласие, диссонанс. НТ₁.
- Разгалошаны**—разглашенный.
- Разгошэньне** *н.*—разогнание.
- Разганьваць, няць, разагнаць каго**—разгонять, разогнать.
- Разгардзіяш** *м.*—беспорядок.
- Разгарнуцца**—развернуться.
- Разгарнуць**—развернуть.
- Разгароджваць, радзіць што**—разгораживать, родить.
- Разгаты**—разложистый, ветвистый. Нк.
- Разгасьціцца**—загоститься.
- Разгваздаць што**—разбить, разможить.
- Разгламазьдзіць што**—разможить.
- Разгледжаны**—рассмотренный.
- Разгледжваньне, ляданьне** *н.*—рассматривание, мотрение.
- Разгледжваць, лядаць, лядзець што**—рассматривать, мотреть.
- Разгляд** *м.*—рассмотрение.
- Разгон** *м.*—размах.
- Разгортваць, разгартаць што**—развёртывать, развернуть.
- Разгрукацца**—разгрохотаться, расстучаться.
- Разгуджваць, гудзіць каго**—расхуливать, лить.
- Разгульвацца, ляцца**—разыгрываться, раться; разгуливаться, ляться.
- Разгультаіцца**—разлениться.
- Разгутарыцца**—разговориться.
- Раздабара** *м.*—говорун (*ср. евр. dabar*).
- Раздабарваць**—говорить о пустяках.
- Раздабары** *м. мн.*—разговоры, болтовня.
- Раздабарыцца**—разболтаться.
- Раздаваць, раздаць што**—раздавать, раздать.
- Раздадзены**—розданный.
- Раздарожжа** *н.*—перекресток.
- Раздзоганы**—расшатанный.
- Раздзогаць што**—разбить, расшатать.
- Раздлубаць што**—раздолбить, раз'яснить.
- Раздмуханы**—раздутый.
- Раздмухаць што**—раздуть.
- Разднець**—рассветать.
- Раздобрывацца, рыцца**—становиться, стать добрее.
- Раздораны**—раздаренный по частям.
- Раздорваць, дарыць што**—раздаривать, рить.
- Раздражалінік, ражнік** *м.*—раздражитель. НТ_{4,в}.
- Раздражлівасьць** *ж.*—раздражимость, жительность. НТ_{4,в}.
- Раздражлівы**—раздражимый, жительный.
- Раздражнены**—раз'яренный, раздраженный, раздраженный.
- Раздражненьне** *н.*—раздражение. НТ₄.

- Раздражняцца, -ніцца**—раздраживаться, -ниться; раздражаться, -житься; быть раздраженным.
- Раздражняць, -ніць каго**—раздраживать, -знить; раздражать, -жить.
- Раздраны**—разорванный.
- Раздрапаны**—расцарапанный.
- Раздрапаць што**—расцарапать.
- Раздраць што**—разодрать, разорвать.
- Разепа м.**—зевака.
- Разжалены**—разжалобленный.
- Разжаліцца**—разжалобиться.
- Разжаліць каго**—разжалобить.
- Разжануць каго**—разогнать.
- Разжартавацца з чаго**—разыграться, расшутиться.
- Разжвяканы**—разжеванный.
- Разжвякаць што**—разжевать.
- Разжыравацца з чаго**—разъестся.
- Разжырованы, -раваны**—раскормленный.
- Разжыроўваць, -раваць каго**—раскармливать, -кормить.
- Раззлаваны**—рассерженный.
- Раззлавацца**—рассердиться.
- Раззлаваць каго**—рассердить.
- Раззыхацца**—разжужжаться.
- Разінуцца**—разинуть рот; разразиться руганью.
- Разінька, -зіня аг.**—розиня, розтозей, -зейка.
- Разіцца**—оскорбляться.
- Разіць каго**—поражать; оскорблять.
- Разладаваны**—разряженный.
- Разладаваць (стрэльбу)**—разрядить (ружье).
- Разладзьдзе н.**—разлад; дисгармония. НТэ.
- Разлайдачыцца**—разлениться. Баг. ДБ. 42 ст.
- Разламліваць, -міць што**—ломать. разломать.
- Разлапатацца**—разболтаться.
- Разлапушыць**—распустить, как лопух (*Гальё панаднае разлапушы сад.* Ян. К. Шл. ж. 63 ст.).
- Разлог м.**—овраг.
- Разложысты**—развесистый, овражистый.
- Разлучна**—раздельно.
- Разлучнасьць ж.**—раздельность.
- Разлучны**—раздельный, отдельный.
- Разлучыцца з кім**—расстаться, раз'единиться.
- Разлучыць каго, што**—раз'единить, отделить.
- Размаглёваны**—1) разглаженный; 2) раскрашенный румянами.
- Размаглёваць, -гляваць што**—1) разглаживать, -ладить (бельё); 2) раскрашивать, -расить румянами (лицо).
- Размаглявацца**—раскраситься, разрумяниться.
- Размазваць, -заць што**—размазывать, -зать; растирать, -тереть.
- Размажджэрыць што**—размозжить.
- Размалёваны**—раскрашенный. расписной.
- Размалёваць, -ляваць што**—расписывать, -сать красками.
- Размантачаны**—промотанный. растраченный.
- Размантачыць што**—промотать, растратить.
- Размаўленьне н.**—собеседование, разговоривание.
- Размаўляць, -мовіць**—разговаривать; рассказывать, -зать.
- Размах м.**—размах.
- Размахацца, -хнуцца**—размахиваться, -хнуться; раздвигаться; размяться.
- Размахваць чым**—размахивать.

Размнажацца, множыцца—размножаться, -житься.
Размнажэньне *н.*—размножение. НТ_б.
Размова *ж.*—разговор, диалог, беседа, интервью. НТ_з.
Размоўка *ж.*—размолвка, размогласие.
Размоўны—1) диалогический, разговорный, собеседовательный; 2) разговорчивый.
Размоўца *м.*—собеседник, интервьюер. НТ_з.
Размываньне *н.*—размыв, -вание. НТ_{з,д}.
Размываць, мыць *што*—размывать, смыть.
Размысьленьне *н.*—размышление. НТ_{з,д}.
Размысьліваць, сьліць—размышлять, мыслить; обдумывать, -мать.
Размыў *м.*—размыв.
Разношваньне *н.*—разнашивание.
Разношваць, насіць *што*—разнашивать, -носить.
Разок, зочак *м.*—разик.
Разора *ж.*—глубокая борозда на пашне.
Разорваны—разорванный.
Разорваньне *н.*—распахивание.
Разорваць, разараць *што*—распахивать, -зать.
Разрабаваць *што*—разграбить
Разрагатацца—громко рассмеяться.
Разрахованьне *н.*—рассчитывание.
Разраховальны—рассчетный.
Разрахованы—рассчитанный.
Разрахоўваць, хаваць *што*—рассчитывать, -тать.
Разрахоўка *ж.*—рассчет.
Разрахунак *м.*—рассчисление, расчет.
Разроблены—разделанный, разработанный.

Разробліваць, рабіць *што*—разделять, -лать.
Разрозьнены—разделенный, разложенный, дифференцированный.
Разрозьненне *н.*—различение, дифференциация, НТ_д.
Разрозьнівацца, розьніцца—дифференцироваться; отличаться, разделяться.
Разрозьніваць, зьніць *што*—разделять, -лить; дифференцировать.
Разрослы—разросшийся.
Разроўніваць, роўнаць *што*—разравнивать, -равнять.
Разрумзацца з чаго—расплаваться, разрыдаться.
Разрывацца, разарвацца—разрываться, разорваться.
Разрываць, разарваць *што, каго*—разрывать, разорвать.
Разрынуцца—развалиться.
Разрыў *м.*—разрыв, расторжение.
Разрэзаны—разрезанный.
Разрэзваць, заць *што, каго*—разрезывать, -зать.
Разумавальнік *м.*—умник, резонер. НТ_з.
Разумаваньне *н.*—умничание, резонерство. НТ_з.
Разумаваць—умничать, резонерствовать. НТ_з.
Разуменьне *н.*—понимание, понятие.
Разумець *што*—понимать.
Разуміць—умнеть, приходить в разум.
Разумова—разумно.
Разумовасць *ж.*—разумность, рассудочность, интеллектуальность. НТ_з.
Разумовы—умственный, интеллектуальный, рассудочный. НТ_{з,д}.
Разыйграваць, раць *што*—разыгрывать, -рать.

Разыначка *ж.*—изюминка.
Разынкавы—изюминный.
Разынкi *ж. мн.*—изюм.
Разыходзіцца, зыйціся—расходиться, разойтись.
Разьба *ж.*—резьба, скульптура. НТ₂.
Разьбежны—расходящийся (*Разьбежны рад*). НТ₁.
Разьбірае дзс. безас.—разносит, нападает злость.
Разьбірацца, разабрацца—разбираться, разобраться (в чем), ориентироваться, товаться. НТ₂.
Разьбіраць, разабраць што—разбирать, разобрать; разносить, нести; анализировать, раскладывать.
Разьбяганьне *н.*—разбег, расхождение.
Разьбягацца, разьбетчыся—разбегаться, разбежаться, не совпадать.
Разьбяр *м.*—ваятель, скульптор НТ₂.
Разьбярскі—скульптурный.
Разьбярства *н.*—скульптура, ваяние.
Разьветрыцца—проветриться.
Разьвоў *м.*—дефляция. НТ₅.
Разьвіленьне *н.*—разветвление, бифуркация (реки). НТ₅.
Разьвіліна *ж.*—развилина.
Разьвіненьне *н.*—развёртывание, развертка. НТ₁.
Разьвінуты—развернутый.
Разьвінуцца—развернуться.
Разьвінуць што—развернуть.
Разьвіслы—развесистый.
Разьвіснуць—развеситься.
Разьвітацца з кім—распрощаться.
Разьвіцьцё *н.*—развитие.
Разьвіханы—расшатанный.
Разьвіхацца—расшататься.
Разьвіхаць, хнуць што—расшатать, тнуть.

Разьвязак *м.*—решение (задачи).
Разьвязаны—развязанный, решенный.
Разьвязаньне *н.*—развязание; решение (процесс).
Разьвязваць, заць што—развязывать, зать; распутывать, -гать; разрешать, -шить (задачу).
Разьвязка *ж.*—развязка, финал, катастрофа (*лит.*). НТ₅.
Разьдзел *м.*—глава (в книге), раздел, параграф.
Разьдзяўбаць што—расклевать.
Разькатацца—расстонаться.
Разьезнае—посошок; **на разьезнае**—на посошок.
Разьесьці—*см.* разьядаць.
Разьлесьціцца—рассыпаться с лестью.
Разьліваньне *н.*—разлив, разливание.
Разьлічаны—рассчитанный.
Разьліхацца, чыцца з кім—рассчитываться, -таться.
Разьлічэньне *н.*—рассчет, расчисление.
Разьмеркавальнік *м.*—распределитель.
Разьмеркавальны—распределительный; разделительный.
Разьмеркаваньне *н.*—распределение.
Разьмілавацца з кім—перестать любить.
Разьмякаць, мякнуць—размокать, кнуть.
Разьмяркованы, меркаваны—распределенный.
Разьмяркоўвацца, меркавацца—соображаться, разиться с чем.
Разьмяркоўваць, меркаваць што, каго—распределять, -лить.
Разьнік *м.*—*см.* рэзьнік.

Разьніца *ж.* — см. рэзьніца.
 Разьяданьне *н.* — раз'еданіе, корразія. НТ^б.
 Разьядаць, разьесьці *што* — раз'едать, раз'есть.
 Разьяднаны — раз'единенный.
 Разьяднаньне *н.* — раз'единение.
 Разьяднаць *каго* — раз'единяць.
 Разявака *м.* — розиня.
 Разяваць — розевать, раскры-
 вать рот.
 Разьвісты — громкий, крикли-
 вый.
 Разьвіцца — раскрыться (о роте)
 Разьвіць — разинуть, раскрыть
 рот.
 Раі зоркавыя — кучы звездные.
 НТ^з.
 Рай *м.* — рай.
 Раіцца з кім — советоваться.
 Раіць *што* — советовать.
 Райба *ж.* — роение.
 Рак *м.* — рак.
 Ракавы — годовой, годичный.
 Рак-волат — исполинский рак.
 Рака *ж.* — река.
 Ралейны — относящийся к паш-
 не.
 Ральніцтва *н.* — полеводство
 НТ^з (ср. рольніцтва).
 Ральля *ж.* — пахота, пахотное
 поле.
 Ральнічы — пашенный.
 Рамёнак *м.* — плечевая кость.
 Раменьчык *м.* — ремешок.
 Рамень *м.* — ремень.
 Рамесьнік *м.* — ремесленник.
 Рамесьніцтва *н.* — занятие ре-
 меслом.
 Рамесьнічы — ремесленниче-
 ский.
 Рамон *м.* — ромашка (бот. Me-
 dicago L.)
 Рамя *н.* — плечо; мя ракі — рукав
 реки. НТ^з.
 Рамяство *н.* — ремесло.
 Ранак *м.* — утро.

Ранда *ж.* — аренда, откуп.
 Рандар *м.* — арендатор, откуп-
 щик, шинкаръ, целовальник.
 Рандарка *ж.* — арендаторша,
 шинкарка.
 Рандаўшчык *м.* — арендатор.
 Раніца *ж.* — утро.
 Раніцаю — по-утру.
 Ранічны — утренний.
 Раньне *н.* — см. ранак, раніца.
 Рапт *м.* — порыв, мгновение
 (ср. лат. raptus).
 Раптам — нечаянно, вдруг, в
 миг.
 Раптоўна — внезапно.
 Раптоўнасьць *ж.* — внезап-
 ность, неожиданность.
 Раптоўны — внезапный, нечаян-
 ный, неожиданный.
 Рапуха *ж.* — жаба полевая
 (Bulo).
 Расада *ж.* — рассада.
 Расамаха *ж.* — россомаха (Chi-
 romis). ЗТ.
 Расейскі, сійскі — великорус-
 ский.
 Расея, сейшчына *ж.* ўл. — Рос-
 сия, Великороссия.
 Расіна, нка *ж.* — росинка.
 Расіца *ж.* — росянка (бот. Dro-
 sera L.). НТ^б.
 Расіцца — мочиться росой.
 Расіць *што* — мочить росой.
 Расічка *ж.* — росница, ман-
 жетка (бот. Alchemilla vul-
 garis L.) (ср. гусяляпка) НТ^б.
 Раска *ж.* — ряска (бот. Lemna L.)
 НТ^б.
 Расказ *м.* — приказ.
 Расказаньне *н.* — приказание.
 Расказваць, заць — приказы-
 вать, зать.
 Раскатурхаць *каго* — растол-
 кать.
 Раскачаны — раскатанный.
 Раскачаць *што* — раскатать.
 Расквактаца — раскудах-
 таться.

Расквечваць—расцветать.
Я. Кол. НЗ ХХV

Расквітацца з кім—расплатиться, рассчитаться.

Расквітаць каго—окончательно расстаться.

Раскіданасьць ж.—разбросанность, рассеянность. НТ₄.

Раскіданы—разбросанный, рассеянный.

Раскіданьне н.—разбрасывание.

Раскідання, -кінуцца—разбрасываться, росаться; рассеиваться, -яться.

Раскіданьце, -кінуць што—разбрасывать, разбросить.

Раскідлівасьць ж.—нерасчетливость.

Раскідоха ж.—нерасчетливая.

Раскірэка аг.—раскоряка.

Раскірэчаны—раскоряченный.

Раскірэчваць, -чыць—раскорячивать (ноги.)

Расклад м.—расклад, анализ. НТ₄.

Раскладаньне н.—разложение. НТ₄.

Раскладаць, -кладваць, -класьці што—раскладывать, разложить.

Раскладка ж.—развёрстка.

Раскладовы—аналитический. НТ₄.

Раскоша ж.—1) простор, приволье; 2) изобилие, богатство, роскошь.

Раскошна—1) привольно, свободно; 2) роскошно.

Раскошны—1) привольный, просторный; 2) роскошный, обильный.

Раскройваць, -роіць што—рассекать, -сечь; рубить, -бить.

Раскрыжаваньне н.—положение на крест, распятие.

Раскрыжаваны, -жованы—распятый.

Раскрыжавацца—принять крестообразное положение.

Раскульбачваць, -бачыць што—расседывать, -зть.

Раскумекаць—сообразить.

Раскуць—раскованный.

Раскуць каго, што—расковать.

Распавіць каго—распеленать.

Распагодзіцца—проясниться.

Распад м.—распад, разрушение (*Распад горных парод*). НТ₃.

Распадабаць каго—разлюбить.

Распадацца, -пасьціся—распадаться, -пасться; разрушаться, -шиться.

Распазнаваць, распазнаць каго—распознавать, -нать.

Распазнаваньне н.—распознавание.

Распакованы, -каваны—распакованный, раскупоренный, распечатанный.

Распакорыць каго—вывести из покорности, освободить (*І сілы распакораны ад паничных бядоў*. Ян. К. Безназ., 14 ст.).

Распакоўваць, -каваць што—распаковывать, -ковать, раскупоривать, -ривать.

Распалёны—раскаленный, пламенеющий.

Распаленьне н.—раскаление, распаление.

Распальвацца, -ліцца—разжигаться, -жеться; воспламениться страстью.

Распальваць, -ліць што—распалывать, -лить; разжигать, -жечь.

Распалка ж.—подтопка.

Распасьвены—разъевшийся.

Распаўзацца, -паўзыцца—расползаться, -зтись.

Распаўсюджаны—распространенный.

- Распаўсюджаньне** *м.*—распространение.
- Распаўсюджваць, -джыць** *што*—распространяць, -нить.
- Распачаты**—начатый.
- Распачацца**—начаться.
- Распачаць** *што*—начать, открыть (дело, огонь).
- Расплісканы**—расплесканный.
- Распліскаць, -ліснуць** *што*—расплескать, -снуть.
- Распутаны**—распутанный.
- Распутаць** *што*—распутать.
- Расплытаны**—распластаный.
- Расплытаць** *што*—распластать, растянуть.
- Расплюшчыць вочы**—раскрыть глаза. Ц. Гарт. С.Ц. 59 ст.
- Распляжыць**—распластать.
(*О каб яго пярун распляжыў.* Я. Кол. НЗ ХІІ).
- Распокала** *дзс. безас.*—раздуло.
- Распокнуца**—лопнуць, разорваться.
- Расправа** *ж.*—расправа, распоряжение, суд.
- Распранацца, -нуцца**—раздеваться, -деться; разоблачаться, -читься.
- Распранаць, -нуць каго**—раздевать, -деть.
- Распрасаваць** *што*—раз'утюжить.
- Распрастацца**—растянуться, выпрямиться; освободиться, разрешиться от бремени.
- Распрастаць** *што, каго*—распрямить, освободить от пут.
- Распродаж** *м.*—распродажа.
- Распростаны**—растянутый, выпрямленный.
- Распуджаны**—распуганный.
- Распуджваць, -дзіць каго**—раслуговать, -гать.
- Распук** *м.*—лопань, разрыв.
- Распукацца**—1) лопаться; 2) распускатся.
- Распукаць**—разбухать, набухать.
- Распусны**—распутный, развратный.
- Распуста** *ж.*—распутство, разврат; озорство.
- Распусьнік** *м.*—распутник.
- Распусьніца** *ж.*—распутница.
- Распухаць, -пухнуць**—распухать, -хнуць.
- Распушчацца, распусьціцца**—1) распускатся, -ститься; портиться нравственно; 2) *о реке*—выходить, выйти из берегов.
- Распыліцца**—распылаться гневом.
- Распырскацца**—разбрызгаться, расчихаться.
- Распытаны**—расспрошенный.
- Распытваньне** *н.*—расспрашивание.
- Распытвацца, -тацца**—расспрашивать, -росить (у кого).
- Распытваць, -таць каго**—расспрашивать, -росить кого.
- Рассабачыцца**—распуститься, разозлиться.
- Рассваволіцца**—расшалиться.
- Раслухаць каго, што**—выслушать, расслушать.
- Расмаргацца**—перетереться.
- Расстагнацца**—расстонацься.
- Расстаньне** *н.*—расставание.
- Расстарацца**—приобрести старанием. (*Каня, кароўку расстараўся.* Я. Кол. НЗ ІV.)
- Рассукаць** *што*—рассучить.
- Расыпацца, рассыпацца**—1) рассыпаться; 2) разрешиться от бремени.
- Расыпчысты**—рассыпчатый.
- Раставаньне** *н.*—таяние. НТз.
- Раставань, растаяць**—таять, растаять.
- Расталы**—талый; растаявший.
- Растані** *м. мн.*—*см.* раздарожжа.

Растанкі *ж. мн.*, *-танье н.* — разлука.
Растанцы *м. мн.* — уменьш. от *растані*.
Растаропа *ж.* — грязь.
Растаропца *ж.* — распутица.
Растаропны — 1) расторопный; 2) разбитый (о дороге).
Растрачанье *н.* — растрата, утрата.
Растрачваць, -раціць *што* — растрачивать, -ратить; потерять.
Растрасаць, -рэсьці *што, каго* — растрясывать, -сти.
Растроп *м.* — чортпалох (*бот. Carduus L.*).
Раструены — растравленный.
Раструйвацца, -руіцца — растравливаться, -виться (о ране, сердце).
Раструйваць, -руіць *што* — растравливать, -вить.
Раструшаны — рассыпанный.
Раструшваць, -русіць *што* — растряивать, -рясти.
Растрбушыць *каго* — растерзать, растребушить.
Растуркваць, -каць *каго* — будить, разбудить толчками.
Расхадзіцца — *см.* *разыходзіцца*.
Расхапаны — расхищенный.
Расхапваць, -паць *што* — расхищать, -тить.
Расхіл *м.* — разгиб; растворение. *НТ:*.
Расхілены — разогнутый, развернутый.
Расхіленьне *н.* — разгибание, разворачивание.
Расхільвацца, -ляцца, -ліцца — разгибаться, разогнуться; резвёртываться, развернуться.
Расхільваць, -ляць, -ліць *што* — разгибать, -зогнуть, развёртывать, развернуть.

Расхістацца — расшататься.
Расхістаць *што* — расшатать.
Расхіпацца — расплакаться.
Расхістацца — расстегнуться.
Расход *м.* — расход; расхождение.
Расходнік *м.* — очиток (*бот. Sedum L.*); **вялікі** — заячыя капуста (*S. maximum Sutt.*) *НТ:*.
Расхопаны — расхвотанный.
Расхрыстацца — обнажить грудь (*ср.* *расхістацца*).
Расчароўвацца, -равацца — разочаровываться, -ваться.
Расчулены — растроганный.
Расчуленьне *н.* — умиление.
Расчульвацца, -ліцца — рас-трагиваться, -рогаться; умиляться, -литься.
Расчульваць, -ліць *каго* — ра-трагивать, -рогать; умилять.
Расчыненне *н.* — раскрытие, растворение.
Расчыняцца, -ніцца — раскрываться, -ряться; растворяться, -ряться.
Расчыняць, -ніць *што* — рас-крывать, -рыть.
Расчытаць *што* — прочитать, разобраться в письме (*Часамі сам не расчытаю, што напішу.* Я. Кол. *НЗ.* 125 ст.).
Расшалопаць *што* — раскусить, выяснить. (*Няўжо ў вас ня хопіць клёку такое глупства расшалопаць.* Я. Кол. *НЗ.* 182 ст.).
Расшвыраць *што* — расшвырять.
Расшпілены — расстегнутый.
Расшпільваць, -ліць *што* — рас-стегивать, -тегнуть.
Расшрубованы, -баваны — раз-винченный.
Расшрубоўваць, -баваць *што* — развинчивать, -нтить.
Расштурхаць *каго* — растол-кать, разогнать.

Расьліна *ж.*—растение.
 Расьліннасьць *ж.*—растительность, флора. НТ_б.
 Расьлінны *прм.*—растительный: -нае згуртаваньне -- раст. сообщество: -ная краіна—раст. область. НТ_б.
 Расьліны-вадалюбы—гидрофиты. НТ_{з,б}.
 Расьліны-гнилаеды—сапрофиты. НТ_б.
 Расьліны-жываросты—эпифиты. НТ_б.
 Расьліны-лазуны—лазящие растения. НТ_б.
 Расьліны-солялюбы—солончаковые растения. НТ_б.
 Расьліны-сухалюбы—ксерофиты. НТ_б.
 Расьліца—прорастать.
 Расьліць *што, каго*—ростить.
 Расьперазаць *каго*—распоясать.
 Расьпелесаваць—исполосить.
 Расьпесьціца—избаловаться, изнежиться.
 Расьпесьціць *каго*—избаловать, изнежить.
 Расьпечаны—раскаленный.
 Расьпешчаны—избалованный, изнеженный.
 Расьпілаваць *што*—распилить.
 Расьпіраць, -перці *што*—раздувать, дуть.
 Расьпісвацца, -сацца—расписываться, саться.
 Расьпяканка *ж.*—выговор.
 Расьпякацца, -пячыся—разжигаться, жечься; раскаляться, -литься.
 Расьпякаць, -пячы *што*—разжигать, жечь; раскалять, -лить.
 Расьсяваньне *н.*—рассеивание.
 Расьсяваць, -сеяць *што*—рассеивать, сеять.
 Расьсякаць, -сячы *што*—рассекать, сечь.

Расьцеплены—растопленный.
 Расьцепліваць, -цепліць *што*—растопливать, топить.
 Расьцінаць, -цяць *што*—рассекать, сечь.
 Расьцін *м.*—рассечение.
 Расьцягацца, -гнуцца—растягиваться, тянуться; распространяться, стерться.
 Расьцягаць, -гнуць *што, каго*—растягивать, тянуть.
 Расьцягнены, -гнуты—растянутый.
 Расьцягненне *н.*—растяжение.
 Расьцярушаны—рассеянный, раскрошенный (хлеб).
 Расьцярушаваць, -рушыць *што*—рассеивать, сеять; раскрошивать, шить; рассыпать.
 Расьцярэблены—расчищенный вырубкой.
 Расьцярэбліваць, -церабіць *што*—расчищать, стить вырубкой.
 Расьцяты—рассеченный, разрубленный.
 Рата *ж.*—срок платежа.
 Ратаваньне *н.*—спасание, избавление от опасности.
 Ратаваць *каго*—спасать, избавлять.
 Ратай *м.*—пахарь.
 Ратны—военный, ратный.
 Раток *м.*—ротик.
 Ратунак *м.*—спасение, подача помощи.
 Ратунковы—спасительный.
 Раўнаваньне *н.*—*см.* раўнаньне
 Раўнавацца—сравниваться.
 Раўнаваць *што, каго*—сравнивать, уравнивать.
 Раўнаньне *н.*—уровнение. НТ_з.
 Раўніна *ж.*—равнина; р. спрадвечная—р. столовая. НТ_з.
 Раўнуючы—сравнивая, сравнительно.
 Раўнюткі—ровненький.

Раўці—реветь.
Раўчак *м.*—овраг. НТ₆.
Рахавальны—счетный, счетоводный.
Рахаваць *што*—считать, подсчитывать.
Рахаўнік *м.*—счетовод.
Рахаўніцтва *н.*—счетоводство.
Рахвал *м.* *ўл.*—Рафаил.
Рахманасьць *ж.*—спокойствие, кротость.
Рахманець—становиться смиреннее.
Рахманы—тихий, спокойный, кроткий, смиренный.
Рахуба *ж.*—счет, отчет; расчет.
Рахубны—рассчетный.
Рахунак *м.*—счет; нак бягучы—текущий счет.
Рахунковы—счетный, расчетный.
Рацыя *ж.*—причина, смысл, резон.
Рачавістаць, рачаіснасьць *ж.*—действительность.
Рачавісты, рачаісны—действительный.
Рачком *прс.*—на четвереньках, ползком.
Рачулка *ж.*—реченька.
Рачыкі *м.* *мн.*—горец аптечный (раст.) МГ.
Рачыць каму—желать, благоволять, соизволять.
Рашуча—решительно, без обиняков.
Рашучасьць *ж.*—решительность, шимость.
Рашучы—решительный, решимый.
Рашэтнік *м.*—гриб моховик. Сержп.
Раяваць—роскошествовать, жить по райски.
Рабіць—*см.* рабіць.
Ровень *м.*—уровень. НТ₇.
Рог *м.*—рог, угол; мыс. НТ₇.

Рогат *м.*—громкий хохот.
Рогі *м.* *мн.*—рога.
Род *м.*—род; пол.
Родавы—половой.
Родзіч *м.*—родич, родственник.
Родзішча *н.* *зб.*—родня.
Родніца *ж.*—архегоний. НТ₆.
Родны—1) родной, отечественный (*Родная мова*); 2) склон—родительный падеж.
Рожа *ж.*—1) роза (*бот.* *Rosa L.*), 2) рожа (болезнь).
Рожавы—розовый.
Розвальні *ж.* *мн.*—большие сани, розвальни.
Роздараж *ж.* Я. Кол. НЗххх—*см.* раздарожжа.
Розка *ж.*—розга.
Рознабокi, бочны—разносторонний.
Рознагучнасьць *ж.*—диссонанс. НТ₂.
Рознабор *м.*—дивертисмент. НТ₂.
Рознамысьнасьць *ж.*—разномыслие, инакомыслие.
Рознамысны—разномыслящий, иномыслящий.
Рознастайнасьць *ж.*—разнообразие.
Рознастайны—разнообразный.
Рознасьць *ж.*—различие, отличие.
Розны—разный, различный, отличный.
Розрух *м.*—разгром.
Розум *м.*—разум, рассудок, ум, интеллект.
Розьверць *ж.*—раструб (*бот.* *ochrea*). НТ₆.
Розьніца *ж.*—разница.
Розьніцца—различаться, отличаться.
Розыйгра *ж.*—розыгрыш.
Розыйд *м.*—уход.
Ройсты *ж.* *мн.*—лесная заросль. Баг. ДБ. 21 і інш. ст.
Рок *м.*—год.

- Рольнік** *м.*—землепашец.
Рольніцтва *н.*—землепашество, земледелие (*ср.* ральніцтва.)
Рольнічы—земледельческий, хлебопашеский.
Роля *ж.*—роль.
Рондаль *м.*—кастрюля.
Ропа *ж.*—сукровица, пена из рта умирающего.
Росказ *м.*—приказание (*ср.* расказ).
Роскаш *ж.*—роскошь, изобилие (*ср.* раскоша).
Росласць *ж.*—дородство.
Рослы—дородный, высокорослый.
Росны—росистый.
Роспалаць *ж.*—вскрытие труп.
Роспач *ж.*—отчаяние. НТ₄.
Роспуст *ж.*—развод (брака).
Роступ *м.*—расступание.
Ростані, нкі *ж. мн.*—перекрестная дорога (*ср.* растані).
Роставы—ростовой: вегетативный. НТ₆.
Рось *ж.*—мгица, туман.
Рот *м.* (*род.*—рота; *дат.*—рэту; *мн. л.*—раты)—рот.
Роў *м.*—ров, балка. НТ_{3,5}.
Роўна—ровно, равно.
Роўнабокi, бочны—равносторонний.
Роўнавага *ж.*—равновесие.
Роўнаважны—равновесный.
Роўнавасёвы—ромбический. НТ₅.
Роўнавялікасць *ж.*—равновеликость. НТ₁.
Роўнавялікі—равновеликий.
Роўнадзеньне *н.*—равноденствие. НТ₃.
Роўназначны—равнозначущий.
Роўналежна—параллельно.
Роўналежнабочнік *м.*—параллелепипед. НТ₁.
Роўналежнасць *ж.*—параллельность.
Роўналежнік *м.*—круг параллельный; параллель. НТ₃.
Роўналежны—параллельный.
Роўнасечная—биссектриса (*мат.*) НТ₁.
Роўнасьць *ж.*—равенство.
Роўнік *м.*—экватор. НТ₃.
Роўнікавы—экваториальный.
Роўніца *ж.*—плоскость. НТ_{1,5}.
Роўнічны—плоскостный. НТ₁.
Роўны—равный.
Роўнядзь *ж.*—равнина.
Рохканьне *н.*—хрюканье.
Рохкаць—хрюкать.
Рохла *аг.*—вялый, лая: неряха.
Рочніца *ж.*—годовщина.
Рочны—годовой.
Рошчына *ж.*—закваска.
Руб *м.*—ребро, край.
Рубель *м.*—жердь для увязывания снопов и сена на телеге при перевозке с поля.
Рубель *м.*—рубль.
Рублёвік *м.*—целковый.
Рубрант *м.*—шелковая материя, штоф.
Рубрыкаваць *што*—отмечать.
Руда *ж.*—1) руда; 2) грязь; 3) кровь.
Рудамедны—грязномедный. Яс. Под. р. н. 115 ст.
Рудзяк *м.*—орштейн (минер.) НТ₅.
Рудзянец *м.*—бородавник (*бот.* Lamprana Tourg.) НТ₅.
Рудны—черный, грязный.
Рудня *ж.*—рудник: медный завод.
Руды—рудой, темнорьжий.
Ружавік *м.*—орлец (родонит). НТ₅.
Ружовы—розовый.
Руіна *ж.*—руина, развалина.
Руйнавальнік *м.*—разрушитель.
Руйнавальны—разрушительный.
Руйнаваньне *н.*—разорение.

- Руйнаваць *што* — разрушать, разорять.
 Рукавічка *ж.* — перчатка.
 Рукавы *м. мн.* — рукава.
 Рукамыйніца *ж.* — умывальник.
 Рукамышка *ж.* — руконожка, ай-ай (*Chironomys*). ЗТ.
 Рукапіс *м.* — рукопись, манускрипт. НТ₂.
 Рукасты — длиннорукий.
 Рулі *ж. мн.* — тюря.
 Руля *ж.* — ствол ружья.
 Руменка *ж.* — ромашка (*ср.* ромонак).
 Румза *аг.* — плакса.
 Румзанье *н.* — плакание, плач на взрыд.
 Румзаць — плакать на взрыд.
 Руністы — густошерстный, пушистый.
 Рунь *ж.* — озимые всходы.
 Рупатліва, пліва — заботливо.
 Рупатлівасць, плівасць *ж.* — заботливость; хлопотливость.
 Рупатлівы, плівы — заботливый, хлопотливый.
 Рупіцца — беспокоиться, заботиться.
 Рупіць *каго* — беспокоить, заботить.
 Рурка *ж.* — трубочка.
 Рух *м.* — движение.
 Рухавасць *ж.* — подвижность.
 Рухавік *м.* — двигатель.
 Рухавіць *каго* — делать подвижным. Я. Кол. НЗ XVI.
 Рухавы — двигательный.
 Рухавы — подвижный.
 Рухануць *што, каго* — тронуть, шевельнуть.
 Рухацца — трогаться с места.
 Рухаць *што, каго* — трогать, двигать, колебать.
 Рухнуцца — тронуться, двинуться, пошатнуться, удариться.
 Рухомасць *ж.* — подвижность, -мое имущество.
- Рухомы — движимый.
 Ручаечка *ж.* — веретенцо.
 Ручай *м.* — ручей.
 Ручайка *ж.* — веретено: пилки на веретене.
 Рушнік *м.* — полотенце.
 Рушчызна *ж.* — Великобритания.
 Рушыцца — трогаться, двигаться, шагаться.
 Рушыць *што, каго* — трогать, двигать, шатасть.
 Рушэньне *м.* — движение, поход.
 Рыбакрыл *м.* — птерихтис. НТ₂.
 Рыбалка *ж.* — крачка болотная (*Hydrochelidon*). ЗТ.
 Рыба-яшчар *м.* — ихтиозавр. НТ₂.
 Рыбацкі — рыбацкий, рыболовный.
 Рыбацтва *н.* — рыболовство.
 Рыбачка *ж.* — крачка (*Sterna*). ЗТ.
 Рыганье *н.* — 1) рыгание; 2) громкий плач.
 Рыгаць, гнуць — 1) рыгать, гнуть; 2) плакать.
 Рыгнуць душою — испустить последний вздох.
 Рыгор *м. ўл.* — Григорий.
 Рыдлеўка *ж.* — заступ.
 Рызыка *ж.* — риск, азарт.
 Рызыкаўны — рискованный, азартный.
 Рызьдэ *н. зб.* — лохмотья.
 Рыж *м.* — рис (*бот. Oryza L.*). НТ₂.
 Рыжы — рыжий.
 Рыжак *м.* — рыжик (*бот. Samoliza Crantz*). НТ₂.
 Рык *м.* — рык, рев, рычание.
 Рыкаць — рычать.
 Рыла *н.* — рыло, морда.
 Рыласты, латы — толстомордый.
 Рымар *м.* — шорник.
 Рымарства *н.* — шорничество.
 Рынак *м.* — рынок, торг.
 Рынкавы — рыночный.

Рыною рынуцца—стремительно броситься.

Рынуты—брошенный.

Рынуцца—броситься, устремиться.

Рынуць—бросить, кинуть.

Рыпацца—ерзать, сидеть неспокойно на месте.

Рыпаць—скрипеть.

Рыса ж.—черта.

Рысавальнік м.—чертежник, рисовальщик.

Рысавальня ж.—чертежная.

Рысаваньне н.—рисование, изображение (как действие).

Рысаваць што—рисовать, чертить.

Рыска ж.—черта, черточка.

Рысунак ж.—рисунок, чертеж. НТ₁.

Рыся ж.—рысь.

Рыхтаваньне н.—сборы, подготовка.

Рыхтавацца—собираться, готовиться.

Рыцна ж.—гравюра.

Рышт-ток м.—канавка.

Рыштаваньне н.—леса, подмости.

Рыштаваць што—возводить леса, строить подмости.

Рыштунак м.—1) подмости, подстава; 2) снаряжение. ВТ.

Рэдзь м.—раз, кратая, доля, очередь.

Рэдзька ж.—редька огородная (бот. *Raphanus sativus* L.).

Рэдка—жидко, редко.

Рэдкі—жидкий, редкий.

Рэз м.—убой (скота); отрез земли.

Рэзны камень—оникс. НТ₂.

Рэзь ж.—1) резь в желудке; 2) изрубленная солома.

Рэзьнік м.—мясьник.

Рэзьніца ж.—скотобойня.

Рэй весці—заправлять (делом)

Рэйка ж.—рельса.

Рэпа ж.—репа (бот. *Brassica rapa* L.).

Рэпik м.—посконник (бот. *Eupatorium* L.) НТ₂.

Рэха н.—эхо.

Рэхва ж.—железный обруч на колесе.

Рэч ж.—вещь: дело (лат. *res*).

Рэчавістасьць, сты—см рачавістасьць, сты.

Рэчасьпіс м.—реестр, каталог. НТ₂.

Рэчанька ж.—речка, реченька.

Рэчны—речной.

Рэчышча н.—русло реки. НТ₂.

Рэшта ж.—остаток.

Рэштавы—остаточный.

Рэя ж.—1) рига, оvin: 2) хоровод.

С

Сабака м.—собака.

Сабакамі падшыты—лукавый, хитрый.

Сабачка м.—головка репейника.

Сабачкі м. мн.—двузубец (раст.) МГ. (ср. *ваўчкі*).

Сабачнік м.—любитель собак.

Сабачы—собачий; **грыбок**—вид грибов (На нэжцы бу-
словай сабачы грыбок увзрх

падймае свой жоўты чубок.
Яс. Пад. р. н. 13 ст.).

Сабачыцца—1) злиться; 2) дурачиться.

Сабе—дат. п. от мест. сам.

Саболь м.—соболь (*Mustela helina*).

Сава ж.—сова, неясить.

Саваны м. мн.—саваны. НТ₂.

Саган м.—чугунный горшок. МГ.

Саглядач *м.*—соглядатай.
 Сагнуты—согнутый, согбенный.
 Сагнуца—согнуться.
 Сагнуць *што, каго*—согнуть.
 Сад *м.*—1) сад; 2) огород.
 Саджганы—изжаленный, искусанный.
 Саджгаць *каго* изжалить, искусать.
 Саджалка *ж.* пруд.
 Садзень *м.*—садина.
 Садзец—болеть, ныть, зудеть.
 Сержп.
 Садзіба *ж.*—*см.* сядзіба.
 Садзіца (содзіся, содзіць)—садиться.
 Садзіць *што*—сажать, садить.
 Садкасьць *ж.*—терпкость.
 Садкі—терпкий.
 Садовіна *ж.*—садовые фрукты.
 Садок, дочак *м.*—садик.
 Садоўнік *м.*—садовник, садовод.
 Садоўніцтва *н.*—садоводство.
 Садоўнічыха *ж.*—жена садовника.
 Садоўнічы—садоводческий.
 Садзі м. *мн.*—похороны, погребение; гибель, смерть. (*ср.* *гилн* „Со духи праведных“).
 Сагет *м.*—английское сукно.
 Сажань (*р.* сажня) *м.*—сажень.
 Сажвякаць *што*—сжевать.
 Сажлокаць *што*—вылокать.
 Сакавік *м.*—март.
 Сакавіковы—мартовский.
 Сакавітасьць *ж.*—сочность.
 Сакавіты, вы—сочный, наливчатый.
 Сакатаньне *н.*—кудахтање, квахтање.
 Сакатасьць—квактать, кудахтать.
 Сакатлівы—привередливый, бранчивый.

Сакатун *м.*—ворчун.
 Сакатуха *ж.*—квактуха.
 Сакаўны сочный.
 Сакера *ж.*—*см.* сякера.
 Сакол *м.*—*см.* сокал.
 Сакпіць з *каго*—зло надсмеяться (над кем).
 Сакрамэнт *м.*—причастие (у католиков).
 Сакрэт *м.*—секрет.
 Сакрэтна—секретно, тайно.
 Сала *н.*—1) сало; 2) осенний ледоход. НТ.
 Салавей *м.*—соловей.
 Салавейка *м.*—соловушка.
 Салавейчык *м.*—славка (Sylvia). ЗТ.
 Саладзей—сравни. ст. от салодка.
 Саладзіны *ж.* *мн.*—барда.
 Саладзіць *што*—подслащивать.
 Саладуха *ж.*—кулага (кушанье).
 Саламаха *ж.*—саламата, густой кисель.
 Саламяны—соломенный.
 Саланіна *ж.*—1) солонина (мясо); 2) солёное сало.
 Саланчак *м.*—солончаковая почва. НТ.
 Салата *ж.*—салат, молокан (*бот.* *Lactuca L.*)
 Салетра *ж.*—селитра.
 Салетравы—селитровый.
 Саліць *што*—солить.
 Салодка—сладко.
 Салодкасьць *ж.*—сладость.
 Салодкая гразь *ж.*—лакрица.
 Салодкі—сладкий.
 Салома *ж.*—солома.
 Салонасьць *ж.*—солёность.
 Салоны—солёный.
 Салоўка *м.*—соловей.
 Салоха *ж.* *ўл.*—Соломонида; в перен. смысле простофиля (синоним: Федула.)
 Салупайка *аг.*—лизоблюд, дка.
 Сальмяк *м.*—нашатырь. НТ.
 Сальмяковы—нашатырный.

Сялянка *ж.*—солонка.
 Салька *ж.*—вышка, чердак.
 Сяля *ж.*—зала, зал.
 Сам займ.—сам; як імя м.—хозяин дома.
 Сам-адзін — в одиночку.
 Сам-восем — ввосмером.
 Сам-двух — вдвоем.
 Сам-дзеяць — вдевятаром.
 Сам-на-сам — *l'été-a-l'été*, без свидетелей.
 Сам-пяць — впятаром.
 Сам-сем — всемером.
 Сам-трэць — втроем.
 Сам-чwart — вчетвером.
 Сам-шост — вшестером.
 Сама 1) займ.—сама; 2) як імя *ж.*—хозяйка дома.
 Самаабарона *ж.*—самозащита.
 Самаабмяжаваньня *н.*—самоограничение.
 Самаадукацыя *м.*—самообразование.
 Самаазначэньне *н.*—самоопределение.
 Самабытнасьць *ж.*—самобытность, оригинальность. НТ₂.
 Самабытны — самобытный, оригинальный.
 Самавіты — представительный, видный.
 Самавольны — самопроизвольный. НТ₆.
 Самагубец *м.*—самоубийца.
 Самагубка *ж.*—женщина-самоубийца.
 Самагудка *ж.*—свирель, гудящая сама.
 Самадапамога *ж.*—самопомощь.
 Самадзейнасьць *ж.*—самодеятельность.
 Самадзейны — самодеятельный.
 Самадзелка *ж.*—самоделщина.
 Самадзелкавы — самоделный.
 Самадзейнасьць *ж.*—*см.* самадзейнасьць.

Самадзейны — *см.* самадзейны.
 Самазабыцьцё *н.*—самозабвение.
 Самазахаваньне *н.*—самосохранение.
 Самазадавальненьне *н.*—самоудовлетворение. НТ₁.
 Самазапылкаваньне *н.*—самоопыление. НТ₆.
 Самазьнявага *ж.*—самоунижение.
 Самалёт *м.*—аэроплан.
 Самалюб *м.*—себялюбец, эгоист.
 Самалюбны — себялюбивый, эгоистический.
 Самалюбства *н.*—себялюбие; эгоизм. НТ₁.
 Самамалы — наименьший, минимальный.
 Самамэта *ж.*—самоцель.
 Саманагляданьне *н.*—самонаблюдение НТ₁.
 Саманадзейлівацьцё, -дзеинасьць *ж.*—самонадеянность.
 Саманадзейлівы, -дзеинны — самонадеянный.
 Саманазіраньне *н.*—*см.* саманагляданьне.
 Саманасам — без присмотра.
 Самапрудка *ж.*—самопрудка (*ср.* калаўрот).
 Самапэўнасьць *ж.*—самоуверенность.
 Самарух *м.*—самопроизвольное движение, автомат.
 Самасейка *ж.*—1) самосейка (мак); 2) внебрачное дитя.
 Самаспасьцярога *ж.*—*см.* саманагляданьне.
 Самасправаваньне *н.*—самоуправление. Яз. Лёс. Км.
 Самастойна — самостоятельно независимо.
 Самастойнасьць *ж.*—самостоятельность, независимость.

- Самастойны**—самостоятельный, независимый.
Самасьведомасьць ж.—самосознание. НТ.
Саматугам—своими силами.
Саматужнік м.—кустарь. НТ.
Саматужніцтва н.—кустарничество.
Саматужны—кустарный.
Самаўладзьдзе, ладства н.—самовластие, автократия.
Самаўладны—самовластный, автократический.
Самаўрад н.—автономия, самоуправление.
Самаўрадны, ўрадавы—автономный.
Самахвал м.—хвастун.
Самец м.—самец.
Саміца ж.—самка.
Самахоць—своей охотой, добровольно.
Самачуцьце н.—самочувствие.
Саменькі—как раз этот самый.
Самлелы—обомлевший.
Самлець—обомлеть.
Самота ж.—уединение, одиночество.
Самотнасьць ж.—уединенность.
Самотны—любящий уединенную жизнь.
Сані м. мн.—сани.
Сапаты—сопящий.
Сапаць, пнуць—сопеть, фыркать, кнуць.
Сапель м.—1) сопля; 2) ледяная сосулька.
Саплівы сопливый, возгривый.
Сапляк м.—сопляк, возгривец.
Сапраўднасьць ж.—действительность, истинность.
Сапраўдны—истинный, действительный, настоящий, подлинный.
Сапраўды—действительно, по-настоящему.
Сапрон м. ўл.—Софрон, Софроний.
Сапсаваны, суты—испорченный.
Сапсаванца—испортиться.
Сапсавань што, каго—испортить.
Сапсець, сініць—состариться.
Сапуха ж.—сопунья.
Сапхнуты—столкнутый.
Сапхнуць што, каго—столкнуть.
Сапці—сопеть.
Саракавіны ж. мн.—сорочины.
Саракавы—сороковой.
Саракоўка ж.—20 коп.
Сарамляга аг.—стыдливый, вая.
Сарамяжлівы, жны, жы—стыдливый, конфузливый.
Саранчук м.—1) коромысло (насекомое) 2) сорт цветов.
Саранчыць—уничтожать (подобно саранче).
Сарвэта ж.—салфетка.
Сардэчнік м.—пустырник (бот. *Leonurus l.*).
Сардынка ж.—сардынка (*Alosa pilechardus*).
Сарна ж.—сарна, дикая коза. (*Cervus Capreolis*). ЗТ.
Сарамаценьне н. зб.—половые органы.
Сарока ж.—сорока.
Сароміцца ж.—стыдиться, конфузиться.
Сароміць каго—стыдить, пристыжать, конфузить.
Саромлівасьць ж.—стыдливость, застенчивость.
Саромлівы—стыдливый, застенчивый, конфузливый.
Саромна—стыдно, конфузно.
Саромны—срамный, похабны.
Сарпаньне н.—фыркание.
Сарпаць—фыркать.
Сас м.—саксонец.
Сасквараны—сжаренный.
Саскварыць што—сжарить.

Саскі—саксонский.
 Сасклізуца, лізуць з чаго
 —соскользнуть.
 Саскрабнуць што—нзаметно
 стащить.
 Сасланьне *н.*—ссылка.
 Саслугачы *м.*—сослуживец.
 Я. Кол. НЗ. XII.
 Сасмажаны—зажаренный.
 Сасмажыць што, каго—зажа-
 рить.
 Сасонка *ж.*—уменьш. от сасна.
 Састарчыца—стать нищим.
 Саступаць з чаго—сходить
 вниз, с дороги.
 Састыгнуць, тыці—озябнуть.
 Саткинуца з кім—столкнуть-
 ся.
 Саўка *м.* у.л.—Савва.
 Саўрэлы—сопелый, потный.
 Саўрэць—сопреть, вспотеть.
 Саўсім—*см.* зусім.
 Сахор *м.*—навозные вилы.
 Сачавіца *ж.*—чечевица.
 Сачавічка *ж.*—чечевичка. НТ_в.
 Сачоўка *ж.*—чечевица (*бот.*
Ervum L.).
 Сачыцца—сочиться, вытекать.
 Сачыць што, каго—1) высле-
 живать, подстергать; 2) што
 —источать.
 Саша *ж.*—шоссе. НТ_з (*ср.* ша-
 са, шоса).
 Сашнік *м.*—сошник.
 Сашчаміцца—плотно сжаться,
 сомкнуться.
 Сашчаміць што—защемить,
 плотно зажать, сомкнуть.
 Саян *м.*—верхняя юбка; сара-
 фан.
 Сваволіць—своевольничать,
 проказничать, шалить.
 Свавольнік *м.*—своевольник,
 шалун.
 Свавольніца *ж.*—своевольница,
 шалунья.
 Свавольніцтва *н.*—своеволие.

Свавольны—своевольный, не-
 послушный.
 Сваволя *ж.*—своеволие, непо-
 слушание.
 Сварка *ж.*—побранка.
 Сварыцца з кім—ссориться;
 на каго—бранить.
 Сват *м.*—сват.
 Сватове *м.* *мн.*—сваты.
 Сватухна *м.*—увел. от сват.
 Свацейка *ж.*—сватюшка.
 Свацьця *ж.*—сватья.
 Сваяк *м.*—родственник.
 Сваяцтва *н.*—родство.
 Сваячасны—своевременный.
 Сваячка *ж.*—родственница.
 Свойскі—1) родственный; 2) до-
 машний, ручной.
 Севалка *ж.*—сеялка.
 Седзень *м.*—сидень.
 Седмачок *м.*—седмичник (*бот.*
Trifolium L.) НТ_в.
 Седні *ж.* *мн.*—сидни, празд-
 ная жизнь.
 Селета—этого года, теперь.
 Селетка *ж.*—родившаяся в
 этом году.
 Селетні—относящийся к это-
 му году.
 Селішча *н.*—селевие. НТ_в.
 Селядзец *м.*—селедка: сельдь
 (*Clupea harengus*).
 Селянін *м.*—крестьянин.
 Селядцовы—сельдевый, селе-
 дочный.
 Сем—семь.
 Семдзінны—семидневный.
 Семдзсят—семьдесят.
 Семдзсяты—семидесятый.
 Семенны—плодовитый.
 Семеньнік *ж.*—перезревший
 огурец.
 Семнаццаты, нанцаты—сем-
 надцатый.
 Семнаццаць, нанцаць—сем-
 надцать.
 Семсот, ты—семьсот, -тый.
 Сёмуха *ж.*—праздник Троицы.

Сёмы—сёдой.
Семя *н.*—1) семя (*ср. насеньне*)
 2) племя.
Семязавязь *ж.*—семязачаток,
 семяпочка (*бот. ovulum, gesh-*
tula). НТ.
Семяложак *м.*—семяносец
 (*биол. placenta*). НТ.
Семяннін *м.*—семьянин.
Семячка *ж.*—семянка. НТ.
Сенажатка *ж.*—сенокосный
 лужок.
Сенажатны—сенокосный.
Сенажаць *ж.*—1) сенокос;
 2) сенокосный луг.
Сенькі, -нцы, -начкі *ж. мн.*—
 сени.
Серабро *м.*—серебро (*ср. срэб-*
ра).
Серада *ж.*—среда (день).
Серадзінка *ж.*—серединка.
Серадольшы—средний (*сын*).
Сёрб *м.*—глоток.
Сердаваньне *н.*—раздражение,
 негодование, гнев.
Сердаваць, -вацца—сердиться,
 гневаться.
Серка *ж.*—сера.
Серкавы—серный.
Серуік *м.*—спичка.
Серчаны іскрак (*мін.*)—колче-
 дан. НТ.
Серчаны квас—серная кисло-
 та. НТ.
Сетачка памеравая—палетка.
 НТ.
Сетка *ж.*—сеть. (*Чыгункавая*
сетка. НТ).
Сеткаваты—сетчатый. (*Сетка-*
ватая судзінка. НТ).
Сеткавіца *ж.*—сетчатка (*retina*).
 НТ.
Сеўны—посевный.
Сібарны—жестокий, злой.
Сівабародзька, -роды—седобо-
 родый.
Сіваграк *н.*—сивоворонка (*Co-*
raeias ferrula).

Сівавусы—седоусый.
Сівалалосы—седоволосый.
Сівак *м.*—1) сивко (сивая ло-
 шадь); 2) сивуч, нерпуха
 (*Otaria*).
Сівачок *м.*—седенький стари-
 чок.
Сівер *м.*—север, северный рез-
 кий ветер.
Сівец *м.*—1) белоус (*бот. Nar-*
dus L.); 2) сивка семенушка,
 ржанка (*Charadrius*).
Сівець—сесть.
Сівізна *ж.*—седина.
Сівы—седой, сивый.
Сівосянькі—седенький, седе-
 хонький.
Сіг *м.*—шаг.
Сіганьне *н.*—шаганье.
Сігаць, -гануць, -гнуць—шагать,
 -гнуць.
Сікаўка (*МГ*), **сікаўка** (*Нс.*) *ж.*
 —спринцовка, пульвериза-
 тор.
Сікца *ж.*—вспыльчивая жен-
 щина.
Сіла *ж.*—1) сила; 2) множе-
 ство.
Сілівон *м. ўл.*—Силуан.
Сіліць каго—присиливать.
Сілкавацца—подкрепляться
 пищею.
Сілком—наильно.
Сіло *н.*—силок, петля; удочка.
Сілява, -ляўка *ж.*—укляя (мел-
 кая рыба), шамая.
Сіляць што—тянуть удую:
 удить, черпать (воду).
Сіневароць *м.*—пролеска (*бот.*
Mercurialis perennis). НТ.
Сіпельня *ж.*—красильня.
Сіні камень—купорос НТ.
 (*ср. купарвас*).
Сінь *ж.*—синяя краска, лазурь.
Сінька *ж.*—лазурь, синька.
Сінюткі, -нюсянькі—синёхонь-
 кий.
Сінюха *ж.*—лучина.

Сінюшнік *м.*—сінюха (*бот.* Polemonium L.). НТб.
 Сіявасьць *ж.*—синеватость.
 Сіявокі—синеглазый.
 Сіявы—синеватый.
 Сіяцьвет, -квет *м.*—сіняк (*бот.* Echinum L.). НТб.
 Сіяшыйка *ж.*—варакушка (*Lusciola suleica*).
 Сіпайла *м.*—сіпун.
 Сіпатасьць *ж.*—осиплость.
 Сіпаты—сіпый, осипший.
 Сіпуха *ж.*—сова-сіпуха (*Strix flammea*) ЗТ.
 Сірааха *ж.*—бирюк.
 Сіраціна, -цінка *аг.*—сірота, -тинка.
 Сіраціца—представляцься сіротой.
 Сіроцкі, -рочы—сіротскі.
 Сіт *м.*—сітнік (*бот.* Iuncus L.).
 Сіта *н.*—сіто.
 Сітаваты—сітовідны. НТб.
 Сітавіна, -вінка *ж.*—пора. НТб.
 Сітавінкавы—поровы. НТб.
 Сітніца *ж.*—ожика (*бот.* Luzula. DC.) НТб.
 Сітняк *м.*—камыш (*бот.* Scirpus). НТб (*ср.* міліца).
 Сітовыя—сітніковыя (*бот.* Iupaneae L.).
 Скаба, -біна, -бка *ж.*—заноза, занозінка.
 Скабіць—заносіць.
 Скабы *ж. мн.*—рэберная часть тушы.
 Скаварада *ж.*—сковорода.
 Скавародкі *ж. мн.*—погremoк большой (*раст.*). МГ.
 Сквароднік *м.*—лепешка, іспеченная на сковородзе.
 Скавенчыца—умереть в агонии.
 Скавытаньне *н.*—визжанне.
 Скавытаць—визжаць.
 Скагатаць—вопіць, выць (*ср.* скігатаць).

Скаголеньне *н.*—вытё, вопль, плач.
 Скаголіць—выць, плакаць, голосіць.
 Скажаны—іскажэнны.
 Скажэньне *н.*—іскажэнне.
 Сказ *м.*—1) іскажэнне; 2) прадложэнне (*грам.*) (*ср.* выказ).
 Сказа, -зіна *ж.*—іскажэнне.
 Сказіца—ісказіцца, іскривіцца.
 Сказіць што—ісказіць, ізурадаваць.
 Сказоўнік, сказьнік *м.*—прэдикат, сказуюмае.
 Скакануць—прыгнуць.
 Скаканьне *н.*—скаканьне, прыганьне, пляска.
 Скакаць—1) скакаць, прыгаць; 2) плясаць.
 Скакун *м.*—плясун, танцор.
 Скакунья, -куха *ж.*—попрыгунья, плясунья, балеріна.
 Скакунчык *м.*—тушканчык (*Dipus*) ЗТ.
 Скала *ж.*—скала.
 Скалануцца—всколотіцца, взмутіцца, встряхнуцца.
 Скалануць што—всколотіць, взмутіць, потрясці.
 Скалатня *ж.*—муть, подонкі.
 Скалаціца—сбіцца.
 Скалаціць што—1) сбіць (масло); 2) сабраць (дзеньгі).
 Скалелы—ізыбшы.
 Скалець—ізыбнуць.
 Скалечаны—іскалечэнны, ізувечэнны.
 Скалечаньне *н.*—іскалечэнне, ізувечэнне.
 Скалечыцца—іскалечыцца, ізувечыцца.
 Скалечыць каго—іскалечыць, ізувечыць.
 Скалка *ж.*—1) кремень; 2) жирныя каплі на жідкай паверхнасці.
 Скалкавы—кременісты.

- Скалоць** *каго, што*—исколоть, изבודать.
Скалочаны—1) сбитый; 2) сколоченный.
Скалыхнуцца—всколыхнуться.
Скалыхнуць *што*—всколыхнуть, потрясти.
Скаль ж.—пчелы-разведчики.
Скаляваць—разведывать новое жилище (о пчелах); высматривать.
Скалянецъ—затвердеть.
Скамарох м.—скрипач на деревенской свадьбе.
Скамяналасць ж.—окаменелость.
Скамянелы—окаменелый, затвердевший.
Скамянецъ—окаменеть, затвердеть.
Скамяницъ *што*—обратить в камень.
Скананьне н.—кончина, смерть.
Сканаць—скончаться, умереть.
Скандаваньне н.—скандирование. НТ₂.
Скандаваць *што*—скандировать (стихи).
Сканчаць, скончыць *што*—оканчивать, окончить.
Сканчэньне н.—конец, окончание.
Скапрыціца—избаловаться.
Скапрыціць *каго*—избаловать.
Скапыціцца—споткнуться, сложить копыта (о лошади): издохнуть, умереть.
Скарабаціцца—скоробиться.
Скарабаціць *што*—скоробить, покоробить.
Скарабачаны—скоробленный, бившийся, покоробившийся.
Скарада ж.—борона.
Скараджэньне н.—боронование.
Скарадзіць, скародзіць—боронять.
Скарадзьба ж.—бороньба.
Скараны—покаренный, наказанный.
Скараўлены—скорявленный. Я. Кол. НЗ v.
Скараць *каго*—покарать, наказывать.
Скарачацца, раціцца—сокращаться, ратиться.
Скарачаць, раціць *што, каго*—сокращать, ратить.
Скарачэньне н.—сокращение.
Скарб м.—1) сокровище; 2) государственная казна; 3) имущество.
Скарбец м.—ящик для хранения денег.
Скарбнік м.—казначей (государственный).
Скарбніца ж.—сокровищница.
Скарбовы—казенный, государственный.
Скарбонка ж.—денежная кружка, копилка.
Скарга ж.—жалоба.
Скаржнік м.—жалобщик.
Скарговы—жалобный.
Скаржыцца, скардзіцца *кому*—жаловаться.
Скаркаваць—запечатать пробкою.
Скаркаваньне н.—опробкование. НТ₆.
Скароджаньне н.—см. скараджэньне.
Скародзіць—см. скарадзіць.
Скаромны—скоромный, срамный, непозволенный.
Скарочаньне н.—см. скарачэньне. НТ₁.
Скарочаны—сокращенный.
Скарпаць—сковырять.
Скартаваць—стасовать (карты).
Скарупа, рупіна ж.—скорлупа; струп.
Скарупка ж.—струпик.
Скаруплы—покрытый струпом.
Скарупнуць—покрываться струпом.

- Скарыначка ж.**—корочка (хлеба).
Скарынка ж.—хлебная корка.
Скарыстаны—использованный.
Скарыстаць што—использовать.
Скарэлы—закоревший.
Скарэць—закореть.
Скасаванье н.—упразднение, отмена.
Скасаваць—см. скасоўваць.
Скасавурыцца—искоситься, искривиться.
Скасованы—зачеркнутый, упраздненный, отмененный.
Скасоўваць, саваць—зачеркивать, кнуть; упраздняць, -нить; отменять, -нить.
Скат м.—колеса у телеги.
Скатаваць каго—наказать плетью.
Скаціна ж.—скот. НТ₁.
Скацінны—скотский.
Скачурыцца—свернуться, издохнуть.
Скаштаваць што—отведать на вкус.
Скаштованы—отведанный.
Сквапа ж.—алчность, жадность.
Сквапіцца—зариться, жадничать.
Сквапліва, сквапна—алчно, жадно.
Скваплівасьць, пнасьць ж.—алчность.
Скваплівы, пны—алчный, жадный.
Сквар м., ра ж.—жар, жара, зной.
Скварка ж.—кусочек горячего сала.
Скварна—жарко, знойно.
Скварны—жаркий, знойный.
Скварыцца—жариться, печься на зное.
Скварыць—жарить, припекать.
Сквасьнелы—прокисший.
- Сквасьнець**—прокиснуть.
Скверашчаць—трещать по лягушачьи.
Сквіл м.—пронзительный крик, вопль.
Скволіць—ослабеть.
Сквярціся—кричать трескучим голосом.
Скелз м.—отскок, искос.
Скепка м.—щепка.
Скепкі—колкий.
Скіба, біна ж.—краюха хлеба, ломоть.
Скібачка, бка ж.—ломтик, моток.
Сківіцы ж. мн.—челюсти.
Скіганье, ганье, гіганье н.
 —1) визжанье (поросят);
 2) плач ребят.
Скігат м.—визг; плач.
Скігаць, гатаць, гітаць—визжать.
Скід м.—1) сброс; 2) аборт.
Скідак, дыш м.—недоношенное дитя.
Скідацца, скінуцца—принимать чужой вид, превращаться, превратиться.
Скідаць, скінуць што, каго—
 1) сбрасывать, сбросить;
 2) вытравливать, вить дитя, абортить; 3) удалять, -лить с должности.
Скідзень м.—оборотень.
Скінуты—сброшенный, устранный, удаленный.
Скірпа ж.—мера нарубленных дров.
Скірта ж.—скирда.
Скіслы—прокисший.
Скіснуць—прокиснуть.
Склад м.—1) состав (*Асабовы склад*); 2) слог, склад речи, стиль, силлаба. НТ₂; 3) стан; 4) склад (помещение).
Складальны—составной. НТ₁.
Складанка ж.—складчина.

Складанакветкавые—сложноцветные (*бот. Compositae*).

НТ₆.

Складанасьць ж.—сложность.

Складанец м.—складной нож. Сержп.

Складаны—сложный.

Складанье н.—сложение, синтез.

Складацца, скласьціся—слагаться, сложиться; составляться, виться; состоять (из чего).

Складаць, скласьці што—сладывать, слагать, сложить; составлять, составить; набирать, набрать (в типографии).

Складзены—сложенный, составленный, набранный.

Складзень м.—складень.

Складзіны ж. мн.—складчина.

Складна—складно, стройно.

Складнасьць ж.—стройность.

Складнець—становиться стройнее.

Складнік м.—1) слагаемое; 2) элемент, составная часть. НТ₁.

Складны—складный, стройный

Складовы—слоговой, силлабический; синтетический. НТ₂.

Скланеньне н.—склонение (*грам.*)

Скланяцца—быть склоняемым, изменяться по падежам, склоняться.

Скланяць што—склонять, изменять по падежам.

Склеп м.—1) склеп; 2) погреб, подвал.

Склепавы—погребной, подвальный.

Склепiк м.—погребок.

Склеціць хату—поставить избу клетью. Баг. Дуд. Б. 18 ст.

Скleshчаны—сплоченный, соединенный как бы клещами.

Скleshчвацца, скleshчыцца—

1) сплочиваться, тесно соединяться; 2) сходиться, совокупляться (о собаках и мухах).

Скleshчваць, скleshчыць што—сжимать, сжать клещами, сплачивать, сплотить.

Склизайца—скользить.

Склизка—скользко.

Склизкі—скользкий.

Склизнуць—скользнуть.

Склизота ж.—скользкость.

Склизь ж.—слизь.

Склік м.—созыв, скличка.

Скліканьне н.—созывание.

Склікацца—быть созываемым.

Склікаць каго—созывать, собирать.

Склікач м.—глашатай, герольд

Склон м.—падеж.

Скlyгаць што—слопать.

Скlyчаны—всклоченный, перепутанный.

Скlyчаньне, чваньне н.—клочение, включивание.

Скlyчвацца, скlyчыцца—клочиться, всклочиться; быть всклоченным (о волосах).

Скlyчваць, скlyчыць—клочить, всклочить (волосы).

Скляпеньне н.—свод.

Скляпiць што—вывести свод, сделать сводом.

Скнара аг.—1) докучливый проситель; 2) скряга.

Скнарыць 1) докучно выпрашивать; 2) скряжничать.

Скнарыцца—представляться бедным.

Скобля ж.—скобель.

Скогат м.—воплъ, вой, выть.

Скок м.—прыжок, скачок.

Скокам—вприпрыжку.

Скокі м. мн.—танцы.

Скокнуць—прыгнуть.

Сколькі—сколько.

Скома ж.—оскомина.

Скомсаны—сжевзанный.
 Скомсаць *што*—с'есть, сже-
 вать.
 Скончаны—оконченный; ны
 дроб—конечная дробь (*мат.*)
 НТ₁.
 Скончваць, чыць *што*—окан-
 чивать, окончить.
 Скура—скоро; как только,
 лишь только.
 Скурапісец *м.*—стенограф.
 Скурапісны—стенографиче-
 ский.
 Скурапіс *м.*—стенография.
 Скорасьць *ж.*—скорость.
 Скоршы *прм. в. ст.*—скорей-
 ший.
 Скоса—искоса, с боку.
 Скочка *ж.*—блоха.
 Скочыць—прыгнуть.
 Скраб *выкл.*—царап!
 Скрабаіна *ж.*—скобление,
 подскобливание.
 Скрабаіне *н.*—царапание.
 Скрабаца—1) чесаться ног-
 тями; 2) царапаться.
 Скрабаць, бнуць *што, каго*—
 царапать, пнуть; чесать,
 скресть, скоблить.
 Скрабіна *ж.*—царапина.
 Скрабуны *м.*—скребущие (жи-
 вотные). ЗТ.
 Скрадаць, скрасьці *што*—во-
 ровать, своровать; даць го-
 лас—фальшивить в пении;
 даць ноту—фальшивить в
 музыке.
 Скрадзены—сворованный.
 Скрануць *што*—тронуть с ме-
 ста.
 Скрабаць—шаркать ногами.
 Скрогат *м.*—скрежет; шарка-
 ние ногами.
 Скрозь—сквозь, насквозь, на-
 вылет.
 Скройка, ечка *ж.*—ломоть,
 ломтик хлеба.
 Ском *м.*—заячий жир.

Скроневы—височный (*Скρο-
 невая доля мазгоў.* НТ₄.)
 Скронь *ж.*—висок (*ср. слав.*
 скранія).
 Скружаны—подсеянный.
 Скружаць, жыць *што*—подсе-
 вага, подсеять.
 Скрупул *м.*—малость.
 Скрупулка *ж.*—крошечка, ще-
 поточка.
 Скрутак *ж.*—хартия, свиток.
 НТ₃.
 Скрутка *ж.*—1) спираль. НТ₁;
 2) катушка (*Planorbis*). ЗТ.
 Скруха *ж.*—сокрушение. Ян. К.
 Шл. ж. 186 ст.
 Скручаны—свитый, свернутый.
 Скручвацца, скруціцца—1) сви-
 ваться, свиться; свернуться;
 2) перевертеться (о замке).
 Скручваць, скруціць *што*—
 1) свивать, свить; свёрты-
 вать, свернуть; 2) перевёр-
 тывать, тететь; 3) скручивать,
 скрутить.
 Скрыва—криво, скось (*Тут
 усьміхнуўся Міхась скрыва.*
 Я. Кол. НЗ IX.)
 Скрывіць—искривить.
 Скрыгатаіне *н.*—скрежетание
 Скрыгатаць—скрежетать.
 Скрыдла *н.*—крыло.
 Скрыдлаты—крылатый.
 Скрыжаваньне *н.*—перекре-
 щивание.
 Скрыжоўвацца, жавацца—
 скрещиваться, скреститься.
 Скрыжоўваць, жаваць *што*—
 скрещивать, скрестить.
 Скрылёк *м.*—ломтик хлеба в
 виде крылышка.
 Скрыль *м.*—ломоть, соты.
 Скрыначка *ж.*—шкатулка,
 ящичек, сундучок.
 Скрынка *ж.*—сундучок, ящик.
 Скрыня *ж.*—большой сундук;
 ящик.

- Скрыпаньне *н.*—скрип, скрипение.
- Скряпаць, -пнуць—скрыпеть, -пнуть.
- Скрынень *м.*—кипрей (*бот.* *Eriobium* L.); вузкалісты—Иван-чай (*E. angustifolium* L.) НТб.
- Скрыпка *ж.*—скрипка.
- Скрытка *ж.*—тайна (*Ты й неба скрыткі падгледзеў.* Ян. К. Шл. ж. 35 ст.)
- Скрыўджаны—изобиженный.
- Скрыўдзіцца—изобидеться.
- Скрыўдзіць каго—изобидеть.
- Скрышаны—искрошенный, порезанный.
- Скрышыцца—искрошиться.
- Скрышыць што—искрошить, порезать.
- Скубаньне *н.*—дерганье, щипание, вырывание перьев.
- Скубаны—дерганый, щипанный.
- Скубаць што—дергать, драть, щипать.
- Скуваць—сковать.
- Скула *ж.*—1) чирей, нарыв; 2) шишка; лу зьесьці—получить отказ.
- Скулаваты—прыщеватый.
- Скулдычаны—всклоченный.
- Скулдычыцца—склочиться.
- Скулдычыць што—склочить.
- Скулка *ж.*—прыщик.
- Скуль—откуда.
- Скульле *н. зб.*—чирьи, нарывы.
- Скульнік *м.*—вередовец (*растение*). МГ.
- Скумат *м.*—лоскут.
- Скуматок, -мацік *м.*—лоскуток, -точек.
- Скумаціць каго, што—драть за волосы, рвать в клочки.
- Скумацьце *н. зб.*—лохмотье, лоскутье.
- Скупаваць што—скупать.
- Скупануцца—окупнуться (*У іншых хвалях скупануцца.* Я. Кол. НЗ XIII.)
- Скупляць, піць што—скупать, -пить.
- Скупнасьць *ж.*—скопление. (*Скупнасьці зорак.* НТз).
- Скупчаны—концентрированный, сосредоточенный.
- Скупчацца—сосредоточиваться, концентрироваться (*Гістор. рух скупчаецца ў руках буржуазіі.* Яз. Лёс. Км.)
- Скупчэньне *н.*—концентрация, сосредоточие. Яз. Лёс. Км.
- Скупы—скупой.
- Скупяндзя. скупярдзя, -дзяка *аг.*—скупец, скряга.
- Скура *ж.*—кожа.
- Скураны—кожанный. НТб.
- Скурат *м.*—кусочек выделанной кожи.
- Скурацяны—кожанный.
- Скурка *ж.*—кожица.
- Скурлат *м.*—нетопырь (*Vespertilio*). ЗТ.
- Скурны—кожный (*Скурныя адчуваньні.* НТ4); кожанный.
- Скутак *м.*—следствие, результат. НТз.
- Скуты—скованный.
- Скуць—*см.* скуваць.
- Слаба, -бка—слабо.
- Слабкі—слабый, не сильный.
- Слабода *ж.*—свабода.
- Слабодны—свабодны.
- Слабюсенькі, -бюткі, -бюхны—слабенький, слабёхонький.
- Слабютка—слабёхонько.
- Слабы—слабый.
- Славутасьць *ж.*—известность.
- Славуты—славный, известный, знаменитый.
- Слаістасьць *ж.*—слоистость. НТб.
- Сланец *м.*—1) лен-сланец; 2) вальдшнеп.
- Сланёвы—слоновый.

Сланечнік м.—подсолнечник (ср. сонечнік).
 Сланечнікавы—подсолнечный.
 Сланы—1) посланный; 2) по-
 сланный.
 Сласнота ж.—любострада-
 стие. МГ.
 Слаць што, каго—1) пости-
 лать; 2) посылать.
 Слова 1) н.—слово; 2) прс.—
 точь-в-точь, как будто бы.
 Словазнаўства н.—лексико-
 логия. НТ₂.
 Словазнаўца м.—лексиколог.
 НТ₂.
 Словаклад м.—фразеология.
 НТ₂. (?).
 Сладыч ж.—сладость.
 Слои, лоік м.—банка, баночка.
 Слонка ж.—вальдшнеп (Scoro-
 lax).
 Слонца н.—см. сонца.
 Слонь м.—слон.
 Слота ж.—слякоть.
 Слоўнік м.—словарь, лексикон.
 Слоўнікавы—словарный, лек-
 сический.
 Слоўнічак м.—словарик.
 Слоўны—словесный, словар-
 ный.
 Слоўца н.—словечко.
 Слудзіць—подшутить.
 Служачы—служащий. Я. Кол.
 НЗ ххviii.
 Службовец м.—чиновник.
 Службовы—служебный, офици-
 альный. НТ₂.
 Служэбнік м.—служитель.
 Служэбніца ж.—служанка.
 Служэбнічы—служительский
 Слука—см. слонка.
 Слуп м.—столб.
 Слупаваты—столбчатый (Слу-
 паватая тканка. НТ₆).
 Слупавік м.—базальт. НТ₅.
 Слуп віковы—базальтовый.
 Слупам прс.—столбом.
 Слупік м.—столбик.

Слупковая кветка—женский
 цветок (бот.). НТ₆.
 Слупок м.—пестик (бот. Petil-
 lum). НТ₆.
 Слух м.—слух (ср. слых).
 Слухальня ж.—аудитория. НТ₂.
 Слухальне н.—слушание, по-
 слушание.
 Слуханы—слышанный.
 Слухацца каго—слушаться,
 быть послушным.
 Слухаць што, каго—слушать.
 Слухач м.—слушатель.
 Слухачка ж.—слушательница.
 Слухмяна—послушно.
 Слухмянасьць ж.—послуша-
 ние.
 Слухмяны—послушный, по-
 корный.
 Слуцак м. ўл.—Слуцк.
 Случына ж. ўл.—Слуцкий
 уезд (округ).
 Слушна—дельно, справедливо.
 Слушнасьць ж.—правда, де-
 ло; дельность.
 Слушны—дельный, справедли-
 вый.
 Слынуць—слыть, быть изве-
 стным.
 Слыннасьць ж.—известность.
 Слыжны—известный.
 Слых м.—слух, молва.
 Слыхаць дзс. безас.—слышно.
 Смага ж.—1) жажда; 2) су-
 хость во рту; 3) накипь на
 губах; 4) загар; 5) мгла на
 горизонте при жаре.
 Смажаніна ж.—жаркое.
 Смажаны, жоны—жаренный.
 Смажаныя н.—жаренье.
 Смажыць што, каго—жарить.
 Смазвацца, зацца—стираться,
 стереться.
 Смазваць, заць што—смазы-
 вать, зать; стирать, стереть.
 Смак м.—вкус.
 Смакаваньне н.—отведывание
 на вкус.

- Скрыпанье *н.*—скрип, скрипение.
- Скряпаць, -пнуць—скрыпеть, -пнуть.
- Скрыпень *м.*—кипрей (*бот.* *Epilobium L.*); вузкалісты—Иван-чай (*E. angustifolium L.*) НТ₆.
- Скрыпка *ж.*—скрипка.
- Скрытка *ж.*—тайна (*Ты й неба скрыткі падгледзеў.* Ян. К. Шл. ж. 35 ст.)
- Скрыўджаны—изобиженный.
- Скрыўдзіцца—изобидеться.
- Скрыўдзіць каго—изобидеть.
- Скрышаны—искрошенный, порезанный.
- Скрышыцца—искрошиться.
- Скрышыць што—искрошить, порезать.
- Скубанье *н.*—дерганье, щипание, вырывание перьев.
- Скубаны—дерганный, щипанный.
- Скубаць што—дергать, драть, щипать.
- Скуваць—сковать.
- Скула *ж.*—1) чирей, нарыв; 2) шишка; лу зьесьці—получить отказ.
- Скулаваты—прыщеватый.
- Скулдычаны—всклоченный.
- Скулдычыцца—склочиться.
- Скулдычыць што—склочить.
- Скулка *ж.*—прыщик.
- Скуль—откуда.
- Скульле *н. зб.*—чирьи, нарывы.
- Скульнік *м.*—вередовец (*растение*). МГ.
- Скумат *м.*—лоскут.
- Скуматок, -мацік *м.*—лоскуток, -точек.
- Скумаціць каго, што—драть за волосы, рвать в клочки.
- Скумацьце *н. зб.*—лохмотье, лоскутье.
- Скупаваць што—скупать.
- Скупануцца—окунуться (*У іншых хвалях скупануцца.* Я. Кол. НЗ XII.)
- Скупляць, -піць што—скупать, -пить.
- Скупнасьць *ж.*—скопление. (*Скупнасьці зорак.* НТ₃).
- Скупчаны—концентрированный, сосредоточенный.
- Скупчацца—сосредоточиваться, концентрироваться (*Гістор. рух скупчаецца ў руках буржуазіі.* Яз. Лёс. Км.)
- Скупчэньне *н.*—концентрация, сосредоточие. Яз. Лёс. Км.
- Скупы—скупой.
- Скупяндзя, скупярдзя, -дзяка *аг.*—скупец, скряга.
- Скура *ж.*—кожа.
- Скураны—кожаный. НТ₆.
- Скурат *м.*—кусок выделанной кожи.
- Скурацяны—кожаный.
- Скурка *ж.*—кожица.
- Скурлат *м.*—нетопырь (*Vesperilio*). ЗТ.
- Скурны—кожный (*Скурныя адчуваньні.* НТ₄); кожаный.
- Скутак *м.*—следствие, результат. НТ₂.
- Скуты—скованный.
- Скуць—*см.* скуваць.
- Слаба, -бка—слабо.
- Слабкі—слабый, не сильный.
- Слабода *ж.*—свабода.
- Слабодны—свабодны.
- Слабюсенькі, -бюткі, -бюхны—слабенький, слабёхонький.
- Слабютка—слабёхонько.
- Слабы—слабый.
- Славутасьць *ж.*—известность.
- Славуты—славный, известный, знаменитый.
- Слаістасьць *ж.*—слоистость. НТ₆.
- Сланец *м.*—1) лен-сланец; 2) вальдшнеп.
- Сланёвы—слоновый.

Сланечнік *м.*—подсолнечник (*ср.* сонечнік).
 Сланечнікавы—подсолнечный.
 Сланы—1) посланный; 2) по-
 стланный.
 Сласнота *ж.*—любостра-
 стие. МГ.
 Слать *што, каго*—1) пости-
 лать; 2) посылать.
 Слова 1) *н.*—слово; 2) *прс.*—
 тоць-в-тоць, как будто-бы.
 Словазнаўства *н.*—лексико-
 логія. НТ₂.
 Словазнаўца *м.*—лексиколог.
 НТ₂.
 Словаклад *м.*—фразеология.
 НТ₂. (?).
 Слodyч *ж.*—сладость.
 Слоy, лoк *м.*—банка, баночка.
 Слонка *ж.*—вальдшнеп (*Scoro-*
lax).
 Слонца *н.*—*см.* сонца.
 Слонь *м.*—слон.
 Слота *ж.*—слякоть.
 Слоўнік *м.*—словарь, лексикон.
 Слоўнікавы—словарный, лек-
 сический.
 Слоўнічак *м.*—словарик.
 Слоўны—словесный, словар-
 ный.
 Слоўца *н.*—словечко.
 Слудзіць—подшутить.
 Служачы—служащий. Я. Кол.
 НЗ ххviii.
 Службовец *м.*—чиновник.
 Службовы—служебный, офици-
 альный. НТ₂.
 Служэбнік *м.*—служитель.
 Служэбніца *ж.*—служанка.
 Служэбнічы—служительский
 Слука—*см.* слонка.
 Слуп *м.*—столб.
 Слупаваты—столбчатый (*Слу-*
паватая тканка. НТ₆).
 Слупавік *м.*—базальт. НТ₆.
 Слуп віковы—базальтовый.
 Слупам *прс.*—столбом.
 Слупік *м.*—столбик.

Слупковая кветка—женский
 цветок (*бот.*). НТ₆.
 Слупок *м.*—пестик (*бот.* Petil-
 lum). НТ₆.
 Слух *м.*—слух (*ср.* слых).
 Слухальня *ж.*—аудитория. НТ₂.
 Слуханьне *н.*—слушание, по-
 слушание.
 Слуханы—слышанный.
 Слухацца *каго*—слушаться,
 быть послушным.
 Слухаць *што, каго*—слушать.
 Слухач *м.*—слушатель.
 Слухачка *ж.*—слушательница.
 Слухмяна—послушно.
 Слухмянасьць *ж.*—послуша-
 ние.
 Слухмяны—послушный, по-
 корный.
 Слуцак *м.* *ўл.*—Слук.
 Случына *ж.* *ўл.*—Слуцкий
 уезд (округ).
 Слушна—дельно, справедливо.
 Слушнасьць *ж.*—правда, де-
 ло; дельность.
 Слушны—дельный, справедли-
 вый.
 Слынуць—слыть, быть изве-
 стным.
 Слыннасьць *ж.*—известность.
 Слыжны—известный.
 Слых *м.*—слух, молва.
 Слыхаць *дзс. безас.*—слышно.
 Смага *ж.*—1) жажда; 2) су-
 хость во рту; 3) накипь на
 губах; 4) загар; 5) мгла на
 горизонте при жаре.
 Смажаніна *ж.*—жаркое.
 Смажаны, жоны—жаренный.
 Смажаныне *н.*—жаренье.
 Смажыць *што, каго*—жарить.
 Смазвацца, зацца—стираться,
 стереться.
 Смазваць, заць *што*—смазы-
 вать, зать; стирать, стереть.
 Смак *м.*—вкус.
 Смакаваньне *н.*—отведывание
 на вкус.

- Смакавацца (на што, у чым)—
услаждаться (чем).
- Смакаваць што—отведывать
на вкус.
- Смакавы—вкусовой.
- Смакам—на вкус, по вкусу.
- Смактаць што—сосать.
- Смала ж.—смола; земная—ас-
фальт. НТь.
- Смалакурня ж.—смолокурен-
ный завод.
- Смаленск м. ўл.—Смоленск.
- Смаленшчына ж. ўл.—Смолен-
ская губерния.
- Смаліна ж.—гарь.
- Смалісты—смолистый.
- Смаліцца—засмаливаться, об-
жигаться; пригорать; сгорать
страстью к кому-л.
- Смаліць што, каго—засмалить,
обжигать, коптить.
- Смаль ж.—гарь (ср. смоль).
- Смалянка ж.—крыса с длин-
ным хвостом.
- Смаляк ж.—смолистая лучина.
- Смаляны—смоляной.
- Смаляр м.—смолокур.
- Смалярны—смолокуренный.
- Смалярня ж.—см. смалакурня.
- Смалярства н.—гонка смолы,
смолокурение.
- Смарганец м.—бухарник (бот.
Helcus L.). НТь.
- Смарганы—потертый.
- Смарганье н.—трение.
- Смаргацца—дёргаться, тереть-
ся.
- Смаргаць што—дёргать.
- Смаркавіны ж. мн.,-ныне н. зб.
—харкотина.
- Смаркаты—сопливый.
- Смаркач м.—сопливец.
- Смаўжок м.—слизень (Agiop
empiricogam). ЗТ.
- Смачна,-ны—вкусно,-ный.
- Смачнасьць ж.—вкусность.
- Смачнець—вкуснеть.
- Смок м.—1) насос; 2) водо-
сточная трубка; 3) змей, дра-
кон (ср. цмок).
- Смолены—засмоленный, про-
смоленный.
- Смолка ж.—1) смола; 2) дрема,
смолка (бот. Viscaria vulga-
ris L.). НТь.
- Смолкі,-льны—см. смалісты.
- Смоль ж.—вар; гарь (ср. смаль).
- Сморгацца—продираться от
носки, трения.
- Смоўж м.—улитка.
- Сморад, смурод м.—смрад,
вонь, зловоние.
- Смуга ж.—помоха. НТь.
- Смуродзіць—вонять.
- Смуродзька аг.—вонючка.
- Смуродна—вонько.
- Смуродны—зловонный, смрад-
ный, вонючий.
- Смуродны воск—озокерит,
горный воск. НТь.
- Смуродны лупняк—битуми-
нозные сланцы. НТь.
- Смутак м.—печаль, грусть.
- Смуткаваць—печалиться,
грустить.
- Смутлівы—грустный.
- Смутна—печально, грустно.
- Смутнагляд м.—пессимизм.
- Смутнаглядны—пессимистиче-
ский. НТ2
- Смутны—печальный, грустный.
- Смуціцца—печалиться.
- Смуціць каго—опечаливать.
- Смык м.—борона.
- Смыкаць што—дёргать, вы-
дёргивать.
- Смычкоў перавоз—чрезвычай-
ная опасность.
- Снаваць што—клять основу,
сноваць. (Песьню вечную сна-
ваць. Аб чым з табою уда-
гьку снавалі думкі. Ян. Куп.
Спад. 134 ст.).
- Снасьць ж.—снасть, инстру-
мент, приспособление.

- Сноўдаца**—сновать (*І людзі сноўдалісь па вуліцы*. Ян. К. Спад. 113 ст.)
- Сойка ж.** 1) соя; 2) ронжа (*Corvus glandarius*).
- Сойм м.**—сейм, парламент, государственное собрание.
- Соймавы** сеймовый.
- Сокал м.**—сокол.
- Сокат м.**—кудахтанье курицы (*ср.* сакатанье).
- Соль ж.**—соль; **выварная**—соль выварочная; **кухенная**—соль поваренная НТ_в.
- Сон м.**—1) сон; 2) сновидение.
- Сон трава ж.**—прострел (*бот.* Pulsatilla L.).
- Сонейка н.**—солнышко.
- Сонечнік м.**—подсолнечник (*бот.* Helianthus annuus L.) (*ср.* сланечнік).
- Сонечны**—солнечный.
- Сонца н.**—солнце.
- Сонцаварот м.**—солнцестояние. НТ_в.
- Сопат м.**—сопенье.
- Сопуха ж.**—сажа в печной трубе.
- Сопка прс.**—рассыпчато; **ж.**—сопка.
- Сопкі**—рассыпчатый.
- Сопці**—сопеть.
- Сорақ**—сорок.
- Сорам м.**—срам, стыд.
- Сорамна**—стыдно.
- Сосну прс.**—спросонья.
- Сочка ж.**—выслеживание, высматривание (*ср.* сачыць).
- Сочыва н.**—варенье.
- Сошка ж.**—уменьш. от сажа.
- Спавагу**—степенно, солидно (*Сьняваў баском спавагу*. Я. Кол. НЗ VIII)
- Спаведнік м.**—исповедник.
- Спаведніца ж.**—исповедница.
- Спаведны**—исповедный.
- Спавіванье н.**—пеленание.
- Спавіваць, -віць каго**—пеленать, спеленать.
- Спавяданье н.**—исповедь.
- Спавядаца**—исповедываться.
- Спавядаць каго**—исповедывать.
- Спагада ж.**—симпатия, сочувствие. НТ_в.
- Спагаданье н.**—сочувствие, сострадание.
- Спагадаць**—сочувствовать, симпатизировать.
- Спагадліва, -гадна**—сочувственное, снисходительно, сострадательно.
- Спагадлівасьць, -гаднасьць ж.**—сочувствие, снисходительность, благосклонность.
- Спагадлівы, -гадны**—сочувственный, снисходительный, сострадательный.
- Спаганіць**—опоганить, осквернить.
- Спаганяты м.**—взыскатель.
- Спаганяць што**—взыскивать, истребовывать, отомщать.
- Спад м.**—1) сток, скат; 2) *рэчкі*—спад реки НТ_в; 3) проекция. НТ_в.
- Спадабаца**—понравиться, полюбиться.
- Спадабаць каго**—полюбить.
- Спаданье н.**—понижение, опускание.
- Спадарожнік м.**—попутчик, спутник.
- Спадарожны**—попутный.
- Спадаць, спасьці**—1) спадать, -сть; 2) доставаться, таться по наследству.
- Спадзяваны**—ожидаемый, жданный.
- Спадзяванье н.**—ожидание, надеяние.
- Спадзяванка ж.**—надежда.
- Спадзяваца**—ожидать, надеяться.
- Спадзяваць**—рассчитывать, полагаться на что.

- Спадкаемец** *м.*—наследователь.
Спадкавы—наследственный.
Спадкі *м. мн.*—наследство.
Спадналуску—неожиданно.
Спадніца, нічка *ж.*—юбка, юбочка.
Спаднічны—юбочный.
Спадчына *ж.*—наследство.
Спадчыннасьць *ж.*—наследственность. НТ_{4,6}.
Спадчынны—наследственный.
Спадыспаду—из-под-низу.
Спажываньне *н.*—употребление с пользою.
Спажываць, жыць што—употреблять, бить с пользою; потреблять.
Спажываньне *н.*—потребление
Спажывец *м.*—потребитель.
Спажывецкі—потребительский (*Спажывецкае таварыства*)
Спажытак *м.*—употребление с пользою.
Спажытачны, жыўны—полезный.
Спазаранку—с утра.
Спазнавацца, нацца з кім—знакомиться, завести знакомство.
Спазнаваць, наць каго—узнавать, нать.
Спазрыцца—приглянуться. МГ.
Спазрыць каго—приглядеть. МГ.
Спазьненьне *н.*—опоздание.
Спазьніцца—опоздать.
Спакваля—исподволь, медленно.
Спакон прс.—искони.
Спакладаны, ладзены—оскопленный, выхолощенный.
Спакладаньне *н.*—холощение.
Спакладаць, ласьці каго—холостить, охолостить; оскоплять, пить.
Спакладзіны *ж. мн.*—*см.* спа-кладаньне.
- Спакуса** *ж.*—искушение, соблазн.
Спакусьнік *м.*—искуситель, соблазнитель.
Спакусьніца *ж.*—искусительница.
Спакушаць, сіць каго—искушать, сить; соблазнять, нить.
Спалашыцца—испугаться.
Спалашыць каго—испугать.
Спалены—сожженный.
Спаліцца—1) сгореть; 2) загореть (на солнце).
Спаліць што—сжечь.
Спалкаваньне *н.*—копуляция. НТ₆.
Спалучаць, чыць каго, што—воссоединять, нить.
Спалучэньне *н.*—воссоединение.
Спамінаць, мянуць каго, што—вспоминать, мнить.
Спанатрыць—заметить.
Спанталыку (збыць)—с толку (свести).
Спапяліць што—испепелить.
Спаралзіць каго—породить.
Спаражненьне *н.*—опорожнение.
Спаражняцца, ніцца—опорожняться, ниться.
Спаражняць, ніць што—опорожнять, нить.
Спарахнелы—истлевший,
Спарахнець—истлеть.
Спарон *м.*—выкидыш.
Спартачыць што—испортить.
Спарыш *м.*—двойник, двойное зерно; сосуд.
Спасаўка *ж. ўл.*—Спасов пост.
Спаскуджаны—оскверненный, испорченный.
Спаскудзіць што—испортить, осквернить.
Спасьпеху—поспешно, торопливо.
Спасьці—*см.* спадаць.

Спасьцерагальнік *м.*—наблю-
датель.
Спасьцерагаць, цярэгчы *каго, што*—подстергать, наблю-
дать.
Спасьцярога *ж.*—наблюдение.
 НТ4.
Спатайка тайком.
Спатвораны—избалованный.
Спатвора *ж.*—потворство.
Спатворыць *каго*—избаловать.
Спатканы—встреченный.
Спатканьне *н.*—встреча (слу-
чайная).
Спатыкацца, ткнуцца, ткацца
з кім—встречаться, ретиться
Спатыкаць, ткаць, ткнуць *ка-
го*—встречать, ретить (слу-
чайно).
Спатычка *ж.*—встреча.
Спаўзаць, споўзыць—спалзы-
вать, сползть, зти.
Спаўненне *н.*—исполнение.
Спаўняцца, споўніцца—испол-
няться, ниться.
Спаўняць, споўніць *што*—ис-
полнять, нить.
Спахпапуцца—спохватиться.
Спахмурэць—стать хмурым.
 Ян. К. Спад. 55 ст.
Спачатку—сначала.
Спачуваньне, чуцьцё *н.*—со-
чувствие. НТ4.
Спачуваць, чуць—сочувство-
вать, оказывать сочувствие.
Сплата *ж.*—выплата, уплата.
Сплачваць, лаціць *што*—вы-
плачивать, уплачивать, ла-
тить.
Сплесьці *што*—сплести; *непер.*
—солгать, наклеветать.
Сплёткі *ж. мн.*—*см.* плёткі.
Сплечены—сплетенный.
Сплечыцца—вывихнуть плечо
(о лошади).
Сплешчаны—сплющенный.
Сплешчыцца—сплющиться.
Сплешчыць *што*—сплющить.

Сплутаны—спутанный.
Сплутвацца, сплутацца—спу-
тываться, таться.
Сплутваць, сплутаць *што*—
спутывать, тать.
Сплываць, сплыць, сплысьці
 —1) уплывать, лыть; 2) вы-
кипать, -петь.
Сплынуць—всплыть.
Сплыўкі *м. мн.*—накипь (воску,
сала).
Сплываць, сплытаць *што*—
сплочивать, -тить; связать (*ср.*
плыв).
Спляжыць—срубить.
Сплямлены—запятнанный.
Сплямлівацца, міцца—запят-
ниваться, -наться.
Сплямліваць, міць *што, каго*—
запятнивать, -нать.
Спляснуць—сплеснуть.
Споведзь *ж.*—исповедь.
Спод *м.*—низ, испод.
Сподак *м.*—блюдечко.
Сподка *ж.*—варежка, рука-
вичка.
Сподні—исподний, нижний,
нательный.
Споднія—кальсоны.
Спозьнены—опоздавший.
Сполах *м.*—испуг.
Сполахна—боязливо (*Сполахна
азіраючыся*. Ц. Гарт. СЦ. 5 ст)
Споміж—между. Я. Кол. НЗ XVIII
Спора *ж.*—спор, сварка.
Способ *м.*—способ, средство,
метод.
Спосьпеху—*см.* спасьпеху.
Справа *ж.*—дело.
Справавод *м.*—деловод, дело-
производитель.
Справаводства *н.*—деловод-
ство.
Справаздача *ж.*—отчет.
Справаджаны—выпровожден-
ный.
Справаджаць, водзіць *каго*—
выпровождать, -водить.

- Справедваць, ведаць** *што*—разузнаваць, -наць.
- Справядліва**—справедливо, правильно, верно.
- Справядлівасьць ж.**—справедливость, правильность.
- Спрэядлівы**—справедливый, правильный.
- Спрагаць**—спрягать.
- Спрагнуць**—истомиться от жажды.
- Спрадаваць, д-ць** *што*—распродаваць, -даць.
- Спрадвеку**—искони.
- Спрадвечны**—исконный, изначальный; **вечныя пароды**—первозданные породы. НТб.
- Спражаны**—изжаренный на сковороде
- Спражэньне н.**—спряженье (*грам.*)
- Спрактыкаваны**—напрактикованный, опытный.
- Спрактыкавацца**—напрактиковаться, приобрести опытность.
- Спракуднічаць**—сшалить.
- Спрасонку**—спросонья, со-сна.
- Спрат м.**—утварь.
- Спраўджаны**—сверенный, исполненный.
- Спраўджвацца, дзіцца**—исполняться, исполниться; сбываться, сбыться; оправдываться, дацься.
- Спрауджваць, дзіць** *што*—исполнять, -нить; сдерживать (слово, обещание); сверивать, -рить.
- Спраўлены**—исполненный.
- Спраўляцца, справіцца**—управляться, управіцца.
- Спраўляць, справіць** *што, каго*—1) исправлять, исправить, исполнять; 2) снаряжать, снарядить; устроить. (*Справіць вясельле*).
- Спраўна**—исправно, аккуратно.
- Спраўнасьць ж.**—исправность, аккуратность, исполнительность.
- Спраўнік м.**—исправник, исполнитель.
- Спраўны**—исправный, аккуратный, исполнительный.
- Спрахнуць**—превратиться в прах.
- Спрацацца з кім**—спорить.
- Спраба ж.**—опыт, испытание, эксперимент. НТб.
- Спробаваны**—испробованный, испытанный.
- Спробаваць** *што*—испробовать, испытать, отведаць.
- Спробавы, бны**—опытный, экспериментальный.
- Спродаж м.**—распродажа.
- Спросны прс.**—сосна.
- Спрунжына ж.**—пружина.
- Спрухнелы**—истлевший.
- Спрухнець**—истлеть.
- Спрызвычайны**—усвоенный, вошедший в привычку.
- Спрызвычайнацца**—привыкнуць.
- Спрысканы, крэлы**—доведенный до приторности.
- Спрыскрыцца, крыць**—дойти до приторности.
- Спрытна**—проворно, бойко, живо.
- Спрытнасьць ж.**—проворство, живость.
- Спрытны**—проворный, живой.
- Спрытняга м.**—ловчак.
- Спрыязьліва**—приятно, благосклонно.
- Спрыязьлівы**—приятный, благосклонный.
- Спрыяньне н.**—приятнь. НТб.
- Спрэгчы** *што*—изжарить.
- Спрэжаны**—см. **спражаны**.
- Спрэчка ж.**—спор.
- Спрэчкапіс м.**—полемика. НТб.
- Спрэчны**—спорный.
- Спудзіць каго**—испугать, спугнуть.

Спуск *м.*—1) спуск, наклон; 2) уступка (с цены); 3) прощение (вины); 4) нарывная мазь из воска с оливковым маслом.

Спускацца, спусьціцца—1) спускаться, съезжать с горы; 2) понижаться, зиться.

Спускаць, спусьціць што, каго—спускать, спустить; **скаць з цаны**—уступать в цене.

Спусташаць, тошыць што—опустошать, -шить.

Спусташэньне *н.*—опустошение.

Спустошаны—опустошенный.

Спусьцелы—запустелый.

Спусьцець—запустеть.

Спухлы—опухший.

Спухнуць—опухнуть.

Спушчаць—*см.* **спускаць**.

Спынены—прекращенный, остановленный.

Спыняцца, ніцца—останавливаться, новиться; **прекращацца, титься**.

Спыняць, ніць што—останавливать, новить; **прекращаць, -тить**.

Спытляваны—спеклеваный.

Спытляваць—спеклевать (мuku).

Спытацца—спросить о чем.

Спэчкаць што—испачкать.

Срамата ж.—стыд, посрамление.

Сродак м.—средство.

Срэбра н.—серебро.

Срэбраны—серебрянный.

Ссаньне н.—сосание.

Саць—сосать.

Ссохнуць—иссохнуть.

Ссуканы—ссученный.

Ссукваць, каць што—ссучивать, -чить.

Ссурочаны—сглаженный.

Ссурочыць каго—сглазить.

Стабнаваньне н.—строчка в шитье.

Стабнаваць—строчить.

Ставец м.—глинянная кружка.

Ставарышаваны—соединенный (*Ставарышаваных у саюзы людзей. Яз. Лёс. Км.*).

Ставарышавацца—объединиться.

Ставок м.—1) небольшая запруда. Нс; 2) прибор, станок. Сержп.

Ставы м мн.—устой ткацкого станка.

Стаганьне н.—стонание.

Стагнаць (стогну, стогнеш)—стонать.

Стоднік м.—1) скотник; 2) сторожевая собака при стаде; 3) племенной бык.

Стадола ж.—сарай для остановки лошадей в заезжем доме.

Стаёвы м.—конюх.

Стаенны,—стоящий в стойле.

Стаенька ж.—конюшенка.

Стажар'е н.—Плеяды, Стожар (звездное скопление). НТз.

Стажковы—конический, коничный. НТ₁.

Стажок м.—стожок, конус. НТ₁.

Стайна ж.—конюшня.

Стакротка ж.—маргаритка (*бот. Bellis Tourne.*). НТз.

Стакроць прс.—сторицею; *ж.*—сторица.

Стала—основательно, солидно; постоянно.

Сталавер м.—*см.* **старавер**.

Сталасьць ж.—постоянство.

Сталёвы—стальной.

Сталы—основательный, постоянный.

Стальмах м.—столяр.

Сталюга м.—верстак, мольберт.

- Сталяваньне *н.*—укладка потолка (*ср.* *столь*).
 Сталяваць—настилать потолок.
 Сталяр, столяр *м.*—столяр.
 Стан *м.*—1) положение, состояние; 2) сословие, звание; 3) стоянка; 4) стан (у девицы).
 Стан дзеяслову—залог глагола.
 Станавіты—серьезный, основательный.
 Станавы сословный.
 Станаўляць *што, каго*—ставить.
 Становішча *н.*—положение.
 Станожка *м.*—кивсьяк (*Sulus ter-restris*). ЗТ.
 Станік *м.*—лифчик.
 Станоўка *прс.*—стойко. Я. Кол. НЗ XVIII.
 Станоўны—постоянный, установившийся.
 Станоўчасць *ж.*—положительность.
 Станоўчы—положительный.
 Станьгом—1) втупик; 2) дыбом.
 Станься—да будет!
 Стапа *ж.*—стопа, мера.
 Стапоршчыца—сморщиться.
 Старавер *м.*—старовер.
 Старавечнасьць *ж.*—древность
 Старавечны—древний.
 Старадаўні—*см.* старажытны.
 Старажытнасьць *ж.*—старина, древность.
 Старажытны—старинный, древний.
 Старазаконнік *м.*—старовер, еврей.
 Старазаконны—ветхозаветный
 Старана *ж.*—страна, край.
 Старанна, ны—старательно, -ный.
 Стараннасьць *ж.*—старательность.
 Старарэчча *н.*—старое русло. НТз.
 Старасьветчына *ж.*—старина; арханэм. НТз.
- Старасьвецкі—старинный; архаичный. НТз.
 Старапах *м.*—археоптерихс. НТб.
 Старасьцен *м.*—крестовник (*бот.* *Senecio Tourm.*); балотны—выпадошная трава (*S. paluster* DC.). НТб.
 Старая як *ж.*—старуха.
 Старац *м.*—нищий.
 Старожа *ж.*—стража.
 Старонка *ж.*—страница.
 Староннасьць *ж.*—пристрастие
 Старонны—пристрастный.
 Староньні—посторонный.
 Старцоўскі—нищенский.
 Старчаваньне *н.*—нищенствование.
 Старчаваць—нищенствовать.
 Старчма *прс.*—торчком.
 Старчонак *м.*—нищий мальчишка.
 Старчыха *ж.*—нищенка.
 Старчыць *дзс. безас.*—хватает.
 Старшынаваньне *н.*—председательствование.
 Старшынаваць—быть старшиной, председательствовать.
 Старшыня *м.*—старшина, председатель.
 Стары—старый; закон—ветхий завет; сьвет—античный мир.
 Стары *м.*—дел, старик.
 Старызна *ж.*—старье.
 Старэй *прс. в. ст.*—старше.
 Старэйшы—старший.
 Старэцкі, рэчы—старческий, нищенский.
 Стасавацца—соображаться с чем.
 Стасунак *м.*—отношение. НТг.
 Стась *м. ўл.*—Станислав.
 Стаська *ж. ўл.*—Станислава.
 Статак *м.*—крупный домашний скот.
 Статуй *м.*—болван.
 Статут *м.*—устав.

- Стаў *м.*—запруда.
 Стаўхнуць *каго, што*—столкнуць.
 Стачыць—*см.* сточваць.
 Стварыць *каго, што*—создать, образовать.
 Стварэньне *н.*—создание, произведение.
 Створаны—созданный.
 Стог *м.*—стог, скирда.
 Стогнуц—*см.* стагнаць.
 Стойма—беспресганно стоя (стойма стаяць).
 Стокраць *ж.*—кустик маргариток.
 Столак *м.*—табурет.
 Столец *м.*—стул.
 Столка *ж.*—часть.
 Столь *ж.*—потолок.
 Стольніца *ж.*—потолочина; крышка стола.
 Стольны—1) столичный; 2) потолочный.
 Стольчык *м.*—стульчик.
 Стоп *м.*—сплав (*Стоп мэталю*). НТь.
 Стопак (атопак) *м.*—истоптанный лапоть.
 Стопень *м.*—ступень, шаг (*полонизм*).
 Стоўб *м.*—*см.* слуп.
 Сточваць, стачыць *што*—1) сливать, слить жидкость; 2) связывать, зать.
 Сточкі *ж. мн.*—1) сливки (жидкости); 2) восковой клубок.
 Стоячы—стоя.
 Страва *ж.*—кушанье, блюдо.
 Страваваньне *н.*—пищеварение.
 Стрававацца—перевариваться в желудке.
 Страваваць—переваривать пищу.
 Страваход *м.*—лицепровод.
 Стравіць—*см.* страўліваць.
 Стракаты—*см.* стрыкаты.
- Страла *ж.*—стрела.
 Стралец *м.*—стрелок, охотник.
 Стральбоўня *ж.*—ружейный завод.
 Страляніна *ж.*—стреляние (беспорядочное).
 Страміна *ж.*—крутизна, стремнина.
 Страмя галаву—стремглав, опрометью.
 Страсаць *што*—отрясать, стряхивать.
 Страсянуцца—сотрястись. (*Гай страсянуўся*, Я. Кол. Вод. 7 ст.).
 Страта *ж.*—потеря, убыток; издержки.
 Стратна—убыточно, накладно.
 Стратнасьць *ж.*—убыточность.
 Стратны—убыточный.
 Страх *м.*—стра ; у *сэнсе прс.*—очень. (*Грыбоў і ягад страх багата*. Я. Кол. НЗ v.)
 Страхлівы—полный страху. (*Лес страхлівы*. Я. Кол. НЗ xvi.)
 Страўлены—с'еденный, потравленный.
 Страўліваць, стравіць—1) с'едать, с'есть; 2) переваривать, -рить; 3) потравить (луг).
 Страўны—с'едобный, удобный для пищеварения.
 Страха, стрэха *ж.*—крыша, кровля.
 Страхануцца—встряхнуться.
 Страхануць *што*—встряхнуть.
 Страхата *ж.*—страх, боязнь, ужас.
 Страховы—кровельный.
 Страчаны—издержанный, израсходованный; утерянный.
 Страчваць, страціць *што*—истрачивать, -ратить; издерживать, -жать; израсходовать; потерять.
 Страшліваць *ж.*—пугливость
 Страшлівы—пугливый.

- Страшыдла** *н.*—1) страшилище, пугало; 2) чудовище, урод.
- Страшыць каго**—стращать, застрашивать; грезить (кому).
- Страшэнна**—страшно, ужасно.
- Страшэнны**—страшный, ужасный.
- Строгі**—1) строгий; 2) осторожный, бережливый.
- Строй** *м.*—1) строй, порядок; 2) убор, наряд.
- Стромак** *м.*—возик сена (*ср.* астромак).
- Стромка** *ж.*—заноза; *прс.*—высоко, прямо.
- Стромкі**—высокий, прямой, стройный.
- Строп** *м.*—кровля.
- Струг** *м.*—1) бочарный нож; 2) баржа.
- Струганье** *н.*—строгание, скобление.
- Стругаць што**—строгать, скоблить.
- Струк** *м.*—стручок; боб (плод — *legumen*). НТб.
- Струкавыя**—мотыльковые (растения). НТб.
- Струмень** *м.*—поток.
- Струмэнт** *м.*—инструмент.
- Струна** *ж.*—струна; хорда (*мат.*). НТб.
- Струп** *м.*—струп, шрам.
- Струпелы**—истлевший, гнилой.
- Струпехнуць**—истлеть, сгнить.
- Струпіна** *ж.*—засохшая царापина.
- Струхлець**—сгнить.
- Стрываць што**—выдерживать.
- Стрыгануць**—уколоть намёком.
- Стрыгаванье** *н.*—примётыванные нитками.
- Стрыгаваць што**—примётывать нитками.
- Стрыгун** *м.*—сенокосец (*Phalangium*) ЗТ.
- Стрыгчы каго, што**—стричь.
- Стрыгунчык** *м.*—кузнечик (*Зух стрыгунчык між травак туркоча*. Яс. Пад. р. н. 14 ст.).
- Стрыжань** *н.*—1) стержень; 2) сердцевина в смолистом дереве.
- Стрыгуншык** *м.*—цирульник. Ц. I арг. С. Ц. 112 ст.
- Стрычка** *ж.*—двоюродная сестра.
- Стрычны**—двоюродный.
- Стрый** *м.*—дядя по отцу.
- Стрыканье** *н.*—1) жжение крапивою; 2) колкости.
- Стрыката**—пестро.
- Стрыкатасьць** *ж.*—пестрота.
- Стрыкаты**—пестрый.
- Стрыкаць, кнуць каго**—обжечь крапивою.
- Стрыкацца**—1) жечься крапивою; 2) жечь других.
- Стрыкачка** *ж.*—крапива (*ср.* джыгучка).
- Стрынгаляваты**—сухощавый. Я. Кол. НЗ XIV.
- Стрыножыць каго**—стреножить.
- Стрычкі** *м.*—колкости (*букв.* щелчки).
- Стрычок** *м.*—щелчок.
- Стрэл** *м.*—выстрел.
- Стрэліць**—выстрелить.
- Стрэліца** *ж.*—стрелолист (*бот.* *Sagittaria* L.) НТб.
- Стрэлка** *ж.*—1) стрелка; 2) стрекоза, лютка обыкновенная. ЗТ.
- Стрэлкаваты**—стреловидный. НТб.
- Стрэлкі** *ж. мн.*—сумочник (*бот.* *Capsella* Vent.); *звычайныя*—сумочник пастуший (*Bursa pastoris* Moench.). НТб.
- Стрэльба** *ж.*—ружье.
- Стрэмка**—*см.* стромка.
- Стрэмя** *н.*—стремя.
- Стрэнуць каго**—встретить.

- Стрэнчыць—настраивать, на-
тягивать.
- Стрэха ж.—см. страха.
- Стрэцца, нуцца *з кім*—повстре-
чаться, встретиться.
- Стрэць *каго*—встречать.
- Стрэчаньне *н. ўл.*—праздник
Сретения (*ср.* Грамніцы).
- Стрэшка ж.—уменьш. от стрэ-
ха.
- Студзень *м.*—1) колодезь; 2) де-
кабрь (мес.)
- Студзеньскі—декабрьский.
- Студзіцца—зябнуть.
- Студзіць *што*—знобить.
- Студзька *аг*—зяблик.
- Студня ж.—колодезь.
- Стужка ж.—см. Істужка.
- Стужкаваты—лентовидный.
- Стужкаўка ж.—ленточница
(*Catocala*). ЗТ.
- Стукат *м.*—стук.
- Стукатаньне *н.*—стучание.
- Стукатаць—стучать.
- Ступа ж.—1) ступка; 2) толстая
женщина.
- Ступень ж.—1) ступня; 2) шаг;
3) степень; 4) градус; параў-
наньня—сравнительная сте-
пень (*грам*).
- Ступеняваньне *н.*—возвыше-
ние в степень (*ср.* падняць-
це ў ступень).
- Ступеняваць *што*—возвышать
в степень. НТ₁.
- Ступяньвасьць ж.—постепен-
ность.
- Ступяньвы—постепенный.
- Стухаць, стухнуць—погухать,
-хнуть
- Стухліцца—протухнуть.
- Стхарыцца—притаіцца по-
добно хорьку. (*Стхарыўся*
дзядзька тут у куточку.
Я. Кол. НЗ ХХVIII.)
- Стык *м.*—сток.
- Стылёвы—стильный. НТ₂.
- Стыль *м.*—стиль.
- Стынка ж.—корюшка озерная
(*Osmerus eperlanus*) ЗТ.
- Стэп ж.—степь. НТ₂.
- Стэпа ж. *ўл.*—Степанида.
- Суадносiны ж. *мн.*—соотно-
шение. НТ₂.
- Субежны—синодический. НТ₂.
- Сувалака ж.—пакля.
- Сувалачны—пакляный.
- Суваць *што, каго*—1) совать,
толкать; 2) передавать.
- Сувертка ж.—завертка у сан-
ных оглоблей.
- Суворына ж.—дерн, поднятый
сохою.
- Сувязь ж.—связь.
- Сувярточына ж.—спирально
согнутое дерево.
- Сугалосны—согласный (звук).
- Сугалосьсе *н.*—ассонанс (НТ₂),
консонанс (НТ₄).
- Сугляды *м. мн.*—смотрины.
- Сугор'е *н.*—нагорье. НТ₂.
- Сугучнасьць *н.*—1) созвучие,
консонанс; 2) аллитерация.
НТ₂.
- Сугучнік *м.*—пароним. НТ₂.
- Сугучны—созвучный.
- Сугучча *н.*—созвучие.
- Суд *н.*—1) суд; 2)—суджэньне.
- Суджэньне *н.*—суждение. НТ₄.
- Судзіна ж.—судно, лодка.
- Судзінка ж.—посудина, судно,
сосуд.
- Судзіць *каго*—судить, осуж-
дать.
- Судзьдзя *м.*—судья.
- Суднаходства *н.*—судоходство.
НТ₂.
- Суднік *м.*—большой ящик для
хранения хозяйственных при-
пасов.
- Судно *н.*—1) судно; 2) сосуд.
- Судовы—судебный.
- Суды *м. мн.*—пара ведер.
- Сужыцце *н.*—сожительство.
- Суздром *прс.*—совсем, совер-
шенно.

- Сузнавацца—сознаваться (в вине).
 Сузнанье *н.*—сознание (вины).
 Сузор'е *н.*—созвездие. НТ₃.
 Сукаленца *н.*—междоузлие.
 Сукала *ж.*—станок для сучения ниток.
 Сукам—неподвижно.
 Сукаты—суковатый.
 Суквецьце *н.*—соцветие. НТ₆.
 Сукенка *ж.*—женское платье.
 Сукенны *см.* суконны.
 Сукенца *н.*—суконце.
 Сукладальны—комбинаторный, комбинационный. НТ₄.
 Сукладанье *н.*—составление, комбинация, композиция.
 Сукня *ж.*—платье из фабричной ткани.
 Суконка *ж.*—суконная онуча.
 Суконны—суконный (*ср.* сукенны).
 Сукоснасьцен *м.*—ромбоedr. НТ₅.
 Сукосьнік *м.*—ромб. НТ₃.
 Сукравіца *ж.*—водянистая кровь, сукровица.
 Сукрыта *прс.*—скрыто (*Думае сукрыта.* Я. Кол. НЗ XVIII).
 Суладзьдзе *н.*—гармония, согласие.
 Суладнасьць *ж.*—гармоничность.
 Суладны—гармонический.
 Сулдыга *ж.*—кость ноги от колена до пятки (*ср.* дыгаць и ладыга).
 Сум *м.*—сомнение, печаль.
 Сума *ж.*—сумма.
 Сумаванье *н.*—суммирование. НТ₁.
 Сумаваць *што*—суммировать.
 Сумежна, -ны—смежно, -ный.
 Сумесна, -ны—совместно, -ный.
 Сумесь *ж.*—смесь.
 Сумёты *м. мн.*—снежные заносы.
 Сумець *ж.*—мятель.
- Сумленна—совестно, добросовестно, честно.
 Сумленнасьць *ж.*—совестливость, честность.
 Сумленны—совестливый, добросовестный, честный,
 Сумленьне *н.*—совесть.
 Сумненны—сомнительный.
 Сумненьне *н.*—сомнение (*ср.* сум).
 Сумнік *м.*—золотарник (*бот.* Solidago L.). НТ₆.
 Сумножнік *м.*—сомножитель, производитель (*мат.*) НТ₁.
 Сумнявальнасьць *ж.*—скептицизм НТ₂.
 Сумнявальнік *м.*—скептик.
 Сумяшчальнасьць *ж.*—совместимость (НТ₁); совмещение (НТ₆).
 Сумяшчальны—совместимый.
 Сумяшчэньне *н.*—совмещение.
 Суніцы *ж. мн.*—земляника, лесная клубника (*бот.* Fragaria vesca L.).
 Сунічны—земляничный.
 Суножка *ж.*—перекладина между ножками стола.
 Сунуць *каго, што*—сунуть, тронуть, двинуть.
 Супаданье *н.*—совпадение. НТ₁.
 Супадаць, супасьці—совпадать, -пасть.
 Супадлегласьць *ж.*—соподчинение. НТ₄.
 Супакой *м.*—спокойствие.
 Супакойна, -ны—спокойно, -ный.
 Супакорны *прс.*—пакорны.
 Супал *прс.*—пополам.
 Супар *м.*—содерник, конкурент.
 Супастава *ж.*—параллелизм (*лит.*) НТ₂.
 Суполка *ж.*—общество. кооператив.
 Супольна—совместно.

Супольнаасяродкавы—концентрический. НТ₁.
 Супольнамерны—созимеримый (*Супольнамерныя вялічынкі*, НТ₁).
 Супольнасьць *ж.*—совместность, общность.
 Супольнік *м.*—член артели, соучастник.
 Супольны—общий, совместный.
 Супольня *ж.*—община.
 Супольства *н.*—сообщество.
 Супоніць—стягивать супонь.
 Супоня *ж.*—супонь.
 Супор *м.*—сопротивление.
 Супрадкі *ж. мн.*—посиделки.
 Супражка *ж.*—пристяжка.
 Супраціў—напротив.
 Супраціўленне *н.*—сопротивление. НТ₄.
 Супраціўнасьць *ж.*—противность, противоположность; контраст.
 Супраціўнік *м.*—противник.
 Супраціўны—противный, контрастный.
 Супрацоўнік *м.*—сотрудник.
 Супрацоўніцтва *н.*—сотрудничество.
 Супрацоўнічаць—сотрудничать.
 Супраць—против, вопреки.
 Супрон *м. ўл.*—см. Сапрон.
 Супрэчка *ж.*—спор, дискуссия. НТ₂.
 Супрэчны—спорный, дискуссионный.
 Супыніць *каго, што*—остановить.
 Супярэчнасьць *ж.*—противоречие, противоречивость.
 Супярэчнік *м.*—спорщик, оппонент. НТ₂.
 Супярэчны—противоречащий, противоречивый.
 Супярэчыць—возражать, оппонировать. НТ₂.

Супясок *м.*—супесь. НТ₃.
 Суравежка *ж.*—сыроежка. (*Agaricus ruber*).
 Суразмернасьць *ж.*—соразмерность, симметрия. НТ₁.
 Суразмерны—соразмерный, симметричный.
 Сурдут *м.*—сюртук.
 Сурдутны—сюртучный.
 Сурдуцік, дучок *м.*—сюртучок.
 Суrowя ніткі—серые нитки.
 Сусед *м.*—сосед.
 Суседзі—соседский, соседний.
 Суседства *н.*—соседство.
 Сусек *м.*—закром.
 Сусла *ж.*—1) сусло; 2) соска; 3) сосулька, сопля.
 Сусолка *ж.*—1) соска; сосочек; 2) сосулька.
 Сустаў *м.*—сустав.
 Сустракаца з кім.—встречаться.
 Сустракаць *каго*—встречать.
 Сустрэча *ж.*—встреча.
 Сустрэчны—встречный.
 Сусьвет *м.*—вселенная.
 Сусьветнік *м.*—космополит. НТ₂.
 Сусьветны—вселенский, мировой, космический.
 Сусьлі *ж. мн.*—сопли.
 Сусьлік *м.*—сосун.
 Сусьліца—замасливаться.
 Сусьліць *што*—1) сосать; 2) замасливать.
 Сутанець *дзс. безас.*—смеркаться. Я. Кол. Водг. 37 ст.
 Сутарэньне *н.*—подвальное помещение.
 Сутачкі *ж. мн.*—закоулок между зданиями; отхожее место.
 Сутока *ж.*—место стечения рек. НТ₃.
 Сутрымацца—придержаться, остановиться.
 Сутрымаць *каго, што*—придержаться, остановить.

- Сутычка ж.**—столкновение.
 Яз. Лёс. Км.
Сухадарожны—сухопутный.
 Яз. Лёс. Км.
Суходол м.—безводный овраг.
Суходушны—тщедушный.
Сухазем'е н.—суша, континент.
Сухаземны—сухопутный, континентальный.
Сухалес м.—сухие деревья.
Сухалоз м.—сухой лозьяк.
Сухалюбны—ксерофильный.
 НТз.
Сухарлявасьць ж.—худощавость.
Сухарлявы—худощавый, тощий.
Сухастой м.—дерево, усохшее на корню.
Сухата ж.—сухость.
Сухмень ж.—сушь, засуха, бездожде.
Сухотнік м.—чахоточный мужчина.
Сухотніца ж.—чахоточная женщина.
Сухотны—чахоточный, туберкулезный.
Сухоты ж. мн.—чахотка, туберкулез.
Сухоўрыца ж.—сухоядение.
Суцэль—всцело, вполне.
Суцэльнасьць ж.—цельность, полнота.
Суцэльны—цельный, целый.
Сучаскі ж. мн.—льняные очки.
Сучаснасьць ж.—современность.
Сучасны—современный.
Сучасьнік ж.—современник.
Сучка ж.—1) сука; 2) сучение.
Суччы—сукин, сучий.
Суша ж.—сушь.
Сушніца ж.—сушеница (бот. *Synarhizum* L.). НТз.
- Сфальшаваць непер.**—изменить, слукавить; *што*—подделывать.
Сфальшаваны—поддельный.
Сфальшаваньне н.—подделка.
Схаваны, схованы—спрятанный.
Схавацца—спрятаться.
Схаваць каго, што—спрятать.
Схамянуцца—сплохвотиться.
Схапваць, схапнуць, схапіць што, каго—схватывать, тить.
Схарчавання, чыцца—издержать на еду, проесться.
Схібіць—сделать промах, ошибиться.
Схіл м.—склон.
Схілены—склоненный.
Схіленьне н.—склонение.
Схілісты—наклонный.
Схіляцца, ліцца—склоняться, -ниться; наклоняться, -ниться.
Схіляць, ліць што—склонять, -нить.
Схісянуцца—пошевелиться.
(На зэдлі Ўладзік схісянуўся. Я. Кол. НЗ III.)
Сховы м. мн.—хранилище.
Сход м.—1) собрание; 2) луна в третьей фазе.
Сходаць што—одолеет (*Сходаць, скеміць, пераняць. Ян. К. Шл. ж. 167 ст.*).
Сходзень м.—ступенька.
Схоў м.—хранение.
Сштурхнуты—сброшенный сверху вниз, столкнутый.
Сштурхнуць, хануць каго, што—столкнуть, сбросить.
Сшываць што—сшивать.
Сшытак м.—тетрадь, брошура.
Сыканьне н.—шипение (змеи).
Сыкаць—шипеть.
Сымбаль м.—символ.
Сынагога ж.—1) синагога; 2) аг. важный, -ная.
Сыновая як ж.—невестка.

Сыновы—сыновний.
Сынтакс м.—синтаксис.
Сыпкасць ж.—сыпучесть.
Сыпкі—сыпучий.
Сыравізна, рызна ж.—1) сырость; 2) с'едобная зелень.
Сырадой м.—парное молоко.
Сыраежка ж.—см. суравежка.
Сыракваша ж.—простокваша.
Сыровадка ж.—сывородка.
Сырок м.—дождевик (гриб).
Сыры—сырой.
Сырэц м.—невыделанная кожа.
Сысаньне н.—сосание.
Сысаць што—сосать.
Сысок м.—присоска, сосальце (бот. haustoria). НТэ.
Сыспаду прс.—снизу.
Сысун м.—сосун.
Сысуны м. мн.—млекопитающие (Mammalia) ЗТ.
Сыта ж.—подслащенная медом вода.
Сыты—1) сытый; 2) жирный.
Сыць ж.—насыщение, сытость.
Сыч м.—сыч, неясать.
Сычаць—сипеть, свитеть.
Сычачы гук—свистящий звук. Тр. Гр.
Сьведка аг.—свидетель, льница
Сьведчаньне н.—свидетельствование.
Сьведчыць што—свидетельствовать.
Сьверб м.—зуд.
Сьвердзел м.—сверло, бурав. (ср. сьвідар).
Сьвет м.—мир.
Сьветабудова ж.—мироздание.
Сьветагляд, погляд м.—мировоззрение, мирозерцание. НТэ.
Сьветазнаўства н.—мироведение.
Сьветаразумеьне н.—миропонимание. Яз. Лёс. Км.
Сьветаяньнік м.—зверобой (бот. Hypericum perforatum. L.).

Сьветла н.—светло, свет.
Сьветлазваротнасьць ж.—тропизм. НТэ.
Сьветлы—1) светлый, ясный; 2) ученый.
Сьветнасьць ж.—светлость.
Сьветнік м.—горицвет (бот. Lychnis L.).
Сьвечка ж.—свеча, чка.
Сьвядзіна м.—см. свердзел.
Сьвядзіна ж.—дерен (бот. Cornus L.); на чырвоная—спиж (C. sanguinea L.). НТэ.
Сьвядравальны—сверлильный.
Сьвядраваньне н.—сверление, буравление.
Сьвядраваць што—сверлить, буравить.
Сьвядроўка ж.—свердловка.
Сьвядэрак м.—буравчик.
Сьвінакроп м.—торица (бот. Spargula arvensis L.). НТэ.
Сьвінапас м.—свинопас.
Сьвінар м.—свиновод.
Сьвінарства н.—свиноводство.
Сьвінка ж.—1) свинка; 2) свинуха (гриб).
Сьвінтух м.—1) свинтус; 2) невежа.
Сьвітушка ж.—1) порося; 2) невежливая девушка.
Сьвінушнік—хлев для свиней.
Сьвінья ж.—свинья.
Сьвінячы—свиной.
Сьвінячыць—сорить по свински.
Сьвіран м.—чулан, кладовая, амбар.
Сьвіронак м.—чуланчык.
Сьвірыд м. ўл.—Спиридон.
Сьвірэпіца, рэпка ж.—дикая редька, сурепица (бот. Raphanus Raphanistrum L.). НТэ.
Сьвіршч м.—свищ, червоточина.
Сьвістаць, сьвіснуць—свистеть, свиснуть; ударить, настегать.

Свістун *м.*—1) орехи с свищем; 2) свиязь, утка-свищ; 3) фат.

Свістушка *ж.*—свисток.

Свісь *выкл.*—хваць (означае быстрый удар).

Свісьцёлка *ж.*—свирель.

Світа-тка *ж.*—сермяга.

Світаньне *н.*—рассвет, сумерки утренние. НТз.

Світаць, тацца—рассветать.

Свіціцца—просвечивает.

Свішчык *м.*—свисток.

Свядома—сознательно, с сознанием.

Свядомасьць *ж.*—сознание, сознательность.

Свядомы—сознательный.

Свяжына, жынка *ж.*—свежее, парное мясо.

Свякрова, руха *ж.*—свекровь.

Свярбёта *ж.*—чесание, свербеж.

Свярбець—чесаться.

Свярбігуз *м.*—свербига (*бот. Bunias orientalis L.*). НТз.

Свярдзёлка *м.*—буравчик.

Свята *н.*—праздник.

Святар *м.*—священник.

Святачны—праздничный.

Святкаваньне *н.*—празднование.

Святкаваць што—праздновать.

Святліца *ж.*—горница.

Святлічка *ж.*—горенка.

Святло *н.*—свет; огонь (*ср. светла*).

Святлыня *ж.*—светлота.

Святляк *м.*—светлячок, ивановский червяк.

Святы—1) святой; 2) праздничный (*Святы дзень*).

Свяціць што—святить, освящать.

Свяціла *н.*—светило. НТз.

Сьлёзка *ж.*—слезинка.

Сьлепаваты—подслеповатый.

Сьлепавокі—слабый глазами.

Сьлепата *ж.*—слепота.

Сьлесар *м.*—слесар.

Сьл ба *ж.*—амальгама.

Сьлібізаваньне *н.*—чтение по складам.

Слібізаваць—читать по складам (*ср. лат. Syllaba*).

Сьліва *ж.*—слива (*бот. Prunus domestica L.*).

Сьлівень *м.*—медянка (змея).

Сьлізкавата—скользковато.

Сьлізкаць—скользить.

Сьлізкацца—кататься по льду на коньках.

Сьлізкі—скольский.

Сьлізкаста *ж.*—скользкость.

Сьлізнуць—скользнуть.

Сьлізваты, зьявы—слизистый.

Сьлімак *м.*—слизень, улитка.

Сьлініць—заслюнивать.

Сьлінькі *ж. мн.*—слюнки.

Сьліня *ж.*—слюна.

Сьлінявы—слюнявый.

Сьліўняк *м.*—сливовая заросль.

Сьліўшаньвыя—вертляницевые (растения). НТз.

Сьліўшаня *ж.*—подельник многоцветковый (*бот. Moportora Purpuritys L.*). НТз.

Сьляза *ж.*—слеза.

Сьляпак *м.*—слепец.

Сьляпень *м.*—слепень (*Tabanus bovinus*). ЗТ.

Сьляпіць—ослеплять.

Сьляпун *м.*—слепыш (*Spalax tybblus*). ЗТ.

Сьляпы—слепой.

Сьметанковы—сливочный (*ср. смятанка*).

Сьмецьце *н. зб.*—сор.

Сьмешачкі *ж. мн.*—шуточки.

Сьмешкі *ж. мн.*—шутки.

Сьмешна, ны—смешно, ной.

Сьмяглы—засохший от жары.

Сьмягнуць—вянуть, засыхать от жары.

Сьмярдзец—вонять.

Сьмярдзюк *м.*—1) вонючка;
2) поганка (гриб).
Сьмярдзючка *ж.*—вонючка.
Сьмярдзючы—вонючий, зло-
вонный.
Сьмяротнасьць *ж.*—смертность
Сьмяротнік *м.*—приговорен-
ный к смерти.
Сьмяротны—смертный, -тель-
ный.
Сьмятана, -танка *ж.*—сметана;
сливки.
Сьмятак *м.*—яйцо в смятку.
Сьмяхотны—юмористический,
смешливый.
Сьмяхун *м.*—шутник, юморист.
Сьмяцьцё *н.*—*см.* сьмецьце.
Сьмяточ *м.*—жаворонок хох-
латый (*Alauda cristata*). ЗТ.
Сьнегавы—снеговой, снежный.
Сьнегазвал *м.*—лавина. НТ_{3,5}.
Сьнеданьне *н.*—завтрак.
Сьнедаць—завтракать.
Сьнежань *м.*—декабрь.
Сьнежаньскі—декабрский.
Сьнітка, сьніць *ж.*—сныть
(*бот.* *Aegopodium L.*). НТ₆.
Сьніць *што*—видеть во сне
(что); *непер.*—грезить во сне
(о чем). (*Сьні, таварыш аб*
камуне. Ян. Куп. Безназ.
34 ст.).
Сьпевы *м. мн.*—1) пение; 2) песни
Сьпека *ж.*—жар, зной.
Сьпеласьць *ж.*—зрелость.
Сьпелесаваць *што, каго*—ис-
полосовать.
Сьпелы—зрелый.
Сьпераду—спереди.
Сьперці—*см.* сьпіраць.
Сьпесьціць *каго*—избаловать,
изнежить.
Сьпеў *м.*—напев, ария.
Сьпеўнік *м.*—песенник, сбор-
ник песен.
Сьпеўны—песенный.
Сьпех *м.*—успех.
Сьпешна—успешно, поспешно.

Сьпіж *м.*—медь, медная посуда.
Сьпіжарны, -жовы—медный;
шпейсово-желтый. НТ₅.
Спіжарня *ж.*—кладовая для
хранения медной посуды.
Сьпірытус *м.*—спирт.
Сьпіс *м.*—список, реестр,
оглавление.
Сьпісак *м.*—копия.
Сьпісваць, -саць *што*—списы-
вать, переписывать, -сать;
снять копию.
Сьпіхваць, нуць *каго*—сталки-
вать, столкнуть; снять с долж-
ности.
Сьпічак *м.*—острая палка, спи-
ца, вертел.
Сьпявака *м.*—певец.
Сьпяваны—петый.
Сьпяваньне *н.*—пение (*ср.* пя-
яньне).
Сьпяваць—петь.
Сьпявачка *ж.*—певица, певунья.
Сьпякота *ж.*—зной, жар. НТ₃
(*ср.* сьпека).
Сьпячы—испечь.
Сьпяшацца, -шыцца—поспе-
шать, торопиться.
Сьпяшыць *каго*—понуждать к
скорости, спешить.
Сьсябравацца з кім—сдру-
житься. Я. Кол. НЗ ххviii.
Сьсякаць, -сячы *што*—срубли-
вать, -бить.
Сьцёб *выкл.*—хлоп! хлест! (удар
плетью).
Сьцебаніна *ж.*—хлестание
розгами.
Сьцебануць—хлестнуть.
Сьцебаць, сьцябаць *каго*—хле-
стать, сечь розгами.
Сьцежачка *ж.*—тропиночка.
Сьцежка *ж.*—тропинка.
Сьцеміць *што, каго*—приме-
тить в темноте.
Сьценка *ж.*—стенка, грань.
Сьцень *м.*—тень, привидение,
призрак.

Сьцінаньне *н.*—отсечение.
Сьцінаць, сьцяць *што*—отсечать, сечь; срубать, бить;
-наць дух—спирать дыхание.
Сьціпласць *ж.*—скромность.
Сьціплы—скромный, тихий.
Сьціраць, сьціраці *што*—стирать, стереть.
Сьціск *м.*—давка, теснота.
Сьціскальнасьць *ж.*—сжимаемость.
Сьцікальны—сжимаемый.
Сьцісканьне *н.*—сжатие.
Сьціскаць, снуць *што*—сжимать, жать.
Сьцісла—сжато, узко.
Сьцісласьць *ж.*—сжатость, узкость.
Сьціслы—сжатый, узкий, тесный; лапидарный (стиль).
 НТ₂.
Сьціснутасьць *ж.*—сжатость (земли. НТ₃).
Сьціснуты—сжатый.
Сьціха—тихонько.
Сьціхамірыцца—успокоиться.
Сьцюдзёнасьць *ж.*—холодность.
Сьцюдзёнка *ж.*—холодная вада.
Сьцюдзёны—студеный, холодный.
Сьцюдзень *м.*—студень.
Сьцюдзька *аг.*—зяблик.
Сьцюдзянець—холодеть.
Сьцябло *н.*—стебель.
Сьцябло-корань *м.*—корневище. НТ₆.
Сьцяг *м.*—1) стяг, туша убитой скотины; 2) флаг.
Сьцягно *н.*—стегно, окорок.
Сьцяжок *м.*—флажок, парус.
Сьцямланы—примеченный.
Сьцямлваць, сьцяміць *што*—примечать, метить; соотносить, зить.
Сьцямлвасьць *ж.*—сообразительность.

Сьцямлвы—сообразительный.
Сьцярвядзіна *ж.*—стервятинка.
Сьцярпець—стерпеть.
Сьцяты—срубленный, усеченный; срезанный. НТ₅.
Сэнс *м.*—смысл, толк.
Сэнсоўнасьць *ж.*—осмысленность. НТ₂.
Сэнсоўны—осмысленный. НТ₂.
Сэрца *н.*—сердце.
Сэрцаваты—сердцевидный. НТ₆.
Сюдою прс.—сюда, этой дорогой.
Сябар, бра *м.*—друг, со товарищ.
Сябраваньне *н.*—друженье.
Сябраваць—дружить.
Сяброўскі—дружеский.
Сяброўства *н.*—дружба.
Сябрыня *ж.*—артель.
Сявалка *ж.*—сеялка, лукошко для зерен.
Сявец *м.*—сеятель (*ср. сьйбіт*).
Сягонья—сегодня.
Сягоньяшні—сегодняшний.
Сядаць—сидеть, садиться.
Сядак *м.*—седок.
Сядзіба *ж.*—усадыба.
Сядзёныне *н.*—*см.* садзёныне.
Сядуха *ж.*—наседка.
Сьйбіт *м.*—сеятель.
Сяканка *ж.*—кушанье из мелко изрубленных кусочков теста.
Сякач *м.*—сечка.
Сякера *ж.*—секира, топор.
Сялера *ж.*—сельдерей (*бот. Apium graveolens L.*).
Сяло *н.*—село, деревня.
Сялява *ж.*—рапушка, сиг.
Сяляначны—идиллический. НТ₂.
Сялянка *ж.*—1) крестьянка, поселанка; 2) идиллия. НТ₂.
Сялянскі—крестьянский.
Сялянства *н.*—крестьянство, крестьяне.

Сямёрка *ж.*—семерка.
 Сямейка, сям'я *ж.*—семья.
 Сяньнік *м.*—сенник, матрац.
 Сярбайла *аг.*—лопала, хлеб-
 бало.
 Сярбаць *што*—хлебаць.
 Сярдзіты—сердитый.
 Сярод чаго—среди.
 Сяродак *м.*—середка, середина.
 Сяродкавы—срединный.
 Сяропок *м.*—серпуха (*бот. Ser-*
ratula L.). НТс.

Сярэдзіна *ж.*—середина, кре-
 стец у животных.
 Сярэдні—средний, средний.
 Сярэдніца *ж.*—медиана (*мат.*).
 НТ₁.
 Сястра *ж.*—сестра.
 Сяструхна *ж.*—сестрица.
 Сястрынец *м.*—сын сестры,
 племянник по сестре.
 Сяўба *ж.*—посев.
 Сяўнік *м.*—севалка.

Т

Табака *ж.*—табак; нюхатель-
 ный табак.
 Табакерка *ж.*—табакерка.
 Табачка *ж.*—табачок.
 Табачковы—табачного цвета.
 Табе—дат. пад. от мест. ты.
 Табліца *ж.*—таблица, доска.
 Тавар *м.*—1) товар; 2) скот.
 Таваразварот *м.*—товарообо-
 рот.
 Таварамен *м.*—таварообмен.
 НТ₃.
 Таварыскі—товарищеский.
 Таварыства *н.*—товарищество,
 общество.
 Таварыш, таварышы—товарищ
 Таварышаваньне *н.*—дружба,
 соупутствование.
 Таварышаваць—дружить, со-
 путствовать.
 Таварышка *ж.*—подруга, то-
 варка.
 Таган *м.*—таганка.
 Тагабочны—потусторонний.
 Тагагодні, рочны—прошло-
 годний.
 Тагасьветны—загробный.
 Таго часу—в то время.
 Тадося *ж. ўл.*—Федосья.
 Тады *прс.*—тогда.
 Таемна—тайно.
 Таемнасьць *ж.*—тайна, тай-
 ность.

Таемнік *м.*—1) тайник; 2) пет-
 ров крест (*бот. Lathrasa*
Squasharia L.).
 Таемны—тайный.
 Таіцца—скрываться, запи-
 раться.
 Таіць *што*—утаивать, скры-
 вать.
 Так званы—так называемый.
 Такі злуч.—же, впрочем; займ.
 —такой.
 Такі-сякі займ.—кое-какой.
 Таклюся *ж. ўл.*—Фекла.
 Таксаваньне *н.*—оценка, так-
 сация.
 Таксаваць *што*—оценивать.
 Таксама—также.
 Таксоўчык *м.*—оценщик.
 Талалюкаць—крычать „тала-
 лю“ (*Талалюкае ён у запар.*
Яс. Пад. р. н. 63 ст.).
 Тал *м.*—проталина.
 Талака *ж.*—артель, мирская
 помощь.
 Таланавітасьць *ж.*—талантли-
 вость, одаренность.
 Таланавіты—талантливый,
 одаренный.
 Таланіць *дзс. безас.*—удавать-
 ся, счастливиться.
 Талань *м. ж.*—дарование,
 счастье, доля.

- Таланьлівы—счастливый, удачливый.
- Талачанін *м.*—учасник „талакі“.
- Талачыць *што*—сбивать, топтать, мять (сенокос, пашню).
- Талачэча *ж.*—сутолока. Я. Кол. НЗ VIII.
- Талент *м.*—талант.
- Талентнасьць *ж.*—талантливость.
- Талентны—талантливый.
- Талерка *ж.*—тарелка.
- Талызьнік *м.*—мот.
- Талызьнічаць—таскаться, мотать.
- Талька *ж.*—тонкая пряжа; моток ниток.
- Талья *ж.*—колода карт.
- Там—1) там; 2) туда.
- Тамабочны—другобережный.
- Тамаваньне *н.*—изнурение.
- Тамаванца—томиться, изнуряться.
- Тамавець *каго*—томить, изнурять.
- Тамака—там.
- Тамаш *м.* *ўл.*—Фома (*ср.* Хама).
- Тамбак *м.*—томпак, бронза.
- Тамбаковы—томпаковый, бронзовый.
- Тамблр *м.*—крючок для вязанья.
- Там-той (там-тая; там-тое) *займ.*—вон-тот.
- Таму *прс.*—потому, оттого.
- Тандэт *м.*—дешевка; толкучий рынок.
- Тандэтны—дешевый, лубочный. НТ₂.
- Таней *прс.* *в. ст.*—дешевле.
- Танейшы, таньшы *прм. в. ст.*—дешевейший.
- Таніць—дешевить.
- Таніна *ж.*—дешевизна.
- Танна, -ны—дешево,-вый.
- Танцоўка *ж.*—танцорка.
- Танцоўшычык *м.*—танцор
- Таньчык *м.*—танец, плясовая песня.
- Таньчыцца—возиться, тешииться с кем.
- Таньчыць—танцовать.
- Танюсенкі—тоненький.
- Тапаркі *м. мн.*—сорное растение во ржи.
- Тапельнік *м.*—утопленник.
- Тапіна *ж.*—топь.
- Тапіцца—1) плавиться; 2) топиться.
- Тапіць *што*—плавить; *каго*—утоплять.
- Тапленне *н.*—плавление.
- Тапняк *м.*—плавик (флюрит) НТ₆.
- Таполя *ж.*—тополь (*бот.* Populus L.).
- Тапоршыцца—надуваться, наеживаться.
- Тапоршыць *што*—надувать.
- Таптаць—топтать.
- Тапчан *м.*—широкая скамья для катания белья.
- Тапырыцца—распускать перья, надуваться.
- Тар *м.*—паром.
- Тарабан *м.*—барабан.
- Тарабаніць—барабанить, громыхать, стучать колёсами.
- Тарадайка *ж.*—таратайка, легкая повозка.
- Таран *м.*—вобла, тарань.
- Тараніць—разбивать цепом пояс у снопов.
- Тарахцёлка *ж.*—погремушка.
- Тарахцець—дребезжать, греметь (о телеге).
- Тарахценне *н.*—дребезжание.
- Тарбанюшка *ж.*—кожаная сумочка.
- Тарганіна *ж.*—тормошение, дерганье.
- Тарганье *н.*—дерганье.
- Таргаць—дергать, теревить.
- Таргоўля *ж.*—торг, покупка.

Тарнавацца—приспосаблиць-ся. МГ.
 Тарнаваць—молотить не развязанные снопы.
 Тарпа *ж.*—скирда.
 Тартак *м.*—лесопильный завод.
 Тарча *ж.*—щит.
 Тарчмаком *прс.*—торчмя.
 Тасемка *ж.*—тесемка.
 Тасьма *ж.*—тесьма.
 Тата *м.*—тятя, отец, папа.
 Татачка *м.*—тятенька.
 Татка *м.*—папка.
 Татуля *м.*—папенька, батюшка.
 Таўканіна *ж.*—толкотня, суетня.
 Таўканьне *н.*—толканіе.
 Таўкацца, кануцца—толкать-ся, кнуться.
 Таўкаць, кануць, кнуць *каго, што*—толкать, кнуть.
 Таўкач *м.*—пест.
 Таўлінка *ж.*—берестяная табакерка.
 Таўлуй *м.*—лентяй. Сержп.
 Таўро *н.*—клеймо.
 Таўраваць *што*—клеить, класть клеймо.
 Таўрыць—чахнуть, сохнуть; от печали
 Таўстуха *ж.*—толстуха.
 Таўхацца, хаць—*см.* таўкацца, -каць.
 Таўхель *выкл.*—толк!
 Таўхень *м.*—толчок.
 Таўчы *што*—толоць.
 Таўшчэразны, чэрны—толстенный.
 Тачыцца—литься, выливаться.
 Тачыць—лить, цедить.
 Таямнічасць *ж.*—тайнственность.
 Таямнічы—тайнственный.
 Таямніца *ж.*—тайна.
 Тванлівы—болотистый, иловатый.
 Тванны—болотный, тинный.
 Твань *ж.*—тина, ил.

Твар *м. ж.*—лицо.
 Тварог *м.*—творог.
 Тварогавы—творожный.
 Тварык, рычак *м.*—личико.
 Тварыць *каго, што*—творить, образовывать, создавать.
 Твор *м.*—творение, создание, произведение, сочинение.
 Твораградзтва *н.*—плагиат. НТ₂
 Твораградца *м.*—плагиатор. НТ₂
 Творны склон—творительный падеж.
 Творца *м.*—творец, создатель.
 Творчасць *ж.*—творчество.
 Творчы—творческий.
 Ткальня *ж.*—ткацкая мастерская.
 Тканіна, -нка *ж.*—ткань.
 Ткліва—колко; оскорбительно
 Тклівасьць *ж.*—колкость.
 Тклівы—1) колкий, оскорбительный, досадный; 2) щекотливый.
 Тлен *м.*—кислород.
 Тлень *ж.*—гниль, тление.
 Тленьнік *м.*—окись.
 Тло *н.*—тлен, прах.
 Тлум *м.*—шум, говор.
 Тлумач *м.*—переводчик.
 Тлумачыцца—об'ясняться.
 Тлумачыць *што*—толковать, об'яснять.
 Тлумачэньне *н.*—толкование, об'яснение.
 Тлуміць *каго*—запутывать, сбивать с толка.
 Тлумна—шумно; бестолково.
 Тлумны—вздорный, бестолковый.
 Тлуста, ты—жирно, -ный.
 Тлустасьць *ж.*—жир.
 Тлусьцець—жирнеть.
 Тлусьціць *што*—сдабривать жиром.
 Тлушчак *м.*—жировик, тальк. НТ₆.
 Тлушчоўка *ж.*—треска (*Gadus morhua*) ЗТ.

- Тлушчы *м. мн.*—жиры. НТ₆.
 Тля *жс.*—тля, плесень.
 То-бо-то-што—то-то оно.
 Тодар *м. ўл.*—Федор.
 Тоесамасьць, тожсамасьць *жс.*
 —тожество, тожественность,
 идентичность.
 Тоесамы, тожсамы—тожест-
 венный, идентичный.
 Тоеслоў'е *н.*—тавтология. НТ₂.
 Той-самы—тот-же самый.
 Ток *м.*—ток (на гумне).
 Толькі—только.
 Томка *жс.*—донник (*бот. Meli-*
lotus officinalis); пахучая—пах-
 учий колосок (*Anthoxanthum*
odoratum L.). НТ₆.
 Топкасьць *жс.*—плавкость. НТ₅.
 Топкі—плавкий, твердый. *Топ-*
кае дно на рацэ. Нк.
 Топленік *м.*—утопленник.
 Торна, -ны—убито. (*Горная да-*
рога).
 Торба *жс.*—сума, котомка (*ср.*
кайстра).
 Торбачка *жс.*—сумочка; листов-
 ка (*бот.*). НТ₆.
 Торбачкавы—сумчатый. НТ₆.
 Торбачнік *м.*—ярутка (*Thlaspi.*
Dill.). НТ₆.
 Торбачнікі *мн.*—сумчатые
 животные. ЗТ.
 Торг *м.*—базар, рынок, ярмарка
 Тоўстая субота—Дмитриевская
 суббота (26 октября)
 Тоўсты—толстый.
 Тоўшча *жс.*—толщина; адкла-
 даў—мощность отложений.
 НТ₅.
 Тоўчаны—толченый.
 Тофіль *м. ўл.*—Феофил.
 Точка *жс.*—медведка. Сержп.
 Тоючыся—таясь.
 Травень *м.*—май.
 Травеньскі—майский.
 Травы *жс. мн.*—травы, злаки
 (*Gramineae*). НТ₆.
 Травяністы—богатый травой.
- Трайняк *м.*—крепкий питной
 мед.
 Тракт *м.*—тракт, почтовая до-
 рога.
 Трактаваньне *н.*—угощение,
 потчивание.
 Трактаваць *каго*—угощать,
 потчивать.
 Траляваць—вывозить бревна
 из лесу на пристань.
 Трам *м.*—балка под потолком.
 Транты, -цы *м. мн. л.*—тряпки,
 рухлядь.
 Трапаць *што*—трепать.
 Трапечнік *м.*—подлесник (*бот.*
Sauicula L.). НТ₆.
 Трапіцца—попасться, встре-
 титься.
 Трапіць—попасть.
 Трапло *н.*—трепало.
 Трапляецца *дзс. безас.*—слу-
 чается.
 Трапляцца—попадаться, встре-
 чаться.
 Трапна, -ны—метко, -кий.
 Трапэз *м.*—трапедия. НТ₁.
 Трасануць—тряхнуть.
 Трасца, -суха *жс.*—лихорадка,
 озноб.
 Трасяніна *жс.*—перетряска.
 (*Трасяніна ва ўсіх грама-*
дзянскіх адносінах. Яз. Лёс.
 Км. 29 ст.).
 Траўніца *жс. мн.*—тля, растит.
 вши. ЗТ.
 Траўнічок *м.*—славка пере-
 смешка (*Sylvia sylvica*). ЗТ.
 Трахануцца—дрогнуть.
 Трахануць—тряхнуть,
 Трахаць, -хнуць—трещать,
 -снуть.
 Траціцца—1) теряться; 2) из-
 держиваться.
 Траціць *што*—1) терять;
 2) проматывать.
 Траяк *м.*—1) три копейки;
 2) тройник. НТ₅.

Траяны *м. мн.*—треножник для подвешивания колыбели.
 Тройны—тройной.
 Тройца *ж.*—тройца; тройка.
 Тройчы *прм.*—троичный; *прс.*—трыжды.
 Тронак *ж. мн.*—ручка у ножа.
 Тропацца, -пнуцца—ударяться, удариться; треснуться.
 Тропаць, -пнуць *што*—трепать, трепнуть; бить, побить.
 Тропка *ж.*—1) трепка, наказание; 2) тропинка.
 Троска чаротавая—трезубка овсяничная (*бот. Graphophytum arundinaceum. Aesch.*). НТ₆.
 Трост *м.*—мера в 60 коп=3.600 меток вьюнов.
 Трохі, троху—немного.
 Трохпалёўка—трехполье, трехпольная система полеводства. НТ₂.
 Трохсьценны—трехгранный.
 Трохчлен *м.*—трехчлен. НТ₁
 Трошачкі, -шкі, -шку—немножко.
 Трубка *ж.*—1) ступица в колесе; 2) сверток.
 Труіць *каго, што*—отравлять, расстраивать.
 Труна *ж.*—гроб.
 Трунак *м.*—напиток.
 Трунка *ж.*—гробик.
 Труны—гробовой.
 Труп *м.*—1) труп; 2) гниль.
 Трупехласць *ж.*—гнилость.
 Трупехлы—гнилой.
 Трупехнуць—гнить.
 Трусак *м.*—сор, мелочь, дребезги.
 Трусачка *ж.*—щепочка.
 Трусік *м.*—кролик (*Lepus europaeus*).
 Трусіцца—1) сыпаться, рассыпаться; 2) дрожать.
 Трусіць *што*—сыпать, рассыпать.
 Труска *ж.*—мелкорыбица.

Трускаўкі *ж. мн.*—клубника (*Fragaria viridis. Duch.*). НТ₆.
 Трускі—тряский.
 Труснуць—хруснуть.
 Трусьціць *што*—ломать, дробить.
 Трухам *прс.*—трусцой.
 Трухлець—гнить, истлевать.
 Трухлы—гнилой.
 Трухлявасьць *ж.*—гнилость.
 Трухлявы—1) гнилой; 2) слабый здоровьем, дохлый.
 Трухляк *м.*—дохляк; гнилое дерево.
 Трухляціна *ж.*—гниль.
 Трухлячка *ж.*—нездоровая, хилая.
 Трухцець—трещать (*Ня раз лабаціна трухцела. Ян. Кол. НЗ III*).
 Труцень *м.*—1) трутень; 2) лентяй.
 Труцізна *ж.*—отрава.
 Труціць *каго*—травить.
 Тручаны—издохший от отравы.
 Трушанка *ж.*—1) смесь; 2) сено, смешанное с соломой.
 Трушком *прс.*—мелкой рысью.
 Трушчына *ж.*—гуца на дне.
 Трушчаць—хрустеть.
 Трыбух *м.*—внутренности, живот, пузо.
 Трыбухі *м. мн.*—кишки, требуха.
 Трыбушкі *м. мн.*—внутренности мелких животных.
 Трыбушок *м.*—животик, пуздо.
 Трыбушыць *каго*—потрошить.
 Трыбушонік *м.*—штопор.
 Тривала—выносливо, прочно.
 Триваласьць *ж.*—выносливость, прочность.
 Тривалы—выносливый, прочный.
 Триваньне *н.*—пребывание; -не *дзеяслову*—вид глагола (*грам.*).

Триваць—пребывать; выносить, терпеть.
Тривога ж.—тревога.
Тревожны—тревожный.
Тревожыць каго—тревожить.
Трыгубка ж.—трехзубец для убивания рыбы.
Трыгубы—трехгубчатый.
Трызвон м.—резвон.
Трызубка ж.—трехзубка (*бот. Triodia V. Br.*). НТ₆.
Трызніца дзс. безас.—грезиться.
Трызніць—бредить во сне, нести вздор.
Трыкляты—заклятый. (*Трыкляты вораг*).
Трыкrotna, роць—тремякратно, три раза.
Трыкrotnы—тремякратный.
Трыкутнік м.—треугольник. НТ₁.
Трыкутнікаванне н.—триангуляция. НТ₁.
Трыкутны—треугольный.
Трымаласьць ж.—выдержанность.
Трыманы—выдержанный, воздержный.
Трыманыя н.—1) держание; 2) поведение. НТ₄.
Трымацца—держаться.
Трымаць што, каго—держатъ, удерживать.
Трынаццаты, -наццаты—тринадцатый.
Трынаццаць, -наццаць—тринадцать.
Трынасеннік м.—триостренный (*бот. Triglochin L.*). НТ₆.
Трыножка ж.; ножнік м.—треножник.
Трыножыць каго—треножить, пугать лошадь.
Трыперсьніца ж.—манжетка (*бот. Alchemilla L.*).
Трыпутнік м.—подорожник (*бот. Plantago L.*).

Трыста—триста.
Трысьнік м.—тростник.
Трысьце н. зб.—тростник (собир.).
Трысьцен, -ценак м.—1) трехгранник; 2) сарайчик из трех стен, навес.
Трысьценны—трехстенный, трехгранный.
Трысьціна ж.—палка, трость; -на *цукровая*—сахарный тростник. НТ₃.
Трысьцінка ж.—тросточка.
Трысьцінавы—тростниковый.
Трысьціць што—ломать что-л. слоистое.
Трыццатка ж.—монета в 30 к.
Трыццаты—тридцатый.
Трыццаць—тридцать.
Трышчаньне н.—дробление.
Трышчыцца—крошиться, дробиться.
Трышчыць што—крошить, дробить.
Трэба, трэ—нужно.
Трэці—см. трэці.
Трэска ж.—щепка.
Трэскацца, -скаць, -снучь—трескаться, треснуть.
Трэскаць—1) ломать с треском; 2) лопать.
Трэсьці што—трясти, потрясать.
Трэф м.—треф, запрещение к употреблению.
Трэфы—трефный, запрещенный к употреблению.
Трэці, -цяя, -цяе—третий.
Ту выкл.—тьфу (*Ту, які ты!*).
Тубылец м.—местный житель, абориген, автохтон.
Тубыліца ж.—аборигенка.
Тубыльны—автохтонный НТ₅.
Туга ж.—скорбь, печаль.
Тугі, -гі—1) тугой, туго натянутый; 2) крепкий, сильный (*Тугі мароз*).

Тудою—туда, там, по тому месту.
 Туды-сюды—1) туда сюда; 2) там и сям; 3) кое-как.
 Тужба *ж.*—печаль, забота.
 Тужливы—скорбный.
 Тужыць *што*—туго натягивать.
 Тужыць—скорбеть, горевать.
 Тужэць—становиться туже.
 Тужык *м.* нытик.
 Тузала *м.*—потасовщик.
 Тузаніна *ж.*,—заньне *н.*—потасовка, возня.
 Тузацца—бороться, возиться.
 Тузаць *каго, што*—тузить, ругать; дергать. (*Тузнуушы Рыгора за руку.* СЦ. 34 ст.).
 Тузін *м.*, зіна *ж.*—дюжина.
 Тук *м.*—жир, сало.
 Тукала *м.*—глухой.
 Тул *м.*—тыл, зад (*ср.* тыл).
 Тулава *н.*—туловище.
 Тулам *прс.*—задом.
 Тулаўны—туловищный.
 Туліпан *м.*—тюльпан (*бот.* Турра L.). НТь.
 Туліцца—укрывать, притаиваться. (*Буржуй за вугал туліцца...* М. Чарот. Бос. нав.)
 Туліць *каго*—укрывать.
 Туляка *м.*—шатун, бродяга.
 Туляцца—1) скрываться по углам; 2) шататься, слоняться
 Тумак *м.*—удар по затылку.
 Туман *м.*—1) туман; 2) обман.
 Туманіцца—затуманиваться.
 Туманіць *што, каго*—затуманивать, затемнять, пускать в глаза пыль.
 Тумар *м.*—тысячник, богач.
 Тумарка *ж.*—богачка (*ср.* слав. тма).
 Тупат *м.*—топот.
 Тупанье *н.*—топанье.
 Тупаць,-пнуць,-пануць—топать,-пнуть.
 Тупень *м.*—тупица, непонятливый.

Тупіца *ж.*—затупленный, топор; тупица.
 Тупіць *што*—тупить, затупливать.
 Тупы—тупой.
 Тур *м.*—тур, буйвол.
 Турбаванье *н.*—обеспокоение, утруднение.
 Турбавацца—беспокоиться, хлопотать.
 Турбаваць *каго*—беспокоить, утруднять.
 Турбацыя *ж.*—беспокойство, хлопоты.
 Турбованы,-баваны—обеспокоенный.
 Турбота *ж.*—беспокойство, хлопоты.
 Турботны—хлопотный.
 Турка *м.*—турок.
 Туркала *аг.*—торкала, будильщик.
 Туркалка *ж.*—трещотка (род лягушек).
 Туркаць—1) торкать; будить, расталкивая; 2) трещать.
 Туркаець—громыхать колесами.
 Туркнуць—протрещать.
 Турма *ж.*—тюрьма (*ср.* астрог).
 Турнуць *каго*—толкнуть, пугнуть, посунуть.
 Турок *м.*—волчѣк.
 Турчанье *н.*—трещание.
 Турчаць—трещать, мурлыкать.
 Турчык *м.*—горлица (голубь).
 Турыца *ж.*—дикая корова.
 Турыць *каго*—гнать, повуждать; *непер.*—бежать.
 Турэчына *ж.* ўл.—Турция.
 Тускнота *ж.*—тоска. НЗ ххх.
 Тутака—тут, здесь.
 Тутэйшы—здешний.
 Тухаль *ж.*—тление, гниль.
 Я. Кол. НЗ ххх.
 Тухвяк *м.*—тюфяк.
 Тухлены—протухленный, тухлый.

Тухліна ж.—затхлость, гни-
лость.
Тухліць—вонять.
Тухлы,-лявы—тухлый, затхлый
Тухляціна ж.—гниль.
Тухляцьцэ н.—вонь.
Тхор м.—хорек (*Mustella puto-
gius*).
Тхаць, тхнуць—дышать,дох-
нуть, повеять.
Тхліна ж.—гнилость, зат-
хлость.
Тхаровы—хорьковый.
Тхарына ж.—мясо хорька.
Тхорык м.—уменьш. от. тхор.
Тыгра ж.—тигр.
Тыграм прс.—зверски.
Тыгрыца ж.—тигрица, злая
женщина.
Тыдзень м.—неделя.
Тыднёвік м.—еженедельник
(журнал).
Тыднёвы—еженедельный.
Тыл м.—тыл, зад.
Тылавы,-льны—задний, тыль-
ный.
Тымчасова,-вы—временно,-ный
Тын м.—изгородь, тын.
Тыніць—огораживать тыном.
Тынк м.—штукатурка.
Тынкаваньне н.—штукатуре-
ние.

Тынкаваць што—штукатурить
Тып м.—тип.
Тыповасць ж.—типичность.
Тыповы—типический,-чный.
Тыран м.—мучитель, тиран.
Тыранка ж.—истязательница,
мучительница.
Тырк часьцінка—торк.
Тырканы н.—торканье.
Тыркаць,-кнучь—торкать,
торкнуть.
Тытун м.—табах обыкновен-
ный (*бот. Tabacum L.*); ма-
хорка.
Тытуновы—махорочный.
Тыханье н.—биение (сердца).
Тыхаць,-хнуць—1) дышать,
дохнуть; 2) колотиться,
биться (о сердце).
Тычачка ж.—тычинка (*stamen*).
НТь.
Тычка ж.—тычинка, вежа, ко-
лышек.
Тычына ж.—заостренный ше-
стик.
Тэля ж. ўл.—Фекла.
Тэрмін м. 1) срок; 2) термин.
Тэрмінова—срочно.
Тэрміновасць ж.—срочность.
Тэрміновы—срочный.
Тэстамэнт м.—завещание.

У

У (ў) чым—в (чем), во (что).
Убагаўленьне н.—обожествен-
ние, апофеоз. НТь.
Убагаўляць,-гавіць каго—обо-
жествлять,-вить.
Убегчы—убежать.
Убівацца, убіцца дзс. зв.—
1) убиваться,-биться, 2) вби-
ваться, вбиться; влезать.
Убіваць, убіць каго—убивать,
убить; што—вколачивать,
вколотить.
Убіраньне н.—наряжение, при-
бирание.

Убірацца, убрацца—1) приби-
раться,-браться; наряжаться;
2) убираться, уходить; ў ро-
зум—войти в разум. (*Чк-жа
ў розум убярэцца твой сыноч
Ян. К. Спад. 20 ст.*).
Убіраць, убраць што—при-
бирать, прибрать; украшать,
украсить.
Убіты—вбитый, вколоченный,
укатанный утопанный (о
дороге).
Убогі—бедный; нищий.
Убогая—нищенка, бедная.

Убожыцца—доходить до ницеты.
 Убожыць *каго*—доводить до ницеты.
 Убольшыцца—увеличиться
 Ц. Гарт. СЦ. 98 ст.
 Убор *м.*—наряд, облачение.
 Убоства *н.*—убожество.
 Убраны—убранный, одетый.
 Убруіцца—замочиться уриной.
 Убываньне *н.*—убыванье.
 Убываць, *убыць*—убывать, *убыць*.
 Убылы—убывший.
 Убытак *м.*—убыль. НТ₁.
 Убяганьне *н.*—1) убегание, уход; 2) ухаживание за кем.
 Убягаць—1) убегать, уходить; 2) ухаживать.
 Ува *прыйм.*—*см.* у.
 Увага *ж.*—внимание.
 Уважліва, *жня*—уважительно, внимательно.
 Уважлівасьць, *жнясьць ж.*—уважительность, внимательность.
 Уважлівы, *жны*—уважительный, почтительный, внимательный.
 Увайсьці—войти.
 Уваліцца—ввалиться, упасть.
 Уварвацца—ворваться, вторгнуться.
 Увасабленьне *н.*—олицетворение, прозопоня. НТ₂.
 Увасабляць, *собіць што*—олицетворять, *рить*.
 Увасоблены—олицетворенный.
 Уваўрэлы—взопревший.
 Уваўрэць—взопреть.
 Уваход *м.*—вход (*ср.* увойсьце).
 Увачавідкі—воочию.
 Уваччу—в глазах, перед глазами.
 Уверсе—вверху.
 Увесь, *уся, усё*—весь, вся, всё.
 Увечар, *ры прс.*—вечером.

Увільнуць—уклониться, избежать.
 Увінацца, *нуцца*—1) увиваться около; 2) обвиваться, обвиться
 Увінаць, *нуць што*—обвивать, *вить*; укутываць, *тать*
 Увод *м.*—ввод, введение, обольщение.
 Уводзіны *ж. мн.*—введение (в новый дом).
 Уводка *ж.*—обольстительница, изменница.
 Уводнік *м.*—обольститель, обманщик.
 Уводны—обольстительный, обманный.
 Увойсьце *н.*—вход (*ср.* уваход).
 Увосень *прс.*—осенью.
 Увыгодніць—сделать удобным.
 Яз. Лёс. Км.
 Увыдатнены.—утрированный. НТ₂.
 Увыдатненыне *н.*—утрировка. НТ₁.
 Увыдатняць *што*—делать выдающимся, утрировать.
 Увядзёнка *ж.*—*см.* уводка
 Увядзеньне *н.*—заключение.
 Увяльбляць *каго*—возвеличивать.
 Увярэднік *м.*—мытник (*бот.* Pedicularis L).
 Увясну *прс.*—весной.
 Угаворна *прс.*—подоговору.
 Угаворны—договорный.
 Угадлівы—сообразительный догадливый.
 Угамаваньне *н.*—успокоение, усмирение.
 Угамованы, *маваны*—успокоенный.
 Угамоўвацца, *мавацца*—успокаиваться, *коіцца*; усмиряцца, *рідцца*.
 Угамоўваць, *маваць каго*—успокаивать, *коіць*; усмирить, *утишыць*.

- Уганьваць, уганяць, угнаць
каго—1) угонять, угнать;
2) догонять, догнать.
- Угар м.—хват, молодец на все
руки.
- Угару прс.—в гору, вверх.
- Угін м.—выгнутость, мульта,
синклиналь. НТз.
- Угінацца, угнуцца—1) вги-
баться, вогнутья; 2) выги-
баться, вогнутья.
- Угінаць, угнуць што—вгибать,
вогнуть, наклонять, сгибать.
- Угледжаны—усмотренный, за-
меченный.
- Угледжваць, дзіць што, ка-
го—усматривать, усмотреть;
заметить.
- Углыбкі прс.—в глубину.
- Угнаенне н.—унавожение,
удобрение.
- Угноены—унавоженный.
- Угнойваць, угнаіць што—уна-
воживать, возить.
- Угнута, ты—вогнуто, -тый.
- Угнутасьць ж.—вогнутость.
- Угнуцьце н.—вогнутие, мульта,
синклиналь. НТз.
- Угнявіцца—разгневаться (Ці
на мяне пан угнявіўся. НЗУ).
- Угода ж.—1) угождение; 2) уго-
вор.
- Угодзьдзе н.—1) выгода; 2) при-
волье.
- Угодкі м. мн.—годовщина.
- Угору прс.—см. угару.
- Угрубкі прс.—в толщину.
- Угрудкі прс.—грудь с грудью.
- Угрузлы—завязший.
- Угрузаць, зыці, знуць—вяз-
нуть, завязнуть.
- Угрунтаванне н.—обоснова-
ние.
- Угрунтаваны—обоснованный
НТз.
- Угрунтоўвацца, тавацца—об-
основываться, обосноваться.
- Угрутоўваць, таваць што—
обосновывать, новать; утвер-
ждать на твердом грунте.
- Угрунь прс.—бегом.
- Удава ж.—вдова.
- Удавала м.—доносчик.
- Удаванне н.—рисовка, пози-
ровка. НТз.
- Удавацца—представляться, ри-
соваться, позировать, прида-
ваться.
- Удаваць, даць—1) представ-
лять кого; имитировать; 2) из-
менять тайне; 3) клеветать,
наклеветать.
- Удавец м.—вдовец.
- Удака ж.—удача.
- Удалы—1) удачный, ловкий;
2) удачный.
- Уданне н.—1) притворство,
имитация; 2) клевета.
- Удасканалены—усовершенст-
вованный.
- Удасканаленне, нальванне
н.—усовершенствование.
- Удасканалваць, наліць што
—усовершенствовать.
- Удатны—удачный, способный.
- Удаўне, ні—давно, в старину.
- Удаўнены—ставший давним,
устарелый.
- Удаўніваць, ніць доводить,
довести до давности.
- Удача ж.—1) удача, успех;
2) натура, характер.
- Удачлівы, чны—удачны.
- Удвох, вух—вдвоем (муж. и
ср. р.).
- Удзел м.—удел, участие (ср.
учасьце).
- Удзельнік м.—участник (ср.
учасьнік).
- Удзельніца ж.—участница.
- Удзень прс.—днем.
- Удзсяцёх—вдесятером.
- Удзьвех, вдзьвюх—вдвоем
(ж. р.)
- Удзячна, ны—благодарно, -ный.

Удзячнасьць *ж.*—благодарность.
 Удзюбацца—упиться хмельным, опьянеть.
 Удзюндзіцца—умочиться собственной мочой.
 Удовы—вдовый, вдовый.
 Удод *м.*—удод (птица).
 Удойная—дающая много молока.
 Удоставь—вдоволь, до остатку.
 Удосвета, тку—рано утром.
 Удоўж—вдлину.
 Удоўжаць, удоўжыць *што*—удлинить, -нить.
 Удоўка *ж.*—вдовушка.
 Удратаваць *што*—обвить проволокой.
 Удубальт *прс.*—вдвойне.
 Удубець—окоченеть, отвердеть.
 Удумны *прм.*—вдумчивый.
 Я. Кол. НЗ XI
 Удушыць *каго*—придушить, задушить.
 Удыбкі *прс.*—надыбы.
 Уедлівы—злой, навязчивый, надоедливый.
 Уедна, уежна—сытно.
 Уеды, уежны—сытный.
 Уездзіцца—заездиться, умяться при езде.
 Ужо—уже.
 Ужо-ж, *выкл.*—вот (угроза); да вот недоверие).
 Ужывальны—употребительный.
 Ужываны—бывший в употреблении; употребляемый.
 Ужываць *н.*—употребление, пользование.
 Ужывацца—быть в употреблении.
 Ужываць, ужыць *што*—употреблять, -бить, пользоваться (чем).
 Ужыравацца—вскормиться.
 Ужыраваць *каго*—вскормить, выкормить.

Ужытак *м.*—употребление, пользование; польза.
 Ужытачны—полезный, годный к употреблению.
 Ужыткі *м. мн.*—пожытки.
 Узаемна—взаимно.
 Узаемна-адваротны—взаимно-обратный. НТ₁.
 Узаемнасьць *ж.*—взаимность.
 Узаемны—взаимный.
 Узাপар *прс.*—разом, вдруг, вместе.
 Узараць *што*—вспахать.
 Узачы, узаччы *прс.*—заочно.
 Узашы *прс.*—по шеям.
 Узбагачаньне, -чэньне *н.*—обогащение.
 Узбагачацца, -гаціцца—обогащаться, -гатиться.
 Узбагачаць, -гаціць *каго, што*—обогащать, -гатить.
 Узбажалася *дзс. безас.*—захотелось.
 Узбаламучаны—взбаламученный, возмущенный.
 Узбаламучаць, -муціць *што, каго*—взбаламучивать, -мутить; возмущать, -тить.
 Узбраеньне *н.*—вооружение.
 Узброены—вооруженный.
 Узбройвацца, -роіцца—вооружаться, -житься; снарядиться.
 Узбройваць, -роіць *каго*—вооружать, -жить; снаряжать, -рядить.
 Узбуджаны—возбужденный.
 Узбуджацца, -дзіцца—возбуждаться, возбудиться.
 Узбуджаць, -дзіць *каго*—возбуждать, возбудить.
 Узбуджлівасьць *ж.*—возбудимость. НТ₄.
 Узбуджлівы—возбудимый.
 Узбуджэньне *н.*—возбуждение. НТ₄.
 Узбураны—возмущенный, взволнованный.

Узбурвацца, рыцца—возму-
 щаться, -титься; взволно-
 ваться.
Узбурваць, рыць каго, што—
 возмущать, -тить, взволновать
Узбурэньне н.—возмущение.
Узвораны—вспаханный.
Узвышша н.—возвышенность.
 НТз.
Узгадавальнік м.—воспитатель.
Узгадаваньне м.—воспитание,
 вскармливание.
Узгадненьне н.—согласование,
 координация. НТ4.
Узгадованы, даваны—воспи-
 танный, вскормленный.
Узгадоўваць, даваць каго—
 воспитывать, -тать.
Узгалоўе н.—изголовье.
Узгалоўка ж.—подушка.
Узганак м.—площадка на
 крыльце.
Узгараньне н.—возгорание.
 НТз.
Узгарацца, рэцца—возгорать-
 ся, -реться.
Узгорак м.—холм, бугор.
Узгор'е н.—холмистая мест-
 ность.
Уздолець—возыметь силу.
Уздоўж прс.—в длину.
Уздоўжны—продольный. НТв.
Уздрыгацца, гнуцца—содро-
 гаться, -гнуться.
Уздрыгі м. мн.—дрожь.
Уздрыжка ж.—вздрагивание.
Уздухі м. мн.—1) дыхание;
 2) область лёгких.
Уздымаць, уздуць—вздувать,
 вздуть, поднимать, поднять.
Уздыханьне н.—вздыхание.
Уздыхаць, хнуць—вздыхать,
 вздохнуть.
Уздэчка ж.—узда с удилами.
Узімку прс.—зимою.
Узмаценьне н.—усиление,
 укрепление.

Узмацнець—укрепиться, по-
 здороветь.
Узмацняцца, ніцца—укреп-
 ляться, -питься; приходиться,
 прийти в силу.
Узмацняць, ніць каго, што—
 укреплять, -пить; усиливать,
 -лить.
Узмор'е н.—взморье.
Узмучоны—возмущенный,
 взволнованный, беспокойный
Узмушчаць, узмуціць што,
каго—возмущать, возмутить.
Узнасіцца, узынесьціся—воз-
 носиться, вознестись; востор-
 гаться, восторгнуться.
Узнасіць, узынесьці каго, што
 —возносить, вознести; под-
 нимать, поднять.
Узносны—возвышенный.
Узносіны ж. мн.—возношение.
Узносны м. мн.—взносы. НТ1.
Узор м.—пример, образец;
 узор; трафарет. НТ2.
Узоравы, узорны—примерный.
 образцовый; трафаретный.
Узрацьне н.—рассвет.
Узрастаньне н.—возростание.
Узрастаць, сыць—возрастать,
 возрасти.
Узрасьціць каго, што—воз-
 растить.
Узрок м.—взгляд.
Узрослы, сны—взрослый, воз-
 растный.
Узрост м.—возраст.
Узрочна—ясно, взрачно.
Узрочнасьць ж.—взрачность.
Узрочны—взрачный, видный.
Узруньваць, ніць—покрыватъ-
 ся, покрываться зеленью.
Узрупіцца—захлопотиться.
Узрушаны—встревоженный,
 взволнованный.
Узрушвацца, шацца, шыцца—
 встревоживаться, -житься;
 расстроиться.

- Узрушваць, шаць, шыць *каго* — встревоживать, -жить.
- Узрыгацца — расплакаться на взрыд.
- Узыймацца, узьяцца — подниматься, -няться; взойти.
- Узыйці, -йсьці — взойти.
- Узысканьне *н.* — взыскание. (*Рукою божага ўзысканья.* Я. Кол. НЗ 62 ст.)
- Узьежны — восходящий. (*Узьежны ток*). НТ₆.
- Узьягаць, узьягчы — взбегать, взбежать.
- Узьярэжжа *н.* — побережье, прибрежье.
- Узьярэжны — прибрежный.
- Узьеведзены — 1) возведенный на верх; 2) наклеветанный.
- Узьевей-вечер *м.* — ветрогон.
- Узьевесьці — 1) возвести на верх; 2) наклеветать.
- Узьялічваць, лічыць *каго* — возвеличивать, -чить.
- Узьяльсе *н.* — лесная опушка.
- Узьяганьне *н.* — возлегание.
- Узьягацца, узьягчыся — облакачиваться, котиться; налечь, насесть на что.
- Узьягаць, узьягчы — возлегать, -лечь; прилечь.
- Узьязаць, узьязэці — взлезать, взлезть.
- Узьяжак *м.* — место от межи до изгороди. Ян. Шл. ж. 161 с.
- Узьялавацца — смиловивиться.
- Узьямітусіцца — взволноваться.
- Узьямітусіць *што, каго* — возмутить, взволновать.
- Узьянёслы — возвышенный, восторженный. НТ₂.
- Узьянесці — *см.* узнасціць.
- Узьянікаць, узьяікнуць — возникнуть, возникнуть.
- Узьяікненьне *н.* — возникновение, генезис. НТ₄.
- Узьяіманьне *н.* — поднимание; вскрытие (реки).
- Узьяімацца, -няцца — 1) подниматься, -няться; взойти, встать; 2) вскрываться, вскрыться (о реке).
- Узьяняцьце *н.* — поднятие, выход.
- Узьяцьце *н.* — взятие.
- Узьяць *што, каго* — взять; -ць пад увагу — принять во внимание.
- Укалыханы — убаюканный.
- Укалыхаць *каго* — убаюкать.
- Укарначаны — укороченный.
- Укарнаціць, -наць *што* — укоротить, отрубить (хвост).
- Укарэньваньне *н.* — вкоренение, внедрение.
- Укарэньвацца, -раніцца — вкорениться, -ренться; внедряться, -ряться.
- Укарэньваць, -раніць *што* — вкоренить, -нить; внедрять, -рять.
- Укідваць, укінуць *што* — вбрасывать, вбросить.
- Укінуты — вброшенный.
- Уклад *м.* — 1) система, строй, уклад; 2) вклад.
- Укладальнік *м.* — систематизатор, составитель. НТ₂.
- Укладаньне *н.* — укладка, систематизация.
- Укладацца, укладэцца — укладываться, уложиться.
- Укладаць, укладэці *што, каго* — укладывать, уложить; составлять, -вить, систематизировать.
- Укладны — вкладной.
- Укладовы — систематический. НТ₄.
- Уклеиваньне *н.* — клеивание.
- Уклеиваць, -леіць *што* — клеивать, -ить.
- Уклон *м.* — поклон.
- Уключаць, -чыць *што* — включать, -чить.
- Укомканы — втиснутый.

Укомкаць *што*—втиснуть.
 Укопаны—вкопанный, неподвижный.
 Укопваньне *н.*—вкапывание.
 Укопчаць, упачаць *што*—вкапывать, вкопать.
 Укосны—косой, диагональный.
 Укосынік *ж.*—лента в косе.
 Укосыніца *ж.*—косая линия, диагональ.
 Укочваньне *н.*—укатывание.
 Укочваць, укачаць *што*—укатывать, тать.
 Украса *ж.*—украшение, орнамент. НТ₂.
 Украсаваньне *н.*—украшивание, орнаментика. НТ₂.
 Украсаваць *што*—украсить.
 Укруг *прс.*—кругом.
 Укрух *м.*—ломоть.
 Укрыжаваньне *н.*—распятие на кресте.
 Укрыжаваць *каго*—распять на кресте.
 Укрыжованы—распятый.
 Укупе *прс.*—совместно.
 Улагоджаны—1) улагодворенный, умиловивленный; 2) улаженный.
 Улагоджаваць, годзіць *каго*—умиловивлять, вить; улагодворяць, рить; *што*—улаживаць, дить; урегулировать.
 Улада *ж.*—власть.
 Уладаньне *н.*—владение, обладание.
 Уладар *м.*—владелец, властелин.
 Уладарнік, уладар *м.*—*см.* владар.
 Уладарны—владельческий.
 Уладарства *н.*—владычество.
 Уладаць—владеть.
 Уладзік *м.*—Володя.
 Уладны—властительный, властный. НТ₁.

Уладзіны *ж. мн.*—уговор, стговор. Ц. Гарт. СЦ. 40 ст.
 Улазіны *ж. мн.*—вход в новый дом.
 Улазіць, улезыць—влезать, -сть; входить в новый дом.
 Уламливаць, маць *каго*—уламывать, уломать; склонить к чему.
 Улас *м. ул.*—Влас.
 Уласна—собственно.
 Уласнажыцьцяпіс *м.*—автобиография. НТ₂.
 Уласнажыцьцяпісец *м.*—автобиограф. НТ₂.
 Уласнажыцьцяпісны—автобиографический. НТ₂.
 Уласнапіс *м.*—автограф, оригинал. НТ₂.
 Уласнапісны—автографический.
 Уласнасьць *ж.*—собственность.
 Уласны—собственный.
 Уласынік *м.*—собственник.
 Уласыніца *ж.*—собственница.
 Уласыніцкі—собственнический.
 Уласыцьівасьць *ж.*—свойство.
 Уласыцьівы—свойственный, присущий; -вы дроб—правильная дробь. НТ₁.
 Улева *ж.*—проливной дождь; *прс.*—влево.
 Улегливы—прилежный.
 Улегчыся *ж.*—*см.* улягаць.
 Улетку—летом.
 Уліваньне *н.*—вливание.
 Уліваць, уліць *што*—вливать, влить.
 Улітавацца—умилосердиться.
 Уловы *м. мн.*—охота; лов.
 Уломак *м.*—отломок.
 Улоньне *н.*—лоно; об'яття.
 Улучаць, чыць *што*—1) попадать в цель; 2) находить; 3) включать, -чить.
 Улюбенец *м.*—любимец.
 Улюбёнка *ж.*—любимица.

- Улюбѣны**—возлюбленный, любимый.
Улюбіць каго—полюбить.
Уляганьне н.—заискивание, раболепство.
Улягацца, улегчыся—1) осаживаться, осесть; 2) легчать, полегчать.
Улягаць, улегчы—1) утихать, -хнуть; 2) заискивать, раболепствовать.
Улякацца—испугаться.
Умазаць што—1) вмазать; 2) замазать.
Умаіць што—убрать зеленым к празднику Троицы (*1 хаты майскім дзераўцом ня ўмаіў селянін*. Ян. К. Спад. 379 ст.).
Умалот м.—вымолот.
Уман м.—блошница (*бот. Puligaria L.*). НТв.
Умаўляцца, умовіцца з кім—усплавляться, условиться.
Умах прс.—в миг.
Умацаваньне н.—укрепление.
Умацавацца—укрепиться.
Умацаваць што—крепко завязать, укрепить.
Умацняць каго—1) укреплять; 2) уполномочивать.
Умачыць што—вымочить, измочить.
Умеласьць ж.—уменье, опытность.
Умелы—опытный, знающий.
Умілаваць каго—полюбить.
Умілаваны—возлюбленный,
Умірушчы—смертный, подверженный смерти.
Умова ж.—уговор, условие, контракт, договор.
Умовіны ж. мн.—заключение условия.
Умовы ж. мн.—уговоры, убеждение.
Умольваць, умаліць каго—упрашивать, упросить; умолить.
- Умоўлены**—условленный, обусловленный.
Умоўна—условно, под условием.
Умоўнасьць ж.—условность.
Умоўны—условный.
Умоўчкі прс.—молча.
Умызганьнік м.—ухаживатель.
Умызганьне н.—ухаживание, волокитство.
Умызгі м. мн.—см. залёты.
Умыкаць, кнуць што—забирать, брать; утаскивать, -щить; уносить.
Умысна прс.—умышленно, нарочно.
Умыснасьць ж.—умышленность, намеренность.
Умысны—умышленный, нарочный.
Умысьля—умышленно, с умыслом.
Умыцца (умыюся, умыцца і г. д.)—умыться.
Умяшчаць, умесьціць што—вмещать, вместить.
Умяшчэньне н.—вмещение, локализация. НТ₁.
Унадлівы—повадливый, падкий.
Унасіцца, унесьціся—уносить, унести.
Унасіць, унесці што, каго—уносить, унести.
Унівэрсал м.—манифест.
Уніканьне н.—избежание.
Унікаць, унікнуць чаго—избегать, -жать.
Уніз прс.—вниз.
Унівіч прс.—в ничто, ни во что.
Унівошта прс.—в ни во что.
Унослівы—заносчивый, вспыльчивый.
Уноччу прс.—ночью.
Унясеньне н.—заносчивость, вспыльчивость, горячность; вознесение.

- Унутранаглядальны—интроспективный. НТ₁.
- Унутранагляданье *н.*—интроспекция. НТ₁.
- Унутраны—внутренний.
- Унь *выкл.*—вот. Я. Кол.
- Упад *м.*—1) упадок; 2) впадение (*Упад ракі*. НТ₃); 3) впадина.
- Упадабацца—по нравиться, полюбится.
- Упадабаць *каго*—полюбить.
- Упадабленье *н.*—уподобление, ассимиляция. НТ₂.
- Упадабляць, добіць *што*—ассимилировать.
- Упадак *м.*—упадок, урон, убыток.
- Упады *м. мн.*—раболепство, пресмыкательство.
- Упазыку, зычку—взаимы.
- Упакаваць *што*—упаковать, запаковать.
- Упалы—впалый.
- Упамін, нак *м.*—упоминание, напоминание.
- Упамінаць, мянуць *што*—напомянуть, мнить.
- Упарадкаваны—упорядоченный, устроенный, приведенный в систему.
- Упарадкаванье *н.*—упорядочение, систематизация. НТ₂.
- Упарадкоўваць, кававць *што*—упорядочивать, чить; систематизировать.
- Упартасьць *ж.*—упорство.
- Упарты—упорный.
- Упару—в пору, во время.
- Упасьвіць *каго*—упасти.
- Упаўзаць, упоўзыці—вползть, -зти.
- Упаўнаважаны—уполномоченный.
- Упекаць *што*—всадить, вколоть.
- Упераду, радкі—вперед, прежде.
- Уперці—*см.* упіраць.
- Упіканы—попрекаемый.
- Упіканье *н.*—попрекание.
- Упікаць, кнуць *каго*—попрекать, кнуть, выговаривать.
- Упікнуты—попрекнутый.
- Упільнаванье *н.*—досмотр, устережение.
- Упільнаваць *каго, што*—присмотреть, устеречь.
- Упінанье *н.*—упирание, сопротивление.
- Упінацца, упицца—упираться, упереться.
- Упінаць, упиць—утыкаться, уткнуться.
- Упір *м.*—вампир.
- Упірацца, уперціся—1) упираться, упереться; 2) всовываться, всунуться.
- Упіраць, уперці *што, каго*—всовывать, всунуть (насильно)
- Упісаны—вписанный.
- Упісвацца—быть вписываемым
- Упісваць, саць *што, каго*—вписывать, -сать.
- Упіхаць, хнуць *што, каго*—впихивать, хнуть; вталкивать, втолкнуть.
- Упіхнуты—впихнутый, всунутый.
- Уплікаць *што*—вплетать, приплетать; прикалывать (*ср. греч. πλέχω*).
- Упліскацца, кацца—обрызгиваться, згаться.
- Уплываць *на каго*—оказывать влияние.
- Уплынуць,плысьці—уплыть.
- Уплынь *прс.*—вплывь.
- Уплыў *м.*—влияние, воздействие.
- Уплыўны—оказывающий влияние.
- Уплывовы—влиятельный.
- Упицца, нуць—*см.* упінацца, упінуць.
- Упоездзь *прс.*—вдоволь.

Упокат прс.—вповалку.
Упоперак прс.—впоперек.
Упор м.—упор, сопротивление.
Упорліва,-рна,-рчыва—упорно, упрямо.
Упорлівасьць,-рнасьць,-рчы васьць ж.—упорство, упрямотво.
Упорлівы,-рны,-рчывы—упорный, упрямый.
Упоўналічваньне н.—укомплектование. НТ₂.
Упоўналічваць—укомплектовать. НТ₂.
Управа ж.—1) управа, управление; 2) правосудье; 3) успех в хозяйстве; прс.—вправо
Управаджэньне н.—ввод, введение.
Управаджаць,-водзіць што, каго—вводить, ввести.
Управаджацца—быть вводимым.
Упрагаць, упрэгчы каго—впрягать,-рять.
Упрашаць, упрошваць, упрасіць каго—упрашивать, упросить.
Упраўна—исправно, успешно.
Упроч, упрочкі прс.—прочь.
Упрошчаны—1) выпрямленный; 2) упрощенный.
Упрошчаньне н.—упрощение. НТ₁.
Упрошчваць, упросьціць што—1) выпрямлять,-мить; 2) упрощать, упростить.
Упруг м.—упряжь.
Упрывечар прс.—вечером.
Упрыгожыцца—украситься (Упрыгожыліся кветкамі сэнажаці. Ян. К. Шл. ж. 40).
Упрызвычайены—введенный в обыкновение.
Упрызвычайэньне н.—введение в обыкновение.

Упрызвычайвацца,-чаіцца—входить, войти в употребление (обиход).
Упрызвычайваць,-чаіць што—вводит, ввести в обыкновение (обиход).
Упрыцям—заметно, помнится.
Упын м.—удержание.
Упэўненасьць ж.—уверенность.
Упэўнены—уверенный.
Упэўнівацца,-ніцца—уверяться, риться.
Урад м.—правительство.
Урадавы,-довы—правительственный, официозный.
Ураджай м.—см. урода.
Ураджацца,-дзіцца—урождаться, уродиться.
Урадліва—урожайно.
Урадлівасьць ж.—урожайность.
Ураднік м.—1) чиновник; 2) урядник.
Урадніцтва н.—чиновничество.
Уражаецца дзс. безас.—представляется.
Уражаньне н.—впечатление.
Уражацца, уразіцца—оскорбляться,-биться.
Уражаць, уразіць каго—1) оскорблять,-бить; 2) што—запечатлевать,-леть.
Уражлівасьць ж.—впечатлительность. НТ₄.
Уражлівы—впечатлительный.
Ураз м.—оскорбление, досада; прс.—разом, вдруг.
Уразна, уразыліва—оскорбительно.
Уразны, уразылівы—оскорбительный.
Уранку,-ньні—утром.
Урасіцца—оброситься, омочиться росой.
Урастаць—вростать.
Урачыстасьць ж.—торжество.

Урачысты—торжественный.
Урода ж.—1) порода; 2) урожай.
Уродзьдзе н.—урод.
Уроднасьць ж.—породистость.
Уродны—породистый.
Урожкі прс.—в рога (для бо-дання).
Урозна—порозня.
Урокам—на дурной глаз.
Урокі м. мн.—изурочение.
Уросласьць ж.—рост. НТ₂.
Урослы—рослый, дородный.
Урочлівы—изурочливый; под-верженный порче.
Урочнік м.—колючник (*бот. Carlina Tougn*). НТ₂.
Урочны—1) изурочный; 2) уроч-ный, назначенный.
Урочыць каго—изурочивать, глазить.
Уруга ж.—общественная па-хотная земля.
Урупіла дзс. безас.—приспичило
Урывак м.—отрывок. НТ₂.
Урываньне н.—отрывание.
Урывацца, уварвацца—вры-ваться, ворваться.
Урываць, урваць што—отры-вать, оторвать.
Урымшчваць, мсьціць— терпе-ливо переносить, перенести неприятность. Я. Кол. НЗ XIII.
Урынуцца—броситься.
Урыўкавы—отрывочный. НТ₂.
Урэзь а ўрэзь—очень редко.
Урэчнік м.—рдест (*бот. Pota-моgeton L.*). НТ₂.
Урэчча н.—прибрежная мест-ность.
Урэшты, урэшце прс.—наконец.
Усеагульнасьць ж.—всеобщ-ность, универсальность. НТ₂.
Усеагульнік м.—универсалист. НТ₂.
Усеагульны—всеобщий, уни-версальный. НТ₂.

Усевядомасьць ж.—общеиз-вестность, популярность. НТ₂.
Усевядомы—общ известны, популярный. НТ₂.
Уседлівы—усидчивый.
Усердавацца на каго—рассер-диться.
Усесціся—усесться.
Ускалануць што—всколыхнуть
Ускараскацца—вскарабкаться.
Ускаласіцца—всколоситься.
Ускідваць, ускінуць што, каго—взбрасывать,-росить; под-брасывать,-росить.
Ускладаць, укладьці што—возлагать,-ложить.
Усклячаны—всклокоченный.
Усклячваць, чыць—всклочи-вать,-чить (волоса).
Ускок прс.—вскачь, галопом.
Ускосна ж.—диагональ. НТ₁.
Ускосны—косой, диагональный.
Ускочкі—вскачь.
Ускочыць—вспрыгнуть, вско-чить.
Ускрабнуць што—оцарапать.
Ускрадацца—вкрадываться.
Ускраек м.—окраина. НТ₂.
Ускрай м.—конец, край, берег; *прс.*—1) в конце; 2) с краю, на берегу.
Ускрайны—крайний, концевой.
Ускруціць што, каго—вскру-жить, поднять вихрем.
Ускукобіць каго—взлелеять.
Услон м.—скамья.
Услонец, лончык м.—скамейка
Услужнасьць ж.—служли-вость.
Услужны—служливый.
Услухаць што—услышать.
Услых прс.—вслух.
Усмакаваць што—полюбить вкус чего; выбрать по вкусу.
Усоплены—запачканы соплями
Усопліваць, пліць што—запач-кивать, запачкать соплями.

- Усохлы**—засохший.
- Усохнуць**—засохнуть.
- Усочаны**—услеженный, замеченный.
- Усочваць, усачыць што, каго**—услеживать, ледить; подсмотреть, заметить.
- Успамін м., наньне н.**—воспоминание. НТ₂₋₄.
- Успамінаць, мянуць што, каго**—вспоминать, мнить, мянуть.
- Успаміны м. мн.**—вспоминания, мемуары. НТ₂.
- Успатнелы**—потный.
- Успатнець**—вспотеть.
- Успокацца**—раздуться, разгневаться.
- Успрыманьне н.**—восприятие. НТ₁.
- Упрыймаць, рыняць што**—воспринимать, нять.
- Успухлы**—вспухший.
- Успухнуць**—вспухнуть.
- Устава ж.**—установление, постановление.
- Уставаць, таць**—вставать, встать.
- Устанаўляць, навіць што**—учреждать, учредить.
- Установа ж.**—учреждение, заведение. (*Навучальная ўстанова*).
- Устаноўчы**—учредительный. (*Устаноўчы сойм*).
- Устаўка ж.**—вставка.
- Устаўляць, уставіць што**—
1) вставлять, вставить;
2) учреждать, учредить.
- Устойваць, устоіць**—устанавливать, устоять.
- Устрымала**—воздержно.
- Устрымаласьць ж.**—воздержность, воздержание.
- Устрымалы**—воздержный.
- Устрыманы**—удержанный.
- Устрыманьне н.**—воздержание.
- Устрымлівацца, мацца**—воздерживаться, ржаться.
- Уступ м.**—1) вход; 2) вступление; 3) уступка.
- Уступальны**—вступительный (*грам.*).
- Уступацца, піцца**—вступаться, питься за кого.
- Уступаць, піць непер.**—входить, войти; *што*—вступать, пить.
- Устурбаваць**—встревожить.
- Устурбованы, баваны**—встревоженный, потревоженный.
- Усуваньне н.**—всовывание.
- Усуваць, усунуць што**—всовывать, всунуть.
- Усунуты**—всунутый.
- Усхадзіць, усходзіць, узыйсьці**—восходить, взойти.
- Усхапвацца, піцца**—всхватываться, спохватиться; неожиданно подняться.
- Усхапваць, піць што, каго**—всхватывать, тить; поднимать, поднять.
- Усхапнуцца**—встрепенуться.
- Усхацець**—восхотеть.
- Усхістацца**—закачаться, всколебаться.
- Усход м.**—1) восход; 2) восток.
- Усходні**—восточный.
- Усходны**—восходящий.
- Усходы м. мн.**—1) всходы;
2) хлопоты, суета (*ср. захады*).
- Усхон м.**—круча.
- Усханаваты**—1) крутоватый;
2) пухловатый.
- Усхонны**—1) крутой; 2) пухлый.
- Усхопнасьць ж.**—вспыльчивость.
- Усхопны**—вспыльчивый.
- Усьвядомліваць, доміць што**—осознавать, знать.
- Усыханьне н.**—высыхание, иссякание (реки). НТ₃.
- Усыхаць, усохнуць**—высыхать, высохнуть; иссякать, иссякнуть.

Усьмех, усьмешка, усьмішка
ж.—усмешка, улыбка.

Усьміхацца, хнуцца—усмехаться, усмехнуться.

Усьпірацца, перціся—1) опираться, переться; 2) взбираться, взобраться; 3) спороться.

Усьцешыцца—утешиться, усьцешыць каго—утешить.

Усьцягваць, гаць, гнуць што—встаскивать, встащить.

Усьцяж—вдоль, один за другим.

Усяк прс.—разно, на всякий манер.

Усякі, усялякі—всякий.

Усяленьне н.—вселение, иммиграция. НТз.

Усяляцца, ліцца—вселяться, литься; иммигрировать.

Усяляць, ліць каго—вселять, лить.

Усямёх—всемером.

Утайку прс.—втайне, тайком.

Утаміцца—утомиться, истомиться, устать.

Утаміць каго—истомить.

Утапіць што—1) утопить; 2) истопить.

Утаропіцца—оторопеть; вставиться от испуга глазами.

Утароплены—оторопевший.

Утварацца, рыцца—образовываться, ваться; быть образуемым.

Утвараць, рыць што—образовывать, вать.

Утварэньне н.—образование.

Утвораны—образованный.

Утоеслова прс.—точь-в-точь.

Утоены—утаенный.

Утоесаміць што—отожествить.

Утойваньне н.—утаивание.

Утойваць, утаіць што—утаивать, ить.

Утойка ж.—утайка, сокрытие.

Уток ракі—впадение реки. НТз. (ср. упад ракі).

Утома ж.—утомление, усталость.

Утомна—утомительно.

Утомнасьць ж.—утомительность, мляемость.

Утомны—утомительный, мляемый.

Утоньваць, утаніць што—уточивать, утончить.

Уторкнуць—воткнуть.

Уторы м. мн.—выемка, желобок в клепках бочки.

Уточваць, утачыць што—вцеживать, вцедить.

Утрапеньне н.—оторопь.

Утропы прс.—следом, вслед.

Утрох—втроем.

Утруджаць, дзіць каго—утруждать, дить.

Утруджоны—утруженный.

Утруджэньне н.—утруждение.

Утрудняць, ніць каго—затруднять, нить.

Утрываліць што—упрочить. Я. Лес. Ки.

Утрыманы—удержанный.

Утрыманьне н.—1) удержание; 2) содержание.

Утрымліваць, маць каго, што—1) удерживать, удержать; 2) содержать.

Утрымлівацца, мацца—1) удерживаться, жаться; 2) быть на содержании.

Утузін прс—дюжиной.

Утупацца—исходиться, устать.

Утупіцца—иступиться.

Утупіць што—иступить.

Утураваць—вторить.

Утыя прс.—взад.

Ухаба ж.—ухаб, выбоина.

Ухаблівы—ухабистый.

Ухавацца—убережся.

Ухаваць каго, што—убережь, охранить.

Ухадзіць, уходзіць, уйсьці—
уходіць, уйці.
Ухадзіцца—ісходіцца, ут
міцца.
Ухапвацца, -піцца—ухватываць-
ся, -ціцца.
Ухапваць, -піць *што*—ухваты-
ваць, -ціць.
Ухвала *ж.*—одобренне.
Ухвалены—одобренный.
Ухваляць, -ліць *што*—одо-
брыць, одобрыць; постанов-
ляць, -віць.
Ухіл *н.*—1) уклон, отклон;
2) метастрофа. НТ₂.
Ухіленьне *н.*—уклонение, от-
клонение.
Ухіляцца, -ліцца—уклоняцца,
уклоніцца.
Ухлопацца—забрызгацца
гразью.
Ухлопаць *што, каго*—забрыз-
гаць гразью.
Ухналік *м.*—подковный гвоздь.
Уховы *м. мн.*—1) сбережение;
2) убежище.
Уход *м.*—1) уход; 2) вход.
Уходзіць *дзс. безас.*—не стать,
непрыстойно. (*Круціць нам
ня ўходзіць.* Ян. К. Шл. ж.
182 ст.).
Уходы *м. мн.*—ухаживание.
Ухожы—вхожий.
Ухоплены—ухваченный
Уцекі *м. мн.*—бега, бегство.
Уцеклы—1) утекший 2) бег-
лый.
Уцечка *ж.*—утечка; 2) побег.
Уцешна, -ны—утешительно,
-ный.
Уцін *м.*—обруб, отруб; урез.
Уцінак *м.*—отрубок, отрезок.
Уцінаньне *н.*—усечение, отру-
бание.
Уцінаць, -цяць *што*—усекать,
усець; отрубать, отрубіць.
Уціральнік *м.*—полотенце,
ручнік.

Уціраньне *н.*—1) утирание;
2) втирание.
Уціраць, уціраць *што*—1) ути-
раць, утереть; 2) втираць.
Уціск *м.*—гнет, притеснение.
Уціскальнік *м.*—угнетатель,
притеснитель.
Уціскальны—притеснительный
Уцісканьне *н.*—угнетение, при-
теснение.
Уціскацца, уціснуцца—1) сжи-
мацца, сжатыцца; 2) быць
сжатым.
Уціскаць, уціснуць *каго*—уг-
нетать, -сти; прыжымать, -жатыць
Уціснуты—угнетенный, при-
тесненый.
Уціхаміраны—успокоенный,
умиротворенный.
Уціхаміравацца, -мірыцца—
1) умиротворяцца, -рыцца,
успокойцца; 2) быць успо-
коеным.
Уцот—вчет, попарно.
Уцывяліць *каго*—раздражыць,
разгневаць.
Уцягваньне, уцягненне *н.*—
вовлечение, -чение.
Уцягваць, -гнуць *каго, што*—
вовлекать, -лечь.
Уцягнены—вовлеченный.
Уцяканьне *н.*—бегство.
Уцякаць, уцячы—1) убегать,
-жатыць; 2) утекаць, утець.
Уцякач *м.*—беглец, беженец.
Уцякачка *ж.*—беглянка, бе-
женка.
Уцяміцца—впереться глазами.
Уцяміць *што*—1) заметыць;
2) пняць, осмыслыць; -міць
вочы—вперыць глаза.
Уцяты—усеченный, обрублен-
ный.
Учадзец—угореть.
Учапіцца *за што*—ухватыцца,
зацепыцца.
Учапіць *што*—зацепыць; *каго*
—задеть.

Учас,-сна—во время.
 Учасны—своевременный.
 Участваць *каго*—угостить
 (*ср.* пачаставаць).
 Учатырох *прс.*—вчетвером.
 Учора,-рах *прс.*—вчера.
 Учорашны—вчерашний.
 Учуткі—вслух.
 Учучь *што*—прослышать.
 Учынак *м.*—поступок.
 Учыняць,-ніць *што*—растворять,-рить; учиняць,-нить.
 Учцівы—вежливый.
 Ушанаваньне *н.*—чествование.
 Ушанаваць *каго*—почтить.
 Ушасьцёх *прс.*—вшестером.
 Ушварак *м.*—короткий кол.
 Ушкаджэньне *н.*—порча, повреждение.
 Ушкоджаны—поврежденный.
 Ушкодзіць *што*—повредить, испортить.
 Ушмараваць *што*—запачкать.

Ушчаміць *што*—1) ущемить, придавить; 2) запрячь кое как.
 Ушчунак *м.*—наказание.
 Ушчуньваць,-ніць *каго*—образумливать, образумить; наказывать,-зять.
 Ушчэрбак *м.*—ущерб, урон.
 Ушыр,-ркі *прс.*—вширь.
 Ушэсьце *н. ўл.*—Вознесение (праздник).
 Ушэсьць радзей—вшестеро.
 Уюн *м.*—вьюн.
 Уядала *м.*—ябедник, клеузник.
 Уяданьне *н.*—клеузничество.
 Уядаць, уесьці—оклеветать, оговаривать,-ворить.
 Уяўленьне *н.*—представление (*псих.*).
 Уяўляць, уявіць *што*—воображать, вообразить, представлять,-ставить.
 Уяўны—воображаемый, мнимый.

Ф

Фабрыка *ж.*—1) фабрика; 2) завод.
 Фабрыкант *м.*—1) фабрикант; 2) заводчик.
 Фальбоны *ж. мн.*—оборки (рубашки).
 Фальш *ж.*—фальшь, ложь, обман.
 Фальшаваны—подделанный.
 Фальшаваньне *н.*—подделка, фальсификация.
 Фальшаваць *што*—подделывать.
 Фальшывасць *ж.*—неискренность, лукавство.
 Фальшывы—фальшивый, лукавый.
 Фанабэрысты—чванный, спесивый.
 Фанабэрыя *ж.*—чванство, спесь.

Фантаз'яваньне *н.*—фантазирование. НТ₂.
 Фантаз'яваць—фантазировать.
 Фарба *ж.*—краска.
 Фарбаваньне *н.*—окрашивание.
 Фарбавацца—краситься.
 Фарбаваць *што*—красить.
 Фарботы *ж. мн.*—кружева.
 Фарбоўка *ж.*—окраска.
 Фарбоўнік *м.*—красящее вещество. НТ₆.
 Фарбоўны—красильный.
 Фарбоўня *ж.*—красильня.
 Фарсісты—франтоватый.
 Фарсіць—франтить.
 Фарсун *м.*—франт.
 Фарсуха *ж.*—франтиха.
 Фартух *м.*—фартук.
 Фаска *ж.*—кадочка с ушками.
 Фасоля *ж.*—фасоль (*бот.* *Phaseolus L.*).

Фастрыга *ж.*—приметка (нитка)
Фастрыгаваньне *н.*—примётывание ниток.
Фатыга *ж.*—беспокойство.
Фацэтны *н.*—смешной, забавный.
Фіга *ж.*—*см.* хвіга.
Фігураваньне *н.*—рисовка, жеманство.
Фігуравацца—жеманничать.
Фігураваць—важничать.
Фігурант *м.*—жеманник.
Фігурантка *ж.*—жеманница.
Фігурыста, сты—стройно, -ный.
Фліжанка *ж.*—чайная чашечка.
Флэндос *м.*—шиш, кукиш.
Флегма *ж.*—флегма, мокрота в груди.

Формаслоўе *н.*—морфология. НТ₂.
Францішак *м.* *ўл.*—Франциск.
Фундатар *м.*—основатель, вкладчик.
Фундуш *м.*—вклад.
Фуз *м.*—сор, подонки.
Фурман *м.*—подводчик, кучер.
Фурманка *ж.*—повозка.
Фурманства *н.*—извозный промысел.
Футра *ж.*—*см.* хутра.
Фэльчар *м.*—фельдшер.
Фэндрык *м.*—пачкун.
Фэст *м.*—престольный праздник.

Х

Хабар *м.*—взятка.
Хабарнік *м.*—взяточник.
Хабарніцтва *н.*—взяточничество.
Хабарнічаць—заниматься взяточничеством.
Хабары *м. мн.*—взятки, поборы.
Хаваньне *н.*—прятание.
Хавацца—прятаться, хорониться.
Хаваць што, каго—прятать, хоронить.
Хада *ж.*—ходьба, походка, поступь.
Хадак *м.*—ходок, пешеход.
Хаджалы—ходкий; бывалый.
Хаджэньне, дзеньне *н.*—хождение.
Хадзіць—ходить.
Хадзьба *ж.*—ходьба.
Хадзяка *аг.*—1) прохожий; 2) бродяга.
Хай—*см.* няхай.
Хай жыве—виват! да жывет!
Халадзец *м.*—холодное кушанье, ботвинья.
Халадзеча *ж.*—холод, стужа.
Халады *м. мн.*—холода.

Халаднаваты—прохладный, свежий.
Халадок *м.*—прохлада.
Халаджавы—холодноватый, прохладный.
Халаміда *ж.*—хламида, баллон.
Халера *ж.*—1) холера; 2) бранное слово.
Халераваньне *н.*—нервозность, раздражительность.
Халераваць—раздражаться, выходить из себя.
Халімон *м.* *ўл.*—Филимон.
Халепа *ж.*—слякоть, мокрота.
Халупа, халупіна *ж.*—хижина.
Халупка *ж.*—лачужка.
Халусьце *н.*—хлам.
Халь *ж.*—дрянь, ветошь.
Халява *ж.*—голенище.
Халявісты—неуклюжий.
Халяўка *ж.*—уменьш. от халява.
Хам *м.*—1) хам; 2) раб; 3) мужик.
Хамаўка *ж.*—мужичка.
Хамула *м.*—увел. от хам.
Хамут *м.*—хомут.

Хвораст м.—1) хворост; 2) вид печенія.
Хворасьць ж.—болезненное состояние, болезнь.
Хвортка ж.—калитка.
Хворы—больной.
Хвошч м.—хвощ (*бот. Equisetum L.*). НТ₆.
Хвоя ж.—сосна (*бот. Pinus L.*). НТ₆.
Хвэбра ж.—лихорадка.
Хвядос м. *ўл.*—Феодосий.
Хіба, ба зл.—1) разве; 2) или.
Хіба ж.—ошибка, оплошность.
Хібацца, хібіць—ошибаться, давать промах.
Хібець—гибнуть, находится в запустении. (*Хібеюць доўга тыя гоні.* Я. Кол. НЗ. ххп.).
Хібнасьць ж.—погрешность.
Хібны—ошибочный, погрешный.
Хіжы—проворный.
Хіканьне н.—хныканье.
Хікаць, хікнуць—хныкать, хныкнуть.
Хіленьне н.—наклонение, согнутие.
Хіліцца—гнуаться, наклоняться на сторону, льнуть.
Хіліць што, каго—гнуть, наклонять, склонять.
Хілы—гнутий, гнущийся. (*Хілае дрэва*).
Хіляньне н.—гнутие в разные стороны, расшатывание.
Хіляцца—гнуаться в разные стороны, расшатываться.
Хінаньне н.—нагибание, наклонение.
Хінацца, нуцца—нагибаться, наклоняться.
Хіра ж.—болезнь, хилость.
Хістальнік м.—маятник. НТ₃.
Хістальны—колебательный.
Хістаньне н.—колебание, шатание.

Хістацца, хіснуцца—колебаться, поколебаться; шататься, пошатнуться.
Хістаць, хіснуць што, каго—колебать, поколебать; шатать, пошатнуть.
Хістка—неустойчиво.
Хісткасьць ж.—неустойчивость.
Хісткі—неустойчивый, колеблющийся, шаткий.
Хітрасьць ж.—хитрость, мудрость.
Хітрун м.—хитрец, лукавец, выдумщик.
Хітруха ж.—хитрунья, лукавица.
Хітрыкі м. мн.—хитрости, уловки.
Хлабазьдзіна, базіна ж.—хворостина.
Хлапец м.—*см.* хлопец.
Хлапчына м.—детина.
Хлебароб м.—хлебопашец.
Хлебаробства н.—хлебопашество. НТ₃.
Хлебнік м.—нахлебник.
Хлебны—урожайный.
Хлеў м.—хлев, сарай.
Хліп—хнык.
Хліпаньне н.—всхлипывание.
Хліпаць—всхлипывать, плакать.
Хлопец м.—мальчик, отрок; парень.
Хлопчык м.—мальчик.
Хлуд м.—сухой хворост, травяной сор.
Хлус м.—враль, лгун.
Хлусіць—врать, лгать.
Хлусьня ж.—вранье, ложь.
Хлыстануць каго—хлестнуть.
Хлыстаць каго—хлестать.
Хлюндра ж.—неряха, бродяга.
Хлюндрыцца—грязниться.
Хлюпа ж.—слякоть.
Хлюпаньне н.—шлепанье.
Хлюпаць—шлепать по грязи.

- Хлюпнуць—шлепнуться в грязь, упасть.
- Хлявец *м.*—хлевок.
- Хляк *м.*—невыхолощенный кабан (*ср.* кнораз).
- Хлястанье *н.*—хлестание.
- Хлястаць, снуць *каго*—хлестать, стнуть.
- Хмара *ж.*—туча.
- Хмарка *ж.*—тучка.
- Хмарна—облачно, пасмурно.
- Хмарнасьць *ж.*—облачность. НТз.
- Хмарны—тучевой, облачный, пасмурный, мрачный.
- Хмарыцца—хмуриться, заноситься тучами.
- Хмелісты—хмельный. Яр.
- Хмурны—*см.* хмарны.
- Хмызьняк *м.*—кустарник.
- Хмызьняковы—кустарниковый
- Хованкі *ж. мн.*—прятки (*У хованкі гуляе.* Яс. Пад. р. н. 13 ст.).
- Ход *м.*—1) ход; 2) канал.
- Ходарам—ходуном (ходить).
- Ходацца з кім—бороться.
- Ходня *ж.*—штольня.
- Холад *м.*—холод.
- Хоп *выкл.*—хватъ.
- Хораша—красиво, великолепно
- Хорт *м.*—борзый пес.
- Ходра *ж.* *ўл.*—Февронья.
- Хохлік *м.*—1) хохолок; 2) бесенок; 3) птица.
- Хракаўе *н.*—отхаркиваемая материя. Сержп.
- Хракаць—отхаркивать (мокроту).
- Храп *м.*—1) переносица; 2) храпенье.
- Храпа *ж.*—морда, нижняя часть лица; кочерыжка.
- Храпіць—храпеть.
- Храснуць—задерживаться, зарсаваться, застревать.
- Храсток *м.*—хрящ, щик, крестец.
- Храстковы—хрящевой.
- Хрол *м.* *ўл.*—Флор.
- Хропат *м.*—хрипение, хрустение.
- Хропаць, -пнуць—ломать с треском; хрустеть, переломиться с треском.
- Хропнуцца—треснуться.
- Хросны—крестный.
- Хрост *м.*—крест (*ср.* крыж).
- Хросьнік *м.*—крестник.
- Хрума *ж.* *ўл.*—Фрума.
- Хрумстаць *што*—есть с хрустением. Я. Кол. НЗ ХХІІІ.
- Хруст *м.*—1) треск; 2) сухой хворост.
- Хрусток *м.*—мелкий хворост.
- Хрушч *м.*—1) майский жук (*Melolontha vulgaris*).
- Хрыбет *м.*—хребет.
- Хрыбетнікі *м. мн.*—позвоночные животные. ЗТ.
- Хрыбтовы—хребетный, спинной.
- Хрыбці/на *ж.*—позвоночный столб, хребетная кость.
- Хрыпка, -пота *ж.*—хрыпота.
- Хрысьціны *ж. мн.*—*см.* хрэзьбіны.
- Хрысьціцца—креститься.
- Хрысьціць *каго*—крестить (*ср.* ксьціць).
- Хрышчоны—крещенный (*ср.* кшчоны).
- Хрэзьбіны *ж. мн.*—крестины.
- Хрэн *м.*—1) хрен (*бот.* *Cochlearia L.*); 2) хрыч.
- Хрэст *м.*—крещение.
- Хто (*род.* *каго*)—кто.
- Хтось—кто-то.
- Хтоікі—говорящий *кто*, спрашивающий.
- Худак *м.*—бедняк.
- Худалецьце *н.*—лихолетие.
- Хударлявы—худощавый.
- Худасьць *ж.*—скудность.
- Худаць—худеть, беднеть..

Худоба ж.—домашний скарб;
скотина.
Худы—тощий.
Хуканье н.—отогревание ды-
ханием.
Хукаць,—кнуць—дышать, дох-
нуть.
Хунт м.—фунт.
Хупавы—грациозный, изящный
Хурман м.—см. *фурман*.
Хуста,—стка ж.—платок.
Хустачка ж.—плагочек.
Хусьце н.—белье.

Хутка—скоро, быстро.
Хуткасьць ж.—скорость, про-
ворство.
Хуткі—скорый, проворный.
Хутра ж.—шуба (крытая); мех.
Хутровы—меховой; пушной
(зверь).
Хутчэй прс. в. ст.—скорее.
Хутыр м.—брюхо, желудок.
Хуценька—скоренько.
Хціва—завистливо, жадно.
Хцівасьць ж.—жадность.
Хцівы—жадный, алчный.

Ц

Цагало н.—огниво. Сержп.
Цаган м.—чугунный горшок.
Сержп.
Цагельня ж.—кирпичный за-
вод.
Цагліна ж.—кирпичина.
Цагляны—кирпичный.
Цалёўка ж.—дюймовая доска
(ср. нем. d. Zoll).
Цалёвы—дюймовый.
Цаліна ж.—девственная почва,
невспаханная земля.
Цалкам—целиком, всецело.
Цаль м.—дюйм.
Цана ж.—цена.
Цап выкл.—хватъ.
Цапаць што, каго—хватать,
ловить.
Цапільна н.—рукоятка цепа.
Цапяк м.—звездчатка злако-
видная (раст.). МГ.
Цапстрыкі м. мн.—дребедень.
Я. Кол НЗ в.
Цар м.—царь.
Царанё (мн.—няты) н.—царе-
нок. (*Сьцеражэся ад цара...
ад царанят яго.* Ян. К. Спад.
III ст.).
Царквз ж.—церковь.
Царык м.—потолочная балка.
Цахліць—монотонно лаять (о
собаке); гнать зайца.

Цахна ж.—пройдоха.
Цаца,—ца ж.—игрушка.
Цацанка ж.—обещанная
игрушка.
Цацарка ж.—цесарка.
Цацачка ж.—игрушечка.
Цацканье н.—играние, заба-
ва (чем).
Цацкацца—возиться, забав-
ляться, баловаться (с кем).
Цацкаць каго—баловать, за-
бавлять.
Цела м.—тело.
Цёлка ж.—телка.
Целяпанье н.—болтание
(ногами).
Целяпаць што—болтать, рас-
качивать.
Целяпацца—болтаться.
Целяпень н.—1) обрубок де-
рева; 2) неуклюжий человек.
Цеменны—теменной.
Цеміцца—присматриваться
в даль.
Цёмна—темно.
Цёмны—темный; неграмотный.
Цем ж.—темнота.
Цемра ж.—тьма.
Цемрадзь ж. темнота (*У трэ-
ці дзень патануў сьвет у
цемрадзі лютай.* Ян. К. Песь-
ня аб п. Ёг., VII).

Цемя *н.*—темя.
 Цень *м.*—тень (*ср.* съцень).
 Ценяваць—ходить, скользить, как тень (*Цянююць вулицай дзяўчыны.* Я. Кол. НЗ. ХХІХ.)
 Цепліца—1) топиться (о печке); 2) гореть (о свечке).
 Цепліць *што*—топить.
 Цепласьць *ж.*—теплота.
 Церабіць *што*—1) теревить; 2) рубить поросль, делать просеку.
 Цераз *што, прыйм.*—чрез, через.
 Церах *м. ўл.*—Терентий.
 Цёрла *н.*—ставец для терки.
 Церніца *ж.*—снаряд для терки льна.
 Церці *што, каго*—тереть, мять.
 Церціся—тереться, мяться, протираться.
 Цесельны—плотничий.
 Цеста *н.*—тесто.
 Цесьля *м.*—плотник.
 Цесьляваць—плотничать.
 Цесьцік *м.*—тестюшка.
 Цесьць *м.*—тесть.
 Цётка *ж.*—1) тетка; 2) лиходрадка.
 Цецярук *м.*—тетерев (*Getrao tetrix*).
 Цеча *ж.*—течь.
 Цешча *ж.*—теща.
 Цешыцца з *каго*—утешаться.
 Цешыць *каго*—утешать.
 Ці *зл.*—1) ли; 2) или; 3) разве.
 Ці-бач *зл.*—вишь-ли, неужели.
 Цвун *м.*—тиун, приказчик.
 Ці-ж *зл.*—разве же.
 Цікава—интересно.
 Цікавасьць *ж.*—интерес, любопытство, любознательность.
 Цікаваць *каго*—подстергать, высматривать.
 Цікавіцца—интересоваться, находить в чем интерес.
 Цікавіць *каго*—интересовать.

Цікавы—интересный.
 Цікаўны—занимательный.
 Цікун *м.*—тикун, вертишейка (*Juph torquilla*) ЗТ.
 Ціліканьне *н.*—чирикание.
 Цілікаць—чирикать.
 Цімох *м. ўл.*—Тимофей.
 Цінаць, цяць *што*—рубить.
 Цінка *ж.*—рубка.
 Ціпун *м.*—типун.
 Цісавы—гнедо-сивый.
 Ціск *м.*—давление (*Ціск ат-масфэры*). НТв.
 Ціскальнік *м.*—нажиматель.
 Цісканьне *н.*—нажатие, надавливание.
 Ціскаць, снуць *што*—жать, нажать; надавливать, вить.
 Ціскануць *што*—потиснуть, надавить.
 Ціт *м. ўл.*—Тит.
 Ціха—тихо, спокойно.
 Ціхамірна—мир о, спокойно.
 Ціхамірны, мірлівы—тихий, миролюбивый, скромный.
 Ціхачом—тишком.
 Ціхень *м.*—тихоня.
 Ціхі—тихий.
 Ціхмень *ж.*—тишина, безветрие.
 Ціхмяны—тихий, скромный.
 Ціхнуць—утихать.
 Ціхон *м. ўл.*—Тихон.
 Ціхусенька—тихохонько.
 Ціхутка—тихонько.
 Ціхуткі—тихонький.
 Ціц *м.*—сыч.
 Ціцюн *м.*—*см.* тутун.
 Ціша *ж.*—тишь.
 Цішком—тишком, украдкой.
 Цішэй *прс. в. ст.*—тише.
 Цішэць—утихать.
 Цікаваньне *н.*—травля, науськивание (собак).
 Цікаваць *каго*—науськивать, натравлять, травить собаками.
 Цмактаць—*см.* смактаць.

Цмок *м.*—дракон, змей, ящер.
НТ_{3,5}. (*ср.* смок).
Цмок *выкл.*—чмок.
Цмоканье *н.*—чмоканье.
Цмокацца *з кем*—чмокаться, целоваться.
Цмокаць, кнуць *што*—чмокать, кнуть; причмокивая, сосать.
Цмыг *выкл.*—шмыг, прыг.
Цмыга *ж.*—проныра.
Цмыганье *н.*—шмыряние, шмыгание, прыганье.
Цмыгаць—шмырять, шмыгать, прыгать.
Цмыгун *м.*—прыгун.
Цнота *м.*—честность; добродетель. НТ₄.
Цнотны, тлывы—честный, добродетельный.
Цопаць, пнуць—плескаться, бить по жидкому.
Цот *м.*—чот.
Цотны—четный.
Цуглі *м. мн.*—удила.
Цугундэр *м.*—плут, мошенник (*евр.-нем.* Zu-Hunden—к собакам).
Цуд *м.*—чудо.
Цудзіць—нацеживать.
Цудоўны—чудесный, чудотворный.
Цукаць *см.*—цкаваць.
Цукер *м.*—сахар.
Цукерка *ж.*—конфетка.
Цукернік *м.*—продавец конфет, кондитер.
Цукерніца *ж.*—сахарница.
Цукерны—сахарный.
Цукерня *ж.*—кондитерская.
Цураванье *н.*—засахаривание.
Цураварня *ж.*—сахароваренный завод. НТ₃.
Цураваты—сахаристый.
Цураватца—засахариваться.
Цураватць *што*—засахаривать.
Цуковы—сахарный, сладкий.

Цукроўка *ж.*—сладкая яблоня, груша.
Цупка—дебело, твердо.
Цупкі—дебелый, твердый.
Цур *выкл.*—чур.
Цураванье *н.*—штопанье.
Цураваць—штопать.
Цуранье *н.*—отречение с клятвою.
Цурацца *каго*—отречься; чуждаться.
Цурачка *ж.*—осколочек, щепочка.
Цурбалка *ж.*—обрубок палки.
Цурбоніць—наливать с излишком.
Цурка *ж.*—чурка; палочка для вязки снопов.
Цурчанье *н.*—журчание.
Цурчаць, рчаць—журчать, струиться.
Цыбалка *ж.*—1) стебель; 2) голень.
Цыбаты—длинноногий, тонконогий.
Цыбаць—ходить босиком.
Цыбіць *што*—подтибривать.
Цыбук *м.*—чубук.
Цыбуліна *ж.*—луковица.
Цыбулька *ж.*—луковинка.
Цыбульны—луковичный.
Цыбуля *ж.*—лук обыкновенный (*бот.* Allium Cera L.).
Цыган *м.*—попрошайка (от *цыгаць*).
Цыган (*род.*-гана; *мн.*-ганы) *м.*—цыган.
Цыганіць—выпрашивать, вымаливать.
Цыгаць—громко, отрывисто лищать.
Цыдулка *ж.*—записка.
Цызорык *м.*—перочинный ножичек.
Цыкорыя *ж.*—цикорий (*бот.* Cichorium L.).
Цыкута *м.*—вех (*бот.* Cicuta virosa L.). НТ₆.

Цымбал *м.*—грибозвон.
 Цымбалісты *м.*—музыкант.
 Цымбалы *м. мн.*—1) струнный инструмент в роде цитры; 2) ягодицы; 3) губы.
 Цымус *м.*—сладкое кушанье из моркови (еврейск.).
 Цына *м.*, цына *ж.*—олово.
 Цынавы—оловянный.
 Цынгель *м.*—собачка в ружье.
 Цындал *м.*—сандал, красное дерево.
 Цынобра *ж.*—киноварь. НТ^ь
 Цыняк *м.*—оловянный камень. НТ^ь.
 Цыпкі *ж. мн.*—1) ножная болезнь (растрескивание кожи); 2) ципочки.
 Цыпрук *м. ўл.*—Киприан.
 Цыпрыс *м.*—божие дерево (раст.); кипарис.
 Цыраваньне, ваць—*см.* цураваньне, ваць
 Цырата *ж.*—клеенка.
 Цырачнік *м.*—любитель игры в бабки (*ср.* цырка).
 Цырка *ж.*—бабка.
 Цырканыне *ж.*—доение.
 Цыркаць—1) доить; 2) выделять слюну (*Цыркаў сьліну*. Я. Кол. НЗ ХХІV.)
 Цыркун *м.*—сверчок (*ср.* цьвіркун).
 Цырулік, рульнік *м.*—цирульник, парикмахер.
 Цырульня *ж.*—парикмахерская.
 Цырчаць—сверчать.
 Цыт *м.*—ситец, тик.
 Цытвар *м.*—цитвар, глистник (раст.).
 Цытовы—ситцевый.
 Цытрак *м.*—сыпь (*бот.* *Surgus L.*). НТ^а.
 Цытрон *м.*—лимон.
 Цыца *ж.*—материнская грудь (детское слово).

Цыцоха *ж.*—грудастая (девица или женщина).
 Цыца *ж.*—титька.
 Цыцкі *ж. мн.*—женская грудь.
 Цьверазіць *каго*—отрезвлять.
 Цьвѣрда, ды—твердо, дый.
 Цьвѣрдасьць *ж.*—твердость.
 Цьвік *м.*—гвоздь.
 Цьвілёвы—заплесневелый.
 Цьвіліць—1) плесневеть; 2) щebetать.
 Цьвінтар *м.*—погост, место возле церкви.
 Цьвінтарны—кладбищенский.
 Цьвігарэй *м.*—золототысячник (*Erythraea centaureum Pers.*). НТ^ь.
 Цьвіркун *м.*—сверчок (*ср.* цыркун).
 Цьвісьці—1) цвести; 2) плесневеть.
 Цьвіценьне *н.*—цветение. НТ^ь.
 Цьвічаны—наказанный розгами
 Цьвічаныне *н.*—наказание розгами.
 Цьвічыць *каго*—наказывать розгами, школить.
 Цьвічэньне *н.*—образование, школение.
 Цьвяліць *каго*—сердить, раздражать.
 Цьвярджэньне *н.*—утверждение.
 Цьвярдзіць *што*—твердить.
 Цьвярозасьць *ж.*—трезвость
 Цьвярозы—трезвый.
 Цьвяканыне *н.*—чавканье.
 Цьвякаць, кнуць—чавкать, кнуть.
 Цьма *ж.*—тьма, множество.
 Цьмен жоўты—бессмертник (раст.) МГ.
 Цьмець—1) темнеть, туманить, -ся; 2) глеть (*Дровы цьмеюць*).
 Цьмяна—темновато, черновато.
 Цьмянасьць *н.*—землистость, темноватость.
 Цьмяны—землистый, темноватый, матовый. НТ^а.

Цьмянец *м.*—бутень (*бот.* *Suaegorhyllum L.*). НТь.
 Цэбар *м.*—ушат.
 Цэгла *ж.*—кирпич.
 Цэлка *ж.*—девственница.
 Цэлы—целый, полный (*Цэлая* *кветка* НТь.).
 Цэльнік *м.*—прицельник, мишень.
 Цэп *м.*—цеп.
 Цэра *ж.*—трут для высекания огня.
 Цэтлік *м.*—1) лоскуток; 2) карточка, расписка.
 Цэшка *ж.*—кокарда.
 Цэўка *ж.*—1) голенная кость; 2) ствол у ружья; 3) междоузлие (*бот.*). НТь.
 Цюкаць, кнуць *што*—1) долбить острием; 2) рубить исподволь; 3) пить постепенно водку; нападать с гиканием.
 Цюпаца—оступаться.
 Цюпаць—несмело ходить.
 Цюхцей *м.*—увалень.
 Цюх-цюх *выкл.*—трусь-трусь.
 Цюцька *м.*—шенок, собачонка.
 Цюцюн *м.*—табак (*ср.* *ціцюн*).
 Цяга *ж.*—тяга (во всех знач.).
 Цягам цягнуць—сильно притягивать. (*Беднага Лявона цягам цягне да месца сваей гаспадаркі.* ЗБ. На зач. г. 27 ст.).
 Цяганна *ж.*—1) тяжба; 2) перетаскивание.
 Цяганьне *н.*—таскание.
 Цягацца—1) таскаться, волочиться; 2) вести судебный процесс.
 Цягаць *што, каго*—таскать.
 Цягло *м.*—тягло, мера земли.
 Цягнік *м.*—паровоз.
 Цягнуцца—тянуться, тащиться.
 Цягнуць *каго, што*—тянуть, тащить.
 Цягун *м.*—буксир.

Цяжар *м.*—тяжесть.
 Цяжарны—тяжелый; ая—беременная.
 Цяжарына *ж.*—тяжесть.
 Цяжка—тяжело, трудно.
 Цяжкасьць *ж.*—тягота.
 Цяжкатопкасьць *ж.*—тугоплавкость. НТь.
 Цяжкі—тяжкий, тяжелый, трудный, несносный.
 Цяжэньне *м.*—притяжение, тяготение. НТь.
 Цяжэнька—тяжеленько.
 Цяжэнькі—тяжеленький, тяжеловатый.
 Цякун *м.*—мак-самосейка.
 Цялёпацца—шлепать по грязи.
 Цялеш, льпеш *м.*—круглое, короткое бревно.
 Цялушка *ж.*—телка, лочка.
 Цяля, лятка *м.*—теленок, ночек.
 Цяляціна *ж.*—телятина.
 Цяміцца *ува што*—всматриваться, присматриваться.
 Цяміць *што*—примечать, понимать, соображать.
 Цямкасьць *ж.*—сообразительность, внимательность.
 Цямкі—внимательный, сообразительный.
 Цямна—памятно, помнится.
 Цямніца *ж.*—темница, тюрьма.
 Цямніць *што*—затемнять.
 Цямнічнік *м.*—тюремщик.
 Цямнічны—тюремный.
 Цямнота *ж.*—темень, невежество.
 Цямнюсенька, нютка—темнехонько.
 Цямнюсенькі, нюткі—темнехонький.
 Цямраны—темный.
 Цянькі *м. мн.*—прямыки (*Міхал здалёк пайшоў цянькамі.* Як. Кол. НЗ XVIII).
 Цяпер—теперь, ныне.
 Цяперашні—теперешний, настоящий.

Цяпершчына *ж.*—настоящее.
 Ян. К. Спадч. 13 ст.
 Цяплік, ляк *м.*—утренник, заморозок.
 Цяпліца *ж.*—теплица; господская баня.
 Цяпло *н.*—1) тепло; 2) огонь; 3) костер.
 Цяплыня *ж.*—теплынь, тепло, теплота.
 Цяплюткі—тепленький.
 Цяромха *ж.*—*см.* чарэмха.
 Цяромховы—*см.* чарэмхавы.
 Цярпець—терпеть.
 Цярпеньне *н.*—терпение.
 Цярпліва—терпеливо.

Цярплівасьць *ж.*—терпеливость, терпение.
 Цярплівы—терпеливый.
 Цяртуха *ж.*—тертый табак.
 Цярушэньне *н.*—сорение.
 Цярушыць *што*—сорить, просевать.
 Цярэшка *м.* *ўл.*—1) Терентий; 2) вид игры.
 Цяснота *ж.*—теснота.
 Цясьніна *ж.*—ущелье. НТэ.
 Цяцера, церка *ж.*—тетерка.
 Цяцерка *ж.*—вязиль (*бот.* *Согonilla* L.). НТэ.
 Цяцюшнік *м.*—очанка (*бот.* *Euphrasia* L.). НТэ.
 Цячы—течь, вытекать.
 Цячэньне *н.*—течение. НТэ.

Ч

Чабатар *м.*—сапожник (*ср.* *чо-бат*).
 Чабаты *м. мн.*—сапоги.
 Чабор *м.*—тимьян (*бот.* *Thymus* L.); богородичная трава (*бот.* *Thymus Serpillum* L.).
 Чабрыца *ж.*—душевик (*бот.* *Calamintha Benth*). НТэ.
 Чаго-сь—чего-то.
 Чад *м.*—угар.
 Чадзець—угорать.
 Чадзіць—дымить, напускать угару.
 Чадны—угарный.
 Чайка *ж.*—легкая лодка.
 Чакаляда *ж.*—шоколад.
 Чакалядавы—шоколадный.
 Чаканьне *н.*—ожидание.
 Чаканы—жданый, ожидаемый.
 Чакаць *каго, што*—ждать, ожидать.
 Чалавек *м.*—1) человек; 2) муж.
 Чалавецтва *н.*—человечество (*ср.* *людства*).
 Чалавечы—человеческий.
 Чальчак *м.*—дербеник (*бот.* *Lythrum* L.).

Чалесьнік *м.*—свод над отверстием печи.
 Чалы—бурый.
 Чалядка *ж.*—наемная работница.
 Чаляднік *м.*—наемный работник; подмастерье.
 Чамер *м.*—чемер (*бот.* *Helleborus* L.).
 Чаму—почему, зачем.
 Чаму-ж, му-ж не—как же, как же не так.
 Чаму-сь—почему то, зачем то.
 Чамярыца *ж.*—чемерица (*бот.* *Veratrum* L.) (НТэ); цикута (*Сержп.*); ядовитая лилия (МГ).
 Чапалас *м.*—встряска, встрепка. Я. Кол. НЗ. XI.
 Чапануць *каго*—затронуть.
 Чапацца—зацепляться.
 Чапаць *што*—двигать, шатать.
 Чапаць *што, каго*—зацеплять, трогать.
 Чапельнік *м.*—рукоятка от сковородника.

Чапец м.—1) чепец; 2) брюшина.
Чапля ж.—цапля.
Чапляцца—цепляться, прицепляться.
Чапляць што—цеплять, прицеплять.
Чапля ж.—см. чапля.
Чапурыцца—надмеваться; чопорно одеваться, прихорашиваться.
Чапурэньне н.—прихорашивание.
Чапля ж.—сковородник.
Чара ж.—чарка.
Чараваньке н.—колдование.
Чараватая—беременная, брюхатая.
Чараваты—брюхатый, толсто-брюхий.
Чараваць—колдовать, ворожить.
Чаравік м.—башмак, мачок.
Чаравічкі м. мн.—башмачки.
Чарада ж.—очередь; вереница, толпа.
Чарадзеі м.—чародей, кудесник.
Чарадзеініцтва н.—чародейство, колдовство.
Чарадовы—очередной.
Чарано м.—черенок.
Чарапаха ж.—черепаха.
Чарапашка ж.—черепашка, раковина.
Чарапашкавы—раковинный. НТэ.
Чарапашына ж.—черепаха, раковина. НТэ.
Чарапень м.—черепок.
Чарасло н.—широкий кожаный пояс. Сержп.
Чараўнік м.—1) волшебник, колдун; 2) любка (бот. *Platanthera Rich.*). НТэ.
Чараўніца ж.—чародейка, волшебница.
Чараўнічы—волшебный.

Чараўство н.—чародейство.
Чараціна ж.—тростина.
Чарачка ж.—рюмочка.
Чарга ж.—очередь, череда.
Чаргаваньне н.—чередование.
Чаргаваньца з кім—чередоваться.
Чарговы—очередной.
Чарка ж.—рюмка.
Чарнабожнік м.—колдун.
 Яв. К. Шл. ж. 279 ст.
Чарназем м.—чернозем. НЗэ.
Чарналесіца ж.—чернолесье.
Чарнец м.—чернец, монах.
Чарніца ж.—1) монахиня; 2) черника (бот. *Vaccinium Myrtillus L.*). НТэ.
Чарнобель м.—чернобыльник. (бот. *Artemisia vulgaris L.*). НТэ.
Чарноцікі—монашеский.
Чарнушка ж.—монашенка.
Чарнявая, няўка ж.—брюнетка, смуглянка.
Чарнявы—черноватый, смуглый; брюнет.
Чарнюсенькі, нюткі—чёрнохонький.
Чаровец м.—паразитное растение на льяных стеблях. Сержп.
Чарод м.—очередь.
Чарот м.—тростник (бот. *Phragmites communis Trin.*). НТэ.
Чаротаўка ж.—камышевка (*Salicaria fluvialis*) ЗТ.
Чаротніца ж.—канарейник (бот. *Phalaris L.*). НТэ.
Чаротны—тростниковый.
Чароўны—очаровательный, чарующий, волшебный.
Чарпак, -пень м.—ковш.
Чартапалох м.—чертополох (бот. *Carduus L.*).
Чартаўня ж.—чертовщина.
Чарцяня н. (мн. няты)—чертенок.

- Чары** *ж. мн.*—чары, чародейство.
Чарэмха *ж.*—черемуха обыкновенная (*Radus L.*). НТб.
Чарэмхавы—черемуховый.
Чарэн *м.*—испод (у печи).
Час *м.*—время.
Часаваньне *н.*—ожидание.
Часаваць—ожидать.
Часагляд *м.*—хроноскоп. НТ4.
Часалічэньне *н.*—времясчисление. НТз.
Часам, самі—временем, порою, иногда.
Часамер *м.*—хронометр. НТ4,з.
Часанка *ж.*—потасовка.
Часапісец *м.*—журналист, публицист. НТ2.
Часапісны—журнальный, публицистический.
Часапісьменства *н.*—журналистика. НТ2.
Часаца—чесаться.
Часаць (чэшаш, чэша)—чесать, оскрёбывать, обтёсывать.
Часіна *ж.*—время.
Часнок *м.*—чеснок (*бот. Allium sativum L.*). НТб.
Часнотка *ж.*—чесночная трава (*бот. Alliaria officinalis*). НТб.
Часовы—временный.
Часок *м.*—уменьш. от час.
Часопіс *м.*—орган печати, журнал.
Частаваньне *н.*—угощение.
Частавацца—угощаться.
Частаваць каго—угощать.
Частка *ж.*—часть.
Часткова—частично.
Частковы—частичный; частный.
Часьцей прс. в. ст.—чаще.
Часьціна *ж.*—часть.
Часьцінка *ж.*—частичка.
Часьцінны—частичный.
Часьцютка—частехонько.
Часы *м. мн.*—времена.
Чатырнаццаты, нанцаты—четырнадцатый.
- Чатырнаццаць, нанццаць**—четырнадцать.
Чатырохкутнік *м.*—четырёхугольник.
Чатырохсьцен, сьценёнік *м.*—тетраэдр, четырёхгранник. НТб.
Чатыры—четыре.
Чатырыста—четыреста.
Чаўпсыці што—нести ахинею, околесицу.
Чаўрыць—сохнуть, вянуть.
Чацьвер *м.*—четверг.
Чацьверты—четвертый.
Чачотка *ж.*—1) корельская береза; 2) чечетка (*Fringilla linaria*) ЗТ.
Чачэніцца—кобениться.
Чвакаць, чвякаць—чавкать.
Чваліць—травить собаками.
Чвэртка *ж.*—четвертушка.
Чвэрць *ж.*—четверть.
Чмары—краснобурый.
Чмарыць каго—сечь больно, розгами.
Чмель *м.*—шмель.
Чмур *м.*—1) мрак, туман, обман; 2) пустомеля.
Чмурыла аг.—балагур,-рка.
Чмурыцца—помрачаться, сбиваться с толку.
Чмурыць каго—дурачить; у *нпр. с.*—дурачиться.
Чмурэлы—одурелый.
Чмурэць—угорать, дуреть.
Чмут *м.*—обманщик, фокусник.
Чмуціць каго—одурачивать, обманывать, фокусничать.
Чмучэньне *н.*—пускание пыли в глаза, фокусничество.
Чмыхаць—фыркать.
Чмякаць—жевать; бросать.
Чобат *м.*—сапог (*ср. чабаты*).
Човен *м.*—челн, лодка.
Чола *н.*—чело, лоб.
Чоп *м.*—чан для затора на винокуренном заводе, бак.
Чортаў палец *м.*—белемнит.

Чортава фэбра н.—чистотел (рас.) МГ.
Чотаваць што—причислять, брать в расчет.
Чох м.—чиханье.
Чуб м.—хохол; клок.
Чубайка ж.—хохол.
Чубак м.—чебак (рыба).
Чубан м.—хохлач.
Чубасіць каго—драть за хохол.
Чубасты, баты—хохлатый.
Чубатка ж.—1) курица-хохлатка; 2) растение—хохлатка (*бот. Corydalis L.*). НТ₆.
Чубіцца з кім.—таскаться за волоса.
Чубіць каго—таскать за волосы.
Чубка, бкі ж.—таска за волоса.
Чубоўк выкл.—бултых.
Чубоўкаць што—бросать в воду с шумом камни; *непер.*—ударять по воде.
Чуваны—слышанный.
Чуваць дзс. безас.—слышно.
Чудэсы н. мн.—чудеса.
Чужаед м.—паразит. НТ₆.
Чужаедны—паразитический.
Чужаземец м.—иноземец, иностранец.
Чужаземка ж.—иноземка, иностранка.
Чужаземны, земскі—иноземный, иностранный.
Чужаземшчына ж.—иностраница.
Чужак м.—чужой.
Чужаніца аг.—пришелец, -лица; чужой, -жая.
Чужаслоў м.—1) варваризм (НТ₂); 2) вносные слова, ка-вычки.
Чужацца каго—чуждаться, сторониться.
Чужы—чужой.
Чужына ж.—чужбина.
Чужынец м.—иноземец, ино-родец.

Чужышчына ж.—чужая сто-рона. Ян. К. Шл. ж. 155 ст.
Чуйна—чутко.
Чуйнасьць ж.—чуткость, вни-мательность.
Чуйны—чуткий, внимательный.
Чула—чувствительно.
Чуласьць ж.—чувствитель-ность,
Чульлівасьць ж.—чувствитель-ность, сентиментализм, сен-тиментальность. НТ₂.
Чульлівы—чувствительный, сентиментальный. НТ₂.
Чуняць—приходить в себя, вы-здоровливать.
Чупрына ж.—хохол.
Чурацца н.—*см.* цурацца.
Чурыла, рылка аг.—замараха, замарашка.
Чутка ж.—слух, молва; версия. НТ₂.
Чутна—громко; слышно.
Чутны—громкий, слышный (голос).
Чуты—слышанный.
Чухаць што—чесать.
Чуць што—слышать.
Чуцьцё н.—1) чутьё; 2) обоня-ние; 3) чувство.
Чханье н.—чихание.
Чхаць, чхнуць—чихать, -хнуць.
Чыгун м.—чугун; чугунный горшок.
Чыгуновы—чугунный.
Чыгунка ж.—железная дорога (чугунка).
Чыгуначнік м.—железнодорож-ник.
Чыгуначны—железнодорож-ный.
Чыгунок м.—чугунчик.
Чый, чыя, чыё—чей, чья, чьё.
Чык выкл.—тик.
Чыкаць, чыкнуць—тикать, ре-зать.

Чыкрыжыць *што*—истачивать по мышиному резать (хлеб) тонкими ломтиками.

Чымся *зл.*—чем, нежели.

Чын *м.*—порядок; *такім чынам*—таким образом.

Чыненне *н.*—делание.

Чыніць *што*—делать.

Чынна—пристойно.

Чыннасць *ж.*—деятельность, функция.

Чынны—1) пристойны; 2) деятельный.

Чынш *м.*—1) чинш; 2) вообще земельный налог.

Чыншавік *м.*—оброчный человек.

Чыньнік *м.*—деятель.

Чыранка *ж.*—утка чирок, чирок-трескунок (*Anas querquedula*) ЗТ.

Чыранок *м.*—чирок.

Чырва *ж.*—червоная масть.

Чырва *ж.*—зародыши насекомых.

Чырваненне *н.*—краснение.

Чырванець—краснеть.

Чырвань *ж.*—краснота, красный блеск.

Чырвонаармеец *м.*—красноармеец.

Чырвоназем *м.*—краснозем.

Чырвонаяшка *ж.*—малиновка, зарянка.

Чырвонец *м.*—чирвонец.

Чырвоны—красный.

Чырка *ж.*—чирок (утка).

Чырканыць, кнуць—черкнуть.

Чысло *н.*—число (месяца)

Чыстасць *ж.*—чистота.

Чысты—чистый, светлый, прозрачный.

Чысьцёха *аг.*—опрятный, -ная.

Чысьцік *м.*—чистец (*bot. Stachys L.*). НТв.

Чысьцюсенькі, цюткі—чистенький, -тёхонький.

Чытальяна, тэльна—четко, разборчиво, отчетливо.

Чытальянік *м.*—читатель, чтец. НТз.

Чытальяны—1) четкий, отчетливый; 2) читательный (*зал*).

Чытанка *ж.*—хрестоматия (*ср. выпісы*).

Чытаньне *н.*—чтение.

Чытаць *што*—читать.

Чытацца—быть читаемым.

Чытач *м.*—читатель (*ср. чытальянік*).

Чэзнуць—исчезать.

Чэмер *м.*—горечь (Сержп.); конская болезнь (Нс.).

Чэпкі *м.*—вид бекаса.

Чэрава *н.*—чрево, брюхо.

Чэрап *м.*—череп.

Чэраўка *н.*—брюшко.

Чэраўны—брюшной.

Чэрвец *м.*—красная краска. Сержп.

Чэрвень *м.*—июнь.

Чэрвеньскі—июньский.

Чэрнь *ж.*—чернота.

Чэскі—чешский.

Чэснасць *ж.*—честность.

Чэсны—честный.

Чэсьць *ж.*—честь, почесть, угощение.

Чэчні *ж. мн.*—шашни.

Чэшка *ж.*—чехоня (рыба).

Ш

Ша *выкл.*—тсс..., шш..., тише.

Шабас *м.*—еврейский шабаш.

Шабасаваць—праздновать по еврейски субботу.

Шабета *ж.*—сумка при поясе.

Шабля *ж.*—сабля, шашка.

Шабуньскі—шутовской.

Шабуня *аг.*—шутник, -ница, *вральман*.

Шабуняць—шутить.

Шаваліца—шевеліцца.
 Шаваліць, лънуць *што*—шевеліць, лънуть.
 Шавец *м.*—сапожник.
 Шавецкі—сапожническі.
 Шавецтва *н.*—сапожны прамысел.
 Шаг *м.*—1) шаг; 2) грош.
 Шадрон *м.*—гарусная матерія.
 Шадронавы—гарусны.
 Шаколіна *ж.*—шелуха.
 Шал *м.*—безуміе, бешенства.
 Шалапаваты—слабоумны, блажанны.
 Шалаплут *м.*—из плутов плут.
 Шалапут *м.*—блажанны, юродзны.
 Шалапуціць—блажыць.
 Шалапуцька *м.*—юроец.
 Шалахвост *м.*—от'явленны хвостун.
 Шальбер *м.*—плут.
 Шальберства *н.*—плутовства.
 Шальберыць—плутоваць.
 Шалвей *ж.*—шалфей (*бот. Salvia L.*). НТэ.
 Шалдыга *м.*—бродыга.
 Шалены *н.*—сумашэстваванне.
 Шаленства *н.*—безуміе, сумашэстванне, сумасбродства.
 Шалёны—бешены, сумашэдшы, порчены, шальной.
 Шалець—1) бесноватца, сходзіць с ума; 2) шаліць.
 Шалёўка *ж.*—тонкая доска в дюйм толшыняй.
 Шалі *ж. мн.*—весы.
 Шалік *м.*—шарф.
 Шалохацца, шалахнуцца—шевеліцца, лънуцца.
 Шалохаць, лънуць *што*—шевеліць, лънуть.
 Шалпатацца—барахтаться (*У стрыжаню воўк шалпатаўся. Я. Кол. НЗ XVIII*).
 Шалудзівец *м.*—паршывец.
 Шалудзівець—паршывець.

Шалудзівы—паршывы.
 Шалудзіўка *ж.*—паршывка.
 Шалуды *м. мн.*—паршы.
 Шалы *м. мн.*—шалости, забавы.
 Шалыга *м.*—шалыган, плут.
 Шалька *ж.*—чашка на весах.
 Шалькі *ж. мн.*—уменьш. от шалі.
 Шальковы—вес. вой.
 Шальмаваць *кго*—клеімьць, клеветать, порочыць.
 Шальмованы—клеймёны, оклеветаны.
 Шальмоўства *н.*—мошэнніцтва.
 Шальнік *м.*—частуха (*бот. Alisma L.*). НТэ.
 Шальнікавы—частуховы. НТэ.
 Шаля *ж.*—чашка у весов.
 Шаляваць—обываць постройку шалевкамі.
 Шам *м.*—шорох, шелест.
 Шаманы *н.*—шорох, шелестэнне.
 Шамаець—шастаць, шуршаць, шелестець.
 Шамаць—производзіць шорох.
 Шамкала *м.*—беззубы.
 Шамкаць—шастаць, невнятна гаворыць.
 Шамнуць—бесшумна шыгнуць.
 Шанаваць *н.*—1) бережэнне; 2) уважэнне.
 Шанавацца—соблюдать уважэнне, прыстойна себя вести.
 Шанаваць *каго, што*—1) беречь; 2) уважыць, почытаць.
 Шаноўны—уважаемы, почтёны.
 Шанта *ж.*—шандра (*бот. Margubium L.*). НТэ.
 Шанцаваць—ідці на лад, благопрыяцтваваць.
 Шанціць, нцье *дзс. безас.*—везець, шчаслівыцца.
 Шапавал *м.*—шерстобит, войлочнык.

Шапацель, птаць—шептать, нашептывать.
 Шапка ж.—шапка, шляпа.
 Шапкаваць—снимать шапку.
 (Мужыку прыходзілася шапкаваць перад панамі. ЗБ.
 На зач. г. 8 ст.)
 Шаптаць, пнуць што—шаптаться, пнуть.
 Шаптун м.—колдун.
 Шаптуха ж.—колдунья.
 Шапу-шапу выкл.—шу-шу.
 Шараваньне н.—чистка посуды песком.
 Шараваць што—чистить песком или золою.
 Шарак м.—заяц серый.
 Шаранча ж.—саранча.
 Шарон м.—наст.
 Шарыхнуць што—отрезать, хватить.
 Шарачковы—сероватый.
 Шарпаньне н.—дранье, разодрание.
 Шарпануць што—рвануть, резануть.
 Шарпацца—рваться, проти- раться.
 Шарпаць што—рвать, разры- вать.
 Шарпаць што—дёргать.
 Шарханьне н.—шарканье.
 Шархаць, хнуць, хануць—шар- кать, кнуть.
 Шаршатка ж.—толстая игла.
 Шаршаты—шероховатый, шер- шавый.
 Шаршыць што—ерошить.
 Шаса ж.—см. шаца.
 Шаснаццацы, нанцацы—шест- надцатый.
 Шаснаццаць, нанцаць—шест- надцать.
 Шастак м.—старинная монета в 6 коп.
 Шастаньне н.—шныряние, швыряние.

Шастаньне н.—колебание, ша- тание.
 Шастацца—шататься, ко- лебаться.
 Шастацца—шнырять, шмы- гать.
 Шастаць, снуць што—бросать с шумом, расбрасывать, мо- тать, таскать.
 Шастаць, тануць што—шатать, шатнуть; колебать, трясти.
 Шасьцёрка ж.—шестерка.
 Шасьцёх—род. пад. от шасьць.
 Шасьцець—шелестеть.
 Шасьціножка ж.—насеко- мое. ЗТ.
 Шасьціны ж. мн.—поминки в 40 день.
 Шасьцяря ж.—зубчатка, ко- лесо механизма. Сержп.
 Шата ж.—риза; оклад на иконе; дорогая одежда.
 Шатавіла н.—чучело.
 Шатан м.—сатана.
 Шатанка ж.—чертовка.
 Шатанскі—дьявольский.
 Шатаншчына ж.—дьяволь- щина.
 Шаткаваньне н.—шинкование (капусты).
 Шаткаваць што—шинковать (капусту).
 Шаткоўнік м.—шинковальщик.
 Шаткоўны—шинковальный.
 Шаткоўня ж.—шинковальня.
 Шатраваны—пеклеваный.
 Шатраваць што—пеклевать (муку).
 Шаўковіна ж.—шелковина.
 Шаўковы—шелковый.
 Шаўкоўнік м.—шелковод.
 Шаўкоўніцтва н.—шелковод- ство. НТз.
 Шаўкун м.—1) беззубый ста- рик; 2) фазан.
 Шаўрон м.—галун.
 Шафа ж.—шкаф.
 Шафір м.—сапфир.

Шафунак м.—распоряжение.
Шахер-махер—плутовство.
Шахраваць—распоряжаться расточительно, плутовать.
Шахрай м.—мот, плут.
Шахрайства н.—плутовство.
Шацаваць каго—почитать.
Шаша ж.—шоссе (*ср. шоса*).
Шашаль м.—червяк-древоточец.
Шашок м.—хорёк
Шашолка ж.—долгоносик (*Pis-sodes*).
Швагер м.—шурин, свояк.
Швагерка ж.—свояченица.
Швайка ж.—1) шило; 2) свайка.
Швальня ж.—швейная йли сапожная мастерская.
Швачка ж.—швея.
Швец м.—*см.* шавец.
Шворан м.—1) шкворень; 2) болт в строении.
Швыдка—быстро, увертливо.
Швыдкі—проворный, увертливый.
Швыргаць, гнуць што—швырять, рнуть.
Швэндацца—таскаться, волочиться.
Швэндаць—шмыгать, бродить.
Шкада—жаль.
Шкадаванье н.—сожаление.
Шкадаваць каго—жалеть (каго), щадить; *непер.*—сожалеть о чем.
Шкадліва—вредно.
Шкадлівы—вредный, вредоносный.
Шкарпэткі ж. мн.—носки.
Шкарупа ж.—1) скорлупа; 2) струп.
Шкарупіна ж.—твердая оболочка.
Шкелі ж. мн.—насмешки.
Шкеліць—скалить зубы, надсмехаться.
Шкілет м.—скелет.

Шкіпінар м.—скипидар (*ср. шкіпінар*).
Шкліць што—застеклять.
Шкло н.—стекло.
Шклянка ж.—стакан.
Шкляначка ж.—1) стаканчик; 2) стеклянный пузырек.
Шклянны—стеклянный, стекольный.
Шкляр м.—стекольщик.
Шклярніца ж.—парник.
Шкнуць—пикнуть (*1 варабейня шкне*. Я. Кол. НЗ XIX).
Шкода ж.—потеря, убыток, из'ян, вред.
Шкодзіць каму, чаму—вредить, препятствовать; *што*—портить.
Шкодзіць дзс. безас.—вредит.
Шкодна—вредно.
Шкоднік м.—вредитель.
Шкодны—вредный, вредоносный.
Шкрабаць—скрести, чесать.
Шкумат м.—1) клок; 2) лоскут.
Шкуматнік м.—лохмотник, обтрепа.
Шкуматніца ж.—лохмотница.
Шкумацьце н. зб.—лохмотье.
Шкура ж.—*см.* скура.
Шкурат м.—*см.* скурат.
Шлакатаць каго—щекотать.
Шлэбанье н.—хлестанье.
Шлэбаць, бнуць што, каго—хлестать, стнуть.
Шлёг м.—удар розгою.
Шлёпка ж.—удар ладонью по телу.
Шлёхат м.—клокот.
Шлехатанье н.—клокотанье.
Шлехатаць (-хачу, хочаш)—клокотать.
Шлокат м.—щекотка.
Шлунье н. зб.—внутренности, кишки.
Шлык м.—войлочная шапка.
Шлында аг.—бродяга.
Шлындаць—шляться, бродить.

Шлюб *м.*—венчание, брак.
Шлюбавацца *з кім*—венчаться.
Шлюбаваць каго—венчать, сочетать браком.
Шлюбавіны *ж. мн.*—бракосочетание.
Шлюбны, бовы—брачный, свадебный, венчальный.
Шлюндра *ж.*—грязнуха, потаскуха.
Шлюндык *м.*—замарашка.
Шлюндыца—пачкаться, мартаться.
Шлюпак *м.*—вялый мальчик.
Шляк *м.*—кай а, кромка.
Шляз *м.*—алтей (*бот. Althaea L.*). НТб.
Шляпрок *м.*—шляфрок.
Шлях *м.*—путь, большая дорога.
Шляхавы—дорожны, путевой.
Шляхетна—благородно.
Шляхетнасьць *ж.*—благородство.
Шляхетны—благородный.
Шляхоцкі, хецкі—шляхетский.
Шляхта *ж.*—шляхта, мелкопоместное дворянство.
Шляхціц *м.*—шляхтич.
Шляхцюк *м.*—дворянчык.
Шляхцянка *ж.*—дворянка.
Шмальц *м.*—топленный гусиный жир.
Шмальцаваць што—смазывать гусиным жиром, засаливать.
Шманаць, не шманаць—не обращать внимания.
Шмараваньне *н.*—смазывание.
Шмараваны—смазанный.
Шмаравацца—мазаться, пачкаться.
Шмаравець што, каго—мазать, пачкать.
Шмаравідла *н.*—дегтярная мазилка.
Шмаравоз *м.*—неряха, замараха, никчемник.

Шмаргель *м.*—наждак. НТб.
Шмат—много.
Шматгадовы—многолетний.
Шматдзённы—многодневный.
Шматок *м.*—лоскуток, кусочек.
Шматпалёўка *ж.*—многополье НТз.
Шмацьцё *н.*—лоскутьё.
Шмонка *ж.*—1) разорванный денежный мешочек; 2) моншонка.
Шмульгацца *дзс. зв.*—тереться.
Шмульгаць што—теретьь.
Шмыга *ж.*—мельничное крыло.
Сержп.
Шмыгаць—посовывать ногами, увертливо бегать. Сержп.
Шмякаць, кнуць—падать, упасть во что мягкое.
Шнапс, су *м.*—водка.
Шнур *м.*—1) шнур, бечевка; 2) полоса земли.
Шнураваць што—снуровать; *непер.*—сновать.
Шнурок *м.*—снурочек.
Шныкаць—шнырять.
Шныпар *м.*—1) пробочник; 2) ишейка, лазутчик.
Шныпарка *ж.*—лазутчица.
Шныпарыць што—искать, перерывать.
Шныра аг.—пройдоха.
Шнырыць што—выведывать, разузнавать тишком.
Шныхарыць—вынюхивать, бегать.
Шолах *м.*—шелест.
Шолудзі *ж. мн.*—парши (*ср. шалуды*).
Шопа *ж.*—навес. Сержп.
Шоны *ж. мн.*—енотовая шуба.
Шорсткі—шероховатый.
Шорхаць, хнуць—шаркать, кнуть, дрожать.
Шоса *ж.*—*см. шаша*.
Шостка *ж.*—шестерка (в картах).

Шосты—шестой.
 Шлак *м.*—скворец.
 Шпакоўня *ж.*—скворечник.
 Шпальта *ж.*—гранка (тип.); столбец.
 Шпар *м.*—паз, выемка в дереве.
 Шпараг *м.*—спаржа (*бот.* *Asparagus officinalis* L.). НТэ.
 Шпарка—прытко, быстро.
 Шпаркасьць *ж.*—прыткость, быстрота.
 Шпаркі—прыткий, быстрый.
 Шпарыць *што, каго*—пороть, сечь, нахлестывать.
 Шпацыр *м.*—прогулка пешком.
 Шпацыраваць—прогуливаться.
 Шпег *м.*—шпион.
 Шпегавец—шпионить.
 Шпегі *м. мн.*—шпионство.
 Шпik *м.*—костный мозг.
 Шпikавец *што*—шпиковать.
 Шпikінар *м.*—скипидар (*ср.* *шкіпiнар*).
 Шпikінаравы—скипидарный.
 Шпiлечка *ж.*—булавочка.
 Шпiлька *ж.*—булавка, шпилька
 Шпiляньне *ж.*—1) закалывание, прикалывание булавок;
 2) колкости.
 Шпiляць, льнуць *што*—прикалывать булавою; *непер.*—говорить колкости.
 Шпiталь *м.*—госпиталь.
 Шпiтальны—госпитальный.
 Шпонка *ж.*—запонка.
 Шпулька *ж.*—катушка.
 Шпуляць *што*—швырять.
 Шпунт *м.*—затычка, пробка.
 Шпунтаваць *што*—заделывать пробкой, затыкать.
 Шпунтоўка *ж.*—закупорка.
 Шпурнуць *што*—кинуть, всбросить.
 Шпыраць, рнуць *што*—швырять, рнуть.
 Шрот *м.*—дробь.
 Шроціна, шрацінка *ж.*—дробина, -нка.

Шруб *м.*—винт.
 Шрубаваньне *н.*—привинчивание.
 Шрубавец *што*—привинчивать, винтить.
 Шрубка *ж.*—гайка.
 Шрубок *м.*—винтик.
 Штаба *ж.*—полоса железа.
 Штабавы, бны *прм.*—полосовой.
 Шталюгі *ж. мн.*—мольберт. НТэ.
 Штандар *м.*—штандарт.
 Штаўхаць, хнуць *каго, што*—толкать, кнуть.
 Што (*род. чаго*)—что.
 Што *эл.*—что; *што да прс.*—даже, до.
 Што-год *прс.*—ежегодно.
 Што-дзенна *прс.*—ежедневно.
 Што-дзённы—ежедневный.
 Што-дзень, -дня, *прс.*—каждый день.
 Што-месячнік *м.*—ежемесячник.
 Што-месячны—ежемесячный.
 Што-месяц *прс.*—ежемесячно.
 Што-ноч, -ночы *прс.*—ежедневно.
 Штопка *ж.*—кружка.
 Што-раз *прс.*—всякий раз.
 Што-сь—что то.
 Што-тыдзень—еженедельно.
 Што-тыднёвы—еженедельный.
 Штрайк *м.*—забастовка.
 Штрайкаваць—бастовать.
 Штрыплі *м. мн.*—лацканы.
 Штукаваць *што*—составлять что либо из частей.
 Штукар *м.*—фокусник, искусник, художник, дока.
 Штукарка *ж.*—искусница, лукавица.
 Штукарскі—художественный, искусный, замысловатый.
 Штукарства *н.*—искусство; хитрость.
 Штурхальны—толчкообразный. НТэ.

Штурханец *м.*—толчок.
Штурханина *ж.*—толкотня.
Штурханье *н.*—толкание.
Штурхацца—толкаться.
Штурхаць, хнуць каго—толкать, кнуть.
Штурхель—толчок.
Штурхнуцца—толкнуться.
Штучна—искусно, искусственно.
Штучнасьць *ж.*—искусственность.
Штучны—искусный, искусственный.
Штылет *м.*—стелет, кинжал.
Штых *м.*—штык.
Штыхавы—штыковой.
Штэмпель *м.*—шомпол, штемпель.
Шугалья *ж.*—большая лодка.
Сержп.
Шугаць—летать, порывисто дуть.
Шукальнік *м.*—искатель.
Шуканіна *ж.*—поиски, отыскивание.
Шуканы—искомый.
Шуканье *н.*—искание.
Шукаць каго, што—искать.
Шула *ж.*—1) колода; 2) столб в строении или ограде; 3) толстяк.
Шулды-булды як *ж.*—тарабарщина.
Шуляк *м.*—1) столб с пазами; 2) шуляк (коршун).
Шуляты *ж. мн.*—ядры в мошонке.
Шум *м.*—1) шум; 2) накипь, пена.
Шумаваць—накипать, пениться.
Шумавіны *ж. мн., віньне н. зб.*—накипь.
Шуня *ж.*—лихорадка. **Сержп.**
Шупель *м.*—большой совок, лопата.
Шупляваць што—отбрасывать „шуплем“.

Шурць каго—помыкать, гонять (как овцу. МГ).
Шурка *ж.*—1) овца; 2) дровяная мера.
Шурпа *аг.*—кудрявчик, вица.
Шурпата—шероховато.
Шурпатасьць *ж.*—шероховатость.
Шурпаты, пасты—шероховатый.
Шурпаець—делаться шероховатым, шершаветь.
Шурпаіць што—делать шероховатым.
Шуст *м.*—врун.
Шустаць—летать с шумом, бросать с шумом.
Шуфляда *ж.*—комодный ящик.
Шушкаць—шущукаться.
Шуя *ж.*—дрянь, сволочь.
Шчабоўкнуць—упасть с шумом; бултыхнуть я в воду.
Шчаджэньне *н.*—бережение.
Шчадзіцца (-джуса)—скупиться.
Шчадна—бережно.
Шчадраваць—ходить в святки по домам (синоним **калядаваць**).
Шчадрэц *м.*—канун Нового года и Крешенья.
Шчаканье *н.*—лаяние хорька.
Шчакатаць—щебетать по сорочьему.
Шчакаць—лаять по хоринному.
Шчаміцца—жаться.
Шчамяліца *ж.*—медуница (*бот. Pulmonaria L.*). НТь.
Шчаненье *н.*—разрешение от бремени (о собаках и под. животных).
Шчанюк *м., ня н.*—щенок.
Шчапаць каго—колоть словами, упрекать.
Шчаплянье *н.*—прививка.
Шчапляць што—прививать.
Шчарбаты—зазубренный, надтреснутый, беззубый.

Шчарбіна ж.—зазубрина.
 Шчарбіца—зазубривацца.
 Шчарбіць што—зазубриваць.
 Шчасна—счастліва.
 Шчасьлівы, сны—счастлівы.
 Шчасье н.—счастье.
 Шчаўе н.—щавель.
 Шчаўкацца—біцца, толкацца.
 Шчаўкаць што—1) щелкаць;
 2) лягаць.
 Шчогла ж.—мачта.
 Шчоглавы—мачтовы (Шчоглавы лес).
 Шчодра—щедра.
 Шчодрасьць ж.—щедраць.
 Шчодры—щедры.
 Шчокаць м.—1) стрекотанне сорокі; 2) щекотка.
 Шчоўк выкл.—щелк; м.—щелчок.
 Шчоўкаць, кнуць—1) щелкаць, клуць; 2) см. шчабоўкаць.
 Шчуняць каго—журить, распекаць.
 Шчупак м.—щука.
 Шчупла—маловата, недастаткова.
 Шчупленькі—тоненькі, худы.
 Шчуплы—тонкі, худы.
 Шчура ж.—мышь.
 Шчурачкі ж. мн.—водяныя пазуры. Сержп.
 Шчуравы—мышыны.
 Шчыгол, глік м.—щогол (*Fringilla corduelis*).
 Шчыкаць што—срываць, шчипаць.
 Шчыкаць, кнуць што, каго—шчипаць, пнуць.
 Шчыліна ж.—щель.
 Шчыльна, ны—плотно, ный.
 Шчыльнасьць ж.—плотнасьць.
 Шчыльны—плотны.
 Шчыра—правдиво, іскренна; усердна.
 Шчырасць ж.—правдиваць, іскреннаць, усердзіе.

Шчыры—правдивы, іскренны; настаячы, усердны.
 Шчыры грыб—белы грыб.
 Шчыт м.—1) щит; 2) зашчыта
 3) фронтон дома; 4) верхушка
 Шчытна прс.—плотно.
 Шчытны—плотны.
 Шчыт м.—конец; дашчэнт
 —до гла.
 Шчэпа ж.—прывівака.
 Шчэрба ж.—зазубрина.
 Шчэрбачка ж.—зазубрына.
 Шчэрыцца—оскалівацца.
 Шчэрыць—оскаліваць (зубы).
 Шчэць ж.—щетина.
 Шчыба ж.—оконнае шкло.
 Шчыбаць—падвігацца (*У двор шчыбае мерным крокам*. Я. Кол. НЗ. XXVI).
 Шчыбельнік, бенік м.—вісельнік.
 Шчыбеніца, бельніца ж.—вісельніца.
 Шчыбка—быстро; ж.—небольшое оконнае шкло.
 Шчыбі—быстры.
 Шчызы—сизы.
 Шчыйка ж.—шейка.
 Шчыны—шейны.
 Шчыкацца з кім—шчышукатца.
 Шчыкаць—шчышукатць; прыкрыківаць (на кога).
 Шчыла н.—шкло.
 Шчылаваты—остроконечны.
 Шчыльда ж.—вывеска.
 Шчыльнік м.—хвоя (ігліца).
 НТс.
 Шчыльнікавы—хвойны.
 Шчынка ж.—копечны окорок.
 Шчынка м.—кабатчык, цэловальнік.
 Шчынка ж.—кабатчыца.
 Шчынок м.—питейны дом.
 Шчыпулька ж.—хвоя, ігла сосны ілі елі.
 Шчыпына ж.—шыповнік.
 Шчыпыньнік м.—куст шыповніка.

Шырачэй *прс. в. ст.*—шире.
 Шырачэць—становиться шире.
 Шырокасьць *ж.*—ширина.
 Шырына *ж.*—отрез холста.
 Шырынка *ж.*—холщевый платок.
 Шырыня *ж.*—широта.
 Шырыцца—расширяться.
 Шырыць *што*—расширять, распространять.
 Шыршы—срав. ст. от шырокі.
 Шырэй *прс. в. ст.*—шире.
 Шырэйшы *прм. н. ст.*—широчайший.
 Шых *м.*—порядок, строй (военный).
 Шыхавацца—строиться (о солдатах).
 Шыцік *м.*—шалун.

Эгэ *выкл.*—ага (удивление).
 Эй *выкл.*—слушай.
 Электрычнасьць *ж.*—электричество.

Юга *ж.*—яга. (*Баба юга*).
 Юда *м. ўл.*—Иуда; *аз.*—предатель, -ница.
 Юдашаскі—предательский.
 Юдашаства *н.*—предательство.
 Юдашыць—лукавить, говорить ложь.
 Юкнуцца—удариться, стукнуться.
 Юнак *м.*—юноша.
 Юнацкі—юношеский.
 Юнацтва *н.*—юношество.
 Юра, рась, ры, рка *м. ўл.*—Юрий, Георгий, Егор.
 Юр *м.*—половое возбуждение, шалость.

Шыць (*шыю, шыеш і г. д.*), *што*—шить.
 Шыцьце *н.*—шитьё.
 Шышкаць *што*—расточать, рассыпать.
 Шыя *ж.*—шея.
 Шэлег *м. (стар. шляг)*— $\frac{1}{8}$ доля медной копейки.
 Шэньціць=шаньціць.
 Шэня *ж.*—плетеная корзина.
 Сержп.
 Шэпты *м. мн.*—1) шопот; 2) нашептывание, завороживание.
 Шэраг *м.*—шеренга; ряд.
 Шэрань *ж.*—иней, изморозь.
 Шэршань *м.*—шершень (насекомое).
 Шэры—серый.
 Шэсьць—шесть.
 Шэсьцьдзесят—шестьдесят.

Э

Электрычны—электрический.
 Этар *м.*—эфир.
 Этарны—эфирный.

Ю

Юргія *ж.*—георгина (*бот. Dahlia L.*). НТэ.
 Юрлівы—юркий, подвижной, игривый.
 Юрчаць—петь свойственно зяблику.
 Юрыць—вожделеть, высказывать половое возбуждение, шалить, заигрывать.
 Юста, стына *ж. ўл.*—Устинья.
 Юстын *м. ўл.*—Иустин.
 Юха *ж.*—1) уха; 2) кровь (*ср. пся-юха*).
 Юхта *ж.*—юфть.
 Юшка *ж.*—ушица, соус.

Я

Яблык м.—яблоко.
Яблыніна ж.—яблочное дерево
Яблынка ж.—яблонька.
Яблыня ж.—яблоня.
Явар м.—вид тополя.
Яварына ж.—яворовое дерево.
Ягада, ягадка ж.—ягода, дка.
Ягліца—зариться.
Ягомасьць—его милость,
 сударь.
Ягня н.—ягнёнок.
Яда ж.—еда (ср. ежа)
Ядваб м.—шелк.
Ядвабнік м.—шелкопряд.
Ядвабны—шелковый.
Ядзёныя н.—ядение, кушание.
Ядзерка н.—ядрышко. НТв.
Ядкі—с'едобный.
Яднаньне н.—единение.
Яднацца—об'единяться.
Яднаць каго—об'единять, со-
 глашать.
Ядомы—с'едобный.
Ядрана—свежо, морозно.
Ядранец м.—ядранец (бот.
 Thesium L.). НТв.
Ядраны—1) свежий, холодный;
 ветренный; 2) твердый, креп-
 кий, ядрёный.
Ядранець дзс. безас.—стано-
 виться свежее.
Ядронкі ж. мн.—ядрышки се-
 мен.
Ядрушка ж.—кокушник (бот.
 Gymnadenia R. Br.) НТв.
Ядры н. мн.—шулята.
Ядун м.—едок.
Ячка ж.—яичко, яйцо.
Ячны—яичный.
Ячня ж.—яичница.
 з м.—закол для ловли рыбы.
Язда ж.—езда, поездка.
Яздун, док м.—ездок.
Язык м.—язык (анат.).
Языкаваты—язычковый. НТв.
Языкаты—сплетник.

Язычны, -члівы—домоязычный,
 невоздержанный на язык.
Язьвіна ж.—прорытая в земле
 галерея. Сержп.
Язьвіць каго—укорять, выго-
 варивать.
Язьдзец м.—наездник, алькор
 НТз.
Язьмен м.—жасмин.
Язьменны—жасминный.
Язэп м. ўл.—Иосиф.
Яйка н.—яйцо.
Як прс.—как; зл.—нежели (при
 сравн. ст.).
Якар м.—1) якорь, 2) отбор-
 ные семена.
Якасны—качественный. НТг.
Якась—как-то.
Якасьць ж.—качество. НТг.
Як-бы зл.—как-бы, будто-бы.
Які—какой.
Які-небудзь—какой-либо, ка-
 кой-нибудь.
Які-сь—какой-то.
Як-небудзь прс.—какнибудь.
Як-колучы, кольвек прс.—как
 нибудь.
Як раз—точь-в-точь, именно
 так.
Якуб м. ўл.—Яков.
Як-хаця—как угодно, сколько
 угодно.
Ялавец, яловец, яленец м.—
 можжевельник (бот. Juniperus
 L.). НТв.
Ялавіна ж.—поле, много лет
 находящееся под паром.
Ялавіца, лаўка ж.—нетельная
 корова.
Яліна, -нка ж.—ель; еловый
 шест.
Ялкава—горьковато.
Ялкавец—иметь горький
 привкус.
Ялоуцавы—можжевельнико-
 вый.

Ялчэць—горькнуць.
 Яміна ж.—яма.
 Ямка ж.—1) ямка; 2) место в печи для сгребания жару.
 Янка, Янук м. ўл.—Иван.
 Янот м.—енот.
 Янчук м.—лесной жаворонок.
 Ярмолка ж.—ермолка.
 Яруха ж.—досадительница.
 (Муха яруха).
 Ярына ж.—яровой хлеб.
 Ярыца ж.—яровая рожь.
 Ясакар м.—осокорь (бот. *Rorip-
 lus nigra* L.).
 Ясен м.—ясень (бот. *Fraxinus* L.).
 НТб.
 Яскарка ж.—искорка.
 Яскрава,-вы—ярко,-кий.
 Ясनावокі—светлоглазый.
 Яснота ж.—ясность.
 Яснотка ж.—яснотка (бот. *Lamium* L.).
 Ястраб м.—ястреб.

Ястрабок м.—ястребинка (бот. *Hieracium* L.). НТб.
 Ясь,-ська м. ўл.—Ваня.
 Ясьлі м. мн.—ясли.
 Ясьпіс м.—яшма. НТб.
 Яткі ж. мн.—лотки с с'естны-ми припасами.
 Ятрасьць ж.—воспаление.
 Ятроўка ж.—невестка.
 Ятрыцца—воспаляться (о ра-нах).
 Ятрыць—воспалять (рану), раздражать.
 Яўкала м.—попрошайка.
 Яўканьне н.—тявканье.
 Яўкаць—тявкать; попрошайни-чать.
 Яўхім м. ўл. Ефим, Евфимий.
 Ячачка ж.—ячейка. Сержп.
 Ячка ж.—ячейка Сержп.
 Ячны—ячменный.
 Яшчар м.—1) ящер, дракон;
 2) болезнь в горле.
 Яшчарка ж.—ящерца.

Папраўкі памылак і хібаў друку.

Надрукавана:

А павінна быць

Стар.	16 рад.	13	зьнізу	Абязьвініць	Абязьвініць
"	19	"	зверху	Агянь—с.м. гынь	Агянь, гынь—оклик пры выгоне гусей.
"	"	11	"	<i>лік-нае паняцце</i>	<i>лік-нае паняцце</i>
"	28	"	"	Адшарпиць	Адшарпиць
"	"	6	зьнізу	осмышляць,-мыслить	осмышлять,-мыслить
"	31	"	"	<i>опушкі</i>	<i>опушкі</i>
"	32	"	зверху	<i>уменьш.</i>	<i>уменьш.</i>
"	34	"	зьнізу	Апяваць,-пець <i>што</i>	Апяваць,-пець <i>што</i>
"	37	"	"	Асяцёр	Асяцёр
"	44	"	"	ззаганны	Беззаганны
"	46	"	зверху	Блытаць	Блытаць
"	48	"	"	Larsana	Larsana
"	50	"	зьнізу	Бунтаваць <i>каго</i>	Бунтаваць <i>што, каго</i>
"	"	14	"	Буслянка	Буслянка
"	52	"	зверху	Бязуладзьзе	Бязуладзьдзе
"	"	20	зьнізу	Бязурадзьзе	Бязурадзьдзе
"	53	"	зверху	Бязьлюдзьзе	Бязьлюдзьдзе
"	55	"	зьнізу	Валіць <i>кого</i>	Валіць <i>кого</i>
"	56	"	"	Варволь	Ворваль, варволь
"	60	"	зверху	Водветкі	Водведкі
"	63	"	зьнізу	Выгодзьдзе	Выгодзьдзе
"	64	"	"	Выдзеліна	Выдзеліна
"	65	"	зверху	Выканаць <i>што</i> —с.м. выконваць.	Выканаць, выконваць <i>што</i> —исполнять, ис- полнить.
"	71	"	зверху	Высьведчаны	Высьведчаны
"	72	"	"	Выўчаць	Вывучаць
"	"	8	"	Выўчэньне	Вывучэньне
"	77	"	зьнізу	Гаравць	Гараваць
"	78	"	"	Asacia Bobinia	Asacia Robinia
"	81	"	"	Глыбынёвы	Глыбінёвы
"	"	8	зьнізу	Гнюсіць	Гнюсіць
"	82	"	зверху	Годзе	Годзі
"	"	21	"	Грабенчык	Грабенчык
"	84	"	"	Губіць <i>што</i>	Губіць <i>што, каго</i>
"	88	"	зьнізу	Дакучаць <i>ка.чу</i>	Дакучаць <i>ка.чу</i>
"	90	"	"	Дасьвядчальны	Дасьвядчальны
"	91	"	зверху	Дасьціпнасьць <i>ж.</i> — остроумне	Дасьціпнасьць <i>ж.</i> — ловкость, остроумие
"	95	"	"	Agriponia L.	Agriponia Bipartita L.
"	96	"	зьнізу	Дмухавец	Дмухавец

стар.	96	рад.	25	зынізу	Домыса	Домысал
"	97	"	11	зьверху	Дравжства	Дравства
"	98	"	5	"	Дрымсоць	Дрымсоць
"	99	"	7	зынізу	Дыхнуць	Дыхнуць
"	102	"	1	зьверху	Жлактаць	Жлактаць
"	"	"	1	зынізу	Жлактаньне	Жлактаньне
"	107	"	2	зьверху	Загусьці	Загусьці
"	"	"	13	"	Заглядацца, гледзіцца	Заглядацца, гледзецца
"	109	"	20	"	заячы	заячый.
"	111	"	16	зьверху	Заліць <i>на му</i> —доса- ждать	Заліць <i>шмо</i> —бучить белье; <i>на му</i> —доса- ждать.
"	"	"	13	зынізу	захлопаць	захлопать
"	112	"	15	"	Замолода	Замалада
"	117	"	20	"	Заськепліваць, ськя- піць	Заскепліваць, ськяпіць
"	120	"	1	"	Зашчакатаць	Зашчакатаць
"	121	"	12	зьверху	Збаўленьне	Збаўленьне
"	122	"	20	"	Звалявацца	Звалявацца
"	124	"	23	зынізу	Згуканы	Згуканы
"	126	"	2	"	—с.м. замсец	—с.м. зимец
"	127	"	3	"	Злыбада	Злыбеда
"	130	"	21	"	Нігосіеа	Нігосіі а.
"	133	"	19	зьверху	Зьменка	Зьменка
"	135	"	12	зынізу	Залезны	Зялезны
"	"	"	11	"	Залеза	Зялеза
"	137	"	4	"	Каберцовы	Каберцавы
"	139	"	16	"	Калягавець	Калегавець
"	140	"	13	зьверху	Камаш	Камаш
"	141	"	2	"	Капеж	Капеж
"	142	"	23	зынізу	Карантыж	Карантыш
"	"	"	11	"	Квахтуньня	Квахтуньня
"	146	"	9	"	Кілаць	Кілаць
"	149	"	19	"	Крадзеж	Крадзеж
"	150	"	18	зьверху	Кратацца	Кратацца
"	"	"	19	"	Кратаць	Кратаць
"	"	"	18	зынізу	Краесьветлясьць	Краесьветлясьць
"	151	"	14	"	Кружало	Кружала
"	155	"	19	зьверху	Куфарак	Куфарак
"	156	"	3	зынізу	Лазьня	Лазьня
"	"	"	15	"	Лазенка	Лазенька
"	157	"	11	зьверху	Ласа—с апетитом	Ласа—лакомо, с апе- титом
"	"	"	9	зынізу	Лацвей пр. в. ст.	Лацвей пр. в. ст.
"	158	"	21	"	Лекі м. мн.—лекарство	Лекі м. мн.—лекарство
"	"	"	20	"	Лекі м. мн.—испуг.	Лекі м. мн.—испуг.
"	"	"	19	зьверху	Лестачкі	Лестачкі
"	159	"	5	зынізу	Лісьлявы—лінійны	Лісьлявы—льственный, заісківаючы.

стар.	159	ред.	3	зверху	снихожденне.	снисхождение
"	161	"	10	"	Лускаўка	Лускаўка
"	162	"	19	"	Лява	Лява
"	163	"	18	"	Ма быць	Ма'быць
"	172	"	23	знізу	Муляр	Муляр
"	173	"	16	"	Мута	Мута
"	"	"	21	"	Мысленьне	Мышленне
"	"	"	3	"	Мыцальнік	Мыцельнік
"	174	"	11	зверху	Мянушка	Мянушка
"	"	"	23	знізу	Мясенявы	Мясеневы
"	"	"	7	"	Мятлюк	Мятлюг
"	180	"	20	"	Наекатаца	Наекатаца
"	181	"	21	"	Наиманьне	Найманьне
"	183	"	18	"	Налясваца <i>чаго</i>	Налясваца —
"	184	"	7	знізу	Наплаваць <i>што</i>	Наплаваць <i>чаго, што</i>
"	187	"	2	"	Настукатаца	Настукатаца
"	190	"	13	"	Неазначаны	Неазначаны
"	"	"	7	зверху	Неадкуль	Неадкуль
"	194	"	14	"	не за долго.	незадолго.
"	"	"	16	"	Неўласьчывы	Неўласьчывы
"	197	"	21	знізу	Нязважна	Нязважны
"	198	"	14	"	Нянавісны	Ненавісны
"	201	"	16	зверху	Паадхіліца <i>ад чаго.</i>	Паадхіліца' <i>ад чьго,</i> <i>каго</i>
"	203	"	7	"	Паварушыць	Паварушыць
"	204	"	23	знізу	Павыдукаваць	Павыдукаваць
"	"	"	12	"	Павыскараскаца	Павыскараскаца
"	205	"	13	зверху	Паганец	Паганец
"	206	"	23	знізу	Гругань	Гругань
"	208	"	14	"	Паджыгайла	Паджыгайла
"	210	"	13	зверху	Панявольнічы	Паднявольнічы
"	"	"	8	знізу	Tetrao cornix.	Tetrao cornix.
"	"	"	13	"	Подохлы	Подохлы
"	213	"	4	зверху	подтитать.	подтирать.
"	216	"	20	знізу	Пакалыхаць <i>што</i>	Пакалыхаць <i>каго</i>
"	221	"	23	"	Паперыны	Паперыны
"	222	"	24	"	Папрацівіца	Папрацівіца
"	224	"	7	"	Паскідаць <i>каго</i>	Паскідаць <i>што, каго</i>
"	226	"	15	зверху	Пасукаць	Пасукаць
"	"	"	20	знізу	Пасьвятаць	Пасьвятаць
"	"	"	16	"	Пасьвячэньне	Пасьвячэньне
"	227	"	25	"	Патрапляць	Патрапляць
"	230	"	1	зверху	Пашукаць <i>што</i>	Пашукаць <i>што, каго</i>
"	237	"	8	знізу	Перцем	Перцам
"	238	"	16	зверху	Псух	Псуг
"	239	"	11	знізу	Плёнка	Плёнка
"	240	"	22	"	Плямя	Плямя
"	241	"	9	зверху	Поць	Паць

стар. 244	рад. 19	зынізу	Предстаўнік	Прадстаўнік
" 247	" 23	"	Прапільняваць што	Прапільняваць што, каго
" 248	" 24	зынізу	Прасьліца, -сьліца	Прасьліца, -сьліца
" 249	" 8	зьверху	Прахона	Прахонна
" "	" 9	"	Прахоны	Прахоны
" 254	" 24	"	Примненька	Прымненька
" 256	" 5	зьверху	Примушаць	Прымушаць
" "	" 17	"	Прымачка	Прымачка
" 261	" 7	"	Прыцяг	Прыцяг
" 263	" 17	зынізу	Пухір	Пухір
" 270	" 20	зьверху	Размаглёўваць, -глі- ваць	Размаглёўваць, -глі- ваць
" 273	" 2	зынізу	Расквактацца	Расквактацца
" 280	" 2	зьверху	Ручачка	Ручачка
" 283	" 20	"	Самалбмяжаваньне	Самалбмежаваньне
" 286	" 5	зынізу	Сіберны	Сіберны
" 292	" 18	зьверху	Скрышыцца	Скрышыцца
" "	" 19	"	Скрышыць	Скрышыць
" 297	" 8	"	Спатайка	Спатайка
" 300	" 17	"	Станік	Станік
" 301	" 11	"	Стогнуць	Стогнуць
" 302	" 7	зынізу	прыметыванне.	прыметыванне.
" 307	" 19	зьверху	haustoria.	Haustoria.
" 308	" 23	"	Сьліна	Сьліна
" 311	" 18	"	Табе	Табе
" 314	" 20	"	Трасца	Трасца
" 320	" 25	"	Удасканаленьне	Удасканаленьне
" "	" 24	"	Удасканалваць	Удасканалваць
" 332	" 21	"	Фантаз'яваньне	Фантаз'яваньне
" "	" 20	"	Фантаз'яваць	Фантаз'яваць

Вучэбнае выданне
Серыя «Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць»
заснавана ў 1991 годзе

Байкоў Мікалай Якаўлевіч
Некрасэвіч Сцяпан Міхайлавіч
БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІ СЛОЎНІК
Факсімільнае выданне

Выданне падрыхтавана па экзэмпляру,
які захоўваецца ў Барыса Сачанкі

Адказныя за выпуск А. І. Чыгрынава, Р. І. Красінскі, А. У. Івашка

ИБ № 3362

Пап. да друку 22.01.93. Фармат 60×90¹/₁₆. Папера кн.-журнальная. Афсетны друк. Умоўн. друк. арк.
22,5. Умоўн. фарба-адб. 23,75. Ул.-выд. арк. 20,67. Тыраж 26000 экз. Зак. 2270. Цана 40 р.

Выдавецтва «Народная асвета» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Ліцэнзія ЛВ № 4. 220600,
Мінск, праспект Машэрава, 11.

Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга паліграфкампіят МВПА імя Я. Коласа. 220005, Мінск,
Чырвоная, 23.

4602030000—022

Б _____ —93

М 303(03)—90

ISBN 5-341-00918-5

© Выдавецтва
«Народная асвета», 1993





Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч (1883—1937) нарадзіўся ў вёсцы Данілаўка былога Бабруйскага павета ў сялянскай сям'і. Скончыў Панявешскую настаўніцкую семінарыю (1908) і Віленскі настаўніцкі інстытут (1913). Працаваў у школах. З 1914 г. знаходзіўся на фронце. Дэмабілізаваўшыся ў 1918 г., некаторы час жыў у Адэсе, загадваў там беларускай секцыяй пры губернскім адзеле народнай асветы. У 1920 г. пераехаў у Мінск і займаў розныя пасады ў Народным камісарыяце асветы. Прымаў актыўны ўдзел у арганізацыі Інстытута беларускай культуры і з 1922 па 1925 г. узначальваў яго. Уваходзіў ва ўрадавую камісію па рэарганізацыі Інбелкульту ў Акадэмію навук. Пастановай СНК БССР ад 26 снежня 1928 г. быў зацверджаны правадзейным членам і віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі. Летам 1930 г. быў арыштаваны па беспадстаўнаму абвінавачанню ў буржуазным нацыяналізме і высланы ў г. Саранск Удмурцкай АССР. На зыходзе 1937 г. арыштаваны паўторна, прывезены ў Мінск і 20 снежня расстраляны.

Навуковая дзейнасць С. М. Некрашэвіча была шматграннай і плёнай. Ён займаўся апрацоўкай беларускай навуковай тэрміналогіі і беларускага правапісу, укладаннем слоўнікаў, даследаваннем помнікаў беларускай пісьменнасці і беларускіх народных гаворак, стварэннем некалькіх падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў.

«Беларуска-расійскі слоўнік» быў падрыхтаваны па заданню Інбелкульту ў рэкордна кароткі тэрмін — за чатыры месяцы, аднак друкаванне яго зацягнулася на тры гады (на тытульнай старонцы дата выхаду пазначана 1925 годам, а на вокладцы — 1926). У слоўніку перакладзена звыш 20 тысяч беларускіх слоў. Пераважную большасць іх складаюць словы агульнага ўжывання, значна меншую — навуковыя тэрміны, прафесіяналізмы, некаторыя ўласныя беларускія мужчынскія і жаночыя імёны, назвы беларускіх гарадоў і рэк, устойлівыя спалучэнні слоў. Рэестравыя беларускія словы забяспечаны асобнымі граматычнымі і стылістычнымі паметамі і перакладзены на рускую мову ў цэлым даволі ўдала.

Пры ўсіх сваіх недахопах, асабліва відавочных сёння, гэты перакладны слоўнік быў для свайго часу значным лексікаграфічным дасягненнем і адыграў вельмі станоўчую ролю ў культурным і навуковым жыцці рэспублікі. Праўда, з пачатку 30-х гадоў, калі пачаліся рэпрэсіі супраць беларускай інтэлігенцыі і ахвярамі і аказаліся таксама С. М. Некрашэвіч і М. Я. Байкоў, «Беларуска-расійскі слоўнік» быў забаронены і доўгія гады праляжаў у бібліятэчных спецфондах. Вернуты ён для ўсеагульнага карыстання нядаўна. І цяпер гэты слоўнік мае вялікую цікавасць не толькі як помнік беларускай лексікаграфіі першых паслярэвалюцыйных гадоў. А паколькі ён даўно стаў бібліяграфічнай рэдкасцю, то факсімільнае перавыданне яго, трэба думаць, з радасцю будзе сустрэта шырокай беларускай грамадскасцю.

канд. філал. навук І. К. ГЕРМАНОВІЧ

МІНСК
НАРОДНАЯ
АСВЕТА